


BRITAIN





БЕЛАРУСКАЯ  
НАРОДНАЯ  
ТВОРЧАСЦЬ

АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСКАЙ ССР  
ІНСТЫТУТ МАСТАЦТВАЗНАўСТВА, ЭТНАГРАФІІ І ФАЛЬКЛОРУ

**БЕЛАРУСКАЯ  
НАРОДНАЯ  
ТВОРЧАСЦЬ**

МІНСК  
ВЫДАВЕЦТВА «НАВУКА І ТЭХНІКА»  
1977

АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСКАЙ ССР  
ІНСТЫТУТ МАСТАЦТВАЗНАУСТВА, ЭТНАГРАФІІ І ФАЛЬКЛОРУ

# БАЛАДЫ



У ДЗВЮХ КНІГАХ

Кніга I

МІНСК  
ВЫДАВЕЦТВА «НАВУКА І ТЭХНІКА»  
1977



Рэдакцыйная калегія:

В. К. Бандарчык, М. Я. Грышблат,  
К. П. Кабашнікаў, А. С. Фядосік,  
В. І. Ялатаў

Укладанне, сістэматызацыя,  
уступны артыкул і каментарыі

Л. М. Салавей

Уступны артыкул,  
укладанне і сістэматызацыя напеваў

Т. А. Дубкова

Рэдактары тома

К. П. Кабашнікаў, В. І. Ялатаў

**Б20** Баллады ў дзвюх кнігах, кн. I. Рэд. К. П. Кабашнікаў,  
В. І. Ялатаў. Мн., «Навука і тэхніка», 1977.

784 с. (АН БССР. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фаль-  
клору. Беларус. нар. творчасць). У перапл.

Том з'яўляецца поўным сістэматызаваным зводам беларускіх народных ліра-  
эпічных песень — балад. Матэрыялы да тома ўзяты з друкаваных і архіўных кры-  
ніц, большая частка тэкстаў падаецца разам з напевамі. У першай кнізе змешчаны  
уступныя артыкулы складалнікаў, тэксты і ноты да іх (раздзелы I—IV) і каментарыі.

Б  $\frac{70700-087}{M316-77}$  36—77

С(Бел)Ф

© Выдавецтва «Навука і тэхніка», 1977.

# БЕЛАРУСКІЯ НАРОДНЫЯ БАЛАДЫ

У беларускай вуснапаэтычнай спадчыне прыкметнае месца займаюць балады — ліра-эпічныя песні з напружаным драматычным сюжэтам, якія апавядаюць пра незвычайныя, трагічныя здарэнні ў асабістым, сямейным жыцці чалавека. Балады ўзнімаюць маральна-этычныя праблемы: у цэнтры іх увагі злачынства і кара, вернасць і здрада, каханне і нянавісць і г. д. Яны даюць багаты матэрыял для вывучэння мінулага нашага народа, яго быту, яго псіхалогіі, уяўленняў пра справядлівасць і прыгажосць.

Беларускія народныя балады да апошняга часу не былі прадметам грунтоўнага даследавання. Нявывучанымі заставаліся тэарэтычныя пытанні гэтага жанру, не было дакладнага ўяўлення пра яго напauненне сюжэтнымі тыпамі, як не было і публікацый дастаткова поўных збораў тэкстаў. Адною з прычын гэтага з'явілася, відаць, тое, што балады не мелі сталага месца ў пазаабрадавым і абрадавым народным рэпертуары. Яны не кідаліся ў вочы збіральнікам і даследчыкам ні аднастайнасцю функцыянальнага прызначэння, ні яркасцю тыпавых напеваў, як жніўныя ці купальскія песні. Каб вылучыць баладу як жанр, неабходны перш за ўсё эстэтычныя крытэрыі, комплекс тэматычных, функцыянальных і формаўтваральных прыкмет.

У шматлікіх агульных фальклорных публікацыях у адпаведнасці з мясцовай народнай класіфікацыяй ці поглядамі складальнікаў балады траплялі ў «рожныя», «простыя», «сямейна-бытавыя», «любоўныя», «бяседныя», «паданневыя», «піліпаўскія», «калядныя», «паставыя», «веснавыя», «купальскія» і г. д., адным словам, у самыя разнастайныя раздзелы. Цікава, што варыянты аднаго і таго сюжэта часам маюць ледзь не па дваццаць розных прымеркаванняў. Больш таго, часта адзін і той варыянт выконваўся ў розны час (меў некалькі розных прывязак да часу). Шмат такіх выпадкаў занатаваў М. Гарэцкі. Запісваючы песні ад сваёй маці, ён дасканала арыентаваўся ў сітуацыі, меў ідэальны кантакт з інфарматарам. Таму песні ў зборніку выступаюць адначасова як «калі хоця» і «к вясне кладзі», «піліпаўская, як самыя маразы» і «ў лядзе, улетку»; «пяюць абы калі» і «ярныя». Падобныя заўвагі сустракаюцца і ў сучасных збіральнікаў. Супярэчлівасць такіх прымеркаванняў часта знешняя, уяўная. Адказваючы на пытанне збіральніка пра час выканання песні, інфарматар кажа, напрыклад, «вясной», «у каляды» і інш., потым выяўляецца, што пад «вясной» меўся на ўвазе вялікі пост, пад «калядамі» — піліпаўка. А для фалькларыстаў такое адрозненне істотнае.

Сувязь балады з песнямі і абрадаваасцю каляндарных цыклаў абумоўлена рознымі прычынамі. У адных выпадках гэта праяўленне генетычнай еднасці, агульнасці вытокаў, у іншых — дзеянне моцнай фальклорнай традыцыі, якая так парадкавала песенны рэпертуар, каб кожнаму твору было сваё месца, свой час выканання. Пра сілу гэтай традыцыі сведчыць факт, што нават і зараз народныя спявачкі часта не могуць адважыцца пачаць песню, час якой яшчэ не настаў альбо ўжо прайшоў.

Беларускія балады, таксама як рускія балады і быліны, часта выконваліся ў вялікі пост, піліпаўку, спасаўку. Па-першае, тут мела значэнне паважнасць зместу балады, яе павучальнасць, і тое, што ў пост забаранялася танцаваць, спяваць вясёлыя, жартоўныя песні, гарэзлівыя прыпеўкі і інш. Па-другое, для выканання разгорнутай часам на сотню радкоў з прыпевам балады патрэбны значны час, пэўная арганізацыя аудыторыі, настрой слухачоў. Усё гэта якраз і было на попрадках у час посту, «вечарушках» — спакойная працяглая работа пад аднастайны ціхі шум верацён, мігатлівае, няпэўнае святло лучыны, марудная хада часу. У гэтай атмасферы роздуму і мары вельмі дарэчы была доўгая баладная песня, якая вяла слухачоў у суровы і маляўнічы, амаль казачны свет, давала эстэтычную асалоду, навучала.

Такім чынам, сцвярджаючы, што наогул балады выконваліся пераважна ў любы час, мы павінны мець на ўвазе, што «любый час» тут азначае толькі час, найбольш адпаведны для выканання гэтых доўгіх ліра-эпічных песень, і часта народныя спевакі мелі для іх пэўную пару, неаднолькавую ў розных мясцовасцях.

Беларускія балады, як і адпаведныя творы іншых народаў, не мелі адной акрэсленай назвы. Народныя спевакі называлі іх «доўгімі песнямі», «даўпімі песнямі» або «смутнымі», «жалоснымі песнямі». Нам даводзілася чуць народнае азначэнне балады як «быль», што, аднак, адносілася толькі да характару зместу, сапраўднасці яе апавядання. Фалькларысты першай палавіны XIX ст. для азначэння балады шырока карысталіся тэрмінам «думка».

Тэрмін «балада», першапачатковае значэнне якога — «танцавальная песня», прыйшоў да нас з Англіі, дзе яшчэ ў XVIII ст. былі апублікаваны старадаўнія англа-шатландскія апавядальныя песні — «ballads». Романтичнае захапленне англа-шатландскімі народнымі баладамі падштурхнула адукаваных людзей таго часу ў многіх краінах Еўропы на пошукі нацыянальных твораў падобнага складу, а паэтаў на складанне ўласных твораў (балад) часта на фальклорным матэрыяле. На славянскай глебе, у тым ліку і ў Беларусі, тэрмін «балада» замацаваўся ў пачатку XIX ст., спачатку ў літаратуры, літаратуразнаўстве (балады А. Міцкевіча, Я. Чачота, Т. Зана, А. Грозы і іншых паэтаў, ураджэнцаў Беларусі, што пісалі па-польску, але шырока выкарыстоўвалі ў сваёй творчасці беларускі фальклор).

Тэксты, а пазней і напевы беларускіх народных балад прыцягвалі да сябе ўвагу на працягу ўсёй гісторыі беларускага фальклорнага збіральніцтва. Адзначым асноўныя зборы іх, цікавыя як фактычным матэрыялам, так і стаўленнем да яго фалькларыстаў.

Значная колькасць тэкстаў балад была сабрана і часткова апублікавана ўжо ў 30—40-х гадах XIX ст. у зборніках Яна Чачота на беларускай мове або толькі ў польскім перакладзе. Змешчаныя там творы ўяўляюць класічныя ўзоры баладнага жанру (каля 50 сюжэтных тыпаў), якія ў большасці бытуюць на Беларусі і зараз. Чачот не вылучаў балады асобным раздзелам, амаль усе яны трапілі ў «размаітыя» (розныя)<sup>1</sup>. Аднак заўвага да балады «Бандароўна» сведчыць пра тое, што збіральнік прыкмячаў жанравую адметнасць балад, але абазначаў іх пашыраным у той час тэрмінам «думка».

<sup>1</sup> J. Czeczot. Piosnki wieśniacze z nad Niemna. Wilno, 1837; Piosnki wieśniacze z nad Niemna i Dźwiny. Wilno, 1839; Piosnki wieśniacze z nad Dźwiny. Wilno, 1840; Piosnki wieśniacze z nad Dźwiny z dołączeniem pierwotwórných w mowie słowiano-krewickiej. Wilno, 1844; Piosnki wieśniacze z nad Niemna, Dniepra i Dniestra. Wilno, 1845; Piosnki wieśniacze z nad Niemna i Dźwiny, niektóre przysłowia i idiotyzmy w mowie słowiano-krewickiej z postrzeżeniami nad nią uczynionemi. Wilno, 1846.



Першае вылучэнне балад у самастойны раздзел знаходзім у плане зборніка — «поўнага беларускага песнябору» — Ігната Храпавіцкага (пачатак 40-х гадоў XIX ст.). Мы маем на ўвазе раздзел «Думы», які, улічваючы спецыфіку беларускай фальклорнай спадчыны, мог быць напоўнены толькі баладамі<sup>2</sup>. Аднак «песнябор» не быў выдадзены, і зараз нельга сказаць пра яго што-небудзь больш акрэсленае.

Больш за 20 сюжэтаў балад змешчана ў публікацыях Рамуальда Зянькевіча<sup>3</sup>. Побач з польскімі перакладамі збіральнік падае арыгінальныя запісы (на беларускай мове), што павялічвае навуковую каштоўнасць збору. Усе балады, як і ў Чачота, трапілі ў «размаітыя».

У зборніку «Народныя беларускія песні» Е. П. (Елізавета Паўлоўская), які неаднаразова крытыкавалі за няўважлівае стаўленне збіральніцы да мовы твораў, змешчана 10 запісаў балад. У некаторых з іх захаваны цікавыя архаічныя матывы і дэталі. Асобныя сюжэты адзначаны як «думкі»<sup>4</sup>.

У выданнях М. Дзмітрыева і П. Гільтэбранта<sup>5</sup> балады не вылучаны з агульнага матэрыялу, не зроблена ніякіх спроб асэнсаваць іх жанравую прыроду.

Надзвычай каштоўныя запісы некалькіх балад змешчаны ў публікацыях беларускіх песень П. Бяссонава і К. Тышкевіча<sup>6</sup>. Абедзве працы выйшлі з друку ў 1871 г., матэрыял жа для іх сабраны значна раней: П. Бяссонаў выкарыстаў запісы з «беларускага архіва» П. Кірэеўскага, дасланыя карэспандэнтамі з Міншчыны Гудвіловічамі ў 30-я гады, а К. Тышкевіч рабіў запісы асабіста ў 1857 г. у час спецыяльна арганізаванай экспедыцыі для вывучэння басейна ракі Віліі. У абодвух выданнях балады не выдзяляюцца, а выступаюць арганічнай часткай абрадавай паэзіі — купальскіх, велікодных, веснавых песень.

У працах І. Насовіча і П. Шэйна<sup>7</sup> балады ўключаны ў раздзелы «сямейных», «бяседных», невялікая частка запісаў — у «каляндарных». Публікацыі змяшчаюць багаты і разнастайны матэрыял, часткова перадрукаваны з ранейшых выданняў.

Вялікую колькасць балад сабралі і выдалі ў 80-х гадах Е. Раманаў, П. Шэйн, Я. Карскі, М. Янчук, А. Дэмбавецкі, Э. Радчанка, У. Вярыга<sup>8</sup>

<sup>2</sup> Jan Bartszewski. Szlachcic Zawalnia czyli Białoruś w fantastycznych opowiadaniach. Petersburg, 1844, с. XXIII.

<sup>3</sup> Pieśni ludu zebrane w Pinszczyźnie i przełożone przez Romualda Zieńkiewicza. «Athenaeum». Wilno, 1847, IV; Piosnki gminne ludu Piskiego. Zbięrał i przekładał Romuald Zieńkiewicz. Kowno, 1851.

<sup>4</sup> Е. П. Народные белорусские песни. СПб, 1853.

<sup>5</sup> М. А. Дмитриев. Собрание песен, сказок, обрядов и обычаев крестьян Северо-Западного края. Вильно, 1869; П. Гильтебрандт. Сборник памятников народного творчества. Вильна, 1866.

<sup>6</sup> П. Бессонов. Белорусские песни с подробными объяснениями их творчества и языка, очерками народного обряда, обычая и всего быта. М., 1871; К. Tyszkiewicz. Wilja i jej brzegi pod względem hydrologicznym, historycznym i etnograficznym. Drezno, 1871.

<sup>7</sup> И. И. Носович. Белорусские песни.— Записки РГО по отделению этнографии, т. 5. СПб, 1873, с. 45—280; П. В. Шейн. Белорусские народные песни.— Там же, с. 281—850.

<sup>8</sup> Е. Р. Романов. Белорусский сборник, вып. I—II. Песни, пословицы, загадки. Киев, 1886; П. В. Шейн. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края, т. I, ч. I. Бытовая и семейная жизнь белоруса в обрядах и песнях. СПб, 1887; Е. Ф. Карский. Белорусские песни с Березовца Новогрудского уезда Минской губернии. «Русский

і інш. Аднак ва ўсіх працах пералічаных аўтараў жанравае вылучэнне балад не праведзена. Выключэнне складае публікацыя У. Вярэгі. Гэта першая падборка беларускіх балад (42 сюжэты), запісы якіх зроблены ў адной толькі вёсцы Глыбокае б. Лідскага павета.

Цікавыя ўзоры балад з розных куткоў Беларусі змяшчаюць выданні 90-х гадоў, сярод іх падборка народных твораў, запісаных Адамам Гурыновічам, зборнікі Д. Булгакоўскага, М. Доўнар-Запольскага<sup>9</sup> і інш.

У пачатку 90-х гадоў была таксама падрыхтавана да друку 4-я частка «Смаленскага этнаграфічнага зборніка» У. М. Дабравольскага<sup>10</sup> (выйшла ў свет праз 12 гадоў), дзе змешчана вялікая колькасць баладных сюжэтаў. Адзін з раздзелаў названы «Песні разбойнікаў, баладныя» — гэта толькі невялікая частка балад, змешчаных у зборніку. Большасць іх трапіла ў «бытавыя», «гістарычныя», а таксама ў «купальскія», «пятроўкі», «веснавыя».

У пачатку нашага стагоддзя тэксты балад сустракаюцца ў публікацыях М. Косіч, А. Разенфельда, Я. Ляцкага, С. Малевіча, Э. Кліха і І. Бычко-Машко, І. Сербавы, Вяч. Камінскага, А. Грыневіча і А. Зязюлі, Е. Рама-нава<sup>11</sup>.

филологический вестник». Варшава, 1884, т. XII, с. 124—135; т. XIII, 1885, с. 266—285; Яго ж, Белорусские песни деревни Новоселок-Затрокских Виленской губернии Трокского уезда. «Русский филологический вестник», т. XXI, 1889, с. 243—259; Н. Янчук. По Минской губернии. Труды этнографического отделения ОЛЕАЭ, т. 61, кн. IX. М., 1888; А. С. Дембовецкий. Опыт описания Могилевской губернии. Могилев на Днепре, 1882; З. Радченко. Гомельские народные песни (белорусские и малорусские) записаны в Дятловицкой волости Гомельского уезда Могилевской губ. 1888. (Записки РГО, т. XIII, вып. 2); Dumki białoruskie ze wsi Głębokiego w powiecie Lidzkim gubernii Wileńskiej w r. 1885 spisane przez Władysława Weryhę. «Zbiór wiadomości do antropologii krajowej», t. XIII, dz. II. Kraków, 1889, с. 84—103.

<sup>9</sup> А. Нугупович. Zbiór rzeczy białoruskich z gminy Wiszniewskiej parafii Żodziskiej pow. Świeciańskiego gub. Wileńskiej. «Zbiór wiadomości...», t. XVII, dz. II. Kraków, 1893, с. 136—200. Д. Г. Булгаковский. Пинчуки. Этнографический сборник. Песни, загадки, пословицы, обряды, приметы. СПб, 1890; М. Доўнар-Запольскі. Белорусское Полесье. Сборник этнографических материалов, вып. I. Песни пинчуков. Киев, 1890. К. Ногáлек а З. Ногáлкова. Ukrainiska piseń o vojvodovi Štefanovi v zpisu ze XVI století. «Slavia», roc. XXVII. Praha, 1958.

<sup>10</sup> В. Н. Добровольский. Смоленский этнографический сборник, ч. IV. М., 1903. (Записки РГО по отделению этнографии, т. XXVII).

<sup>11</sup> М. Н. Косич. Литвины-белорусы Черниговской губернии, их быт и песни. Живая старина, СПб, 1901, № 2, с. 221—260; № 3—4, с. 1—88; А. Розенфельд. Белорусские народные песни. Сборник ОРЯиС, т. LXXVII, № 3, СПб, 1904; Е. А. Ляцкий. Материалы по белорусской словесности и языку. Известия ОРЯиС, т. IX, кн. 4, СПб, 1904; С. Малевич. Белорусские народные песни. Сборник ОРЯиС, т. 82, № 5, СПб, 1907; Е. Кліх. Teksty białoruskie z powiatu Nowogródzkiego. Materiały i prace komisji językowej Akademii Umiejętności, t. 2. Kraków, 1907; И. Е. Бычко-Машко. Сборник народных песен, записанных в поселке Каюга-Камарно Рогозьянской волости Кобринского уезда Гродненской губ. Сборник ОРЯиС, т. XXXIX, № 4. СПб, 1911; И. А. Сербов. Белорусы-сакуны. Краткий этнографический очерк. Сборник ОРЯиС, т. XCIV, № 1. СПб, 1915; В. А. Каминский. Белорусы Ново-Александровского уезда Ковенской губ. в их песнях, обрядах и обычаях. «Филологические записки».



Я. Ф. Карскі не толькі карыстаўся тэрмінам «балада», але і даў даволі ўдалае азначэнне жанру. На яго думку, балады — гэта ліра-эпічныя творы, у якіх эпічны і лірычны элементы ўраўнаважаны <sup>12</sup>.

Пасля Карскага беларускія фалькларысты гэты тэрмін амаль не ўжывалі. Толькі Р. Р. Шырма і Г. І. Цітовіч, вядомыя збіральнікі і прапагандысты беларускай вуснапаэтычнай творчасці, у сваіх зборах балады вылучалі ў асобныя раздзелы, уключаючы, аднак, значную частку іх і ў іншыя, звычайна тэматычныя раздзелы.

Неабходна адзначыць такія багатыя крыніцы, як калекцыя С. П. Сахаравы (надрукаваны толькі адзін выпуск) і 5-ы том «Людз Беларускага» М. Федароўскага, у розных раздзелах якога змешчана больш за 40 сюжэтаў у значнай колькасці варыянтаў <sup>13</sup>. Тэксты пададзены разам з напевамі. Найбольш балад у раздзелах «Паданневыя», «Павучальныя», «Гадавыя», «Сямейныя».

Дасканалыя ўзоры народных балад змешчаны ў зборніку «Песні сямі вёсак» <sup>14</sup>, складзеным Н. С. Гілевічам, дзе ўключаны сучасныя студэнцкія запісы з цэнтральных раёнаў Беларусі, з Міншчыны, Маладзечаншчыны і інш. Балады вылучаны ў асобныя раздзелы. Адбор праведзены з вялікай дакладнасцю, з глыбокім разуменнем спецыфікі гэтага жанру.

Цікавыя варыянты балад знаходзім і ў другім фальклорным выданні БДУ <sup>15</sup>.

З даследаванняў апошняга часу найбольшай увагі заслугоўвае праца Н. С. Гілевіча «Наша родная песня». Аўтар дае шэраг трапных назіранняў пра месца і значэнне балады ў народным рэпертуары, пра яе жанравую прыроду, тэматыку, матывы, мастацкія асаблівасці. Праўда, з асобнымі палажэннямі, выказанымі аўтарам, можна спрачацца.

У манаграфіі Арсеня Ліса «Купальскія песні» (1974) баладам прысвечаны асобны раздзел. Аўтар спыніўся на агульнай характарыстыцы групы сюжэтаў, генетычна ці функцыянальна або тэматычна звязаных з летнім каляндарным цыклам народнай паэзіі, на разглядзе тых праяў жыцця, якія леглі ў аснову сюжэтных калізій.

Вывучэнне ўзаемасувязі балады з каляндарнымі цыкламі з'яўляецца важным і неабходным як пры даследаванні абрадавага песеннага рэпертуару, так і пры высвятленні асобных пытанняў жанру балады. Манаграфія А. Ліса ў гэтым напрамку кладзе добры пачатак.

---

Воронеж, 1910, № 2, с. 276—303; № 3, с. 422—440; № 5, с. 739—767; *Biełaruskija pieśni z notami*, t. 1—2. T. I. Sabraŭ i wydaŭ. A. Hryniewicz. Pieciarburgh, 1910; T. 2. Sabrali A. Hryniewicz i A. Ziaziula. Pieciarburgh, 1912; Е. Р. Романов. Материалы по этнографии Гродненской губернии, вып. I. Вильно, 1911; Яго ж. Материалы по этнографии Гродненской губернии, вып. II. Вильно, 1912; Яго ж. Белорусский сборник, вып. 7. Белорусские народные мелодии. Песни сезонные, обрядовые, игорные, танцы, духовные стихи. Вильно, 1910.

<sup>12</sup> Е. Ф. Карский. Белорусы, т. 3. Очерки словесности белорусского племени. I. Народная поэзия. М., 1916, с. 326.

<sup>13</sup> С. П. Сахаравы. Народная творчасць Латгальскіх і Ілукстэнскіх беларусаў. Вып. I. Рыга, 1940; M. Fedegowski. Lud białoruski, t. V. Pieśni. Warszawa, 1958.

<sup>14</sup> Песні сямі вёсак. Традыцыйная народная лірыка Міншчыны. Укл. і рэд. Ніла Гілевіча. Мінск, 1973.

<sup>15</sup> Беларускі фальклор у сучасных запісах. Брэсцкая вобласць. Традыцыйныя жанры. Мінск, 1973.

У якасці параўнальнага матэрыялу беларускія народныя балады выкарыстоўваліся ў працах дарэвалюцыйных вучоных (А. А. Патабня)<sup>16</sup>, а таксама ў даследаваннях нашага часу (Ф. М. Калеса, М. І. Краўцоў, Б. М. Пуцілаў, Д. М. Балашоў, П. В. Лінтур, К. Горалек і З. Горалькава<sup>17</sup> і інш.).

Даволі многа тэкстаў беларускіх балад захоўваецца ў фондах навуковых архіваў Мінска, Ленінграда, Масквы, Вільнюса і іншых гарадоў краіны. Усяго ж з рукапісных і друкаваных крыніц выяўлена каля 140 сюжэтаў.

З маскоўскіх сховішчаў найбольш каштоўнымі для нас з'яўляюцца фонды Цэнтральнага дзяржаўнага архіва літаратуры і мастацтва СССР (ЦГАЛІ), дзе захоўваюцца матэрыялы, дасланыя ў 30-х гадах А. Валевічам. У Ленінградзе беларускія фальклорныя матэрыялы, сабраныя ў асноўным у дарэвалюцыйны час, знаходзяцца ў архіве АН СССР, у Інстытуце рускай літаратуры (Пушкінскі дом), у архіве былога Рускага геаграфічнага таварыства і інш.

Але самай багатай крыніцай балад, прытым крыніцай, якая няспынна папаўняецца, з'яўляецца архіў Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору АН БССР. Тут захоўваюцца не толькі тэксты песень, але і магнітаграмы напеваў. Матэрыялы сабраны пасля Вялікай Айчыннай вайны пераважна навуковымі супрацоўнікамі сектара фальклору. Запісы дакладна пашпартызаваны.

Вялікая колькасць тэкстаў і напеваў народных балад, запісаных у апошнія гады, сведчыць пра жыццяздольнасць твораў гэтага жанру, важнай іх ролі ў сучасным народным рэпертуары. У 1973 г. у час фальклорнай экспедыцыі ў Клічаўскім, Кіраўскім і Быхаўскім раёнах намі запісана каля 65 баладных варыянтаў, у тым ліку і такія старажытныя сюжэты, як «тры птушачкі ля забітага малойчыка», «сын Даніла», «святкружа заклінае нявестку ў расліну» і шмат іншых. Асобныя тэксты гэтых балад былі запісаны яшчэ Я. Чачотам, Р. Зянькевічам, Ігн. Храпавіцкім і інш. Сучасныя запісы, зробленыя з дапамогай гуказапісваючай апаратуры, а значыць, і больш дакладныя, часта здзіўляюць паўнатай, лагічнасцю і стройнасцю пабудовы аявядання, захаванасцю дэталей мінулага быту.

Тэрмін «балада» зараз ужываецца для абазначэння ліра-эпічнага жанру ў фальклору, літаратуры, музыцы, нават кіно. Разам з тым часта назіраецца неадпаведнае характару твораў прымяненне гэтага тэрміна.

Погляды фалькларыстаў на жанр балады таксама не вызначаюцца адзіноцтвам. Некаторыя заходнія вучоныя да балады адносяць любую эпічную песню, у тым ліку ўкраінскія думы, рускія быліны, юнацкія песні паўднёвых славян і інш.

У славянскай фалькларыстыцы склаўся некалькі адметны погляд на мастацкую прыроду жанру балады. Ён быў выказаны чэшскім акадэмікам І. Горакам на VI Міжнародным з'ездзе славістаў: «Назвай балады славянская фалькларыстыка абазначае толькі ліра-эпічныя песні невялікай ёмі-

<sup>16</sup> А. А. П о т е б н я. Объяснение малорусских и сродных народных песен. Варшава, 1883.

<sup>17</sup> Ф. К о л е с с а. Балада про дочку-пташку в слов'янській народній поезії. «Lud słowiański», 1938, IV, I, с. В1—В26; Н. И. К р а в ц о в. Проблемы славянского фольклора. М., 1972; Д. М. Б а л а ш о в. Постановка вопроса о балладе в русской и западной фольклористике. «Труды Карельского филиала АН СССР», вып. 35. Петрозаводск, 1962; Б. Н. П у т и л о в. Типологическая общность и исторические связи в славянских песнях-балладах о борьбе с татарским и турецким игом. М., 1963; П. В. Л и н т у р. Балладная песня и обрядовая поэзия. Русский фольклор, т. X. М.—Л., 1965.



стасці ...зместам якіх у пераважнай большасці з'яўляюцца шматбаковыя сямейныя адносіны»<sup>15</sup>. У баладах, на думку вучонага, важна не толькі дзеянне, але і пачуццёвыя рэакцыі, якія паглыбляюць змест і ўтвараюць лірычную плынь твора. Усё гэта разам стварае адметнасць жанру, адрознівае яго ад жанраў эпічных, хоць назіраюцца часам узаемныя, пераходныя з'явы (рускія «быліны-балады», напрыклад)<sup>19</sup>.

Неаднароднасць унутранага складу балады, нацыянальная спецыфіка, неаднолькавы падыход да гэтага жанру ў прадстаўнікоў розных школ выклікалі вялікі разнабой у існуючых класіфікацыях. Улічваючы вопыт айчынных і замежных (пераважна славянскіх) даследчыкаў і зыходзячы з асаблівасцей беларускага матэрыялу, балады можна падзяліць на наступныя віды: балады з міфалагічнымі матывамі; балады казачныя і легендарныя; балады, якія змяшчаюць загадкі; балады гульнёва-карагоднага складу; балады на велістычныя. Такі падзел, на наш погляд, пагаджае ў нейкай ступені эстэтычны прынцып класіфікацыі з гістарычным, паколькі балады аднаго віду ў асноўным аднолькавыя па часе ўзнікнення, альбо маюць у сабе элементы аднаго гістарычнага пласта. Паводле наяўнасці рэліктаў старажытнага светаўспрымання да найбольш ранніх балад трэба аднесці балады з міфалагічнымі матывамі. Да іх блізкія балады казачнага характару, балады, што ўключаюць загадкі. Найпазнейшымі трэба лічыць балады на велістычныя. Варта адзначыць пэўныя цяжкасці, якія ўзнікаюць пры разглядзе асобных сюжэтаў: варыянты адной балады могуць мець міфалагічныя элементы, напрыклад, метамарфозы, а могуць іх і не мець. Асобныя сюжэты на велістычных балад з'яўляюцца больш позняй распрацоўкай міфалагічных сюжэтаў і г. д.

Беларускія балады з міфалагічнымі матывамі — надзвычай цікавы і паэтычны від. Па колькасці сюжэтаў і па захаванасці ў іх архаічных матываў ён значна багацейшы за адпаведныя групы балад суседніх народаў. Для гэтага віду характэрна ўключэнне матыва метамарфозы, што надае баладам рысы этыялагічных (тлумачальных) міфаў, падобных да міфаў старажытных грэкаў, як «нарцыс», «гіяцынт» і інш. Найбольш характэрным узорам беларускай балады-міфа, з выразным захаваннем у ёй тлумачальнай функцыі, трэба лічыць сюжэты, у якіх падаецца паэтычная гісторыя паходжання кветкі «браткі» (*Viola tricolor* — травіца «брат-сястрыца»). У іншых сюжэтах з метамарфозамі тлумачальная функцыя саступае на другі план, а то і зусім траціцца. Калі, напрыклад, у міфе пра паходжанне прарочай птушкі — зязюлькі асноўны змест апавядання зводзіцца да аб'ектыўна-мастацкага выяўлення прычын, чаму жанчына ператварылася ў птушку, што так жалосна кукуе і самотна жыве, то ў балады матыў гэты ўключаецца гатовым, а пафас апавядання скіроўваецца ў іншым напрамку (сямейна-бытавыя канфлікты, нешчаслівы лёс і інш.). Матыў пераўтварэння жанчыны ў птушку арганічна ўваходзіць у некалькі баладных сюжэтаў. Найбольш папулярным у нас з'яўляецца «дачка-птушка» (120 запісаў), пра дзяўчыну, якую аддалі далёка замуж і забаранілі быць у маці ў гасцях. Балада бытуе па ўсёй Славяншчыне і ў Прыбалтыцы, асабліва ў Літве (1400 запісаў). У іншых, менш распаўсюджаных сюжэтах таксама адбываецца пераўтварэнне жанчыны ў зязюльку: жонка, вяртаючыся з поля, каб паслухаць, што гаворыць пра яе «нялюбы»; мілая, каб загубіць мілага, якому лёгкадумна дазволіла жаніцца з яе роднай сястрою; маці, каб наведаць украдзеную татарамі дачку і інш. Скінуўшыся зязюлькай, жонка праводзіць мілага «ў Русь на вайну».

<sup>18</sup> Jiří Hořík. Interetnické látky v slovenských baladach. У кн.: Československé přednášky pro VI mezinárodní sjezd slavistů (Praha, 1968), с. 435.

<sup>19</sup> Русские народные песни Карельского Поморья. Л., 1971, с. 126—166.



Раснаўсюджаны ў славянскім фальклоры сюжэт пра нявестку, якую свякруха заклала ў расліну, у нас пашыраны таксама. У беларускіх варыянтах гэтай балады ператварэнне нявесткі адбываецца найчасцей у разнастайныя заповітныя дрэвы: рабіну, каліну, зрэдку ў таполю, яліну або проста быліну. У той час украінскія варыянты паказваюць ператварэнне пераважна ў таполю, быліну, рускія — у рабіну, польскія — у явар і г. д.

Як спаўненне матчынага (бацькавага) праклёну адбываецца ператварэнне сына ў явар. Праўда, пра сам праклён не заўсёды гаворыцца, але затое абавязкова падкрэсліваецца, што сын бацькі не слухаў, г. зн. парушаў пэўную забарону, за што і быў пакараны. За парушэнне асноўных норм паводзін у радавым калектыве таксама наступае кара — браты, што зняславілі родную сястру і забілі швагра, рассыпаюцца вапненным каменнем. У іншых сюжэтах муж па сваёй волі абярнуўся Дунаем, дзяцюк становіцца цярноўнікам, дзеўка — калінаю, малады, дазнаўшыся пра смерць нявесты, заклінае вяселле (сталі сваты дубамі, сваці бярозкамі, а малады — белым каменем) і інш.

Некаторыя міфалагічныя сюжэты захоўваюць даволі моцную сувязь з абрадавай паэзіяй і даюць магчымасць прасачыць працэс вылучэння балады з абраду.

Прыкладам можа служыць балада пра закліццё сына ў явар. На гэту баладу звярталі ўвагу многія даследчыкі (Кастамараў, Горак, Калеса, Екімайцене)<sup>20</sup>. «Гэта сюжэтная аснова злучыла ў сабе трыякі матыў, заснаваны на веры ў магічную сілу слова, на ўяўленні аб ператварэнні людскіх істот у дрэва і на веры ў магічную сілу музыкі, захаванай у апавяданнях і песнях пра музычны інструмент, які можа гаварыць, што прамаўляе»<sup>21</sup>, — пісаў І. Горак пра славацкі адпаведнік сюжэта. Чэшскія і славацкія варыянты гэтай балады некалькі адрозніваюцца ад беларускіх і ўкраінскіх: там у явар ператвараецца дачка, што вядзе за сабой іншыя змены ў апавяданні.

П. В. Лінтур звязваў баладу пра сына-явара з анімістычнымі вераваннямі людзей, з язычніцкім — русальным святам, калі ўшанаванне памяці памёршых цесна спалучалася з культам расліннасці, культам дрэў<sup>22</sup>. Пра такую сувязь сведчыць і тэкст са зборніка Я. Ф. Галавацкага:

На сами свята Русаля  
Мати синопка проклала<sup>23</sup>.

Нашы ўзоры такой непасрэднай сувязі не захавалі, але іх яднае з украінскімі падабенства найбольш істотнай часткі сюжэта, праклёну і яго выніку:

Бел. Бадай сынок — яварам,  
А конічак — каменем,

<sup>20</sup> Н. И. Костомаров. Славянская мифология. Киев, 1847, с. 64; Slovenské ľudové balady. Balady zozbieral a štúdiu napísal Jiri Horák. Bratislava, 1956, с. 91—93; Ф. Колесса. Народні пісні з Галицької Лемківщини. Етнографічний збірник, т. XXXIX—XL, с. 103; Р. Гокімітієнє. Lietuvių liaudies baladės. «Literatura ir kalba», IX, с. 352.

<sup>21</sup> Slovenské ľudové balady, с. 13.

<sup>22</sup> Народні балади Закарпаття. Запис та впорядкування текстів, вступна стаття і примітки П. В. Лінтура. Львів, 1966, с. 14—15.

<sup>23</sup> Я. Ф. Головацкий. Народные песни Галицкой и Угорской Руси. ч. 3, с. 712—713.

А шапачка — купінкай,  
 А хустачка — рэчанькай,  
 А паясок — сцежачкай<sup>24</sup>.  
 Укр. Став му коник горонькою,  
 Сідланенько — купиною,  
 А нагайка — гадиною,  
 А сам молод — явороньком<sup>25</sup>.

Вера ў сілу матчынага праклёну, у немагчымасць яго прадухілення, на якой будзецца канфлікт балады, выводзіцца з даўніх часоў. Варта прыгадаць міфы старажытных грэкаў ці індыйскую «Махабхарату», у якой можна натрапіць на такое месца: «Супраць усялякага ж праклёну ёсць папераджальны сродак, але няма збавення ад праклёну маці»<sup>26</sup>.

У большасці беларускіх варыянтаў гэтай балады пасля ператварэння хлопца ў явар з ім размаўляе не маці, а дзяўчына. Дзяўчына і явар праракаюць адзін аднаму суровыя змены ў іх недалёкай будучыні. Гэта, відавочна, з'яўляецца праяўленнем старажытнага матыву саборніцтва жанчыны з мужчынам:

— Ой, явару, явару,  
 Я з табою гавару:  
 Будзе на цябе дробны дождж,  
 Яшчэ к таму з ветрыкам,  
 Твайго голля надломіць,  
 Тваё лісце абгоніць.  
 — Ой, дзевачка, дзевачка,  
 Цяпер жа ты ў бацькушкі,  
 Цяпер жа ты малада,  
 А як пойдзеш ты замуж,  
 Будзе табе ліхі муж,  
 Тваё лічка надаб'е,  
 Тваіх косак надарве,  
 Тваіх слёзак надальбе<sup>27</sup>.

Прараканні могуць мяняцца і мець часам больш абагульнены, пазбаўлены бытавых дэталей выгляд: дзяўчыне можа надарыцца смяртэльная хвароба, якая «лічка» ёй зменіць і «сэрданька» высушыць. У баладу ўключаецца таксама матыв чароўнага інструмента, што можа расказаць гісторыю чалавека, ператворанага ў дрэва, але асэнсоўваецца ён па-свойму: скрыпачкі ці гуселькі, зробленыя з явара-хлопца, будуць толькі цешыць дзяўчыну, адзначаць яе перамогу над хлопцам. Такім чынам, балада пра закліцце сына ў явар можа служыць прыкладам архаічных балад з міфалагічнымі матывамі. Першапачаткова ў ёй па-мастацку апалагетызуецца ўлада жанчыны, матчына воля і слова. Парушэнне норм гэтага ладу сурова караецца. З цягам часу, аднак, гэты сюжэт перасэнсоўваецца, адлюстроўваючы іншыя грамадскія адносіны, большую ўладу і аўтарытэт бацькі.

Казачныя і легендарныя балады прадстаўлены нешматлікімі групамі сю-

<sup>24</sup> Н. Янчук. По Минской губернии. Труды ОЛЕАЭ, кн. IX (т. 61). М., 1889, с. 115.

<sup>25</sup> Я. Ф. Головацкий. Народные песни Галицкой и Угорской Руси. ч. 3, с. 100.

<sup>26</sup> Махабхарата. Адипарва, кн. I. Перевод с санскрита и коммент. В. И. Кильянова. Под ред. А. П. Баранчикова. М.—Л., 1950, с. 109.

<sup>27</sup> Н. Янчук. По Минской губернии, с. 115.

жэтаў пераважна ў запісах дарэвалюцыйнага часу. Таму іх трэба залічыць да перыферыйных з'яў баладнага жанру. Казачныя балады ўзніклі, верагодна, часткова самастойна на аснове агульных з казкамі найбольш старажытных уяўленняў людзей пра навакольны свег і часткова пад непасрэдным уплывам моцнай у Беларусі казачнай традыцыі. Творы гэтага віду вылучаюцца тым, што ў іх мастацкую тканіну арганічна ўплятаюцца казачныя элементы, вобразы, даючы месца звышнатуральнаму, фантастычнаму (звяры дзейнічаюць і размаўляюць, як людзі, чалавек наладжвае дагаворныя адносіны з персаніфікаванымі з'явамі прыроды, стихіямі — буйнымі вятрамі, смерцю, горам; сваіх правоў дамагаецца пустая дамавіна і г. д.). Балады казачнага характару як бы апрацоўваюць адно звязно казачнага ланцуга, вырашаючы канфлікт па-свойму: герой не выходзіць пераможцам з трагічнай сітуацыі, ён пераносіць вялікія нягоды або гіне (мусіць загінуць). У казках паражэнне героя ўспрымаецца як часовае, у баладах падзеі незваротныя. У баладзе і ў казцы канфлікт часам супадае, як, напрыклад, у тых казках, дзе сутыкненне ўласніцкіх інтарэсаў прыводзіць да сунярэчнасці ўнутры сям'і (варожасць мачахі да падчаркі). У такіх выпадках у баладах часта выкарыстоўваюцца казачныя прыёмы раскрыцця сюжэта.

Наогул гэты від балад неаднародны, яго спецыфіка не так выразна выяўлена, аднак ён цікавы нам як праяўленне пэўных агульных прынцыпаў нацыянальнай фальклорнай традыцыі, як прыклад узаемадзеяння фальклорных жанраў.

Некаторыя сюжэты, аднесенныя да балад-казак, маюць блізкія адпаведнікі ў рускім і ўкраінскім фальклоры. Так, руская балада пра «гора» паводле асноўнай задумы, кампазіцыйнага вырашэння стаіць вельмі блізка да нашых балад пра «гора» або «ліхую долю». Вобразы «долі», «гора» адносяцца да вельмі старажытных уяўленняў аб прадвызначанасці чалавечага шляху, аб надзяленні кожнага чалавека, ужо пры нараджэнні, добрай або благой доляй<sup>28</sup>.

Вельмі блізкія адпаведнікі нашых балад «ваўкі-нянькі» і «труна прамаўляе» (пра неабходнасць даць «цела» труне, што доўга стаіць гатовая) сустракаюцца ў народнай паэзіі ўкраінцаў. Калі балада «труна прамаўляе» не мае істотных адрозненняў у беларускіх і ўкраінскіх варыянтах, то «ваўкі-нянькі» адрозніваюцца значна. У нас гэта апавяданне пра тое, як у ліхой свекрыві нявестка, стомленая цяжкай працай на жніве, забылася дзіця на полі і як яго «няньчылі» ваўкі. Беларускія варыянты заканчваюцца або сцэнай дзяльбы дзіцяці паміж «нянькамі», або просьбай нявесткі да ваўкоў забраць найлепшага свёкрава каня, але аддаць ёй дзіця, або праклёнам, скіраваным свекрыві. Фатальнымі нянькамі тут заўсёды выступаюць ваўкі, а зло зыходзіць ад свякрухі. Украінскія варыянты часам замест свякрухі ставяць «няродную маці», а дзіця ў іх заўсёды «няньчаць» птушкі: вораны, сакалы, і балада часта заканчваецца самагубствам нешчаслівай маці.

Акрамя сюжэтаў, агульных для ўсходніх славян, у гэту групу балад уваходзяць сюжэты, вядомыя толькі на Беларусі, ды і то ў адзінкавых запісах: «воўк перамагае ў шлюбным спаборніцтве»<sup>29</sup>, «мачаха і Ганеша» (Гануся)<sup>30</sup> і інш.

<sup>28</sup> А. Н. Веселовский. Разыскания в области русского духовного стиха, XVIII—XXIV, вып. 6. Сборник ОРЯиС, т. III, № 6, СПб, 1891, с. 168—183.

<sup>29</sup> К. Tyszkiewicz. Wilja i jej brzegi, с. 332—333.

<sup>30</sup> М. Гарэцкі і А. Ягораў. Народныя песьні з мэлёдыямі. Мінск, 1928, с. 128—129, № 266—267; Архіў АН СССР, ф. 104, воп. 1, спр. 363, л. 24—25.



Цікавай, на наш погляд, з'яўляецца казачная апрацоўка сюжэта «шлюбнае спаборніцтва», дзе перамагае «шэры ваўчок». У баладных песнях, прымеркаваных да веснавога цыклу, матыў спаборніцтва («хто вянок пойме, той мяне возьме») сустракаецца даволі часта, творы звычайна завяршаюцца трагічна, прэтэндэнт — каралёў сын, малойчык — патанае.

Балада «воўк перамагае ў шлюбным спаборніцтве» хоць і прымеркавана да купалля, але зместам з абрадам ужо не звязана. На каралеўскім двары павінны адбыцца спаборніцтвы за права ажаніцца з каралеўнай:

У караля сярод двара  
Стаіць явар зеляненькі,  
Пад тым яварам Дунай ціхі.  
Хто зялён явар пераскочыць,  
Хто Дунай пераплывець,  
Возьмець дачку каралёву.

Малады паніч прайграў спаборніцтва, ён пераскочыў явар, але не пераплыў Дунай. Затое «шэры ваўчок» зрабіў усё ўдала і ўзяў дачку-каралеўначку.

Заканчваецца балада нараканнем каралеўны на нязвыклыя ўмовы жыцця ў ваўчка:

Да як я была ў караля,  
Тады ела з сырам масла,  
А як я за ваўчком —  
Сырое мяса.  
Як я была ў караля,  
Спала пад пярынай,  
А як я за ваўчком —  
Тагды пад ламочкам.

Матыў жаніцьбы ваўка (вужа, змея і іншых істот) з каралеўнай ці проста дзяўчынай даволі часта сустракаецца і ў беларускіх казках, хоць апавяданне там набывае іншае развіццё. Параўнальнае вывучэнне балады і казкі дае цікавы матэрыял для вывучэння той старажытнай асновы, якая жывіла вытокі розных жанраў народнай творчасці.

Балады легендарныя або балады-легенды, як гаворыць ужо сама назва, спалучаюць прыкметы абодвух гэтых жанраў. Легендай, па вызначэнню Гусева, з'яўляецца «апавяданне пра цудоўныя, незвычайныя падзвігі, прыгоды і нягоды выдуманых або гістарычных асоб, якія ў народнай свядомасці выконваюць ролю «падзвіжнікаў, выратавальнікаў народа або пакутнікаў за праўду, веру, перакананні і г. д.»<sup>31</sup> Легенды могуць быць гістарычнымі, сацыяльна-утапічнымі і рэлігійнымі (апакрыфічнымі). У іх абавязкова прысутнічае элемент звышнатуральнага, цудоўнага. Большасць сюжэтаў беларускіх балад-легенд з'яўляецца народнай апрацоўкай біблейскіх матываў. Асобныя творы, відаць, былі складзены каталіцкім ці уніяцкім духавенствам, якое імкнулася «даць народу матэрыял для рэлігійных спеваў на роднай мове»<sup>32</sup>. Пад уплывам моцнай народнапесеннай традыцыі такія творы набывалі апакрыфічнае (баладнае ці казачнае) гучанне. Аб хрысціянскай іх аснове іншы раз можна меркаваць па адных толькі імёнах герояў ці па сюжэтнай схеме.

Сюжэтаў балад-легенд у беларускім фальклоры няшмат, але яны вельмі цікавыя мастацкія творы, цалкам пабудаваныя па законах традыцыйнай паэтыкі. Па іх, напрыклад, можна меркаваць аб міжславянскай фальклорнай

<sup>31</sup> В. Я. Гусев. Эстетика фольклора. Л., 1967, с. 123.

<sup>32</sup> Е. Ф. Карский. Белорусы, т. III, ч. I. М., 1916, с. 496—497.

сувязі і ўзаемаўплывах. Найбольш яркім сярод балад-легенд трэба назваць сюжэт «цмок» (пра паганага цмока і Юр'я).

На вельмі старажытнай аснове створаны таксама баллады, якія ўключаюць загадкі (сем загадак). Галоўнай канструкцыйнай часткай у іх з'яўляецца выпрабаванне чалавека загадкамі. Падобныя творы сустракаюцца ў фальклоры многіх еўрапейскіх народаў. У беларусаў, украінцаў, рускіх пры агульнасці асновы выяўляецца неаднолькавая іх распрацаванасць, паўната, рознае прымеркаванне ў гадавым і сямейным цыклах. У сувязі з гэтым назіраецца пэўная нерашучасць у вызначэнні жанравай прыналежнасці гэтых твораў.

На наш погляд, баллады, што ўключаюць загадкі, адпавядаюць крытэрыям жанру: яны творы апавядальныя, дзеянне ў іх разгортваецца шпарка, перадаецца драматызавана, дыялогам. Што «загадкавыя» сюжэты адносяцца да балад, пераконвае і факт уключэння іх у такія розныя паводле сваіх задач выданні, як зборнік рускіх і анталогія еўрапейскіх балад<sup>33</sup>.

Адгадванне загадак калісьці не было простым выпрабаваннем кемліва-сці, таварыскай забавай. Па той абавязковасці, паважнасці, з якой выконваецца просьба, умовай чаго было правільнае адгадванне загадак, можна меркаваць, што захаваўся цьмяны ўспамін пра нейкі важны, драматычны сэнс абраду (ініцыяцыі, выбар чалавечай ахвяры). Аналагічныя функцыі загадак адлюстраваны ў фальклоры іншых народаў. Д. Касамбі<sup>34</sup> прыводзіць выпадак з жыцця легендарнага Буды (сярэдзіна першага тысячагоддзя да н. э), якому ўдалося схіліць адно племя адмовіцца ад чалавечых ахвяр. Прыхільнікі гэтых жорсткіх культаў захоплівалі ў палон чужаземцаў, загадвалі ім загадкі, і калі тыя не маглі іх адгадаць, то становіліся ахвярай, мусілі памерці.

І. Гарбачэўскі ў артыкуле «Старажытнасць беларускіх песень і іх напеваў»<sup>35</sup> адзначаў, што ў варыянце з русалкай вядома трагічнае заканчэнне: дзяўчына загадак не адгадала і русалка яе заказытала. Падобнае вырашэнне канфлікту назіраецца ва ўкраінскіх адпаведніках гэтай баллады. Праўда, усведамленне магічнага сэнсу загадвання загадак праступае зусім невыразна, асноўны змест твораў зводзіцца да ўслаўлення розуму дзяўчыны, яе выхаванасці, «адукаванасці» — у своеасаблівых выпрабаваннях на сталасць яна дамагаецца поспеху.

Беларускія запісы можна падзяліць на групы, якія ўключаюць блізкія варыянтныя распрацоўкі. З іх першая — гэта баллады, дзе загадкі загадваюць рыбаловы, хлопцы-малойцы, малойцы-валачобнікі ў адказ на просьбу дзяўчыны дапамагчы ёй (злавіць залаты персцень, сказаць, дзе знаходзяцца згубленыя коні, чорныя валы і інш.). «Слічна панна» адгадвае загадкі, а хлопцы абавязкова выконваюць яе просьбу. Гэта група балад не мае адпаведнікаў у рускім фальклоры, а ва ўкраінскім і літоўскім — досыць блізкія.

Другая група варыянтаў аб'ядноўвае ў сабе тэксты, дзе загадкі маюць функцыю перадшлюбнага выпрабавання розуму дзяўчыны, яе дасведчанасці («адгадаеш — мая будзеш, не адгадаеш — чужой будзеш», або «адгадаеш — сабе вазьму, не адгадаеш — у людзі пушчу», ці нават «адгадаеш — сабе возьмем, не адгадаеш — галаву знімем»). Падобныя ўзоры сустракаюцца ў рускім і ўкраінскім фальклоры. Варыянты, у якіх адгадванне загадак зусім

<sup>33</sup> Народные баллады. М.—Л., 1963, с. 98—99; European Folk Ballads. Edited by Erich Seeman, Dag Strömbäck, Bangt R. Jonsson. Copenhagen, 1967. (European folklore series, vol. 2).

<sup>34</sup> Д. К о с с а м б и. Культура и цивилизация древней Индии. М., 1968, с. 118.

<sup>35</sup> «Витебские губернские ведомости», 1896, № 84, с. 5.

нематывавана, уяўляюць, відавочна, разбураныя рэшткі пералічаных вышэй сюжэтных схем, калі ў памяці спевакоў засталася толькі ядро песні — самі загадкі.

Неабходна адзначыць такую дэталю — у баладах размова ідзе найчасцей пра сем загадак, г. зн. загадваць павінны былі пэўны комплекс, абмежаваны магічнай лічбай 7. У беларускіх запісах найбольш часта паўтараюцца наступныя загадкі-пытанні:

А што гарыць без полымя? (Зара, сонца).  
А што расце без караня? (Камень).  
А што бяжыць без повада? (Вада).  
А што плача без голасу? (Конь, скрыпка).  
А што чорна не чэрнена? (Воран).  
А што бела не белена? (Лебедзь).  
А што цвіце — цвету нету? (Папараць).

Усе гэтыя пытанні датычыліся найбольш важных прадметаў і з'яў, якія паўсюдна абагаўлялі, якім пакланяліся, пра якія складалі міфы. Загадкі такога тыпу былі, відаць, своеасаблівым мінімумам міфічных ведаў, неабходнасць засвоіць якія была замацавана традыцыяй. Магічны комплекс загадак мог служыць свайго роду знакам, паролем людзей аднаго племя, адной абшчыны.

Запісы збіральнікаў сведчаць, што балады гэтага віду ў народным рэпертуары мелі самае разнастайнае прымеркаванне. У залежнасці ад этапу гадавога ці сямейна-абрадавага цыклу, да якога яны былі прымацаваны, балады-загадкі прымалі тыпавыя напевы, характэрныя рэфрэны, што, аднак, мала змяняла іх першапачатковую сутнасць.

Балады гульніва-карагоднага складу — гэта песні, пабудаваныя на параўнанні мілага (мілай) з найраднейшымі людзьмі: бацькам, маткай, братам, сястрой. Ва ўсіх сюжэтах паслядоўна праводзіцца думка, што мілы (мілая) даражэй за радзіну. Прынцып паўтарэння з нарастаннем, які ляжыць у аснове кампазіцыі балад гэтага віду, а таксама пэўны схематызм і ўмоўнасць зместу сведчаць на карысць ранейшай гульніва-карагоднай функцыі твораў. Беларускія балады гульніва-карагоднага складу заўсёды захоўваюць толькі кампазіцыйную схему, а само апавяданне ў розных сюжэтах набывае адметнае вырашэнне (алегарычнае — «ластаўка на моры», гістарычнае — «удава ратуецца ад татараў», «выкуп з турэцкай няволі» і інш., сямейна-бытавое, а дакладней, велічальнае — «дзяўчына тоне, але нікому, апроч мілага, не дае руку», «дзяўчына просіць знайсці яе персцень», «удоўка і яе радня»).

Вось прыклад алегарычнай балады-карагода, якая раней, верагодна, мела разгорнутае параўнанне дзяўчыны з ластаўкай:

Да ў нядзельку раненька на зары  
Шчабятала ластаўка на моры,  
На беленькім камушку седзючы  
І на беражочак гледзючы:  
— Ой, татулька, татулька, для бога,  
Знімі мяне з камушка бялога.  
У татулькі жаласці нямнога,  
Не зняў мяне з камушка бялога<sup>36</sup>.

<sup>36</sup> ЦДГА ЛітССР, ф. 1135, воп. 10, спр. 203, с. 310, № 86.



З аналагічнай просьбай «ластаўка» звяртаецца па чарзе да ўсіх сваіх родных, але толькі мілы паслухаў яе, зняў з «камушка бялога». Такой жа паэтычнасцю, гульнёвай умоўнасцю апавядання, лаканізмам і празрыстасцю малюнка вызначаецца іншая балада, на якой асабліва адбілася велічальная функцыя (яна выконвалася як валачобная з прыпевам «А віно ж, віно зеляно!»).

Ой на моры, моры сінюсенькім,  
На Дунаю да быструсенькім  
Малая паненка, малая Марылька  
На Дунаю хусты мыла,  
Злотны пярсцёнак з ручанькі ўраніла,  
Шчука й а рыба яго ўхапіла,  
Ухапіла ды й паплыла.

Дзяўчына просіць адшукаць яе пярсцёнак, толькі ніхто не мог ёй памагчы: ні бацька, ні брат, нават конік з стайні «не выступаў».

А мілага конік з стайні выступіў,  
З стайні выступіў і на ножкі ступіў,  
І на белы крамень, і на жоўты пясок.  
А мой міленькі, на коніка сеўшы,  
На коніка сеўшы і скрыпаньку ўзяўшы,  
Зыскаў персцень, рыбу расплатаўшы<sup>37</sup>.

Змест беларускіх (гульнёва-карагодных) балад гістарычнай тэматыкі прадыктаваны тымі трагічнымі калізіямі, якія ўзнікалі ва ўмовах чужаземных, пераважна татарскіх (турэцкіх), наездаў. Форма ж іх нязменна заставалася карагодна-гульнёвай прыўзнятай над суровай рэчаіснасцю, высветленай, арнаментальна прыгожай, напрыклад:

А на моры, на Дунаі  
Панна з туркам ў карты грае,  
Да бацьохны лісты піша:  
— Мой бацьохна, мой родненькі,  
Выкуп мяне з няволенькі,  
Да з цяжкое работанькі!  
Бацька дае, не жалуе  
Трыццаць валоў і чатыры.  
На тое турак не паглянуў,  
Слугам ключоў не выдавае,  
Панну з няволі не выпускае<sup>38</sup>.

Турак не бярэ платы ад маці, ад сястры і ад брата, толькі калі мілы прапанаваў «трыццаць шабель і чатыры», турак выпускае панну з няволі. Адным словам, як і ва ўсіх гульнёва-карагодных баладах, мілы ўзвялічваецца над усімі роднымі.

Балады навелістычныя — гэта апавяданні, у якіх адлюстроўваюцца рэальныя жыццёвыя калізіі, канфлікты і нягоды. Для выяўлення падзей у пераважнай большасці навелістычных балад амаль не выкарыстоўваюцца элементы фантастыкі, звышнатуральнага. Наадварот, найбольшы эфект эмацыя-

<sup>37</sup> М. Federowski. Lud białoruski, t. V, s. 670.

<sup>38</sup> Е. Р. Романов. Материалы по этнографии Гродненской губернии, вып. I. Вильна, 1911, с. 128—129.

нальнага ўздзеяння тут дасягаецца падкрэсленай жыццёвасцю, сапраўднасцю апавядання. Яно перадаецца нібы цалкам выхаплены з жыцця выпадак, нейкая чарговая навіна-дзіва.

Прыкладам можа служыць балада пра дзяўчыну, што ўтапіла няшлюбнае дзіця і за гэта была пакарана смерцю. Жыццёвасць здарэння тут падкрэсліваецца і характарам суда, цалкам адпаведнага звычайнаму і фармальнаму праву, выяўленнем прычыны трагедыі (даўні звычай хадзіць на начлежкі), рознымі іншымі бытавымі дэталямі. Гэты сюжэт адносіцца якраз да той групы балад, дзе канфлікт узнікае не ў проціборстве асобных людзей, носьбітаў розных тэндэнцый і інтарэсаў, а ў сутыкненні чалавека з грамадствам, са знешнімі абставінамі (патрабаваннямі звычаю, закону), яго можа напаткаць цяжкі лёс і г. д. Гэтыя балады ўспрымаюцца як паведамленні пра дзіўныя навіны. Сюды ж трэба аднесці сюжэты пра дзяўчыну, звезеную за мора, пра Марысю, што паслала казака па зелле, абяцаўшы выйсці за яго замуж, а слова не стрымала («заморскае зелле»), пра Бандароўну, пра дзяўчыну, што паехала з казакамі і інш.

«Бандароўна» — адна з нешматлікіх балад, дзе канфлікт набывае сацыяльнае гучанне, дзе прабіваюцца ноты пратэсту супраць сацыяльнай несправядлівасці, супраць бяспраўя працоўнага чалавека. У меншай ступені сказанае адносіцца да балады «Пятрусь», хоць і ў першым і ў другім выпадках маладыя людзі гінуць ад рук усеўладных феодалаў, спазнаўшы згубнасць і панскай любові і панскага гневу.

Значная група навелістычных балад асэнсоўвае ўнутрысямейныя канфлікты. Гэта сюжэты «сын Даніла», «муж забівае жонку па намове маці», «сястра атручвае брата», «жонка губіць нялюбага мужа», «муж сплаўляе па рацэ жонку-няўдаліцу» і інш. Ва ўсіх іх дакладна перадаецца бытавая аснова падзеі і адпаведна выбіраюцца выяўленчыя сродкі, захоўваецца ўстаноўка на жыццёвасць. Прыкладам можа служыць сюжэт «жонка губіць нялюбага мужа». Шматлікія варыянты гэтай балады пачынаюцца з паведамлення-матывіроўкі: «Жана з мужам не ў любосці жыла, жана мужа загубіла ўзяла». Далей дзеянне разгортваецца ў дыялогу, як у драме: прыехалі два дзеверы, дапытваюцца, дзе падзеўся іх брат. Яны абвргаюць усялякія адгаворкі сваёй «братоўкі-лябёдкай», і тая ўрэшце сама прызнаецца і вызначае сабе кару — зняць галаву з плеч.

Неабходна адзначыць таксама групу сюжэтаў выразна авантурнага плана — «хлопец прыкідваецца мёртвым, каб завабіць да сябе ў двор мілую, якую пільна сцеражэ маці», «жонка прыкідваецца мёртвай, каб праверыць вернасць мужа», «Кузёмка выкрадае дзяўчыну, пераапрунуўшыся ў дзявоцкае адзенне» і інш. Усе гэтыя сюжэты сустракаюцца і ў фальклоры некаторых суседніх народаў.

Беларускі народ тысячамі сувязей злучаны з іншымі народамі. Тут і кроўнае сваяцтва, якое выводзіцца з праславянскай даўніны, і доўгае суседства, узаемная дапамога, супрацоўніцтва, агульны гістарычны лёс. Усё гэта абумовіла з'яўленне ў нацыянальным баладным рэпертуары значнай колькасці вандроўных сюжэтаў, матываў. Балада пра атручэнне маладых свакроўкай («Паехаў Яська на Русь жаніцца») уключае матыў дрэў, што вырастаюць на магілках закаханых, схіляюцца адно да аднаго. Гэты матыў вядомы ў фальклоры народаў ледзь не ўсяго еўраазіяцкага кантыненту. Сустракаюцца таксама асобныя выпадкі, запазычаныя з антычнай літаратуры. Так, прыгожы міф старажытных грэкаў пра Геро і Леандра (Леандр, кіруючыся на свет факела каханай, штоноч пераплываў праліў Гелеспонт і загінуў у хвалях, калі непагода пагасіла факел) на беларускай глебе ператварыўся ў прыгожую баладу пра каралеўну Лявутаньку і закаханага рыцара, якіх загубіла зайздрасць ключніцы (яна пагасіла свечку, што паказвала рыцару.



дзе пераплываць раку). Гэты рамантычны сюжэт не адзін раз прыцягваў увагу еўрапейскіх паэтаў (Ф. Шылер), ён пранік і ў фальклор многіх іншых народаў. Так, М. Чыкавані<sup>39</sup> называе сюжэт тыпу «Геро і Леандр» сярод грузінскіх народных балад. Тут адбываўся такі цікавы кругаварот: народны твор старажытных грэкаў (міф), прайшоўшы праз антычную літаратуру (Авідзій), якая захавала яго нашчадкам, увайшоў потым у фальклор іншых народаў.

Запазычанне з літаратуры ў беларускім фальклоры — з'ява вельмі рэдкая, значна часцей можна назіраць адваротны працэс. Народныя творы не раз натхнялі паэтаў на стварэнне новых мастацкіх вартасцей, якім адводзіцца зараз значнае месца ў нацыянальным літаратурным набытку. Першай у беларускую літаратуру ўвайшла балада пра паходжанне кветак «браткі». На гэты сюжэт яшчэ ў 1857 г. В. І. Дунін-Марцінкевіч напісаў паэму «Травіца брат-сястрыца». У творчай спадчыне Янкі Купалы, акрамя славутай «Бандароўны», вельмі блізкай да адпаведнай народнай балады па сюжэтнай задуме, вобразах, агульнай настраёнасці, трапляюцца апрацоўкі іншых балад: «сын Даніла», «сустрэча брата і сястры, што не ведалі пра сваё сваяцтва» і інш. Прыклады творчага ўзаемадзеяння беларускага фальклору і літаратуры нават у межах аднаго жанру балады гэтым не вычэрпваюцца.

Беларускія народныя балады, створаныя мастацкім геніем народа і клапатліва пранесеныя праз вякі ўражлівай на хараство памяццю мінулых пакаленняў, увабралі ў сябе па крупінцы найбольш яркія малюнкi жыцця нашых продкаў, іх уяўленні пра справядлівасць і дабро, іх мары пра волю і шчасце. Без гэтага мастацтва наш духоўны свет быў бы бяднейшы, наша веданне гісторыі народа было б няпоўным. Высокія эстэтычныя і гістарычныя вартасці беларускіх народных балад, па-новаму асэнсаваныя прафесійнай літаратурай і мастацтвам, будуць садзейнічаць развіццю нацыянальнай культуры.

\* \* \*

Том «Балады» складаецца з дзвюх кніг. У першую ўвайшлі балады з міфалагічнымі матывамі, балады казачныя і легендарныя, балады, што змяшчаюць загадкі, і балады гульніва-карагоднага складу. У другую ўключаны балады навелістычныя, балады бытавога характару без якіх-небудзь элементаў надзвычайнага.

Актыўнае бытаванне балад у народным рэпертуары, іх вялікая пашырэнасць дае шмат цікавых варыянтаў, што ўлічвалася пры складанні тома. Для публікацыі адбіраліся найбольш дасканалыя творы, сабраныя ў розныя гістарычныя часы на ўсёй тэрыторыі Беларусі. Перавага аддавалася непублікаваным тэкстам, якія запісаны разам з напевамі.

Згодна з прынятымі для шматтомнага выдання фальклору правіламі, тэксты балад пададзены па сучасных нормах правапісу і ў той жа час захаваны лексічныя і асноўныя марфалагічныя асаблівасці першакрыніц. У адрозненне ад праяічных жанраў балады вызначаюцца выключнай чысцінёй, адпрацаванасцю мовы, на іх амаль не адбіваецца індывідуальны стыль выканаўцаў. Таму пры правядзенні тэксталагічнай работы найбольшая ўвага звярталася на ўпарадкаванне строфікі, на ле аднаведнасць напевам.

Л. Салавей

<sup>39</sup> Грузинское народное поэтическое творчество. Тбилиси, 1972, с. 379.

## НАПЕВЫ БАЛАД

Нягледзячы на значную колькасць грунтоўных прац, у якіх выяўляюцца вытокі і мастацкая прырода балады як жанру вуснапаэтычнай народнай творчасці, балада ўсё ж застаецца адным з найменш даследаваных жанраў у беларускай і ўсходнеславянскай музычнай фалькларыстыцы. Канстатацыя гэтага факта мэтанакіраваная: высвятленне пытанняў генезісу жанру, сувязі з іншымі жанрамі, выяўленне спецыфічных мастацка-стылявых асаблівасцей беларускай балады немагчымы без разгорнутага аналізу напеваў, у якіх увасабляюцца нацыянальна спецыфічныя рысы мастацкай вобразнасці — рысы, якія ўвогуле абумоўліваюць эмацыянальна-вобразны змест балады як мастацкага твора. Толькі ў гэтым ракурсе магчымы пошук дакладнага вызначэння межаў жанру і ў канчатковым выніку яго дэфініцыя. Іншыя ж спробы пакуль што не мелі поспеху, хоць глыбока аргументаваным можна лічыць дапушчэнне аб немагчымасці ўніверсальнага вызначэння жанру з прычыны нацыянальнай спецыфічнасці балад розных народаў. Прапанаваны І. Горакам на аснове параўнальнага аналізу паэтычных тэкстаў прынцып размеркавання балад па сямі акругах (раманская; англа-шатландская; скандынаўская; нямецка-галандская; заходнеславянская; руская; сербскахарвацкая і балгарская) у некаторай ступені прычыць яго ж заўвазе аб нацыянальнай спецыфічнасці балад розных народаў, таму што сапраўды мае ў аснове агульнамастацкія з'явы, але міжнацыянальнага значэння. Больш дэталёвы падзел балад па лакальных акругах, што дае Э. Сіман, таксама фіксуе групы балад на аснове мастацка-стылістычных з'яў міжнацыянальнага значэння, што сведчыць, безумоўна, пра ўзаемаўплыў фальклорных традыцый розных народаў, высвятляе пытанні генезісу жанру. Прынцып «падабенства — адрозненне», якім шырока карыстаюцца ўсе даследчыкі балад і які, на нашу думку, найбольш пераканальна і паслядоўна праведзены ў даследаваннях Б. Пуцілава, сведчыць пра гнуткасць, шматзначнасць з'яў, што характарызуюць эстэтычную сутнасць жанру. Сам факт, што тэрмін «балада» для народных спевакоў і тварцоў не нясе зместу, адэкватнага іх разуменню песні, якую даследчыкі лічаць баладай, таксама нельга не ўлічваць.

Гістарычныя і сацыяльныя ўмовы адбіваліся на самім жанры і формах яго бытавання. Разнастайнасць відаў балад, іх неаднароднасць, функцыянальная разназначнасць спрыялі захаванню стылістычных з'яў, уласцівых розным этапам развіцця музычнага мастацтва. Статычнасць адных музычна-выяўленчых сродкаў, дынамічнае развіццё іншых, перакрываванне стылістычных з'яў розных жанраў і розных этапаў развіцця музычнага мастацтва ўтвараюць складаны і супярэчлівы малюнак музычнага стылю балад і нават не заўсёды даюць падставы канстатаваць гэты стыль як адзіную мастацкую з'яву, а не сукупнасць разнастайных і рознасэнсавых мастацкіх з'яў.

Супадзенне мастацкіх асаблівасцей балад з песнямі іншых жанраў не заўсёды дазваляе прасачыць ступень іх блізкасці. Хутчэй наадварот, захоўваючы генетычную ці эвалюцыйную сувязь з іншымі жанрамі, балады трывала захоўваюць самыя розныя стылістычныя «напластаванні», не сінтэзуючы



іх у адзінае, што можна было б лічыць музычным стылем, як скажам, у вельскіх песнях.

Адсутнасць «формульных» асаблівасцей хутчэй за ўсё і абумовіла хісткасць, лабільнасць вызначэнняў жанру балады<sup>1</sup>. Аднак амаль ва ўсіх вызначэннях падкрэсліваецца: балады—апавядальныя песні. І толькі разгорнутыя, па-за межамі дэфініцыі, апісанні асаблівасцей баладнага жанру выяўляюць яго тыпалагічныя, агульныя для творчасці многіх народаў рысы. Але спробы сцвердзіць і абгрунтаваць жанр як катэгорыю навуковай класіфікацыі ў дачыненні да беларускіх балад маюць і адмоўную, на нашу думку, тэндэнцыю: у выяўленні агульных заканамернасцей, прыцыпаў і сродкаў тыпізацыі, уласцівых жанру цалкам, нівеліруюцца, а часам не ўлічваюцца прыкметы, што характарызуюць балады як тып мастацкай творчасці пэўнага народа, як тып мастацкай формы, «што народжана той задачай, якую ставіць мастацтва, адлюстроўваючы з'явы рэчаіснасці, вызначаючы пэўныя да яе адносіны»<sup>2</sup>. Так, вызначэнне «апавядальная» (эпічная), якое прысутнічае амаль ва ўсіх дэфініцыях балад, нельга прыняць як адзінае ці пераважаючае ў дачыненні да беларускіх балад. Вызначэнне «лірыка-эпічная баладная песня» таксама не ахоплівае ўвесь жанр. Магчыма, грунтуючыся толькі на паэтычных тэкстах, можна было б гэтым абмежавацца, але ж балада — песня, складаны мастацкі вобраз, у раскрыцці якога музычна-выяўленчыя сродкі не менш важныя, чым паэтычныя тэксты. Іменна яны дазваляюць адзначыць, што спецыфіка беларускай балады ў паступовым разгортванні вобраза праз некалькі фаз эмацыянальнага напружання, якія ў адпаведнасці з агульнапрынятай тэрміналогіяй можна было б вызначыць як эпічную, лірычную, драматычную. Нам уяўляецца, што гэты фактар вылучыў баладу ў самастойную групу, адмежаваную ад лірычнай і ад абрадавай песні. Ён жа з'яўляецца пакуль што адзінай агульнай для ўсяго жанру істотнай прыкметай і дазваляе лічыць неаднародную групу баладных песень жанрам, зыходзячы з прыцыпу дыялектычнага адзінства зместу і формы ў мастацтве: спецыфічнасць сюжэтаў выклікала да жыцця іменна такую асаблівасць музычнага ўвасаблення вобразнасці, якая стала характэрнай якасцю мастацкай з'явы.

Самі напевы балад не ў роўнай ступені пацвярджаюць гэта. Сувязь усходнеславянскіх балад, у прыватнасці беларускіх, з каляндарнымі і сямейна-абрадавымі песнямі спрыяла захаванню (галоўным чынам у баладах міфалагічнага зместу) меладычных, ладавых, метрарытмічных мастацкіх сродкаў, агульных з песнямі старажытнага пласта. Выяўленчыя сродкі, уласцівыя гэтаму этапу развіцця музычнага мастацтва, змяняліся ў нязначнай ступені. У баладах яны і цяпер могуць быць адзначаны як статычныя і найбольш старадаўнія. Тут і мясцовыя асаблівасці музычнай лексікі праяўляюцца больш разнастайна. Здавалася б, выхад за межы, акрэсленыя гэтымі

<sup>1</sup> Т. В. Попова. Русское народное музыкальное творчество, вып. II. М., 1956, с. 53; Народные баллады. М.—Л., 1963, с. 7; В. Я. Гусев. Эстетика фольклора. Л., 1967, с. 162; И. Земцовский. Песни — баллады. «Советская музыка», 1966, № 4, с. 89; Д. М. Балашов. Русская народная баллада. М.—Л., 1963; Д. М. Балашов. Постановка вопроса о балладе в русской и западной фольклористике. «Тр. Карельского филиала АН СССР», вып. 35. Петрозаводск, 1962; С. Г. Лазутин. Русские народные песни. М., 1965; Б. Н. Путилов. Славянская историческая баллада. М.—Л., 1965; В. Я. Пропп. Жанровый состав русского фольклора. «Русская литература», 1964, № 4; Н. С. Гілевіч. Наша родная песня. Мінск, 1968.

<sup>2</sup> Н. П. Колпакова. Опыт классификации традиционной крестьянской лирики. Русский фольклор, т. V. М.—Л., 1960, с. 169.

асаблівасцямі, немагчымы. Аднак у працэсе выканання адбываецца такое разгортванне сюжэта, што ахарактарызаваць мастацкі вобраз адназначна (лірычны, эпічны, драматычны) немагчыма, бо ён быццам праходзіць праз розныя зоны эмацыянальнай выразнасці. І чым прасцейшы сам напеў, тым большую, а часам галоўную ролю ў стварэнні мастацкага вобраза адыгрывае характар інтанавання ў працэсе выканання, узровень напоўненасці, напружанасці ў межах кожнай эмацыянальнай зоны. Такім чынам, можна назіраць цікавую, вельмі спецыфічную з'яву сінтэзавання, а, магчыма, мастацкага сінкрэтызму, у якім у непарыўнай сувязі знаходзяцца слова, напеў і выкананне. Гэта сінкрэтызм, а не толькі традыцыйныя (асобныя фармальныя або эмацыянальныя, гістарычныя або сацыяльныя) крытэрыі, становіцца істотнай прыкметай жанру балады. Больш таго, тэксталагічнае (слова — напеў, без уліку выканання) вывучэнне балад выяўляе разнастайнасць, неаднароднасць музычнага матэрыялу, значны ўплыў іншых яркавых і стабільных па музычнай стылістыцы жанраў, г. зн. якасцей, што не могуць быць мастацка-структурнымі або грамадска-функцыянальнымі прыкметамі жанру. І толькі ў працэсе ўспрыняцця мастацкага вобраза выяўляецца яго сутнасць, тое, што гістарычна, сацыяльна і эстэтычна абумовіла ўзнікненне і жыццё жанру балады.

Таму ў дадзеным выпадку наўрад ці магчыма выдзеліць спецыфічныя, уласцівыя толькі баладнаму жанру сродкі музычнай выразнасці, не звязаныя з выканальніцтвам, як гэта можна зрабіць у каляндарных або сямейна-абрадавых песнях. У баладах ёсць цікавыя з'явы ў музычнай стылістыцы, абумоўленыя і выкліканыя да жыцця пераходамі ў працэсе выканання з адной эмацыянальнай сферы ў другую, і іншымі, больш прыватнымі выканальніцкімі асаблівасцямі.

Такім чынам, перыпетыі нават аднаго сюжэта ў кожным канкрэтным выпадку аказваюць непасрэдны ўплыў на характар выканальніцкага інтанавання. Таму кожны раз нараджаецца вобраз непаўторны, новы ў эмацыянальных адценнях. А тое, што зафіксавана тэксталагічна, у тым ліку і нотны запіс, бадай-што ў мінімальнай ступені ў параўнанні з іншымі жанрамі народнай творчасці адлюстроўвае сапраўдны мастацкі вобраз баладнага твора. Гэта таксама пацвярджае нашу думку, што філалагічнае даследаванне балад нават на самым высокім узроўні не выяўляе сапраўднай сутнасці жанру з-за яго сінкрэтычнасці. Як доказ можна прывесці і той факт, што падабенства асобных груп балад суседніх народаў грунтуецца галоўным чынам на сюжэтнай блізкасці, не пацверджанай падабенствам напеваў. Сюжэтныя сувязі балад розных народаў не абумоўліваюць блізкасць або падабенства інтанацыйнае або якое іншае ў музычна-выяўленчай сферы. І гэта дыктуе неабходнасць у характарыстыцы кожнага нацыянальнага варыянта балады грунтавацца перш-наперш на музычным увасабленні мастацкага вобраза, прычым не на статычным, зафіксаваным яго абліччы, а на працэсе яго разгортвання. Нам вядомы балады, калі адным і тым жа сюжэтам або бліскім варыянтам адпавядаюць розныя напевы, часта з рысамі, характэрнымі для песень іншых жанраў, аднак мы не назіралі, каб існавалі рознасюжэтныя балады з аднолькавымі ці падобнымі напевамі. Апошняе можна адзначыць як дастаткова выразную рысу баладнага жанру. Усё гэта абв'яргае «формульнасць» праяўленняў музычнай стылістыкі жанру і адначасова становіцца адной з яго характарыстык. Напеў не з'яўляецца ў баладах функцыянальным паказчыкам песень, ён не дыферэнцыруе балады і не групуе іх паводле гістарычнага, стылістычнага ці якога іншага прынцыпу. Гэту функцыю выконвае сюжэт, на аснове якога магчыма класіфікацыя балад, безумоўна, з улікам тэматычных, стылістычных і функцыянальных прыкмет.

Дакладных музычна-стылістычных межаў паміж сюжэтнымі групамі ба-



лад няма і наўрад ці яны былі, хоць гэта і не з'яўляецца сведчаннем аднароднасці жанру або яго эвалюцыі. Разам з тым адзін сюжэтны тып аб'ядноўвае песні, што па музычна-стылістычных асаблівасцях маглі б быць аднесены да іншых жанраў. Асабліва многа такіх прыкладаў у зборніках М. Федароўскага, М. Гарэцкага і А. Ягорава. Такім чынам, мы можам назіраць і цікавую з'яву жанравага пераасэнсавання напева, прычым гэта датычыць гадоўным чынам песень каляндарных, абрадавых. Думка А. М. Весялоўскага аб генетычнай сувязі ўсходнеславянскіх балад з каляндарнай і сямейна-абрадавай песеннасцю пацвярджаецца беларускім фальклорным матэрыялам.

Адваротная з'ява, калі каляндарна-песенныя цыклы паступова пашырыліся за кошт уключэння песень, што «не мелі ўжо ніякай нават генетычнай сувязі з абрадамі ці з каляндарнай працай», была адзначана Э. Эвальд<sup>3</sup>. Пры самым дыферэнцыраваным стаўленні да жанрава пераасэнсаваных напеваў яны не выяўляюць набытых рыс, таму што іх мала, і ў той жа час страчваюць сваё прымацаванне да пэўнай пары года, да пэўнага працоўнага цыкла, да пэўнага абрада, г. зн. функцыянальныя прыкметы, прыкметы семантычнай сувязі са «сваім» жанрам.

Фалькларысты звычайна фіксавалі напеў па першых, пачатковых строфах паэтычнага тэксту, не заўсёды асэнсоўваючы спецыфіку жанру, не прасочваючы асаблівасці паступовага разгортвання мелодыі, працэс «назапашвання» меладызму ў варыянтным развіцці напева. Зліццё ў баладах музычнага і моўнага інтанавання, што сведчыць пра важнасць паэтычнага тэксту, пластычная зменлівасць мелодыі на аснове такога зліцця—магчыма, у гэтым закладзена пакуль што непадуладная даследчыкам класіфікацыя балад паводле іх вобразна-інтанацыйнага зместу. Падставы да такога меркавання даюць магнітафонныя запісы, зробленыя супрацоўнікамі ІМЭФ АН БССР на працягу двух апошніх дзесяцігоддзяў. У параўнанні з папярэднімі, слыхавымі запісамі, яны больш дасканалыя і даюць багаты і складаны матэрыял для даследавання жанру, таму што зафіксавалі рухомасць інтанацыйнай выразнасці, дынаміку варыянтнага развіцця напеваў.

Пры параўнанні беларускіх балад з баладамі іншых славянскіх народаў даследчыкамі былі адзначаны агульныя ці блізкія сюжэты. «Найбольш блізкае падабенства выявілі беларускія і ўкраінскія балады (каля 60 агульных сюжэтаў, што складае каля 45 працэнтаў сюжэтаў беларускіх балад). Гэта пацвярджаецца не толькі колькасцю сюжэтных адпаведнасцей, але і падабенствам мастацка-стылявых прыкмет амаль да тэкставых супадзенняў. Такіх сюжэтна-тэматычных адпаведнасцей у беларускім і рускім матэрыяле каля 40, у беларускім і польскім — больш за 20, у беларускім і славацкім — каля 20»<sup>4</sup>. Пры адносна невялікай колькасці сюжэтных тыпаў балад у Літве (да 70), агульных з беларускімі выяўлена каля 30. Аднак музычны матэрыял дае зусім іншую карціну. Сюжэтнае падабенства або нават поўнае супадзенне паэтычных тэкстаў не абумоўлівае падабенства або блізкасць напеваў. Сюжэтна-тэматычныя адпаведнасці беларускіх балад і балад іншых славянскіх народаў не маюць таксама і акрэсленых супадзенняў ці агульных момантаў у музычнай стылістыцы. Інтанацыйныя і іншыя сувязі беларускага матэрыялу з усходнеславянскім ёсць, але ў баладах яны на ўзроўні агульных інтанацыйных сувязей у песеннай творчасці славянскіх народаў<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Белорусские народные песни. М.—Л., 1941, с. 112.

<sup>4</sup> Л. М. Соловей. Белорусская народная баллада. Автореферат канд. дис. Минск, 1973.

<sup>5</sup> У баладах, распаўсюджаных на тэрыторыі Беларусі і Літвы, музычна-стылявая блізкасць больш прыкметная.

Ф. Рубцоў піша, што «папеўкі — музычныя формулы, якія не паддаюцца вычарпальнаму ўдакладненню, складалі асноўны фонд народнага папавачнага слоўніка, што быў калісьці агульнаславянскім. Іменна гэтыя папеўкі, якія выяўляюць сэсавае прызначэнне песень калектыўнага выкарыстання і практычнага прызначэння, аказаліся найбольш устойлівымі і, як можна меркаваць, захаваліся ў той або іншай ступені да цяперашняга часу ў славянскіх народаў»<sup>6</sup>.

У баладах назіраюцца складаныя суадносіны паэтычнага і музычнага. Захоўваючы сюжэт, паэтычныя вобразы, паэтыку ў творчасці розных славянскіх народаў, балады ў той жа час адрозніваюцца музычным складам. Разглядаць гэта як бытаванне розных па напева варыянтаў — спрошчваць з'яву. На нашу думку, у такой форме адбывалася крышталізацыя нацыянальнага ў мастацкай вобразнасці балад, такім шляхам выяўлялася нацыянальна спецыфічнае ў мастацкім мысленні вялікага творцы — народа. Асаблівасці музычнага ўвасаблення шырока распаўсюджаных сярод славян і літоўцаў сюжэтаў, уключаючы мясцовыя традыцыі (творчыя, выканальніцкія, індывідуальныя прыёмы асобных выканаўцаў), таксама фарміравалі беларускія балады як самастойны жанр.

Пошук трывалых, устойлівых, формульных унутрыжанравых прыкмет нязменна прыводзіць да мастацкіх з'яў, якія акрамя балад уласцівы і іншым жанрам беларускай народнай творчасці. Але гэтыя з'явы не могуць быць аднесены да сумежных, пераходных, што гнутка і выразна «абслугоўваюць» розныя жанры. Хутчэй наадварот. Іх універсальнасць — вынік тыпізацыі нацыянальна спецыфічных асаблівасцей у народнай песнятворчасці, якія ўтвараюць асноўны музычны фонд сярод мора сродкаў музычнай выразнасці, вынік спрадвечнай крышталізацыі тых прыкмет, па якіх мы адрозніваем беларускую народную музыку ад музыкі іншых народаў.

Многія даследчыкі ўсходнеславянскага фальклору (І. Зямцоўскі і інш.) адзначаюць: «Спецыфіка тых або іншых фальклорных жанраў не толькі ў наяўнасці шэрагу ўстойлівых тэматычных і фармальных унутрыжанравых прыкмет, але і ў асаблівасці ўзаемаўплыву, узаемапранікнення песень розных форм і жанраў»<sup>7</sup>. Адсутнасць адной унутрыжанравай прыкметы — тыповых музычных варыянтаў песень-балад у дадзеным выпадку эстэтычна кампенсуецца іншымі з'явамі: наяўнасцю стабільных рознажанравых варыянтаў (песень з «агульнай сюжэтнай асновай, але з напевамі розных жанраў»<sup>8</sup>) і напеваў, узнікшых як вынік інтанацыйнага сінтэзавання некаторых рыс, тыповых для іншых жанраў. У кожным з гэтых выпадкаў незалежна ад інтанацыйных вытокаў напева, незалежна ад ступені адпаведнасці эмацыянальнага характару мелодыі зместу паэтычнага тэксту, выканаўца, яго эмацыянальная ацэнка сюжэта вызначае «эмацыянальны тонус» песні: дыяпазон музычнай выразнасці, ступень напружанасці пачуцця, межы пераходаў ад апавядальнасці, лірыкі да драматычнага, а часам трагічнага выказвання. Большасць даследчыкаў (Ф. Рубцоў, Р. Шырма і інш.) схіляюцца да думкі, што інтанацыйная прырода балад, стракатасць іх інтанацыйных вытокаў, наяўнасць рознажанравых мелодычных варыянтаў на адзін паэтычны сюжэт абумоўлены прымеркаванасцю выканання. Але тут трывала захоўваюцца і мясцовыя традыцыі, якія істотна адбіваюцца на нацыянальных асаблівасцях

<sup>6</sup> Ф. Рубцов. Интонационные связи в песенном творчестве славянских народов. Л., 1962, с. 17.

<sup>7</sup> И. Земцовский. Русская протяжная песня. Л., 1967, с. 9.

<sup>8</sup> Ф. Рубцов. Основы ладового строения русских народных песен. Л., 1964, с. 196.



фарміравання напеваў. Так, калі для рускіх і ўкраінскіх балад характэрна прымеркаванне да некаторых абрадаў, у тым ліку да вясельнага, то, нават адзначаючы агульныя моманты ў бытаванні балад розных славянскіх народаў, нельга не падкрэсліць, што беларускім больш уласціва сувязь з веснавымі, купальскімі, жніўнымі, восеньскімі песнямі.

Больш складаныя сувязі балад з традыцыйнымі жанрамі, што маюць тыповыя інтанацыйныя асаблівасці, выяўляюцца ў шырокім пранікненні рознажанравых інтанацыйных зваротаў, папэвак у меладычную структуру балад. Праявы гэтых сувязей разнастайныя і шматлікія, аднак яны не ўскрываюць нейкіх спецыфічных заканамернасцей мэтанакіраванага інтанацыйнага адбору. Народныя балады запазычваюць музыку з самых розных песень і таму могуць быць аднесены да фальклорных жанраў, якія не ствараюць своеасаблівых музычных інтанацыі, а карыстаюцца ўжо гатовымі, што склаліся ў іншых песнях, і толькі па-свойму фарміруюць іх<sup>9</sup>. Гэтыя назіранні над меладычнымі асаблівасцямі рускіх балад слушныя і ў дачыненні да беларускіх, розніца толькі ў больш-менш устойлівых прынцыпах арыентавання на тыя або іншыя жанры, што мы адзначаем як характэрную рысу творчасці таго або іншага народа ў баладным жанры. Як характэрнае ў гэтай з'яве магчыма падкрэсліць той факт, што ў працэсе такога запазычання ў баладны жанр трапляюць найбольш дасканалыя, найбольш інтанацыйна выразныя звароты, якія крышталізаваліся як нацыянальна характэрныя.

Пэўныя групы песень, вызначаныя агульным сюжэтам, нават асобныя балады выяўляюць некаторыя стылістычныя асаблівасці (напрыклад, перавага квінтавых інтанацый I—V ступені), якія могуць лічыцца прыкметай жанру. Але чым шырэй матэрыял даследавання, чым большая колькасць напеваў бярэцца для параўнання, тым цяжэй вызначаць агульнае, тым больш складанымі і разнастайнымі ўяўляюцца асаблівасці саміх напеваў. Так, балады на вельмі распаўсюджаны ў славянскіх народаў сюжэт «дачка-птушка» маюць стабільныя меладычныя, рытмічныя і структурныя асаблівасці, часам нават ідэнтычныя ў песнях, запісаных у розных месцах Беларусі. Аднак у іншым сюжэце гэтыя асаблівасці не выяўляюцца ў той ступені, каб лічыць іх вызначальнай прыкметай жанру. Тое ж датычыць і іншых сюжэтаў — «цмок», «сын, заклёты ў явар», «браткі», «маці разгадвае дзіўны сон», «удава і сыны-карабельнікі» і г. д. Гэта з'ява можа стаць для даследчыка генезісу жанру унікальным матэрыялам, бо нясе на сабе адбітак розных працэсаў фарміравання напеваў балад, гнуткіх форм узаемаўплыву розных жанраў, ускрывае ўплыў народнапаэтычнай рытмікі на рытмічную і структурную арганізацыю мелодыі, асаблівасці міграцыі балад і, нарэшце, інтанацыйныя вытокі і вобразны або мастацкі сэнс найбольш стабільных элементаў стылістыкі.

Перавага музыкі ў стварэнні мастацкага вобраза — спецыфічная для балад рыса. Вобраз увасабляецца шляхам паступовага раскрыцця зместу праз эмацыянальныя адносіны выканаўцы да зместу, г. зн. музычнымі сродкамі. Мелодыя ўзбагачае паэтычны тэкст, эмацыянальна ўдакладняе яго. Музыка і паэтычная вобразнасці ў баладах непарыўна звязаны ў адно, дапаўняючы і ўзбагачаючы адна адну. Таму нам амаль невядомы варыянты розных паэтычных сюжэтаў на адзін напеў. Таму так своеасабліва выяўляецца ўстойлівасць некаторых элементаў (інтанацыйных, рытмічных, структурных) унутры сюжэтных груп.

Працэс фарміравання напеваў балад праходзіў, на нашу думку, супярэчліва, нават у самых выразных і дасканалых паводле мастацкай вобразнасці

<sup>9</sup> И. Земцовский. Песни-баллады. «Советская музыка», 1966, № 4, с. 95.

баладах іх жанравая прыналежнасць не выяўляецца праз напеў. Таму нязначныя прычыны могуць парушыць мастацкую цэласнасць песень: напрыклад змяненне паэтычнага тэксту (усячэнне, скарачэнне), калі знікаюць рысы, уласцівыя мастацкай вобразнасці балад. Іншыя ўмовы «жыцця» песні таксама змянялі, часам істотна, не толькі напеў (уплыў чужароднага інтанацыйнага стылю), але і мастацкі вобраз цалкам. Творчая індывідуальнасць выканаўцы, што мае ўстойлівы асабісты выканальніцкі стыль, часта з'яўляецца асновай перасэнсавання вобраза, узнікнення новага варыянта песні. На фарміраванні напеваў адбіўся яшчэ і характар бытавання і міграцыі балад—вельмі важны фактар для разумення прыроды кожнага фальклорнага жанру.

Станаўленне баладнага жанру адбывалася пад уплывам шмат якіх гістарычных, сацыяльных, грамадскіх, мастацкіх з'яў. Найбольш старажытныя балады, якім уласцівы, як іншым старажытным песням, больш простыя сродкі музычнай выразнасці (невялікі дыяпазон, звычайна квінтавы або тэрцавы з субквартай; дэкламацыйная аснова; адсутнасць унутрыскаладовай распеўнасці), захаваліся і да сённяшняга дня<sup>10</sup>. Як бачым, больш развітыя формы балад не выціснулі іх.

Уласна ў развіцці і пашырэнні тэматыкі (смерць на чужыне, сум па каханым, доля нявесткі ў доме свякрухі, братоў-разбойнікаў і г. д.) больш пэўна выяўляецца змяненне характару паэтычнай вобразнасці, а гэта непазбежна аказала ўплыў на музычную мову, сродкі музычнай выразнасці, таму што ў баладах, як бадай ні ў якім іншым жанры, напеў застаецца формай вымаўлення тэксту і ў той жа час раскрывае, эмацыянальна ўвасабляе яго сэнс. «Паглыбленне зместу ішло па шляху ўнясення ў песні лірычнага струменю, абумоўленага імкненнем выявіць эмацыянальныя адносіны да з'яў жыцця, што замяшчае ў музычным мастацтве меркаванне пра гэтыя з'явы. Па меры развіцця зместу песень змянялася і значэнне песеннай мелодыкі. Найбольш простыя музычна-сэнсавыя пабудовы перарасталі ў складаныя і і шматгранныя напевы-вобразы, якія патрабавалі для свайго ўвасаблення больш ці менш разгорнутай музычнай страфы. Разгортванне музычнай страфы ажыццяўлялася шляхам ускладнення музычна-сіntaxічнай формы напева»<sup>11</sup>.

Наогул балады займалі значнае месца ў народнай песеннай творчасці, не звязанай з абрадамі ці календаром. Тым часам стылістыка іх складалася ва ўзаемадзеянні розных жанраў, але на аснове ці ў нетрах уласнай паэтычнай і музычнай змястоўнасці.

Паступовасць фарміравання жанру сёння прасачыць наўрад ці магчыма, нават выявіўшы прыцыпы развіцця найбольш простых элементаў музычнай мовы і іх выкарыстання ў музычным кантэксце, вывучыўшы «слоўнікавы» склад напеваў балад, асновы формаўтварэння. Гэта немагчыма таму, што ў працэсе эвалюцыі жанру найбольш простыя напеўкі ўвайшлі як асобныя інтанацыйныя злучэнні ў больш складаныя меладычныя пабудовы і імі прасякнуты меладызм наогул: праз суадносіны пабудоў, ладавую пераменнасць і г. д. Сам інтанацыйны матэрыял у баладах вельмі разнастайны як па вытоках, так і складанасці, характэрнасці, выразнасці. Але наўрад ці можна лічыць яго галоўным фактарам у нараджэнні мастацкай з'явы—песні. На нашу думку, у баладах галоўным з'яўляюцца прыцыпы асэнсавання інтанацыйнага матэрыялу ў час формаўтварэння. Балады не заснаваны на спецыфічным, нідзе невядомым інтанацыйным матэрыяле, але тым часам з'яў-

<sup>10</sup> У дадзеным выданні яны прадстаўлены галоўным чынам у запісах М. Федароўскага.

<sup>11</sup> Ф. Рубцов. Основы ладового строения русских народных песен с. 86.



ляюцца самастойным, гістарычна і эстэтычна абумоўленым жанрам і выяўляюць заканамернасці розных этапаў народнай песнятворчасці.

У баладах мелодыя мае ўласную логіку формаўтварэння, найчасцей звязаную са структурай паэтычнага тэксту. Аднак і аднатыпныя тэксты звычайна не абумоўліваюць аднатыпныя па структуры напевы. Тут сувязі, відаць, больш складаныя і сярод іх не апошняе месца займаюць мясцовыя традыцыі (можна вызначыць чатыры лакальныя тэрыторыі: Міншчына, Віцебшчына і паўночная частка Гомельшчыны, Брэстчына; захад Гомельшчыны — назвы ўмоўныя), мясцовыя і індывідуальныя стылі выканання, гістарычныя напластаванні і г. д.

Сярод балад можна вылучыць два тыпы напеваў: напевы, што заснаваны на адзіным інтанацыйным тэзісе; напевы, якія разгортваюцца на аснове іншых кампазіцыйных прынцыпаў (апошніх болей). Ніводзін з гэтых тыпаў нельга лічыць галоўным ні ў сэнсе колькасці выяўленых прыкладаў, ні ў сэнсе іх спецыфічнасці. Да таго ж яны не з'яўляюцца ўласцівымі толькі баладнаму жанру. Натуральна, што ў напевах, заснаваных на адзіным інтанацыйным тэзісе, інтанацыйная сутнасць высвятляецца больш пэўна, больш канцэнтравана.

Структурныя асаблівасці баладных напеваў цалкам падпарадкаваны структуры паэтычнага тэксту. З гэтага пункту погляду найбольш тыповая структура баладнага напева складаецца з дзвюх раздзельных, звычайна роўных або нязначна змененых (пашыраных, скарачаных) паўстроф, што завяршаюцца апорным ладаваўстойлівым гукам. Агульны для балад і такія прынцып формаўтварэння — парушэнне квадратнасці метра-рытмічнымі сродкамі. Указаныя рысы ўласцівы большасці разгледжаных прыкладаў.

Інтанацыйныя тэзісы, на аснове якіх разгортваюцца мелодыі многіх балад, вельмі рэдка бываюць у выглядзе кароткай завершанай папеўкі «тэзіснага» сэнсу. Значна часцей яны ўваходзяць у больш буйную меладычную фразу, пранізваюць развіццё напева, не будучы адмежаванымі. Інтанацыйны тэзіс амаль ва ўсіх напевах гэтага тыпу мае лірычны характар, нягледзячы на надзвычай вялікую іх разнастайнасць. Беларускім баладам найбольш характэрныя квінтавыя з пашырэннем дыяпазону да сексты інтанацыйныя тэзісы, у меншай ступені квартавыя з пашырэннем дыяпазону да квінты. Звычайна дыяпазон напева значна шырэй за дыяпазон інтанацыйнага тэзіса. Інтанацыйныя тэзісы маюць у аснове ўстойлівыя гукі ладу, а па функцыянальнаму сэнсу значна пераважаюць танічныя, хоць у працэсе такіх тэзісаў характэрна іх функцыянальнае перасэнсаванне амаль заўсёды ў плагальны бок.

Здавалася б, форма пабудовы мелодыі падобнага тыпу прадугледжвае формульнасць. Гэта, сапраўды, так, але толькі ў межах пэўнага сюжэта («дачка-птушка», «тры птушачкі», «ціхоня»). У дачыненні ж да жанру цалкам тыпізацыі сродкаў не адбываецца: ці то з прычыны надзвычай шырокай шкалы выразнасці саміх інтанацыйных тэзісаў, ці то з якой іншай прычыны.

Аналагічная асаблівасць назіраецца і ў метрарытмічнай арганізацыі мелодыі ў межах страфы. Незалежна ад прынцыпу будовы напева, колькасці меладычных хваль (іх часцей за ўсё дзве, крыху радзей чатыры, зусім рэдка тры), месца кульмінацыі ўнутры сюжэтнай групы (асабліва прадстаўленай значнай колькасцю песень) выяўляюцца пэўныя заканамернасці («дачка-птушка», «браткі», «удава і сыны-карабельнікі» і інш), якія, аднак, не пацвярджаюцца іншымі сюжэтнымі групамі.

І толькі зачыны і кадансы, не ўтвараючы ў межах сюжэтных груп больш-менш трывалых элементаў, уласцівых жанру, па-за межамі сюжэтных груп маюць тэндэнцыю да паўторнасці, аднатыпнасці. Магчыма, у дадзеным выпадку, калі не ўдаецца вылучыць стабільных элементаў музычнай мовы, якія

былі б характэрны для жанру ці ўласцівы яму цалкам, можна дапусціць, што такія матэрыял даюць зачыны і кадансы. Але гэта не так, бо ў зачынах і кадансах выяўляюцца ладаваінтанацыйныя асаблівасці, уласцівыя баладнаму жанру ў той самай ступені, што і іншым жанрам беларускай народнай песнятворчасці.

У сэнсе ладавай арганізацыі напеваў баладны жанр выяўляе бадай-што ўсе асаблівасці беларускага музычнага фальклору ад тэрцавага ладу з субквартай (аднаго з найбольш распаўсюджаных ладоў раннетрадыцыйнай песнятворчасці) да гарманічнага мінору. Але роля натуральналадавых сістэм своеасаблівая. Акрамя натуральнага мінору, які з'яўляецца пануючым ладам ў баладным жанры, іншыя натуральныя лады выкарыстоўваюцца эпизадна, галоўным чынам як вынік ладавай пераменнасці, як адхіленне ў натуральным мінору, радзей — у натуральным мажоры.

«Нейтральная» тэрцыя (у парушэнне тэмперацыі—сярэдня па вышыні паміж мажорнай і мінорнай) дастаткова распаўсюджана галоўным чынам у двух адценнях: як стабільная з'ява, што выяўляе ладавую пераменнасць напеву, і як эпизадная з'ява, звычайная для першай страфы песні, калі выканаўца яшчэ не ўвайшоў у інтанацыйны лад песні і быццам шукае, набліжаецца да яго.

Гэта ж датычыць і тэмпу, які ўстанаўліваецца ў час выканання трэцяй і чацвёртай строф балады. Цікава, што выканаўцы, нават самыя таленавітыя і эмацыянальныя, пачынаюць спяваць хутчэй, больш дынамічна, чым сапраўдны тэмп, які ўстанаўліваецца ў час выканання, крыху пазней. Нешта падобнае назіраецца і ў канцы песні (адна ці дзве апошнія строфы), калі паэтычны тэкст дастаткова разгорнуты, працяглы. Зразумела, у нотных запісах гэта ніяк не адлюстравана.

Некаторыя фалькларысты часта ў дачыненні да іншых жанраў адзначаюць аналагічна «нейтральнай» тэрцыі пераменнасць VII ступені ладу, праз якую выяўляецца натуральнае або гарманічнае яго нахіленне. У меншай ступені, чым тэрцыя, але ўсё ж дастаткова пэўна і VII ступень зазнае гэтыя інтанацыйныя хістанні. Прычым мастацкая сутнасць такой пераменнасці залежыць цалкам ад інтанацыйнага руху мелодыі з тэндэнцыяй пры ўзыходным руху да гарманічнага, пры зыходным — да натуральнага мінорнага нахілення і ніколі не звязана з уласным устанаўленнем ладу.

Ужо адзначалася, што баладам менш уласцівыя замкнёныя інтанацыйныя тэзісныя пабудовы. Наогул песні, што развіваюць квінтавы або квартавы інтанацыйны тэзіс, маюць уласціваць разнастайнага выяўлення ў першым выпадку кварты, тэрцыі ладу, у другім — квінты і сексты. Унутры-складовая распеўнасць, што можна адзначыць як эпизадны сродак выразнасці, прыпадае на гукі прамежкавыя, якія не ўтвараюць інтанацыйнага касцяка.

Са сродкаў формаўтварэння ў напевах, заснаваных на пэўным інтанацыйным тэзісе, галоўным становіцца прынцып простага або варыянтнага яго паўтору. Песні ж іншыя даюць больш выразны тып формаўтварэння на аснове развіцця аднаго або некалькіх элементаў. Такая кампазіцыйная асаблівасць балад.

І ўсё ж ні песні, заснаваныя на пэўным інтанацыйным тэзісе, ні песні іншых вядомых тыпаў мелодыі не з'яўляюцца стылістычна аднароднымі групамі, таму што маюць розныя інтанацыйныя вытокі, да процілегласці рознахарактарныя, нават пры агульных прынцыпах формаўтварэння. Фарміраваліся такія напевы і гістарычна таксама неадначасова; у сваім фальклорным жыцці не зазналі тэндэнцыі да ачышчэння ад шматлікіх пераходных, жанрава нейтральных элементаў.

У баладах рытм з'яўляецца актыўным фактарам меладычнага развіцця



і формаўтварэння і адначасова знаходзіцца ў блізкай кампазіцыйнай сувязі з рытмікай паэтычнага тэксту. Баладны жанр мае адзін вельмі спецыфічны паказчык — уплыў словамаўлення на мелодыку, інтанацыйны і рытмічны яе бакі. Магчыма ні адзін з іншых музычных жанраў народнай творчасці не ведае такога ўплыву: І ўсё ж сістэматызацыя асобных рытмічных утварэнняў, іх спецыфічных паказчыкаў не дае магчымасці вылучыць жанрава характэрнае — ізноў з прычыны разнастайнасці і пераменлівасці, рознахарактарнасці да межаў супярэчлівасці і процілегласці. Прывязанасць да паэтычнага тэксту і парушэнне яго рытмікі, капіраванне яго «ячэек» і разбурэнне іх, метрычныя перабівы, амаль пастаяннае паўтарэнне будовы верша ў буйных структурах (страфа, паўстрафа) і разбурэнне аж да словаабрываў у дробных, тэндэнцыя да сіметрычнасці пабудовы, метрычнай цотнасці і ўсячэнне або пашырэнне сіметрычных ячэек, асобных працяглых гукаў — усё гэта ў поўнай меры выяўляецца ў баладах і няма такога «стрыжання», на які б налізваліся гэтыя супярэчнасці, утвараючы жанрава характэрныя мастацкія якасці. Чым больш дасканалыя сучасныя магнітафонныя запісы і расшыфроўкі, тым больш глыбокімі і амаль парадаксальнымі прадстаюць супярэчнасці. Чым большая колькасць балад становіцца вядомай, тым большая разнастайнасць іх выяўляецца.

Амаль усе напевы балад падзяляюцца на паўстрофы і больш дробныя структуры, хоць іменна ў гэтым фактары выяўляюцца лакальныя асаблівасці жанру, традыцыі прымеркавання балад. Поўнач Беларусі дае напевы з падкрэслена раздзеленымі паўстрофамі. Але ў такіх напевах назіраецца тэндэнцыя да інтанацыйнага счуплення асобных раздзелаў, іх ладавага адзінства. Іншыя раёны Беларусі, асабліва паўднёвы захад рэспублікі, не выяўляюць такой тэндэнцыі і даюць больш стракатую карціну.

Многія балады ўнутры паўстроф маюць несіметрычную будову раздзелаў, што дасягаецца скарачэннем або пашырэннем апошняга перад завяршэннем паўстрофы раздзела. Пашырэнне або скарачэнне структуры ў межах каданса баладам не характэрна, наадварот, кадансы, як правіла, маюць падобны рытмічны малюнак.

Страфічнасць будовы настолькі дакладна выражана ў баладах, што можа лічыцца прыкметай жанру, але ў той жа час на баладах адбіліся самыя разнастайныя метрарытмічныя асаблівасці іншых жанраў, прычым не толькі ў песнях, блізкіх па напевах ці падобных да песень іншых жанраў, але і тых, што не мелі або страцілі сувязі з іншымі жанрамі. Перакрыжаванне самых разнастайных жанравых і міжжанравых з'яў, безумоўна, вынік складаных генетычных вытокаў жанру і не менш складанага і супярэчлівага яго бытавання.

Найбольш распаўсюджана ў баладным жанры двухрадковая страфа з аднолькавай, звычайна 8+8, складовай структурай. Але даволі часта адбываецца пашырэнне або скарачэнне галоўным чынам другой паўстрафы да 9—10 або 7, 6 і нават 5 складоў. Менш характэрны для балад іншыя роўнаскладовыя строфы. Трохрадковыя строфы сіметрычнай будовы з роўнай колькасцю складоў у радках менш распаўсюджаны. І ўсё ж як уласцівасць жанру трэба адзначыць супадзенне ў большасці прыкладаў радкоў з меладычнымі сінтагмамі.

Найбольш распаўсюджаныя ў беларускай народнапесеннай творчасці структуры АА, АВ, ААВ, АВВ выяўляюцца і ў баладах, пры гэтым жанравыя асаблівасці балад больш поўна выражаны ў суадносінах меладычнага і паэтычнага зместу, асабліва ў выпадках кантрастных суадносін асобных фраз — найбольш дасканалыя, нябачнага на першы погляд сродку дынамізацыі напеву, пераходу з адной эмацыянальнай фазы да наступнай. Варыянт-

насць АА, асабліва калі яна датычыць розных элементаў музычнай мовы, таксама выконвае падобную ролю ў дынамізацыі або адынамізацыі напеву.

Сюжэт песні, паэтыка, нягледзячы на цесную сувязь слова і музыкі ў баладах, усё ж не дыктус, не абумоўлівае выкарыстанне пэўнай структуры. Іменна ў баладах высвятляецца глыбокая сутнасць такіх суадносін: адзіны паэтычны сюжэт выклікае да жыцця разнастайныя структуры напеву.

Азначыць найбольш тыповыя для пэўнай мясцовасці структуры немагчыма з прычыны няроўнасці тэрытарыяльнай распаўсюджанасці розных тыпаў структур (наколькі даюць падставы меркаваць сабраныя ўзоры). Спецыфіка выкарыстання той або іншай структуры — у іншых яе параметрах: мелодыі, метрарытме, ладавай арганізацыі. Так, на поўдні рэспублікі балады багацейшыя па меладызму, на поўначы больш арганічныя і развітыя ў структурных адносінах, захад дае стракатую карціну змяшчэння разнастайных з'яў.









Баладная песня пераважна аднагалосая, што вызначаецца спецыфікай жанру — індывідуальнае апавяданне. Аднагалоссе з'яўляецца бяспрэчнай прыкметай гэтага жанру. Манадыйнае інтанаванне — пераважная якасць і ў песнях шматгалосых. У баладным жанры найбольш часта сустракаюцца два віды шматгалосся: гетэрафонія і двухгалоссе, пры якім адзін з галасоў дубліруе асноўную мелодыю ў тэрцыю, кварту, радзей квінту (інтэрвалы вузкага дыяпазону). Гетэрафонія ж у баладах мае не выпадковы характар «разыходжання» у час выканання, а з'яўляецца адзнакай стылю.

Неаднародны па якасці матэрыял, натуральна, не спрыяе поўнаму і цэласнаму ўяўленню пра жанр. Але гэта непазбежна: без папярэдніх слыхавых запісаў нашы сённяшнія звесткі пра жанр былі б значна бяднейшыя. З пункту погляду сучаснай metodyкі, галоўным недахопам слыхавых запісаў з'яўляецца не недакладнасць фіксацыі, а «падвядзенне» фальклорнага музычнага стылю пад законы прафесійнага мастацтва. Найбольшыя скажэнні ў гэтым сэнсе датычаць метрарытмічнай арганізацыі напеву, а таксама яго інтанацыйнага складу (арыентацыя пры запісах на раўнамерную тэмперацыю).

І толькі запісы на магнітафонную стужку (магнітаграмы) выявілі багацце і разнастайнасць жанру, найтанчэйшыя адценні інтанацыйнай і ладавай арганізацыі напеву. У нотных расшыфроўках магнітаграм немагчыма адлюстраваць усе асаблівасці песні, яе ўнутранай драматургіі, характэрныя рысы і адценні выканальніцтва. Магнітаграма дае ў значнай ступені статычны адбітак песні — жывога мастацкага твора, непаўторнага па эмацыянальнай насычанасці, мабільнага, кволага ў вытанчаных нюансах мастацкай вобразнасці. Нотны ж запіс (расшыфроўка) фіксуе абагульненыя, дастаткова стабільныя рысы і толькі ў самай малой ступені асаблівасці выканання, што для балад з'яўляецца надзвычай важным.

Напеў даецца разам з паэтычным тэкстам. Адсутнасць паэтычнага тэксту азначае: адсутнасць яго ў папярэднім выданні і няпоўны запіс у час экспедыцыі або немагчымасць расшыфраваць па тэхнічных прычынах (ціхае гучанне, тэхнічныя перашкоды і г. д.). Азначэнні тэмпаў даюцца з захаваннем адпаведных азначэнняў у першакрыніцы, калі запісы друкаваліся; у архівах ІМЭФ — паводле паказчыкаў метранома; у слыхавых архіўных запісах — у адпаведнасці з вызначэннем збіральніка.

Дынамічныя, агагічныя і іншыя асаблівасці выканання фіксуюцца наступнымі знакамі, што дапаўняюць нотнае пісьмо:

-  — прыблізная вышыня
-  — няпэўная вышыня
-  — глісанда
-  — нетэматычная паўза (звязана з момантам глыбокага ўздыху),  
якая не ўваходзіць у асноўную метрычную структуру на-  
певу
-  — глыбокая цэзура, перахоп дыхання
-  — павышэнне гуку менш чым на адзінку тэмперацыі (1/2 тону)
-  — паніжэнне гуку менш чым на адзінку тэмперацыі (1/2 тону)
-  — у дужках даюцца дадатковыя да асноўнага тэксту фанемы  
(паўгалосныя, прадзіктавыя і інш.), якія ў паэтычным тэк-  
сце не ўлічваюцца.

*Т. Дубкова*

**БАЛАДЫ**  
**3 МІФАЛАГІЧНЫМІ**  
**МАТЫВАМІ**





# ДАЧКА-ПТУШКА — I

1

Moderato

Ад\_ даў баць\_ ка дач\_ ку за\_ муж  
сем міль ад ся\_ бе, сем міль ад ся\_ бе.

The image shows a musical score for a song. It consists of two staves of music in a 3/4 time signature. The tempo is marked 'Moderato'. The melody is written on a treble clef. The lyrics are written below the notes. The first line of lyrics is 'Ад\_ даў баць\_ ка дач\_ ку за\_ муж' and the second line is 'сем міль ад ся\_ бе, сем міль ад ся\_ бе.' There are some musical markings like slurs and accents over the notes.

Аддаў бацька дачку замуж  
Сем міль ад сябе<sup>1</sup>:

Ды не вялеў ў гасцях быці  
Сем год у сябе.

Ды на трэці ўжо гадочак  
Бацька дачку жджэ:

— Няхай маё ды дзіцятка  
Ка мне ў госці йдзе!

— Не пайду я к татку ў госці  
Малодачкаю,

Палячу я к татку ў госці  
Зязюлечкаю!

Ой, палячу, пагляджу я,  
Што татка робіць.

Ды адно ж мой татка родны  
Па двару ходзіць,

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтарасцца два разы.



Ды за правую ручаньку  
Сыночка водзіць,

Ды ў левай ручаньцы  
Стрэлачку носіць:

— Ой, стрэльма, мой татачка,  
Шару зязюлька!

— Не страляй жа, мой сыночак,—  
Сястрыца твая!

— Калі шэра зязюлька,  
Шугі ў шчыры бор,

Калі ты — мая сястрыца,  
Прашу на мой двор!

— А я з таго жалю-плачу  
Ў лугі палячу,

Ды як стану кукаваці,  
Татку засмучу,

Ды як стану бедаваці,  
Лясы пасушу,

Ды як стану горка плакаць,  
Лугі затаплю!

Ды як прыйдзе мой брацетка  
Лугі касіці.

Ды баіцца аступіцца,  
Каб не ўтапіцца.

— Ты не бойся, мой брацетка,  
Гэта не вада,

Ты не бойся, мой брацетка,  
То слёзы мае!

♩=133

Аддаў мя не та туль ка за муж да лё ка,  
аддаў мя пе род ненькі за муж да лё ка.

Аддаў мяне татуйка замуж далёка,  
Аддаў мяне родненькі замуж далёка.

А сказаў мне татуйка у гасці не йці,  
А сказаў мне родненькі у гасці не йці.

Пражыла я гадочак, пражыла другі,  
Пражыла я гадочак, пражыла другі.

А на трэці гадочак зажурылася,  
А мне ў гасці к татуйку захацелася.

Абярнуся зязюляй, абярнуць шэрай,  
Да палюту к татку ў сад, стану кукаваць

Ці не ўчуець татачка, ў свіран ідучы,  
Ці не ўчуець родненькі, ў свіран ідучы.

Ці не ўчуець мамачка, ў каморы сплечы,  
Ці не ўчуець родная, ў каморы сплечы.

Ці не ўчуець сястрыца, сені метучы,  
Ці не ўчуець родная, сені метучы.

Ці не ўчуець брацетка, коні пасучы,  
Ці не ўчуець родненькі, коні пасучы.

Да не пачуў татачка, ў свіран ідучы,  
Да не пачуў родненькі, ў свіран ідучы.

Не пачула мамачка, ў каморы сплечы,  
Не пачула родная, ў каморы сплечы.

Не пачула сястрыца, сені метучы,  
Не пачула родная, сені метучы.

Толькі пачуў брацетка, коні пасучы,  
Толькі пачуў родненькі, коні пасучы.

— Калі шэра зязюля — ляці ў зялён бор,  
Калі мая сястрыца — хадзі ка мне ў двор.

Калі шэра зязюля — ляці кукаваць,  
Калі мая сястрыца — будзем размаўляць.

На каліне сядзела — ягад не ела,  
Бо я ў свайго татуюлькі гасцей не мела.

3

Музыкальная партытура з трыма стужкамі. Тэмпа:  $\text{♩} = 160$ . Тональнасць:  $\text{D}^{\flat}$  мажор. Метр: 4/4. Лірычны тэкст пад стужкамі.

Як аддаў жа татухна  
за муж даляко, як аддаў жа  
родненькі за муж даляко.

Як аддаў жа татухна за муж даляко,  
Як аддаў жа родненькі за муж даляко.

Загадаў мне татухна ў гасці не хадзіць,  
Загадаў жа родненькі ў гасці не хадзіць.

Жыла я і гадочак, жыла і другой,  
А на трэці гадочак здумала дамой.

Папрашу я ў салаўя сізыя крыллі,  
Папрашу я ў кукушкі тонкі галасок.



Палячу я к татухну ў зялёны садок,  
Палячу я к роднаму ў зялёны садок.

Закукую татухну тонкім галаском,  
Закукую роднаму тонкім галаском.

Ці не ўчуець татухна, на куце сідзя?  
Ці не ўчуець матухна, абед гатуя?

Ці не ўчуюць сястрыцы, дварочак мяця,  
Ці не ўчуюць брацеткі конікаў пая.

А не ўчуў жа татухна, на куце сідзя,  
А не ўчула матухна, абед гатуя.

А не ўчулі сястрыцы, дварочак мяця,  
А учулі брацеткі, конікаў пая.

Самы старшы брацетка меціўся страляць,  
А сярэдні брацетка — яму не даваць.

А сярэдні брацетка яму не даваць,  
Самы меншы брацетка ружжо адбіраць:

— Калі ты нам сястрыца, хадзі к нам на двор,  
Калі шэра зязюля, ляці ў шчыры бор.

Я й барамі ляцела — бары глушыла,  
Я й палямі лётала — палі тапіла.

4

Ад даў мя не та тач ка  
шчэ(й) да лё ка за муж, ад даў мя не  
рад нень кі шчэ(й) да лё ка за муж,

Аддаў мяне татачка шчэ й далёка замуж,  
 Аддаў мяне родненькі шчэ й далёка замуж.  
 Прыказаў мне татачка ў госці не хадзіць<sup>1</sup>.  
 Вот жыву я гадоцак, жыву ж я другі.  
 А хочацца ў госцікі к татачку свайму.  
 Як скінусь я, молада, серай зязюляй,  
 Як палячу, молада, з таскі на ляскі.  
 Як сяду я, паду я на скрыпу елу:  
 — Не скрып, не скрып, елушка, я шчэ й не ела.  
 Як сяду я, паду я на скрыпу ліпу:  
 — Не скрып, не скрып, ліпушка, я шчэ й не піла.  
 Як палячу, молада, я ў зялёны сад.  
 А што ж па тым садочку братка мой ходзе.  
 Ён на правай ручачцы стрэльбачку носе.  
 — Пазволь, пазволь, татачка, серу зязюлю біць.  
 — Не бі, не бі, сыночак, серай зязюлькі.  
 Пакладзі ёй, сыночак, золат персцянік  
 І насып ёй, сыночак, пшанічна зярна.  
 Калі ж гэта зязюлька — зерне паклюе,  
 Калі ж гэта сястрычка — персцянік возьме.

5

♩=70

(й) Ад даў мя не та тач ка да лё ка за муж,

не бы ла я га до чак (ы), не бы ла дру гі.

Аддаў мяне татачка далёка замуж,  
 Не была я гадоцак, не была другі.

Не была я гадоцак, не была другі,  
 А на трэці гадоцак хочацца ў госці.

<sup>1</sup> Кожны радок паўтараецца два разы.

А на трэці гадочак хочацца ў госці,  
Ой, скінуся, скінуся сівай зязюляй.

Ой, скінуся, скінуся сівай зязюляй,  
Ой, палячу, палячу к татачку і ў сад.

Самы большы братачка па саду ходзіць,  
А родненькі татачка па двару ходзіць.

А родненькі татачка па двару ходзіць,  
Самы меншы братачка ружжо наводзіць.

Самы меншы братачка ружжо наводзіць.  
— Ой, татачка, татачка, заб'ю зязюлю.

— А сыночак, сыночак, не бі зязюлі,  
Гэта ж не зязюлечка — сястрыца ваша.

— Калі наша сястрыца, няхай ляціць у двор,  
Калі сіва зязюля, няхай ляціць ў шчыры бор.

— Багдай табе, братачка, бог долі не даў,  
Як ты мяне зязюлькай ў шчыры бор паслаў.

Я й барамі ляцела — бары глушыла,  
Я й лугамі ляцела — лугі тапіла.

6

*Allegretto*

Ад даў мя не та ту ля  
вель мі да лё ка, ад да ю чы,  
пры ка заў ў гас цях не бы ваць.



Аддаў мяне татуля вельмі далёка,  
Аддаючы, прыказаў ў [г]асцях не бываць.

Пабыла я [г]адочак, пабыла другі,  
А на трэці [г]адочак засмуцілася.

А на трэці [г]адочак засмуцілася,  
Да татулі ў [г]осцікі захацелася.

Абярнусь я й, малода, рабой зязюляй,  
Да й паляту, малода, да татулі ў сад.

Да й паляту, малода, да татулі ў сад,  
А я сяду, молада, вельмі высока.

А я сяду, малода, вельмі высока,  
Закукую, малода, вельмі жалосна.

Закукую, малода, вельмі жалосна,  
Ці не ўчуе татуля, ці не ўчуе родны?

А мой родны татуля з карчомкі ідзе,  
Самы старшы брацятка татулю вядзе.

Самы старшы брацятка татулю вядзе,  
А сярэдні брацятка шапачку нясе.

А сярэдні брацятка шапачку нясе,  
Самы младшы брацятка стрэльбуньку нясе.

Самы младшы брацятка стрэльбуньку нясе.  
— А мой родны татуля, буду страляці.

А мой родны татуля, буду страляці.  
— Ой, не страляй, сыночак, можа сястрыца.

Калі наша сястрыца, кідайся сюды,  
Калі раба зязюля, кінься у лугі.

Allegro moderato



Аддаў мяне татачка ў замуж далякі, ой,  
Аддаў мяне татачка ў замуж далякі.

Пажыла гадочак я, пажыла другі, ой,  
А на трэцім годзіку зажурылася.

А на трэцім годзіку зажурылася, ой,  
Да роднага татанькі захацелася.

Пайшла б я пяхотаю, дык я не зайду, ой,  
Папрасіла б коніка, дык мне не дадуць.

— Сівая зязюлечка, спусці пёрышка, ой,  
Палячу я, пагляджу, што тата робіць.

Ажно мой татуленька па саду ходзіць, ой,  
Самы старшы брацейка пад ручку водзіць.

Серадзеньшы брацейка мёд, віно носіць, ой,  
А малодшы брацейка ды ружжо носіць.

А малодшы брацейка ды ружжо носіць ой:  
— Дазволь, дазволь, татанька, зязюльку забіць!

— Не дазволю, сыночак, зязюлю забіць, ой,  
Гэта не зязюлечка, гэта сястрыца!

— Калі гэта сястрыца, садзіце за стол, ой,  
Калі гэта зязюля, шугі на лугі!

Ляцела палямі — сушыла палі, ой,  
Ляцела лугамі — мачыла лугі.

$\text{♩} = 60$

(i) Ад\_даў мя\_не та\_ та\_ч\_ка да\_ лё\_ка за\_ муж,

ад\_даў мя\_не та\_ та\_ч\_ка да\_лё\_ка за\_ муж.

Аддаў мяне татачка далёка замуж<sup>1</sup>,  
 Прыказаў мне татачка ў гасцях не бываць.  
 А й жыла я гадочак, жыла і другі,  
 А й на трэці гадочак хочацца ў гасці.  
 Да скінуся, скінуся сіваю зязюляй,  
 Да палячу, палячу і к татку ў гасці.  
 Аж а мой жа татачка па саду ходзіць,  
 Серадольшы братачка стрэльбу наводзіць  
 Да й меціцца й цэліцца зязюлька біці.  
 — Да й не страляй, сыночак, ці зязюлька, ці не,  
 А й у цябе сястрыца ў чужой старане.  
 Да й насып жа, сыночак, пшонку на дварэ,  
 Палажы, сыночак, залаты пярсцёначак.  
 Калі сіва зязюлька — пшонку паклюе,  
 Калі твая сястрыца — пярсцёнак вазьме.  
 — Бадай табе, братачка, бог долі не даў,  
 Як жа ты мяне, сястрыцу, з садзіку прагнаў.  
 Да й палячу, палячу я й у шчыры бор,  
 Ой, сяду ж я, паду на высокай сасне.  
 Да й не скрыпі, сасонушка, да й мне й так тошна.  
 Да як закукую, бары заглушу,  
 Да сільненька заплачу — лугі патаплю.

Аддаў мяне татка замуж далёка,  
 За шчыры бары, за быстры рэкі.

<sup>1</sup> Кожны радок паўтараецца два разы.



Жыла я гадок, жыла я другі,  
А на трэці гадок радзіўся сыноч.

На трэці гадок зажурылася,  
К татачку ў госці захацелася.

— Свяхратка-тата, пусці мяне ў госці!  
Свяхратка пусціў, дык свяхроўка не.

— Свяхроўка-мамка, пусці мяне ў госці.  
Свяхроўка пусціла, дзевяратка не.

— Дзевяратка-братка, пусці мяне ў госці!  
Дзевяратка пусціў, дык залвіца не.

— Залвіца-сястрыца, пусці мяне ў госці!  
Залвіца пусціла, дык мой мілы не.

Ой, мілы-любывы, пусці мяне ў госці!  
Пакуль мілы пусціў, дык рэкі пайшлі.

Абярнулася ж я ды шэрай зязюляй,  
Як паляту я шугі на лугі.

Як сяду-паду ў таткавым саду,  
Запяю я сільна, сільна, голасна.

А мой татка ўстаў, у доме ходзіць,  
У доме ходзіць, нявестачак будзіць.

— Што ў нашым садзе за птушка пяе,  
Дзе яна, бедная, прычыты бярэ?

Большы братачка па двару ходзіць,  
Па двару ходзіць, стрэльбу наводзіць.

А меншы братачка яго просіць:

— Не бі, братачка, шэру зязюлю,

Гэта не зязюля, а наша сястрыца.

Тут старэйшы братачка зязюлі кажа:

— А калі зязюля, ляці ты у бор,  
А калі сястрыца, хадзі ты у двор.

Як паляту я шугі на лугі,  
Лугам ляцела, слёзкі ўраніла.

Лугам ляцела, слёзкі ўраніла,  
Увесь луг затапіла.

Борам ляцела, пёрка ўраніла —  
Увесь бор запаліла.

Як сяду-паду на суху сосну.  
— Ой, не скрыпі, сосна, мне і так тошна,

Ой, не скрыпі, сосна, мне і так тошна,  
Ой, не скрыпі, ліпа, мне і так ліха.

10

$\text{♩} = 78$



Ой, ад даў мя не ж мой жа ба цюх на,  
ой, да (а)ад даў мя не ж за муж да лё ка.

Ой, аддаў мяне ж мой жа бацюхна,  
Ой, да й аддаў мяне ж замуж далёка.

Жыву я гадок, жыву ж я другі,  
Ой, на трэці гадок занудзілася.

Мне к матцы ў госці захацелася.  
Дай жа мне, божа, пер'е цяцер'е,

Пер'е цяцер'е, сакаловы вочы,  
Палячу я к матцы хоць сярод ночы.

Ой, сяду, ўпаду ў вішнёвым саду,  
Ой, у вішнёвым саду да й на яблыны,

Да й пагляджу ж я, што матка робіць.  
Аж мая матка па саду ходзіць,

Большы сыночак пад ручкі водзіць,  
А серадольшы мёд-віно носіць,

А самы меншы з стрэльбаю ходзіць.  
— Пазволь, мамачка, мне пташачку ўбіць!

— Не пазволю, сынку, ой, не пазволю, родны,  
Негдзе ж е ў мяне дзіця далёка,

То можа яно ліст іспісала,  
Ліст іспісала, пташачкай прыслала.

— Калі ты сястра, то ляці на двор,  
Калі родная, то хадзі за стол,

Калі ты пташачка, то стрэльбай заб'ю.  
А мне ж, маладзенькай, горненька стала,

Да й паляцела я з той яблынкі,  
Да села, ўпала на сухой ліпцы.

— Чаму табе, ліпка, цвет лісту не даў,  
А мне, маладзенькай, бог долі не даў?

11

Музыкальная нотация для двух строк песни. Первая строка имеет темповую пометку  $\text{♩} = 125$ . Вторая строка имеет динамическую пометку  $v$ .

Да(й) за\_ ду\_ маў вой\_ чань\_ка мя\_ не за\_ муж ад\_ даць,  
да(й) вя\_ леў мне вой\_ чань\_ка сем год не\_ бы\_ ваць.

Да й задумаў войчанька мяне замуж аддаць,  
Да й вялеў мне войчанька сем год не бываць.



Не была гадочак, не была другі,  
На трэці гадочак зажурылася.

На трэці гадочак зажурылася  
Да к войчаньку ў госцейкі захацелася.

Да пераклучуся я шэрай зязюлькай,  
Да палячу, палячу я к татку у сад.

Да палячу, пагляджу, што мой татка робіць,  
Ажной мой татачка па саду ідзе.

Ажно мой татачка па саду ідзе,  
Самы большы брацетка пад ручкі вядзе.

Я із тое жаласці стала кукаваць,  
А стаў жа мой татачка гор'енька плакаць.

— Гэтак майму дзіцяці ў чужой старане,  
Як гэтая зязюлечка накукавала мне.

Ой, палячу, пагляджу, што мамка робіць.  
Ажно мая мамачка па садочку йдзе.

Ажно мая мамачка па садочку йдзе,  
Самы меншы брацетка пад ручкі вядзе.

Я із тое жаласці стала кукаваць,  
Стала мая мамачка цяжанька ўздыхаць.

— Гэтак майму дзіцяці ў чужой старане,  
Як гэтая зязюлечка накукавала мне.

Самы большы брацейка намеціў страляць.  
— Ды не страляй, мой сыночак, то ваша сястра.

— Калі наша сястрыца, то просім за стол.  
Калі сіва зяўзюлечка, ляці ў шчыры бор.

І шугі ў лугі, у лугі сіва зяўзюлька.  
Калі паляцела я ў шчырыя бары.

Барамі ляцела — бары сушыла,  
Лугамі ляцела — лугі тапіла.

$\text{♩} = 84$

Ад даў мяне та тачка за муж (ы) да лёка, эй,

ён (ы) ка заў-прыка зываў ў госці не хадзіць.

Аддаў мяне татачка замуж далёка,  
Эй, ён казаў-прыказываў ў госці не хадзіць.

Ён казаў-прыказываў у госці не хадзіць,  
Эй, не пашла ж я гадочак, не пашла другі.

Не пашла ж я гадочак, не пашла другі,  
Эй, а на трэці гадочак засмуцілася.

А на трэці гадочак засмуцілася.  
Эй, мне к татачку ў госцікі захацелася.

Мне к татачку ў госцікі захацелася.  
Эй, прасіла ж я коніка, каня не даюць.

Прасіла ж я коніка, каня не даюць,  
Эй, прасілася ж пяшочкам, дак не пускаюць.

Прасілася ж пяшочкам, дак не пускаюць.  
Эй, вой, скінуся, згарнуся сівай зязюляй.

Ой, скінуся, згарнуся сівай зязюляй,  
Эй, да палячу, палячу к татачку ў садок.

Да палячу, палячу к татачку ў садок,  
Эй, у том жа садочку татачка ходзіць.

А ў том жа садочку татачка ходзіць,  
Эй, самы большы сыночак пад ручку водзіць.

Самы большы сыночак пад ручку водзіць,  
Эй, селядоршы сыночак дазваляецца.

Селядоршы сыночак дазваляецца:  
— Эй, пазволь, пазволь, татачка, зязюлю убіць.

Пазволь, пазволь, татачка, зязюлю убіць.  
— Эй, не пазволю, сыночак, зязюлі убіць:

Не ёсць то зязюля, ёсць маё дзіця,  
Эй, гэта не зязюлечка, а ваша сястра.

13

$\text{♩} = 97$



Бы\_ ла ў ма\_ткі доч\_ка ад\_на — а\_дзі\_  
ноч\_ка. Ка\_лін\_ку ла\_ма\_ла, доч\_ку га\_да\_ва\_ла,  
так да\_лё\_ка за\_ муж ад\_да\_ла.

Была ў маткі дочка адна-адзіночка.  
Калінку ламала, дочку гадавала,  
Так далёка замуж аддала.

Дала яна, дала, да шчэ й прыказала:  
— Каб маё дзіцятка, каб маё радное,  
Сем год у гасцях не бывала.

А як захацела, праз год прыляцела,  
У вішнёвым садзе у матулі села,  
У вішнёвым садзе села.

Села яна, села, стала кукаваці,  
Ад яе галасу, ад яе галасочку  
Сталі сады пасыхаці.



А за ёй браце, а за ёй радненькі,  
 А за ёй радненькі зязюлю страляці,  
 А за ёй зязюлю страляці.

А за ім матуля, а за ім радная,  
 А за ім матуля — страляць не даваці,  
 Не даваць зязюлю страляці.

— Не страляй, сыночак, не страляй, радненькі,  
 Гэта не зязюля, гэта не рабенькая,  
 А твая сястрыца радненькая.

14

$\text{♩} = 120$

Ад да ла мя не ма мам ч ка  
 за муж да лё ка,  
 не бы ла я ў ма мам кі  
 ча ты ры га ды.

Аддала мяне мамачка замуж далёка,  
 Не была я ў мамачкі чатыры гады.

Як скінусь, як скінусь я шэрай зязюляй,  
 Як палячу, як палячу к мамачцы ў госці.

Ажно мая мамачка па двары ходзя,  
 Ёна й нявестушак, ёна й ластушак пабуджавае.

— Устаньце вы й, нявестачкі, й мае ластушкі,  
Што у нашым садзе за птушка пяе?

Калі сера зязюлечка — ляці ў шчыры бор,  
Калі мая дачушачка — хадзі ка мне ў двор.

А дачушка не дагадалась маміных размоў,  
Як скінулася ды паляцела зноў у шчыры бор.

Чыраз бары ляцела — бары сушыла,  
Чыраз лугі ляцела — лугі тапіла.

Бары яна сушыла сваёю красой,  
Лугі яна тапіла горкаю слязой.

15

$\text{♩} = 92$

Ад даў мяне татачка  
за муж далёка, эй,  
ай, далёка (й), далёка,  
ў чужу старану.

Аддаў мяне татачка замуж далёка, эй,  
Ай, далёка, далёка, ў чужу старану.

А сказаў мне татачка ў госці не хадзіць,  
А сказаў мне татачка ў госці не хадзіць.

Не пашла я гадочак, не пашла другі,  
А на трэці гадочак заташнілася.

А на трэці гадочак мне сташнілася,  
Мне к татачку ў госцікі захацелася.

А к татачку ў госцікі захацелася,  
Я скінуся, згарнуся сівой зязюляй.

А скінуся, згарнуся сівой зязюляй,  
А палячу, палячу к татачку ў госці.

А мой родны татачка па садзе ходзя,  
Самы меншы братачка пад ручкі водзя.

— Пазволь, пазволь, татачка, сіву зязюлю ўбіць,  
Пазволь, пазволь, татачка, сіву зязюлю ўбіць.

— Гэта не зязюлечка — сястрыца наша,  
Гэта не зязюлечка — сястрыца наша.

— Калі наша сястрыца, ляці к нам у двор,  
Калі наша сястрыца, ляці к нам у двор.

Калі сіва зязюля, ляці ў шчыры бор,  
Калі сіва зязюля, ляці ў шчыры бор.

— Бадай табе, братачка, бог долі не даў,  
Як ты мяне, братачка, ў шчыры бор прагнаў.

16

$\text{♩} = 140$



Як (ы) най\_леп\_ша\_му дзе\_раў\_цу бог ліс\_ту не даў,  
як (ы) най\_леп\_ша\_му дзе\_раў\_цу бог ліс\_ту не даў.



Як найлепшаму дзераўцу бог лісту не даў<sup>1</sup>,  
 Так найлепшай дзевіцы бог долі не даў.  
 Аддаў мяне татухна замуж далёка,  
 Аддаў мяне родненькі замуж далёка.  
 Жыву я гадочак, жыву я другі,  
 А на трэці гадочак здумала думу.  
 Папрашу я ў зязюлі лёгкія крылля,  
 Папрашу я ў салаўя тонкі галасок.  
 Да палячу к татухну ў зялёны садок,  
 Закукую, молада, тонка, жалосна.  
 Ці не ўчуець матухна, абед гатуя,  
 Ці не ўчуець родная, абед гатуя.  
 Ці не ўчуець татухна, на куце седзя,  
 Ці не ўчуець родненькі, на куце седзя?  
 Ці не ўчуець сястрыца, хатаньку мяця,  
 Ці не ўчуець родная, хатаньку мяця.  
 Ці не ўчуюць брацеткі, конікі пая,  
 Ці не ўчуюць родныя, конікі пая.  
 Да не ўчуў жа старшы брат, коніка пая,  
 Да учуў жа младшы брат, ля яго стая.  
 А старшы жа брацетка хацеў жа страляць,  
 А младшы жа брацетка яму не даваць.  
 — Не страляй жа, брацетка, — наша сястрыца.  
 Калі наша сястрыца, ідзі к нам у дом,  
 Калі шэра зязюля, ляці ў шчыры бор.  
 Шугі-шугі, зязюля, у шчырыя бары.

17

$\text{♩} = 71$

У\_ ся\_ ка\_ му дзе\_ раў\_ цу бог ліс\_то\_чак даў,

у\_ ся\_ ка\_ му дзе\_ раў\_ цу бог ліс\_то\_чак даў.

<sup>1</sup> Кожны радок паўтараецца два разы.

Усякаму дзераўцу бог лісточак даў<sup>1</sup>,  
 А мне, маладзюсенькай, бог долі не даў.  
 Аддаў мяне татулька замуж далёка,  
 Прыказаў мне ён жыці, ў гасцёх не быці.  
 Жыву, жыву гадоцак, жыву і другі,  
 А на трэці гадоцак — зажурылася,  
 Да татунькі ў гасцікі захацелася.  
 Абярнуць я, молада, шэрай вязюляй,  
 Да й палячу, молада, да татулькі ў сад.  
 Да й стану ж я, молада, жалка кукаваць,  
 Ці не ўчуець мой татка, ў крэсле седзючы,  
 Ці не ўчуець матулька, печку цеплючы,  
 Ці не ўчуюць сястрыцы, двары метучы,  
 Ці не ўчуюць брацеткі, коні пасучы.  
 Не пачуў мой татулька, ў крэсле седзючы,  
 Не пачула матулька, печку цеплючы.  
 Не пачулі сястрыцы, двары метучы,  
 А пачулі брацеткі, коні пасучы.  
 — Калі шэра вязюля, ляці ў шчыры бор,  
 Калі наша сястрыца, ляці к нам у двор.

18

♩=84

Ча\_ му та\_ му дзе\_ раў\_ ку бог ліс\_ то\_ чак даў,  
 а мне, ма\_ ла\_ дзень\_ кай, бог до\_ лі не даў?

Чаму таму дзераўку бог лісточак даў,  
 А мне, маладзенькай, бог долі не даў?

Аддаў мяне татулька замуж далёка,  
 Прыказала маманька ў гасці не ехаць.

<sup>1</sup> Кожны радок паўтараецца два разы.

Жыву я гадочак, жыву я другі,  
На трэцім гадочку зажурылася.

На трэцім гадочку зажурылася,  
Да татулькі ў госцікі захацелася.

Запрагу я коніка, конік не вязець,  
Ды пайду, пайду я ў чыста поле,

Ды найду, найду я цяцер'е пер'е,  
Цяцер'е пер'е, саколля крылля.

Цяцер'е пер'е, саколля крылля,  
Ды паляту, паляту прама ў шчыры бор

Ды паляту, паляту прама ў шчыры бор,  
Ды закукую ж я громка, жаласна.

Ці не ўчуець браценька, каня пасучы,  
Ці не ўчуець сястрыца, ваду несучы?

— Калі шэра зязюля, ляці ў шчыры бор,  
Калі наша сястрыца, ляці у наш двор.

## 19

Сухому дзераву бог лісця не даў,  
А мне, маладзенькай, бог долі не даў.

Аддаў мяне ойчанька замуж далёка,  
Не вялеў мне ойчанька часта ў госці хадзіць.

Жыву я гадочак, жыву я другі,  
На трэці гадочак я засмуцілася.

[На трэці гадочак я засмуцілася]  
Да ойчанька ў госці захацелася.

Пашла б я ножкамі — не зайдуць,  
Папрасіла б я коніка — не дадуць.



Скінуся-скінуся сівай зазулькаю,  
Да палячу-палячу к ойчаньку ў сад.

Сяду, ох, я сяду ж да на вішаньцы,  
Да буду ж я бачыць, што нашы робяць.

Адно ж тры браценькі па саду ходзяць,  
Роднага ойчаньку пад ручкі водзяць.

Самы старшы браценька страляці хоча,  
Селядоршы браценька стрэлкі падае,

Самы меншы браценька страляць не дае:  
— То не сіва зазулька — сястрыца наша.

Калі сіва зазулька, ляці ў шчыры бор,  
Калі сястрыца наша, ідзі к нам за стол.

— Палячу-палячу я ў шчыры бор,  
А не сяду — паду ж я на сасне сухой.

Не скрыпі, не рыпі, сухая сосна,  
Бо мне, маладзе, на душы тошна.

Я сваімі мыслямі бор ссушыла,  
Я сваімі слёзкамi двары патапіла.

Затапіла сем сёл, а восьмы двор,  
Затапіла ойчаньку за ўсіх наўпярод.

20

$\text{♩} = 96$



А што та\_ му дзе\_ ра\_ ву бог ліс\_ цей\_ ка даў,

а што та\_ му дзе\_ ра\_ ву бог ліс\_ цей\_ ка даў.

Аддаў мяне брацетка замуж далёка  
І сказаў мне брацетка ў госці не хадзіць.

Не была я гадочак, не была другі,  
А на трэці гадочак затужылася.

А на трэці гадочак затужылася,  
Да брацяткі ў госцікі захацелася.

Вышла я на вулачку, страсанулася,  
Рабою зязюлечкай абярнулася.

Паляту ў садочак, стану кукаваць,  
Чы не выйдзе брацетка мяне сустракаць.

Закукую раненька, слонца ўсходзячы,  
Чы не ўчуе брацетка, коні поячы.

Закукую позненька, слонца сходзячы,  
Чы не ўчуе мамачка, на дварэ йдучы.

Ой, не ўчуў мой брацетка, коні поячы,  
Да учула мамачка, на дварэ йдучы.

— А мае ж вы сыночкі, сыночкі мае,  
А што ў нашым садочку так рана пяе?

Старшы брат за стрэльбу, сярэдні ланцугі,  
А найменшы брацетка на сястру думаў:

— Ой, не біце, брацяткі, гэтай пташачкі,  
Гэта наша сястрыца з чужой стараны.

Калі раба зязюля, шугі на лугі,  
Калі наша сястрыца, падай на рукі.

Чэраз бор ляцела — ягадкі ела,  
А ў свайго брацяткі чэсці не мела.

Чэраз мора ляцела — вадзіцу піла,  
Я ў свайго брацяткі у гасцях не была.

## Хутка

Да(й) ад\_ да\_ ла мат\_ ка за\_ муж  
да(й) у Бе\_ лу\_ ю Русь, да ска\_ за\_ ла  
я\_ на мне ў гас\_ цях не бы\_ ваць.

Да й аддала матка замуж да й у Белую Русь,  
Да сказала яна мне ў гасцях не бываць.

Ой, скінуся я сіваю зязюлькаю, да палячу ж я,  
Да палячу ж я, да пагляджу ж я, што мая матка робіць.

Ажно ж мая матачка па саду ходзіць,  
Яе родныя брацейкі пад ручкі водзяць.

Да я з тае радасці стану кукаваці.  
Самы старшы брацейка страляці бярэ.

Селядоршы брацейка стрэлы падае,  
Самы меншы брацейка страляць не дае:

— Да не страляй, брацейка, сівай зязюлькі,  
Бо гэтая зязюлька — сястрыца нашая.

Калі сіва зязюлька, ляці ў шчыры бор,  
Калі наша сястрыца, ідзі к нам за стол.

Калі сіва зязюлька, ляці ў бор каваць,  
Калі наша сястрыца, будзем частаваць.

Калі сіва зязюлька, ягадкі ў барку,  
Калі наша сястрыца, піражкі ў мядку.

Ох, я з тае жаласці да палячу ж я,  
Ох, палячу ж я на сухі бара.

Дзе крыльцом махнула — бор усушыла,  
Дзе слёзачка ўпала, там рэчанька стала.

Як у лесе на дзераве не даў бог клёну,  
Так старшай нашай сястрыцы не даў бог долі.

## 23

Была у маткі дачка тая адзіначка,  
Калінку ламала, мяне гадала,  
Далёка замуж аддала.

Аддала далёка, за Дунай глыбокі,  
Яшчэ прыказала, яшчэ прывялела  
На сем гадоў у гасцях не быць.

Была я гадочак, была я і другі,  
На трэці гадочак я зажурылася,  
Да маткі ў госці захацела.

Абярнуся, молада, рабой зязюлькай,  
Ой, ляту-паляту ў вішнёвы садочак,  
Стану жалка кукаваці.

Стану кукаваці, к садам прылягаці.  
Сады мае, сады, сады зялёныя  
Голасам разлягаюцца.

А старшы брацетка па садочку ходзе,  
Ён ходзе-гуляе, ён меціць страляці —  
Хоча зязюльку забіці.

А за ім матуля свайго сынка просе:  
— А мой сыночку, а мой ты сакалочку,  
Не бі рабой зязюлечкі:

Не ёсць то зязюля, не ёсць то рабая,  
Ёсць маё дзіцятка, а ваша сястрыца,  
Гэта наша гаратніца.



А калі зязюлька, то шугі на лугі,  
А калі сястрыца, наша гаратніца,  
Просім шчыранька дахаты.

Праз сені ішла, дробны слёзкі ліла,  
Села за столікам, села, абамлела,  
Да матулькі прамовіла:

— Матуля, матуля, аддала далёка,  
Аддала далёка, за Дунай глыбокі,  
Ды не ў змірную сямейку.

Сямейка ліхая, дружок яшчэ горшы —  
Няма з кім мне стаці, з некім пагукаці  
І вернага слоўца сказаці.

## 24

$\text{♩} = 73$



(і) Бы\_ла я у ма\_мач\_кі ад (зі)\_на на ра\_ду.



'дда\_ла ж мя\_не ма\_мач\_ка за\_муж ма\_ла\_ду.

Была я у мамачкі адна на раду,  
'Ддала ж мяне мамачка замуж маладу.

Не сказала мамачка: «У госцікі хадзі».  
А сказала мамачка: «Свякроўцы гадзі».

Гадзіла я гадочак, гадзіла другі,  
На трэці я гадочак зажурылася.

На трэці я гадочак зажурылася,  
Да мамачкі ў госцікі захацелася.

Абярнуся, молада, шэрай зязюляй,  
Паляту я, молада, ў зялёны сады.

Праз лугі я ляцела — вады не піла,  
Праз бары я ляцела — ягад не ела.

Праз бары я ляцела — ягад не ела,  
А я ў сваёй мамачкі ў гасцях не была.

А прышлі тры брацеткі сюды ваду браць,  
А сталі ўсе брацеткі птушку пазнаваць.

А што ж гэта за птушка, а што йна пяе  
Адкуль яна, бедная, песенькі бярэ.

Адзін кажа брацетка: «Я стрэлам уб'ю»,  
Другі кажа брацетка: «Глядзі ж не губі».

Другі кажа брацетка: «Глядзі ж не губі»,  
Трэці кажа брацетка: «Жывую злаві».

А пашоў жа татачка той птушкі глядзець,  
А што ж гэта за птушка песенькі пяе.

А што ж гэта за птушка песенькі пяе.  
Калі шэра зязюля, ляці ў ціхі бор.

Калі шэра зязюля, ляці ў ціхі бор,  
Калі мая дачушка, прыдзі за мой стол.

25

Спа\_ра\_ дзі\_ ла ж ма\_ ма\_ч\_ ка шчэ й ма\_лень\_ку\_ ю, эй,  
ад\_ да\_ ва\_ ла за\_ муж ма\_ ла\_дзе\_н(і)\_ку\_ ю.

Спарадзіла ж мамачка шчэ й маленькую,  
Эй, аддавала замуж маладзенькую.

Аддавала замуж маладзенькую,  
Эй, аддавала, ддавала, ды й прыказвала:

— Не хадзі, дзіцятка, часта ў госцікі,  
Эй, не хадзі ты, роднае, часта ў госцікі.

Жыву я гадок, жыву я другі,  
Эй, на трэці гадоцак засмуцілася.

На трэці гадоцак засмуцілася,  
Эй, мне к мамачцы ў госцікі захацелася.

Да й зраблюся, зраблюся сівай зязюляй,  
Эй, да й палячу, палячу к мамцы ў госцікі.

Да й пагляджу, пагляджу, што мамка робіць,  
Эй, ажно мая мамка па саду ходзіць.


Самы большы брацейка пад ручкі водзіць,  
Эй, самы меншы брацейка стрэл набівае:

— Дазволь, дазволь, мамачка, зязюлю убіць.  
— Не дазволю, дзіцятка, зязюлю убіць.

Не дазволю, дзіцятка, зязюлю убіць,  
Эй, гэта не зязюлечка — ваша сястрыца.

— Калі наша сястрыца, хадзі к нам за стол,  
Калі сівая зязюля, ляці ў шчыры бор.

26



$\text{♩} = 50$

(i) Ад да ла ма ці ж (ы),  
ад да ла дач ку  
на чу жу ста ро нач (ку).

Рабіна, рабінушка, рабіна мая,  
Чаму ж ты, рабінушка, рапа адцвіла?

Дзяўчына, дзяўчынушка, дзяўчына мая,  
Чаму ты, дзяўчынушка, засмуцілася?

Мяне матка ў злую пару на свет радзіла,  
Не сабраўшы розуму, замуж аддала.

Жыву я гадочак, жыву я другі,  
На трэці гадочак зажурылася.

[На трэці гадочак зажурылася],  
К мамачцы у госцікі захацелася.

Абярнуся, маладая, сіваю зязюляй,  
Палячу я, палячу к мамачцы ў госці.

Ой, сяду я, паду ў вішнёвым саду,  
Запяю я песеньку жаласную, громку.

Я думала, думала, што матачка спіць,  
Ажно мая матачка па сенях ходзіць,

[Ажно мая матачка па сенях ходзіць],  
Нявестачак-ластачак абуджаючы.

— Устаньце, нявестачкі, ластачкі мае!  
Пасматрыце, што за пташка ў садочку пяе!

Калі наша дзіцятка — ляці к нам на двор,  
Калі сіва зязюля — ляці ў шчыры бор.

Палячу я, палячу з тугі на лугі,  
Лугамі ляцела — лугі затапіла.




Барамі ляцела — бары засушыла.  
Ой, сяду я, паду на сухім дрэве.

— Чаму табе, дрэвушка, бог лістоў не даў?  
Чаму мне, малодзенькай, бог долі не даў?

28

Не вельмі хутка



Ра\_бі\_на, ра\_бі\_нач\_ка, ра\_бі\_на ма\_я,  
ча\_му ты, ра\_бі\_нач\_ка, ра\_на ад\_цві\_ла?

Рабіна, рабіначка, рабіна мая<sup>1</sup>,  
Чаму ты, рабіначка, рана адцвіла?

Дзяўчына-дзяўчыначка, дзяўчына мая!  
Чаму ты, дзяўчыначка, засмуцілася?

Ой, не ў тую порачку на свет я прышла:  
Маці, не падумаўшы, замуж аддала.

Да у тую вёсачку, не ў вядомую,  
У чужую сямеечку не ў вясёлую.

Дальняя староначка без ветру сушыць,  
Няродны татулечка без віны журыць.

Вой, жыву гадочак я, жыву і другі,  
А на трэцім годзіку зажурылася.

К мамачцы у госцікі захацелася,  
Па родным татулечку затужылася.

<sup>1</sup> Замест працягу апошняга склада часам пяюць «гэй!»

Абвярнуся птушачкай шэрай зязюляй,  
Паляту я, молада, к мамачцы сваёй.

Ой, паду, ой, сяду я ў вішнёвым саду,  
Запяю там песеньку жаласну сваю.

Я думала, думала, што мамачка спіць,  
Ажно мая мамачка у сенях стаіць.

Ды будзіць нявестачак: «Ластаўкі мае!  
Паслухайце птушачку, што ў садзе пяе».

Што гэта за птушачка жаласна пяе?  
Адкуль гэта птушачка прычыты бярэ?

Калі наша дзіцятка, ляці к нам у двор,  
А зязюля шэрая — ляці ў шчыры бор.

Не дачула дочанька матчыных размоў,  
Паляцела дочанька ды у шчыры бор.

Ляцела лужочкамі — злівала слязі,  
Ляцела барочкамі — сохнуў бор з тугі.

Села-пала зязюля на дрэве сухім,  
Завяла жалосную размовачку з ім:

— Чаму табе, дзераўка, бог лісткі забраў?  
Чаму мне, малодзенькай, долі бог не даў?

29

$\text{♩} = 78$



Ра\_ бі\_ на, ра\_ бі\_ нуш\_ ка, ра\_ бі\_ на ма\_ я,  
ча\_ го ж ты, ра\_ бі\_ нуш\_ ка, ра\_ на рас\_ цві\_ ла?

— Рабіна, рабінушка, рабіна мая,  
Чаго ж ты, рабінушка, рана расцвіла?

Дзяўчына-дзяўчынанька, дзяўчына мая,  
А чаму ты смутная, невясёлая?

Ці не ў тую порачку маці радзіла?  
— Мяне не падумаўшы замуж аддала.

У такую вёсачку не ў вясёлую,  
У такую сямеечку не ў знакомую.

Абярнуся зязюляй, буду кукаваць,  
Буду роднай матулі жалю задаваць.

Ці не ўчуе брацетка, траву косячы,  
То ўчуе сястрыца, руту полючы.

Ці не ўчуе татачка, коні поячы,  
А ўчуе матуля, праз сені йдучы.

Не учуў брацетка, травы косячы,  
Не учула сястрыца, руту полючы,

Не учуў і татачка, коні поячы,  
А учула матуля, праз сені йдучы!

— Уставайце сыночкі, сыночкі мае,  
А што ж там за пташачка жаласна пяе?

Самы старшы брацетка кажа стрэльбу браць,  
А малодшы брацетка кажа пачакаць.

А сярэдні брацетка на волі жыве,  
Ён жалоснай пташачкі нігды не заб'е.

Калі родна сястрыца, то сядай за стол,  
Калі шэра зязюля — вылятай на двор.

А я з тога жалю за столік не села,  
Распусціла скрыдэлкі да й паляцела.

Села на рабіначку, рабінку з'ела,  
Я ў сваёй матулечкі долі не мела.

$\text{♩} = 75$

Ра\_ бі\_ на, ра\_ бі\_ нач\_ ка, ра\_ бі\_ на  
ма\_ я, ча\_ муж\_ ты, ра\_ бі\_ нач\_ ка,  
ра\_ на (й) ад\_ цві\_ ла? Ча\_ му\_ ж\_ ты, ра\_ бі\_ нач\_ ка,  
(й) ра\_ на (й) ад\_ цві\_ ла?

Рабіна, рабіначка, рабіна мая,  
Чаму ж ты, рабіначка, рана адцвіла? <sup>1</sup>

Дзяўчына-дзяўчыначка, дзяўчына мая,  
Чаму ты, дзяўчыначка, зажурылася?

Ды не ў тое ўрэмячка я на свет прышла,  
Маці не падумаўшы замуж аддала.

Ды у тую вёсачку невядомую,  
А ў чужую староначку невясёлую.

Чужая староначка без ветру сушыць,  
Няродная мамачка без віны журыць.

Абрачуся птушачкай — шэрай зязюляй,  
Палячу я, молада, к мамачцы сваёй.

Ох, паду я, сяду я ў зялёным саду,  
Запяю я песеньку жаласна сваю.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай строфы паўтараецца два разы.



Я думала, молада, што мамачка спіць,  
Ажно мая родная у акно глядзіць.

— Устаньце, нявестачкі, ластачкі мае,  
Паслухайце птушачкі, што ў садзе пяе.

Чыя гэта птушачка у садзе пяе,  
Адкуль гэта птушачка прычыты бярэ?

Калі маё дзіцятка, хадзі ка мне ў двор,  
Калі шэра зязюля, ляці ў шчыры бор.

### 31

Рабіна-рабіначка, рабіна мая,  
Чаго ж ты, рабіначка, рана расцвіла?

Дзяўчына-дзяўчыначка, дзяўчына мая,  
Чаго ж ты, дзяўчыначка, зажурылася?

— А не ў тую порачку я на свет прышла,  
Маці, не падумаўшы, замуж аддала.

А у тую вёсачку не ў вядомую,  
А ў чужую сямейку незнакомую.

Дальняя староначка без ветру шуміць,  
Няродны татулечка без віны журыць.

А жыла ж я гадочак, жыла я другі,  
А на трэці гадочак зажурылася.

Мне к мамачцы ў госцікі захацелася.  
Мне к мамачцы ў госцікі захацелася.

Папрасіла б я каня, каня не даюць,  
Пашла б я пехатою, пяшком не зайду.

А як абярнуся я шэрай зязюляй,  
А як палячу я к мамульцы ў госці.

А сяду я, паду я ў таткавым саду,  
Запяю я песеньку жалобна сваю.

Я ж думала, думала, што мамачка спіць,  
Аж мая мамачка у сянёх стаіць.

І будзя нявестачак: «Ластачкі мае,  
Паслухайце птушачку, што ў садзе пяе.

Што ж гэта за птушачка жалобна пяе,  
А дзе ж яна, птушачка, прычыты бярэ?

Калі ж мая дзетачка, ляці к нам на двор,  
А зязюля шэрая, ляці ў шчыры бор».

Дзетка не расслухала мамчыных размоў,  
А як паляцела жа а у шчыры бор.

А борам ляцела ж я, бары глушыла,  
А лугам ляцела ж я, лугі тапіла.

А як сяду ж, паду я на дрэве сухім,  
Запяю я песеньку жалабна із ім.

А што ж у цябе, дрэвачка, бог лісце забраў,  
А мне, маладзенечкай, бог долі не даў.

## 32

— Рабіна-рабіначка, рабіна мая,  
Чаго ж ты, рабіначка, рана расцвіла? <sup>1</sup>

Дзяўчына-дзяўчыначка, дзяўчына мая,  
Чаго ж ты, дзяўчыначка, зажурылася?

— Ды не ў тую порачку я на свет прышла,  
Мамка не падумаўшы замуж аддала.

---

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы, за выключэннем шостаі, паўтараецца два разы.

У чужую вёсачку невясёлую,  
Ў чужую сямеечку незнакомую.

А чужая вёсачка без ветру сушыць,  
А чужая мамачка без віны журыць.

Пражыла я годзічак, пражыла другі,  
А на трэці годзічак зажурылася,  
К роднай мамцы ў госцікі захацелася.

Абярнуся птушачкай, шэрай зязюляй,  
Паляту я ў госцейкі к роднай матулі.

— Нявесткі, нявестачкі, ластаўкі мае,  
Паслухайце птушачкі, што ў садзе пяе.

Калі шэра зязюля, ляці ў цёмны бор,  
Калі мая дачушка, хадзі ка мне ў двор.

Дочка не даслухала мамчыных размоў,  
Доўга не падумаўшы, паляцела ў бор.

Паляцела, села на дзераўцы сухім,  
Развяла размову да жаласную з ім.

— Чаму табе, дзераўца, бог лісце адняў,  
А мне, маладзенечкай, бог долі не даў?

33

$\text{♩} = 58$

Ра\_ бі\_на, ра\_ бі\_ на, ра\_ бі\_на ма\_ я,  
ча\_ го ж ты, ра\_ бі\_ на, ра\_ на рас\_ цві\_ ла?  
Ча\_ го ж ты, ра\_ бі\_ на, ра\_ на рас\_ цві\_ ла?

— Рабіна, рабіна, рабіна мая,  
Чаго ж ты, рабіна, рана расцвіла? <sup>1</sup>

Дзяўчына-дзяўчына, дзяўчына мая,  
Чаго ж ты, дзяўчына, засмуцілася?

— Да не ў тую порачку на свет я прышла,  
Маці, не падумаўшы, замуж аддала.

Да у тую вёсачку невядомую,  
Шчэ ў тую сямеечку невясёлую.

Ой, жыву я гадочак, жыву я другі,  
А на трэці гадочак зажурылася.

На трэці гадочак я зажурылася,  
Да к мамачцы ў госцікі папрасілася.

Зраблюся я птушкаю, шэрай зязюляй,  
Палячу я ў госцікі к мамачцы сваёй.

Я думала, думала, што мамачка спіць,  
Ажно мая мамачка у сенях стаіць.

Ды будзіць нявестачак: «Ластаўкі мае,  
Што гэта за птушачка у садзе пяе.

Што гэта за птушачка жаласна пяе,  
Адкуль гэта птушачка прычыты бярэ?

Калі маё дзіцятка, ляці ка мне ў двор,  
А зязюля шэрая, ляці ў шчыры бор».

Не дачула дочачка матчыных размоў,  
Зрабілася птушкаю, паляцела ў бор.

А праз лугі ляцела — лугі тапіла,  
Эй, а сяду, паду я ў мамчыным саду.

А сяду я, паду я ў мамчыным саду,  
Эй, як запяю песеньку громка, жаласна.

---

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы.



Як запяю песеньку громка, жаласна,  
Эй, мамка па сенях ходзе, сыночкаў будзе.

Мамка па сенях ходзе, сыночкаў будзе:  
— Эй, а ўставайце сынкі, сыночкі мае.

А ўставайце сынкі, сыночкі мае,  
Эй, што ў нашым садочку за птушка пяе?

Што ў нашым садочку за птушка пяе?  
Эй, самы большы братачка стрэльбачку бярэ.

Самы большы братачка стрэльбачку бярэ,  
Эй, серадзейшы братачка ўжо й набівае.

Серадзейшы братачка ўжо й набівае,  
Эй, самы меншы братачка страляць не дае.

Самы меншы братачка страляць не дае.  
— Эй, а вынесем, браточкі, мы цясовы стол.

А вынесем, браточкі, мы цясовы стол,  
Эй, а пасыпім, пасыпім белаі пшоначкі.

А пасыпім, пасыпім белаі пшоначкі,  
Эй, а на другім кончыку — рыжа золата.

А на другім кончыку — рыжа золата,  
Эй, калі сіва зязюля, пшонку паклюе.

Калі сіва зязюля, пшонку паклюе,  
Эй, калі наша сястрыца, золата збярэ.

Калі наша сястрыца, золата збярэ,  
Эй, калі сіва зязюля, ляці ў шчыры бор.

Калі сіва зязюля, ляці ў шчыры бор,  
Эй, калі сіва зязюля, ляці ў шчыры бор.

Калі сіва зязюля, ляці ў шчыры бор,  
Эй, калі наша сястрыца, ідзі к нам на двор.

Калі наша сястрыца, ідзі к нам на двор,  
Эй, калі наша сястрыца, ідзі к нам на двор.

## 34

♩=60

Ра\_ бі\_ на, ра\_ бі\_ нуш\_ ка, ра\_ бі\_ на ма\_ я (ой)  
ча\_ го ж ты, ра\_ бі\_ нуш\_ ка, ра\_ на рас\_ цві\_ ла?

## 35

♩=70

Ра\_ бі\_ на, ра\_ бі\_ нуш\_ ка, ра\_ бі\_ на ма\_ я,  
ча\_ му ж ты, ра\_ бі\_ нуш\_ ка, ра\_ на рас\_ цві\_ ла?

## 36

♩=73

Ра\_ бі\_ на, ра\_ бі\_ нуш\_ (ы)-ка, ра\_ бі\_ на ма\_ я,  
ра\_ бі\_ на, ра\_ бі\_ нуш\_ ка, ра\_ бі\_ на ма\_ я.

## 37

♩=104

Ра\_ бі\_ на, ра\_ бі\_ нач\_ ка, ра\_ бі\_ на ма\_ я,  
вой, ра\_ бі\_ на, ра\_ бі\_ нач\_ ка, ра\_ бі\_ на ма\_ я.

$\text{♩} = 68$

Ах і ты, ра\_ бі\_ нуш\_ ка, ра\_ бі\_ на ма\_ я, эй,  
на\_ што ж ты, ра\_ бі\_ нуш\_ ка, ра\_ на рас\_ цві\_ ла?

Ах і ты, рабінушка, рабіна мая,  
Эй, нашто ж ты, рабінушка, рана расцвіла?

Нашто ж ты, рабінушка, рана расцвіла?  
Эй, мяне ў тую порачку мамка радзіла.

Мяне ў тую порачку мамка радзіла,  
Эй, не счакаўшы розуму, замуж аддала.

Не счакаўшы розуму, замуж аддала,  
Эй, прыказала мамачка ў госці не хадзіць.

Прыказала мамачка ў госці не хадзіць,  
Эй, а жыву я гадочак, жыву я другі.

А жыву я гадочак, жыву я другі,  
Эй, а на трэці гадочак засмуцілася.

А на трэці гадочак засмуцілася,  
Эй, мне к мамачцы ў госці захацелася.

Мне к мамачцы ў госці захацелася,  
Эй, хацела я ехаці — каня не даюць.

Хацела я ехаці — каня не даюць,  
Эй, прасілася пешшу ісці — дык не пускаюць.

Прасілася пешшу ісці, дык не пускаюць,  
Эй, абярнуся, малада, сівай зязюляй.

Абярнуся, малада, сівай зязюляй,  
Эй, а паляту, паляту к мамачцы ў госці.

А паляту, паляту к мамачцы ў госці,  
Эй, а праз бары ляцела — бары сушыла,

А праз бары ляцела — бары сушыла,  
Эй, а праз лугі ляцела — лугі тапіла.

39



$\text{♩} = 63$

(а) Рабіна, рабіначка, рабіна мая,  
чаму ж ты, рабіначка, рана адцвіла?  
Чаму ж ты, рабіначка, рана адцвіла?

Рабіна, рабіначка, рабіна мая,  
Чаму ж ты, рабіначка, рана адцвіла? <sup>1</sup>

Дзяўчына-дзяўчыненька, дзяўчына мая,  
Чаго ж ты, дзяўчыненька, засмуцілася.

— Ой, не ў тую пораньку на свет я прышла,  
Маці, не падумаўшы, замуж аддала.

Ды не ў тую вёсачку, не ў вядомую,  
У чужую сямеечку не ў вясёлую.

Дальняя старонанька без ветру сушыць,  
Няродны татулечка без віны журыць.

Жыву я гадочак, жыву я другі,  
А на трэцім гадочку занудзілася.

А на трэцім гадочку занудзілася,  
Да роднай матулечкі захацелася.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы.



Абярнуся птушачкай, шэрай зязюляй,  
Паляту я ў госцікі да у мамы двор.

Я думала, думала, што матуля спіць.  
Ажно мая матуля ў варотах стаіць.

Села-пала зязюля ў вішнёвым саду,  
Завяла жалосную размовачку з ёй.

— Выйдзіце, дачушачкі, ластаўкі мае,  
Паслухайце птушачку, што ў садзе пяе.

Паслухайце птушачку, што ў садзе пяе,  
Скуль яна такія прычыты бярэ.

Калі ты дачушачка, ляці ты ў наш двор,  
А зязюля шэрая, ляці ў сыры бор.

Не дачула дачушка матчыных размоў,  
Паляцела зязюляй да й у сыры бор.

Ляцела палямі — злівала слязьмі,  
Ляцела лясамі — стаяў бор сухі.

— Чаму ж табе, дзераўка, бог лісцё забраў,  
А мне, маладзенькай, бог долі не даў?

40

Andante

Ка\_ лі\_ на з ма\_ лі\_ на\_ ю  
не ра\_ зам цві\_ ла, гэі! Ой, не ў ту\_ ю  
по\_ рань\_ ку ма\_ ма ра\_ дзі\_ ла.

Каліна з малінаю не разам цвіла, гэі!  
Ой, не ў тую пораньку мама радзіла.

Ой, радзіла, радзіла, долі не дала, гэі!  
Не сабраўшы розуму, замуж аддала.

Ой, аддала, аддала вельмі далёка, гэі!  
Прыказала матуля тры гады не быць.

Выбыла гадок, выбыла другі, гэі!  
А на трэці гадок засмуцілася.

А на трэці гадок засмуцілася, гэі!  
Мне да сваёй матулі захацелася.

Пашла б пяхотаю, знаю, не дайду, гэі!  
Папрасіла б коніка, знаю, не дадуць.

Ой, зраблюся я сівой зязюляй, гэі!  
Ой, палячу, палячу ў матулін садок.

Ой, палячу, палячу ў матулін садок, гэі!  
Ой, закую, закую на ўвесь галасок.

Ой, закую, закую вельмі жаласна, гэі!  
Ці не ўчуе матуля ў печы палючы?

Ці не ўчуе матуля, у печы палючы, гэі!  
Ці не ўчуе ойчанька, поле гаручы?

Ці не ўчуе сёструнька, рутку полючы, гэі!  
Ці не ўчуе брацейка, валоў пасучы?

Не учуў ойчанька, поле гаручы, гэі!  
Не учуў і брацейка, валоў пасучы.

І не ўчула сёструнька, руту полючы, гэі!  
Толькі ўчула матуля, печку палючы.

— Што там за зязюлька у нашым садзе, гэі!  
Што там за сіненька у нашым садзе?

Калі сіня зязюля, то ляці праз лясы, гэі!  
А калі мая дачуля, то прашу да хаткі.

Як ляцела праз лясы, лясы ламала, гэі!  
Як ляцела праз бары, бары сушыла.

Дзе сірота плакала — рэчунька стала, гэі!  
Дзе слёзунька капнула — камень разбіла.

41

$\text{♩} = 70$



Зя\_ лё\_ на ка\_ лі\_ нач\_ка ра\_ на рас\_цві\_ ла, эй,  
так ты мя\_ не, ма\_ мач\_ка, ў той час радзі\_ ла.

Зялёна каліначка рана расцвіла,  
Эй, так ты мяне, мамачка, ў той час радзіла.

Так ты мяне, мамачка, ў той час радзіла,  
Эй, не дабраўшы розуму, замуж аддала.

Не дабраўшы розуму, замуж аддала,  
Эй, да й аддаўшы замуж, эй, а прыказвала.

Да й аддаўшы замуж, эй, прыказвала,  
Эй, каб на тры гадочки ў госці не прышла.

Жыву я гадочак, жыву я другі,  
Эй, на трэці гадочак засмуцілася.

На трэці гадочак засмуцілася,  
Эй, мне к мамачцы ў госцікі захацелася

Папрашу ў зязюлькі крылак, ў сакала вочак,  
Эй, паляту я к мамачцы на ўсю цёмну ноч.

Паляту я к мамачцы на ўсю цёмну ноч,  
Эй, лугамі ляцела — лугі сушыла,

Лугамі ляцела — лугі сушыла,  
Барамі ляцела — бары тапіла.

Лугі сушыла ўсё песенькамі,  
Эй, бары тапіла ўсё слёзанькамі.

Прыляцела к мамцы ў вішнёвы садок,  
Эй, мая мамачка па сенечках ходзіць.

Мая мамачка па сенечках ходзіць,  
Эй, сыночкаў будзіць, сыночкаў будзіць:

— Уставайце, сынкі, пара ужо ўстаць,  
Эй, у нашым садочку зязюлька пяе.

У нашым садочку зязюлька пяе,  
Эй, самы большы брацейка ружжо надзяе.

Самы большы брацейка ружжо надзяе,  
Эй, серадольшы брацейка мерыцца страляць.

Серадольшы брацейка мерыцца страляць,  
Эй, самы меншы брацейка страляць не дае.

Самы меншы брацейка страляць не дае:  
— Не страляйце, братцы, сястрыца наша.

Не страляйце, братцы, сястрыца наша,  
Эй, калі наша сястрыца, ляці к нам за стол.

Калі наша сястрыца, ляці к нам за стол,  
Калі сіва зязюлечка, ляці ў шчыры бор.



$\text{♩} = 76$

Ка\_ лі\_ на, ка\_ лі\_ нач\_ ка, ка\_ лі\_ на ма\_ я,  
ча\_ муж ты, ка\_ лі\_ нач\_ ка, ра\_ на рас\_ цві\_ ла?

- Каліна, каліначка, каліна мая,  
Чаму ж ты, каліначка, рана расцвіла? <sup>1</sup>

Каліну з малінаю вада падмыла,  
Нешчаслівай гадзінкай маці радзіла.

А як нарадзіла, долі не дала,  
Розуму не даўшы, замуж аддала.

Пабыла я гадочак, пабыла другі,  
А на трэці гадочак засмуцілася.  
Да матулі ў гісцікі захацелася.

Папрасіла б коніка — знаю, не дадуць,  
Пашла б пяхотанькай — знаю, не дайду.

Абярнуся зязюляй, буду кукаваць,  
А сваёй матулі жалю задаваць.

Ці не ўчуе сястрыца, руту полючы,  
Ці не ўчуе брацетка, коні пасучы?

Ой, не ўчула сястрыца, руту полючы,  
І не ўчуў брацетка, коні пасучы.

А учула матуля, па ваду йдучы,  
А й учула родная, па ваду йдучы.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай строфы, за выключэннем чацвёртай, паўтараецца два разы.

— Уставайце, сыночкі, ўставайце мае,  
А што ж там за пташачка жаласна пяе?

Самы старшы брацетка кажа стрэльбу браць,  
А малодшы брацетка кажа пачакаць.

Самы меншы брацетка на волі жыве,  
Ён жалоснай птушачкі нігды не заб'е.

43

$\text{♩} = 96$

Ка\_лі\_на, ка\_лі\_ні\_ца, ка\_лі\_на ма\_я,  
ча\_го ж ты, ка\_лі\_ні\_ца, ра\_на рас\_цві\_ла?  
Ча\_го ж ты, ка\_лі\_ні\_ца, ра\_на рас\_цві\_ла?

Каліна, калініца, каліна мая,  
Чаго ж ты, калініца, рана расцвіла? <sup>1</sup>

Дзяўчына-дзяўчыначка, дзяўчына мая,  
Чаго ты, дзяўчыначка, невясёлая?

Ці не ў тую порачку ты на свет прышла?  
Маці, не падумаўшы, замуж аддала.

У доўгую дарожачку незнакомую,  
У вяліку дружыніцу несуборную.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

Пакуль я дружыніцу пераведала,  
То не раз я слёзкамі паабедала.

За гарою сонейка, віджу, коціцца,  
Мне да матуленькі ў госці хочацца.

Ведаю дарожачку, знаю,— не дайду,  
Папрасіла б коніка, знаю,— не дадуць.

Абярнуся пташачкай, шэрай зязюляй,  
Палячу я ў госцікі к матулі сваёй.

Сяду я і паду я ў вішнёвым саду,  
Развяду я песеньку жаласна сваю.

Ці не ўчуець татачка, дроўцы секучы,  
Ці не ўчуець сястрыца, ваду беручы.

А не ўчуў жа татачка, дроўцы секучы,  
Да не ўчула сястрыца, ваду беручы.

Да не ўчула сястрыца, ваду беручы,  
Да ўчула матуля, печку палючы.

— Дзетачкі-сыночкі, ластаўкі мае,  
Выйдзіце, паслухайце, хто ў садзе пяе.

Калі наша дзіцятка, зайдзі к нам у двор,  
Калі шэра зязюля, ляці ў цёмны бор.

Не пачула дзіцятка матчыных размоў,  
Паляцела плачучы аж у цёмны бор.

Ляцела лужочкамі, аблівала слязьмі,  
Ляцела барочкамі, бор жа стаў сухі.

Пайду я дарожачкай, дзераўца зламлю,  
Развяду я песеньку жаласну сваю.

— Чаму табе, дзераўца, бог лісткі адабраў,  
Чаму мне, малодзенькай, бог долі не даў?

Чаму табе, дзераўца, трэба пасыхаць,  
Чаму мне, малодзенькай, гора гараваць?

Ой, каліна-маліна, не парой цвіла,  
А мяне той поранькай маці радзіла.

А мяне той поранькай маці радзіла,  
А нарадзіўшы, матуля долі не дала.

А нарадзіўшы, матуля долі не дала,  
Ой, не сабраўшы розуму, замуж аддала.

Ой, не сабраўшы розуму, замуж аддала,  
Прыказала матуля сем год не бываць.

Ой, пабыла я гадочак, засмуцілася,  
Ой, да матулі ў госцейкі захацелася.

Пашла б я пехатою, знаю, не дайду,  
Папрасіла б коніка, знаю, не дадуць.

Абярнуся я, млада, сінюю зязюляю,  
Паляту я да ойчанькі ў вішнёвы садок.

Стану ж я кукаваці, стану плакаці,  
Ці не ўчуе брацейка, каня пасучы?

Ці не ўчуе брацейка, каня пасучы,  
Ці не ўчуе ойчанька, у полі гаручы?

Ці не ўчуе ойчанька, у полі гаручы,  
Ці не ўчуе сястрыца, руту полючы?

Не учуў брацейка, каня пасучы,  
Не учуў ойчанька, поле гаручы.

Не учула сястрыца, руту полючы,  
Да ўчула матуля, у печы палючы.

Да ўчула матуля, у печы палючы,  
Вышла на ганчак, стала плакаці:

— Калі маё дзіцятка, то прашу за стол,  
Калі сіня зязюля, то шугі у бор.

— Дзякуй, мая матуля, паабедала,  
Борам ляцела — каліну ела.

Борам ляцела — каліну ела,  
А долам ляцела, сукі сушыла.

45

The musical score consists of three staves of music in a single system. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one flat (B-flat), and a tempo marking of quarter note = 60. The melody is written on a five-line staff. Below the first staff, the lyrics are written in a line: "Ка\_ лі\_ на, ка\_ лі\_ нач\_ ка, ка\_ лі\_ на ма\_ я,". The second staff continues the melody, with lyrics "ча\_ му ж ты, ка\_ лі\_ нач\_ ка, ра\_ на рас\_ цві\_ ла?" below it. The third staff concludes the melody, with lyrics "Ча\_ му ж ты, ка\_ лі\_ нач\_ ка, ра\_ на рас\_ цві\_ ла?" below it. The lyrics are aligned with the notes of the melody.

Каліна, каліначка, каліна мая,  
Чаму ж ты, каліначка, рана расцвіла? <sup>1</sup>

Матуля-матулечка, матуля мая,  
Не сабраўшы розуму, замуж аддала.

У чужую староначку незнакомую,  
У чужую сямеечку несуборную.

Пакуль усю сямеечку пераведала,  
То не раз я слёзкамі паабедала.

Пакуль усю дружыначку пералічыла,  
То не раз я слёзкамі павячэрала.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы.



Прыказала мамачка ў госці не хадзіць,  
У чужой жа староначцы мне адною жыць.

Не пайшла я гадочак, не пайшла другі,  
А на трэці гадочак затужылася.

А на трэці гадочак затужылася,  
Да мамачкі ў госцікі захацелася.

Абярнуся зязюляй, абярнусь шэрай,  
Паляту я ў садочак і закукую.

Ці не ўчуе брацетка, коні пасучы,  
Ці не ўчуе сястрыца, сені метучы?

Ці не ўчуе мамачка, печку палячы,  
Ой, не ўчуў жа брацетка, коні пасучы.

Ой, не ўчула сястрыца, сені метучы,  
А учула мамачка, у печы палячы.

— Уставайце, сыночкі, уставайце мае,  
Паслухайце, у садзе зязюля пяе.

А старшанькі брацетка стрэльбачку набіў,  
А сярэдні брацетка зязюлю убіў.

А малодшы брацетка зязюлю падняў,  
Ён па ручках, па ножках зязюлю пазнаў.

— А мае ж вы брацеткі, што ж вы зрабілі,  
Ой, нашто ж вы сястрыцу нашу забілі.

## 46

Каліна-маліначка ваду паняла,  
Мяне мамка нарадзіла, долі не дала.

Мяне мамка нарадзіла, долі не дала,  
Не сабраўшы розуму, замуж аддала.

Ой, аддала мяне мамка ў чужу старану  
І казала не бываці сем лет у сябе.

А чужая староначка без ветру сушыць,  
Няродная матулька без віны журыць.

Жыла я гадочак, жыла я другі,  
А на трэцім годзіку зажурылася.

А на трэцім годзіку зажурылася,  
Мне да мамкі ў госцейкі захацелася.

Абярнусь я, молада, сіваю зязюлькаю,  
Паляту я, молада, ў матульчын садок.

Ой, да закукую там на тры галасы,  
Ці не ўчуе татулька, у карчомцы п'ючы.

Ці не ўчуе брацетка, коні пасучы,  
І родная сястрыца, кароў доючы.

Ды пачула мамачка, у сенях ходзячы,  
Нявестачак Настачак пабуджаючы:

— Нявестачкі, Настачкі, пара уставаць,  
Што ў нашым садочку за птушка пяе.

Што ў нашым садочку за птушка пяе,  
Адкуль яна, маладая, прычыну бярэ?

Вышаў большы брацетка, кажыць стрэлам біць  
А сярэдні брацетка — к абеду зварыць.

Кажа меншы брацетка: «Стойце, не біце!  
Калі сіва зязюлька, ляці ў шчыры бор.

Калі сіва зязюлька, ляці ў шчыры бор,  
Калі наша сястрыца, ляці к нам за стол.

Для сівое зязюлькі ягадкі ў барку,  
Для нашае сястрыцы пірагі ў мядку».

— Я ў мамулечкі была, чэсці не мела,  
Я ляцела лугамі — лугі тапіла.

А ляцела барамі — бары ламіла,  
На калінаньцы села — калінку з'ела.

Каб мяне калінка гэта ўдавіла,  
Як мяне радзіначка ўся пазабыла!

Большага брацетку у салдаты бяруць,  
Сярэдняму брацетку кандалы кладуць.

А меншы брацетка на волі жывецць,  
Што ў садах птушчак ніколі не б'ець.

## 47

У лузе каліначка жарка зацвіла,  
Мяне ў тую порачку маці радзіла.  
Не дадаўшы розуму, замуж аддала,  
У тую дзярэвуську нецясовую,  
У тую сямеечку невясёлую.  
Жыла я гадочак, жыла я другі,  
На трэцім гадочку зажурылася,  
К матульцы ў госці захацелася.  
Абярнуся, малада, шэрай зязюляй,  
А паляту, малада, к радзіні ў госці.  
Я й сяду я, паду ў вішнёвым саду.  
У вішнёвым садзіку на сухім дрэве.  
Закукую, молада, ды й зашчабячу  
Я сваімі рознымі галасочкамі.  
Што гэтаму дзераўцу бог лісту не даў,  
А мне, маладзенькай, бог долі не даў.  
Як зачула матуля, ў хаце седзючы,  
А мой родны татулька, з клеткі ідучы.  
Нявестачкі, ластачкі, пара ўставаці,  
А што ў нашым садочку за птушка пяе,  
А дзе яна, бедная, прыпеўкі бярэ.  
Як зачулі-пачулі тры панічыкі,  
Ой, да тры панічыкі, родныя брацеткі.  
Самы старшы брацетка стрэльбачку бярэ,  
Серадольшы брацетка не дае —

Ёсь і ў нас сястрыца ў чужой старане.  
 Самы меншы брацетка кліча да сябе:  
 — Калі родна сястрыца, прашу у мой двор,  
 Калі шэра зязюля, ляці ў шчыры бор.  
 А я, маладая, ў смутку бывала,  
 Да матулькі на двор не залятала,  
 Я у шчыры бор лепей задумала.  
 Я палямі ляцела — поле глушыла,  
 Я барамі ляцела — боры ламіла.  
 Я сваёю нудою поле заглушу,  
 Я сваімі крылцамі боры паламлю,  
 Я сваімі слёзкамi лугі затаплю.  
 Не скрыпі ты, сосна, мне і так тошна,  
 Я ў матулькі бывала — не начавала,  
 Мяне маці не знала — з саду прагнала.  
 Гасіце лучыначку, кладзіцеся спаці,  
 А я, маладая, ўсю ночку не спаці,  
 Паляту, молада, радзінку шукаці.

48

Ка\_лі\_ на-ма\_ лі\_ на\_ч(ы)-ка не па\_рой\_ цві\_ ла,  
 ка\_лі\_ на-ма\_ лі\_ на\_ч(ы)-ка не па\_рой\_ цві\_ ла.

Каліна-маліначка не парой цвіла <sup>1</sup>,  
 Толькі мяне маменька парой радзіла.  
 Не ў шчаслівы дзянёчак да у пятніцу.  
 Не сабрала розуму — замуж аддала.  
 І сказаў мне татुлька ў госці не хадзіць.  
 Не йшла я адзін гадоў, не йшла і другі,  
 А на трэцім годзіку зажурылася,  
 Мне да таткі ў госцікі захацелася.

<sup>1</sup> Кожны радок паўтараецца два разы.

Пайшла б я пяхотаю, знаю, не зайду,  
 Папрасіла б коніка, знаю, не дадуць.  
 Абярнуся, молада, шэрай зязюляй,  
 Палячу я з пташкамі ў татулькаў сад.  
 Сяду я на дзераўца, стану кукаваць,  
 Буду свайму татачку жалю задаваць.  
 Бадай табе, дзераўца, бог лісту не даў,  
 Як мне, маладзюсенькай, бог долі не даў.  
 Ці не ўчуець татулька, дроўцы секучы,  
 Ці не ўчуець мамулька, печку палячы,  
 Ці не ўчуець сястрыца, вулку метучы,  
 Ці не ўчуець брацетка, коней поючы?  
 Толькі ўчула мамулька, печку палячы.  
 — Калі мая дачушка, хадзі ка мне ў двор,  
 Калі шэра зязюлька, ляці ў цёмны бор.  
 І з вялікай жаласці ў бор паляцела.  
 Я сваёй бядою бары глушыла,  
 Я сваёй слязою лугі абтапіла.

49

$J=100$



Ах, ка\_ лі\_ на — ма\_ лі\_ на ра\_ на рас\_ цві\_ ла, эй,



ах, ка\_ лі\_ на — ма\_ лі\_ на, ра\_ на рас\_ цві\_ ла.

Ах, каліна-маліна рана расцвіла, эй<sup>1</sup>,  
 Не парой матулечка мяне радзіла, эй,  
 Не сабраўшы розуму, замуж аддала, эй.  
 Аддала да аддала у далёку Вільну, эй.  
 Прыказала матулька тры гады ў госці не йсці, эй.  
 Прабыла я гадочак, засмуцілася, эй.  
 Да матулькі ў госцікі захацелася, эй.

<sup>1</sup> Кожны радок паўтараецца без выклічніка «эй».



Пайшла б я пяхотаю,— знаю, не дайду, эй.  
 Папрасіла б коніка,— знаю, не дадуць, эй.  
 Абярнуся зязюляй, стану палячу, эй.  
 Палячу я й палячу ў сваю старану, эй.  
 Па барочку ляцела — вяршкі крышыла, эй.  
 На лужочку сядзела — траўку сушыла, эй.  
 На камушку сядзела — слёзкі раніла, эй.  
 Дзе слязінка капнула — камень прабіла, эй.

50

Andante

Ка\_лі\_ на-ма\_ лі\_ на ра\_ на за\_ пві\_ да,  
 ой, ў лі\_ ху\_ ю по\_ рань\_ку мат\_ка ра\_ дзі\_ ла.

Каліна-маліна рана зацвіла,  
 Ой, ў ліхую пораньку матка радзіла.

Не сабраўшы розуму, замуж аддала.  
 Да казалі маці сем год не бываці.

Ой, да была гадок, да была другі,  
 А на трэйці гадоцак засмуцілася.

Сяду я, упаду сінюю мглою,  
 А зраблюся я сіваю зазулёю.

Палячу я ў матчын садок кукаваць.  
 Цераз бор ляцела, горку каліну ела.

Цераз лугі плыла, тую ваду піла,  
 Ой, не доўга ў маткі ў гасцінах пабыла.

Матка ж мая старая па сенях ходзіць,  
 Белы ручкі ломіць, нявесты будзіць:

— Ой, нявесты, нявесты, да ўстаньце ж вы!  
Ой, устаньце, нявесты, да паслухайце.

Што ў саду-вінаграду за птушка пяе,  
Ці не тая бяздольніца, што на чужой старане?

Ой, старшы брацейка стрэльбу да купіў,  
Серадольшы братка тую стрэльбу набіў.

Самы меншы брат тую пташку забіў.  
Найстаршага братка ў жаўнеры адалі.

Серадольшага да няволі ўзялі,  
Самаму меншаму з плеч галоўку знялі,  
За сіваю зазульку, за родну сястронку.

51

Musical notation for the song 'Каліна-маліна не рана расцвіла'. It consists of three staves of music in a 3/4 time signature. The tempo is marked as quarter note = 60. The lyrics are written below the notes.

Ка\_лі\_на - ма\_лі\_на не ра\_на рас\_цві\_ла,  
мя\_ не ў ту\_ю по\_рань\_ку ма\_ці ра\_дзі\_ла,  
мя\_ не ў ту\_ю по\_рань\_ку ма\_ці ра\_дзі\_ла

Каліна-маліна не рана расцвіла,  
Мяне ў тую пораньку маці радзіла <sup>1</sup>.

Не набраўшы розуму, замуж адала.  
Аддаў мяне войчанька ў чужыя края.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

А сказаў мне войчанька сем лет не бываць,  
А на восьмым годзіку ў госці прылятаць.

Прыляту я, сяду я ў калінавы сад,  
Прыляту я, сяду я, пачну кукаваць.

Ці не ўвіджу мамачкі, ў печы палючы,  
Ці не ўвіджу брацейка, коні пасучы.

Ці не ўвіджу войчаньку, поле гаручы,  
Ці не ўвіджу сястрыцу, мяту полючы.

Я думала, мамачка, мамачка да спіць,  
Ажно мая мамачка у сенцах стаіць.

Старшы брат гаворыць — зязюлю страляць,  
Младшы брат гаворыць — яшчэ пачакаць.

Калі раба зязюля, ляці ў зялён бор,  
Калі наша сёстрачка, ляці у наш двор.

Цераз лясы ляцела — лясы лажыла,  
Цераз лугі ляцела — лугі сушыла.

Села на каліну я — каліну ела,  
З калінава лісцейка расіцу піла.

З калінава лісцейка расіцу піла,  
А ў свае матулі ў гасцях не была.

52

$\text{♩} = 60$

А ка\_лі\_на\_ма\_лі\_на ў лу\_зе за\_цві\_ла,  
о, ў лу\_зе за\_цві\_ла.

А каліна-маліна  
Ў лузе зацвіла,  
А-а-а, ў лузе зацвіла <sup>1</sup>.

Маці дачку радзіла,  
Замуж аддала,

Не вялела ў госцейкі  
Тры гады хадзіць.

На чацвёрты гадочак  
Надумала йці.

Папрасіла коніка —  
Свёкар не даець.

А пашла б пехатой,  
Дак я не зайду.

Сырая зямелечка  
Ножкі атаб'ець,

Малое дзіцятачка  
Ручкі атарвець.

Абярнуся, молада,  
Шэрай зязюляй,

Палячу, молада,  
Ў таткаў зелен сад.

А сяду я, молада,  
У саду на цвяту,

Як стану, молада,  
Жаласна пяць,

Ці не выйдзець мамачка  
У мяне пытаць.

---

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца з дадаткам «А-а-а» ў пачатку радка.

Ажні мая мамачка  
Па сянёх ходзіць,

Па сянёх ходзіць,  
Нявестак будзіць.

— Нявестушкі, ластушкі,  
Пара ўставаць.

Пара ўставаць,  
У поле выганяць.

А што ў нашым садочку  
Ды за пташачка.

Ды за пташачка  
Жаласна пяець.

Пташачка ні пташачка,  
Ці маё дзіця.

Калі шэра зязюля,  
Ляці у лугі.

Калі мая дачушка,  
Хадзі ж ты сюды.

Ажні мой татулечка  
П'яненькі ідзець,

А большанькі брахнейка  
За ручку вядзець.

А меньшанькі брахнейка  
Па двару ходзіць.

А на правай ручанькі  
Ружайко носіць.

Ён свайго татулькі  
Дазваляецца.

Дазволь, дазволь татулька  
У зелен сад схадзіць,



Дазволь, дазволь, татулька,  
Гэту пташку ўбіць.

— Пташачка ні пташачка  
Ці маё дзіця.

Калі шэра зязюля,  
Ляці на лугі,

Калі ж мая дачушка,  
Хадзі ж ты сюды.

А я ўзяла з жаласці  
Ды паляцела.

Я сваімі слёзкамi  
Лугі ўтапіла,

Я сваёю сухатой  
Бары ўсушыла.

Як сяду я, молада,  
Ды на соснушку:

— А не шумі, соснанька,  
Мне так тошненька.

Як сяду я, молада,  
Ды на ліпінку:

— А не скрыпі, ліпінка,  
Мне так ліхенька.

А як сяду, молада,  
На сухі кусток.

Як гэтаму кусточку  
Бог лісту не даў,

Так жа мне, моладзі,  
Бог долі не даў.

## 53

$\text{♩} = 60$

Ды ка\_ лі\_ на — ма\_ лі\_ на  
 ў лу\_ зе за\_ цві\_ ла, ды не ў ту\_ ю  
 по\_ рань\_ ку, ма\_ ці ра\_ дзі\_ ла.

## 54

$\text{♩} = 96$

Ка\_ лі\_ на\_ ма\_ лі\_ нач\_ ка не па\_ рой цві\_ ла, эй,  
 ка\_ лі\_ на — ма\_ лі\_ лач\_ ка не па\_ рой цві\_ ла.

## 55

Moderato

На ста\_ рой кар\_ чом\_ цы ста\_ лё\_ вы за\_  
 ве\_ сы, ста\_ лё\_ вы за\_ ве\_ сы.

На старой карчомцы сталёвы завесы,  
 Сталёвы завесы <sup>1</sup>.  
 Ой, аддала мяне маці за бóры, за лэсы.  
 Як аддавала, то ўсё прыказвала,  
 Каб сем лет у госці не бывала.  
 А я, маладзенька, на тое не ўпавала,  
 Да ў рок прыляцела, на вішаньцы села.  
 Да з вішанькі ўпала, вішаньку зламала.  
 Вышаў старшы братко́, стрэльбу купляе,  
 Серадольшы братко́ стрэльбу набівае,  
 А сам меншы братко́ з стрэльбы забівае.  
 — Бывайце здаровы, тутэйшыя людзі,  
 Прашу не судзіце, як мяне тут не будзе,  
 Прашу спамінаці добрымі славамі:  
 Дзе тая дзяўчына з чорнымі брывамі?  
 Ці яна забіта, ці ў няволю ўзята?  
 Ніколі не вольна, ні ў будзень ні ў свята.

56

Moderato

Па\_ ля\_ це\_ ла па\_ вань\_ ка  
 па вы\_ со\_ кай га\_ рэ, па\_ пу\_ шча\_ ла  
 пер'\_ еч\_ ка па шаў\_ ко\_ вай тра\_ ве.

Паляцела паванька па высокай гарэ,  
 Папушчала пер'ечка па шаўковай траве.

Ці жаль табе паванькі, ці пер'я яе?  
 Ці жаль табе дзецятка на чужой старане?

<sup>1</sup> Другая частка кожнага радка паўтараецца два разы.

— Не жаль жа мне паванькі, ні пер'я яе,  
Да жаль жа мне дзецітка на чужой старане.

Ой, палячу, палячу ў айцоў садок,  
Як я стану кавачці, усёй сад звесялю,

Як я стану плакаці, ўсёй род пасмучу.  
Ой, зачуў жа ойчаньку, з бяседы ідучы.

— Калі сіва зязюлька, то шугі ў лугі,  
Калі маё дзіцітка, прыбывай да мяне.

Буду цябе трымаці сем лет у сябе,  
Буду цябе карміці пшанічным хлебам.

Высокаму дзераву верх вецер уламаў,  
Найменшаму дзецітку бог долі не даў.

## 57

Каюся, млада, а непамалу,  
Што млада замуж пашла.  
Жыву я гадок, жыву я другі  
У мамкі не бываю.  
Абярнуся я шэрай зязюляй  
І палячу ў мамкін сад.  
Сяду ў мамкіным саду.  
На белай лілі.  
Як закукую, як зашчабячу  
Жалосным галасочкам.  
Чы не пачуе мая маменька,  
Пад аконцам седзя.  
Як вышаў старшы брацец  
З новага церама:  
— Калі зязюля, калі шэрая,  
Ляці ў шчырыя бары,  
Калі сястрыца, калі родная,  
Хадзі ка мне ў госці.  
— Ах, добра табе, мой брацетка,

Гдзе радзіўся, там і жыць,  
А я, маладзенька, ў чужой старане,  
Цяжанька мне жыць!  
Чужа старана тугою арана,  
Слёзмі засеяна,  
Свая старана сошкаю арана,  
Пшонкаю засеяна.

58

Даўно ж я, даўно  
У бацька я была,  
Ужо мая сцежанька  
Дзярном зарасла.  
Ой, не так дзярном,  
Як шыпшынаю,  
Была я ў баценькі  
Яшчэ дзяўчынаю.  
Дзе я ляцела,  
Травіца шумела,  
Дзе я адпачывала,  
Крынічанька стала.  
Па вішнёвым садзе  
Я, млада, лятала.  
Як я заспяваю,  
Увесь сад звесяляю,  
Як я заплачу,  
То весь сад вымачу.  
Ходзіць мая матанька  
Па новым двары,  
Чуе, чуе пташаньку  
У вішнёвым садзе.  
— Нявестачкі-дзетачкі,  
Паслухайце мяне,  
Што гэта за пташанька,  
Што ў садзе пяе?  
— Матанька да ластаўка!  
Гэта да не пташанька,  
Гэта да не пташанька,



Гэта дзіцятка да тваё!  
Без шчасця, без доленькі  
Урадзілася,  
На чужу старонаньку  
Пахілілася.  
Калі сіва зязюлька —  
Ляці ў бор каваці,  
Калі маё дзіцятка —  
То прашу дахаты!  
Калі сіва зязюленька,  
Ляці ў шчыры бор,  
Калі маё дзіцятачка,  
То прашу за стол.

Andante

Ча\_ му не пры\_ шоў, як ме\_ сяц ўзы\_  
шоў, як ця\_ бе гу\_ ка\_ ла? Ці ка\_ ня не  
меў, ці сцэж\_кі не знаў, ці маць не пус\_ ка\_ ла?

— Чаму не прышоў, як месяц ўзышоў,  
Як цябе гукала?  
Ці каня не меў, ці сцэжкі не знаў,  
Ці маць не пускала?<sup>1</sup>

— Я коніка меў і сцэжачку знаў,  
І маці пускала.  
Ды меньша сястра, дай бог не ўзрасла,  
Сядло захавала.

Цячэ рэчанька невялічанька,  
Схачу — пераскочу,  
Аддай, маменька, аддай, родная,  
За каго я хочу.

Маці аддала, выгаворвала:  
— У госці не бываці,

<sup>1</sup> Апошнія два радкі кожнай страфы паўтараюцца два разы.

А як вернешся ды дадоманьку,—  
Выганю із хаты.

Цярпела я год, цярпела я два,  
Ды не уцярпела.  
А скінулася шэрай зязюляй,  
К роду паляцела.

Лесам ляцела — голле ламала  
Белымі рукамі.  
Полем ляцела — зямлю крапіла  
Дробнымі слязамі.

Прыляцела ў сад, у сад зялёненькі,  
У сад вішнёвенькі,  
Стала куваці, стала куваці,  
Каб пачула маці.

Родна мамачка ля акеначка  
Рушнік вышывае,  
Мой меншы браток, мой любы браток  
Ружжо заражае.

— Пазволь, мамачка, пазволь, родная,  
Зязюлю забіці,  
Каб жа яна не лятала,  
Жаль не задавала.

— Не дазволю я, не дазволю я  
Зязюлю тую ўбіці,  
Бо зязюля та — родная дачка,  
А не трэба біці.

Калі зязюленька тая зязюля,  
Прашу кукаваці,  
А як дочанька тая родная,  
То прашу дахаты.

♩ = 80

Ча\_ му не пры\_ шоў, як (ы) ме\_ сяц зай\_ шоў,  
 як я ця\_ . бе жда\_ ла?  
 Ці ка\_ ня не маў, ці сцеж\_ кі не знаў,  
 ці маць не пу\_ шча\_ ла? Ці ка\_ ня не маў,  
 ці сцеж\_ кі не знаў, ці маць не пу\_ шча\_ ла?

Чаму не прышоў, як месяц зайшоў,  
 Як я цябе ждала?  
 Ці каня не маў, ці сцежкі не знаў,  
 Ці маць не пушчала?<sup>1</sup>

Я й коніка маў, і сцежку я знаў,  
 Маці выпраўляла,  
 Младшая сястра да шчэ й не ўзрасла  
 Сядельца схавала.

Цячэць рэчанька, цячэць быстрая,  
 Скочу — пераскочу,

<sup>1</sup> Апошнія два радкі кожнай страфы паўтараюцца два разы.

Аддай, мамачка, аддай, родная,  
За каго я хочу.

Аддавала маць, шчэ прыказала  
Гасцём не бываці,  
Як будзе ж табе да й гора табе  
Ты не йдзі дахаты.

Пражыла я год, пражыла другі,  
Трэці не сцярпела.  
Апранулася шэрай кукуляй  
У гай паляцела.

Гаем ляцела — голле ламала  
Войстрымі крыламі.  
Подем ляцела — зямлю мачыла  
Горкімі слязамі.

Прыляцела ў сад, глянула назад,  
Села на каліне,  
Стала кукаваць, шчэ й прычытаваць  
Гора на чужыне.

Мая маць сядзіць, у вакно глядзіць,  
Рушнік вышывае,  
Самы меншы брат на дварэ стаіць,  
Ружжо заражае.

— Пазволь, мамачка, пазволь, родная,  
Кукулю забіці,  
Бо яна пая, шчэ й прычытае —  
Гора на чужыне.

— Не пазволю, сын, не пазволю мой  
Кукулю ўбіці,  
Гэтай кукулі, як тваёй сястрэ  
Гора на чужыне.



$\text{♩} = 75$

— Ча\_ му не пры\_ шоў да не пры\_ е\_ хаў,  
 як я ця\_ бе жда\_ ла? Ці ка\_ ня не маў,  
 ці сам ме ха\_ цеў, ці маць не пус\_ ка\_ ла?

— Чаму не прышоў да не прыехаў,  
 Як я цябе ждала?  
 Ці каня не меў, ці сам не хацеў,  
 Ці маць не пускала?

— Я коніка меў, і сцежачку знаў,  
 І маці пускала.  
 А менша сястра, бадай не ўзрасла,  
 Сядзельца схавала.

А больша сястра сядзельца знайшла,  
 Каня асядлала:  
 — Паязджай, мой брат, да любімай жа,  
 Катора цябе ждала.

Цячэць рэчанька невялічанька,  
 Скочу — пераскочу,  
 Ой, не аддай мяне, мая мамачка,  
 За каго я не хочу.

А як аддала, загадавала  
 У гасцях не бываці.  
 — А як прыедзеш, мая дочанька,  
 То выганю з хаты.

Вот і год жыла, і другі сышоў,  
Трэці не сцярпела.  
Ператварылася шэрай зязюляй  
Да роду ляцела.

Борам ляцела, голле ламала  
Белымі рукамі.  
Лугам ляцела, лугі тапіла  
Дробнымі слязамі.

Сядзіць мамачка ля вакошачка,  
Рушнік вышывае,  
А мой меншы брат на парозе стаў,  
Руж'ё заражае.

— Пазволь, маменька, пазволь, родная,  
Ту зязюлю ўбіці,  
Бо яна пяе, жалю задае,  
Цяжка і мне жыці.

— Не пазволю я, не пазволю я  
Ту зязюлю біці,  
Бо тэй зязюлі, як маёй дачцэ,  
На чужыне жыці.

## 62

— Чаму не прышоў, як месяц ўзышоў,  
Як я гаварыла?  
Ці каня не меў, ці сцежкі не знаў,  
Ці маць не пусціла?

— Я й сцежачку знаў, я й коніка меў,  
І маці пускала,  
Меньшая сястра, дай бог не ўзрасла,  
Сядзельца схавала.

Старшая сястра сядзельца нашла,  
Коніка сядлала.  
— Паязджай, брат мой, да дзяўчыны той,  
Каторая ждала.

Цячэ рэчанька, цячэ быстрая,  
Скочу — пераскочу,  
Адай, маменька, адай, мілая,  
За каго я хочу.

Яна ж аддала ды й прыказала  
Сем год не бываці,  
А як вернешся, дочка мілая,  
Дык выжану з хаты.

Пражыла гадок, пражыла другі,  
На трэці не сцярпела.  
Ператварылась сівой зязюляй,  
У госці паляцела.

Борам ляцела — голле ламала  
Сваімі крыламі.  
Полям ляцела — землю тапіла  
Горкімі слязамі.

Прыляцела ў сад, села на дубок,  
Стала кукаваці.  
Стала кукаваць, жалю задаваць,  
Каб пачула маці.

А маці ў саду на скамеечцы  
Рушнік вышывае,  
Самы меншы брат на парозе стаў,  
Руж'ё заражае.

— Ой, пайду заб'ю, міла маменька,  
Сівую зязюльку.  
— Гэта не зязюлька, а сястра твая  
У госці прыляцела.

$\text{♩} = 80$

Ад\_ даў мя\_ не та\_ ту\_ печ\_ка  
на Ёкра\_ і\_ ну за\_ муж,  
на Ёкра\_ і\_ ну за\_ муж.

$\text{♩} = 75$

- Ча\_ му не пры\_ шоў,  
як ме\_сяц ўзы\_ шоў,  
як я ця\_ бе жда\_ ла?  
Ці ка\_ ня не маў,  
ці сцеж\_ кі не\_ знаў,  
ці маць не пу\_ шча\_ ла?  
Ці ка\_ ня не маў,  
ці сцеж\_ кі не знаў,  
ці маць не пу\_ шча\_ ла.

— Чаму не прышоў, як месяц ўзышоў,  
Як я цябе ждала?  
Ці каня не маў, ці сцежкі не знаў,  
Ці маць не пушчала? <sup>1</sup>

— І каня я маў, і сцежку я знаў,  
Маці выпраўляла,  
Младшая сястра, бадай не ўзрасла,  
Сядзельца схавала.

Цячэ рэчачка, цячэ быстрая,  
Скочу — пераскочу.  
Адай, мамачка, адай, родная,  
За каго я хочу.

Адавала йна, шчэ й прыказвала  
Ў гасцях не бываці,  
А як будзеш ты ў горы ці бядзе,  
То не йдзі дахаты.

Пражыла гадок, пражыла другі,  
Трэці засмуціла.  
Апранулася шэрай зязюляй,  
У госці паляцела.

Гаем ляцела, голле ламала  
Пёстрымі крыламі.  
Полям ляцела, зямлю мачыла  
Горкімі слязамі.

Прыляцела ў сад, стала кукаваць,  
Села на каліну,  
Стала кукаваць, да й прычытываць,  
Гора на чужыне.

Сядзіць мамачка ў вакошачка,  
Рушнік вышывае,  
А малодшы брат стаіць ля варот,  
Ружжо заражае.

— Пазволь, мамачка, пазволь, родная,  
Зязюлечку ўбіці,

---

<sup>1</sup> Апошнія два радкі кожнай страфы паўтараюцца два разы.




Бо яна п'яе ды й прычытае,  
Гора на чужыне.

— Не пазволю, сын, не пазволю мой,  
Зязюлечку ўбіці,  
Бо зязюлі тэй, як дачцэ маеі,  
Гора на чужыне.

65

$\text{♩} = 72$



— Ча му не прышоў, як(ы) ме сяц ўзышоў,  
як я цябе ждала?  
Ці каня не маў, ці сцэжкі не знаў,  
ці маць не пускала? Ці каня не маў,  
ці сцэжкі не знаў, ці маць не пускала? (ой)

— Чаму не прышоў, як месяц ўзышоў,  
Як я цябе ждала?  
Ці каня не маў, ці сцэжкі не знаў,  
Ці маць не пускала? <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Апошнія два радкі кожнай страфы паўтараюцца два разы.

— Ой, каня я маў, і сцежачку знаў,  
І маці пускала.  
Младшая сястра, каб і не ўзрасла,  
Сядзельца схавала.

Старшая сястра сядзельца нашла,  
Каня асядлала:  
— Паязджай, браток, да дзяўчыны той,  
Каторая ждала.

Цячэ рэчанька, цячэ быстрая,  
Скочу — пераскочу,  
Аддай мяне, маць, аддай, родная,  
За каго я хочу.

Маці аддала, шчэ й прыказала  
Роднаму дзіцяці,  
Што б маё дзіця роўна тры гады  
Не бывала ў хаце.

Пражыла гадоў, пражыла другі,  
Ждаці надаела,  
Абярнулася шэрай зязюляй,  
У сяло паляцела.

Ляцела лесам — голле ламала  
Белымі крыламі,  
Ляцела полем — поле тапіла  
Дробнымі слязамі.

Прыляцела ў сад, села на суку,  
Стала кукаваці,  
Як родная маці мілае дзіця  
Стала забываці.

Старэнькая маці ля вакна сядзіць,  
Кудзельку прадае,  
А малодшы брат за сталом сядзіць,  
Ружжо заражае.

— Пазволь, маменька, пазволь, родная,  
Зязюльку і ўбіці,  
Бо яна пье, жалю заўдае,  
Не магу я жыці.

— Не пазволю я, мілае дзіця,  
Зязюльку забіці,  
Бо яна пяе, як маёй дачцэ  
На чужыне жыці.

66

Andante



— Чом ты не пры\_шоў, як ме\_сяц ўзы\_шоў,



як я ця\_бе жда\_ла? Чы ка\_вя не меў,



да\_рож\_кі не знаў, чы маць не пу\_шча\_ла?

— Чом ты не прышоў, як месяц ўзышоў,  
Як я цябе ждала?  
Чы каня не меў, дарожкі не знаў,  
Чы маць не пушчала? <sup>1</sup>

— Я й коніка меў і дарожку знаў,  
І маці пушчала.  
А младшая сястра, бадай не ўзрасла,  
Сядэлка схавала.

А старша сястра сядэлка знайшла,  
Каня аседлала.  
— Паязджай, браток, да дзяўчыначкі,  
Каторая ждала.

<sup>1</sup> Апошнія два радкі кожнай строфы паўтараюцца два разы.

Чэраз рэчаньку, чэраз быструю  
Скочу — пераскочу,  
Аддай, матуля, аддай, родная,  
За каго я хочу.

— Не йдзі, дочанька, не ідзі, родная,  
Дзе хлопец багаты.  
Пажывеш гадок, пажывеш другі,  
І выганіць з хаты.

Пражыла гадок, пражыла другі,  
Трэці наступае.  
Адварнулася я шэрай зязюляй,  
У госці паляцела.

Ляцела лясом, ляцела гаём,  
Нізкімі кустамі.  
Полям ляцела — поле мачыла  
Дробнымі слязамі.

Прыляцела ў сад, у сад зялёненькі,  
Стала кукаваці.  
Стала кукаваць і расказаваць,  
Як жыць на чужбіне.

А старая маці пры акне сядзіць,  
Слёзы пралівае,  
А малодшы брат у дзвярах стаіць,  
Руж'ё заражае.

— Пазволь, мамачка, пазволь, родная,  
Ту зязюлю ўбіці,  
Яна кукуе — жалю задае,  
Не магу я жыці.

— Не пазволю я, ой, сыноч ты мой,  
Той зязюлі біці.  
Бо той зязюлі, як маёй дачцэ,  
На чужбіне жыці.

Ой ты, зязюля, ой ты, шэрая,  
Прэстань кукаваці.  
Калі дочанька, калі родная —  
Захадзі да хаты.

$\text{♩} = 50$

— Ча му не пры шоў, як ме сяц ўзы шоў,  
 як я ця бе жда ла? Ці ка ня не меў,  
 ці сцэжкі не знаў, ці маць не пу ска ла?

— Чаму не прышоў, як месяц ўзышоў,  
 Як я цябе ждала,  
 Ці каня не меў, ці сцэжкі не знаў,  
 Ці маць не пускала? <sup>1</sup>

— Я коніка маў і сцэжачку знаў,  
 Мяне маць пускала,  
 Младшая сястра, бадай не ўзрасла,  
 Сядзельца схавала.

Старшая сястра сядзельца знайшла,  
 Коніка сядлала.

— Ой, едзь, мой браток, да той дзяўчыны,  
 Каторая ждала.

Цячэ рэчанька невялічкая,  
 Скочу — пераскочу.  
 Ой, аддай мяне, мая маманька,  
 За каго я хочу.

<sup>1</sup> Апошнія два радкі кожнай строфы паўтараюцца два разы.



Як аддавала, то й прыказвала  
У госцях не бываці,  
Ой, як прыйдзеш ты, мая дочанька,  
То й выганю з хаты.

Цярпела я год, цярпела я два,  
Трэці не сцярпела,  
Перарадзілась сівай зязюляй,  
К роду паляцела.

Гаем ляцела — голле ламала  
Сваімі крыламі,  
Полям ляцела — поле крапіла  
Сваімі слязамі.

Прыляцела ў сад, сад зялёненькі,  
Села на каліне.  
Ой, яна села, закукавала:  
— Гора на чужбине.

Сядзіць маменька, сядзіць родная,  
Рушнік вышывае,  
А старшы браток стаіць у варот,  
Ружжо заражае.

— Дазволь, маманька, дазволь родная,  
Ту зязюлю ўбіці,  
Бо яна куче, шчэ й расказуе,  
Што ёй гора жыці.

— Не дазволю я, роднае дзіця,  
Ту зязюлю ўбіці,  
Бо той зязюлі, як нашай дачцэ,  
На чужыне жыці.

Як ты зязюля, яшчэ й сівая,  
Просім кукаваці,  
А як ты дачка, яшчэ родная,  
То просім дахаты.

$\text{♩} = 68$

— Ча́ муж не прышо́ў, як ме́сяц зайшо́ў,  
 як я цябе жда́ла? Ці сцеж\_ку не зна́ў,  
 ці ка́ня не ма́ў, ці маць не пу\_ска\_ла?

— Чаму ж не прышоў, як місяць зайшоў,  
 Як я цябе ждала?  
 Ці сцежку не знаў, ці каня не маў,  
 Ці маць не пускала?

— Я сцежачку знаў, і коніка маў,  
 І маці пускала,  
 Младшая сестра, яшчэ не ўзрасла,  
 Сядзельца схавала.

Старшая сестра сядзельца найшла,  
 Коніка асядлала:  
 — Едзь жа, мой ты брат, да дзяўчыны той,  
 Каторая ждала.

Цячэ рэчанька, цячэ быстрая,  
 Скочу — пераскочу.  
 Адай жа мяне, мая мамачка,  
 За каго я хочу.

Як аддавала, шчэ й прыказвала  
 У гасцях не бываці,  
 А калі ж табе да гора ж будзе,  
 Не прыходзь дахаты.

Гаравала год, гаравала два,  
 Трэці не сцярпела,

Ператварылася ў шэру зязюлю,  
Да роду паляцела.

Лугам ляцела — лугі тапіла  
Горкімі слязамі.  
Борам ляцела — галлё ламала  
Белымі рукамі.

Прыляцела ў сад, у сад зялёненькі,  
Стала кукаваці.  
Стала кукаваць, шчэ й прычытываць:  
— Гора на чужбіне.

Сядзіць мамачка у акошачка,  
Рушнік вышывае.  
Самы старшы брат стаіць у варот,  
Ружжо заражае.

— Пазволь, мамачка, пазволь, родная,  
Ту зязюлю ўбіці,  
Бо яна сядзіць шчэ й прычытуе:  
— Гора на чужбіне.

— Не пазволю сын, сын мой родненькі,  
Ту зязюлю ўбіці,  
Бо той зязюлі, як тваёй сястры,  
Гора на чужбіне.

## 69

— Чаму не прышоў, як месяц ўзышоў,  
Як я цябе ждала?  
Ці каня няма, ці сцежку не знаў,  
Ці маць не пускала? <sup>1</sup>

— Ой, каня я маў, і сцежку я знаў,  
І маці пускала.

---

<sup>1</sup> Апошнія два радкі кожнай страфы паўтараюцца два разы.

А старша сястра, бадай не ўзрасла,  
Сядзелка схавала.

А менша сястра сядзельца знайшла,  
Каня асядлала:  
— Паязджай, браток, да дзяўчынанькі —  
Да што цябе ждала.

Цячэ рэчанька невялічанька —  
Скочу — пераскочу.  
Ой, аддай мяне, мая маманька,  
За каго я хочу.

Як аддавала, так прыказвала,  
У гасцях не бываці,  
Як калі прыдзеш, мая дачушка,  
То выганю з хаты.

Ой, прайшоў гадок, прайшоў другенькі,  
Трэці не сцярпела.  
Ператварылась сівай зазулькаю,  
Знялась, паляцела.

Подем ляцела — сцезжку крапіла  
Дробнымі слязамі,  
Гаем ляцела — галлё ламала  
Белымі рукамі.

Заляцела ў гай, гай гусцесенькі,  
На бярозу села,  
Стала кукаваць, жалю задаваць,  
Усё, што перажыла.

Сядзіць маманька на крылечку,  
Ручнік вышывае,  
Найменшы браток стаіць ля варот,  
Ружжо заражае.

— Дазволь, маманька, дазволь, родная,  
— Ту зазульку ўбіці.  
Бо яна куче, жалю задас  
На беламу свеце.

— Не дазволю я, мой жа сынаньку,  
 Ту зазульку ўбіці,  
 Бо той зазульцы, як маёй дачцы,  
 Трудна ў свеце жыці.

Калі зазулька, калі рабенька,  
 То прашу каваці,  
 А як ты роднае маё дзіцятка,  
 То прашу дахаты.

— Ой, не пайду я, мая маманька,  
 Да не пайду дахаты,  
 Бо як аддавала, то й прыказвала  
 У гасцях не бываці.

70

$\text{♩} = 65$

Ця чэць рэчаніка, ця чэць быстрая,  
 скочу пераскочу,  
 аддай маманька, аддай родна-я,  
 за каго я хо-чу. аддай маманька,  
 аддай родна-я, за каго я хо-чу.



— Цячэць рэчанька, цячэць быстрая,  
Скочу — пераскочу,  
Аддай, маманька, аддай, родная,  
За каго я хочу <sup>1</sup>.

— Ідзі, дочанька, ідзі, родная,  
За каго хацела,  
Жыві, дочанька, жыві, родная,  
Што б не прыляцела.

— Вот жыву я год, вот жыву другі,  
Трэці наступаіць,  
Абрацілася шэрай зязюляй,  
Стала, паляцела.

Полем ляцела — поле мачыла  
Сваёю слязою,  
Борам ляцела — бары сушыла  
Сваёю жальбою.

Прыляцела я на падвор'ейка,  
Стала кукаваці,  
Стала кукаваць, стала спамінаць  
Пра сваю радзіну.

Сядзіць мамачка для ваконечка,  
Рушнік вышываіць,  
А брацішачка на падвор'ейку  
Руж'ё набіваіць.

— Пазволь, мамачка, пазволь, родная,  
Шэру зязюлю ўбіці.  
Яна кукуіць, яна бядуіць,  
Нельга перажыці.

---

<sup>1</sup> Апошнія два радкі кожнай страфы паўтараюцца два разы

$\text{♩} = 63$

Ця чэць рэчанька, ця чэць быстрая,  
скочу — пераскочу. Аддай, маманька,  
аддай, родная, за каго я хочу.  
Аддай, маманька, аддай, родная,  
за каго я хочу.

Цячэць рэчанька, цячэць быстрая,  
Скочу — пераскочу.  
Аддай, маманька, аддай, родная,  
За каго я хочу<sup>1</sup>.

Аддала маці ды й прыказала  
Ў госці не бываці.  
— А як прыедзеш ты, мая дачушка,  
Дык выганю з хаты.

Жыла годзік я, жыла і другі,  
Трэці не сцярпела.  
Абярнулася серай зязюляй,  
К роду паляцела.

Паляцела я ў зялёны садок,  
Села на рабіну,

<sup>1</sup> Апошнія два радкі кожнай строфы паўтараюцца два разы.

Стала кукаваць да й прычытываць,  
Як жыць на чужбіне.

Маць сядзіць у вакне,  
Ручнік вышывае,  
А меншанькі брат стаіць край варот,  
Руж'ё заражае.

— Пазволь, маменька, пазволь, родная,  
Ту зязюлю ўбіці,  
Бо яна кукуе, жалю прыдаець,  
Не магу я жыці.

— Не пазволю, сын, не пазволю я  
Ту зязюлю ўбіці.  
Бо зязюлі тэй, як маея дачцэ,  
На чужбіне жыці.

72

$\text{♩} = 60$

Ця чэ рэчанька, ця чэ быстра я,  
скочу пераскочу.  
Аддай мамачка, аддай родная я,  
за каго я хочучу. Аддай мамачка,  
аддай родная я, за каго я хочучу.

Цячэ рэчанька, цячэ быстрая,  
Скочу — пераскочу.  
Аддай, мамачка, аддай, родная,  
За каго я хочу <sup>1</sup>.

Маці аддала, шчэ наказала  
У гасцях не бываці.  
А як прыдзеш ты ка мне ў гасцікі,  
Не пушчу ў хату.

Вот і год прайшоў, і другі настаў,  
Дачка засмуцілася.  
Перарадзілася шэрай зязюляй,  
У гасці паляцела.

Борам ляцела — голле ламала  
Белымі рукамі.  
Полям ляцела — зямлю мачыла.  
Горкімі слязамі.

Прыляцела ў сад, сад зялёненькі,  
Стала кукаваці.  
Стала кукаваць, жалю прыдаваць,  
Каб пачула маці.

Сядзіць мамачка ля вакошачка,  
Рушнік вышывае.  
Ходзе брацейка па надвор'ейку,  
Ружжо заражае.

— Пазволь, мамачка, пазволь, родная,  
Ту зязюлю ўбіці.  
Бо яна пая, жалю прыдае,  
Не магу я жыці.

— Не пазволю я, сын раднюсенькі,  
Ту зязюлю ўбіці,  
Бо твая сястра на чужой старане,  
Гора, трудна жыці.

---

<sup>1</sup> Апошнія два радкі кожнай страфы паўтараюцца два разы.

$\text{♩} = 63$

Ця\_ че\_ рэ\_ ча\_ н(і)\_ка не\_ вя\_ лі\_ ча\_ н(і)\_ка,  
ско\_ чу — пе\_ ра\_ ско\_ чу,  
Ой, ад\_ дай\_ мя\_ не, ма\_ я ма\_ мань\_ ка,  
за\_ ка\_ го\_ я\_ хо\_ чу. Ой, ад\_ дай\_ мя\_ не,  
ма\_ я ма\_ ман(і)ка, за\_ ка\_ го\_ я\_ хо\_ чу.

Цячэ рэчанька невялічанька,  
Скочу — пераскочу.  
Ой, аддай мяне, мая маманька,  
За каго я хочу<sup>1</sup>.

Як аддавала да й прыказвала  
У гасцях не бываці.  
— А як прыбудзеш, маё дзіцятка,  
То й выганю з хаты.

Цярпела я год, цярпела я два,  
Трэці не сцярпела:  
Перакінулась зазуленькаю,  
У госці паляцела.

Лесам ляцела — голле ламала  
Белымі рукамі.

<sup>1</sup> Апошнія два радкі кожнай страфы паўтараюцца два разы.



Подем ляцела — поле крапіла  
Дробнымі слязамі.

Да й заляцела я да маманькі,  
На каліну села.  
— Ой, выйдзі, выйдзі, мая мамачка,  
Дочка прыляцела.

Старшы брацейка на падвор'ейку  
Ружжо заражае,  
Меншы брацейка на ганку стаіць,  
Страляць не давае.

— Ой, пазволь, пазволь, мая маманька,  
Ту зазулку ўбіці.  
— Гэтай зазульцы, як нашай дачцы,  
На чужыне жыці.

74

♩ = 65

Ця\_ чэ рэ\_ чань\_ка, ця\_ чэ быст\_ ра\_ я,

ско\_ чу\_ — пе\_ ра\_ ско\_ чу. Ой, ад\_ дай мя\_ не,

ма\_ я ма\_ мань\_ка, за ка\_ го я хо\_ чу.

Ой, ад\_ дай мя\_ не, ма\_ я ма\_ мань\_ка, за ка\_ го я хо\_ чу.

♩ = 70

Ця\_ че\_ рэ\_ чан(і)\_ка не\_ вя\_ лі\_ ча\_ н(і)\_ ка,  
 ско\_ чу — пе\_ ра\_ ско\_ чу.  
 Ой, ад\_ дай\_ мя\_ не, ма\_ я ма\_ ма\_ н(і)\_ ка,  
 за\_ ка\_ го\_ я, ско\_ чу (а).  
 Ой, ад\_ дай\_ мя\_ не, ма\_ я ма\_ ма\_ н(і)\_ ка,  
 за\_ ка\_ го\_ я ско\_ чу (а).

♩ = 78

Ця\_ че\_ рэ\_ чань\_ ка (й)не\_ вя\_ лі\_ ка\_ я,  
 я (й) не\_ пе\_ ра\_ ско\_ чу.

(й) Ад дай жа мя не, род на ма ту ля,  
за ка го я хо чу. (й) Ад дай жа мя не,  
род на ма ту ля, за ка го я хо чу.

Цячэ рэчанька невялічкая,  
Я й не пераскочу.  
— Аддай жа мяне, родна матуля,  
За каго я хочу<sup>1</sup>.

Як аддавала, да й прыказ дала  
У гасцях не бываці.  
— Бо як прыдзеш ты, родна дочанька,  
То й выжану з хаты.

Не пашла я год, не пашла другі,  
Трэці не сцярпела.  
Ператварылась шэрай зязюляй,  
Дадому ляцела.

Гаем ляцела — галлё ламала  
Белымі рукамі.  
Полем ляцела — поле крапіла  
Горкімі слязамі.

Прыляцела ў сад, сад зялёненькі,  
Села на каліне,  
Стала кукаваць, ўсё расказаваць,  
Як жыць на чужыне.

<sup>1</sup> Апошнія два радкі кожнай страфы паўтараюцца два разы.

А маці сядзіць у края стала,  
 Платок нашывае,  
 А малодшы брат стаіць у варот,  
 Ружжо заражае.

— Ой, пазволь жа, маць, пазволь, родная,  
 Ту зязюлю ўбіці.  
 Бо зязюля та ўсё расказвае,  
 Як ёй цяжка жыці.

— Не пазволю ж я, не пазволю, сын,  
 Ту зязюлю біці.  
 Бо зязюлі той, як дачцэ маёй,  
 Цяжка жыць на свеце.

77

$\text{♩} = 55$

Ця\_чэ рэ\_ча\_н(і)\_ка, ця\_чэ быст\_ра\_я,  
 ско\_чу\_пе\_ра\_ско\_чу.  
 Ад\_дай мя\_не, маць, што(й)рад\_вю\_се\_н(і)\_ка,  
 за\_ка\_го я хо\_чу. Ад\_дай мя\_не, маць,  
 што(й)рад\_ню\_се\_н(і)\_ка, за\_ка\_го я хо\_чу.

Цячэ рэчанька, цячэ быстрая,  
Скочу — пераскочу.  
Аддай мяне, маць, што й раднюсенька,  
За каго я хочу <sup>1</sup>.

Маці аддала, выгавар дала,  
За дзеда старога,  
Прыказала мне шанаваць яго  
Так, як маладога.

Шанавала год, шанавала два,  
Трэці не сцярпела.  
Ператварылась шэрай зязюляй,  
Да роду зляцела.

Прыляцела ў сад, сад зялёненькі,  
Стала кукаваці.  
Стала кукаваць, шчэ й прычытаваць,  
Што б пачула маці.

А маці сядзіць ды й у горніцы,  
Рушнік вышывае.  
А малодшы брат на парозе стаў,  
Ружжо заражае.



— А пазволь мне маць, маць раднюсенька,  
Зязюлю убіці.  
Яна кукуе, жалю задае,  
Цяжка ў свеце жыці.

— Не пазволю сын, сын раднюсенькі,  
Зязюлю забіці.  
Гэтай зязюлі, як нашай дачцэ,  
Гора на чужыне.

---

<sup>1</sup> Апошнія два радкі кожнай страфы паўтараюцца два разы.





Цячэ рэчанька, цячэ быстрая,  
А я пераскочу.  
Аддай мяне, маць, аддай, родная,  
За каго я хочу.

Ідзі, ідзі, доч, ідзі, родная,  
Госцем не бывайся.  
Ой, як будзе там табе горушка,  
Дамоў не вяртайся.

Жыла яна год, жыла яна два,  
Трэці не сцярпела.  
Скінулась яна шэрай зязюляй,  
К роду паляцела.

Полям ляцела — землю скрапляла  
Дробнымі слязамі.  
Лесам ляцела — голле ламала  
Чорнымі крыламі.

Прыляцела ў сад к сваёй мамачцы,  
Села на каліне.  
Ой, яна пяе, ды й прыказвае:  
— Гора на чужыне.

Яе родна маць сядзіць у вакна,  
Рушнік ушывае.  
Яе родны брат стаіць у вакна,  
Ружжо заражае.

— Пазволь, пазволь, маць, зязюлю страляць,  
Што ў нас на каліне.  
Ой, яна пяе, ды й прыказуе:  
— Гора на чужыне.

— Не пазволю, сын, зязюлі страляць,  
Што ў нас на каліне.  
Недзе наша доч так прыказуе:  
— Гора на чужыне.

Як выйду я за вуланьку,  
 Як выйду я за вуланьку  
 І гляну я ў канец сяла.  
 Ай, мой мілы з вайны едзіць,  
 Ён коніка ў руках вядзець.  
 Я коніка — за удзільку,  
 А мілага — за ручаньку.  
 Я коніка — ў стаеньку,  
 А мілага — ў свяцёлачку.  
 Я коніку — сена-[а]брок,  
 А міламу — віна-мёд.  
 Выйду я ў стаеньку,  
 Пагляджу я на коніка.  
 Аж мой конік не п'ець, не есць,  
 Па стаенцы пахажываець,  
 Праз вароцікі паглядываець.  
 Выйду я ў свяцёлачку,  
 Пагляджу я на мілага.  
 Аж мой мілы не п'ець, не есць,  
 Усё па свяцёлцы пахажываець,  
 Праз вакошачка паглядываець.  
 — Знаю, знаю, разумею,  
 Хочаш мяне пакінуці.  
 Хочаш мяне пакінуці,  
 У Русь на вайну паехаці.  
 Абярнуся я, молада,  
 Шэраю зязюленькай,  
 Дзеткі мае салаўямі.  
 Я палячу у шчыры бор,  
 Закукую жалабна,  
 Дзеткі мае жалчэй мяне.  
 — Служкі мае вярненькія,  
 Не ганіце вараных коні,  
 Паслухаем гэтых пташчак:  
 Шэрае зязюленькі

І дробненькіх салавейкаў.  
Не зязюлечка кукуець,  
Не салавейка шчабечыць,  
Мая жана па мне плачыць,  
Дзеткі мае жалчэй яе.

81

А я свайму міламу  
Шуткай слова змовіла,  
Шуткай слова змовіла,  
Жаніцца пазволіла.  
— Жанісь, жанісь, міленькі,  
Жанісь чарнабрывенькі!  
Бяры сабе лепшую,  
Лепшу, прыгажэйшую!  
А мой мілы веры даў,  
Жаніціся задумаў.  
Мыецца, румяніцца,  
К вянцу прыбіраецца.  
Стала думаць, гадаці,  
Чым мілага уегнаці?  
А ўегнаю мілага,  
Шаўковаю хустаю.  
Мой міл хусты не бярэць,  
Й жаной мяне не завець.  
Мыецца, румяніцца,  
К вянцу прыбіраецца.  
Стала думаць, гадаці,  
Чым мілага уегнаці?  
А ўегнаю мілага  
Залатым пярсцёначкам.  
Мой мілы персня не бярэць,  
Жаной мяне не завець.  
Мыецца, румяніцца,  
К вянцу прыбіраецца.  
Абярнуся, молада,  
Я шэрай зязюляю,  
А палячу, молада,

Я з тугі у лугі.  
 А сяду я, молада,  
 Пры бойкай дарозе,  
 Я пры бойкай дарозе,  
 У ракітавым кусціку.  
 Будзець мілы ехаці,  
 З другою жаніціся —  
 Страпянуся, молада,  
 У ракітавым кусціку.  
 Кусцічак разляжацца,  
 Конічак спужаецца.  
 Конічак спужаецца,  
 А міленькі зваліцца.  
 Мой міленькі зваліўся,  
 Ды да смертанькі забіўся.  
 Няхай міл не 'станецца,  
 Ні мне, ні таварышцы,  
 Няхай міл астанецца  
 Сырой зямлі-матушцы.

82

♩ = 146

Я ўчо\_ ра ўпі\_ ру бы\_ ла,  
 п'я\_ нень\_ ка да\_ моў пры\_ шла.  
 (і) Я ўчо\_ ра ўпі\_ ру бы\_ ла,  
 п'я\_ нень\_ ка да\_ моў пры\_ шла.



Я ўчора ў піру была,  
П'яленька дамоў прышла <sup>1</sup>.

П'яленька дамоў прышла,  
З міленькім паспорыла.

З міленькім паспорыла,  
Жаніцца пазволіла.

— Жанісь, жанісь, міленькі,  
Жанісь, чарнабрывенькі.

Бяры сабе лепшую,  
Сястру маю меншую.

Я ж думала, ў жарт прыняў,  
Ажны ён баяр сабраў.

Паехаў жаніціся  
На вараненькім кані.

Воран конь упудзіўся,  
Мой міленькі забіўся.

А няхай не [а]станецца,  
Ні мне, ні младшай сястрэ.

А няхай астанецца  
Сырой зямлі-матушцы.

## 83

Я ўчора ў піру была <sup>2</sup>,  
П'янюсенька ў двор прышла,  
З міленькім паспорыла,  
Жаніцца пазволіла.  
— Жанісь, жанісь, міленькі,  
Жанісь чарнабрывенькі.

---

<sup>1</sup> Кожная страфа паўтараецца два разы.

<sup>2</sup> Кожны радок паўтараецца два разы.

А бяры сабе лепшую,  
Сястру маю меншую.  
Сястра мая меншая  
Яна красівейшая.  
У сястры маёй меншыя  
Падушкі пуховыя.  
Я думала, молада,  
Міленькі за жарт прыняў,  
Ажно мой міленькі  
Ў суботу сватоў паслаў.  
А ўскінуся, молада,  
Шэраю зязюляю,  
Сяду-паду, молада,  
Ў арэхавым кусціку.  
Кусцічак зварухнецца,  
Конічак спужаецца.  
А ўдарыцца міленькі  
Аб сыру зямлю-матушку.  
Не астанешся, міленькі,  
Ні мне, ні сястрэ маёй,  
Ні мілай таварачцы.

# ЖОНКА-ПТУШКА — II

84

$\text{♩} = 84$

А ўсе лю\_ дзі дво\_ ру , йдуць,  
а ўсе лю\_ дзі дво\_ ру йдуць,  
я мо\_ ла\_ да, — га\_ ру\_ ша.

А ўсе людзі двору йдуць<sup>1</sup>,  
Я, молада, — гаруша.

Я, молада, — гаруша,  
Двору іці баюся.

Двору іці баюся  
Я свайго нялюбага.

Скінуся я, молада,  
Сераю зязюляю.

Палячу я, молада,  
К нялюбаму пад вакно.

Сяду я, паслухаю,  
Што нялюбый гаворыць.

Што нялюбый гаворыць  
Із дробнымі дзеткамі:

<sup>1</sup> Першы радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

— Цыцця, дзеткі, не плачце,  
Прыдзіць ваша мамачка.

Прыдзіць ваша мамачка  
Із чужога полічка.

Із чужога полічка,  
Із чужыя нівачкі.

Накорміць вас, напоіць  
І спацічкі паложыць.

Хвала табе, божачка,  
Што пачула словачка.

Што пачула словачка  
Я'д свайго нялюбага.

85

Умерана

А ўсе лю\_ дзі дво\_ ру йдуць.

я, мла\_ да, не ду\_ ма\_ ю.

Ай, лю\_ люш\_ кі, лю\_ люш\_ кі,

я, мла\_ да, не ду\_ ма\_ ю.

А ўсе людзі двору йдуць,  
Я, млада, не думаю,  
Ай, люлюшкі, люлюшкі,  
Я, млада, не думаю<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца з рэфрэнам «Ай, люлюшкі, люлюшкі».

Я, млада, не думаю,  
Я к свайму нялюбаму.

Я скінусь, я, молада,  
Сераю зязюляю.

Ай, сяду я, молада,  
Да я пад вакошачка.

Паслухаю, молада,  
Што мой нялюб гаворыць.

Што мой нялюб гаворыць,  
А з дзеткамі гамоніць:

— Не плацце-ка, дзетушкі,  
Не плацце-ка, любыя.

Не плацце-ка, любыя,  
Прыдзець ваша мамачка.

Прыдзець ваша мамачка  
Із чужыя нівачкі,

Яна вас накорміць, напоіць  
І спаечкі паложыць.

86

Музыкальна партитура на трьох лінійках. Темпозначення  $\text{♩} = 124$ . Лінійка 1: А ўсе лю\_ дзі дво\_ ру йдуць, Лінійка 2: а ўсе лю\_ дзі дво\_ ру йдуць. Лінійка 3: ад\_ на я не ду\_ ма\_ ю.

А ўсе людзі двору йдуць,  
А ўсе людзі двору йдуць,  
Адна я не думаю.

Адна я не думаю,  
Адна я не думаю,  
Я к свайму нялюбаму.

Я ўскінуся, молада,  
Я ўскінуся, молада,  
Сераю зязюляю,

Палячу я, молада,  
Палячу я, молада,  
Я к свайму нялюбаму.

Пагляджу я, молада,  
Пагляджу я, молада,  
Што нялюбы дзелаіць.

А мой жа нялюбенькі,  
А мой жа нялюбенькі,  
Дзіцятачку калыша.

— Баю, баю, дзетачка,  
Баю, баю, любачка,  
Няма тваёй мамачкі.

Няма тваёй родненькай,  
Няма тваёй родненькай,  
Із чужой работачкі.

Чэраз чужу нівачку,  
Чэраз чужу нівачку  
Пацярала сілачку.

Ходзячы па ночачкі,  
Ходзячы па ночачкі,  
Пацярала вочачкі.

— Хвалі цябе, божачка,  
Хвалі цябе, божачка,  
Што пачула словачка.



Што пачула словачка,  
Што пачула словачка  
Ад свайго нялюбага.

87

$\text{♩} = 100$

А ўсе лю\_дзі дво\_ ру йдуць,

а ўсе лю\_дзі дво\_ ру йдуць,

я, мла\_ да, не ду\_ ма\_ ю.

А ўсе людзі двору йдуць <sup>1</sup>,  
Я, молада, не думаю.

Я, молада, не думаю,  
Як свайму нялюбаму.

Як скінуся, молада,  
Сераю зязюляю,

Палячу я, молада,  
Як свайму нялюбаму.

Як сяду я, молада,  
На красны акеначка.

Пагляджу я, молада,  
Што нялюбы дзелаіць.

<sup>1</sup> Першы радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

А мой жа нялюбенькі  
Дзіцячку калышыць.

— Баю, баю, дзіятка,  
А дзе твая мамачка?

А твая да й мамачка  
На чужой на нівачцы.

На чужой на нівачцы  
Пакідаіць сілачку.

Чужая работачка  
Дабрала ўсе ручачкі.

— Слава табе, божачка,  
Што пачула словачка,

Што пачула словачка  
Ад свайго нялюбага.

## 88

А ўсе людзі двору йдуць,  
А я йшчэ не думаю,  
Ой, лёлюхны, лёлюхны,  
А я йшчэ не думаю<sup>1</sup>.

А я йшчэ не думаю  
А к свайму нялюбаму.

Скінуся я, малада,  
Сераю вязюляю.

Палячу я, малада,  
К свайму нялюбаму.

---

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца з рэфрэнам «Ой, лёлюхны, лёлюхны».

Свёкарка ў варот стаіць,  
Свякрова ў акно глядзіць.

І жураць-браняць,  
Мяне, маладу, пабіць вяляць.

— Бі, сынок, жану нагайкаю,  
Што б была хазяйкаю.

І бі жану дубінаю,  
Што б была гаспадыняю.

## МАЦІ-ПТУШКА

89

Як бы\_ ло ў мам\_кі да тры донь\_кі, да па\_

шли ж я\_ ны у бор па я\_ гад\_ кі.

Як было ў мамкі да тры донькі,  
Да пашлі ж яны у бор па ягадкі.

Адна донька й утапілася,  
Другую доньку звары з'елі.

Другую доньку звары з'елі,  
Трэцюю доньку татары ўкралі.

Ой, не так жаль тае, што ўтапілася,  
Ой, не так жаль тае, што звары з'елі.

Ой, не так жаль тае, што звары з'елі,  
Вельмі жаль тае, што татары ўкралі.

Ой, скінусь я да зязюлькаю,  
Да маленькаю, да рабенькаю.

Да маленькаю, да рабенькаю,  
Да палячу ж я к доньцы ў госці.

Да палячу ж я к доньцы ў госці,  
Да сяду, упаду ў зялёным саду.

Аж мая донька па саду ходзіць,  
На белых ручках дзіцятка носіць.

На белых ручках дзіцятка носіць,  
Дзіцятка носіць, мілага просіць:

— Ты ж мой міленькі, голуб сівенькі,  
Да пусці ж мяне к мамцы ў госці.

90

У канцы сяла жыла там удава,  
І было ў тае ўдавы тры дачкі.

Пайшлі ж яны у ягадкі,  
Ідуць да ідуць да пад цёмны лес.

А ў цёмным лесе да шуміць да гудзе,  
Сама больша кажа: «Рака раве».

Серадольша кажа: «Звяры гудуць»,  
Сама менша кажа: «Татары ідуць».

Сама большая й утапілася,  
Серадольшу звяры з'елі.

Саму меншу татары ўзялі,  
Узялі, узялі да ў свой край павялі.

Дачулася старэнькая маці,  
Стала па іх сільненька плакаці:

— Не так жаль мне тое, што ўтапілася,  
Не жаль мне тое, што звяры з'ели,

Не жаль мне тое, што звяры з'ели,  
А жаль мне тое, што татары ўзялі.

А скінуся я зязюлькаю,  
А палячу я ў татарскі сад.

І закую, і закую,  
Што б майму дзіцяці жалка не было.

Маё дзіцятка па садочку ходзіць,  
Татаранятка за ручку водзіць.

— Дай жа, дай жа мне бляшаных вядзёр,  
Пайду ў крыніцу па вадзіцу.

Татаранятка, маё дзіцятка,  
Дай жа ты мне востры ножык,

Я пакрою палаценца,  
Не так палаценца, як шчыра сэрца.



Як у полі пад дубровушкай,  
Як у полі пад дубровушкай,  
Як у полі пад зялёненькай.

Там касілі ды два брацеткі,  
Там касілі ды два родненькіх.  
Прыкасіліся к дуброваньцы.

Прыкасіліся к зялёненькай.  
— Ты скажы, скажы, дуброванька,  
Ты скажы, скажы, зялёная,

Пра майго брата пра роднага.  
А не скажаш — з каранем вырвем,  
Агнём, поланню выпалім.

— Я скажу, скажу, дуброванька,  
Я скажу, скажу, зялёная,  
Пра твайго брата пра роднага.

Твой жа брацец, ён забіты ляжыць,  
Белы ножанькі к дарожаньцы,  
Рацівым сэрцам к сырой зямлі,

Буйнай галавой у цёмны лясы.  
Прыляцелі тры зязюленькі,  
Прыляцелі тры шэранькіх.

Жонка села ў белых ножаньках,  
Сястра села на сярдзечушка,  
Мамка села ў буйнай галаве.

Жонка плачыць дзень да вечара,  
Сястра плачыць год до году,  
Мамка плачыць век до веку.

Жонка плачыць — раса пала,  
Сястра плачыць — ручайкі пашлі,  
Мамка плачыць — рэчка быстрая.

Сонца ўзойдзець — раса высахнець,  
Мароз станець — руччы вымерзнуць,  
Быстрой рэчцы змену нетуці.

## 92

Як на лужку на зялёненькім,  
Як на лужку на зялёненькім,

Там касіла да два брацеткі,  
Там касіла да два родненькіх.

Прыкасілісь ка дубровушкі,  
Прыкасілісь ка зялёненькай:

— А скажы, скажы, дубровушка,  
А скажы, скажы, зялёная,

Пра нашага братца роднага,  
Пра нашага братца роднага.

А не скажаш, дык касой скашу,  
А не скажаш, дык касой скашу.

Сахой-бараной павыраю,  
Сахой-бараной павыраю,

Агнём-поланей павыпалю,  
Агнём-поланей павыпалю.

— Ой, скажу, скажу, дубровушка,  
Ой, скажу, скажу, зялёная,

Пра вашага братца роднага,  
Пра вашага братца роднага:

А ваш брацетка забіт ляжыць,  
А ваш брацетка забіт ляжыць.

Бодрым ножкам ка дарожанькі,  
Бодрым ножкам ка дарожанькі.

Раціво серца ка сырой зямлі,  
Раціво серца ка сырой зямлі.

Прыляцела да тры пташачкі,  
Прыляцела да тры шэранькіх.

Адна села к буйной галаве,  
Адна села к буйной галаве.

Другая села к раціву сэрцу,  
Другая села к раціву сэрцу.

Трэця села к бодрым ножанькам  
Трэця села к бодрым ножанькам.

Сястра села к буйной галаве,  
Сястра села к буйной галаве.

Мамка села к раціву сэрцу,  
Мамка села к раціву сэрцу.

Жонка села к бодрым ножанькам,  
Жонка села к бодрым ножанькам.

Сястра плачыць, як руччы льюцца,  
Сястра плачыць, як руччы льюцца.

Мамка плачыць быстрай рэчанькай,  
Мамка плачыць быстрай рэчанькай.

Жонка плачыць — дробны дожджык ідзець,  
Жонка плачыць — дробны дожджык ідзець.

Скажы, клён, чы ты не дзераўца,  
 А мой брацец чы не моладзец?  
 Гдзе мой брацец, гдзе мой моладзец?  
 Пашла ж яна да к суседушкам:  
 — Вы суседкі, вы суседушкі,  
 Чы не відзелі майго брата,  
 Чы не чулі аб маём родным?  
 Адзін кажыць: «Я не відзеў»;  
 Другі кажыць: «Я не слышаў»;  
 Трэці кажыць: «Я там бываў  
 І твайго брата відаў».  
 Забіт ён, забіт пры дарожаньцы,  
 Забіт пры шырокай,  
 Буйнай галавой у шчыры бор,  
 Скорымі ножкамі к дарожцы.  
 На ім упалі да тры ворагі:  
 Адзін жа паў на буйнай галаве,  
 Другі на рацівым сэрцы,  
 Трэці на скорых ножках.  
 Первы недруг — то шэры ваўчок,  
 Другі недруг — палавы мядзведзь,  
 Трэці недруг — чорны воран.  
 Ваўчок кажыць: «Я сэрца выдзеру»;  
 Мядзведзь кажыць: «Я кроў высмакчу»;  
 Воран кажыць: «Я косці разнясу».  
 Прыляцелі тры зязюлькі  
 Да тры шэрыя:  
 Адна села на буйнай галаве,  
 Другая пала на рацівым сэрцы,  
 Трэцяя на скорых ножках.  
 Матка плачыць, як рака льецца,  
 Дачка плачыць, як ручэй цячэць,  
 Жонка плачыць, як раса падзець.  
 Матка плачыць век да веку,  
 Дачка плачыць год да году,  
 Жонка плачыць ад дня да дня.

А ці не пыл у полі запыляецца <sup>1</sup>,  
 А ці не туман у моры занімаецца?  
 А ляцяць, ляцяць гусі шэрыя,  
 Гусі шэрыя, лебедзі белыя,  
 А за імі ляціць воран чорны.  
 Гусі шэрыя напужаліся,  
 У цёмныя лясы пахаваліся.  
 — Вы не бойцеся, гусі шэрыя,  
 Я й не біць лячу, распрасіць хачу,  
 Ці не відзелі варанога каня,  
 Варанога каня, белага малайца.  
 — Вараны кося на стайні стаіць,  
 Белы моладзец убіты ляжыць.  
 Яго ножанькі — пры дарожанькі,  
 Яго ручанькі — на тры штучанькі,  
 Скрозь яго рэбрачкі трава парасла,  
 Скрозь яго галованьку змяя прапаўзла,  
 Скрозь яго горланька вада працякла.  
 Ай прыляцелі да тры ластаўкі:  
 Першая пала ў белых ножаньках,  
 Другая пала ў галованьцы,  
 Трэцяя пала проціў сэрданька.  
 Што ў белых ножаньках — то жана яго,  
 Што ў галованьцы — то сястра яго,  
 Што проціў сэрданька — то маці яго.  
 Дзе маці плача, там рэкі цякуць,  
 Дзе сястра плача, там ручаі бягуць,  
 Дзе жана плача, там ракі няма.  
 Ай, маці плача, ай, век па веку,  
 Ай, сястра плача, ай, год па году,  
 Ай, жана плача, ай, зрання да абеду.  
 А па абеду ў зялён сад пайшла,  
 [У зялён сад пайшла], другога знайшла.

<sup>1</sup> Кожны радок паўтараецца два разы.

$\text{♩} = 78$

Ой, са кол, са кол,  
 вы со ка ля таў,  
 ой, вы со ка ля таў,  
 ой, што ж ты ві даў?

— Ой, сакол, сакол, висока лятаў,  
 Ой, висока лятаў, ой, што ж ты відаў?

— Ой, відаў, відаў зялёна жыта,  
 А у тым жыце казака ўбіта [га].

Убіта[га], ўбіта [га] — не схаронена[га].  
 Ай, парасла трава скрозь раберачка.

Парасла трава скрозь раберачка,  
 Ой, абкіпела кроў кругом сэрданька.

Ой, прыяцела да тры пташачкі,  
 Ой, тры пташачкі — родны сеструшкі.

Адна пташачка села ў ножанькі,  
 Друга пташачка — у галованькі.

Друга пташачка — у галованькі,  
 Ай, трэця пташачка — каля сэрданька



Ой, у ножачках — то сястра яго,  
У галованькі — то мамка яго.

У галованькі — то мамка яго,  
Ой, каля сэрдацька — жана малада.

Дзе мамка плача, там рэчка цячэ,  
Ай, дзе сястра плача, там Дунай цячэ.

Дзе сястра плача, там Дунай цячэ,  
Ой, жана малада, там суха зямля.

Суха зямля пакалолася,  
Ох, малада жана павянчалася.

## 96

Гусі серыя,  
А лебедзі белыя,  
Чы не чулі, чы не бачылі  
Яснага сакала?  
Ляціць ясён сакол  
Да ўжо падбіты,  
Ляжыць, ляжыць удалы малойчык  
Да ўжо забіты.  
Ляжаць яго ножанькі  
На тры дарожанькі,  
Ляжаць яго ручанькі  
На тры штучанькі.  
Прылятае да яго  
Вох, тры ластушкі.  
Первая ластушка —  
Родная матушка,  
А другая ластушка —  
Родная сястрыца,  
А трэця ластушка —  
Ведзьма да жонка.

Плакала матушка  
Ад веку да веку,  
Плакала сястрыца  
Ад году да году,  
Плакала ведзьма да жонка  
З світу да абеду.  
Па абедзе пашла ў садок  
Да звіла вянок,  
А звіўшы вянок,  
Да пашла ў танок.

## 97

Ох, вы горы мае, горы высокія,  
Высокія задунайскія!  
Што на вас, на гарах, што нішо не ўраджуе,  
Толькі ўраджуе ўсяго част да ракітавый куст.  
Як пад тым пад кустом сізы арол сядзіць,  
Ён чорнага ворана у кагцях дзяржыць.  
Ён не б'ець, не дзярэць, ён толькі распрашуе:  
— Ох, і дзе, воран, лятаў, дзе палётаваў,  
Ох, і што, воран, відаў?  
— Лятаў жа я па сіяму мору, па чыстаму полю,  
Відаў дзіву дзіўную, чуду чудную:  
Ляжыць пад кустом цела белае,  
Ніхто к тому целу не прыступіцца.  
Прыступіліся к целу тры ластушкі:  
Первая ластушка, то яго матушка,  
А другая ластушка, то яго сёструшка,  
А трэцяя ластушка, то яго жонушка.  
А дзе матушка плача, там рака цячэ,  
А дзе сёструшка — там калодзезі,  
А дзе жонка плача, там расы няма.  
Да матушка плача да век да веку,  
А сястра плача да год да году,  
А жана плача дзень да абедзейка.

Стаяла бяроза пры зацішку,  
 Ніхто да той бярозы не заедзіць,  
 Толькі зайшоў, заехаў бел моладзец.  
 Папрасіўся у бярозы ноч начаваць:  
 — Пусці мяне, бяроза, ноч пераначаваць!  
 Да з вечара бяроза ціха стаіць,  
 А з паўночы бяроза зашумела,  
 Залатое лісціка зашумела,  
 Залатое лісціка яе зазвінела:  
 — Пара, пара молайцу ўставаць,  
 Белай бярозе за начлег дзенькаваць.  
 — Да выспаўся у бярозы на карані,  
 Як у роднай матулькі на калені.  
 Да выспаўся у бярозы на вярхушцы,  
 Як у роднай мамкі на падушцы.  
 Да выспаўся у бярозы на лісточку,  
 Як у роднай мамкі ў жываточку.  
 Да выспаўся у бярозы на сучочку,  
 Як у роднай мамкі на ручачках.  
 У чыстым полі пад белай бярозай,  
 Там моладзец краватаньку мосціць.  
 Мосціць, мосціць, пасцеленьку сцеліць,  
 Сцеліць, сцеліць, ён спаткі кладзецца.  
 Як усталі ды буйныя ветры,  
 Зламлі ў бярозы вярхушку,  
 Забілі молайца ў краваці,  
 Ды некаму па ім кукаваці.  
 Прыляцелі тры зязюлі з бору:  
 Адна села ў молайца ў галоўцы,  
 А другая — на шчыранькім сэрцу,  
 А трэцяя — у беленькіх ножках.  
 Што ў галоўцы — то матуля яго,  
 Што на сэрцы яго — то жонушка яго,  
 Што у ножках — то сястра яго.  
 Жонка плачыць ад году да году,  
 Сястра плачыць паабеддзе,  
 Мамка плачыць ад веку да веку.

Стаяла бяроза пры дарозе,  
А ніхто к бярозе не заходзе.

Як зайшоў, як заехаў бел-малойчык,  
Папрасіўся у бярозы начаваці.

— А начуй, бел-малойчык, і не баўся,  
Будзе на цябе родны татка сварыціся.

— Узбудзі, бел-бяроза, заўтра рана,  
Узбудзі, бел-кудрава, заўтра рана.

Зашумела бел-бяроза сы вячора,  
Зашумела бел-кудрава сы вячора:

— Уставай, бел-малойчык, ды паязджай,  
Уставай, бел-кудравы, ды паязджай.

— Яшчэ рана, бел-бяроза кудравая.  
Зашумела бяроза са паўночы:

— Уставай, бел-малойчык, ды паязджай,  
Уставай, бел-кудравы, ды паязджай.

— Яшчэ рана, бел-бяроза кудравая.  
Яшчэ рана, бел-бяроза кудравая.

Зашумела бел-бяроза як чуць дзянёк,  
Зашумела кудравая як чуць дзянёк:

— Уставай, бел-малойчык, ды паязджай,  
— Уставай, бел-малойчык, ды паязджай,

Ад'ехаўся бел-малойчык паўдарогі,  
А забыўся бярозе дзенькаваці.

— Я вярнуся бел-бярозе падзенькую:  
— А дзенькую, бел-бяроза, за начлег твой.

Начаваў я ў бярозы на лісточку,  
Як у роднай мамкі ў жываточку.

Начаваў я ў бярозы на карэнні,  
Як у роднай мамкі на каленях.

У чыстым полі пад белай бярозкай  
 Белы маладзец сачывачку косіць.  
 Пакасiўшы, краватачку сцеліць,  
 А паслаўшы, спатачкі кладзецца.  
 Як насталі буйныя ветры  
 І забілі малайца ў караватцы.  
 Некаму па ім кукаваці,  
 А й некаму па ім шчабятці!  
 Прыляцелі тры зязюлькі з бору,  
 Прыляцела тры шэранькіх з бору,  
 Яны сталі па ім кукаваці,  
 Яны сталі па ім шчабятці.  
 Адна села ў малайца ў галоўцы,  
 Другая — у малайца на сэрцу,  
 А трэцяя — у белых ножках яго.  
 А як сталі па ім кукаваці,  
 А як сталі па ім шчабятці,  
 Як родныя маткі па дзіцяці.  
 Што ў галоўцы — то яго мамулька,  
 Што на сэрцу — то яго жанухна,  
 Што у ножках — то яго сястрыца.  
 Мамка плачыць ад веку да веку,  
 Сястра плачыць ад году да году,  
 Жана плачыць ад абеду да абеду.  
 Паабедаўшы пашла у садочык,  
 Звіла сабе на галоўку вяночык.

Як у полі пад белай бярозай,  
 Там малайчык краватку мосціць,  
 Намасціўшы, стаў пасцельку слаці,  
 А паслаўшы, стаў богу маліцца,  
 Памаліўшысь, стаў спаці лажыцца.  
 А ўзняліся буйныя вятрочкі,  
 А сарвалі ў бярозкі вяршочкі,  
 Ах, убілі малайца ў пасцелі.

Ах, некаму па молайцу плацаць!  
 Закукавала шэра зязюля ў барочку,  
 А зачула родна маманька ў дамочку.  
 Ажно яе цела абмярцвела,  
 Падламіліся ножанькі у яе,  
 Затрасліся белы ручанькі яе.  
 Прыляцела шэрай пташачкай к яму,  
 А сазвала перапёлачак к яму,  
 Стала плацаць у галованьках яго.  
 Жана мілая проціў сэрдзечка яго.  
 Маці плачыць з веку да веку,  
 Сястрыца плачыць з году да году,  
 Жана плачыць з рання да вечара,  
 А вечарам на вулку выхадзіла,  
 Дружка мілага за ручку вадзіла.

102

Andante

А ў са\_ доч\_ ку, у са\_ доч\_ ку  
 ста\_ іць студ\_ ня кле\_ на\_ ва\_ я,  
 а ў ёй ва\_ да ха\_ под\_ на\_ я

А ў садочку, у садочку  
 Стаіць студня кленавая,  
 А ў ёй вада халодная.

Тонкая ліпка, высокая,  
 На ёй лісце шырокае,  
 Вярхом неба даставала,



Лісцём землю прыкрывала.  
Пад таею ліпанькаю  
Стаіць ложка маляваны.

На том ложку казак ляжыць  
Пасечаны, парубаны,  
На тры часці падзелены.

Прыляцела тры зязюлькі,  
А ўсе яны тры сівенькі.  
Селі, ўпалі, закавалі.

Селі, ўпалі, закавалі,  
Селі, ўпалі, закавалі,  
Так сардэчна заплакалі.

Адна села край галоўкі,  
А друга села край сэрданька,  
А трэця села ў канцы ножак.

Край галоўкі — то матуля,  
А край сэрданька — то мілая,  
У канцы ножак — то сястронка.

Плача міла да нядзелі,  
А плача сястра аж да року,  
А маці аж да веку.

— Чаго міла, чаго плачаш,  
Чы я табе не пакінуў,  
[Чы я табе не пакінуў?]

Пакінуў табе пару коні вараненькіх,  
Пару валоў сівуленькіх  
І два сынкі маладзенькіх.

— Што мне, мілы, па тых канях,  
Няма каму паязджаці,  
А што жа мне па тых валах,

Няма каму закладаці,  
А што жа мне па тых сынках,  
Няма каму наўчаці.

♩ = 132

А ў чыс\_ты\_м(ы)по\_лі пад бе\_лай бя\_ро\_зай,

ў чыс\_ты\_м(ы)по\_лі пад бе\_лай бя\_ро\_зай.

А ў чыстым полі пад белай бярозай,  
 Ў чыстым полі пад белай бярозай,

Там маладзец атаваньку косіць,  
 Там маладзец атаваньку косіць.

Косіць, косіць, краватаньку мосціць,  
 Косіць, косіць, краватаньку мосціць.

Як ўзняліся ды буйныя ветры,  
 Як пачаліся ды дробныя дожджы,

Сарвала з бярозы макушку,  
 А убіла молайца ў падушку.

А некаму ж па ім кукаваці,  
 А некаму ж па ім ташнаваці.

Прыляцелі тры зязюлькі з бору,  
 Як родная сямеечка з дому.

Яны ж сталі па ім кукаваці,  
 Яны ж сталі па ім ташнаваці.

Адна села у буйнай галоўкі,  
 Другая села ля рацівага сэрца.

Другая села ля рацівага сэрца,  
 Трэцяя села ў скорынькіх ножках.

Мамка плачыць ад веку да веку,  
Сястра плачыць ад году да году.

Сястра плачыць год да году,  
А жонка ж плачыць ад 'беда да 'беда.

Мамка ж плачыць — раку разліваіць,  
Сястра плачыць — раса выступаіць,

Сястра плачыць — раса выступаіць,  
Жонка плачыць — расу высушаіць.

104



Ў кан\_цы грэ\_б(ы)\_лі, ў кан\_цы грэб\_лі ста\_ яш\_ь вер\_ бы,  
у\_ се вер\_ бы за\_ шу\_ ме\_ лі.

Ў канцы грэблі,  
Ў канцы грэблі стаяць вербы,  
Усе вербы зашумелі.

Усе вербы,  
Усе вербы зашумелі.  
Адна вярба не шумела.

Адна вярба,  
Адна вярба не шумела.  
Пад сабою госця мела.

Госця мела,  
Госця мела жаўнерыка,  
Ляжыць жаўнер пад вярбою.

Ляжыць жаўнер,  
Ляжыць жаўнер пад вярбою  
На купінку галавою.

На купінку,  
На купінку галавою,  
Прыляцелі тры пташачкі.

Прыляцелі,  
Прыляцелі тры пташачкі  
Чорненькія, як галачкі.

Чорненькія,  
Чорненькія, як галачкі.  
Перва села у галоўках.

Перва села,  
Перва села ў галоўках,  
Друга села ў белых ножках.

Друга села,  
Друга села ў белых ножках,  
Трэцяя села ў шчырым сэрцы.

Што ў галоўках,  
Што ў галоўках — сястра яго,  
У белых ножках — жона яго.

У белых ножках,  
У белых ножках — жона яго,  
У шчырым сэрцы — мамка яго.

Мамка плача,  
Мамка плача век ад веку,  
Сястра плача год ад году.

Сястра плача,  
Сястра плача год ад году,  
Жана плача да 'беддзейка.

Жана плача,  
Жана плача да 'беддзейка,  
А па абедзе — госць прыедзе.

А па абедзе,  
А па абедзе — госць прыедзе,  
Дык я сяду ды й паеду.

105



Е\_ хаў ма\_ ла\_ дзец а\_ дзін па да  
ро\_ зе, е\_ хаў ма\_ ла\_ дзец а\_ дзін па да ро\_ зе

Ехаў маладзец адзін па дарозе,  
Ехаў маладзец адзін па дарозе.

А ў малайца таварышаў нету,—  
Толькі ў малайца конік вараненькі,

Ля боку бяжыць ды бойкінькі хорцік.  
Абняла малайца ды цёмная ночка.

Стаў маладзец а думаць-гадаці.  
Дзе малайцу ночку начаваці?

— Значую пад зялёным дубам.  
Усхвацілась і хвіля і бура.

Зламіла а дубу вярхушку,  
Прабіла малайцу макушку.

Ні пава па полю лятала,—  
Малайцова маці сыночка шукала,  
Сыночка шукала, поле праклінала:

— Багдай ты, поле, запрапала,  
Як майго сыночка не стала.

ТРЫ ПТУШАЧКІ ЛЯ ЗАБІТАГА МАЛОЙЧЫКА — II

106

$\text{♩} = 132$

(i) Да (й) па\_ мёр, па\_ мёр бел  
 ма\_ лой\_ чык, (а) ой, па\_ мёр,  
 па\_ мёр бел ма\_ лой\_ чык.

(I) да й памёр, памёр бел малойчык,  
 Ой, памёр, памёр бел малойчык,

Ох, на чужой жа старонцы  
 І да ў вялікай сямейцы.

Да некаму па ім плакаці.  
 Да прыляцела тры ластаўкі.

Первая села у галовачках,  
 І первая села ў галовачках.

Другая села на грудачках,  
 І другая села ж на грудачках.

Трэцяя ж села у ножачках,  
 Трэцяя ж села й у ножачках.

Што ў галовачках — то ж маці яго,  
 Што ў галовачках — то ж маці яго.



Што на грудачках — сястра яго,  
Што на грудачках — сястра яго.

Што ў ножачках — жана яго,  
Што ў ножачках — жана яго.

Дзе ж маці плача — там рэчачка,  
Дзе ж маці плача — там рэчачка.

Дзе сястра плача — там лужынка,  
Дзе сястра плача — там лужынка.

Дзе жана плача — там суханька,  
Дзе жана плача — там суханька.

## 107

Пад лесам, лесам пад цёмненькім,  
Пад тым гаёчкам зялёненькім.

Там бел-малойчык убіт ляжыць,  
Ой, убіт ляжыць, няжыў будзіць.

Прыляцела тры зязюлькі,  
Прыляцела тры шэранькіх.

Первая ляцела — ў галоўках села,  
Другая ляцела — у ножачках села,

Трэцяя ляцела — проціў сэрца села.  
Што ў галоўках — то матулька,

Што проціў сэрца — то сястрыца,  
Што у ножачках — то жанушка.

Матулька плачыць век да веку,  
Сястрыца плачыць год да году,

А жанушка плачыць да абедзейка,  
А паабедаўшы, у садок пайшла.

У садок пайшла, вянок звіла,  
Звіўшы вянок, пакаціла.

На вуліцу пайшла — трох спалюбіла.  
Адзін любіць — саян купіць,

Другі любіць — кабат купіць,  
А трэці любіць — канчук купіць,

А трэці любіць — канчук купіць,  
Канчук купіць — шкуру злупіць.

— Гэта табе, жонушка, саянікі,  
Атласовыя кабацікі.

108

The musical score is written on two staves in a 2/4 time signature with a tempo marking of ♩=120. The melody is in a minor key. The first staff contains the notes for the first line of the lyrics, and the second staff contains the notes for the second line. There are some performance markings, including a triplet of eighth notes in the first staff and a fermata over the final note of the second staff.

Па мёр, па мёр(ы) бел ма лой чык,  
ды не ка (а) му пла каць да (ём).

Памёр, памёр бел малойчык,  
Ды некаму плакаць па ём.  
Прыляцелі тры пташачкі<sup>1</sup>.  
Адна пала ў галовачках,  
А другая — на грудачках,  
А трэцяя — у ножачках.  
У галоўках — то мамачка,  
На грудачках — то сястрыца,  
А ў ножачках — то жоначка.  
Мамка плача — рэчка стала,  
Сястра плача — палужжайка,

<sup>1</sup> Далей кожны радок паўтараецца два разы.

Жана плача — сухусенька.  
 Жана плача рыдаючы,  
 У мужа праўды пытаючы:  
 — Скажы, скажы, мой міленькі,  
 Ці жаніцца, ці журыцца?  
 — Не журыся, да жаніся,  
 З дробных дзетак не глуміся.

109

$\text{♩} = 87$

А што ў Кі\_ е\_ ве і ў Чар\_ ні\_ га\_ ве,

ой, ра\_ на, ра\_ на, і ў Чар\_ ні\_ га\_ ве.

А што ў Кіеве і ў Чарнігаве,  
 Ой, рана, рана, і ў Чарнігаве<sup>1</sup>.  
 Там ляжыць цела, як пабел бела.  
 Ой, ніхто к целу не прыступіцца.  
 Прыступілася маць прачыстая.  
 Прыляцела к яму тры ластушачкі,  
 Тры ластушачкі-шчабятучкі.  
 Ой, адна села і ў галовачках,  
 Другая села проці сердзечка,  
 Трэція села ў белых ножачках.  
 У галовачках — то мамка яго,  
 Прoci сердечка — то сястра яго,  
 У белых ножачках — то жана яго.  
 Ой, мамка плача, як рэчка льецца,  
 Ой, жана плача, як раса стаіць.  
 Як раса спадзе, у жонкі жаласць прападзе.

<sup>1</sup> Другая палавіна кожнага радка паўтараецца з рэфрэнам «Ой, рана, рана».

## 110

$\text{♩} = 120$

(я) На Ту ра ве, на  
му ра ве да ля жьць пе  
да, я\_к(ы) дэе н(і), бе да.

## 111

$\text{♩} = 62$

Ой ты, го ра, го руш ка, да  
эй, эй, го руш ка,  
што ж ты мне спа ра дзі ла,  
што ж ты мне спа ра дзі ла?

Ой ты, гора, горушка,  
Да эй, эй, горушка,  
Што ж ты мне спарадзіла <sup>1</sup>.

Ляжыць цела бітае,  
Да эй, эй, бітае  
Пад ракітавым кустом.

Ніхто к таму целушку,  
Да эй, не прыхіліцца,  
Ніхто не прыхіліцца.

Прыляцелі да яго,  
Да эй, эй, да яго  
Усе тры ластушкі яго.

А первая ластушка,  
Да эй, эй, ластушка —  
Яго родна матушка.

А другая ластушка,  
Да эй, эй, ластушка —  
Яго родна сяструшка.

А трэцяя ластушка,  
Да эй, эй, ластушка —  
Яго міла жонушка.

Як матушка плакала,  
Да эй, эй, плакала —  
Глыбокі калодзісь стаў.

Як сёструшка плакала,  
Да эй, эй, плакала —  
Быстра рэчка пацякла.

Як жонушка плакала,  
Да эй, эй, плакала —  
Туман, роса апала.

---

<sup>1</sup> Трэці радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

Туман, роса апала,  
Да эй, эй, апала —  
Міла гуляці пашла.

Міла гуляці пашла,  
Да эй, эй, ды пашла,  
Сабе другога нашла.

## 112

Ля крынічанькі, ля глыбокія <sup>1</sup>  
Ой, лі, ой, люлі, ля глыбокія.

Ляжыць целечка, цела белае,  
Ой, лі, ой, люлі, цела белае.

Ніхто к целечку не прыступіцца,  
Ой, лі, ой, люлі, не прыступіцца.

Прыступілі тры ластавачкі,  
Ой, лі, ой, люлі, тры ластавачкі.

Тры ластавачкі, тры лябёдачкі,  
Ой, лі, ой, люлі, тры лябёдачкі.

Перва села ў яго галовачках,  
Ой, лі, ой, люлі, у яго галовачках.

Другая села пасярод серца,  
Ой, лі, ой, люлі, пасярод серца.

Трэцяя села каля ножачак,  
Ой, лі, ой, люлі, каля ножачак.

— Што ў галовачках, то матка мая,  
Ой, лі, ой, люлі, то матка мая.

---

<sup>1</sup> Першы радок кожнай страфы паўтараецца два разы.



Пасярод серца, то сястра мая,  
Ой, лі, ой, люлі, то сястра мая.

Каля ножачак, то жана мая,  
Ой, лі, ой, люлі, то жана мая.

Дзе матка плача, там рака льецца,  
Ой, лі, ой, люлі, там рака льецца.

Дзе сястра плача, там крынічанька,  
Ой, лі, ой, люлі, там крынічанька.

Дзе жана плача, там расы няма,  
Ой, лі, ой, люлі, там расы няма.

113

$\text{♩} = 90$

А па- мёр, па- мёр ма- ла- ды ка- зак,  
ой, ля- лё й ра- на, ма- ла- ды ка- зак.

А памёр, памёр малады казак,  
Ой, лялё й рана, малады казак <sup>1</sup>.  
А ніхто ж к яму не прыступіцца.  
А прыляцела а тры ластаўкі.  
Ой, адна села на шчырым сэрцы.  
Другая села ў галовачках.  
Трэцяя села ў белых ножачках.  
Што ў галовачках — то жана яго.  
На шчырым сэрцы — то мамка яго.

<sup>1</sup> Другая палавіна кожнага радка паўтараецца з рэфрэнам «Ой, лялё й рана».

У белых ножаньках — то сястра яго.  
 Дзе мамка плача — там рэкі цякуць.  
 Дзе сястра плача — там ручаёчкі.  
 Дзе жана плача — там сухусенька.

114

$\text{♩} = 66$

Ой, на га\_ ры, ой, на га\_ ры цэр\_

каў ста\_ іць Пад цэр\_ каў\_ ю,

пад цэр\_ каў\_ ю ка\_ зак ля\_ жыць

115

$\text{♩} = 66$

Ля ка\_ ло\_ дзе\_ жа, ля\_ сцю\_

дзе\_ на\_ га, ай, лё\_

лі, лё\_ лі, ля сцю\_ дзе\_ на\_ га

Ля калодзежа, ля сцюдзёнага,  
 Ай, лёлі, лёлі, ля сцюдзёнага <sup>1</sup>.  
 Ай, ляжыць цела, як папера бела,  
 Ніхто к целічку ні прыступіцца.  
 Прыступіліся ды тры ластаўкі,  
 Ды тры ластаўкі, тры касатыя.  
 Ах, адна села ў галовачках,  
 Другая села проця сердзічка,  
 Трэцяя села ў белых ножачках.  
 Што ў галовачках — дык то маць яго,  
 Проця сердзічка — то сястра яго,  
 У белых ножачках — то жана яго.  
 А йдзе маць плачыць — там рака цячэць,  
 Дзе сястра плачыць — там ручай бяжыць,  
 Дзе жана плачыць — там расы нету.  
 Прыняслі цела ды й да цэркаўкі,—  
 Сама цэркаўка расчынілася,  
 Самі званы зазваніліся,  
 Самі свечачкі запаліліся,  
 Самі кніжачкі зачыталіся,  
 Самі папы дагадаліся,  
 Само целічка схаранілася.

## 116

Каліна,  
 Ой, памёр, памёр молад-малойчык,  
 Каліна! <sup>2</sup>  
 А некаму паплакаці.  
 Ай, прыляцелі ды тры пташачкі.  
 Адна пташачка села ў галоўках.  
 Другая пташачка — на грудачках.  
 Трэцяя пташачка — у ножачках,  
 У галовачках — родна мамачка,

<sup>1</sup> Другая палавіна кожнага радка паўтараецца з рэфрэнам «Ай, лёлі, лёлі».

<sup>2</sup> Рэфрэн «Каліна» паўтараецца ў пачатку і ў канцы кожнага радка.

А на грудачках — сястрыца.  
 А ў ножачках — мілая жана.  
 Дый сталі ж яны там плакаці.  
 Дзе мамачка — там рэчачка.  
 Дзе сястрыца — там крыніца.  
 Дзе мілая жана — расіцы няма.

117

$\text{♩} = 166$

Музыкальная партытура для песні «Каліна». Складзена ў двайным трыллі, з ключом на два басы і двайным алтавым пераключэннем. Тэмпа і метр пазначаны як  $\text{♩} = 166$ . Партытура складаецца з двух ліній. Сярод нот сустракаюцца доўгія ноты і групы нот, аб'яднаныя аркашчыкамі. Лірычныя тэксты падзяваныя пад ноты.

Ка\_ лі\_ на, а ў лу\_ зе, ў лу\_ зе  
 ля\_ жыць ма\_ ла\_ дзец, ка\_ лі\_ на.

Каліна,  
 А ў лузе, ў лузе ляжыць маладзец,  
 Каліна! <sup>1</sup>  
 А ў лузе, ў лузе ляжыць маладзец.  
 Ён сечан, рубан, хораща прыбран.  
 Прыляцелі тры зязюлечкі.  
 Адна ўпала на галовачку.  
 Другая ўпала на ножачкі.  
 Трэцяя ўпала на сэрданька.  
 Што на галоўцы — мамачка яго.  
 Што на ножачках — сястрыца яго.  
 Што на сэрданьку — мілая яго.  
 Мамка плача — рэчачкі бягуць.  
 Сястра плача — ручайкі ідуць.  
 Мілая плача — замуж хоча.

<sup>1</sup> Рэфрэн «Каліна» паўтараецца ў пачатку і ў канцы кожнага радка.

## 118

Ўчыс\_ тым по\_ лі а пад я\_ лі\_ най,

Ўчыс\_ тым по\_ лі а пад я\_ лі\_ най.

## 119

Andante

Ўчыс\_ тым по\_ лі пад ві\_ цннь\_ ка\_ ю,

ад, мой бо\_ жа, пад ві\_ цннь\_ ка\_ ю.

## 120

Ляцела страла да і ўдоўж сяла,  
 Ох, і я лелю, да і ўдоўж сяла!<sup>1</sup>  
 Убіла страла добрага молайца  
 Па добраму молайцу некаму плакаці.  
 Мамка старэнькая, сястра маленькая.  
 Жана малада, выша горада.  
 Дзе мамка плача, там рэкі цякуць.

<sup>1</sup> Другая палавіна кожнага радка паўтараецца з рэфрэнам «Ох, і я лелю».

Дзе сястрычанька — там крынічанька.  
Дзе жана плача, там расы няма.  
Мамка плача век да веку.  
А сястра плача год да году.  
А жана плача да абеданька.  
А паабедаўшы, да звіла вянок.  
Звіла вянок да й пашла ў танок.  
А ў танку трох палюбіла, усіх надарыла.  
Аднаму дала шаўковы платок.  
Другому дала залаты персцяг.  
А за трэцяга да й сама пашла.



121

Стрыкуча крапіва балотная,  
Журліва свякрова нягодная.

Біла нявесту як дзень, дак ноч,  
Гнала нявесту з двара далоў:

— Ідзі, нявеста, у чыста поле,  
Скінься, нявеста, рабінай.

Ванечка-сыночык з вайны ідзець,  
Прышоўшы ва двор, дзіва кажыць:

— Ах, маць мая радзімая,  
Весь свет праехаў, дзіва не бачыў.

На сваём полі дзіва ўбачыў:  
Стаіць рабіна кудравая.

Без ветру шатаецца,  
Без вецця схілілася.

Без дожджу макрусенька,  
Без сонца краснюсенька.

— Ідзі, Ванечка, у нову клець,  
Вазьмі, Ванечка, войстры й меч,

Вазьмі, Ванечка, войстры й меч,  
Сячы рабіну, вярхушачку.

— Сякнуў я раз — схілілася,  
Сякнуў у другі — заплакала,

Сякнуў у трэці — прамовіла:  
— Ванечка, ты дружок мой,

Не рабіну сячэш, да жану сваю,  
Не сучча цярэбіш, да дзяцей сваіх.

Як рассердзіўся Ванечка,  
Прышоў дамой к мацеры:

— А не маць ты мая радзімая,  
Змяя ты лятучая.

Ухадзіла жану маю і дзяцей маіх,  
Як сена ў пагоду.

122

♩ = 63

К(ы)ра\_піў\_ ка ма\_ я жуч\_ лі\_ ва\_ я,  
к(ы)ра\_піў\_ ка ма\_ я жу\_ч(ы)\_ лі\_ ва\_ я

Крапіўка мая жучлівая,  
Крапіўка мая жучлівая,

Свякроўка мая журлівая,  
Свякроўка мая журлівая.

Журыла мяне як дзень, так ноч:  
— Ідзі, нявехна, ад дому проч.

Ідзі, нявехна, ў чыста поле,  
Ой, стань, нявехна, пры дарозе.

Ой, стань, нявехна, пры шырокай,  
Як будзе мой сын з вайны ехаць.

Будзе з калінкі дзівіцца.  
Як прыдзе дамоў — хваліцца.

— Ой, праехаў Русь, Украіну,  
Ой, не стрэў такую каліну.

Без дожджу яна высокая,  
Без сонца яна чырвоная.

Без ветру яна схілілася,  
Мне, маладому, скланілася.

— Ой, вазьмі, сынку, ты вострую меч,  
Ой, ідзі, сынку, каліну сеч.

Ой, узяў жа ён ды войструю меч,  
Ой, пайшоў жа ён калінку сеч.

Секануў ён раз — кроў свіснула,  
Секануў другі — прамовіла:

— Не каліну сячэш — жану сваю.  
— Ой, жана мая найвярнейшая,

Ой, дружка мая наймілейшая,  
Хто ж табе сказаў тут стаяці?

— Ой, сказала мне твая маці,  
Ой, сказала мне твая родная.

Ой, узяў жа ён ды вострую меч,  
Ой, зняў жа матцы галовачку з плеч.

— От табе, мамка, радасць мая,  
От табе, мамка, разлука мая.

$\text{♩} = 60$

Кра\_пі\_у\_ка ма\_ я п'я\_к\_лі\_ ва\_я.

да св'я\_к\_ро\_у\_ка ж ма\_ я жу\_р\_лі\_ ва\_ я.

Крапіўка ж мая п'яклівая,  
Да свякроўка ж мая журлівая.

Да свякроўка мая журлівая  
Да журыла ж мяне як дзень, так ноч.

Да журыла мяне як дзень, так ноч,  
Праганяла ж мяне ад сына проч.

— Да йдзі, нявехна, далінаю,  
Да стань, нявехна, рабінаю.

Да тудою будзе сынок іці,  
Да йдучы будзе дзівіціся.

Да йдучы будзе дзівіціся,  
Да прышоўшы дамоў, хваліціся.

— Да мамачка ж мая радненькая,  
Да бачыў я дзіва дзіўненькае:

Без дажджу рабіна макрусенька,  
Без сонца рабіна яснысенька,

Без ветру рабіна хіляецца,  
Без ветру рабіна хіляецца.

— Да бяры, сыночак, ты ж войстру меч,  
Да зрубі рабінцы галоўку з плеч.

Першы раз цюкнуў — цяжка ўздыхнуў,  
Другі раз цюкнуў — дык кроў пайшла.

Другі раз цюкнуў — дык кроў пайшла,  
Трэці раз цюкнуў — прамовіла:

— Не рабіну сячэш — жонку сваю,  
Не голле цярэбіш — дзетак сваіх.

Не капаўшы калодзеж — не піць вады,  
Паслухаўшы маткі — не мець жаны.

124



Ды кра\_пі\_ва, ды кра\_пі\_ вуш\_ка пя\_к(ы)\_лі\_ ва\_я,  
як у мя\_не свя\_к(ы)\_ро\_вач\_ка бур\_к(ы)\_лі\_ ва\_я.

Ды крапіва, ды крапівушка пяклівая,  
Як у мяне свякровачка бурклівая.

Сварылася на нявехну як дзень, так ноч.  
— Ідзі, ідзі, нявехна, ад мяне ўпроч.

Не становіся ж ты ў лузе калінаю,  
Стань жа ты пры дарозе арабінаю.

Да ехацьме твой міленькі з Украіны,  
Да й угледзіць арабіначку за тры мілі.

— Да сыночак мой, да сакалочак,  
Вазьмі ў ручкі да тапарочак.

Вазьмі ў ручкі да тапарочак,  
Да зрубі ты ў арабіначцы саменькі вяршочак.

Секануў ён раз — цела бела,  
Секануў другі — кроў канула,

Секануў другі — кроў канула,  
Секануў трэці — слова мовіла:

— За што, за што, мой міленькі так мяне караеш,  
Ці ты сваёй роднай мамцы патураеш?

125

$\text{♩} = 80$

Жыч\_ ка- кра\_ піў\_ ка стрык\_ лі\_ ва\_ я,  
сва\_ кру\_ ха ма\_ я жур\_ лі\_ ва\_ я.

Жычка-крапіўка стрыклівая,  
Свякруха мая журлівая.

А журыла мяне як дзень, так ноч,  
Выганяла мяне ад сына ўпроч.

— Ідзі, нявехна, даліною,  
Скінься, нявехна, рабіною.

Будзе мой сыноч з вайны іці,  
Будзе з рабінкі дзівіціся.

Будзе з рабінкі дзівіціся,  
А прышоўшы дамоў, хваліціся:



— Ой, мамка мая, старэнькая,  
Бачыў я дзіва дзівенькае.

Без дажджу рабінка макрусенька,  
Без сонца рабінка ясніосенька.

Без сонца рабінка ясніосенька,  
Без ветру рабінка шатаецца.

— Ідзі, мой сыноч, у нову клець,  
Вазьмі, мой сыноч, войструю меч.

Вазьмі, мой сыноч, войструю меч,  
Да ссячы рабінцы галоўку з плеч,

Да ссячы рабінцы галоўку з плеч.  
Першы раз цюкнуў — прамовіла,

Другі раз цюкнуў — кроў капнула,  
Трэці раз цюкнуў — заплакала.

— Не рабіну сячэш — жану сваю;  
Не голле цярэбіш — дзетак сваіх.

126

$\text{♩} = 90$

Кра\_ піў\_ ка ма\_ я жыг\_ лі\_ ва\_ я,

свя\_ кроў\_ ка ма\_ я жур\_ лі\_ ва\_ я.

Крапіўка мая жыглівая,  
Свякроўка мая журлівая.

Журыла мяне як дзень, так ноч  
І выправіла ад сябе проч.

— Ідзі, нявестка, ў роўна поле,  
Да й стань, нявестка, рабінаю.

Да й стань, нявестка, рабінаю,  
Да й стань, нявестка, кудраваю.

Як будзе мілы з вайны ехаць,  
То стань прад ім жалюсенька,

Схілі галоўку нізюсенька,  
Схілі галоўку нізюсенька.

.....  
— Бяры, мой сыноч, сякерачку,  
Зрубі рабінцы галовачку.

Адзін раз махнуў — трэска пала,  
Другі раз махнуў — жалка стала.

Трэці раз махнуў — прамовіла:  
— Не сячы рабінцы галовачку,  
Бо гэта ж родная жоначка.

127

$\text{♩} = 70$

Кра\_піў\_ ка ма\_ я жыж\_лі\_ ва\_ я,  
свя\_кроў\_ ка ма\_ я жур\_лі\_ ва\_ я.

Крапіўка мая жыжлівая,  
Свякроўка мая журлівая.

185

Журыла мяне як дзень, так ноч,  
Прагнала мяне ад сябе проч.

— А йдзі, нявестачка, ў чыста поле,  
А стань, нявеста, вярбінкаю.

Будзе мой сыноч з вайны ісці,  
Будзе табе, вярбінка, дзівіціся.

Будзе табе, вярбінка, дзівіціся,  
Прышоўшы дамоў, хваліціся:

— Мамачка мая, радненькая,  
Бачыў я дзіва дзіўленькае:

Стаіць у полі вярбіначка,  
Яна без ветру схілілася.

Яна без ветру схілілася,  
Мне у ножанькі скланілася.

— Вазьмі, сыночак, войстранькі меч,  
А йдзі, сыночак, вярбінку сеч.

Секануў я раз — трэска пала,  
Секануў другі — кроў капнула.

Секануў другі — кроў капнула,  
Секануў трэці — прамовіла:

— Не вярбінку сячэш — жану сваю,  
Не вецце цярэбіш — дзетак сваіх.

— Хто цябе, мілая, тут пасадзіў,  
Хто цябе, мілая, тут паліваў?

— Пасадзіла мяне мамка твая,  
Палівалі мяне сёстры твае.

♩ = 70

Кра\_піу\_ ка ма\_ я      пя\_к(ы)\_лі\_      ва\_ я,

свя\_к(ы)\_рух\_ на ж(ы) ма\_ я      сва\_р(ы)\_лі\_      ва\_ я

Крапіўка мая пяклівая,  
Свякрухна ж мая сварлівая.

Сварыла ж мяне як дзень, так ноч,  
Да гнала прочкі проці ночкі.

— Да ідзі, нявехна, ў чыста поле,  
Да скінься, нявехна, рабінкаю.

Да скінься, нявехна, рабінкаю,  
Скінься, нявехна, кудраваю.

Як будзе мой сын з вайны ісці,  
Будзе з рабінкі дзівіціся.

Будзе з рабінкі дзівіціся,  
Прышоўшы дамоў, хваліціся.

— Ой, мамка, мая радненькая,  
Да бачыў я дзіва дзіўленькае:

Да стаіць у полі рабіначка,  
Стаіць у полі кудравая.

Да й без ветрыку шатаецца,  
Да й без дожджыку макрэнькая.

— Да йдзі ж, мой сыноч, у нову клець,  
Да й вазьмі, сыноч, да й востру меч.

Да й вазьмі, сыноч, да й востру меч,  
Да зрубі рабінцы галоўку з плеч.

Першы раз цюкнуў — прамовіла:  
— Не рабінку сячэш — жану сваю.

А што ветачкі — а ўсё дзетачкі,  
А што лісточкі — то ўсё сыночкі.

— Ах, мамка мая, ізрадніца,  
Ізрадзіла мне дзве душачкі.

129

Ой, мам\_ ка(й) ма\_ я(й) лю\_ бі\_ ма\_ я,  
ой, мам\_ ка ма\_ я (й)лю\_ бі\_ ма\_ я.

Ой, мамка й мая й любімая,  
Ой, мамка мая й любімая.

Увесь свет прайшоў — дзіва не бачыў,  
Назад вярнуўся — дзіва ўбачыў,

Назад вярнуўся — дзіва ўбачыў:  
Стаіць у полі рабіначка.

Стаіць у полі рабіначка,  
Без ветрыку яна шатаецца,

Без ветру яна шатаецца,  
Мне, маладому, кланяецца.

— Сыноч мой радзімы, ідзі ў клець,  
Ідзі у клець, вазьмі ж ты меч.

Ідзі ў чыста поле рабінку сеч,  
Ідзі ў чыста поле рабінку сеч.

Секануў я раз — трэска пала,  
Секануў другі — кроў капнула.

Секануў другі — кроў капнула,  
Секануў трэці — прамовіла:

— Не рабінку сячэш — жану сваю,  
Не вецце цярэбіш — дзеткі свае.

— Хто цябе, рабінка, тут пасадзіў?  
— Пасадзіла мяне мамка твая.

Ай, мамка твая, свякроў мая,  
Ай, мамка твая, свякроў мая.

— Хто ж цябе, рабінка, тут паліваў?  
— Палівалі мяне сёстры твае.

Ай, сёстры твае, залвы мае,  
Ай, сёстры твае, залвы мае.

— Хто ж цябе, рабінка, тут даглядаў,  
Хто ж цябе, рабінка, тут даглядаў?

— Даглядалі мяне браты твае,  
Браты твае, дзевяры мае.

130

$\text{♩} = 118$

Стрык\_ лі\_ ва кра\_ пі\_ ва ба\_  
тот\_ я\_ я, стрык\_ лі\_ ва кра\_  
пі\_ ва ба\_ лот\_ на\_ я.

189



Стрыкліва крапіва балотная <sup>1</sup>,  
 Журліва свякрова няродная.  
 Журыць нявестку як дзень, так ноч,  
 Гоніць нявестку скрозь ноч упроч.  
 — Ідзі, нявестка, скрозь ноч упроч!  
 Ідзі ж, нявестка, далінаю,  
 А стань, нявестка, рабінаю.  
 А йшоў Івачка з салдацікаў,  
 А й відзеў дзіва дзіўленькае:  
 Без ветру рабіна калышыцца,  
 Без сонца рабіна — як жар гарыць,  
 Без дажджу рабіна — макросенька.  
 — Мамачка ж мая радненькая,  
 Відзеў жа дзіва дзіўленькае:  
 Без ветру рабіна калышыцца,  
 Без сонца рабіна, як жар гарыць,  
 Без дажджу рабіна макрусенька.  
 — А й вазьмі ж ты, сынку, востры меч,  
 Ссячы рабіну кудравую.  
 Ай, раз секануў — дык кроў пайшла,  
 Другі раз секануў — прамовіла:  
 — Не рабінку сячэш — жану сваю,  
 Не трэскі ламаеш — дзяцей сваіх.  
 — Мамачка ж мая, радзіцелка,  
 А й не ёсць ты мне радзіцелка,  
 А й ёсць жа ты мне злабіцелка.

131

Andante

Ка\_ля пло\_ту кра\_пі\_вуш\_ка ўсе кус\_лі\_ва\_

я, ёсць у мя\_не свя\_кро\_вуш\_ка

ўсе жур\_лі\_ва\_ я, ёсць у мя\_не \_я

1. 2.

<sup>1</sup> Кожны радок паўтараецца два разы.

Каля плоту крапівушка ўсё куслівая.  
Ёсць у мяне свякровушка ўсё журлівая <sup>1</sup>.

Ой, журыла як дзень, так ноч, прэч праганяла,  
Яна мяне, маладую, з свету зжывала.

Ой, пайду я, маладая, ў поле роўнае,  
Ой, стану я, маладая, хоць рабіначкай.

Ішлі хлопцы — два малойцы з Украіначкі,  
Увідзелі рабіначку за тры мілечкі.

Сталі яны на дарожцы, падзівіліся,  
А прыйшоўшы дахатачкі, пахваліліся:

— А мая ж ты матулечка, я ўвесь свет прайшоў  
Нідзе такой рабіначкі жаркай не найшоў.

### 132

$\text{♩} = 68$



Кра\_ піў\_ ка ма\_ я жыг\_ лі\_ ва\_ я,



кра\_ піў\_ ка ма\_ я жыг\_ лі\_ ва\_ я.

### 132<sub>1</sub>

$\text{♩} = 68$



Кра\_ піў\_ ка ма\_ я жыж\_ лі\_ ва\_ я,



кра\_ піў\_ ка ма\_ я жыж\_ лі\_ ва\_ я.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

Крапіўка мая жыглівая <sup>1</sup>,  
 Свякрухна мая журлівая.  
 Журыла мяне як дзень, так ноч,  
 Праганяла мяне ад сябе проч.  
 — Проч, проч, нявехна, проч, нябога,  
 Ідзі, нявехна, у чыста поле,  
 Да стань, нявехна, рабінкаю.  
 Да будзе твой муж з вайны іці,  
 Да будзе з рабінкі дзівіцца,  
 Да прышоўшы дамоў, хваліцца:  
 — Мамка мая радненькая,  
 Бачыў я дзіва дзівенькае.  
 Стаіць у полі рабіначка,  
 Стаіць у полі кудравая.  
 Без дажджу рабіначка макрусенька,  
 Без ветру рабіна шатаецца.  
 — Вазьмі, сыночак, сякерачку  
 Да ссячы, сыночак, рабіначку.  
 Першы раз секануў — трэска адпала,  
 Другі раз секануў — кроў ганула,  
 Трэці раз секануў — абазвалася:  
 — Не рабіну сячэш, жонку сваю,  
 Трэска адпала — дзеткі твае,  
 Кроў ганула — слёзкі мае,  
 Адзывалася — жонка твая.

### 133

А ў гародзе крапівачка жарлівая,  
 Ёсць у мяне свякроўка сварлівая.

Журыць мяне, маладую, як дзень, так ноч.  
 — Ідзі, ідзі, нявестачка, ад мяне проч.

Ідзі, ідзі, нявестачка, ў чыста поле,  
 Там жа табе дарожачка бласлаўлёна.

---

<sup>1</sup> Кожны радок паўтараецца два разы.

Не стой, не стой, нявестачка, пад калінай,  
Да стань, да стань, нявестачка, пад рабінай.

Як выехаў міленькі з Украіны,  
Як увідзеў рабіначку за тры мілі,

Вяршок яе чырвоненькі за чатыры.  
Як прыехаў яе мілы з Украіны:

— Што я відзеў, мая мамка, за дзераўца,  
Як я выехаў з Украіны,

Я увідзеў тое дрэўца за тры мілі,  
А вяршок яе чырвоны за чатыры.

— Рабіначка, мой сыночак, рабіначка,  
Да вазьмі ты, мой сыночак, тапарочак,

Зрубі гэту рабіначку ў кладочак.  
Як секануў адзін разок — цела бела,

Як секануў другі разок — кроў канула,  
Як секануў трэці разок — адмовіла:

— Нашто, нашто, мой міленькі, так рубаеш,  
Ці на сваю стару мамку патураеш.

— А каб цябе, матулечка, пярун забіў,  
Як я сваю мілу з свету згубіў,

Як я сваю мілу з свету згубіў,  
Сваіх дзетачак маленькіх асіраціў.

134

$\text{♩} = 170$

Кра\_ піў\_ ка ма\_ я стрык\_ лі\_ ва\_ я,

кра\_ піў\_ ка ма\_ я стрык\_ лі\_ ва\_ я.

The image shows two staves of musical notation in G major (one sharp) and 2/4 time. The tempo is marked as quarter note = 170. The melody is simple and folk-like, with some phrasing slurs. The lyrics are written below the notes, with hyphens under the syllables to indicate alignment.

Крапіўка мая стрыклівая <sup>1</sup>,  
 Свякроўка мая журлівая.  
 А журыць мяне як дзень, так ноч.  
 — А йдзі, нявеста, ад мяне проч.  
 А стань, нявеста, пры дарозе,  
 Абярніся, нявеста, калінушкай.  
 Як будзіць сыноч з вайны ісці,  
 А будзіць жа ён дзівіцца,  
 Прышоўшы дамоў хваліцца:  
 — Мамачка мая раднюсенька,  
 Відзеў я дзіва дзіўнюсенька:  
 Пры дарожаньцы калінушка.  
 Без ветру яна калышацца,  
 Без сонца яна краснюсенька,  
 Без дожджу яна макрусенька.  
 — Вазьмі, сыночак, ты войстру меч,  
 Ссячы калінцы вяршочак з плеч.  
 Першы раз секануў — дык цела знаць,  
 Другі раз секануў — дык кроў пашла,  
 Трэці раз секануў — прамовіла:  
 — Не сячы мяне — жана твая.  
 — Хто цябе пасадзіў? — Мамка твая.

135

♩ = 98

Кра\_ піў\_ ка ма\_ я стрык\_ лі\_ ва\_ я.

кра\_ піў\_ ка ма\_ я стрык\_ лі\_ ва\_ я

Крапіўка мая стрыклівая,  
 Крапіўка мая стрыклівая.

<sup>1</sup> Кожны радок паўтараецца два разы.

Свякроўка мая журлівая,  
Свякроўка мая журлівая.

Журыла мяне як дзень, так ноч,  
Праганяла ж мяне ад сябе проч.

— А йдзі, нявеста, ты далінкаю,  
А стань, нявеста, ты рабінкаю.

Будуць салдаты з вайны ісці,  
Ай, будуць дзіва дзівіціся.

Ай, будуць дзіва дзівіціся,  
Прышоўшы у двор — хваліціся.

— Ай, маць мая, маць родненькая,  
Ай, відзеў я дзіва дзіўненькае,

Ай, відзеў я дзіва дзіўненькае —  
Стаіць рабінка пры дарозе.

Без ветру яна калышыцца,  
Без дажджу яна макрэнькая.

— Бяры, сыночак, тапарочак,  
А ссячы, зрубай рабіначку.

А ўзяў сыночак тапарочак,  
А й раз секануў — цела бела.

Другі секануў, дык кроў пайшла,  
Трэці раз секануў — прамовіла.

Трэці раз секануў — прамовіла:  
— Не рабінку сячэш — жану сваю.

Не трэскі ляцяць — твае дзеткі,  
Не кроў бяжыць — твае слёзкі.



! =74

Крапіўка мая шумліва я,  
крапіўка мая шумліва я.

Крапіўка мая шумлівая,  
Крапіўка мая шумлівая.

Свякроўка мая журлівая,  
Свякроўка мая журлівая.

Журыла мяне як дзень, так ноч:  
— Ідзі ад мяне, нявестка, проч.

Ідзі ад мяне ў роўна поле,  
А стань, нявестка, пры дарозе.

А стань, нявестка, пры дарозе,  
Ды абярніся рабінаю.

Будзіць твой мілы з вайны ісці,  
Будзіць з рабінкі дзівіціся,

А што без ветру калышыцца,  
А што без дожджу — макрусенька.

А што без дожджу — макрусенька,  
А што без сонца — сухусенька.

Секану я раз — трэска ляціць,  
Секану другі — цела бела.

Секану другі — цела бела,  
Секану трэці — прамовіла:

— Не сячы мяне — жана твая.  
— Хто цябе садзіў? — Мамка твая.

А твая мамка не навучніца,  
А не наўчыла — разлучыла.

137

$\text{♩} = 92$



(ы) Кра\_ пі\_ ва ма\_я стрык\_лі\_ ва\_ я,



кра\_лі\_ ва ма\_ я стрык\_лі\_ ва\_ я

138

$\text{♩} = 104$



Кра\_ піў\_ ка ма\_ я страк\_лі\_ ва\_ я,



свя\_кру\_ ха ма\_ я жур\_лі\_ ва\_ я.

Крапіўка мая страклівая,  
Свякруха мая журлівая.

Журыла мяне як дзень, так ноч,  
Прагнала мяне із хаты проч.

— А йдзі, нявехна, далінаю,  
А стаць жа ты там калінаю.

Сын будзе табой дзівіціся,  
Прыедзе дамоў хваліціся:

— Стаіць каліна даліною,  
Без сонца яна краснѣханька.

Без ветру яна калышыцца,  
Без дожджыку ўся макроханька.

— Вазьмі ты, сынку, свой востры меч,  
Ды тую ссячы каліначку.

Ударыў ён раз — схілілася,  
Ударыў другі — заплакала:

Я й не каліна — жана твая,  
Адросткі мае — дзеці твае.

139



Жыч\_ ка — кра\_ піў\_ ка ў по\_ лі зра\_ дзі\_ ла,  
свя\_ кроў ня\_ вест\_ ку не зня\_ ві\_ дзе\_ ла.

140



у га\_ ро\_ дзе кра\_ пі\_ вач\_ ка шум\_ лі\_ ва\_ я,  
у га\_ ро\_ дзе кра\_ пі\_ вач\_ ка шум\_ лі\_ ва\_ я.

## 141

♩ = 164

Кра\_ пі\_ вуш\_ ка\_ п'як\_ лі\_ ва\_ я, свя\_

кроу\_ ма\_ я\_ жур\_ лі\_ ва\_ я

## 142

Andante

Ой, у по\_ лі\_ ды\_ ка\_ лі\_ нань\_ ка

шум\_ лі\_ ва\_ я, ёсць у мя\_ не\_ ды\_ свя\_

кро\_ вач\_ ка\_ жур\_ лі\_ ва\_ я.

Ой, у полі ды калінанька шумлівая,  
 Ёсць у мяне ды свякровачка журлівая <sup>1</sup>.

Журьць яна мне галовачку як дзень, так ноч,  
 — Ідзі, ідзі, нявестанька, ад мяне проч.

Ідзі, ідзі, нявестанька, далінаю,  
 Абярнісь ты, нявестанька, калінаю.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы, акрамя сёмай, паўтараецца два разы.

Будзе ехаць твой міленькі з Украіны,  
Ён увідзе гэту калінку за тры мілі.

— Ой, мамачка мая родная, увесь свет я прайшоў  
А не бачыў такой каліны, як тут знайшоў.

— Бяры, сынку, сякераньку ваструсеньку,  
Зрубі, сынку, калінаньку нізюсенька.

Секануў я адзін раз — забялела,  
Секануў я другі раз — кроў патанула,  
Секануў я трэці раз — загаварыла:

— Ой, за што ж ты, мой міленькі мяне сячэш,  
Ці ты сваёй ліхой матулі паслухаеш.

А бадай цябе, матуля, сырая зямля,  
Як ты мяне, маладзеньку, разлучыла.

## 143

$\text{♩} = 133$

Да ў лу\_зе ка\_лі\_нач\_ка жар\_лі\_ ва\_ я,  
ё ў мя\_ не свя\_к(ы)\_ро\_ вач\_ ка свар\_лі\_ ва\_ я.

The image shows two staves of musical notation in a treble clef with a key signature of one flat (B-flat). The first staff contains the melody for the first line of lyrics, and the second staff contains the melody for the second line. The tempo is marked as quarter note = 133. The lyrics are written below the notes, with some words underlined to indicate syllable placement.

Да ў лузе каліначка жарлівая,  
Ё ў мяне свякровачка сварлівая.

Ё ў мяне свякровачка сварлівая  
Да сварыцца на мяне як дзень, так ноч.

Да сварыцца на мяне як дзень, так ноч:  
— Ідзі, мая нявехначка, ад мяне ўпроч.

Не становіся ў лузе калінаю,  
Стань сабе ў чыстым полі рабінаю.

Да будзе ехаць мілы з Украіны,  
Да ўгледзіць рабіну за тры мілі.

Да ўгледзіць рабіну за тры мілі.  
— З'ездзіў я, мая матка, ўсю Украіну.

З'ездзіў я, мая матка, ўсю Украіну,  
Да не бачыў, мая матка, такога дзіва.

Да не бачыў, мая матка, такога дзіва,  
Стаіць у чыстым полі рабіна.

Стаіць у чыстым полі рабіна,  
Да што яна без сонейка яснысенька.

Да што яна без сонейка яснысенька,  
Да што яна без дожджыку макрусенька.

— Вазьмі, мой сыночак, тапарочак,  
Да ссячы рабіну пры карэнні.

Да ссячы рабіну пры карэнні.  
Першы раз секануў — белае цела.

Першы раз секануў — белае цела,  
Да другі раз секануў — кроў капнула.

Да другі раз секануў — кроў капнула,  
Трэці раз секануў — слова мовіла.

Трэці раз секануў — слова мовіла:  
— Да гэта ж не рабіна — твая міла.

Да гэта ж не рабіна — твая міла,  
Чырвоныя веткі — нашы дзеткі.

Чырвоныя веткі — нашы дзеткі.  
Што ж ты мне, мая матка, ізрабіла?

Што ж ты мне, мая матка, ізрабіла,  
Нашто ты мяне, маладога, заўдавіла?

Нашто ты мяне, маладога, заўдавіла,  
Дзеткі нашы драбненькія пасіраціла?



## 144

$\text{♩} = 96$

Ой, у са\_ дзе кра\_ пі\_ вуш\_ ка п'як\_

лі\_ ва\_ я, ёсць у мя\_ не свя\_

кро\_ вач\_ ка свар\_ лі\_ ва\_ я.

## 145

$\text{♩} = 69$

Ў лу\_ зе ка\_ лі\_ на ка\_ ра\_ ні\_ ва\_ я,

да свя\_ кру\_ ха ма\_ я свар\_ лі\_ ва\_ я.

У лузе каліна каранівая,  
Да свякруха мая сварлівая.

Да свякруха ж мая сварлівая,  
Да сварылася са мной як дзень, так ноч.

Да сварылася са мной як дзень, так поч,  
Праганяла мяне ад сябе проч.

— Ідзі, нявехна, у чыста поле  
Да і сядзь, нявехна, калінаю.

Да будзе ісці муж з вайны, дзівіціся,  
Да прышоўшы дамоў, хваліціся.

— Мамачка мая, радненькая,  
Бачыў я дзіва дзіўненькае.

У чыстым полі каліна красненькая,  
Ветру няма — калышыцца.

Ветру няма — калышыцца,  
Дажджу няма — раса стаіць.

— Ідзі, сыноч, у нову клець,  
Вазьмі, сыноч, вайстрэйшу меч.

Ідзі, сыночак, у чыста поле  
І ссячы каліну зверху ў камель.

Секануў первы раз — кару злузаў,  
Секануў другі — кроў капнула.

Секануў трэці раз — абазвалася:  
— Не каліну сячэш, а жану сваю.

— Хто цябе, жана, тут пасадзіў?  
— Пасадзіла мяне маці твая.

— Садзіся, жана, на майго каня,  
Паедзем, жана да майго двара.

Паедзем, жана, да майго двара.  
Сустрэла мамачка за новым дваром

Сыночка свайго з зялёным віном,  
А нявестачку з атраваю.

Сын віна не піў, пад каня выліў,  
А атрутачку напалам выпіў.

— Калі ўмела, маці, пасылаці,  
Умей, маці, пахаваці.

Пахавай мяне ля ганачку,  
Жану маю на другом баку.

Пасадзі на мне бярозачку,  
На жане маёй яварыначку.

Каб мы раслі, схіліліся,  
Лісткі з лісткамі зляпіліся.

Каб з нас людзі дзівіліся,  
Што на тым свеце злюбіліся.

146

♩ = 66



Была ў ле\_ се дуб\_ ро\_ вач\_ ка шу\_ м(ы) лі\_ ва\_ я,  
бы\_ ла ў мя\_ не свя\_ кро\_ вач\_ ка свар\_ лі\_ ва\_ я.

Была ў лесе дубровачка шумлівая,  
Была ў мяне свякровачка сварлівая.

Сварылася на мяне як дзень, так ноч:  
— Ідзі, мая нявехначка ад мяне ўпроч.

Не садзіся ў цёмным лузе калінаю,  
Да садзіся ў чыстым полі рабінаю.

Будзе ехаць мой сыночак з Украіны  
Да убачыць рабіначку за тры мілі.

— Я ж, мая мамачка, увесь свет прайшоў,  
Ну такой рабіначкі нідзе не нашоў,

Што без ветру хіляецца,  
І мне, маладому, кланяецца.

— Не хваліся, мой сыночак, не хваліся,  
Да вазьмі ж ты, мой сыночак, сякерачку.

Да зрубі ж ты, мой сыночак, рабіначку,  
Першы раз секануў — цела бела.

Другі раз секануў — кроў пабегла,  
Трэці раз секануў — азвалася:

— Не сячыся, мой міленькі, не сячыся,  
Да ідзі дадому ажаніся.

А табе ж, маладому, жонка будзе,  
А маім дробным дзеткам мамкі не будзе.

— А хто ж цябе, мая міла, тут пасадзіў?  
— Пасадзіла мяне тут маці твая.

Палівалі мяне тутака сёстры твае,  
А плакалі па мне дзеткі мае.

### 147

$\text{♩} = 78$



(і) Ка\_ля пло\_ту да кра\_пі\_вуш\_ка п'як\_ лі\_ва\_я,



(і) ёсць у мя\_не свя\_ кроў\_мам\_ла св'ер\_ лі\_ва\_я.

### 148

$\text{♩} = 39$



Ой, у по\_лі кра\_піў\_ка п'я\_к(ы)\_лі\_ва\_я,



бы\_ла ў мя\_не свя\_ кроў\_ка жур\_лі\_ва\_я.

Ой, у полі крапіўка пяклівая,  
Была ў мяне свякроўка журлівая.

А журыла мяне як дзень, так ноч,  
Праганяла мяне ад сябе проч.

— Ідзі, ідзі, мая нявехна, ад мяне проч,  
Ды й скінься ў полі ды рабінаю.

А твой муж з паходу — дзівіцьмецца,  
А прыдзе дадому — ды хваліцьмецца.

— Усю Расею сышоў і Румынію,  
Не бачыў такога дзіва, як з рабінаю.

— Ой, ідзі, мой сыноч, у нову клець,  
Вазьмі, мой сыноч, ды востру меч.

Вазьмі, мой сыноч, ды востру меч  
Ды сячы, зрубі рабіну з плеч.

Першы раз рубануў — трэска ўпала,  
Другі раз рубануў — кроў капнула.

Другі раз рубануў — кроў капнула,  
Трэці раз рубануў — абазвалася:

— Не рабінку сячэш, не зялёную,  
Ды сваю жану маладую.

Ды й не трэскі ляцяць, не бяленькія,  
Ды твае дзеткі драбненькія.

149

$\text{♩} = 160$

Бо\_ жа\_ ж\_ мой! Кра\_ лі\_ ў\_ ка\_ ма\_ я

стрык\_ лі\_ ва\_ я, бо\_ жа\_ ж\_ мой!

206

Божа ж мой,  
Крапіўка мая стрыклівая.  
Божа ж мой! <sup>1</sup>  
Свякроўка мая журлівая.  
Журыла мяне як дзень, так ноч.  
Выпраўляла мяне ад сына проч.  
А йдзі, нявехна, далінаю.  
А скінься, нявехна, рабінаю.  
Будзе мой сын з вайны ісці.  
Будзе з рабінкі дзівісія.  
Прыйшоўшы дамоў, хвалісія.  
Бачыў я дзіва дзіўнюсенька.  
Без сонца рабіна ясюсенька.  
Без ветру рабіна калышыцца.  
Без дажджу рабіна макрусенька.  
Да як узяў ён тапарочак.  
Да пайшоў рабіну ён рубаці.  
Не трэскі ляцяць — дзеткі яе.  
Не дожджык ідзець — слёзкі яе.

## 150

Каліна, ой, ель мая зялёная, каліна <sup>2</sup>,  
Свякроў мая шалёная,  
Журыла мяне як дзень, так ноч,  
Выгнала мяне з хаткі проч.  
— Ідзі, нявестка, у чыстае поле  
Ідзі стань там калінкаю,  
І стань ты там шумліваю.  
Будзіць мілы з вайны ехаць,  
Будзіць з калінкі дзівіцца.  
Ехаў міленькі з вайны,  
Стаіць калінка ў лузе,  
Сівому каню пакланілася,  
А ветачкамі зацапілася.  
Прыехаў мілы з вайны дамоў:

<sup>1</sup> Рафрэн «Божа ж мой» паўтараецца ў пачатку і ў канцы кожнага радка.

<sup>2</sup> Рафрэн «Каліна» паўтараецца ў пачатку і ў канцы кожнага радка.



— Мамачка мая, родненькая,  
Я свет праехаў, не відзеў дзіва,  
Як я відзеў пад калінкаю.  
— Бяры, сынку, востры меч,  
Ідзі ў поле калінку сеч.  
Пайшоў мілы ў поле калінку сеч.  
Секануў разок — трэсачкі лятуць,  
Секануў другі — адгукнулася:  
— Я не каліна — твая мілая,  
А не трэсачкі — твае дзетачкі.

## 151

Калюча трава асотачка,  
Ліхо серца свякроўчына.  
Слала нявестку ў ціхі Дунай па вадзіцу,  
Слала й праклінала:  
— Да каб ты туды не дайшла  
Й адтуль не прышла.  
Ажно нявестка адтуль ідзець,  
Поўны судзенцы вады нясець.  
Слала нявестку ў шчыры бары па ягадачкі,  
І ена слала й праклінала:  
— Каб ты туды не дайшла  
І адтуль не прышла.  
Ажно нявестка адтуль ідзець,  
Поўны судзенкі ягадак нясець.  
Слала нявестку ў чыста поле па рабіначку.  
І яна слала й праклінала:  
— Кабы туды не дайшла  
І адтуль не прышла.  
Ажно нявестка адтуль не прышла —  
Рабінкай стала.  
Ехаў сынку з вайны ваяваўшы,  
І замеціў тую рабіну.  
Прыехаў дадому і стаў казаць маці:  
— Ох, маць мая, матулечка,  
Да дзе я быў, да дзе ездзіў,  
Я не відзеў такога дзіва.

Як у сваім чысценькім полі.  
Без ветру рабіна шатаецца,  
Без дажджу рабіна макрусенька,  
Без сонца рабіна яснусенька.  
— Ох, сынку мой, сынулечка!  
Ідзі ў стайню, у новую,  
Вазьмі шабельку ваструсеньку,  
Сажні рабіне вярховачку —  
Самую маковачку.  
Як сцяў рабіне вярховачку —  
Самую маковачку,  
Гарачая кроў палілася,  
Мне, маладому, на падалочкі,  
Майму коніку на капыточкі.  
— Ох, маць мая, матулёчка!  
Не зняў рабіне вярховачку —  
Сваёй жане галовачку.  
Ох, маць мая, матулёчка!  
Не ўмела нас пасылаць,  
Умей цяпер нас пахаваць.

СВЯКРУХА ЗАКЛІНАЄ НЯВЕСТКУ У РАБІНУ — II

152

$\text{♩} = 145$

Свя\_к(ы)\_роў ня\_вест\_ку бі\_ла-ка\_ра\_ла,

бі\_ла-ка\_ра\_ла, у\_проч пра\_га\_ня\_ла.

Свякроў нявестку біла-карала,  
Біла-карала, упроч праганяла.

— Ідзі, нявестка, упроч на ўсю цёмну ноч.  
Стань сабе ў полі хоць каліною.

Хоць каліною, хоць чырвонаю.  
Туды мой сынок з вайны будзе ісці.

З цябе, каліна, дзівіцца будзе.  
Прышоўшы дамоў, хваліцца будзе:

— Мамачка мая, родная мая,  
Увесь свет абышоў, такога дзіва нідзе не бачыў

А ў полі, ў полі на нашай ніве  
Каліна стаіць, без ветру шуміць.

На ёй голлейка да зямлі ляжыць,  
На ёй расіца без дажджу стаіць.

На ёй ягадкі без сонца спеюць,  
На ёй ягадкі без сонца спеюць.

Пайдзі, сынок, ў клець, вазьмі войстру меч —  
Зрубі каліну у палавіну.

Пайшоў сынок у клець, узяў войстру меч  
Зрубаць каліну у палавіну.

Секануў параз — цела белае.  
Секануў другі — кроў капнула.

Секануў трэці — яна мовіла:  
— Міленькі ты мой, дружына мая.

Не рубі мяне — я жана твая.  
Гэта голлейка — косачкі мае,

Гэта расіца — слёзачкі мае,  
Гэты ягадкі — дзетачкі твае.

Яны селі і паехалі,  
Ой, выйшла маці дзяцей страцаці.

Сыну вынесла зялёна віна,  
Маладой нявесце — белу атруту.

Сын віна не піў, пад каня разліў,  
А белу атруту напалам дзяліў.

— Ой, не ўмела, маці, ты нас пераняці,  
Дак сумей, маці, нас пахаваці.

Сына пахавала каля цэркаўкі,  
А нявестку на другім баку.

На сыну пасадзіла зялёны дубочак,  
На маладой нявесце — белу бярозу.

Вот раслі яны, пахіліліся,  
Цераз цэркаўку сашчапіліся.

На іх людзі падзівіліся,  
Што яны верна любіліся.

Moderato

Вибірала маманька сына ў дарогу,  
Вибірала маманька сына ў дарогу.  
Большую нявесту ў поле лёна браць,  
Большую нявесту ў поле лёна браць.  
— Не выбраўшы лёніцу, не йдзі дадому!  
Ты ідзі даліною, стань яліною!  
Прыехаў Ванюшанька, Ваня з дарогі,  
Стала яго матушка распрашываці:  
— А гдзе ты, Внюшанька, гдзе ты быў, прабываў?  
— А гдзе я не яжджаў, а гдзе не бываў,  
Я гэткага дзіва нігдзе не відаў.  
Гэта на нашым полюшку яліна стаіць,  
Тонкая, высокая, кучаравая.  
Пайду я, маменька, яліну зрублю,  
Тонкую, высокую, кучаравую.  
Я першы раз рублю — руда пацякла,

Вибірала маманька сына ў дарогу,  
Вибірала маманька сына ў дарогу.

Большую нявесту ў поле лёна браць,  
Большую нявесту ў поле лёна браць.

— Не выбраўшы лёніцу, не йдзі дадому!  
Ты ідзі даліною, стань яліною!

Прыехаў Ванюшанька, Ваня з дарогі,  
Стала яго матушка распрашываці:

— А гдзе ты, Внюшанька, гдзе ты быў, прабываў?  
— А гдзе я не яжджаў, а гдзе не бываў,

Я гэткага дзіва нігдзе не відаў.  
Гэта на нашым полюшку яліна стаіць,

Тонкая, высокая, кучаравая.  
Пайду я, маменька, яліну зрублю,

Тонкую, высокую, кучаравую.  
Я першы раз рублю — руда пацякла,

Я другі раз рублю — кроў руччом пайшла,  
Я трэці раз рублю — слова сказала:

— Не сячы, мой міленькі, я твая жана,  
Здалёка прывезена, тут узрасла.

154

$\text{♩} = 100$

Вы\_праў\_ля\_ла ма\_ці сы\_на ў да\_ро\_жань\_ку,  
а ля\_вех\_нач\_ку да бе\_лы ля\_нок бра\_ці.

Выпраўляла маці сына ў дарожаньку,  
А нявехначку да белы лянок браці.

Яна выпраўляла і ёй прыказвала:  
— Не дабярэш лёну — не йдзі ты дадому.

Лёну не дабрала, там значавала,  
Там значавала, таполею стала.

А прышоў сыночак з доўгае дарожкі:  
— Ой, маць мая, маці, маці старэнькая.

А я бачыў дзіва, дзіва дзіўненькае —  
А на нашым полі вырасла таполя.

— Вазьмі ты, сыночак, войстры тапарочак,  
А ссячы таполю нізенька пры полю.

Первы раз секануў — беленькае цела,  
Другі раз секануў — кроў жа закіпела.



Другі раз секануў — кроў жа закіпела,  
Трэці раз секануў — слоўца прамовіла:

— Бог дай тваёй маці цяжанька ўміраць,  
Як мне, маладзенькай, таполей стаяць.

155

$\text{♩} = 132$

Маці сына ў салда ты ўдда ла,  
а! у салда ты ўдда ла,  
а ня вес тачку ў чыста поле звя ла,  
а! ў чыста поле звя ла.

156

$\text{♩} = 72$

Ды(й)па е хаў сын ку ў вялі ку да ро у,  
ды(й)па кінуў до ма ма це ру ста ру.

Ды й паехаў сынку ў вяліку дарогу,  
Ды й пакінуў дома мацэру стару[ю].

Ды й пакінуў дома мацэру старую,  
Мацэру старую, жану маладу[ю].

Мацэру старую, жану маладую.  
Пасылала маці нявехну лёну браці.

— Да ідзі, нявехна, ў поле лёну браці,  
Не выбераш лёну — не хадзі дадому.

Не выбераш лёну — не хадзі дадому,  
Да стань жа ты ў полі, ў полі тапалёю.

Да стань жа ты ў полі, ў полі тапалёю,  
Да й тонкай, высокай, голлейкам кудравым.

І тонкай, высокай, голлейкам кудравым,  
Голлейкам кудравым, лісцем кучаравым.

Голлейкам кудравым, лісцем кучаравым,  
Да ехаў жа сынку з вялікай дарогі.

Да ехаў жа сынку з вялікай дарогі,  
Да й забачыў ў полі, ў полі тапаліну.

Да й забачыў ў полі, ў полі тапаліну  
І тонку й высокую, голлейкам кудраву.

І тонку й высокую, голлейкам кудраву,  
Голлейкам кудраву, лісцем кучараву.

Голлейкам кудраву, лісцем кучараву.  
Прыехаў дадому, мацеры гаворыць,

Прыехаў дадому, мацеры гаворыць:  
— Ой, мамачка мая, што й на нашым полі.

Ой, мамачка мая, што й на нашым полі,  
Ой, на нашым полі да стаіць таполя.

Што на нашым полі да стаіць таполя,  
І тонка й высока, голлейкам кудрава.

І тонка й висока, голлейкам кудрава,  
Голлейкам кудрава, лісцем кучарава.

Голлейкам кудрава, лісцем кучарава.  
— Ой, вазьмі ты, сынку, вострую сякеру.

Ой, вазьмі ж ты, сынку, вострую сякеру  
Да зрубі таполю пры самаму полю.

Да зрубі таполю пры самаму полю.  
— Я й першы раз гакнуў — дык жывое цела.

Я й першы раз гакнуў — дык жывое цела,  
Я й другі раз гакнуў, дык кроў закіпела.

Я й другі раз гакнуў, дык кроў закіпела,  
Я й трэці раз гакнуў, дык загаварыла.

Я й трэці раз гакнуў, дык загаварыла:  
— Не таполю сячэш — дзетачак сіроціш.

Не таполю сячэш — дзетачак сіроціш,  
Не таполю рубіш — душу з свету губіш.

## 157

Ой, ды схапiлася на моры хвыля,  
Удава маладая нарадзіла сына.  
Яна ж нарадзіла ды й не гадавала,  
Ды й не гадаваўшы, у сем год ажанiла.  
Узяла нявестку ды й не палюбіла.  
Паслала сыночка ў вяліку дарогу,  
А бедну нявестку ды ў поле да лёну.  
Ой, паслала, цвёрда прыказала:  
— Як не вырвеш лёну, то й не ідзі дадому.  
Бедная нявестка плакала-рыдала,  
Плакала-рыдала, лёну не дарвала,  
Ды ў чыстым полі ды значавала,  
Да белага света тапалiнай стала.

Прыходзіць сыночак з вялікай дарогі,  
 Прышоў ды скланіўся мацеры у ногі:  
 — Добры вечар, маці, ці ўся сям'я ў хаце?  
 — Ой, уся, мой сыночку, ды няма аднае,  
 Няма ж аднае — міленькай твае.  
 Абхадзіў я ж, маці, Польшчу і Расію,  
 Не бачыў таполі, як на сваім полі.  
 — Ой, бяры ж, сыночак, вострую сякеру,  
 Ды сячы-рубай у полі таполю,  
 І сячы, і зрубай ў полі таполю. .  
 Ой, як узяў сыночак вострую сякеру,  
 Ды пайшоў рубіці ў полі таполю.  
 Ой, як стукнуў раз, то й пахілілася,  
 Як стукнуў другі, то й кроў палілася,  
 А стукнуў трэці раз, то й загаварыла:  
 — Не сячы, не рубай, бо я ж твая міла,  
 Гэта ж твая маці так нам нарабіла,  
 Што нас маладзенькіх, з пары разлучыла,  
 А малых дзетачак ды й пасіраціла.  
 — Ой, ты ж, маці, маці, парадніца ў хаце,  
 Парадзь жа мне, маці, дзе мілую ўзяці,  
 Прыдзе цёмна ночка — не з кім размаўляці.  
 — Ой, вазьмі, мой сынку, каня варанога,  
 Пастаў на стаенцы, размаўляй да ёга.  
 — Бадай табе, маці, так цяжка ўміраці,  
 Як мне цяжка-важка з канём размаўляці.  
 Конік вараненькі на сенечка ляжа,  
 А мне, маладому, праўданькі не скажа.

158

Andante

Ма\_ ці\_ сы\_ на, ма\_ ці\_ сы\_ на  
 а\_ жа\_ ні\_ ла, а\_ ня\_ вест\_ кі\_ не\_ злю\_ бі\_ ла.

Маці сына, маці сына ажаніла,  
А нявесткі не злюбіла.

Паслала яе ў чыстае поле  
Ох, белы лён да рваці:

— Не вырвеш лёну, не йдзі дадому,  
Да начуй у полі пры даліначцы.

Муж выязджае, выязджае на вайну,  
Просіць: «Матка ж мая родная,

Глядзі, глядзі мае жонкі маладое,  
Глядзі, глядзі мае жонкі маладое».

Едзе, едзе мілы з Украіны,  
Угледзеў таполю за тры мілі.

— Матка мая родная, што то ў полі  
За тапалінанька сядзіць?

— Ох, не [г]лядзі тапалінанькі, сынку,  
Вазьмі сякерку, сатні тапалінку!

Ох, секануў раз, яна зазвінела,  
Секануў другі — загаварыла:

— Ах, мілы ж ты мой, што ж ты цяпер зрабіў,  
Ох, ты ж мяне, млоду, забіў,

Мае дзеткі маленькія пасіраціў  
І сам сябе ўдаўцом зрабіў!

Ды й упаў матцы радной на ножанькі:  
— Ох, што ж, мамачка, зрабіла,

Ох, дзеткі да мае пасіраціла,  
Мяне, маладога, ўдаўцом нарадзіла.

Andante

Ой, ма\_ці сы\_на да(й)а\_жа\_ні\_ла,  
 ма\_ла\_дой ня\_вес\_тух\_ны да(й)не злю\_бі\_ла.

Ой, маці сына да й ажаніла,  
 Маладой нявестухны да й не злюбила <sup>1</sup>.

Паслала сынка на ваеначку,  
 Маладу нявестухну белы лён палоці.

— Не аполеш льну, не йдзі дадому,  
 А стань ў чыстым полі хоць калінаю!

Пашла палоць лён да й нагнулася,  
 Чырвонаю калінаю абярнулася.

А і ехаў сынок з ваеначкі,  
 Угледзеў калінаньку за тры мілечкі.

Без яснага слонечка асвятілася,  
 Без буйнага ветрыку нахілілася.

Прыехаў сынок да й дадоманьку  
 Да й упаў матуленцы на белы ногі:

— Матуля мая, усеї свет звандраваў,  
 Такое каліначкі ў свеце не відаў!

— Эй, вазьмі, сынку, востру сякерку,  
 Ой, вытні да высечы тую калінку.

Ой, як вытнуў раз — пахілілася,  
 Да як вытнуў другі — папрасілася:

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы.



— Не рубай мяне, я міла твая,  
А то нам нарабіла матулька твая.

Што мы маладзенькі пажаніліся  
А на той святочак паспяшыліся.

160

Не скоро

А\_ жа\_ ні\_ ла ма\_ ці ма\_ ла\_ до\_ га сы\_ на,  
ма\_ ла\_ дой ня\_ вест кі не уз\_ лю\_ бі\_ ла,  
ма\_ ла\_ дой ня\_ вест кі не уз\_ лю\_ бі\_ ла.

Ажаніла маці маладога сына,  
Маладой нявесткі не узлюбіла<sup>1</sup>.

Выправіла сына ў далёку дарогу,  
Маладу нявестку ды лён палоці.

— Не праполеш лёну — не ідзі дадому,  
Стань у чыстым полі ты каліною.

Не спалола лёну, не пайшла дадому,  
Стала ў чыстым полі, ой, каліною.

Як прыехаў сынку з далёкай дарогі,  
Расказаў матулі свае навіны.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

— Матуля, матуля, па свеце бадзяўся,  
Ды такой калінкі нідзе не бачыў.

— Ой, бяры, сынку, востру сякеру,  
Пасячы ты, сынку, тую калінку.

Секануў адзін раз, секануў другі раз,  
А за трэцім разам адазвалася:

— Ой, не сячы мяне, каханы мой мужу!  
— А хто разлучыў нас? — Твая матуля.

161

Не вельмі хутка

А\_ жа\_ ні\_ ла ма\_ ці ма\_ ла\_ до\_ га сы\_ ні,  
ма\_ ла\_ дой ня\_ вест\_ кі не па\_ лю\_ бі\_ ла.

Ажаніла маці маладога сына,  
Маладой нявесткі не палюбіла <sup>1</sup>.

Выправіла сына ў вяліку дарогу,  
Маладу нявестку ў поле лён палоць:

— Не аполеш лёну, не ідзі дадому,  
Ідзі ў чыста поле, стань каліною.

Не палола лёну, не пайшла дадому,  
Стала ў чыстым полі ды каліною.

Як прыехаў Яся з вялікай дарогі,  
Расказаў матулі свае навіны:

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтарасца два разы.

— Матуля, матуля, ўвесь свет вандраваў,  
А такой калінушкі ў свеце не відаў:

Ад буйнага ветрыку накланілася,  
Ад дробнага дожджыку распусцілася.

— Бяры хутчэй, Ясю, вострую сякеру,  
Ідзі сячы, Ясю, тую каліну!

Секануў ён раз — адазвалася,  
Секануў другі раз — аказалася:

— Не сячы мяне, Ясю, я твая жана!  
— А хто разлучыў нас? — Матуля твая!

Ой, із нас жа людзі насмяяліся,  
Што мы, маладзенькія, павянчаліся.

Ой, із нас жа людзі надзівіліся,  
Што мы, маладзенькія, разлучыліся.

162

$\text{♩} = 72$

The musical score is written on three staves in a single system. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one flat (B-flat), and a tempo marking of quarter note = 72. The melody starts with a half note (i) followed by quarter notes for 'А жа ні ла ма ма ч ка'. The second staff continues with quarter notes for 'сы ноч ка свай го да ўзя ла (й) ня'. The third staff concludes with quarter notes for 'вех нач ку не па лю бо ві'. The lyrics are written below the notes, with some words underlined.

(i) А жа ні ла ма ма ч ка  
сы ноч ка свай го да ўзя ла (й) ня  
вех нач ку не па лю бо ві.

Ажаніла мамачка сыночка свайго  
Да ўзяла нявехначку не па любові.

Да ўзяла нявехначку не па любові,  
А ў тае нявехначкі чорныя бровы.

Выправіла сыночка ў далёк дарогі,  
А сваю нявехначку ў поле да лёну.

— Як не вырвеш лёнушку, не йдзі дадому,  
Стань на маім полюшку да й былінаю.

Стань на маім полюшку да й былінаю,  
Тонкаю, высокаю, ўсё й зялёнаю.

Да прыехаў сыночак з вялік дарогі,  
Да упаў жа мамачцы нізка на ногі.

— Ці здарова, мамачка, здарова была,  
Дзе ж твая нявехначка, а мая жана?

Дзе ж твая нявехначка, а мая жана?  
— Прыгарнула, сыночак, сырая зямля.

— Ой, што ж гэта, мамачка, ой, што за зямля,  
Да праехаў, мамачка, усе гарада.

Да праехаў, мамачка, усе гарада,  
Да ні чуў, ні відзеў жа такога дзіва.

Так на маім полюшку стаіць быліна,  
Тонкая, высокая, усё й зялёная.

— Да вазьмі жа, сыночак, гостры тапарок,  
Да зрубай былінушку, каб і не было.

Як секануў першы раз — пахілілася,  
Як секануў другі раз — абазвалася:

— За што мяне, міленькі, сячэш, рубаеш,  
Ці ж ты сваёй мамачцы ўсё й патураеш?

Будзе ж табе, міленькі, жонка, як жонка,  
А маім жа дзетачкам долечка горка.

Ды жаніла маменька сына з няволі,  
Ды ўзяла нявехначку не да любові.

Выправіла сына ды ў даль-дарогу,  
А сваю нявехначку ў поле да лёну.

Ды прыехаў сыноч з даль-дарогі,  
Ды скланіўся маменьцы нізка на ногі.

— Ці здарова, маменька, маць мая родна,  
Дзе твая нявехначка, да мая жана?

Ой, аб'ехаў, маменька, ды ўсе гарада,  
А такога дзіва нідзе не відаў.

А такога дзіва нідзе не відаў,  
Як на нашым полі стаіць быліна.

— Ды пайдзі ж ты, сынку, ссячы, зрубі.  
Секануў раз — нахілілася.

Як секануў другі — павалілася,  
Як секануў трэці — папрасілася:

— За што, мілы, сячэш, за што рубаеш.  
Ці ты сваёй маменьцы патураеш?

Ці я табе, мілы, пасцелі не слала,  
Ці я табе, мілы, кашулькі не мыла?

Andante

А жа ні ла ма ці сы на,  
сы ва ма ла до га да ўзя  
ла ня вех ну, да не па лю бо ві.

Ажаніла маці сына, сына маладога,  
Да ўзяла нявехну, да не па любові.

Як паехаў сынку ў вяліку дарогу,  
Паслала нявехну ў поле лёну браці.

— Не выбераш лёну, не ідзі дадому.  
Не выбрала лёну, не пайшла дадому.

Не пайшла дадому, да і значавала.  
Назаўтра ўстала, калінаю стала.

Да прыехаў сынку з вялікай дарогі,  
Да кланяецца мамцы нізенька ў ногі:

Маці мая, маці родная,  
Ой, гдзе ж мая жана маладая?

— Жана маладая з дзеўкамі гуляе.  
Ой ты сыночак мой, Васілёчак,

Вазьмі, сыночак, ты тапарочак,  
Зрубай калінцы вяршочак.

Первы раз цюкнуў — кроў капнула,  
Другі раз цюкнуў — прамовіла:

— Не калінку сячэш — жану сваю,  
Не голлейка рубаеш — дзетачак сваіх.

Пайшоў моладзец да й заплакаўшы,  
Пайшоў моладзец да й заплакаўшы.

— Ой, мамка ж мая, празводніца,  
Празвяла мяне, добрага молайца.



А жа ні ля ма ці  
 сы на па ня во лі,  
 у зя ла ня вех ну,  
 ды (й) не да лю бо ві.

Ажаніла маці сына па няволі,  
 Узяла нявехну ды не да любові.

Узяла нявехну ды не да любові,  
 Не белае лічка, не чорныя бровы.

Адправіла сына ў вяліку дарогу,  
 Малладу нявехну — ў поле браці лёну.

Малладу нявехну — ў поле браці лёну:  
 — Не выбераш лёну, то не йдзі дадому.

Не выбераш лёну, то не йдзі дадому,  
 Станеш у чыстым полі тонкаю таполей.

Прыязджае сынку з вялікай дарогі,  
 Пытаецца ў маці пра сваю худобу.

— Нідзе я не бачу́, як на нашым полі,  
Як на нашым полі тонкая таполя.

— Ай, вазьмі ж ты, сынку, вострую сякерку,  
Прырубай таполю пры самаму полю.

Ой, як цюкнуў раз я, дзераўцо схілілась,  
Ой, як цюкнуў другі, то кроў паказалась.

Ой, як цюкнуў другі — то кроў паказалась,  
А як цюкнуў трэці — міла абазвалась.

— Ой, не рубай, мілы, бо я твая міла,  
Мяне твая маці тут пастанавіла.

166

А жа ні ла ма ці сы на н(і) ка  
(я) па ня во лі  
у зя ла ды ня вес та ч ку  
не па лю бо ві.

$\text{♩} = 62$

А жа ні ла ма ці сы на  
не па ня во лі,  
ды у зя да (й) ня вес тач ку  
не па лю бо ві.

Не па волі маманька сына жаніла,  
Да ўзяла нявестачку не па любові.

Да ўзяла нявестачку не па любові,  
А не бела лічанька, не чорны бровы.

Выправіла сынанька ў бальшу дарогу,  
А маладу нявестачку ў поле да лёну:

— Бяры, бяры, нявехна, бяры дробны лён,  
Як выбераш ляночак — прыходзь дадому.

А не выбераш ляночак — не йдзі дадому.  
Стань жа ты у полечку, стань быліною.

А стань жа ты ў полечку, стань быліною,  
Тонкаю, високаю, распрыўдалаю.

Да прыехаў сыночак з бальшой дарогі,  
Да ўпаў роднай маманьцы на белы ногі.

— Здрастуй, здрастуй, матанька, родная мая,  
Дзе твая нявестачка, а мая жана?

— Ой, сынаньку, сынаньку, ўзяла сыра зямля.

— Ой, маманька, маманька, няпраўда твая.

Што ў полі быліначка — то мая жана.

— То ідзі ж ты, сынаньку, да каморанькі.

Да выбер сякерачку найгастрэйшую,  
Да зрубай быліначку найкраснейшую.

Як секануў я первы раз — пахілілася,  
А секануў я другі раз — так цела бела.

Як секануў я трэці раз — папрасілася:  
— Да не сячы, міленькі, не рубай мяне.

Бадай твая ж маманька марне прапала,  
Як нас, маладзенькіх, паразлучала.

Як нас, маладзенькіх, паразлучыла,  
А нашыя дзетанькі пасіраціла.

169

$\text{♩} = 52$

Мэ\_ ла ма\_ ці сы\_ на,

дай не зга\_ да ваў\_ шы,

ўзя\_ ла(й) а\_ жа\_ ні\_ ла

229

Мела маці сына,  
Да й не згадаваўшы, ўзяла ажаніла.

Да й не згадаваўшы, ўзяла ажаніла,  
Маладу нявестку да й не вазлюбіла.

Адправіла сына ў бальшую дарогу,  
Маладу нявестку ў поле да й да лёну.

Маладу нявестку ў поле да й да лёну.  
— Як не вырвеш лёну, то не ідзі дадому.

Плакала, рыдала — лёну не дарвала,  
Малада нявестка да й значавала.

Малада нявестка да й значавала,  
Да белага свету тапалёчкам стала.

— Добры вечар, маці, ці уся сям'я,  
А што маёй мілай тут не відаці?

— Вазьмі, мой сыночак, вазьмі тапарочак,  
Ідзі ў поле, сынку, сячы тапалёчак.

Рубнуў першы раз — бела цела відна,  
Рубнуў другі раз — кроўю акіпела.

Рубнуў другі раз — кроўю акіпела,  
Рубнуў трэці раз — да й загаварыла:

— Не сячы, не рубай, гэта ж твая міла,  
Гэта твая маці усё нарабіла.

Гэта твая маці усё нарабіла,  
Нас, маладзенькіх, навек разлучыла.

## 170

Ажаніла маці сына ды не па няволі,  
Узяла нявестку ды не па любові.  
Паслала сыночка ў бальшую дарогу,  
Маладу нявестку браць белага лёну:

— Не выбярэш лёну — не ідзі дадому.  
 Брала яна дзянёчак, брала йна другей,  
 На трэці дзянёчак захацела двору.  
 — Сценю мой, сценю, скінься даліною,  
 А я, маладзенька, бальшою тапалёю.  
 А як будзіць ехаць мілы із дарогі,  
 Будзіць пазнаваці мяне між народу.  
 Як прыехаў сынку з бальшое дарогі,  
 А ён сваю маці стаў жа пытаці:  
 — Ах, маць мая, маці, маць мая радная,  
 Маць мая радная, дзе жана маладая?  
 — Жана маладая з дзеўкамі гуляіць,  
 З дзеўкамі гуляіць, вянкi завіваіць.  
 — Ай, маць мая, маці, што на нашым полі,  
 Што на нашым полі вырасла таполя,  
 Тонка і высока, лісцейкам шырока.  
 — Бяры-ка, сыночак, войстры тапарочак  
 І сячы таполю пад самы карашочак.  
 Першы раз рубануў — толькі пашатнулась,  
 Другі раз рубануў — кроўка палілася,  
 Трэці раз рубануў — словечка сказала:  
 — Дай бог тваёй маці так лёгка дыхаці,  
 Як мне, маладзенькай, у полі стаяці.  
 Прыйшоў сын дадому, сеў ён каля столу  
 Сеў ён каля столу, апёрся рукою,  
 Апёрся рукою, абліўся слязою.  
 А ў яго маці ды стала пытаці:  
 — Ай сынку, мой сынку, аб чым зажурыўся?  
 — А ты мне не маці, а лютая змяя,  
 З'ела жарка сонца, з'ела дробны звёзды,  
 З'ела дробны звёзды, еш жа ясны месяц.

## 171

Умерана

Ме\_ ла ма\_ ту\_ ля ад\_ на\_ го сы\_ на,  
 ўзя\_ ла ды а\_ жа\_ ні\_ ла ма\_ ла\_ дзень\_ ка\_ га.



Мела матуля аднаго сына,  
Узяла ды ажаніла маладзенькага <sup>1</sup>.

Паслала сына ў вяліку дарогу,  
А маладую нявестку лянок палоць:

— Не споліш лёну, не ідзі дадому,  
Стань у чыстым полі хоць быліною.

Прыехаў сын з вялікай дарогі,  
Прыехаў, упаў ён матулі ў ногі.

— Матуля мая, увесь свет звандраваў  
Такое былінкі нідзе не страчаў.

Былінкі такой нідзе не страчаў,—  
Без ветру хіліцца, без сонца свеціцца.

— Ой, вазьмі, сынку, гостру сякеру  
І ссячы ты, сынку, ой, тую былінку.

Секануў ён раз — пахілілася,  
Ой, секануў другі раз — запрасілася:

— Не сячы мяне, не рубай мяне,  
Ой, скажу ўсю праўду: я жонка табе.

Скажу ўсю праўду: я жонка твая,  
Нарабіла ўсё ліха матуля твая.

172

$\text{♩} = 70$

Ме\_ ла ма\_ ту\_ ля ад\_ на\_ го сын\_ка,  
ўзя\_ ла ма\_ ла\_ дзень\_ ка\_ га ды а\_ жа\_ кі\_ ла,  
ня\_ вес\_ тух\_ ну\_ лас\_ тух\_ ну не ўна\_ ра\_ ві\_ ла.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай строфы паўтараецца два разы.

Мела матуля аднаго сынка,  
Узяла маладзенькага ды ажаніла,  
Нявестухну-ластухну не ўнаравіла.

Паслала сынка ў вельку дарожку,  
Нявестухну-ластухну лянок палоці,  
Нявестухну-ластухну лянок палоці.

— Не аполеш лёну, не ідзі дадому,  
А стань у чыстым полі белай быліною,  
Тонкаю, высокаю да вербіною.

Прыехаў сыноч з велькай дарожкі:  
— Мамачка, мамачка, я відзеў дзівачка,  
Мамачка, мамачка, я відзеў дзівачка.

Як на нашым полі расце былінка,  
Тонкая, высокая, ой, да вярбінка,  
Тонкая, высокая, ой, да вярбінка.

— Вазьмі, сыноч, гостру сякерку,  
Пайдзі, зрубай белу былінку,  
Тонкую, высокую да і вярбінку.

Секануў ён раз — нахілілася,  
Секануў другі — запрасілася,  
Секануў другі — запрасілася.

— А ты мілы мой, я міла твая,  
Ніхто нас не разлучыў — матуля твая,  
Ніхто нас не разлучыў — матуля твая.

Матуля твая нас разлучыла,  
Нашы дробны дзетачкі пасіраціла,  
Нашы дробны дзетачкі пасіраціла.

Буду налятаць я зязюлькаю,  
Буду налятаць, буду кукаваць,  
Свае дробны дзетанькі буду пабуджаць:

— Устаньце, дзетанькі, вы доўга спіце,  
Вы свае мачысе не ўнаравіце,  
Вы свае мачысе не ўнаравіце.



Ме\_ ла ж гэ\_ та мац(і) ад\_ на\_ го сы\_ на



і так ма\_ ла\_ дзень\_ ка\_ га ўсе(й)а\_ жа\_ ні\_ ла,



і так ма\_ ла\_ дзень\_ ка\_ га ўсе(й)а\_ жа\_ ні\_ ла.

Мела ж гэта маці аднаго сына  
І так маладзенькага ўсё ажаніла <sup>1</sup>.

Ажаніўшы, у свет пусціла,  
Сказала нявестачцы йсці лянок палоць.

Сказала нявестачцы йсці лянок палоць.  
— Ідзі, нявестачка, йдзі, назад не прыходзь.

Ідзі нявестка, йдзі, назад не прыходзь,  
Зрабіся быліначкай, ў роўным полі будзь.

Прыехаў сыноч з вялікай дарогі,  
Пакланіўся мамачцы ў белы ногі,

Пакланіўся мамачцы у белы ногі:  
— Матуля мая, што за навіна!

Што у роўным полечку стаіць быліна,  
Што у роўным полечку стаіць быліна.

— Мой жа ты сыноч, вазьмі тапарок,  
Высячы быліначку, дзе расце лянок.

Высячы быліначку, дзе расце лянок.  
Секануў ён раз — пахілілася,

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

Секануў другі раз — кроў палілася,  
А за трэцім разам папрасілася:


— Ой, муж, ты мой муж, не рубай ты мяне,  
Пракляла матулечка твая ж мяне.

— Матуля мая, свет я вандраваў,  
А такой быліначкі ў свеце не відаў.

— А мой жа ты сыноч, павандруй яшчэ,  
Найдзі ж ты быліначку лепшую яшчэ.

174


Andante



Ме\_ ла ма\_ ту\_ ля ад\_ на\_ го сы\_ на



і так ма\_ ла\_ дзень\_ ка\_ га ра\_ на жа\_ ні\_ ла,



і так ма\_ ла\_ дзень\_ ка\_ га ра\_ на жа\_ ні\_ ла.

Мела матуля аднаго сына  
І так маладзенькага рана жаніла <sup>1</sup>.

Рана жаніла, у свет пусціла,  
Сказала нявестаньцы ісці палоць лянок.

Апалоўшы лён, не прыходзь дамоў,  
Стань у роўным полі хоць ты быліной.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтарасцца два разы.

Пръехаў сынок з вялікай дарогі,  
Пакланіўся матулі нізенька ў ногі.

— Матуля мая, дзе ж мая жана?

— Там у роўным полі ўсё поле лянок.

А мой жа ты сынок, вазьмі тапарок,  
Вырубай быліначку, што глуша лянок.

Секануў я раз — пахілілася,  
Секануў я другі раз — папрасілася:

— Ой, мужу, мужу, не рубі мяне,  
Бо твая матуленька пракляла мяне.

Ой, мужу, мужу, скажы, што рабіць,  
Ці тут векаваці, ці йсці дамоў жыць?

175

Мерна



Ме\_ла ма\_ту\_ля ад\_на\_го сын\_ка,



ўзя\_ла да(й) а\_жа\_ні\_ла ма\_ла\_дзень\_ка\_га.

176

$\text{♩} = 54$



Ой, а\_жа\_ні\_ла да ма\_ці сы\_на,



а ня\_вес\_тань\_кі да(й) не злю\_бі\_ла.

♩ = 58



Мела матуля аднаго сына  
І так маладзенькага да й ажаніла <sup>1</sup>.

Ажаніўшы сына, у дарожку пусціла.  
Сказала нявестачцы йсці лянок палоць.

— Ідзі ты, нявестанька, ідзі не прыходзь,  
Стань у роўным полечку да й барлінаю.

Вярнуўся сыноч з вялікай дарогі,  
Пакланіўся матулі ў белыя ногі.

— Ой ты, мой сыноч, вазьмі тапарок,  
Вырубай барліначку, дзе рос мой барок.

Секануў ён раз — пахілілася,  
Секануў другі — кроў палілася.

Ой, муж, ты мой муж, не рубай мяне,  
Твая ўжо матулечка пракляла мяне.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы.



$\text{♩} = 60$

Ой, як бы\_ ла ўдо\_ вуш\_ ка са\_ мою ўда\_ ва,

(я)\_ жа\_ ні\_ ла сы\_ ноч\_ ка не па\_ ня\_ во\_ лі (ый).

Ой, як была ўдовушка самою ўдава,  
Ажаніла сыночка не па няволі.

Ажаніла сыночка не па няволі,  
Узяла нявестачку не па любові.

Узяла нявестачку не па любові,  
Не белае лічанька, не чорны бровы.

Не белае лічанька, не чорны бровы.  
Ой, выслала сыночка на край-дарогі.

Ой, выслала сыночка на край-дарогі,  
А сваю нявестачку ў поле да лёну.

А сваю нявестачку ў поле да лёну:  
— Як не вырвеш лёнушку, не йдзі дадому.

Як не вырвеш лёнушку, не йдзі дадому,  
Станавіся ў полюшку ўсё быліною.

Станавіся ў полюшку ўсё быліною,  
Тонкаю, высокаю ўсё зеляною.

Ад буйнага ветрыку ўсё шатаецца,  
Ад яснага солнышка выкрашаецца.

Як прыехаў сыночак з край дарогі,  
Укланіўся маменьцы нізенька ў ногі.

— Здрастуй, родна маманька, дзе мая жана?  
— Прыняла, сынаньку, сырая зямля.

Як паслала сынанька ў поле араці:  
— Не забудзься, сынку, сякеры ўзяці.

Як на нашым полечку стаіць былінка,  
Як секануў я первы раз — пахілілася.

Як секануў я другі — кроў палілася,  
Як секануў я трэці раз — папрасілася:

— Не рубай, мой міленькі, я твая жана,  
Гэта ж твая маманька нас разлучыла.

179

$\text{♩} = 160$

І дзі, ня вехна, да лі н(ы) ка ю,  
да стань у полі ра бі н(ы) ка ю.

І дзі, нявехна, далінкаю,  
Да стань у полі рабінкаю.

Будзе мой сынок з вайны іці,  
Да й будзе ён дзівіціся.

Да прышоўшы дамоў, хваліціся:  
— Ой, маці мая радненькая,

Да я ж бачыў дзіва дзіўненькае.  
Рабінка без ветру шатаецца.

Без дажджу яна макрусенька,  
Без сонца яна яснысенька.

— Ідзі, мой сыноч, у нову клець,  
Да вазьмі, сыноч, войстру меч.


Да вазьмі, сыноч, войстру меч,  
Да й ссячы рабінцы галоўку з плеч.

Первы раз цюкнуў — шатнулася,  
Другі раз цюкнуў — кроў пашла,

Трэці раз цюкнуў — прамовіла:  
— Не рабіну сячэш, а жану сваю,

А што ветачкі, то дзетачкі,  
А што розачкі, то слёзачкі.

180



Ды па\_ е\_ хаў мі\_ лы ў вя\_ лі\_ ку да\_ ро\_ гу,  
ды па\_ кі\_ нуў мі\_ лу жы\_ ву\_ ю, зда\_ ро\_(ву).

Ды паехаў мілы ў вяліку дарогу,  
Ды пакінуў мілу живую, здарову.

А маці нявехны ды й не злюбіла,  
Узяла й тую нявехну ды й атруціла.

Ды прыехаў мілы з вялікай дарогі,  
Скланіўся маці нізенька ў ногі.

— Ой, маці ж ты, маці, маці ж радзіма,  
Ой, дзе ж мая міла, дзе ж мая жана?

— А твая жы міла лён дробны бярэ,  
Ды й скінулась у полі ды й былінаю.

Ды й скінулась у полі ды й былінаю.  
Тонкаю, прыгожаю, ды й високаю.

Вазьмі, сынку, вазьмі тапарынаньку,  
Ды зрубай у полі ты былінаньку.

Ой, секануў я раз — ды й паранілася,  
Ой, секануў я другі — пахілілася.

Ой, секануў я другі — пахілілася,  
Ой, секануў я трэці — папрасілася:

— За што, за што, мілы, ты мне рубаеш,  
Ці ты сваёй маці веранькі даеш?

181

♩ = 45

Ой, па\_ е\_ хаў мі\_ лень\_ кі  
ў да\_ лё\_ ку да\_ ро\_ гу,  
ой, па\_ кі\_ нуў мі\_ лень\_ ку  
жы\_ ву\_ ю, з(ы)\_ да\_ ро\_ ву.

Ой, паехаў міленькі ў далёку дарогу,  
Ой, пакінуў міленьку жывую, здарову.

Ой, прыехаў міленькі з далёкай дарогі,  
Скланіўся мамачцы нізенька ў ногі.

— Здрастуй, здрастуй, маманька, жыва, здарова.  
Дзе ж твая нявехнанька, а мая жана?

Дзе ж твая нявехнанька, а мая жана?  
Ды й прыняла, сынанька, сырая зямля.

— Ой, што ж гэта, маманька, за прычынанька,  
Што вырасла ў полі да былінанька?

Тонкая, высокая, шчэ й прыўдалая  
Ад буйнага ветрыка шчэ й шатаецца.

Ад буйнага ветрыка шчэ й шатаецца,  
Ад яснага сонейка украшаецца.

— Ой, бяры, сынаньку, тапарынаньку  
Ды зрубай жа ў поленьку ту былінаньку.

Ой, як секануў я першы раз — паранілася,  
Як секануў я другі раз — пахілілася.

Як секануў я трэці раз — папрасілася:  
— За што, за што, міленькі, сячэш, рубаеш,

Што ты маладзенькую з свету збаўляеш,  
Што ты маладзенькую з свету збаўляеш?

Што ты маладзенькую з свету збаўляеш,  
Шчэ й дробныя дзетачкі асірочваеш?

♩ = 60

і ой, жа\_ ні\_ ла мац(і) сы\_ на  
 не па\_ ня\_ во\_ лі,  
 і ой, ўзя\_ ла ня\_ вес\_ тац\_ ку  
 не па\_ на\_ ро\_ ві.



## БРАТКІ

183

Наляцелі журавы,  
Селі-палі на раллі.

Сталі яны грагаці,  
Аб араллі гукаці:

— Ранейшая лепшая,  
Пазнейшая пушчэйшая.

На ранняй — пшаніца,  
На позняй — мятліца.

Ажانیўся удавец,  
Узяў сабе дзевачку.

З першай жаной дзяцей меў,  
А з другой гадаваў.

А з другой гадаваў,  
А з трэцяй разагнаў.

— Ідзіце дзеці службыці,  
Чым мачысе гадзіці<sup>1</sup>.

У Полацку на рынку  
Пілі молайцы гарэлку.

— Шынкарачка малада,  
А дай мёду гарцы два.

— Тады табе мёду дам,  
Калі здзенеш сіў жупан.

---

<sup>1</sup> Тут заўважана Чачотам кантамінацыя.

— Нашто табе сіў жупан,  
Калі я маю грошы жбан.

— Калі маеш грошы жбан,  
За цябе доч аддам.

А ў суботу гулялі,  
А ў нядзелю вянчалі.

А ў нядзелю вянчалі,  
У панядзелак спаць клалі.

— А дзевачка нізенька,  
Прыкаціся блізенька.

Пытаюся у цябе,  
Якога роду і племя?

— А я роду папоўна,  
Паповіча Карпоўна.

Пытаецца Касінька,  
Якога роду Ясінька.

— А я роду паповіч,  
Паповіча Карповіч.

Хвала ж табе, божа,  
Што мяне бог сцярөг.

Што мяне бог сцярөг,  
Што з сястрою спаць не лёг.

Што я грэху не зажыў —  
Крыві сваёй не праліў.

Адчыніся нова кець,  
Сястра з братам з кеці йдзець.

Бадай папы прапалі —  
Брата з сястрой звянчалі.

А йдзі, сястра, ў манастыр,  
А я пайду ў цёмны лес.

А я пайду ў цёмны лес,  
Няхай мяне звер і з'есць.

Калі мяне звер не з'есць,  
То самому ў вагонь лезць.

Бадай цела згарэла,  
Душа ў неба хацела.

— Пойдзем, сястра, у поле,  
Абернемся травою.

На брацетку — сіні цвет,  
На сястрыцы — жоўты цвет.

Будуць людзі траву браць,  
Будуць нас успамінаць:

Гэта тая травіца,  
Што брацетка-сястрыца.

## 184

Ой, ляцелі журавы,  
Селі-палі на раллі<sup>1</sup>.

Сталі яны брукаці,  
Аб араллі гукаці:

— Лучшы ралля ранняя,  
Чым тая позная.

А на раннім пшаніца,  
А на познім мятліца.

Лучшы первая жана,  
А чым тая другая.

---

<sup>1</sup> Другі радок кожнай строфы паўтараецца два разы.

З первай жонкай дзяцей мець,  
А з другой разагнаць.

А ў суботу позненька  
Пашлі дзеці розненька.

— Дзеці мае мілыя,  
Дзеці мае дробныя!

Ці лепі людзём служыць,  
Ці вам мачысе гадзіць?

— Лепі нам людзём служыць,  
Чым мачысе гадзіць.

У Полацку на рынку  
П'юць малойцы гарэлку.

— Шынкарачка малада!  
Прадай мёду гарцы два.

— Тагды табе мёду дам,  
Застаў жа мне сіль кафтан.

— Нашто табе мой кафтан,  
Калі маю грошы жбан.

— Калі маеш грошы жбан,  
Я за цябе дачку аддам.

У суботу звянчалі,  
У нядзелю спаць клалі.

Пытаіцца дзяўчына:  
— А сконд роду, дзяціна?

— А я роду мешчанін,  
Па бацюшку купчанін.

Пытаіцца дзяціна:  
— А сконд роду, дзяўчына?

— А я роду мяшчанка,  
Па бацюшку купчанка.

— Багдай маці прапала,  
Брата з сястрой звянчала.

А бог жа мяне сцярог,  
Што з сястрою спаць ня лёг.

Ты сястрыца мілая,  
Пойдзем мы у поле.

Абернемся травою,  
Што брацетка з сястрою.

З Купалы на Івана  
Прыдуць дзеўкі краскі рваць.

Прыдуць дзеўкі краскі рваць,  
Будуць нас успамінаць:

— Гэта тая травіца,  
Што браційка з сястрыцай.

А на брату сіні цвет,  
А на сястрэ жоўты цвет.

185

Andante

Ой, на ран\_ няй рал\_ лі\_ цы  
ро\_ дзіць жы\_ та, лшв\_ ні\_ ца,  
ро\_ дзіць жы\_ та, лшв\_ ні\_ ца.

248

Ой, на ранняй ралліцы  
Родзіць жыта, пшаніца <sup>1</sup>.

А на позняй ралліцы  
Родзіць куколь, мятліца.

Наляцелі жураўлі  
Да і паселі на раллі.

Сабраліся мужыкі,  
Таргуюцца аб жанкі.

— З першай жоны дзеці меў,  
А з другою гадаваў.

А з другою гадаваў  
Да і ў свет павыпраўляў:

— Ідзіце, дзеткі, службыці,  
Ніж мачысе гадзіці.

Лепшы чужы асьмачок,  
Як мачыхі кулачок.

Ідзіце, дзеткі, за мною,  
Я пакажу дарогу.

Я пакажу дарогу  
Да самага Альбова.

А ў Альбове на рынку  
П'юць сіроты гарэлку.

А багаты дзівісе,  
Чым сірота жывісе.

— Ты, багаты, не дзівуй,  
Чым я маю, тым жыву!

Шынкарачка малада,  
Дай мне мёду гарцаў два!

---

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

— Скідай, Ясю, свой жупан,  
Тады табе мёду дам.

— Нашто табе мой жупан,  
Калі ў мяне грошай збан.

— Калі ў цябе грошай збан,  
Я за цябе дачку дам.

А не дачку — наймічку,  
Харошую панначку.

А ў касцэле слюб узялі,  
А ў каморы спаць ляглі.

Пытаецца Ясенька:  
— Скуль ты родам, Касенька?

— На імене — Лайкоўна,  
На прозвіска — Царкоўна.

Пытаецца Касенька:  
— Скуль ты родам, Ясенька?

— На імене — Лайковіч,  
На прозвіска — Царковіч.

А бог мяне пасцярог,  
Што з сястрою спаць не лёг.

— Ідзі, Ясю, да й ты ў лес,  
Няхай цябе воўк із'есць.

— Ой, пойдзем мы на поле,  
Рассеймося абое.

На мне будзе жоўты цвет,  
А на табе сіні цвет.

Будуць людзі кваткі рваць  
Брата, сястру спамінаць.



Прыляцелі журавы,  
Селі ў полі на раллі.

Сталі раллю капаці,  
Самі з сабой гукаці:

— Лепей ралля ранняя,  
Ніж чым тая позняя.

А на ранняй ралліцы  
Расцець жыта з пшаніцай.

А на позняй ралліцы  
Расцець трава мятліца.

Сабраліся два мужы,  
Гаварылі аб жаны:

— Лепей жонка першая,  
Ніж чым тая другая.

З першай жонкай дзеткі меў,  
З першай [жонкай] гадаваў.

[З першай жонкай гадаваў],  
А з другой рассылаў:

— Ідзіце, дзеткі, службыці,  
Як мачысе гадзіці.

Як мачысе гадзілі,  
Без кашулек хадзілі.

А як пашлі службыці,  
Сталі сукні насіці.

А ў нядзелю на рынку  
Пець сіротка гарэлку.

— Шынкарачка малада,  
Дай мне мёду і віна.

— А калі ты вялік пан,  
Так знімі жа свой жупан.

— Нашто табе мой жупан,  
Ёсь у мяне грошай жбан.

— Калі маеш грошай жбан,  
Я за цябе дачку дам.

То не мая дочачка,  
То надабна наймачка.

А ў нядзелю пыталі,  
Ў панядзелак звянчалі.

Ў панядзелак звянчалі,  
У аўторак спаць клалі.

Яшчэ ж мяне бог сцярог,  
Што з сястрыцай спаць не лёг.

Яшчэ ж мяне бог укрыў,  
Што я сястры не накрыў.

Бадай папам цяжка жыць,  
Сястрэ з братам нельга жыць.

Пытаецца Ясенька:  
— Адкуль родам, Касенька?

— А я родам з Кракова,  
А назвіскам Вайтова.

Пытаецца Касенька:  
— Адкуль родам, Ясенька?

— А я родам з Краковіч,  
А назвіскам Вайтовіч.

Пойдзем, браце, ў цёмны лес,  
Няхай жа нас воўк із'есць.

Пойдзем, браце, гарою,  
Абернемся травою.

Будуць дзеўкі краскі рваць,  
Будуць пра нас успамінаць:

— Гэта тая травіца,  
Што брацетка з сястрыцай.

Сіні з жоўтым цвяточак,  
То сястрыца і браточак.

187

Moderato

А ў ня дзель ку з-пад за ры  
вы ля та лі жу ра вы,  
вы ля та лі жу ра зы.

А ў нядзельку з-пад зары  
Выляталі журавы<sup>1</sup>.

Выляталі журавы,  
Селі, палі на раллі.

Сталі раллю капаці,  
Сталі з сабой гукаці:

— Лепей ралля ранняя,  
Чымся тая позняя.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай строфы паўтараецца два разы.

А на ранняй — пшаніца,  
А на позняй — мятліца.

А ў нядзельку раненька  
Сабраліся удаўцы.

Сабраліся удаўцы,  
Удалыя малайцы.

Сталі яны водку піць,  
Сталі з сабой гаварыць.

— Лепей жонка першая,  
Чымся тая другая.

Я з першаю дзеткі меў,  
А з другою гадаваў.

А з трэцяю, нягодніцай,  
Сваіх дзетак разагнаў.

— Ідзеце, дзеткі, служыці,  
Чым мачысе гадзіці.

Чым мачысе гадзіці,  
Рызы-латы насіці.

Адзін пайшоў да двара,  
А другі да кляштара.

Што у двары прабываў,  
Той грошыкі зарабляў.

Што ў кляштары прабываў,  
Той на конях паязджаў.

Ой, пайшоў ён у карчму  
Да шынкаркі маладой.

— Шынкарачка малада,  
Дай мне водачкі, віна.

— Як я табе водкі дам,  
Калі ў цябе жупан дран?

— Хоць у мяне жупан дран,  
Ёсць у мяне грошай жбан.

— Калі ў цябе грошай жбан,  
Я за цябе дачку дам.

Хоць не родную дачку,  
Дык верную служачку.

Іх у цэркві вянчалі,  
У каморы спаць клалі.

Пыталася дзяўчына:  
— Адкуль роду, хлапчына?

— А я роду паповіч,  
На прозвішча Вайтовіч.

Запытаўся хлапчына:  
— Адкуль родам, дзяўчына?

— А я роду папова,  
Па прозвішчу Вайтова!

— Вот жа мяне бог сцярог,  
Што з сястрою спаць не лёг.

Вот жа мяне бог укрыў,  
Што з сястрою не накрыў.

Пойдзем, сястра, у поле,  
Рассеемся травою.

А ты будзеш сіні цвет,  
А я буду жоўты цвет.

Будзе свята — свята Ян,  
Пойдуць дзеўкі краскі рваць.

Будуць дзеўкі краскі рваць,  
Брата з сястрой успамінаць.

— Гэга тая травіца,  
Што брацетка й сястрыца.

Наляцелі журавы,  
 Селі-палі на раллі.  
 Сталі рыці, капаці,  
 Сталі праўдачкі пытаці:  
 — Ці лепі ралля ранняя,  
 Ці лепі [ралля] позняя?  
 — На ранняй расце пшаніца,  
 На позняй мятліца.  
 Сабраліся тры ўдаўцы,  
 Сталі яны гаварыці:  
 — З каторай жонкай лепі жыці,  
 Ці з першай, ці з другой, ці з трэцяй?  
 — Я з первай дзяцей меў,  
 А з другой гадаваў.  
 А з трэцяй рассылаў:  
 — Ідзіце, дзеці, службыці,  
 А мачысе гадзіці.  
 Сын пашоў к цару,  
 А дачушка к шынкару.  
 Ехаў сын да цара,  
 Заехаў да шынкара.  
 — Шынкарачка малада,  
 Вынесь мёду і віна.  
 — А я мёду вынесу,  
 У цябе шубу садзяру.  
 — А я шубы не дам,  
 Ёсць у мяне дзенег жбан.  
 — Калі ў цябе дзенег жбан,  
 Я за цябе доч аддам.  
 У суботу змаўлялі,  
 У нядзелю звянчалі.  
 Стала жана ў мужа пытаці:  
 — Як цябе зваці?  
 — Па татачку Вайтоўнік,  
 Па мамачцы Карпоўнік.  
 Стаў муж у жаны пытаці:  
 — Як цябе зваці?  
 — Па татачку Вайтоўна,  
 Па мамачцы Карпоўна.  
 — Бадай ўсе ксяндзы прапалі,  
 Як брата з сястрой звянчалі.

Пойдем мы, сестра, у чыста поле,  
 Рассеемся травою.  
 Будуць людзі траву рваці,  
 Брата з сястрой памінаці.  
 На братачку жоўты цвет,  
 На сястрыцы — сіленькі.

189

$\text{♩} = 120$

Жу\_ ра\_ вы, ай, ля\_ це\_

\_лі жу\_ ра\_ вы а з чу\_

жы\_ я ста\_ ра\_ ны

Журавы,  
 Ай, ляцелі журавы  
 А з чужыя стараны.

Стараны,  
 А з чужыя стараны,  
 Селі-палі на раллі.

На раллі,  
 Селі-палі на раллі,  
 Сталі раллю жыраваць.

Жыраваць,  
 Сталі раллю жыраваць,  
 Сталі раллю праклінаць.

Праклінаць,  
 Сталі раллю праклінаць:  
 — Лучшай ралля ранняя.



Ранняя,  
Лучшай ралля ранняя,  
Чымся тая позная.

Позная,  
Чымся тая позная.  
А на ранней пшонку жнуць.

Жнуць,  
А на ранней пшонку жнуць,  
А на позней валы йдуць.

Ідуць,  
А на позней валы йдуць,  
Лучшай жонка первая.

Первая,  
Лучшай жонка первая,  
Чымся тая другая.

Другая,  
Чымся тая другая.  
З первай жонкай дзеці меў.

Дзеці меў,  
З первай жонкай дзеці меў,  
А з другою гадаваў.

Гадаваў,  
А з другою гадаваў,  
А з трэццяю рассылаў.

Рассылаў,  
А з трэццяю рассылаў,  
Ідзіце, дзеці, службыці.

Служыці,  
Ідзіце, дзеці, службыці,  
Чым мачысе гадзіці.

Гадзіці,  
Чым мачысе гадзіці.

$\text{♩} = 72$

А ля\_ це\_ лі жу\_ ра\_ вы,  
се\_ лі ў по\_ лі на рал\_ лі,  
се\_ лі ў по\_ лі на рал\_ лі.

А ляцелі журавы,  
Селі ў полі на раллі<sup>1</sup>.

Сталі зямлю капаці  
І з ралліцай гукаці.

А на ранняй ралліцы  
Родзіць жыта-пшаніца.

А на позняй ралліцы  
Родзіць гірса-мятліца.

Сабраліся тры ўдаўцы,  
Сталі з сабой гаварыць.

А із першай дзеці меў,  
А із другой гадаваў.

А із другой гадаваў,  
А із трэцяй рассылаў:

— Ідзіце, дзеткі, служыці,  
Чым мачысе гадзіці.

Як мачысе гадзілі,  
Дык голыя хадзілі.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

Як пашлі яны службыці,  
Сталі сукны насіці.

А у Слуцку на таргу  
П'юць сіроты гарэлку.

— Шынкарачка малада,  
Дай мне мёду і віна.

— Як жа ж табе мёду даць,  
Калі ў цябе жупан дран.

— Хоць у мяне жупан дран,  
Дома стаіць грошай жбан.

— Калі ў цябе грошай жбан,  
Я за цябе цурку аддам.

Хоць не сваю цурачку,  
Дык верную служачку.

У суботу запілі,  
А ў нядзелю шлюб далі.

А ў нядзелю шлюб далі,  
У панядзелак спаць ляглі.

— Шынкарачка малада,  
Скажы ж праўду, адкуль ты.

— А я з места мешчано,  
А назвіска Вайтоўна.

— Ты, галубчык, душа мая,  
Скажы ж праўду, адкуль ты.

— А я з места мешчано,  
А з наўзвіска Вайтоў сын.

Яшчэ ж мяне бог сцярог,  
Што з сястрыцай спаць не лёг.

Яшчэ ж мяне бог жалеў,  
Што з сястрыцай грэх не меў.

— Пайдзём, сястра, ў цёмны лес,  
Няхай нас звар'ё із'есць.

— Не, браточак, баюся,  
Пайду лепей ўтаплюся.

Сонца кажыць, высушу,  
Вецер кажыць, выхаплю.

А бог кажыць, долю дам,  
Несумысля шлюб узяў.

Пойдзем, браток, гарою,  
Абернемся травою.

Будуць красачкі шчыпаць,  
Брата і сястру спамінаць.

Пашлі дзеўкі краскі рваць,  
Брата і сястру спамінаць:

— А дзе ж тая травіца,  
Што брацетка й сястрыца.

Сіненькі цвет — брацетка,  
Жоўценькі цвет — сястрыца.

Гэтая ж тая травіца,  
Што брацетка й сястрыца.

191

$\text{♩} = 76$

А ў ня\_ дзель\_ ку з\_пад за\_ ры

вы\_ ля\_ та\_ лі жу\_ ра\_ вы,

вы\_ ля\_ та\_ лі жу\_ ра\_ вы.

261

А ў нядзельку з-пад зары  
Выляталі журавы <sup>1</sup>.

Выляталі журавы,  
Селі-палі на раллі.

Сталі яны жыраваць,  
Между сабой размаўляць:

— Лепей ралля ранняя,  
Нячым тая позняя.

На ранняй жыта, пшаніца,  
На позняй гірса, мятліца.

А ў мястэчку на канцы  
Сабраліся два ўдаўцы.

Сталі яны выпіваць,  
Между сабой размаўляць:

— Лепей жонка першая,  
Нячым тая другая.

З першай жонкай дзеткі меў,  
А із другой гадаваў.

А із другой гадаваў  
А із трэцяй рассылаў:

— Ідзіце, дзеці, служыць,  
Нячым мачысе гадзіць.

Як мачысе гадзілі,  
Голы-босы хадзілі.

Пайшлі дзеці служыці,  
Сталі сукні насіці.

Брат служыў у шынкара,  
А сястрыца ў шынкаркі.

---

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

А ў нядзелю звянчалі,  
У панядзелак спаць клалі.

Добра, што бог асцярог,  
Што з сястрыцай спаць не лёг.

Пойдзем, сястра, у цёмны лес,  
А ніхай нас воўк із'есць.

Пойдзем, сястра, у поле,  
Абернемся травою.

Будуць дзеўкі краскі рваць,  
Нас з табою ўспамінаць:

— Гэта тая травіца,  
Што брацетка й сястрыца.

## 192

Прыляцелі журавы,  
Селі-палі на раллі.

Сталі яны гукаці,  
Сталі раллю шчыпаці.

Лепі ралля ранняя,  
Чымся ралля позняя.

На ранняй ралліцы  
Растуць белы пшаніцы.

А на позняй ралліцы  
Расце гугаль, мятліца.

Лепей жана першая,  
Чымся жана другая.

З першай жаной дзетак меў,  
З другой гадаваў.

А з трэцяю разагнаў:  
— Ідзіце, дзеткі, службыці.

Будзеце сукні насіці,  
Чым мачысе гадзіці.

Пашлі дзеткі службыці,  
Сталі сукні насіці.

У Полацку на рыначку  
Г'юць сіроты гарэлачку.

— Шынкарачка малада,  
Дай мне мёду гарцы два.

— Калі ж ты гэткі пан,  
Здзень жа ты мне свой шубан.

— Нашто табе мой шубан,  
Ёсць у мяне грошай жбан.

— Калі ў цябе грошай жбан,  
Я за цябе дачку аддам.

У суботу згукалі,  
А ў нядзельку звянчалі.

А ў нядзельку звянчалі,  
У панядзелак спаць клалі.

Пытаецца Ясенька:  
— Адкуль родам, Касенька?

— Я родам папоўна,  
Фаміліі Карпоўна.

Пытаецца Касенька:  
— Адкуль родам, Ясенька?

— Я родам паповіч,  
Фаміліі Карповіч.

За што ж мяне бог караў,  
Што я з сястрой шлюб узяў.



Толькі мяне бог сцярог,  
Што з сястрою я спаць не лёг.

Пойдзем, сястра, у чыста поле,  
Рассеємся мы абое.

Ты будзеш краска сіняя,  
А я буду жоўтая.

Будуць дзеўкі краскі збіраць,  
І брата з сястрой успамінаць:

Гэта тая травіца,  
Што брацік і сястрыца.

### 193

Музыкальная партытура для песні 193. Пачаток партытуры з тэмпа  $\text{♩} = 90$ . Ключ дыязіс, рытм 3/4. Партытура складаецца з двух радкоў. Першы радок мае тры такты з наступнымі слягамі: "А ў по\_ лі, а ў по\_ лі а рал\_ ля,". Другі радок мае тры такты з наступнымі слягамі: "а у по\_ лі а рал\_ ля."

### 194

Наляцелі сакалы  
З чужой, дальней стараны,

Селі-палі на раллі,  
Прамiж сабой гуркуюць:

— Луччы тая скарацьба,  
Чымся тая наралля.

На скарацьбе пшаніца,  
А на раллі мятліца.

А ў горадзе на таргу  
Да два молайцы ідуць.

Да два молайцы ідуць,  
Праміж сабой гавораць:

Луччы первая жана,  
Чымся тая, другая.

А я з перваю жаной  
Я і дзетушак прыжыў,

Й а з другою жаной  
Я дзетушак разагнаў.

А што ў лесе свішчыць?  
Бацька дзетушак ішчыць.

— Ах, вы дзетушкі мае,  
Сабірайцеся ка мне.

Ці цару будзеце служыць,  
Ці мачысе наравіць?

— Цару служомшы — услужыш,  
А мачысе не ўнаравіш.

А ў горадзе на таргу  
Да два молайцы ідуць.

Да два молайцы ідуць,  
Паміж сабой гавораць:

— Шынкарачка малада,  
Прадай мёду фунты два!

— А я мёду не прадам,  
За цябе дачку сваю аддам.

А ў скрасенне вянчалі,  
У панядзелак спаць клалі.

Стаў пытаці дзяціна,  
Якога роду дзяўчына.

— Я з Кіева вайтоўна,  
Па бацьку Карпоўна.

Стала пытаці дзяўчына,  
Якога роду дзяціна.

— Я з Кіева вайтовіч,  
Па бацьку Карповіч.

— Ах і дзе ж таму было,  
Што б сястра за брата шла?

Сястра за брата не йдзець,  
А брат сястру не бярэць.

Мы пойдзем у поле,  
Мы скінемся травою.

Мы скінемся травою,  
А што брацец з сястрою.

## 195

А першая жоначка,  
Як на небе зорачка.

А другая жоначка,  
Як у садзе пчолачка.

А трэцяя жоначка,  
Як у лесе совачка.

Я з першай дзеці меў,  
А з другой гадаваў.

А з другой гадаваў,  
А з трэцяю рассылаў.

— Ідзіце, дзеці, служыці,  
Чым мачысе наравіці.

Ідзіце, дзеці, за мною,  
Пакажу вам дарогу.

Пакажу вам дарогу,  
Да самага Арбову.

А ў Арбове на рынку  
П'юць сіраты гарэлку.

А багаты дзівіцца,  
Чым сіраты жывяцца.

— Ты, багаты, не дзівісь,  
Чым бог дае, тым жыві.

А брат сястры пытае:  
— Як цябе на імя.

— А на імя Альбоўна,  
На прозвішча Царкоўна.

— Мiane бог пасцярог,  
Што з сястрою спаць не лёг.

— Ідзём, сястра, мы у лес,  
Няхай жа нас звер заесць.

Ідзём, сястра, на поле,  
Рассеемся абое.

Ты будзеш цвісці сіні цвет,  
А я буду — жоўты цвет.

Будуць людзі нас ірваці,  
«Брат-з-сястрою» называці.

З панядзелка на [а]ўторак <sup>1</sup>  
 Прыехаў пан з Пахомак.  
 Ах, мой моцны божа! <sup>2</sup>

Прыехаўшы на рынак,  
 Пытаецца ў гасподах:

— А дзе тая кірчэмка,  
 Што младая шынкарка?

Шынкарачка младая,  
 Павер жа мне мёду жбан.

— Я паверу мёду жбан  
 Ды за цябе цурку аддам.

— Мы ў касцёле звянчаны  
 І на ложки спазнаны.

Стаў маладзец плакаці,  
 А дзявіца пытаці:

— Скажы, скажы, маладзец,  
 Адкуль твая радзіна?

— Я і родам з Люблюва,  
 Ёсь там цурка вайтова.

Стала дзеўка плакаці,  
 А маладзец пытаці:

— Скажы, скажы, дзявіца,  
 Адкуль твая радзіна?

— А я родам з Люблюва,  
 Па бацьку Карпова.

Вазьмі, браце, востры меч,  
 Знімі глову з белых плеч.

<sup>1</sup> Першы радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

<sup>2</sup> Рэфрэн паўтараецца пасля кожнай страфы.

— Нявінны нашы галовы,  
Вінны нашы айцовы.

— Пойдзем, браця, у чыста поле,  
Абернемся мы травою.

Ты, братанька, сіні цвет,  
Я, сястрыца, жоўты цвет.

Прыдуць тыя дзянёчкі,  
Пятровыя святочкі.

Пойдуць дзеўкі краскі рваць,  
А нас з табой звелічаць.

## 197

Як у Слуцку на рынку  
П'ець моладзец гарэлку.

— Шынкарачка малада,  
Нясі піва і віна.

Нясі піва і віна  
Хуць на тысячу рубля!

— А ці сап'еш жа, моладзец,  
— А ці сап'еш жа, беленькі?

— А хуць жа я не сап'ю,  
Усю глытву напаю.

А сап'ець мая глытва —  
Звесьліцца галава.

— А калі ты гэткі пан,  
Скідавай свой сіль жупан!

— Нашто табе мой жупан,  
Есь у мяне дзенег жбан!

— А калі ты гэткі пан,  
Я за цябе дачку 'ддам:

Мая дачка Тацянка,  
У каморы рожана.

У касцёле хрышчона,  
А ў цэркаўцы звянчона.

— Скажы, скажы, міленькі,  
Галубчык мой сізенькі,

Адкуль жа ты рожаны?  
— Я з Кіева вайтовіч,

Па бацюшку Карповіч.  
— Скажы, скажы, міленька,

Галубушка сізенька,  
Адкуль жа ты рожана?

— Я з Кіева вайтоўна,  
Па бацюшку Карпоўна.

— Багдай маці прапала —  
Дачку з сынам звянчала!

А пойдзем мы абое,  
А пойдзем мы ў поле.

Пойдзем мы з табою,  
Скінемся мы травою.

Будуць дзеўкі траву рваць,  
Нас с табою памінаць:

— Гэта тая травіца,  
Што брацец-сястрыца.



$\text{♩} = 66$

— Шынкарачка малада,  
падай мёду і віна,  
эй, падай мёду і віна.

падай мёду і віна,

эй, падай мёду і віна.

— Шынкарачка малада,  
Падай мёду і віна,  
Эй, падай мёду і віна <sup>1</sup>.

Падай мёду і віна,  
Гарэлачкі гарцы два.

— А ці сап'еш, малойчык,  
Ці здержа твая галоўка.

— Хоць жа сам я не сап'ю,  
Таварышаў напаю.

А скажы ж ты мілая,  
Галубачка сізая,

Адкуль родам роджана,  
Адкуль плодам плоджана.

— Я з Полацку вайтоўна,  
Па бацюшку Карпоўна.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца з дадаткам «Эй» у пачатку радка.

Скажы ж ты, мой міленькі,  
Галубчачак сызенькі,

Адкуль родам роджаны,  
Адкуль плодам плоджаны.

— Я з Полацку вайтовіч,  
Па бацюшку Карповіч.

Сталі яны вянчацца,  
Стала царква здрыгацца,

Самі сталі званы біць,  
Сталі людзі гаварыць:

— А што гэта за свет стаў,  
Што брат сястру не ўвазнаў.

Ліха ж гэта гадзіна,  
Вянчаецца радзіна.

— Пойдзем, братачка, гарой,  
Рассыпемся мы травой.

На браточку жоўты цвет,  
На сястрыцы сіленькі.

Будуць людзі траву рваць,  
Будуць нас успамінаць.

Гэта ж тая травіца,  
Што браток і сястрыца.

Пойдзем, братка, ў цёмны лес,  
Няхай жа нас воўк паесць.

Умерана

— Шы\_н\_ ка\_ рач\_ ка ма\_ ла\_ да,  
дай мне ме\_ ду і ві\_ на,  
дай мне ме\_ ду і ві\_ на.

— Шынкарачка малада,  
Дай мне мёду і віна<sup>1</sup>.

— А скінь жа ты сінь жупан,  
Тады табе мёду дам.

— Нашто табе сінь жупан,  
Калі ў мяне грошай жбан?

— Калі ў цябе грошы жбан,  
А за цябе дачку 'ддам.

Спрашывае дзяціна:  
— Адкуль родам, дзяўчына?

— Па бацюшку — Карпоўна,  
Па матушцы — Вайтоўна.

Спрашывае дзяўчына:  
— Адкуль родам, дзяціна?

— Па бацюшку — Карповіч,  
Па матушцы — Вайтовіч.

— Бадай маці прапала,—  
Брата з сястрой звянчала.

— Пойдзем, сястра, у лясок,  
А скінемся травіцай.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай строфы паўтараецца два разы.

А скінемся травіцай,  
А што брацец з сястрыцай.

Будуць дзеўкі краскі рваць,  
Нас з табою памінаць:

— Вот то ж тая травіца,  
Што брахненька й сястрыца.

200

$\text{♩} = 148$

Ля шын\_ кар\_ кі, шын\_ ка\_ ры  
і\_ шоў па\_ рань ма\_ ла\_ дой.  
і\_ шоў па\_ рань ма\_ ла\_ дой  
па ву\_ лі\_ цы шаў\_ ка\_ вой.

Ля шынкаркі, шынкары  
Ішоў парань маладой,  
Ішоў парань маладой  
Па вуліцы шаўкавой.

Ў шынкарэчку захадзіў,  
На красілку садзіўся,  
На красілку садзіўся:  
— Шынкарэчка малада!

Шынкарэчка малада,  
Падай мёду і віна.  
— А скінь жа ты сінь жупан,  
Тады табе мёду дам.

— Нашто табе сінь жупан,  
Ёсць у мяне грошай жбан.  
— Калі ў цябе грошай жбан,  
Я за цябе дочку 'ддам.

Пачаў дзевіцы пытаць,  
Як дзевіцу называць.  
— Па бацьюшку Карпоўна,  
Па матушцы Вайтоўна

Стала дзевіца пытаць,  
Як малойца называць.  
Па бацьюшку Карповіч,  
Па матушцы Вайтовіч.

Пойдзем, брахненька, ў лясок,  
Мы скінемся травою,  
Мы скінемся травою,  
Як брахненька з сястрою.

А брахненька сіні цвет,  
А сястрыца — жоўценькі.  
Будуць дзеўкі краскі рваць,  
Брата з сястрой памінаць.

А брахненька сіні цвет,  
А сястрыца — жоўценькі.  
Багдай папы прапалі,  
Брата з сястрой звянчалі.

♩ = 84

А ў го\_ ра\_ дзе на рын\_ ку п'ець ху\_ до\_ ба  
га\_ рэл\_ ку, п'ець ху\_ до\_ ба га\_ рэл\_ ку.

А ў горадзе на рынку  
П'ець худоба гарэлку<sup>1</sup>.

А багаты дзівіцца,  
Чым худоба жывіцца.

— Шынкарачка малада,  
Падай піва і віна!

— Ах ты, добры моладзец,  
На колькі табе?

— А на сто рублей піва,  
А на тысячу віна!

— Ах ты, добры моладзец,  
Не сап'еш ты ўсяго.

— Хуць я сам не сап'ю,  
Таварышаў напаю.

— Калі ты такі пан,  
Я за цябе дзеўку 'ддам.

Харошую паненку —  
Яўрэйскую наймітку.

Іх ў касцёле вянчалі,  
У каморы спаць клалі.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

— Скажы, скажы, дзевіца,  
Якога ты роду?

— Па бацьошку Карпоўна,  
Па матушкі Вайтоўна.

— Скажы, скажы, моладзец,  
А якога ты роду?

— Па бацьошку Карповіч,  
Па матушкі Вайтовіч.

— А хвала ж табе, бог,  
Што з сястрою спаць не лёг.

Пойдзем, сястра, у поле,  
Рассеямся травою.

А на брату — сіні цвет,  
На сястрыцы — жоўценькі.

Будуць дзеўкі краскі рваць,  
У вяночкі увіваць.

У вяночкі увіваць,  
Нас з табою памінаць.

А на Ёвана Купала  
Дзеўкі краскі ірвалі.

Дзеўкі краскі ірвалі,  
У вяночкі ўівалі.

У вяночкі ўівалі,  
Брата, сястру паміналі:

А брахненька — сіні цвет,  
А сястрыца — жоўценькі.



А ў горадзе на рынку  
 П'е худаба гарэлку.

А багаты дзівіцца,  
 Як худаба жывіцца.

Худобушка з рукаўка,  
 А багаты з кулака.

— Шынкарачка малада,  
 Падай мёду і віна.

[Падай мёду і віна]  
 І гарэлкі чаркі дзве.

— А за колькі, маладзец,  
 А за колькі, беленькі?

— Шынкарачка малада,  
 Хоць за тысячу рублей.

— Не сап'еш ты, маладзец,  
 Не згуляеш, беленькі.

— А сам жа я не сап'ю,  
 Худобушку напаю.

— А калі ж ты гэткі пан,  
 Аддай жа мне сіль жупан.

— Нашто табе сіль жупан,  
 Ёсць у мяне грошы жбан.

Ёсць у мяне грошы жбан,  
 Пад карчом закапан.

— Калі ў цябе грошы жбан,  
 Я за цябе дачку аддам.

Мая дочка Таццяна  
 У святліцы раджана.

У святліцы раджана,  
А ў саборы хрышчана.

А ў саборы хрышчана,  
А ў цэркаўцы звянчана.

[А ў цэркаўцы звянчана],  
У каморы спаць кладзёна.

Пытаецца дзяціна:  
— Адкуль родам, дзяўчына?

— З Кіева папоўна,  
Па бацюшку Іваноўна.

Пытаецца дзяўчына:  
— Адкуль родам, дзяціна?

— З Кіева паповіч,  
Па бацюшку Івановіч.

Бадай папы прапалі,  
Што з сястрою звянчалі.

Бадай маці прапала,  
Што з сястрою спаць клала.

Як бог мяне засцярог,  
Што з сястрою спаць не лёг.

Маць прачыста зберагла,  
З братам спаць не лягла.

— Пойдзем, сястра, ў цёмны лес,  
Рассеємся травою.

А травою такою,  
Што брахнейка з сястрою.

На Івана Купала  
Прыдуць дзеўкі краскі рваць.

Прыдуць дзеўкі краскі рваць,  
Будуць песенькі спяваць.

Будуць песенькі спяваць,  
Нас з табою памінаць:

— А дзе тая травіца,  
Што брацетка-сястрыца?

На брахнейку жоўты цвет,  
На сястрыцы сіненькі.

Ад таго яна сіненька,  
Што плакала сільненька.

А брахненька жоўценькі,  
Што ён плакаў моцненька.

На Івана Купала  
Сястра з братам прапала.

203

Moderato assai

Ой, ля\_ це\_ лі жу\_ раў\_ лі ды ла\_

се\_ лі на рал\_ лі, гэі,

ды па\_ се\_ лі на рал\_ лі.

Ой, ляцелі жураўлі  
Ды паселі на раллі,  
Гэй, ды паселі на раллі<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца з дадаткам «Гэй» у пачатку радка.

Пыталіся ратая,  
Яка лепшая ралля.

— Ой, на ранняй на раллі  
Родзіць жыта, пшаніца.

А на позняй на раллі  
Родзіць куколь, мятліца.

Ой, сышліся мужыкі  
Ды гутараць пра жанкі.

— А першая жоначка,  
Як на небе зорачка,

А другая жоначка,  
Як у садзе пчолачка,

А трэцяя жанішча,  
Як у лесе савішча.

Як не ўкусіць, то ўшчыпне,  
А ўсё дарма не міне.

— Ідзіце, дзеткі, служыці,  
Чым мачысе гадзіці.

Хто там у лесе гукае?  
Бацька дзеці шукае:

— Ідзіце, дзеткі, дадому,  
Дрэнна жыці адному.

— Жыві, бацька, як бог даў,  
Бо харошу жонку ўзяў.

А мы будзем служыці,  
Чужым людзям гадзіці.

А за рэчкай, за рэчкай  
 Пасціла дзеўка авечкі,  
 А пасучы заснула.  
 Ехаў казак — не чула.  
 Махнуў хустачкай — не дастаў,  
 Кінуў яблычкам — не ўлучыў,  
 Злез з коніка, пабудзіў:  
 — Уставай, дзеўка, досыць спаць,  
 Тваіх авечак не відаць.  
 Садзіся, дзеўка, на каня,  
 Кладзі ножкі ў страмяна  
 І паедзем да двара.  
 Едзем поле і другое:  
 — Злязай, дзевачка, з каня,  
 Вымай ногі з страмяна.  
 Сцялі, дзеўка, пасцельку,  
 Вары, дзеўка, вячэру.  
 Стала дзеўка пасцель слаць  
 І ціхенька ўздыхаць,  
 І стала сільненька плакаць.  
 — Чаго, дзеўка, уздыхаеш  
 І сільненька плакаеш?  
 — Як жа мне не ўздыхаць:  
 Было ў маткі дзевяць нас,  
 А дзесяты брацец наш,  
 Медзяны пальчык уцяты  
 І на вайну ўзяты.  
 — А яшчэ мяне бог сцярог,  
 Што з сястрыцай спаць не лёг.  
 Яшчэ мяне бог пакрыў,  
 Што сястрыцы не накрыў.  
 Пойдзем, сястрыца, на поле,  
 Рассеємся абое.  
 Табе, сястрыца, жоўты цвет,  
 А мне, брацейку, сіненькі —  
 Брат з сястрыцаю родненькі.  
 Пойдуць дзеўкі кветкі рваць,  
 Брата з сягрою ўспамінаць:  
 — А дзе тая травіца,  
 Што брацейка з сястрыцай?

## 205

$\text{♩} = 138$

Ой, пад га\_ро\_ю, над кры\_ні\_па\_ю,  
ой, там ся\_дзе\_лі брат з ся\_стры\_ца\_ю.

## 206

Ой, ля\_це\_лі ле\_бе\_дзі, се\_лі, па\_лі  
на ва\_дзе. Ой, се\_<sup>3</sup> дзя\_чы, га\_во\_раць.

## 207

Каля быстрой рэчкі  
Пасціла дзеўка авечкі.  
Яна пасціла, заснула,  
Ехаў малойчык — не чула.  
Махнуў хустачкай — не дастаў,  
Кінуў яблычкам — не ўлучыў,  
Злез з коніка, пабудзіў:  
— Уставай, дзевачка, досыць спаць,  
Тваіх авечак не відаць.

Садзіся, дзевачка, на каня  
Да паедзем у паля.  
Прыехалі дадому.  
— Сцялі, дзевачка, пасцельку.  
Стала дзевачка пасцель слаць,  
Стала яна плакаць, наракаць.  
— Чаго, дзевачка, плачаш,  
Ці ты роду не маеш?  
— У мяне роду нямашка:  
Айцец з мацяй памёршы,  
А сястрыца ў няволі —  
Не ўвідзімся ніколі.  
А брацейка на вайне,  
Не ведае аба мне.  
— Ты — родная сястра,  
Садзіся, сястрыца, на каня  
Да паедзем у паля,  
Рассыпімся абое.  
На брацейку — жоўты цвет,  
На сястрыцы — сіненькі.  
Будуць дзевачкі зелле збіраць,  
Брата з сястрыцай ўспамінаць:  
— Гэта тая травіца,  
Што брацейка з сястрыцай.

## 208

Каля рэчкі, каля рэчкі  
Пасціла дзеўка авечкі.

Ды пасучы заснула,  
Ехаў малойчык — не чула.

— Уставай, дзеўка, досыць спаць,  
Тваіх авечак не відаць.

Ды садзіся на каня,  
Кладзі ножкі ў страмяна.

Едуць поле, другое,  
На трэцце ўз'язджаюць.



Пытаецца Ясенька:  
— Скуль ты родам, Касенька?

— Я й родам Кра́каўна,  
А назвіска — Войтаўна.

Пытаецца Касенька:  
— Скуль ты родам, Ясенька?

— Во я родам Кра́кавіч,  
А назвіска — Войтавіч.

Яшчэ мяне бог сцярэг,  
Што з сястрою спаць не лёг.

— Пойдзем, сястра, у поле,  
Рассеемся абое.

З мяне будзіць жоўты цвет,  
З цябе будзіць сіні цвет.

Будуць дзеўкі краскі рваць  
І брата з сястрою памінаць:

— Гэта тая травіца,  
Што брацейка з сястрыцай.

## 209

Ой, прыехаў жаўнеранька  
Да к маладой дзяўчынаньцы.  
— Маладая дзяўчынанька!  
Сцялі мне пасцеленьку.  
Яна яго не слухала  
Да сільненька заплакала.  
— Маладая дзяўчынанька,  
Чаго ты так сільна плачаш?  
Ці ты роду вялікага,  
Ці ты бацькі багатага?  
— Я і роду вялікага,

Я й вайца, маткі багатае.  
 Да было ў мяне тры брацейкі,  
 Да ўсе тры ў службаньку пашлі:  
 Адзін братка Лукашанька,  
 Другі братка Тамашанька,  
 А трэці братка — то Ясенька.  
 А Ясенька служыць пры пану,  
 Лукашанька — то пры цару,  
 Тамашанька — пры жаўнеру.  
 — Хвала табе, божа,  
 Што роду дапытаўся,  
 З сястрою спаць не клаўся  
 Да граху не набраўся.

210

♩=92

А на Іва\_ на Ку\_ па\_ ла  
 хто што зра\_ біў — пра\_ па\_ ла,  
 хто што зра\_ біў — пра\_ па\_ (а) ла.

А на Івана Купала  
 Хто што зрабіў — прапала<sup>1</sup>.

У багатага сіль жупан,  
 А ў беднага грошы 'нбар.

— Калі ў цябе грошы 'нбар,  
 Я за цябе дачку 'ддам.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

Мая дачка Таццяна,  
Йна ў касцёле вячана.

Йна ў касцёле вячана  
І ў каморы спаць клана.

— Скажы, скажы, мілая,  
Галубачка сізая.

Скажы, скажы, Таццяна,  
Якога ты пароддзя?

— Па бацюшку Вайтоўна,  
Па матушцы Карпоўна.

— Гасподзь мяне сасцярог,  
Што з сястрою спаць не лёг.

Пайдзём, сястра, у поле,  
Рассеемся абое.

А брахненька — сіні цвет,  
А сястрыца — жоўценькі.

Будуць дзевачкі ірваць,  
Сястру з братам памінаць.

Ой, то тая красачка,  
Што брахненька й сястрыца.

У багатага сіль жупан,  
А ў беднага грошы 'нбар.

— Калі ў цябе грошы 'нбар,  
Я за цябе дачку 'ддам.

Як на горцы, на гарэ,  
 На высокай, на крутой,  
 Праявілась навіна —  
 Удовушка малада  
 Да трох сыноў радзіла,  
 У полачкі спавіла  
 Да й на Дунай насіла.  
 У карабель усадзіла,  
 У ціхі Дунай пусціла.  
 — Ох ты, ціхенькі Дунай,  
 Ускалышы маіх сыноў  
 Да дванаццаці гадоў.  
 На дванаццатым гаду  
 Пашла ўдоўка па ваду.  
 Стала ўдоўка ваду браці,  
 Стаў карабель прыплываці.  
 Як у том караблі  
 Тры данцы-малайцы.  
 Адзін сядзіць ў дудку іграе,  
 Другі песенькі пые,  
 Трэці сядзіць на далу  
 Да й сватае удаву:  
 — А ты ўдоўка малада,  
 Што думаеш-гадаеш —  
 За мяне замуж ідзеш?  
 — Я думаю-гадаю,  
 Сама за цябе іду,  
 За таварыша твайго  
 Сваю доч аддаю.  
 У Чарнігаве сваталі,  
 У Кіеве звянчалі,  
 А ў каморы спаць клалі.  
 Да й пытае хлапчына:  
 — Адкуль родам, дзяўчына?  
 — Я з Кіева папоўна.

Па бацюшку Іваноўна,  
Па матушцы Ўляноўна.  
Пытаецца дзяўчына:  
— Адкуль родам, хлапчына?  
— Я з Кіева паповіч,  
Па бацюшку Івановіч,  
Па матушцы Ўляновіч.  
А што гэта за свет стаў,  
Што брат сястру узяў!  
А што гэта за год стаў,  
Што брат сястры не ўвазнаў?  
Бадай папы прапалі —  
Брата з сястрой звянчалі.  
Пойдам жа мы ў цёмны лес,  
Няхай жа нас звяр'е з'есць.  
— А я звера баюся,  
Пайду ў рэчку ўтаплюся.  
Рэчка кажа: не прыму,  
Вална кажа: выкіну,  
Вецер кажа: вывею,  
Сонца кажа: выгрэю,  
А бог кажа: долю дам,  
Што брат сястры не пазнаў.  
Ідзіце вы ў дуброўку  
І скіньцеся травою:  
А ты братка — жоўты цвет,  
А ты сястра — сіненькі.  
Будуць дзеўкі краскі рваць,  
Сястру й брата памінаць:  
— Гэта тая травіца,  
Што брат з сястрой жаніўся.

## 212

Жыла ўдава на Падоле  
Да не мела шчасця-долі.  
Спарадзіла да ўдава  
Да трох сыноў-сакалоў.  
Ні аднаго не ўзрасціла,

У карабель забіла  
Да на Дунай пусціла.  
— Ой ты, ціхі Дунай,  
Кальшы маіх сыноў  
Да дваццаці гадоў.  
А ты, нізкая лаза,  
Не шумі ты ля дзяцей.  
А вы, жоўтыя пяскі,  
Не наносьце мне таскі.  
Не ішла ўдава  
Восем гадоў да вады.  
На дзевяты год пашла  
Маладая ўдава.  
Толькі стала воду браці,  
Стаў карабель вазныраці.  
Як у том караблі  
Да тры моладцы сядзяць.  
Адзін сядзіць у карме,  
Ён вясёлікам грабе.  
Другі сядзіць у насу  
Да ён песенькі пье.  
Трэці сядзіць на дне,  
Ён гаворыць удаве:  
— Маладая ўдава,  
Чы ты пойдзеш за мяне?  
— А я доншчыка люблю,  
Я за доншчыка пайду,  
За другога дочку аддам.  
Не пытаецца хлапчына,  
Адкуль родам дзяўчына.  
На Дунаі сваталісь,  
У цэркаўцы звянчалісь.  
Пытаецца хлапчына:  
— Адкуль родам, дзяўчына?  
— Ой, я роду кіеўскага,  
Па бацюшку вайтоўна.  
Ой, які свет настаў —  
Брат сястры не вазнаў!  
Ой, якія папы сталі —  
Брата із сястрой звянчалі!  
— Хадзем, сястра, у сіне мора,  
Мы патопімся абое.  
Вада кажа: не прыму,

Вална кажа: выкіну.  
А бог кажа: долю дам —  
Брат сястры не вазнаў.  
— Хадзем, сястра, у чыста поле,  
Мы рассыпімся абое.  
Ты ўзойдзеш сінім цветам,  
А я ўзыйду жоўтым цветам.  
Будуць дзевачкі хадзіць,  
Цвяточкі зрываць  
І з нас з табой грахі знімаць.  
Будуць дзевачкі траву жаць  
І нас з табою ўспамінаць:  
— От то тая трава,  
Што за братам сястра.

## 213

Што й купчаская доч  
Па горынькі хадзіла.

[Па горынькі хадзіла],  
Пару сыноў радзіла.  
О-хо-хо-хо, о-хо-хо-хо,  
Пару сыноў радзіла! <sup>1</sup>

Сама бабушкай была,  
Сама іменне дала.

[Сама іменне дала],  
Іванюшку й Васіля.

У пялёначкі спавіла,  
На ціхі Дунай аднясла.

— Ох ты, ціхі Дунай,  
Ускалышы маіх дзяцей.

---

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца з рэфрэнам «О-хо-хо-хо, о-хо-хо-хо».



Ох ты, траушка-камыш,  
Маіх дзетак прыкалыш.

Ох ты, ніцая лаза,  
Не павыкаль ім глаза.

Ох вы, дзікія пяскі,  
Не задайце ім таскі.

Ох ты, рыба-бялуга,  
[Ускармі маіх сыноў].

Ускармі маіх сыноў  
Да шаснаццаці гадоў.

Не хадзіла малада  
Лет шаснаццаць па ваду.

На семнаццатым гаду  
Вышла ўдоўка па ваду.

Стала дзеўка ваду браць,  
Стаў караблік прыплываць.

Што й на том жа караблі  
Двое молайцаў сядзяць.

Адзін сядзіць на насу,  
Чэша русую касу.

Другі сядзіць на карме,  
Прама смотра на яе.

Распытуе ў яе:  
— Ці пойдзеш ты за мяне?

— За аднаго сама пайду,  
За другога доч аддам.

Прыехаўшы з-пад вянца,  
Стаў маладзец гаварыць:

— Скажы-ка ты, дзевачка,  
З якога ты роду?

— Я з Кіева папоўна,  
Па бацюшку Пятроўна.

— Скажы ты, маладзец,  
Якога ты роду?

— Із Кіева паповіч,  
Па бацюшку Пятровіч .

Ох, які то свет настаў,  
Што брат сястры не ўпазнаў.

[Што брат сястры не ўпазнаў],  
За сябе замуж узяў.

Гасподзь мяне сабярог,  
Што з сястрою спаць не лёг.

Бадай папы прапалі —  
Брата з сястрой звянчалі.

— Ідзі, сястра, у манастыр  
Маліць бога за ўвесь мір.

А я пайду ў цёмны лес,  
Няхай мяне звер із'есць.

— Ідзі, брацец, гарою,  
[А я пайду далінаю].

А я пайду далінаю —  
Скінемся травінаю.

Ты цвецікам сіленькім,  
А я цвецікам жоўценькім.

Парасцём мы пад кустом,  
Накрыемся хварастом.

Будуць людзі траву ірваць,  
Брата з сястрой памінаць:

Гэта тая травіца,  
Што брат і сястрыца.

Будуць людзі касіць  
І за нас бога прасіць.

214

$\text{♩} = 92$

The musical score consists of three staves of music in a 2/4 time signature. The melody is written on a treble clef staff. The lyrics are written below the notes, with some words underlined. The lyrics are: "Ўзы\_ шоў\_ ме\_ сяц і за\_ ра, там ха\_ дзі\_ ла у\_ да\_ ва. Ду\_ най, Ду\_ най, Ду\_ на\_ ё\_ чык!"

Ўзышоў месяц і зара,  
Там хадзіла удава.  
Дунай, Дунай, Дунаёчак! <sup>1</sup>

Там хадзіла удава,  
Харошая, малада.

Харошая, малада  
Спарадзіла два сына.

Спарадзіла два сына,  
Ў кітайню спавіла.

У карэбчык улажыла,  
На чыст Дунай пусціла.

Ах ты, ціхенькі Дунай,  
Маіх дзетак калыхай!

<sup>1</sup> Рэфрэн «Дунай, Дунай, Дунаёчак!» паўтарасца пасля кожнай страфы.

Ах ты, жоўценькі пясок,  
Накармі маіх сыноў!

Ах ты, дробна рыбачка,  
Забаўляй маіх сыноў!

На дваццатым на гаду  
Пашла ўдоўка па ваду.

Стала ўдоўка ваду браць,  
Стаў карэбчык падплываць.

А на тым на караблі  
Ды два брацікі радны.

Адзін сядзіць на насу,  
Чэшыць русую касу.

Другі сядзіць на далу,  
Паглядаець на ўдаву.

Цінай рыбу ганяець,  
І з удоўкай гукаець:

— Ах ты, ўдоўка-удава,  
Харошая, малада!

Чаму, ўдоўка, ты стаіш,  
Чаму вады не бярэш?

— Я й вадзіцу бяру,  
Я й на молайцаў сматру.

— Ах ты, ўдоўка-удава,  
Харошая, малада!

А ці любіш ты нас,  
А ці пойдзеш за нас?

— За старшага сама пайду,  
За меншага дачку аддам.

♩ = 63

Гэй! А што гэ\_ та за вя\_р(ы)\_ ба,  
што без ко\_ ра\_ ня рас\_ ла.  
(Г) эй, эй, а\_ ха\_ ха,  
што без ко\_ ра\_ ня рас\_ ла.

Гэй! А што гэта за вярба,  
Што без кораня расла?  
Гэй, эй, а-ха-ха<sup>1</sup>,  
Што без кораня расла.

А што гэта за ўдава  
Сем лет без мужа жыла.

Сем лет без мужа жыла,  
Двух сыночкаў радзіла.

Двух сыночкаў радзіла,  
Іванюшку й Васіля.

Ой, Ванюшку, Васіля  
Ў ціхі Дунай аднясла.

Ах ты, ціхенькі Дунай,  
Паціхусеньку гуляй.

Паціхусеньку гуляй,  
Маіх дзетак даглядай.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца з рэфрэнам «Гэй, эй, а-ха-ха».

Ох ты, сіленькі чарот,  
Ты глядзі маіх сірот.

Да й глядзі маіх дзяцей  
Да семнаццаці ляцей.

На семнаццатым гаду  
Прышла ўдоўка па ваду.

Стала ўдоўка ваду браць,  
Стаў карабель прыплываць.

Што і ў тым жа караблі  
Два малойчыкі сядзяць.

Адзін ляжыць на баку,  
Курыць люльку табаку.

Другі сядзіць у карме,  
Дзяржыць рукі ў кармане.

— Ох ты, ўдовушка-ўдава,  
А ці пойдзеш за мяне?

— За аднаго сама іду,  
За другога доч аддаю.

Сталі яны вянчацца,  
Стала царква здрыгацца.

Сталі яны ў званы біць,  
Сталі людзі гаварыць:

— А што гэта за свет стаў,  
Што брат сястры не ўгадаў.

Што за стала ж гадзіна —  
Вянчаецца радзіна.

— Пойдзем, братка, гарою,  
Рассеємся травою.

На браточку — сіні цвет,  
На сястрыцы — жоўценькі.

Будуць дзеці цвяты рваць,  
Будуць нас успамінаць:

— Гэта ж тая травіца,  
Да й братачка й сястрыца.

216

$\text{♩} = 75$

Музыкальная партытура для галасу і аргану. Тры лініі нотнага запісу. Тэмпа і метр:  $\text{♩} = 75$ , 4/4. Лірычныя тэксты пад нотамі: Па\_ ра\_ дзі\_ ла(й) у\_ да\_ ва (й) і ва\_ ню\_ шу й Ва\_ сі\_ ля, эй, і ва\_ ню\_ шу й Ва\_ сі\_ ля.

Па\_ ра\_ дзі\_ ла(й) у\_ да\_ ва (й)

і ва\_ ню\_ шу й Ва\_ сі\_ ля,

эй, і ва\_ ню\_ шу й Ва\_ сі\_ ля

Парадзіла й удава  
Іванюшу й Васіля,  
Эй, Іванюшу й Васіля<sup>1</sup>.

Іванюшу й Васіля  
Пад зялёным яварам.

Пад зялёным яварам,  
Пад круценькім беражком.

Пад круценькім беражком  
У пялёначкі спавіла.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца з дадаткам «Эй» у пачатку радка.



У п'ялєначкі спавіла,  
У Дунай-раку пусціла.

У Дунай-раку пусціла,  
У Дунай-ракі прасіла:

— Ах ты, быстрая рака,  
Не зганяй маіх дзяцей,

А крутыя беражочкі,  
Прыкалыхвайце дзяцей.

А вы, жоўтыя пясочкі,  
Не засыпце ім вочкі.

А ў нядзельку ж раненька  
Пашла ўдоўка па ваду.

Стала ўдоўка ваду браць,  
Стала вада сільна граць.

Стала вада сільна граць,  
Стаў карабель прыплываць.

А ў том жа карабочку  
Два малойчыкі сядзяць.

— А ты, ўдоўка-удава,  
А ці пойдзеш ты за нас?

— За первага сама йду,  
За другога доч аддам.

У нядзельку раненька  
Самі званы зазванілісь.

Усе людзі ўвазналі,  
Што брата з сястрой звянчалі.

— Хадзем, братка, у поле,  
Рассеємся абое.

Ты, братачка, сіні цвет,  
А сястрыца — жоўты цвет.

♩=150

А ў до вуш ка, у да ва  
сем лет без му жа жы ла,  
у до вуш ка, у да ва  
сем лет без му жа жы ла.

А ў до вушка, удава  
Сем лет без мужа жыла.  
У до вушка, удава  
Сем лет без мужа жыла.

Сем лет без мужа жыла,  
Двух купчыкаў злюбіла,  
Э-э-эй, а-ха-ха,  
Двух купчыкаў злюбіла.

І двух купчыкаў злюбіла,  
Пару сыноў радзіла,  
Э-э-эй, а-ха-ха,  
Пару сыноў радзіла.

Пару сыноў радзіла,  
Сама бабаю была,  
Пару сыноў радзіла,  
Сама бабаю была.

Сама бабаю была,  
Сама імя ім дала,  
Э-э-эй, а-ха-ха,  
Сама імя ім дала.

Сама імя ім дала:  
Іванюшку й Васіля,  
Э-э-эй, а-ха-ха,  
Іванюшку й Васіля.

Іванюшу й Васіля  
Да на рэчку панясла,  
Іванюшу й Васіля  
Да на рэчку панясла.

Да на рэчку панясла  
У Дунай-рэчку бросіла,  
Э-э-эй, эй-ха-ха,  
У Дунай рэчку бросіла.

— Ох ты, рыба алая,  
Прыглядай маіх дзяцей,  
Э-э-эй, эй-ха-ха,  
Прыглядай маіх дзяцей.

Прыглядай маіх дзяцей  
Да семнаццаці ляцей,  
Э-э-эй, эй-ха-ха,  
Да семнаццаці ляцей.

Цераз семнаццаць жа ляцей  
Пайшла ўдоўка па ваду,  
Э-э-эй, эй-ха-ха,  
Пайшла ўдоўка па ваду.

А шырако размахнула,  
Глыбако пачарпнула,  
Э-э-эй, эй-ха-ха,  
Глыбако пачарпнула.

Аглянулася назад,  
Плывецць новенькі карабль,  
Э-э-эй, эй-ха-ха,  
Плывецць новенькі карабль.

А ў том жа караблі  
Жывуць удоўкіны сыны.

А за раджэння, за нашэння  
 Ды ты маць наша радна,  
 Э-э-эй, эй-ха-ха,  
 Дык ты маць наша радна.

А за кармлёту, за паёгу  
 Дык ты лютая змяя,  
 Э-э-эй, эй-ха-ха,  
 Дык ты лютая змяя.

218

Andante

Ме\_ ла ўдоў\_ка — чар\_ на\_ броў\_ка, ме\_ ла я\_ на  
 два сы\_ны, ме\_ ла я\_ на два сы\_ ны.

Мела ўдоўка-чарнаброўка,  
 Мела яна два сыны<sup>1</sup>.

Ой, мела ўдоўка два сыны,  
 Ды абодва Васілі.

Ой, ды абодва Васілі  
 Ў быстры Дунай пусціла.

— Ой ты, жоўценькі пясочак,  
 Прыкрый маіх дзяточак.

На дваццатым на гаду  
 Пайшла ўдоўка па ваду.

Стала ўдоўка ваду браць,  
 Стаў караблік прыплываць.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай строфы паўтараецца два разы.

А ў тым караблі  
Два прыкрасных малайцы.

Адзін кніжачку чытае,  
Другі ўдовачку пытае.

— Ах ты, ўдоўка-чарнаброўка,  
Ці не пойдзеш за мяне?

Хоць сама я не пайду,  
Харошу дачку аддам.

Бадай маці запрапала:  
Брата з сястрой звянчала.

— Пойдзем, сястра, у роўна поле,  
Рассыплемся травою.

Ой, рассыплемся травою  
А братанька з сястрою.

Будуць дзевачкі гуляці,  
Гэты красачкі зрываць.

Гэты красачкі зрываці,  
Будуць нас успамінаць:

Гэта тыя, што брацятка  
Пажаніліся з сястрою.

219

$\text{♩} = 120$

Як пай\_шла у\_да\_ва дм\_ў\_е\_ро\_шы\_кі ад\_

на, як пай\_шла у да\_ва дм\_у\_е\_ро\_шы\_кі ад\_на.

Як пайшла удава  
Ды ў арэшыкі адна <sup>1</sup>.

Сашчypнула удава  
Ды два 'рэшыкі адна.

Раскусіла удава  
Ды два 'рэшыкі адна.

Ох, і з'ела удава  
Ды й ядзёрушкі адна.

А й з таго ж то удава  
Ды й забрэменіла.

А радзіла удава  
Ды двух сыноў Васілёў.

Сама й бабаю была,  
Сама й імя ім дала.

Як панясла удава  
На мора дзяцей тапіць.

— Ох ты, ціхенькі Дунай,  
Маіх дзетак прыглядай!

Ох ты, быстрая вална,  
Калышы маіх дзяцей!

Ах ты, жаркае сонца,  
Абагрэй маіх дзяцей!

Ты, ясёны мясячык,  
Пасвяці маім дзяцём!

Ах вы, дробныя звёзды,  
Забаўляйце вы маіх дзяцей!

Не хадзіла удава  
Дзевятнаццаць гадоў па ваду.

На дваццаці гаду  
Пашла ўдова па ваду.

---

<sup>1</sup> Кожная страфа паўтараецца два разы.

Стала ўдова ваду браць,  
Стаў чавёнчык прыпываць.

[Як] у том жа чаўне  
Ды два молайцы сядзяць.

Ды два молайцы сядзяць,  
Пра жаніцьбу гавараць.

— За 'днаго ж бы малайца  
Сама старасцю пайшла б.

За другога малайца  
Я б дачку сваю 'ддала!

— Каб у нашай Расеі  
Не паводзіцца таго.

Што адзін на аднаго  
Ды паглядываюць,

Ды паглядываюць,  
Ды ўсміхаюцца.

Каб і родная маць  
Ды за сына б пайшла.

Каб і родную сястру  
Ды за брата 'ддала.

— Калі ж мае сыны Васілі,  
А хадзіце вы ка мне.

А хадзіце вы ка мне,  
Пабывайце ў мяне,

Пабывайце ў мяне  
Ды ў бацькавым дварэ.

— Па раждэнніку твайму,  
Дык ты родная маць.

Па ўспітанніку твайму,  
Дык ты лютая змяя!



Сядзела ўдава позна вечара адна,  
 Позна вечара адна <sup>1</sup>.  
 Усе лучыны прыпаліла, ўсе агарачкі прыжгла.  
 Як пашла наша ўдава іна ў арэшкі адна.  
 Іна, прышоўшы з арахоў, да й забрэменела.  
 Парадзіла ўдава двух сыноў-сакалоў,  
 Двух сыноў-сакалоў, трэццюю дачку сабе.  
 Парадзёмшы, іна сама бабаю была,  
 Сама бабаю была, ў кітаечку спавіла,  
 У кітаечку спавіла, на Дунай-рэчку знясла:  
 — Уж ты, ціхенькі Дунай, калышы маіх дзяцей,  
 Ты, сырая маць-зямелька, ты кармі маіх дзяцей,  
 Ты, жаркае сонца, угравай маіх дзяцей,  
 Ты, шалковая трава, адзявай маіх дзяцей,  
 Ты, рыба-бялуга, ты лялей маіх дзяцей.  
 Вы, дробныя дожджыкі, абмывайце маіх дзяцей.  
 Не хадзіла ўдава дзевяць гадоў па ваду,  
 На дзесяты год пашла ўдава па ваду,  
 Размахнула, пачарпнула, на плечыкі ўзяла.  
 Іна на плечыкі ўзяла, на круту гару пашла,  
 На круту гару пашла, іна прыстоілася,  
 Ну, за ёю бягуць два молайцы харошы.  
 — За днаго б я молайца сама замуж пашла,  
 За другога б молайца сваю б дачку аддала!  
 — Сколька па свету езжавалі,  
 А мы гэтакай дзіковінке не відывалі,  
 Штобы маці за сына яна замуж ішла,  
 Сваю родную дачку яна б за брата аддала!  
 Уж ты, маць мая радзіма, ты не ўмела нас карміць,  
 Не ўмела нас карміць, ты не ўмела нас паіць:  
 Не кароўім малаком, а ты светлаю вадою,  
 Ты не маннаю кашай, ты з грачышных круп.  
 Аддала ты нас, маць, ты на сіняе мора,  
 Ускарміла, успаіла нас сырая маць-зямля...  
 Па раджэнню, па труджэнню ты нам родная маці,  
 Па ўскармленню, успаенню ты нам лютая змяя!  
 — Не сярдзіцесь, мае дзеці, пайдзём умесце з вамі жыць,  
 Пайдзём умесце з вамі жыць, буду хлебам вас карміць,  
 Буду хлебам вас карміць, усё сытою вас паіць.

<sup>1</sup> Другая частка кожнага радка паўтараецца два разы.

$\text{♩} = 126$

А што ж гэ\_ та за ўда\_ ва —

сем лет без му\_ жа жы\_ ла, Ой,

сем лет . без му\_ жа жы\_ ла.

А што ж гэта за ўдава —  
 Сем лет без мужа жыла,  
 Ой, сем лет без мужа жыла<sup>1</sup>.

Па базару хадзіла,  
 Палкоўнічка любіла.

Палкоўнічка ж любіла,  
 На ганачкі ўступіла.

На ганачкі ўступіла,  
 Два сыночкі радзіла.

Два сыночкі радзіла ж,  
 Сама яна спавіла.

Сама яна спавіла,  
 Сама імя наклала.

Сама імя наклала  
 Да Іванюшку, Васіля.

Іванюшку, Васіля ж  
 У ціхі Дунай аднясла.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца з дадаткам «Ой» у пачатку радка.

— Ціхі Дунай, малады ж,  
Васпітай маіх сыноў.

Васпітай маіх сыноў  
Да семнаццаці гадоў.

А ў семнаццатым гаду  
Пашла ўдоўка па ваду.

Стала яна ваду браць,  
Стаў карабель падплываць.

Карабель стаў падплываць,  
Капітан стаў гаварыць:

— Ох ты, ўдова малада ж,  
Ой, ці пойдзеш за міня?

— Я за цябе не пайду,  
Сваю дочар аддаю.

Сталі яны вяпчаца,  
Стала цэрква дзвігацца.

Стала цэрква дзвігацца,  
Сталі папы э'язджацца.

Стала цэрква дзвігацца ж,  
Сталі людзі здзіўляцца.

Сталі людзі здзіўляцца,  
Сястра з братам вяпчаецца.

— Ідзі, сястра, тапіцца,  
А я пайду ў цёмны лес.

А я пайду ў цёмны лес,  
Няхай мяне звер із'есць.

Сястра пашла тапіцца,  
Вада кажа: не прыму.

Вада кажа: не прыму,  
Сонца кажа: высушу.

Сонца кажа: высушу,  
Вецер кажа: удую.

Зара кажа: замуж аддам,  
Месяц кажа: долю дам.

222

$\text{♩} = 104$

А што гэ\_ та за ўда\_ ва —  
сем лет без му\_ жа жы\_ ла, ой, да сем лет  
без му\_ жа жы\_ ла.

223

$\text{♩} = 62$

Бы\_ ла са\_ бе у\_ да\_ ва,  
па\_ ра\_ дзі\_ ла сы\_ ны два.  
Па\_ ра\_ дзі\_ ла, па\_ ві\_ ла,  
ў ка\_ лы\_ бель\_ ку ўла\_ жы\_ ла.

310

Была сабе удава,  
Парадзіла сыны два.  
Парадзіла, павіла,  
Ў калыбельку ўлажыла <sup>1</sup>.

Ў калыбельку ўлажыла,  
Ў ціхі Дунай пусціла.  
— Ты, Дунайчыку мой,  
Ты дасматрывай іх!

А вы, ціхія валны,  
Пакалыхівайце!  
А вы, ціхія лозы,  
Сазывайце вы іх!

А вы, ціхія лозы,  
Сазывайце вы іх,  
А вы, жоўтыя пяскі,  
Накармляйце вы іх!

На пятнаццатым гаду  
Пашла ўдова па ваду,  
Стала ўдова ваду браць,  
Стаў карабчык прыплываць.

А на тым жа карабцы  
Два ўдалыя малайцы:  
Адзін сядзіць на брусу,  
Чэша русую касу.

Адзін сядзіць на брусу,  
Чэша русую касу,  
Другі сядзіць на далу,  
Паглядае на ўдаву.

— Ой ты, ўдова малада,  
Да ці любіш ты мяне?  
Да ці любіш ты мяне,  
Да ці пойдзеш за мяне?

---

<sup>1</sup> Апошнія два радкі кожнай страфы паўтараюцца два разы.

Да ці любіш ты мяне,  
 Да ці пойдзеш за мяне?  
 — Я за цябе пайду,  
 За другога доч аддам.

— Што б жа ты така маць  
 Наскрозь землю пашла,  
 Што б за роднага сына  
 Сама замуж пашла!

224

$\text{♩} = 60$

Ох ты, ўдоўка, удава,  
 ты к(ы)расіва й малада.  
 Эй, ой, ха-ха,  
 ты кра-сіва й ма-ла-да.

Ох, ты ўдоўка, удава,  
 Ты красіва й малада.  
 Эй, ой, ха-ха,  
 Ты красіва, малада! <sup>1</sup>

Ты красіва, малада,  
 Афіцэра любіла.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца з рэфрэнам «Эй, ой, ха-ха».

Афіцэра любіла,  
Двух малойцаў радзіла.

Двух малойцаў радзіла,  
У карабочак злажыла.

У карабочак злажыла,  
У Дунай-рэчку пусціла.

— Вох, ты рэчка, вой, Дунай,  
Маіх дзетак не люляй.

Калышы маіх сыноў  
Да семнаццаці гадоў.

На семнаццатым гаду  
Прыйшла ўдоўка па ваду.

Стала ўдава ваду браць,  
Стаў караблік прыбываць.

А ў тым жа караблі  
Два малойчыкі сядзяць.

Адзін кнігу чытае,  
Другі ўдовы пытае:

— Ох ты, ўдоўка-удава,  
Ты красіва, малада.

Ты красіва, малада,  
А ці пойдзеш за міня?

— За аднаго я доч аддам,  
За другога сама йду.

— Ох ты, ўдоўка-удава,  
Ў цябе глупа галава.

Нігдзе ў свеце ні відаў,  
Каб сын мамку замуж ўзяў.

— Ах, сыночкі вы мае,  
Дзе ж вы такі параслі?



— Мы плавалі па вадзе,  
Параслі мы ў лебядзе.

Умываліся расой,  
Уціраліся травой.

225

Сышоў месяц і зара,  
Ўставай, ўдава малада! <sup>1</sup>

Па садочку хадзіла,  
Два сыночкі ўрадзіла.

І ў кітайку спавіла,  
Да ў карабец ўлажыла.

Да ў карабец ўлажыла,  
Ў ціхі Дунай пусціла.

У восемнаццатым гаду  
Прышла ўдова па ваду.

Стала ўдова ваду браць,  
Ой, стаў карабец прыпываць.

Стаў карабец прыпываць,  
Сталі ўдову думкі браць:

— Ці ты, ўдоўка, забыла,  
Як два сынкі ўрадзіла.

Як два сынкі ўрадзіла,  
У ціхі Дунай ўпусціла?

Адзін сядзіць ўпераду,  
Разганяе ўсё ваду.

---

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы

Другі сядзіць назаду,  
Паглядае на ўдаву:

— А ты, ўдова, ты ўдава,  
Да ці любіш, ой, ты нас?

Да ці любіш, ой, ты нас,  
Да ці пойдзеш ты за нас?

— За аднаго сама іду,  
За другога доч даю!

— Ах ты, ўдава малада,  
Дурна твая галава!

Ці ты, ўдова, забыла,  
Як два сынкі ўрадзіла?

Ой, за сына сама йдзеш,  
За другога доч даеш.

226

Moderato



Вох, на га\_ ры, на крутой ста\_іць я\_ вар зе\_ ля\_ ной,  
у\_ га, у\_ га\_ га, ста\_іць я\_ вар зе\_ ля\_ ной.

Вох, на гары, на крутой  
Стаіць явар зеляной,  
У-га, у-га-га,  
Стаіць явар зеляной<sup>1</sup>.

А з-пад таго явара  
Вышла ўдава малада.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца з рэфрэнам «У-га, у-га-га».

Парадзіла два сына  
Да ў карабец ўлажыла,

Ў ціхі Дунай пусціла.  
У дванаццатым року

Пашла ўдава па воду.  
Нагнулася воду браць,

Стаў карабель прыплываць.  
А з таго карабля

Вышла два малайца,  
Пытаюцца ўдавы:

— Ці ты любіш малайцы?

— А чаму ж я не люблю,

За старшага сама йду.  
Старшы стаіць на часу,

Чэша русую касу.  
Меншы стаіць на далу,

Ўзіраецца на ўдаву:  
— Ах, ты ўдава, ты ўдава,

Дзе то ты да відала,  
Каб сын з маткай спаці лёг?

Яшчэ мяне бог сцярог,  
Каб з сястрою спаці лёг.

227

$\text{♩} = 75$



У\_ до\_ вуш\_ ка, у\_ да\_ ва па ву\_ лі\_ ны ха\_ дзі\_ ла,



'о\_ хл, о\_ хл\_ хл, па ву\_ лі\_ ны ха\_ дзі\_ ла.

Удовушка, удава  
Па вуліцы хадзіла,  
О-ха, о-ха-ха,  
Па вуліцы хадзіла <sup>1</sup>.

Па вуліцы хадзіла,  
Двух сыночкаў радзіла.

І ў кітай павіла,  
Ў ціхі Дунай занясла.

— Ай, Дунаю, Дунаю,  
Калышы маіх сыноў.

Калышы маіх сыноў  
Да дзвінаццаці гадоў.

На дзвінаццатым гаду  
Пашла ўдоўка па ваду.

Стала ўдоўка ваду браць,  
Стаў карабель выплываць.

228

Andante



Ста\_ ла\_ ся ў нас на\_ ві\_ на — ро\_дзіць ўдо\_ ва



дзв\_ сы\_ на, ро\_ дзіць ўдо\_ ва двэ сы\_ на.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтарасца з рэфрэнам «О-ха, о-ха-ха».

Сталася ў нас навіна —  
Родзіць ўдова два сына <sup>1</sup>.

Ў каробачку ўлажыла,  
Ў ціхі Дунай пусціла.

— Ціхі Дунай, не гудзі,  
Маіх дзетак не будзі.

Няхай мае дзеткі спяць,  
Каб выраслі за лет пяць.

Аж там пятага року  
Пашла ўдова па воду.

Стала ўдова воду браць,  
Стаў карабец прыплываць.

Ах, а ў том карабцы  
Маладых два малайцы.

Ўдова воду набірае,  
На малайцы паглядае.

— Ой ты, удова, ты ўдава,  
Чы любіш ты малайца?

— Я малайчыка люблю,  
За малайчыка пайду.

За старшага сама йду,  
За меншага доню даю.

— Сыра зямля, расступіся,  
Ты, ўдованька, адступіся.

Ты за сына сама йдзеш,  
Братаві сястру даеш!


---

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

♩ = 80



Эй, на Йва\_на Ку\_па\_ла пра\_я\_ві\_лась пра\_я\_ва,



эй, пра\_я\_ві\_лась пра\_я\_ва.

Эй, на Йвана Купала  
Праявілась праява,  
Эй, праявілась праява<sup>1</sup>.

Удованька малада  
Парадзіла трох сыноў.

Парадзёмшы трох сыноў,  
Ў пялёшкі спавіла.

І ў пялёшкі спавіла,  
І ў калыскі уклала.

І ў калыскі уклала,  
На ціх Дунай занясла.

— А ты, ціхенькі Дунай,  
Калышы маіх сыноў.

Калышы маіх сыноў  
Да дванаццаці гадоў.

На дванаццаты год  
Пашла ўдоўка ваду браць.

Пашла ўдоўка ваду браць.  
Стала песенькі спяваць.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца з дадаткам «Эй» у пачатку радка.

Эх, стала песенькі й спяваць,  
Стаў карабель прыплываць.

А ў тым жа караблі  
Тры бяленькіх малайцы.

Адзін вёсламі грабець,  
Другі песенькі пяець.

Другі песенькі пяець,  
Трэці сватае ўдаву.

— А ўдованька малада,  
А ці пойдзеш ты за мяне?

— Я за цябе не пайду,  
Сярэдняю дачку дам.

## 230

Жыла-была й удава  
Удавушка малада <sup>1</sup>.

Удавушка малада  
Спарадзіла два сына.

Спарадзіла два сына,  
У пялёнушкі спавіла.

У пялёнушкі спавіла,  
У ціхі Дунай аднясла.

У ціхі Дунай аднясла  
Ну й Дуная прасіла:

— Вох ты, ціхенькі Дунай,  
Калышы маіх сыноў.

---

<sup>1</sup> Другі радок кожнай строфы паўтараецца два разы



Ты крушынушка, лаза,  
Адзявай маіх сыноў.

Ой ты, жоўценькі пясок,  
Пракармляй маіх сыноў.

У дванаццатым гаду  
Пайшла ўдоўка па ваду.

Стала ўдоўка ваду браць,  
Стаў чаўночак прыплываць.

Вой, у тым жа чаўначку  
Два малойцы сядзела.

Адзін сядзіць ўперадзе  
Ў чыстай русай барадзе.

Другі сядзіць у карме,  
Ён вясёлушкам грабе.

— Вох ты, ўдоўка й удава,  
Чаго смотрыш ты на нас?

— Ля таго на вас сматру,  
Што вас верненька люблю.

Што вас верненька люблю,  
За 'днаго замуж пайду.

За 'днаго замуж пайду,  
За другога доч даю.

— Вох ты, ўдоўка й удава,  
Нідзе таго не чуваць.

Нідзе таго не чуваць,  
Каб за сына ішла маць.

Каб за сына ішла маць,  
А за братку — сястрыца.

А за братку сястрыца —  
Можна было жаніцца.

Moderato

А дзе ме\_ сяц, дзе за\_ ра, там гу\_ ля\_ ла у\_ да\_

ва, ой, лю\_ лі, лю\_ лі, там гу\_ ля\_ ла у\_ да\_ ва.

А дзе месяц, дзе зара,  
Там гуляла удава,  
Ой, люлі, люлі,  
Там гуляла удава<sup>1</sup>.

Там гуляла удава,  
Парадзіла сыны два.

Ў чорны полак спавіла  
І ў карабец злажыла.

І ў карабец злажыла,  
У ціхі Дунай пусціла.

Ах ты, ціхенькі Дунай,  
Маіх двух сынкой прымай.

На дваццатым на гаду  
Пайшла ўдоўка па ваду.

Стала ўдоўка ваду браць,  
Стаў карабец падплываць.

А у тым у карабцы  
Два ўдалыя малайцы.

Адзін стаіць на часу,  
Чэша русую касу.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца з рэфрэнам «Ой, люлі, люлі».

Другі стаіць у чаўне,  
Падганяе воду мне.

Падганяе воду мне  
І пытаецца ў мяне.

І пытаецца ў мяне:  
— А ці пойдзеш за мяне?


— Я за цябе сама йду,  
За другога доч даю.

— Яшчэ ж мяне бог сцярог,  
Што з мамкаю спаць не лёг.

Яшчэ ж мяне бог укрыў,  
Што я сястры не накрыў.

## 232

Moderato



Што то, што то за вяр\_ ба, што без ко\_ра\_ ня рас\_ла, да



гэй, што без ко\_ ра\_ ня рас\_ ла.

Што то, што то за вярба,  
Што без кораня расла,  
Да гэй,  
Што без кораня расла <sup>1</sup>.

Што то, што то за ўдава —  
Сем лет без мужа была.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца з дадаткам «Да гэй» у пачатку радка.

Сем лет без мужа была,  
Два малойцы любіла.

Два малойцы любіла,  
Два сыночкі радзіла.

Два сыночкі радзіла —  
Іванюшу й Васіля.

Іванюшу й Васіля  
Па рыночку насіла.

Па рыночку насіла,  
У лавачку ступіла.

У лавачку ступіла,  
Кітаечку купіла.

Кітаечку купіла,  
Свае сынкі спавіла.

Свае сынкі спавіла,  
У ціхі Дунай пусціла.

— Ой ты, ціхенькі Дунай,  
Ты не шумі, не гудзі.

Ты не шумі, не гудзі,  
Маіх дзетак не будзі.

На дваццатым на гаду  
Пайшла ўдова па ваду.

Стала ўдова ваду браць,  
Стаў карабель прыплываць.

А ў караблі два грабца,  
Два прыгожых малайца.

Адзін стаіць на часах,  
Другі чэша валаса.

— Ой, прыгожая ўдава,  
Ці ты пойдзеш за мяне?

— За аднаго сама йду,  
За другога доч даю.

233

$\text{♩} = 45$

Ой, што ж гэ\_ та за вя\_ р(ы)\_ба,  
што бе\_ з(ы) ко\_ ра\_ ня рас\_ ла, да  
гэ\_й, ну, раз, два, лю\_ лі,  
што без ко\_ ра\_ ня рас\_ ла.

Ой, што ж гэ\_та за вярба,  
Што без кораня расла,  
Да гэ\_й, ну, раз, два, люлі,  
Што без кораня расла<sup>1</sup>.

• Ой, што гэ\_та за ўдава  
Сем лет без мужа жыла.

Сем лет без мужа жыла,  
Два сыночкі радзіла.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтарасцца з рэфрэнам «Да гэ\_й, ну, раз, два, люлі».

Два сыночкі радзіла  
Канстантына й Васіля.

Праз семнаццаці гадоў  
Пайшла ўдава за вадой.

Стала ўдава ваду браць,  
Стаў карабель прыплываць.

Адзін сядзіць ўпераду,  
Расчэсуе бараду.

Другі сядзіць ды ззаду,  
Разглядае удаву.

— Эх ты, удовушка мая,  
Ой, ці пойдзеш за мяня?

— За цябе сама пайду,  
За другога доч аддам.

Як паехалі вянчацца —  
Забыліся папытацца.

Забыліся папытацца,  
Як па імені назвацца.

— Мяне завуць Канстантын,  
А па бацьку — Карпаў сын.

— Мяне завуць Малання,  
А па бацьку — Карпаўна.

Штоб тыя папы прапалі,  
Як брата з сястрой звянчалі.

— Хадзем, братка, ў чыста поле  
Ды й і скінемся травою.

Ох ты, братка, ў сінні цвет,  
Я, сястрыца, ў жоўты цвет.

Будуць людзі траву рваць,  
Будуць нас успамінаць:

— Гэта ж тая травічка,  
Што й братка і сястрычка.

234

♩ = 112

Пай\_шла ўдоў\_ка ва\_ду браць,  
ста\_ла сы\_на спа\_ра\_джаць,  
Ду\_най, Ду\_най, Ду\_на\_е\_чак.

The musical notation consists of three staves. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 4/4 time signature. The tempo marking is ♩ = 112. The melody is written on a single staff with lyrics underneath. The second and third staves continue the melody and lyrics. The lyrics are: Пай\_шла ўдоў\_ка ва\_ду браць, ста\_ла сы\_на спа\_ра\_джаць, Ду\_най, Ду\_най, Ду\_на\_е\_чак.

Пайшла ўдоўка ваду браць,  
Стала сына спараджаць.  
Дунай, Дунай, Дунаёчак<sup>1</sup>.

Двух сыноў жа радзіла,  
У карабель засадзіла.

У карабель засадзіла,  
Ў ціхі Дунай пусціла.

Ў ціхі Дунай пусціла,  
Быстру ваду прасіла.

— Ах ты, быстрая вада,  
Калышы маіх сыноў.

<sup>1</sup> Рэфрэн паўтараецца пасля кожнай страфы.



Ах ты, рыба-шавіна,  
Калышы маіх сыноў.

На дваццатым гаду  
Пашла ўдоўка па ваду.

Стала ж ўдоўка ваду браць,  
Стаў жа кораб прыплываць.

Стаў жа кораб прыплываць  
У ім сыночкі два сядзяць.

Адзін сядзіць спераду,  
Выліваець ён ваду.

Другі сядзіць на часы,  
Чэшыць русы валасы.

Выліваець ён ваду,  
Падмаўляець ён удаву:

— Ах ты, ўдовачка, ўдава,  
А ці пойдзеш за мяне?

— За 'днаго сама йду,  
За другога дачку дам.

— А дзе мы бывалі,  
Таго не слыхалі,

Каб маці за сына йшла,  
А брата з сястрой павянчала.

— Ах вы, дзеткі мае,  
Ды дзе ж вы бывалі?

Ды хто ж вас гадаваў,  
Ды хто ж вас калыхаў?

Калыхала нас вада,  
Гадавала рыба.

Ды стаў вецер калыхаць,  
Ды стаў кораб адплываць.

$\text{♩} = 65$

Све\_ціць ме\_сяц і за\_ра, я(й) ма\_ла\_ да у\_ да\_ ва,  
я(й) ма\_ ла\_ да у\_ да\_ ва.

Свеціць месяц і зара,  
Я малада удава<sup>1</sup>.

Я малада удава  
Двух малойцаў любіла.

Двух малойцаў любіла,  
Двух сыночкаў радзіла.

Двух сыночкаў радзіла,  
Сама імя ім дала.

Сама імя ім дала,  
Ў ціхі Дунай аднясла.

— Ах ты, Дунай, Дунай,  
Прынімі маіх сыноў.

Дунай кажыць: прыніму,  
Я вадзічкай напаю.

На дваццаць пятым гаду  
Пашла ўдоўка па ваду.

Стала ўдоўка ваду браць,  
Стаў карабель прыплываць.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай строфы паўтараецца два разы.

А ў тым караблі  
Два ўдалыя малайцы.

Стала ўдоўка — ваду не бярэць,  
Стала на малайцоў глядзець.

— Чаго, ўдоўка, ты стаіш,  
Чаго вады не бярэш?

— А я вады не бяру,  
Я вас, малайцоў, люблю.

За старшага сама йду,  
За малодшага доч даю.

— А дзе ж тая старана,  
Што бы маць была жана?

А дзе ж тая стараніца,  
Каб брат з сястрой жаніўся?

236

$\text{♩} = 82$

Ой ты, ўдо- вуш- ка, ўда- ва (й),  
па- ра- дзі- л- два сы- на,  
па- ра- дзіў- шы, спа- ві- ла,  
да Ду- на- я ад- нас- ла.

Ой ты, ўдовушка, ўдава,  
Парадзіла два сына,  
Парадзіўшы, спавіла,  
Да Дуная аднясла.

330

— Ой ты, цїхенькі Дунай,  
Калышы маїх сыноў,  
Калышы маїх сыноў  
Да семнаццаці гадоў.

А ў семнаццатым гаду  
Пайшла ўдова браць ваду,  
А ў семнаццатым гаду  
Пайшла ўдова браць ваду.

Сагнулася ваду браць,  
Стаў караблік падплываць.  
— Ой ты, ўдовушка, ўдава,  
Пойдзеш замуж за мяня?

— За аднаго сама пайду,  
За другога доч аддам,  
За аднаго сама пайду,  
За другога доч аддам.

— Ідзі, матка, у цёмны лес,  
Няхай цябе воўк із'есць.  
А ты, сястра, ў зелен луг,  
Цябе стрэне мілы друг.

237

$\text{♩} = 87$

(і) Ой ты, ўдоў\_ ка ма\_ ла\_ да (й),

сла\_ ра\_ дзі\_ ла два сы\_ на, (й) ай

эй, ай, у\_ ха\_ ха, ла(й)

сла\_ ра\_ дзі\_ ла два сы\_ на.

331

Ой ты, ўдоўка малада,  
 Спарадзіла два сына,  
 Ай, эй, ай, у-ха-ха  
 Да й спарадзіла два сына <sup>1</sup>.

У кітайку спавіла,  
 У Дунай-рэчку бросіла.

У дваццаць першаму гаду  
 Выйшла ўдоўка па ваду.

Стала ўдоўка ваду браць,  
 Стаў карабель прыплываць.

Стаў карабель прыплываць —  
 Два малойчыкі сядзяць.

— А ты, ўдоўка малада,  
 Ці пойдзеш ты за мяня?

— Я за аднаго доч даю,  
 За другога сама йду.

— Ой ты, ўдоўка малада,  
 Дурная твая галава,

Што за сына сама йдзеш,  
 За другога доч даеш.


238

$\text{♩} = 52$

(i) Да ў на\_ ша\_ га (й)у куп\_ ца

бы\_ па доч\_ ка вум\_ ні\_ ца,

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца з рэфрэнам «Ай, эй, ай, у-ха-ха».



Да ў нашага й у купца  
 Была дочка вумніца,  
 Эй, лі, вой да люлі,  
 Была дочка вумніца <sup>1</sup>.

Была дочка вумніца,  
 Па садочку хадзіла.

Па садочку хадзіла,  
 Двух парнішкаў любіла.

Двух парнішкаў любіла,  
 Двух сыночкаў радзіла.

Двух сыночкаў радзіла,  
 Іванюшку й Васіля.

Іванюшку й Васіля,  
 Сама бабушкай была.

Сама бабушкай была,  
 У пялёначкі спавіла.

У пялёначкі спавіла,  
 У ціхі Дунай занясла.

У ціхі Дунай занясла,  
 У ціхі Дунай бросіла.

У ціхі Дунай бросіла,  
 У ціхага Дунаю прасіла:

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца з рэфрэнам «Эй, лі, вой да люлі».

— Ох ты, рэчушка Дунай,  
Маіх дзяцей наблюдай.

Ох ты, рэчачка, камыш,  
Маіх дзетак прыкалыш.

Калышы маіх сыноў  
Да дванаццаці гадоў.

На дванаццатым гаду  
Пашла ўдоўка па ваду.

Стала ўдоўка ваду браць,  
Стаў карабель прыплываць.

Стаў карабель прыплываць,  
Удоўка дзяцей пазнаваць.

239

$\text{♩} = 68$

А што ў на\_ ша\_ га куп\_ ца  
бы\_ ла доч\_ ка ву\_ м(ы)\_ ні\_ ца,  
па са\_ доч\_ ку, ха\_ дзі\_ ла,  
двух ма\_ лая\_ цаў л\_ бі\_ па.

The image shows four staves of musical notation in G major (one sharp) and 3/4 time. The tempo is marked as quarter note = 68. The lyrics are written below the notes, with some words underlined to indicate syllable placement. The melody is simple and folk-like, with some phrasing slurs.

334



А што ў нашага купца  
Была дочка вумніца.  
Па садочку хадзіла,  
Двух малойцаў любіла.

Двух малойцаў любіла,  
Двух сыночкаў радзіла.  
Двух сыночкаў радзіла,  
Сама імюшкі дала.

Сама імюшкі дала —  
Іванюшу й Васіля.  
Іванюшу й Васіля  
У ціхі Дунай занясла.

У ціхі Дунай занясла,  
Ціхі Дунай прасіла:  
— Ох ты, сіненькі чарот,  
Калышы маіх сірот.

Калышы маіх сірот  
Хоць да васемнаццаці год.  
У васемнаццатым гаду  
Пайшла ўдоўка па ваду.

Стала ўдоўка ваду браць,  
Стала мора бушаваць.  
Стала мора бушаваць,  
Стаў караблік прыплываць.

А у тым жа караблі  
Два ўдалыя малайцы,  
Адзін сядзіць у карме,  
Дзяржыць ручкі ў кармане.

Другі сядзіць у баку,  
Курыць трубку табаку.  
— Ах ты, ўдовушка-ўдава,  
А ці пойдзеш за міня?

— А я выйсці не пайду,  
Адказаці не магу.  
За аднаго сама пайду,  
За другога доч пашлю.

Сталі яны вянчацца,  
 Стала цэрква здрыгацца.  
 Сталі званы самі біць,  
 Сталі людзі гаварыць.

Сталі званы самі біць,  
 Сталі людзі гаварыць:  
 — Ліха гэта гадзіна —  
 Вянчаецца радзіна.

240

$\text{♩} = 64$

А ў ба\_ га\_ та\_ га куп\_ ца  
 бы\_ ла доч\_ ка ха\_ ра\_ ша,  
 гэй, гэй, эх да лю\_ лі,  
 бы\_ ла доч\_ ка ха\_ ра\_ ша.

А ў багатага купца  
 Была дочка хараша,  
 Гэй, гэй, эх да люлі,  
 Была дочка хараша<sup>1</sup>.

Была дочка хараша,  
 У тракцірчык хадзіла,

У тракцірчык хадзіла,  
 Двух сыночкаў радзіла.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца з рэфрэнам «Гэй, гэй, эх да люлі».

Двух сыночкаў радзіла,  
Многа гора прыняла.

Многа гора прыняла,  
Пакупала, спавіла.

Пакупала, спавіла,  
На Дунайчык аднясла.

На Дунайчык аднясла,  
Ў калубельчык ўлажыла.

— Ай ты, ніцая лаза,  
Ты ж не пахіляйся.

Ай ты, жоўценькі пясок,  
Ты ж не пасыпайся.

Ай ты, светленька вада,  
Ты ж не налівайся.

Не хадзіла удоўка  
Дзевятнаццаць лет па ваду.

На дваццатым гаду  
Пашла ўдоўка па ваду.

Стала ўдоўка ваду браць,  
Стаў чаўночак праплываць.

А у тым чаўночку  
Два малойчыкі сядзяць.

Ай, першы маладзец  
Срэбра-золата ліець.

А другі маладзец  
Громка песенькі пяець.

А што золата ліець,  
Сама за яго пайду.

А што песенькі пяець,  
За таго дачку аддам.

Нідзе ж гэта не чуваць —  
Сына з мацерай вянчаць.

Нідзе ж гэта не чуваць —  
Сястру з братам павянчаць.

241

Moderato

Ой ты, ўдоў\_ ка, у да\_ ва,  
па са\_ доч\_ ку ха\_ дзі\_ ла, гэй, гэй,  
ой да лю\_ лі, да па са\_ доч\_ ку ха\_ дзі\_ ла.

Ой ты, ўдоўка, удава,  
Па садочку хадзіла,  
Гэй, гэй, ой да люлі, да  
Па садочку хадзіла<sup>1</sup>.

Па садочку хадзіла,  
Двух малойцаў зрадзіла.

Двух малойцаў зрадзіла,  
У ціхі Дунай пусціла.

— Ох ты, Дунай, ты Дунай,  
Памаленьку іх люляй.

У дваццаць першым гаду,  
Пашла ўдоўка па ваду.

Стала ўдоўка ваду браць,  
Стаў карабель прыплываць.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца з рэфрэнам «Гэй, гэй, сій да люлі, да».

А ў тым жа караблі  
Два малойчыкі сядзяць.

Адзін кніжку чытае,  
Другі ўдоўкі пытае:

— Ой ты, ўдоўка-удава,  
Што за думку думала?

— Ой, я думку думаю,  
Што двух малайцоў маю.

За аднаго сама йду,  
За другога доч даю.

А на свеце не чуваць,  
Штоб з матуляй шлюб узяць.

Камень у вадзе не плаве,  
Сын з матуляй не жыве.

А дзе ж тая граніца,  
Што брат з сястрой жэніцца.

242

$\text{♩} = 53$

(э) Жы\_ ла — бы\_ ла у\_ да\_ ва,  
два куп\_ чы\_ кі лю\_ бі\_ ла, да  
эй, во\_ ха\_ ха, два куп\_чы\_ кі лю\_ бі\_ ла.

The musical notation consists of three staves of music in a single system. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one flat (B-flat), and a tempo marking of quarter note = 53. The melody is written in a simple, folk-like style with various note values and rests. The lyrics are written below the notes, with some words underlined to indicate syllable placement. The second and third staves continue the melody and lyrics.

Жыла-была удава,  
Два купчыкі любіла,

Да эй, во-ха-ха,  
Два купчыкі любіла <sup>1</sup>.

Два купчыкі любіла,  
Два сыночкі радзіла.

Два сыночкі радзіла,  
Сама бабушкай была.

Сама бабушкай была,  
Чорным шоўкам спавіла.

Чорным шоўкам спавіла,  
Сама імя ім дала.

Сама імя ім дала,  
Да й Іванюшку й Васіля.

Іванюшку й Васіля  
Узяла ў мора бросіла.

На семнаццатым гаду  
Пашла ўдоўка па ваду.

Стала ўдова ваду браць,  
Стаў карабель падплываць.

А ў тым караблі  
Два маладыя малайцы.

Адзін кніжку чытае,  
Другі ўдавы пытае:

— Вох ты, ўдовушка мая,  
Да й ці любіш ты міня?

— Аднаго сама люблю,  
За другога доч аддаю.

— А йшчэ таго не чуваць,  
Што б за сына — родна маць.

А йшчэ той свет не настаў,  
Каб брат сястру замуж браў.

---

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца з рэфрэнам «Да эй, во-ха-ха».

242<sub>1</sub>

♩ = 63

А што ж гэ\_ та за вяр\_ ба,  
 што без ко\_ ра\_ ня рас\_ ла,  
 эй, о\_ ха\_ ха,  
 што без ко\_ ра\_ ня рас\_ ла?

## 243

♩ = 80

А што ж гэ\_ та за тра\_ ва  
 ў ма\_ ім са\_ дзе па\_ ві\_ ла,  
 ў ма\_ ім са\_ дзе па\_ ві\_ ла?



А што ж гэта за трава  
У маім садзе павіла? <sup>1</sup>

А што ж гэта за ўдава,  
Сем лет без мужа жыла?

Сем лет без мужа жыла,  
У карчомку хадзіла.

У карчомку хадзіла,  
Двух сыночкаў радзіла.

Двух сыночкаў радзіла,  
Узяла ў мора бросіла.

— Ой ты, вецер-вецярок,  
Калышы маіх сыноў.

Калышы маіх сыноў  
Да дванаццаці гадоў.

На трынаццаты гадоў  
Пашла матка па ваду.

Стала матка ваду браць,  
Сталі волны валнаваць.

Сталі волны валнаваць,  
Стаў карабель усплываць.

Стаў карабель усплываць,  
Сталі матку ўспамінаць.

Адзін сядзіць у насу,  
Чэшыць русую касу.

Другі сядзіць у пяце:  
— Вось тут ёсць наша маці.

Вось тут ёсць наша маці,  
Лепей яе не знаці.

---

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

Moderato

Ой ты, ўдоўка, удава, бедна твая галава,  
бедна твая галава.

Ой ты, ўдоўка, удава,  
Бедна твая галава <sup>1</sup>.

Па садочку хадзіла,  
Два сыночкі радзіла.

Два сыночкі радзіла,  
Кітаечкай спавіла.

Кітаечкай спавіла,  
У ціхі Дунай пусціла.

У ціхі Дунай пусціла,  
Ціхі Дунай прасіла:

— Ой ты, ціхенькі Дунай,  
Маіх дзетак не займай.

Прашу, павей, ветрычак,  
Пакалышы дзетачак.

Ветрык кажа: павею,  
Сонца кажа: пагрэю.

Дваццаць первенькім гаду  
Пашла ўдоўка па ваду.

Стала ўдоўка ваду браць,  
Стаў карабель прыпываць.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

А ў тым карабцы  
Два слаўныя малайцы.

— За аднаго сама іду,  
За другога доч даю.

— А гдзе ж тая старана,  
Што б маці жаной стала!

А дзе ж тая граніца,  
Што брат з сястрою жэніцца!

Ужо ж мяне бог сцярог,  
Што з сястрою спаць не лёг.

245



А што гэ\_ та за тра\_ ва,  
што без ко\_ ра\_ ня рас\_ ла,  
што без ко\_ ра\_ ня рас\_ ла?

А што гэта за трава,  
Што без кораня расла? <sup>1</sup>

А што гэта за ўдава,  
Сем лет без мужа была?

У кантору хадзіла,  
Канторшчыка любіла.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

Канторшчыка любіла,  
Двух сыночкаў радзіла.

Двух сыночкаў радзіла,  
Сама бабушкай была.

Сама бабушкай была,  
Ім імёнушкі дала.

Ім імёнушкі дала,  
Іванюшку й Васіля.

Па базару насіла,  
Ім кітайку купіла.

Ім кітайку купіла,  
Ў ціхі Дунай пусціла.

— Ах ты, вецёр-вечярок,  
Калышы маіх сыноў!

На дванаццатым гаду  
Пашла ўдоўка па ваду.

Стала ўдоўка ваду браць,  
Стаў карабель падплываць.

А ў тым карабальку  
Два матросікі сядзяць.

Адзін матрос у насу  
Чэшыць русую касу.

Другі матрос у пяце,  
Ён кажыць: наша маці.

Ён кажыць: наша маці,  
А нам яе не знаці.

— Удовушка-удава,  
А ці пойдзеш за міня?

— За аднаго сама іду,  
За другога доч даю.

246

Быў у маткі адзін сын,  
 Да й той маткі не слухаў  
 Да на вайну паехаў.  
 Матка сына правяла  
 І з жалосці пракляла:  
 — Бадай, сыноч, яварам,  
 А конічак — каменем,  
 А шапачка — купінкай,  
 А хустачка — рэчанькай,  
 А паясок — сцежачкай!  
 Тудой ішла дзевачка.  
 — Ой, явару, явару,  
 Я з табою гавару.  
 Будзе на цябе дробны дождж,  
 Яшчэ к таму з ветрыкам,  
 Твайго голля надломіць,  
 Тваё лісце абгоніць.  
 — Ой, дзевачка, дзевачка,  
 Цяпер жа ты ў бацьюшкі,  
 Цяпер жа ты молада,  
 Цяпер жа ты хораша.  
 А як пойдзеш ты замуж,  
 Будзе табе ліхі муж:  
 Тваё лічка надаб'е,  
 Тваіх косак надарве,  
 Тваіх слёзак надалье.

247

*Moderato*

Быў у бацькі адзін сын, быў у бацькі  
 адзін сын, і той бацькі не слухаў.

Быў у бацькі адзін сын <sup>1</sup>,  
І той бацькі не слухаў.

І той бацькі не слухаў  
Ды на вайну паехаў.

А там яму бог не памог —  
Яго конік гарой лёг.

А сядзельца — каменем,  
Сам малады — яварам.

Праз той явар — сцежачка,  
Тудой ішла дзевачка.

Тудой ішла дзевачка,  
Русу косу часала,

Русу косу часала,  
З яварам гаварыла.

— Ой, явару, явару,  
Я з табою гавару:

Ты цяпер зялён, харош,  
Прыйдзе к табе люты мароз,

Твае вецці памерзнуць,  
А лісточкі ападуць.

А лісточкі ападуць  
І на мора паплывуць.

— Ой ты, дзеўка-дзевіца,  
Праказала ж ты ка мне.

Праказала ж ты ка мне,  
Адкажу і я к табе.

Як ты ў мамкі хараша —  
Руса каса да пояса,

---

<sup>1</sup> Першы радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

Астанешся ў свякроўкі —  
Тваіх косак падатне.

-- Ёсць у мяне два браты,  
Скажу явар сеч-рубаць,

На дарожку выкідаць,  
Патаптаць бушуючы,

Конікі гарцуючы,  
Я, малада, танцуючы!

248

$\text{♩} = 82$

Быў у бацькі адзін сын,  
і той бацькі не слухаў.  
і той, і той бацькі не слухаў,  
сеў, на вайну паехаў.

Быў у бацькі адзін сын,  
І той бацькі не слухаў.

І той, і той бацькі не слухаў,  
Сеў, на вайну паехаў.

А й там яму, а й там яму бог не памог,  
Конік яго каменем стаў.

348



Конік, конік яго каменем стаў,  
Сам ён, молад, яварам стаў.

А й шапачка, а й шапачка — купінкай,  
А паясок — сцежачкай.

Туды, туды ішла дзевачка.  
— Ай, явару, явару.

Ай, явару, ай, явару, явару,  
Я з табою гавару.

Ай, цяпер жа, цяпер жа ты, явару,  
Цяпер жа ты зелен, харош.

Прыйдзе, прыйдзе к табе, явару,  
Прыйдзе к табе ліхі мароз.

Вецце тваё, вецце тваё абатрэ,  
Лісце тваё абарве.

— Ой, дзявіца, ой, дзявіца, дзявіца,  
Цяпер жа ты молада, хараша.

Будзе, будзе табе ліхі муж,  
Будзе табе ліхі муж.

Касы, касы твае уварве,  
Ліца твайго уватрэ.

249

$\text{♩} = 200$

Быў у бацькі адзін сын,  
быў у бацькі адзін сын, і той  
яго не слухаў.

349

Быў у бацькі адзін сын <sup>1</sup>,  
І той бацькі не слухаў.

І той бацькі не слухаў,  
Сеў на каня, паехаў.

Сеў на каня, паехаў,  
Яго бацька моцна скляў.

Яго бацька моцна скляў,  
Яго конік гарой стаў.

А сядзельца — каменем,  
Ён малады — яварам.

— Ой, явару, явару,  
Я з табою гавару.

Як ты цяпер зелен, харош,  
А як будзе ліхі мароз.

Тваё пер'е змарозе,  
Цябе к зямлі паложа.

— Ой, дзевачка, дзевачка,  
Як ты цяпер малада!

Як ты цяпер малада,  
Як ты цяпер хараша!

А як будзе ліхі муж,  
Тваю коску абарве.

Тваю коску абарве,  
Цябе, маладу, наб'е.

---

<sup>1</sup> Першы радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

А сын маткі не пытаў,  
 Як на вайну выязджаў.  
 Яму бог не памог,  
 Да стаў жа ён яварам,  
 А сядзёлка — хлістачкай,  
 А нагаечка — сцежачкай.  
 Тудэю йшла дзяўчына,  
 Тудэю йшла малада.  
 — На дзень добры, яварэц,  
 На дзень добры, зелянец!  
 Будзе табе, яварэц,  
 Вялікая прыгода:  
 Будуць ветры буйныя  
 І дожджыкі дробныя.  
 Голле тваё паломяць,  
 У вяршэчка высушаць  
 І карэнне нарушаць.  
 — Да не прарокуй, дзяўчына,  
 Да не прарокуй, малада!  
 Будзе табе, дзяўчына,  
 Вялікая прыгода:  
 Будуць сваты сватаці,  
 То ты будзеш плакаці.  
 А другая прыгода —  
 Смяртэльная хвароба,  
 Лічка тваё уменіць,  
 І сардэнька тваё высушыць,  
 І печаней нарушыць.

## 251

Быў у бацькі адзін сын<sup>1</sup>  
 І той бацькі не слухаў.

І той бацькі не слухаў,  
 Сеў на каня, паехаў.

<sup>1</sup> Першы радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

Яму там бог не памог,  
Яго конік гарой лёг.

А сядзелца — каменем,  
Сам, малады,— яварам.

А хустачка — лісточкам,  
А шапачка — кусточкам.

Праз той явар сцежачка,  
Ішла тудой дзевачка.

Пад яварам ваду брала  
Із яварам гаварыла:

— Ой ты, явар, явару,  
Як ты цяпер зелен, харош!

А прыдзе табе люты мароз,  
Тваё вецце абмерзне.

Тваё вецце абмерзне,  
Тваё лісце ападзе.

— Ох ты, дзеўка-дзевачка,  
Як ты цяпер малада.

Як ты цяпер малада,  
Як ты цяпер хараша!

Як ты цяпер хараша,  
Твая коска ўчэсана.

Будзе табе ліхі муж,  
Тваю коску абарве.

Тваю коску абарве,  
Сіні вочкі надаб'е.

Быў у маткі адзін сыноч  
 Да й той маткі не слухаў,  
 На ваенку ён паехаў.  
 Матка сына правяла,  
 На век вечны пракляла:  
 — Бадай жа ты, мой сыноч,  
 І полечка не з'ехаў,  
 На другое не ўз'ехаў,  
 З конічка зваліўся,  
 На шабельку прабіўся.  
 Яму бог не памог:  
 Ён полечка не з'ехаў,  
 На другое не ўз'ехаў,  
 З конічка зваліўся,  
 На шабельку прабіўся.  
 Конік стаў яварам,  
 А сам жа ён — каменем.  
 З хустачкі — рэчанька,  
 З шабелькі — кладачка,  
 З кудзерак — мураўка.  
 Тудэймі йшла дзевачка.  
 — Явору, явору,  
 Я з табою гавору.  
 Есь у мяне два браткі,  
 Я вялю ім зрубаці,  
 У скрыпачкі складаці.  
 Братцы будуць іграці,  
 А я буду плясаці.  
 — Ой, дзевушка, дзевушка,  
 Не праракай на мяне,  
 Будзе тое й на цябе.  
 Пойдзеш ты замуж,  
 Да трапіцца ліхі муж:  
 Лічка тваё наджане,  
 Косак тваіх надарве,  
 Слёзак тваіх разліе.

Andante

З\_пад я\_ ва\_ ра сце\_ жач\_ ка йшла,  
З\_пад я - ва - ра сце\_ жач\_ ка йшла,  
там дзяў\_чы - на во\_ ду няс\_ ла.

З-пад явара сцежачка йшла<sup>1</sup>,  
Там дзяўчына воду нясла.

Там дзяўчына воду нясла,  
Да явара гаварыла:

— Ой, явару, ты, явару,  
Я да цябе гавару.

Будзе на цябе снег і мароз,  
Памарозіць голлейка.

Памарозіць голлейка,  
Асыплецца лісцейка.

— Ты, дзяўчына, малада,  
Твая доленька ліха:

Будзе ў цябе муж ліхі,  
Паб'е тваё бела ліцо.

Паб'е тваё бела ліцо,  
Вырве тваю русу касу.

<sup>1</sup> Першы радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

— Калі ж мая руса каса  
Да пояса не дарасла.

Да пояса не дарасла,  
Яшчэ ж бо я й замуж не йшла!

254

Andante



Быў у бацькі а дзін сын,  
быў у бацькі а дзін сын,  
і той бацькі не слухаў.

255

Здалося мне рана ўстаць,  
Свайму каню есці даць,  
Есці даўшы, нападць,  
Нападўшы, асядлаць  
Да на вайну выязджаць.  
Сын каня сядлае,  
Маці сына праклінае:  
— Каб з двара не з'ехаў!  
Каб конь стаў камянём,  
Тваё сядло крамянём,  
А ты маладым яварам.



З-пад явору рэчка цякла,  
 Там дзеўка ваду брала  
 Да з яварам размаўляла:  
 — А ты, явар, ты харош,  
 Прыдзе на цябе мароз —  
 Тваё лісце замарозіць,  
 Тваё галлё абломіць.  
 Тое явар усё сазнаў,  
 Назад дзеўцы адказаў:  
 — Цяпер дзеўка хараша,  
 Цяпер дзеўка малада.  
 Прыдзе на цябе лікі муж,  
 Будзе твае коскі рваць,  
 Красу тваю ўнімаць.

256

♩ = 44

А ўсе д(ы)-рэ- вы за- шу- ме- лі,  
 а ўсе дрэ- вы за- шу- ме- (е) лі,  
 а-д(ы)-на вяр- ба не шу- ме- (ла)

А ўсе дрэвы зашумелі<sup>1</sup>,  
 Адна вярба не шуме[ла].

Адна вярба не шумела,  
 Пад сабою журбу ме[ла].

<sup>1</sup> Пешы радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

Што пад тою пад вярбою  
Там ляжаў салдат забі[ты].

Там ляжаў салдат забіты,  
Чорненькім сукном накры[ты].

Ішлі паны-капітаны,  
Неслі віна тры стака [ны].

Сталі раны заліваці,  
Стаў салдацік прамаўля [ці].

— Ох вы, паны-капітаны,  
Вы вазьміце ліст бума [гі].

Напішыце айцу, маці,  
Вы не шліце жане мла [дзе].

Выпраўляла, праклінала:  
— Ох, каб цябе, мой мілень [кі].

Перва куля не мінула,  
А другая — разарва [ла].

Цераз людзі — куля ў грудзі,  
Цераз ночкі — куля ў воч [кі].

Цераз ляскі — куля ў віскі.  
Паў салдацічак на нож [кі].

## 257

У нядзелю параненька  
Загадалі на ваенку.  
У каго сынкі — уладжайце,  
У каго няма — наймайце.  
Матка сына выпраўляла,  
Выладжала і навучала:  
— Ідзі, ідзі, мой сыноч,

Да й ні з кога не глуміся,  
Ні з старога, ні з малога,  
Ні з дзяўчыны-сіраціны.  
— Адступіся, старая маці,  
Годзе мяне навучаці,  
Як дам табе ў грудзіну —  
Пад коніка павалішся.  
— Бадай цябе, мой сыночак,  
Перша куля не мінула,  
Цераз людзі — табе ў грудзі,  
Цераз рэчы — табе ў плечы.

## 258

Чыя гэтая нявестка  
Пагнала валы да бору?

Пагнала валы да бору,  
Сама не прышла дадому.

Сама не прышла дадому,  
Абярнулася вярбою.

Абярнулася вярбою,  
Стала радам з асінаю.

— Не калышыся, асінка,  
Не горай табе за мяне.

У мяне дома свякроўка ліхая,  
Да свякроўкі — ліхі муж.

Мяне рана пабудзя,  
На вуліцу выйдзе, абсудзя.

А я свякроўцы ўсё гаджу,  
Болей гадзіці не магу.

Болей гадзіці не магу,  
У бары вярбою прарасту.

А над тэй вярбою яір рос,  
А ў тым яіры моладзец.

Яго там конік гарой стаў,  
Яго сядзельца — каменем.

Яго страмёны — каранямі —  
Стаіць моладзец з нагамі.

— Ой ты, малады моладзец,  
Нядоля наша спаткана.

Нядоля наша спаткана,  
Няшчасце наша спазнана.

## СЫН АБЯРНУЎСЯ ВЯРБОЮ

259

А што ж гэта за свет настаў,  
Што сын матку й у свет паслаў?

— Ідзі, мамка, да суседа,  
У мяне будзе бяседа.

Госці ка мне збіраюцца.  
Госці былі, пілі, елі.

Пілі, елі, паехалі,  
А мамкі як нет, дык нет.

У мяне дома бяда стала,  
Жана сына прыспала.

Жана сына прыспала,  
Вараны конь на стайні паў.

Сыночак мой найбольшанькі,  
Ідзі ў стайню й у новую.

Ідзі ў стайню ў новую,  
Выбірай каня найлепшага.

Паедзеш шукаць тваёй бабкі,  
Тваёй бабкі, маёй мамкі.

Едзем поле, едзем другое,  
На трэцяе ўз'язджаючы.

На трэцяе ўз'язджаючы,  
Стаў конічак выскадзю.

А сам я, молад,— вярбіначкай,  
А вожачкі — дарожачкай.

$\text{♩} = 120$

А што цяпер за свет настаў, што  
сын(ы) мамку(я) у свет па-слаў.

А што цяпер за свет настаў,  
Што сын мамку й у свет паслаў?

— А йдзі, мамка, ў чыста поле,  
А йдзі, мамка, ў чыста поле.

Ў мяне будзе бяседачка,  
Бяседачка, любыя госці.

Любыя госці пілі-елі,  
Пілі-елі, паехалі.

Пілі-елі, паехалі,  
А маёй мамкі як нет, дак нет.

— Служкі мае вярненькія,  
Запрагайце коні вараненькія.

Запрагайце коні вараненькія  
Паедзем у свет мамку шукаць.

Паедзем у свет мамку шукаць,  
Едуць поле і другое.

Едуць поле і другое,  
На трэцяе ўз'язджаючы.

На трэцяе ўз'язджаючы,  
Сваю мамку страчаючы.

Сваю мамку страчаючы,  
Стаў мой конік камянёчкам.

Стаў мой конік камянёчкам,  
А вазочак — курганочкам.

А вазочак — курганочкам,  
А вожжачкі — дарожачкай.

А вожжачкі — дарожачкай,  
А дужачка й вяльмінкаю.

А дужачка й вяльмінкаю,  
Сам я, молад, — рабінкаю.

261

Adagio

Го\_ ман, го\_ ман на ву\_ лі\_ цы,  
го\_ ман, го\_ ман на шы\_ ро\_ кай.  
Пой дзем, брат\_ кі, па\_ слу\_ ха\_ ем,  
што за го\_ ман на ву\_ лі\_ цы.

Гоман, гоман на вуліцы,  
Гоман, гоман на шырокай.

— Пайдзем, браткі, паслухаем,  
Што за гоман на вуліцы.

То сын мамку з двара гоніць:  
— Ідзі, ідзі, мая мамка.

Ты мне дужа надаела,  
А жонцы наўпярэчыла!

362



Пашла маці заплакаўшы,  
Свой родны кут пакінуўшы.

Ідзець поле і другое  
Ды й трэцяе ўжо мінае.

Шуміць, гудзіць дубравачка,  
Гоніць, гоніць пагонечка.

Сын за маткай ўдагон едзе:  
— Ой, вярніся, мая мамка.

Ой, вярніся, мая мамка,  
Без цябе мне бяда стала:

Мой лепшы конь не стайні паў,  
Жана мая зажурылася,  
Мае дзеці заплакалі.

262

$\text{♩} = 80$

Ой, на ву\_ лі\_ цы го\_ ма\_ н(ы),  
го\_ ман, ой, на ву\_ лі\_ цы  
го\_ ман, го\_ ман, ой, ха\_ дзе\_ м(а), брат\_ ка,  
па\_ слу\_ ха\_ ем.

363

Ой, на вуліцы гоман, гоман <sup>1</sup>,  
— Ой, хадзем, братка, паслухаем.

Ой, хадзем, братка, паслухаем,  
Ох, сын матку з двара гоніць.

Ох, сын матку з двара гоніць:  
— Ой, ідзі ж, маці, з майго двара.

Ой, ідзі ж, маці, з майго двара  
Ох, і ты ж мне надаела.

Ох, і ты ж мне надаела,  
Ой, маім дзецям спастылела.

Ой, маім дзецям спастылела,  
А жане маёй надакучыла.

А жане маёй надакучыла.  
Пайшла ж маці з свайго двара.

Пайшла ж маці з свайго двара,  
Выйшла ж маці, заплакала.

Выйшла ж маці, заплакала,  
Ішла ж маці полем, полем.

Ішла ж маці полем, полем,  
Ішла ж маці дарогаю.

Ішла ж маці дарогаю,  
Ішла ж маці цёмным лесам.

Ішла ж маці цёмным лесам,  
Села маці пад бярозу.

Села маці пад бярозу,  
Стала маці горка плакаць.

Стала маці горка плакаць.  
А шуміць, шуміць дубровачка.

---

<sup>1</sup> Першы радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

А шуміць, шуміць дубровачка,  
А стогне, гудзіць пагонечка.

А стогне, гудзіць пагонечка,  
Ох, сын маці даганяе.

Ох, сын маці даганяе:  
Ой, вярнісь, мая мамачка.

Ой, вярнісь, мая мамачка,  
А ў мяне ў дварэ тры няшчасцейкі.

А ў мяне ў дварэ тры няшчасцейкі:  
Конь вараны на стайні паў.

Конь вараны на стайні паў,  
А жана сына нарадзіла.

А жана сына нарадзіла,  
А сама навек уваснула.

А сама навек уваснула,  
А дзеці мае сіротушкі.

А дзеці мае сіротушкі.  
— Не, мой сыноч, не вярнуся.

Не, мой сыноч, не вярнуся,  
А пайду з гора ўтаплюся.

А пайду з гора ўтаплюся.  
А шуміць, гудзіць сіне мора.

А шуміць, гудзіць сіне мора,  
Патанула маці з гора.

Патанула маці з гора.  
— У моры вадy я й піць буду.

У моры вадy я й піць буду,  
А ў цябе сыноч я не буду.

♩ = 52

Да што цяпер за свет на\_ стаў, сы\_н(ы)  
 ма\_ це\_ ру па\_ва\_жаць не стаў.

Да што цяпер за свет на\_стаў,  
 Сын мацэру паважаць не стаў.

Сын мацэру паважаць не стаў,  
 Цёмнай ночкай упроч прагнаў.

Да пашла ж маці заплакаўшы,  
 Да йдзе поле, йдзе другое.

Да йдзе поле, йдзе другое  
 Да на трэцяе й уступае.

Да на трэцяе й уступае,  
 Ночка цёмная й абнімае.

Ночка цёмная й абнімае,  
 Да лягла ж маці пад кусточкам.

Да лягла ж маці пад кусточкам,  
 Да накрылася яна лісточкам.

Да накрылася яна лісточкам,  
 Да чуе ж яна: нехта гукае.

Да чуе ж яна: нехта гукае,  
 Сын мацэру да й шукае.

— Вярніся ж, мамка, йдзі дадому,  
 Да ў мяне ж дома да бяда стала.

Да ў мяне ж дома бяда стала,  
 Жонка сына да й прыспала.

Жонка сына да й прыспала,  
Пашоў я ў стайню — конь мой не ўстаў.

Пашоў я ў стайню — конь мой не ўстаў,  
Да зачым ты мамку й упроч прагнаў?

264

$\text{♩} = 140$

А што цяпер за свет на\_стаў,  
да што сын мат\_ку з два\_ра пра\_гнаў,

The image shows two staves of musical notation in a 9/8 time signature. The first staff contains the melody for the first line of the song, and the second staff contains the melody for the second line. The tempo is marked as quarter note = 140. The lyrics are written below the notes, with some words underlined to indicate syllable placement.

А што цяпер за свет настаў  
Да што сын матку з двара прагнаў.

Што сын матку з двара прагнаў.  
— Ты ідзі ж, мамка, проч ад мяне.

Ты ідзі ж, мамка, проч ад мяне,  
Ты ж маіх дзяцей пасушыла.

Ты ж маіх дзяцей пасушыла,  
Ты ж маю жонку зажурыла.

Да й пашла ж яна дарогаю,  
Дарогаю шырокаю.

Дарогаю шырокаю  
Да й далінаю глыбокаю.

Да й села ж яна пад кусцікам,  
Да й пад кусцікам, пад лазовенькім.

Ці не дождж ідзе, ці не гром грыміць —  
Да сын за мамкай услед бяжыць.

— Ты ж хадзем, мамка, назад ка мне,  
Ты ж маіх дзяцей гадала.

Ты ж маіх дзяцей гадала,  
Ты ж маю жонку навучала.

265

$\text{♩} = 180$



А што гэ\_ та за свет на\_ стаў,  
што сын мам\_ ку жа\_ лець не стаў.

А што гэга за свет настаў,  
Што сын мамку жалець не стаў.

Проціў ночкі з дому 'тпраўляў,  
Проціў ночкі з дому 'тпраўляў.

А йду ж я адно поле,  
Іду ж я і другое.

А йду ж я і другое,  
У трэцім полі значую.

А што гэга стучыць-гручыць,  
Ці сыноч мой за мной едзіць?

— Вярніся, мая мамка,  
Вярніся, мая родна.

— Не вярнуся, мой сыночак,  
Не вярнуся, а мой родны.

Тваіх дзетак загубіла,  
Тваю жану засмуціла.

$\text{♩} = 58$

(в) А ў ня\_ дзель\_ ку па\_ ра\_ нень\_ ку,

(а) а ў ня\_ дзель\_ ку па\_ ра\_ нень\_ ку

за\_ зла\_ ваў\_ ся сын на ма(ці).

А ў нядзельку параненьку<sup>1</sup>  
Зазлаваўся сын на маці.

— Уйдзі, мамка, проч ад мяне,  
Будуць госці цяпер ў мяне.

Будуць кумы, пабрацімы,  
Шчэ блізкія суседчкі.

Пайшла маці горанькамі,  
Аблілася слёзанькамі.

Ды шчэ маці гор не ўзышла,  
А ўжо сына бяда найшла.

Яго жонка й ашалела,  
Старша дочка памірае.

Старша дочка памірае,  
Сыноч маці наганяе.

— Ой, вярніся, мамка мая,  
Бо да мяне бяда зайшла.

Мая жонка й ашалела,  
Старша дочка й памірае.

<sup>1</sup> Першы радок кожнай страфы паўтараецца два разы.



— Не вярнуся, мой сыночак,  
Ой, хоць будзе хата гарэць.

Ой, хоць будзе хата гарэць,  
То й не прыду паглядзець.

Маці слова прамаўляе —  
А сынава хата гарыць.

Маці сэрцам сакрушыла,  
Ды ўсё ж гэта патушыла.

267

♩ = 122

Го-ман, го-ман на ву-лі-цы,  
го-ман, го-ман на ву-лі-цы,  
а пай-ду ж я да па-слу-ха-ю.

Гоман, гоман на вуліцы <sup>1</sup>,  
А пайду ж я да паслухаю.

А сын матку з двара гоніць.  
— Ідзі, маці, далоў з двара.

А ты мне ўжо надаела,  
Надаела, надакучыла.

<sup>1</sup> Першы радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

Надасла, надакучыла,  
А дзяцей маіх памучыла.

Дзяцей маіх памучыла,  
Жану маю ізжурыла.

А пашла маці, заплакала,  
Ідзець поле і другое.

На трэцяе стала ўсхадзіць.  
А ці не стогніць дарожачка.

А стогніць, стогніць дарожачка,  
То сын матку даганяіць.

— Вярнісь, вярнісь, мая мамачка,  
Вярнісь, вярнісь, мая родная.

У мяне ўжо бяда здзеілася:  
Конь вароны на ногі ўпаў.

Конь вароны на ногі ўпаў,  
Жана млада ў пасцель лягла.

Жана млада ў пасцель лягла,  
Дзеці малыя забалелі.

Стала маці, падумала,  
Яна дворачку вярнулася.

К двару стала падыходзіць,  
Конь вароны на стайні зарзаў.

Дзеці малыя заскакалі,  
Жана млада з пасцелі ўстала.

$\text{♩} = 136$

(i)А што ж(ы) гэ\_ та да за све\_ т(ы) яв\_ стаў, сы\_ н(ы)  
 ма\_ мац\_ ку з два\_ ра пра\_ гнаў,

А што ж гэта да за свет настаў,  
 Сын мамачку з двара прагнаў.

— Ідзі ж, мамка, з майго двара,  
 Ты маіх дзетак пасушыла.

Ты маіх дзетак пасушыла,  
 Ты жану ж маю сакрушыла.

Пайшла мамка заплакаўшы,  
 Ішла поле, йшла другое.

Ішла поле, йшла другое  
 Ды на трэцяе наступае.

На трэцяе наступае,  
 Абняла ж яе цёмна ночка.

Абняла ж яе цёмна ночка,  
 Села ж яна пад кусточкам.

Села ж яна пад кусточкам,  
 Пад кусточкам, пад лазою.

Пад кусточкам, пад лазою,  
 Аблеілася йна слязою.

Да не гром грывіць, да не стук стучыць —  
 Сын за мамкай услед бяжыць.

— Ты хадзі, мамка, у маю хату,  
Ты маіх дзетак гадала.

Ты маіх дзетак гадала,  
Ты жану ж маю навучала.

269

$\text{♩} = 50$



Ой, што ця пер за  
свет на стаў, што сын мам ку у проч прагнаў.

270

$\text{♩} = 123$



Ды эй, да што гэ та за свет на стаў,  
што сын мам ку у проч прагнаў.

Ды эй, да што гэ та за свет на стаў,  
Што сын мамку й упроч прагнаў.

І эй, што сын мамку й упроч прагнаў.  
— Ідзі, мамка, у чыста поле.

І эй, ідзі, мамка, у чыста поле.  
Да праходзіць яна поле.

І эй, да праходзіць яна поле,  
Да праходзіць і другое.

І эй, да праходзіць і другое,  
На трэцяе поле ступаючы.

І эй, на трэцяе поле ступаючы,  
А сын матку даганяючы.

І эй, а сын матку даганяючы:  
— Да вярніся, мая мамка.

І эй, да вярніся, мая мамка,  
Мая мамка, кукобніца.

І эй, мая мамка, кукобніца,  
Майго дому работніца.

І эй, майго дому работніца,  
Мусіць, мяне бог пакараў.

І эй, мусіць, мяне бог пакараў,  
Што я мамку і ўпроч прагнаў.

І эй, да пайшоў жа на стаеньку,  
Аж мой самы лепшы конь упаў.

І эй, да прыходжу я і ў хату —  
Жана сына нарадзіла.

І эй, жана сына нарадзіла,  
Сама ляжыць нежывая.

І эй, да вярніся, мая мамка,  
Мая мамка, кукобніца.

І эй, мая мамка, кукобніца,  
Майму дому работніца.

## 271

$\text{♩} = 110$

Да што ж гэ\_ та за свет на\_ стаў, да (й)

сы\_ н(ы) мат\_ ку ў гос\_ ці па\_ зваў, да(ё)

сын мат\_ ку ў гос\_ ці па\_ зваў.

## 272

$\text{♩} = 140$

Ой, што ж ця\_ пер за свет на\_ стаў, сын

ма\_ мац\_ ку й у\_ проч пра\_ гнаў.

Ой, што ж цяпер за свет настаў,  
Сын мамачку й упроч прагнаў.

Ідзе мамка поле і другое,  
На трэцяе ўзыходзіла.

На трэцяе ўзыходзіла,  
Дзе сонейка заходзіла.

Стала мамка бедаваці,  
Дзе мне ночку начаваці.

У чыстым полі пад кусточкам,  
Накрыўшыся верасочкам.

Пайшоў сыноч мамку страцаць.  
— Ідзі, мамка, дадоміку.

У маім доме бяда стала,  
Жонка сыночка прыспала.

Выйшаў на двор — сцяжок напаў,  
Вайшоў у хлеў — мой конь прапаў.

Затое ж мяне пан бог скараў,  
Што я мамку упроч прагнаў.



## ЦІХОНЯ

273

Ой, рана, на Яна,  
Пашла Ціхоня на кірмаш,  
Пашла Ціхоня танцаваць.  
Абачыў тое меншы братка,  
Прышоў да маткі, даў знаць,  
Што наша Ціхоня гуляе.  
Прышла Ціхоня дадому,  
Стала маці караці:  
— Люба ты, Ціхоня, ўтапіся,  
Люба ты, Ціхоня, гдзе дзенься!  
Пашла Ціхоня за дзверцы,  
Пабрала свае вядзерцы,  
І пашла Ціхоня па ваду.  
Паставіла вядзерцы на бруску,  
Паклала сукні на пяску,  
Павешала істужкі на кустку,  
Панізала пярсцёнкі на дубцы,  
Сама стала тануці,  
Ой, а сама стала, ўтанула.  
Да бачыў тое большы братка,  
Прышоў да маткі, даў знаці:  
— Ой, матка, матка старая,  
Нашто Ціхоню карала!  
Да наша Ціхоня ўтанула.  
У нядзелю раненька  
Ціхоніна матка плакала:  
— Ой, зяцю, зяцю Дунаю!  
Да паволі ідзі, не гудзі,  
Майго дзіцяці не тамі!  
Да істужачкі чырвоныя,  
Чы кусты вамі ўбіраці?  
Пярсцёначкі залатыя,  
Чы бочкі вамі набіваці?  
Да сукенкі мае дарагія,  
Чы пнёўе вамі ўбіраці?

Палаценцы мае белыя,  
Чы горы вамі ўсцілаці?  
Ручнічкі мае шаўковыя,  
Чы старву вамі дарыці?  
Не відаць майго дзіцяці валаска,  
Не пачую я яе галаска!

## 274

Ой, у нядзелю раненька  
У тры званочки званілі,  
У тры таночки хадзілі:  
Первы таночак — дзевачок,  
Другі таночак — жаначок,  
Другі таночак — жаначок,  
Трэці таночак — малайцоў.  
Папераду йшла Ціхоня,  
Папераду йшла Ціхоня,  
Злата маніста згубіла,  
Злата маніста згубіла,  
Злата маніста згубіла  
І залатыя каралі,  
І залатыя каралі,  
І срэбляныя пярсцёнкі.  
Ніхто ж таго дзіва не бачыў,  
Толькі чуў да бачыў большы брат,  
Пад акенечкам стоючы,  
Вараныя коні поючы.  
Да прышоўшы братка дадому:  
— Ой, матка наша старая,  
Ой, матка наша старая.  
Да што ж наша Ціхоня згубіла,  
Да што ж наша Ціхоня згубіла.  
Злата маніста згубіла  
І залатыя каралі,  
І срэбляныя пярсцёнкі.  
— Скажы ты, сыноч, Ціхоні,  
Хай Ціхоня дамоў не ідзе,  
Да няхай ідзе ўтопіцца.  
Злата маніста знойдзецца

І залатыя каралі,  
І срэбныя пярсцёнкі.  
Пайшла ж Ціхоня к Дунаю:  
— Да разыграйся, Дунаю,  
Выкінь каралі з ваўною,  
Выкінь каралі з ваўною,  
Да бяры мяне з сабою.  
Разыграўся Дунаю  
Да выкінуў каралі з ваўною,  
Да ўзяў Ціхоню з сабою.  
У нядзелю раненька  
У тры званочкі званілі.  
У тры званочкі званілі,  
Па Ціхоні службу служылі.  
Па Ціхоні маці плакала.  
Пашла маці к Дунаю.  
— Ой, разыграйся, Дунаю,  
Ой, разыграйся, Дунаю,  
Да выкінь Ціхоню з ваўною.  
Да выкінь Ціхоню з ваўною,  
Да бяры каралі з сабою.  
— Жыві сабе, мамка, здарова  
З сваім большанькім сынком,  
З сваім большанькім сынком,  
А з маім родным брацеткам.

## 275

Да была у мамы Ціхоня,  
Да пайшла на вулку гуляці,  
Шаўковаю лентай махаці.  
Да ўбачыў яе старшы брат,  
Да прышоў дадому, маме сказаў:  
— Да мамачка мая старая,  
Што наша Ціхоня зрабіла:  
Шаўковую ленту згубіла.  
Да прышла Ціхоня дадому,  
Да стала яе маці наракаці:  
— Да ідзі, Ціхоня, ўтапіся,  
Да ніколі дадому не вярніся.

Да ўзяла Ціхоня вядзерцы,  
Да пайшла па ваду да броду.  
Да паставіла вядзерцы на бруску,  
Павесіла лентачку на кустку,  
А сама Ціхоня ўплаў пашла,  
Палавіну Дунаю выплыла,  
Чырвонаю розаю зацвіла,  
Сваёй маме знаць дала.  
Пашла яе мама шукаці:  
— Да Дунаю, Дунаю, зяцю мой,  
Ніколі ў гасцях не бываў,  
Без пасагу маю дачушку ўзяў.  
Да Ціхоня, дачушка мая,  
Дзе ж твае абрусы высцілаць,  
Дзе ж твае ручнікі вывешваць?  
— Вешай ручнікі на кусце,  
Засцілай абрусы на вадзе.

## 276

Да было ў мамкі тры сынкi,  
А чацвёрта дачка Ціхоня.  
Як пашла Ціхоня ў сад гуляць,  
Да яна гуляла з дзеўкамі,  
Да яна гуляла з дзеўкамі,  
Мяняла пярсцёнкі з дзецюкамі.  
Як загледзеў тое старшы брат,  
Да прышоў да мамкі да сказаў:  
— А мамачка наша старая,  
Як нашая Ціхоня дурная,  
Што яна гуляе з дзеўкамі,  
А мяняе пярсцёнкі з дзецюкамі.  
Як прышла дадому Ціхоня,  
Дак стала яе маці караці,  
Дак стала яе маці караці,  
Як стала яе маці караці,  
Да стала ёй маці наракаці:  
— Да хоць ты, Ціхоня, ўдавіся,  
Альбо ты, Ціхоня, ўтапіся.  
Як узяла Ціхоню вялікая жаль,

Схапіла вядзёркі, пашла па ваду,  
 Паставіла вёдры на бруску,  
 Павесіла каралі на зелле,  
 Павесіла каралі на зелле.  
 — Вот табе, мамачка, вяселле.  
 А сама маладзенька ўтанула,  
 Да на яе вадзіца хлынула,  
 Да на яе вадзіца хлынула,  
 Жоўтым пясочкам занясла,  
 Жоўтым пясочкам занясла,  
 Чырвонаю калінаю затрасла.  
 Да пашла ж яе маці шукаці.  
 Да яна шукала, шукала,  
 А прышла к Дунаю да й стала:  
 Да стаяць вядзёркі на бруску,  
 Да вісяць каралі на зеллі.  
 — Ой, Дунаю, Дунаю, зяцю мой,  
 Ты ж ні вяселля не спраўляў,  
 Ты ж музыкантаў не наймаў,  
 Да маю дачушку ціха ўзяў.  
 — Былі ў мяне сватоўя-акунёўя,  
 Былі ў мяне сваціцы-плаціцы,  
 Былі ў мяне музыканты — ўгары камары.  
 — Ой, палотна мае даўгія,  
 Да падаркі мае белыя,  
 Ці мне вамі бярозы абвіваць,  
 Ці мне вамі дарогі ўсцілаць?  
 Павесіўшы на бярозы — пагніюць,  
 Паслаўшы на дарогі — то саб'юць.

277

$\text{♩} = 30$

Ой, у дзя-дзель-ку па-ра-ну  
 там тры та-ляч-кі гу-ля-лі.

381

Ой, у нядзельку парану  
Там тры таночкі гулялі.

Паперадзе Ціхоня хадзіла,  
Вясёлыя танцы вадзіла.

Вясёлыя танцы вадзіла,  
Залату манету згубіла.

Прышоў к Ціхоні адзін брат:  
— Ідзі, Ціхоня, дадому.

Ідзі, Ціхоня, дадому,  
Будзе цябе маці караці.

Прышоў Ціхонін другі брат:  
— Не йдзі, Ціхоня, дадому.

Да йдзі, Ціхоня, ўтапіся,  
Альбо, Ціхоня, дзе дзенься.

Ўзяла Ціхоня дзве вядзеркі,  
Пайшла пад Дунай глыбокі.

Паставіла вёдры на пясочку,  
Павесіла хустку на кусточку.

Прышоў Ціхонін меншы брат:  
— Ідзі, Ціхоня, дадому.

Ідзі, Ціхоня, дадому,  
Залатая манета знайшлася.

278

Andante

Пай\_шла Ці\_хо\_ня у мес\_та, ) там  
я\_е шлях\_ты злю\_бі\_лі.

382

Пайшла Ціхоня у места,  
Там яе шляхты злюбілі.

Віном і мёдам паілі,  
Сітным піражком кармілі.

Ніхто таго дзіва не бачыў,  
Толькі забачыў старшы брат,

На ганачку стоячы,  
На тое дзіва гледзячы.

Прыйшоў дадому і кажа:  
— Мамачка ж мая старая.

Што наша Ціхоня ўчыніла,  
Злоты баяры згубіла.

Прыйшла Ціхоня дадому,  
Стала яе маці караці.

У нядзельку раненька  
Пайшла Ціхоня па ваду,

Па беражочку ходзячы,  
З ціхім Дунаем гаворачы.

Ой ты, Дунай, мужу мой,  
Ты разыграйся нада мною,

Разыграйся нада мною,  
Вазьмі Ціхоню з сабою!

Ніхто таго дзіва не бачыў,  
Толькі забачыў малодшы брат.

Над студзенькай стоячы,  
Каня варанога поячы.

Прыйшоў дадому ды й кажа:  
— Мамачка мая старая.

Нашто ж так строга карала?  
Ужо ж Ціхоня ўтанула.



А назаўтра раненька,  
Дзе ясная зорачка пляша,  
Ціхоніна мама плача.

Па беражочку ходзячы,  
З ціхім Дунаем гаворачы:

Ой ты, Дунаю, зяцю мой,  
Выкінь Ціхоню на бераг!

Вышла ж Ціхоня на бераг:  
— Жыві, мамачка, шчасліва

З сваім старшанькім сыночкам,  
З сваім родненькім славечкам!

279

♩=138

Да ў ня\_дзе\_ле\_ч(ы)ку ра\_нень\_ка чы не  
ку\_ку\_ле\_ч(ы)\_ка ку\_ка\_ва\_ла.

Да ў нядзелечку раненька  
Чы не кукулечка кукавала.

Чы не кукулечка кукавала,  
Ціхоніна матка плакала.

Ціхоніна матка плакала,  
Ой, Ціхоню дадому клікала.

Ой, Ціхоню дадому клікала:  
— Ідзі, ідзі, Ціхоня, дадому.

А Ціхоня з казакамі гуляла  
І залатое маліства ўраніла,

Залатое маліства ўраніла  
І дарагія каралі.

А сама, малада, ўтанула  
Да паверх Дуная паплыла.

Да паверх Дуная паплыла —  
Жоўтым цвяточкам зацвіла.

Да ў нядзельку раненька  
Ціхоніна матачка плакала.

Ціхоніна матачка плакала  
Да Ціхоню дадому клікала.

Да Ціхоню дадому клікала:  
— Ідзі, ідзі, Ціхоня, дадому.

Ідзі, ідзі, Ціхоня, дадому,  
Ужо тваё маліства знайшлося.

Ужо тваё маліства знайшлося  
І дарагія каралі.

І дарагія каралі,  
Срэбна-златыя пярсцёнкі.

280

♩=133

Пай\_шла Ці\_хо\_ня па ва\_ду,  
па\_ста\_ні\_ла вёд\_ры на ля\_ду.

Пайшла Ціхоня па ваду,  
Паставіла вёдры на ляду.

Паставіла вёдры на ляду,  
Павесіла сукню на круку.

Павесіла сукню на круку,  
Сама, малада, ўтанула.

Сама, малада, ўтанула,  
За ёю вада шуганула.

За ёю вада шуганула,  
І матка ручкамі спляснула:

— Ой ты, ціхі Дунаю,  
Да нашто ка мне сваты слаў?

Да нашто ка мне сваты слаў,  
Да нашто маё дзіця ўзяў?

Кужалі ж мае тонкія,  
Абрусы мае белыя,

А што ж мне з вамі рабіці,  
Ці дарожачкі ўсцілаці,

Ці дарожачкі ўсцілаці,  
Ці бярозачкі ўвіваці?

Ці бярозачкі ўвіваці  
Без маладога дзіцяці?

$\text{♩} = 200$

Да па\_шла Ці\_ хо\_ ня гу\_ ля\_ ці, ста\_ лі я\_ е ма\_ лой\_ цы ча\_ па\_ ці.

Да пашла Ціхоня гуляці,  
Сталі яе малойцы чапаці.

Як заглядзеў Ціхоню старшы брат,  
Прышоў дадому, гаворыць.

Да прышоў дадому, гаворыць:  
— Да мамачка ж наша старэнька.

Да мамачка ж наша старэнька,  
Да што наша Ціхоня зрабіла!

Да што наша Ціхоня зрабіла,  
Усю сваю красотку згубіла!

Да прышла Ціхоня дадому,  
Стала яе мамачка караці.

Стала яе мамачка караці,  
Стала яе мамачка пытаці.

Стала яе мамачка пытаці,  
Стала Ціхоня плакаці.

Да пашла Ціхоня па ваду,  
Паставіла вядзеркі на бруску.

Паставіла вядзеркі на бруску,  
Замшовыя чаравічкі — на пяску.

Павесіла сукенкі на беражку,  
Зачапіла панчошкі на былінку.

А сама Ціхоня ўплаў пашла,  
Да пасярод мора выплыла.

Да пасярод мора выплыла,  
Чырвонай ружай расцвіла.

— Гэта табе, мамка, на прызнак,  
Каб не гаварыла на мяне так.

Да пашла ж яе маці шукаці,  
Да прышла маці к Дунаю.

— Ой ты, Дунаю, зяцю мой,  
Ні разу у гасцях не бываў.

Да ні разу ў гасцях не бываў,  
Нашто маю дачушку сабе ўзяў?

Рушнічкі ж мае белыя,  
Да ці вас у мора пакідаць?

Абрусы ж мае тонкія,  
Да ці вамі горы засцілаць?

Аказалася Ціхоня у моры —  
Засланы сталы ў каморы.

Засланы сталы ў каморы,  
Павязаны сваты на моры.

Дам табе, мамачка, на прызнак,  
Каб не гаварыла на мяне так.

Пайшла Ціхоня гуляці,  
Да за ёю брацейка слядзіці,

Да за ёю брацейка слядзіці,  
Што будзе Ціхоня рабіці.

Да што будзе Ціхоня рабіці,  
Да прышоў дадому, гаворыць.

Да прышоў дадому, гаворыць:  
— Да мамачка мая родная,

Да мамачка мая родная,  
Што наша Ціхоня зрабіла!

Да што наша Ціхоня зрабіла,  
Усю сваю красату згубіла.

Да стала яе маці наракаці,  
Да стала яе маці наракаці.

Да пачала Ціхоня плакаці,  
Да пачала Ціхоня плакаці.

Узяла вядзерцы да й пайшла,  
Узяла вядзерцы да й пайшла.

Паставіла вядзерцы на бруску,  
Паставіла вядзерцы на бруску.

Павесіла хустачку на кусточку,  
Павесіла хустачку на кусточку.

Паставіла чаравічкі на пясочку,  
Паставіла чаравічкі на пясочку.

А сама, маладая, да ў Дунай пала,  
А сама, маладая, да ў Дунай пала.

Стала яе маці шукаці,  
Стала яе маці шукаці.

— Да вярніся, Ціхоня, вярніся,  
За цясовы столік садзіся.

Да жоўтыя красачкі зараслі,  
Да беленькім цветам зацвілі.

Да беленькім цвѣтам зацвілі,  
Да ўжо ж твае таварышкі замуж пайшлі.

— Не вярнуся, мамачка, нікагда,  
Бо ты мяне, маладую, пракляла.

Бо ты мяне, маладую, пракляла,  
Каб я, маладая, затала.

Да жоўтымі краскамі зарасла,  
Да беленькім цвѣтам зацвіла.

Да вот табе, мамачка, прыдмета,  
Да жоўтыя красачкі зараслі.



283

Пайшлі дзеўкі па ваду <sup>1</sup>,  
Кінулі вёдры на ляду.

Кінулі вёдры на ляду.  
— Станьце вы, вёдры, камушком.

Станьце вы, вёдры, камушком,  
Почапачкі — ланцужком.

Почапачкі — ланцужком,  
Каромысел — яварам.

Каромысел — яварам,  
А я, молада, вярбою.

А я, молада, вярбою,  
Пад крутою гарою.

Пад крутою гарою,  
Над быстраю ракою.

Ехалі купцы-таргаўцы,  
Сталі тую вярбу сеч-рубаць.

Сталі тую вярбу сеч-рубаць,  
На дашчэчкі наскіпаць.

На дашчэчкі наскіпаць,  
Звонкі гуслі напраўляць.

Звонкі гуслі напраўляць.  
— Іграйце, гуслі, жалосна!

---

<sup>1</sup> Першы радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

Я ж, дзевухна, плакала,  
За старога ідучы.

За старога замуж ідучы,  
Пасцелюшку сцелючы.

Пасцелюшку сцелючы,  
Ах, первы рад — каменне.

Ах, первы рад — каменне,  
А другі рад — паленне.

А другі рад — паленне,  
А ў галоўкі — крапіўка.

А ў галоўкі — крапіўка,  
А ў ножанькі — шчыпчынка.

А ў ножанькі — шчыпчынка,  
Накрыціся — рагожа.

Накрыціся — рагожа,  
Каб старому глядзець нягожа.

Каб старому глядзець нягожа,  
А каменне муляець.

А крапіўка шчыплецца,  
А шчыпчыннік колецца.

Пайшлі дзеўкі па ваду,  
Кінулі вёдры на ляду.

Кінулі вёдры на ляду.  
— Станьце вы, вёдры, камушком.

Станьце вы, вёдры, камушком,  
Почапачкі — ланцужком.

Почапачкі — ланцужком,  
Каромысел — яварам.

Каромысел — яварам,  
А я, молада, вярбою.

А я, молада, вярбою,  
Пад крутою гарою.

Пад крутою гарою,  
Над быстраю ракою.

Ехалі купцы-таргаўцы,  
Сталі тую вярбу сеч-рубаць.

Сталі тую вярбу сеч-рубаць,  
На дашчэчкі наскіпаць.

На дашчэчкі наскіпаць,  
Звонкі гуслі напраўляць.

Звонкі гуслі напраўляць.  
— Іграйце, гуслі, радосна.

Я ж, дзевухна, ўзрадавалася  
За роўнага ідучы.

За роўнага ідучы,  
Пасцелюшку сцелючы.

Ах, первы рад — пярынку,  
А ў голавы — падушка.

А ў голавы — падушка,  
Накрыціся — адзяяльца.

284

(i) На свя\_ ту\_ ю ма\_ с(i)\_ ле\_ ні\_ ду  
пай\_ шла дзе\_ вч\_ ха па ва\_ (ду).

393

І — на святую масленіцу  
Пайшла дзевачка па ва[ду].

І пайшла дзевачка па ваду,  
Пусціла вядзерцы па ля[ду].

Пусціла вядзерцы па ляду.  
— Станьце, вядзерцы, камень[ем].

Станьце, вядзерцы, камен[ем],  
А каромысел яварам.

А ехалі купцы-вільняўцы,  
А рубалі явар зялё[ны].

А рубалі явар зялёны,  
А часалі дошкі тонкі[я].

А часалі дошкі тонкія,  
А рабілі скрыпкі звонкі[я].

А іграйце скрыпкі жаласна,  
Як дзевачка плакала.

Гуляла я, молада, дзень да вечара,  
Ой, лялё, лялё, дзень да вечара.

[Згубіла я, молада, залаты ключы],  
Ой, лялё, лялё, залаты ключы.

Хто ключы найдзець, за таго пайду,  
Ой, лялё, лялё, за таго пайду.

Маленькі найдзець, я й за малага,  
Ой, лялё, лялё, я й за малага.

Старэнькі найдзець, я й за старага,  
Ой, лялё, лялё, я й за старага.

Роўненькі найдзець, я й за роўнага,  
Ой, лялё, лялё, я й за роўнага.

Маленькі пайшоў, ключэй не найшоў,  
Ой, лялё, лялё, ключэй не найшоў.

Роўненькі пайшоў, ключэй не найшоў,  
Ой, лялё, лялё, ключэй не найшоў.

Старэнькі пайшоў, ключыкі знайшоў,  
Ой, лялё, лялё, ключыкі знайшоў.

Мне за старага не хацелася,  
Ой, лялё, лялё, не хацелася.

Ні за старага, ні за малага,  
Ой, лялё, лялё, ні за малага.

Мне хацелася йціць за роўнага,  
Ой, лялё, лялё, йціць за роўнага.

Ідзе я не буду, старага збуду,  
Ой, лялё, лялё, старага збуду!

Скінуся я, молада, ў полі краскаю,  
Ой, лялё, лялё, ў полі краскаю.

Стары за мною з востраю касою,  
Ой, лялё, лялё, з востраю касою.

Скінуся я, молада, на моры вуткаю,  
Ой, лялё, лялё, на моры вуткаю.

Стары за мною камянём у ваду,  
Ой, лялё, лялё, камянём у ваду.

Камень патануў, вутка выплыла,  
Ой, лялё, лялё, вутка выплыла.

# СЯСТРА СТАЛА ЯБЛЫНЬКАЮ

286

$\text{♩} = 124$

Да ста\_я\_ ла вер\_ ба над ра\_ ко\_ ю,

да ста\_ я\_ ла ве\_р(ы)\_ба над ра\_ ко\_ ю.

Да стаяла вярба над ракою <sup>1</sup>,  
 Да пад тою вербай вада горка.  
 Там дзяўчына ваду брала,  
 Тую вербу праклінала:  
 — Багдай гэта верба не стаяла,  
 Залатое сучча не бразжала,  
 Срэбранае лісце не шумела.  
 Была ў мамкі [а]дна дачушка,  
 Аддалі яе замуж далёка.  
 А ніхто не зайдзець, не заедзець,  
 А зайшоў, заехаў меншы брацец.  
 Сястра брата пераймала,  
 Сястра ў брата да й пытала.  
 Прывяла яна ў хатачку,  
 Мякку пасцельку да й слала,  
 Пад аконцам спаць лажыла,  
 Чыст аконца адпірала.  
 — А брацетка да ты мілы,  
 А брацетка да ты родны,  
 Ці мая пасцелька не мяккая,  
 Ці я табе сястра не любая?  
 — Мне твая пасцелька і мяккая,  
 Ты мне сястрыца і любая.  
 Пашла сястра брата праважаці.

<sup>1</sup> Кожны радок паўтараецца два разы.



Брат на кладку — кладка гнецца,  
Сястра ад брата не астаецца.  
— А брацетка да мой родны,  
А брацетка да мой мілы,  
Да прымі ж ты ліха-гора.  
— А сястрыца мая родна,  
А сястрыца мая міла,  
Да пасей жа ў чыстым полі,  
У чыстым полі на жарствянцы.  
Няхай расцець роўна з лесам,  
Няхай цвіцець белым цветам,  
Што б дзевушкі не шчыпалі,  
Такога гора не ажыдалі.  
Дзе сястра із братам пастаялі —  
Садовая яблынька там стала.  
Да дзе сястра з братам паплакалі,  
Слязавая рэчка разлілася.

# ДЗЯЦЮК СТАУ ЦЕРНЕМ, ДЗЕУКА — КАЛІНАЮ

287

Moderato

У по\_лі, по\_лі ста\_я\_ла я\_ва\_ры\_

на, ста\_я\_ла я\_ва\_ры\_на.

У полі, полі стаяла яварына,  
Стаяла яварына.

Там жа дзяўчына з казакам гаварыла,  
З казакам гаварыла:

— Прынясі, божа, каго верна любіла,  
Каго верна любіла!

А хоць не яго, то таварыша яго,  
То таварыша яго.

Распытаюся, ці ён жыў, ці ён здароў,  
Ці ўміраці думае.

Над маім дваром цёмная хмара пала,  
Цёмная хмара пала.

А мне, маладзе, усё няслава стала,  
Усё няслава стала.

Я тую хмарку хустачкай разматаю,  
Хустачкай разматаю.

Тую няслаўку розумам раздумаю,  
Розумам раздумаю.

Йшоў казак ракой, дзяўчына — далінаю,  
Дзяўчына — далінаю.

Стаў казак яварам, дзяўчына — калінаю,  
Дзяўчына — калінаю.

— Цябе, яварок, пасякуць, парубаюць,  
Пасякуць, парубаюць,

А мяне, каліну, пастушкі пашчыпаюць,  
Пастушкі пашчыпаюць.

288



— Не хадзі, казача, лугам, берагамі,  
Ой, не сушы дзяўчыну з чорнымі брывамі.

— Як не вазьму чарнаброву, то не ажанюся,  
Ой, пайду я з горанька ў рэчку утаплюся.

— Не тапісь, казача, бо душу загубіш,  
Едзьмо павянчаймося, калі верне любіш.

Едзем мы вянчацца, стаў конь спатыкацца.  
— Ой, вернемся, дзяўчыненька, бо шчасця не будзе.

Пайшоў казак гарою, дзеўка даліною,  
Расцвіў казак розаю, дзеўка каліною.

На казаку роза стала пасыхаці,  
На дзяўчыне каліна стала расцвітаці.

Прышла Марусіна каліну ламаці:  
— Уставай, уставай, Марусіца, да свайго дзіцяці!

— Ой, як жа мне ўстаці, галоўку падняці,  
Сыра зямля, жоўты пясок, не магу я ўстаці!

Moderato

Ма\_ ла\_ ды ка\_ за\_ ча\_ ча\_ го за\_ жу\_ рыў\_ ся.  
 ці ва\_ лы пры\_ ста\_ лі, ці зда\_ рож\_ кі збіў\_ ся?

— Малады казача, чаго зажурыўся,  
 Ці валы прысталі, ці з дарожкі збіўся?

— Валы не прысталі, з дарогі не збіўся,  
 Таго зажурыўся, што долі не маю.

Пайшоў казак полем, шукаць сабе долі,  
 Да не знайшоў долі, знайшоў быстру рэчку.

Пайду ўтаплюся, бо долі не маю,  
 Выйшла дзяўчына з зялёнага гаю.

— Не тапісь, казача, бо душу загубіш,  
 Хадзем павянчаемось, калі верна любіш.

Пайшлі павянчаўца — няма папа дома,  
 Ці не тваё шчасце, ці не мая доля?

Пайшоў казак полем, дзеўка даліною,  
 Стаў казак цёрнем, дзеўка — каліною.

Казакова маці ішла цёрне ламаці:  
 — Ох, то не цярнёчак, гэта — мой сыночак.

Дзяўчыніны маці каліну ламаці:  
 — Гэта не каліна, але мая дзяўчына.

Малады малойчык, чаго зажурыўся,  
Ці валы прысталі, ці з дарожкі збіўся?

Валы не прысталі, з дарожкі не збіўся —  
Умёр ацец-маці, а я не жаніўся.

Знаць, я маладзенькі без долі радзіўся,  
Пайду ў чыста поле іскаць сваёй долі.

Не нашоў я долі, нашоў быстру рэчку —  
Палезу ўтаплюся, бо долі не маю.

Выйшла дзяўчына з зялёнага луга:  
— Не лезь, не тапіся, бо душу загубіш.

Не лезь, не тапіся, бо душу загубіш,  
Пойдзем мы вянчацца, калі верна любіш.

Пойдзем мы вянчацца — няма папа дома,  
Ці маё няшчасце, ці твая нядоля?

Ішоў казак долам, дзеўка — даліною,  
І стаў казак цернам, дзеўка — каліною.

Вышла яго маці цярночак ламаці:  
— Гэта не цярночак, гэта мой сыночак.

Вышла яе маці каліну ламаці:  
— Гэта не каліна, а мая дзяўчына.



чы ту\_ ча пры\_ бі\_ ла? Ой,  
 ча\_ го, ка\_ зак, не\_ вя\_ сё\_ лы,  
 мо лі\_ ха\_ я га\_ дзі\_ на?

— Чаму, дуб, не зялёны, чы туча прыбіла?  
 Ой, чаго, казак, невясёлы, мо ліхая гадзіна?

Ой, як жа мне, браткі, вясёламу быці,  
 Ой, любіў я дзяўчонку, а засваталі людзі.

Ой, любіў я дзяўчонку, а засваталі людзі,  
 Любіў я другую — а засваталі й тую.

Любіў я другую — а засваталі й тую.  
 Ох, да мне, казачаньку, парачкі не будзе.

Толькі што да пары, што вочачкі кары,  
 Ой, толькі да любові, а што чорныя бровы.

Чорны бровы маю, й а не ажанюся,  
 Ой, пайду да рэчачкі, я пайду жа ўтаплюся.

— Не тапіся, казача, бо душу загубіш,  
 Ой, прызнайся папраўдзе, каго верна любіш.

— Я каго верна люблю, ой, той за плячыма,  
 Ой, каго ненавіджу, той перад вачыма.

Пайшоў казак ярам, дзеўка даліною,  
 Зацвіў казак тырнам, а дзеўка каліною.

Дзе ж густы тарночак, ох, і там мой сыночак,  
 Ох, і дзе густа каліна, там і мая дзяціна.

$\text{♩} = 73$

-Зе\_ ля\_ ны ду\_ бо\_ чак, ча\_ го(й)на\_ кі\_ лі\_ ї\_ ся?

Ма\_ ла\_ ды ка\_ за\_ ча, ча\_ го за\_ жу\_ ры\_ ї\_ ся?

— Зеляны дубочак, чаго нахіліўся?  
Малады казача, чаго зажурыўся?

Малады казача, чаго зажурыўся,  
Ці валы прысталі, ці з дарожкі збіўся?

— Валы не прысталі, з дарожкі не збіўся,  
Ацец-маць памёрлі, я шчэ не жаніўся.

Ацец-маць памёрлі, я шчэ не жаніўся,  
Як пайду я з гора да ў чыстае поле.

Буду я ў тым полі долечку шукаці,  
Не знайшоў я долі, пайду я ўтаплюся.

Пайду й утаплюся, бо долі не маю,  
Ой, пайшоў тапіцца к зялёнаму гаю.

Ой, пайшоў тапіцца к зялёнаму гаю,  
Ой, выходзіць дзеўка з зялёнага гаю.

— Не тапісь, казача, бо душу загубіш,  
Ой, пойдзем вянчацца, калі верна любіш.

Ой, пайшлі вянчацца, няма папа дома,  
Ці тваё няшчасце, ці мая нядоля?

Казак пайшоў полем, а дзеўка далінай,  
Казак да стаў цёрнем, а дзеўка калінай.



♩ = 55

Ой ты, Ва\_ ня, Ва\_ ня, ты ма\_ я ду\_ ша  
 я з та\_ бо\_ ю, Ва\_ ня, не на\_ жы\_ ла\_ ся,  
 я з та\_ бо\_ ю, Ва\_ ня, не на\_ жы\_ ла\_ ся.

Ой ты, Ваня, Ваня, ты моя душа,  
 Я з тобою, Ваня, не нажилася<sup>1</sup>.

Дзесь паехаў мілы на мора гуляць,  
 А мяне пакінуў у доме гараваць.

Ой, я ў сваёй мамкі ды й даўно была,  
 Ужо ж тая дарожка дзёрнам зарасла.

Ой, не так жа дзёрнам, як дзярніцаю,  
 Ён зрабіўся сокалам, я — арліцаю.

А ўзляцеўшы сокалам, я — арліцаю,  
 Ён зрабіўся месяцам, я — зарніцаю.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

МУЖ СТАЎ ЯВАРАМ, ЖОНКА — РЭЧКАЮ

294

$\text{♩} = 108$

Ля но\_ва\_ га, ля но\_ ва\_ га ка\_ ло\_дзе\_ жа  
 я ж, ма\_ ла\_ да, ва\_ ду бра\_ ла.  
 Ва\_ ду бра\_ ла, я ж, ма\_ ла\_ да, ва\_ ду бра\_ ла,  
 рас\_ кі\_ по\_ лась, раз\_ га\_ рэ\_ лась

Ля новага,  
 Ля новага калодзежа  
 Я ж, малада, ваду брала.

Ваду брала,  
 Я ж, малада, ваду брала,  
 Раскіпелась, разгарэлась.

Разгарэлась,  
 Раскіпелась, разгарэлась  
 Кроў гаручая ува мне.

Ува мне,  
 Кроў гаручая ува мне,  
 Што мой міленькі п'яніца.

А ён жа п'е,  
 А ён жа п'е, ён балюе,  
 Ён жа дома не начуе.

Ён жа прыдзе,  
Ён жа прыдзе із карчомкі  
Не садзіцца, не лажыцца.

Не лажыцца,  
Не садзіцца, не лажыцца,  
Сярод хаты станавіцца.

— Хадзі, мілы,  
Хадзі ж, мілы, я разую,  
Паясочак распасую.

Распасую,  
Паясочак распасую.  
— Адступ, жонка нялюбая!

Нялюбая,  
Адступ, жонка нялюбая,  
А ужо ж ты мне знелюбела.

Знелюбела,  
А ўжо ж ты мне знелюбела,  
Дзеткі твае апастылелі.

— Бадай, мілы,  
Бадай, мілы, не разжыўся,  
У чыста поле не заехаў.

Не заехаў,  
У чыста поле не заехаў,  
Каб конічак гарою стаў.

Гарою стаў,  
Каб конічак гарою стаў,  
Абротачка ўсё дубочкам.

Усё дубочкам,  
Абротачка ўсё дубочкам,  
Ты ж, мой міленькі, яварочкам.

Яварочкам,  
Ты ж, мой мілы, яварочкам,  
Я ж, малада, быстрай рэчкай.

Быстрой рэчкай,  
Я ж, малада, быстрой рэчкай,  
Дзеткі мае ручайкамі.

Я ж, малада,  
Я ж, малада, разліюся,  
Пад яворык падкачуся.

Падкачуся,  
Пад яворык падкачуся,  
Я ж яворыка падмыю.

Падмыю,  
Я ж яворыка падмыю,  
Карэннейка разарыю.

## СЯСТРА УТАПЛАСЯ

295

Цераз рэчужку, цераз быструю  
 Там ляжыць, ляжыць бруссе цёсанае.  
 Ой, туда ішоў брацец з сястрою,  
 Ох, і брат перайшоў, сястра ўтанула.  
 [Сястра ўтанула], рэч прамовіла:  
 — Ты не еш, брацец, рыбы-бялугі,  
 Рыба-бялуга — да то цела мае.  
 Не пей, брацец, з мора вады,  
 А ў моры вада — да то кроў мая.  
 Ты не еш, брацец, ты малініцы,  
 А малініца — да то губы мае.  
 Ты не еш, брацец, ты смародзіны,  
 А смародзіна — да то глаза мае.  
 Не 'ббівай, брацец, зямчужнай расы,  
 Зямчужная раса — да то слёзы мае.  
 Не тапчы, брацец, шалковай травы,  
 Шалкова трава — то каса мая.

296

♩ = 74

Це\_ раз рэ\_ чач\_ ку гіб\_ ка кла\_ дач\_ ка,  
 ай, ля\_ лё (я) ра\_ на, гіб\_ ка кла\_ дач\_ (ка).

Цераз рэчачку гібка кладачка,  
 Ай, лялё [й] раана, гібка кладач[ка].

409

А тудой ішли сясра з братачкам,  
Ай, лялё й рана, сясра з братачкам.

Братачка ішоў — рэчку перайшоў,  
Ай, лялё й рана, рэчку перайшоў.

А сясра ішла да й утонула,  
Ай, лялё й рана, да й утонула.

Да й утонула, і прамовіла,  
Ай, лялё й рана, і прамовіла:

— Не касі, братка, кала рэк травы,  
Ай, лялё й рана, кала рэк травы.

Не бяры, братка, із ракі вады,  
Ай, лялё й рана, із ракі вады.

Не лаві, братка, у рацэ рыбы,  
Ай, лялё й рана, у рацэ рыбы!

Кала рэк трава — то коскі мае,  
Ай, лялё й рана, то коскі мае.

У рацэ вада — то слёзкі мае,  
Ай, лялё й рана, то слёзкі мае.

Шчучка-рыбачка — то целца маё,  
Ай, лялё й рана, то целца маё.

297

А ў ка\_ нец ся\_ ла быст\_ ра рэч\_ ка йшла,  
ай, ра\_ на, ра\_ на, быст\_ ра рэч\_ ка йшла.

410

А ў канец сяла быстра рэчка йшла,  
Ай, рана, рана, быстра рэчка йшла.

На той рэчанцы гібка кладачка,  
Ай, рана, рана, гібка кладачка.

Туды ж ба ішоў брацец з сястрою,  
Ай, рана, рана, брацец з сястрою.

Брацец перайшоў, сястра ўтонула,  
Ай, рана, рана, сястра ўтонула.

Яна тры словечкі ды прамовіла,  
Ай, рана, рана, ды прамовіла.

— Не бяры, брацец, у рацэ ваду,  
Ай, рана, рана, у рацэ ваду.

Не касі, брацец, асакі-травы,  
Ай, рана, рана, асакі-травы.

Не ламай, брацец, ў лузе каліны,  
Ай, рана, рана, ў лузе каліны.

Не сячы, брацец, белаі бярозы,  
Ай, рана, рана, белаі бярозы.

А ў рацэ вада — ўсё сляза мая,  
Ай, рана, рана, ўсё сляза мая.

Каля рэк трава — ўсё й каса мая,  
Ай, рана, рана, ўсё й каса мая.

Ў лузе каліна — ўсё й краса мая,  
Ай, рана, рана, ўсё й краса мая.

Бела бяроза — ўсё й ліцо маё,  
Ай, рана, рана, ўсё й ліцо маё.

— Не сячы, мой татулька,  
 Пры дарозе бярозы,  
 Не палі, мой брацейка,  
 У лужочку травіцы.  
 Не бяры, мая матулька,  
 У крыніцы вадзіцы,  
 Не шчыплі, мая сястрыца,  
 У садочку цвяточкаў.  
 Пры дарозе бяроза —  
 Я сама, маладзенька,  
 У лужочку травіца —  
 Мая руса касіца,  
 У садочку цвяточкі —  
 Мае ясныя вочкі,  
 У крыніцы вадзіца —  
 Мае дробныя слёзкі.

— Не сячы, мой татухна,  
 Ля дарожкі бярозкі,  
 Не касі, мой брацетка,  
 У лужочку травіцы.  
 Не бяры, матухна,  
 У крыніцы вадзіцы,  
 Не шчыпі, мая сястрыца,  
 У садочку цвяточкі.  
 У садочку цвяточкі —  
 Мае ясныя вочкі,  
 У лужочку травіца —  
 Мая руса касіца,  
 У крыніцы вадзіца —  
 Мае дробныя слёзкі,  
 Ля дарожкі бярозка —  
 Я сама маладзіца.



— Не сячы, мой татухна, пры дарожцы бярозку,  
Не касі, мой брацетка, на лужочку травіцу,  
Не шчыпай, мая сястрыца, у садочку цвяточкі,  
Не бяры, мая матухна, у крыніцы вадзіцы.  
Пры дарожцы бярозка — я сама маладзенька,  
А ў лужочку травіца — мая руса касіца,  
У садочку цвяточкі — мае ясныя вочкі,  
У крыніцы вадзіца — мае дробныя слёзкі.

301

Купала на Івана,  
 Да шуміць, шуміць на дуброве,  
 А звініць, звініць на дарозе,  
 Да брат сястру хоча забіць.  
 А яна ў яго прасілася:  
 — Да Іванька, братачка,  
 Не бі мяне ў суботачку.  
 Не бі мяне ў суботачку,  
 Да забі мяне ў нядзелечку.  
 Абсей мяне васілёчкамі,  
 Абсадзі мяне стрэлачкамі.  
 А будуць дзеўкі к цэркаўцы іці,  
 А будуць яны васілёчкі ірваці.  
 Да віці вяночкі будуць,  
 А хлопчыкі атнімаць стрэлачкі будуць,  
 А мяне, маладзенькую, будуць ўспамінаць,  
 А цябе, мой брацетка, праклінаць.

302

Брат сястру хоча забіці,  
 Яна ж зачала прасіці:  
 Купала на Івана! <sup>1</sup>

— Мой братанька, галубочку,  
 Не забівай мяне ў лясочку.

Забі мяне ў чыстым полі,  
 А як заб'еш, схавай у доле.

---

<sup>1</sup> Рэфрэн «Купала на Івана!» паўтараецца пасля кожнай строфы.

Абсадзі трыма зелямі:  
Перша зелле — гваздзічкі.

Другое зелле — васількі,  
Трэце зелле — стрэлачкі.

Дзяўчаткі йдуць, гваздзічкі рвуць  
І мяне ўспамінаюць.

Маладзічкі ідуць, васілечкі рвуць  
І мяне ўспамінаюць.

Хлопчыкі йдуць, стрэлачкі рвуць  
І мяне ўспамінаюць.

303

The image shows two staves of musical notation in G major (one sharp) and 2/4 time. The tempo is marked as quarter note = 72. The melody is written on a treble clef staff. The lyrics are written below the notes, with some words underlined. The lyrics are: "А што ж гэ\_ та ды за свет на\_ стаў, Ку\_ па\_ ла на І\_ ва\_ на!"

А што ж гэ\_ та ды за свет на\_ стаў,  
Купала на Івана!<sup>1</sup>  
Да брат сястру да любіць не стаў.  
Да любіць не стаў, да страбіць хацеў.  
— Не страбі, братка, да ў суботку.  
А страбі, братка, й у нядзелечку.  
Не хавай, братка, й у даліначцы.  
А хавай, братка, пры дарожачцы.  
Абсадзі, братка, усю магілачку,  
Усю магілачку васілечкамі.  
Будуць дзеўкі ісці, васілечкі рваць.  
Васілечкі рваць, вяночкі плесці.  
Вяночкі плесці, на галоўку класць.

<sup>1</sup> Рэфрэн «Купала на Івана!» паўтараецца пасля кожнага радка.

$\text{♩} = 75$

Ку\_ па\_ ла на Йва\_ на!

Да ку\_ па\_ лі\_ ся да дзве ву\_ тач\_ кі,

Ку\_ па\_ ла на Йва\_ на!

Купала на Йвана!  
 Да купаліся да дзве вутачкі,  
 Купала на Йвана!

Купала на Йвана!  
 Пакупаўшыся, яны пасушыліся,  
 Купала на Йвана!

Купала на Йвана!  
 Пасушыўшыся, яны паляцелі,  
 Купала на Йвана!

Купала на Йвана!  
 Да й лятучы, яны гаварылі,  
 Купала на Йвана!

Купала на Йвана!  
 Што братка сястру страціць хоча,  
 Купала на Йвана!

Купала на Йвана!  
 Сястра ў брата прасілася,  
 Купала на Йвана!

Купала на Йвана!  
 — Не страць, братка, у суботачку,  
 Купала на Йвана!

Купала на Ёвана!  
У суботачку да жыдоўскі дзень,  
Купала на Ёвана!

Купала на Ёвана!  
А страць, братка, у нядзелечку,  
Купала на Ёвана!

Купала на Ёвана!  
У нядзелечку хрысціянскі дзень,  
Купала на Ёвана!

Купала на Ёвана!  
Да схавай, братка, пры дарожцы,  
Купала на Ёвана!

Купала на Ёвана!  
Да абсей, братка, васілёчкамі,  
Купала на Ёвана!

Купала на Ёвана!  
Абсадзі, браток, стрэлачкамі,  
Купала на Ёвана!

Купала на Ёвана!  
Да дзевачкі йдуць, васілёчкі рвуць,  
Купала на Ёвана!

Купала на Ёвана!  
Васілёчкі рвуць, вяночкі ўюць,  
Купала на Ёвана!

Купала на Ёвана!  
Вяночкі ўюць, на галоўкі кладуць,  
Купала на Ёвана!

Купала на Ёвана!  
Хлопчыкі ідуць, стрэлачкі ламаюць,  
Купала на Ёвана!

Купала на Ёвана!  
Мяне, маладую, ўспамінаюць,  
Купала на Ёвана!

На гарэ два дубы  
 Калыхаліся,  
 Сястру два браты  
 Да калышучы ўранілі,  
 Насмерць сястру забілі.  
 Да прышоў да яе старшы брат:  
 — Ці не трэба сястрэ карэння?  
 — Мне не трэба, братка, карэнне,  
 Да толькі душы збавенне.  
 Да сячы, братка, сыры дуб,  
 Да зрабі мне вечны дом,  
 Пахавай, братка, у касцёле  
 Пры левым боцы, пры сцяне,  
 Пасей, братка, руту-мяту,  
 Да пасадзь, братка, стрэлкаю.  
 Да будуць ісці дзевачкі,  
 Да будуць руту шчыпаць,  
 Да за хустачку затыкаць,  
 Мяне, маладую, спамінаць,  
 Што я была за дзяўчына.  
 Да будуць ісці малодачкі,  
 Да будуць мяту шчыпаць,  
 Да за чэпачкі затыкаць,  
 Мяне, маладую, спамінаць.  
 Да будуць ісці малойчыкі,  
 Да будуць стрэлкі ламаць,  
 Да будуць за брылёчкі затыкаць,  
 Мяне, нешчаслівую, спамінаць.

У ціхім Дунаі купаліся  
 Тры малойчыкі.  
 Два малойчыкі — родны брацеткі,  
 Родны брацеткі,  
 Трэці малойчык — чужастарончык,  
 Чужастарончык.  
 Першы кажа: «Утопім яго,  
 Утопім яго».  
 Утары кажа: «Распытаемся,  
 Распытаемся.  
 Ці ёсць у яго ацец-матушка,  
 Ацец-матушка,  
 Ці ёсць у яго родны брацеткі,  
 Родны сястрычкі,  
 Родны сястрычкі, малада жана,  
 Малада жана,  
 Малада жана, малы дзетушкі,  
 Малы дзетушкі».  
 — Ціхі Дунай — мой ацец родны,  
 Мой ацец родны.  
 Сырая зямля — родна матушка,  
 Родна матушка.  
 Салавей ў бару — родны брацетка,  
 Родны брацетка.  
 Зязюлька ў лясу — сястрыца мая,  
 Сястрыца мая.  
 Белая бяроза — то жана мая,  
 То жана мая.  
 У яе атростачкі — мае дзетачкі,  
 Мае дзетачкі.  
 Яны ўзялі яго, убілі яго,  
 Убілі яго.  
 Маладая галава пакацілася,  
 Пакацілася,  
 У ціхі Дунай яна звалілася,

Яна звалілася.  
 — Ціхі Дунай, родны бацюшка,  
 Ты абмый мяне,  
 Сырая зямля, родна матушка,  
 Ты прыкрый мяне,  
 Салавей у бару, родны брацетка,  
 Паспявай па мне,  
 Зязюлька ў лясу, родна сястрыца,  
 Пакукуй па мне,  
 Белая бяроза, жана малада,  
 Пашумі па мне,  
 Малады атростачкі, мілы дзетушкі,  
 Памайце па мне.

307

Умерана

Ой, на мо\_ ры да(й) на . сі\_ нень\_ кім,  
 ой, лю\_ лі, лю\_ лі, да(й) на сі\_ нень\_ кім.

Ой, на моры да й на сіненькім,  
 Ой, люлі, люлі, да й на сіненькім.

Там купаліся да два брацеткі,  
 Ой, люлі, люлі, да два брацеткі.

Ой, прышоў да іх чужаземнячык,  
 Ой, люлі, люлі, чужаземнячык.

Вой, адзін кажа — загубіць яго,  
 Ой, люлі, люлі, загубіць яго.

А другі кажа — папытаемся,  
 Ой, люлі, люлі, папытаемся.



А ці ёсць у яго айцец, мамачка,  
Ой, люлі, люлі, айцец, мамачка.

Айцец, мамачка, сёстры, брацеткі,  
Ой, люлі, люлі, сёстры, брацеткі.

Сёстры, брацеткі, ўся радзімачка,  
Ой, люлі, люлі, ўся радзімачка.

— У мяне айцец — сіняе мора,  
Ой, люлі, люлі, сіняе мора.

У мяне мамка — сырая зямля,  
Ой, люлі, люлі, сырая зямля.

У мяне братка — салавеечка,  
Ой, люлі, люлі, салавеечка.

У мяне сястрыца — шэра зязюля,  
Ой, люлі, люлі, шэра зязюля.

Уся радзімачка — дробны пташачкі,  
Ой, люлі, люлі, дробны пташачкі.

Сіняе мора, ускалыхні мяне,  
Ой, люлі, люлі, ускалыхні мяне.

Сырая зямля, прыхілі мяне,  
Ой, люлі, люлі, прыхілі мяне.

Салавеечка, ты папей па мне,  
Ой, люлі, люлі, ты папей па мне.

Шэра зязюля, пакукуй па мне,  
Ой, люлі, люлі, пакукуй па мне.

Дробны пташачкі, шчабячыце па мне,  
Ой, люлі, люлі, шчабячыце па мне.

А пры крайчыку, пры Дунайчыку  
Там два брацеткі а купаліся.  
А купаліся, размаўляліся,  
А міжы іх чужаземчык быў.  
Чужаземчыка загубіць хочуць.  
Адзін кажыць — загубіць яго,  
А другі кажыць — папытаемся,  
Чы ёсць у яго а род-племеня,  
А род-племеня, ацец, мамачка,  
Ацец, мамачка, брат, і з сястрою,  
Брат і з сястрою, жана з дзеткамі.  
Ціхі Дунаю — то мой татанька,  
Сырая зямля — то мамка мая,  
У лузе салавей — то мой брацетка,  
У бару зязюлька — то сястра мая,  
Бела бярозка — то жана мая,  
У бярозкі розгі — то дзеткі мае.  
Ціхі Дунаю, умывай мяне,  
Сырая зямля, прыкапай мяне.  
У лузе салавей, пашчабеч па мне,  
У бару зязюля, пакукуй па мне,  
Бела бяроза, пашумі па мне,  
У бярозкі розгі, паківайцеся.

Жыла ўдава на Падоле,  
 Ё мела ўдава дзевяць сыноў,  
 Дзiesiąтую дачку — Насценьку.  
 Сыны ўзраслі — ў разбой пашлі,  
 Дачка ўзрасла — замуж пашла.  
 Жыла гадок, жыла другі,  
 На трэці захацела ў госці:  
 — Ну-ка, купча, сабірайся,  
 Паедзем к цешчы ў госці,  
 К тваёй цешчы, к маёй мацеры.  
 Едзем поле і другое —  
 Абняла нас цёмная ноч.  
 — Ну ты, купча, дровы рубай,  
 Купчанок — агонь раскладай!  
 Стучыць, гручыць па масточку,  
 Гэта ідуць разбойнікі.  
 Як прыпалі — купца ўбілі,  
 Купчонка загубілі.  
 Усе братцы паўсыпалі,  
 Меншы брацец не ўсыпаець,  
 Усё з купчоўнай размаўляець:  
 — Адкуль, купчоўна, якога роду?  
 — А я роду небальшого:  
 Жыла ўдава на Падоле,  
 Ё мела ўдава дзевяць сыноў,  
 Дзiesiąтую дачку — Насценьку.  
 Сыны ўзраслі — ў разбой пашлі,  
 Дачка ўзрасла — замуж пашла.  
 — Уставайце ж, братцы,  
 А што ж мы зрабілі!  
 Свайго швагра да й убілі,  
 Пляменнічка загубілі!  
 Пойдзем жа мы ў чыста поле,  
 Рассылемся мы каменнейкам:

Пускай людзі сабіраюць,  
 А ў жаркіх печах распалюць,  
 Пускай з нас грахі знімаюць.

310

Ў ка- нец ся- ла,  
 ў ка- нец ся- ла жы- ла ўда- ва,  
 ме- ла са- бе дзе- вя-ц(і) сы- ноў.

Ў канец сяла,  
 Ў канец сяла жыла ўдава,  
 Мела сабе дзевяць сыноў.

Мела сабе,  
 Мела сабе дзевяць сыноў,  
 Дзiesiąтую дачку Насту.

Дзiesiąтую,  
 Дзiesiąтую дачку Насту,  
 Сыны ўзраслі — ў разбой пашлі.

Сыны ўзраслі,  
 Сыны ўзраслі — ў разбой пашлі,  
 Дачка Наста замуж вышла.

Дачка Наста,  
 Дачка Наста замуж вышла,  
 За каго ж, за якога?

Ой, за каго,  
Ой, за каго, за якога?  
За купчыка маладога.

Ой, і ўсе разбоі,  
Усе разбоі спаць паляглі,  
Адзін разбой не лажыўся.

Адзін разбой,  
Адзін разбой не лажыўся,  
З купчышкаю разгаварыўся.

З купчышкаю,  
З купчышкаю разгаварыўся:  
— Купчышачка, адкуль родам?


Купчышачка,  
Купчышачка, адкуль родам?  
— А я родам з Даўгінава.

А я родам,  
А я родам з Даўгінава,  
Я дачушка ўдавіная.

— Устаньце, братцы,  
Устаньце, братцы, не ляжыце,  
Што ж мы волю ўчынілі.

Што ж мы волю,  
Што ж мы волю ўчынілі,  
Сястру Насту заўдавілі.

311



425

жар- ка-е соў- не-н(і)-ка ўзой- дзіць.

Бы- ло ў я- е дзе- вяць сы- ноў,

жар- ка- е соў- не-н(і)-ка ўзой- дзіць.

Жыла ўдоўка на [а]дзіноцы,  
 Жаркае соўненька ўзойдзіць<sup>1</sup>.  
 Было ў яе дзевяць сыноў,  
 Дзевяць сыноў, дзесята дачка,  
 Дачушка Настулечка.  
 Сыны ўзраслі — ў разбой пашлі,  
 Дачка ўзрасла — замуж пашла,  
 Жыла гадок, жыла другі,  
 На трэці гадок заташнілася,  
 К мамцы ў госці захацелася.  
 — Ах ты, купчык, ты галубчык,  
 Паедзем жа к мамцы ў госці.  
 Ён жа коні запрагаіць,  
 К мамцы ў госці ад'язджаюць.  
 Едуць поле і другое,  
 На трэцяе уз'язджаюць,  
 Цёмная ночка абнімаіць.  
 Яны шатры распінаюць,  
 Яны кастры раскладаюць,  
 Купчанятка спаць укладаюць.  
 Стучыць, гручыць дарожанька,  
 Шуміць, шуміць дубровачка,  
 Едуць, едуць разбойнічкі.  
 Яны купца загубілі,  
 Купчанятка зарэзалі,  
 А купчавую спаць палажылі.  
 Восем разбойнікаў спаць уляглося,  
 А дзевяты не ўсынаець,  
 У купчыхі распытываіць:

<sup>1</sup> Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.

— Адкуль, адкуль, купчышачка,  
 Ці багата атца-маці,  
 Ці вялікага ты роду?  
 — Атца-маці небагатага,  
 Жыла ўдоўка на адзіноцы,  
 Было ў яе дзевяць сыноў,  
 Дзевяць сыноў, дзесята дачка,  
 Дачушачка Настусечка.  
 Сыны ўзраслі — ў разбой пашлі,  
 Дачка ўзрасла — замуж пашла  
 За купчыка за галубчыка.  
 Жыла гадок, жыла другі,  
 На трэці гадок заташнелася,  
 К мамцы ў госці захацелася,  
 Я купчыка ўгаварыла,  
 Мы паехалі к сваёй мамачцы.  
 Едзем поле і другое,  
 На трэцяе уз'язджаем...  
 — Устаньце, ўстаньце, мае братцы,  
 А што жа мы надзелалі,  
 А мы швагру загубілі,  
 Племянятку зарэзалі,  
 Мы сястру асірацілі.

312

$\text{♩} = 80$

(і) жы\_ ла ўдоў\_ ка на а\_ дзі\_ но\_ цы,  
 (й) до\_ ла\_ и (ы), до\_ ла\_ м (ы), да\_ лі\_ на!  
 На дзі\_ но\_ цы, на ўва\_ ло\_ цы,  
 (й) до\_ лам, до\_ лам, да\_ лі\_ на!

427

І жыла ўдоўка на адзіноцы,  
 Долам, долам, даліна! <sup>1</sup>  
 На адзіноцы, на ўвалоцы.  
 Было ў яе дзевяць сыноў,  
 Дзевяць сыноў, дзесята дачушка.  
 Сыны ўзраслі — ў разбой пайшлі,  
 Дачка ўзрасла — замуж пайшла  
 За купчыка, за галубчыка.  
 Пажыла гадок, пажыла другі,  
 А на трэці змарнелася,  
 К мамцы ў госцікі захацелася.  
 — Запрагай-ка, купчык, коні,  
 А паедзем к мамцы ў госці.  
 Купчык коні запрагаіць,  
 А купчыха ўбіраецца,  
 Купчанятка прыбіраіць.  
 Едуць поле і другое,  
 На трэцяе уз'язджаюць,  
 Цёмна ночка абнімаіць.  
 — Будзем, купчык, тут начаваці,  
 Яркі кастры раскладаці,  
 Смачну вячэру гатаваці,  
 Мякку пасцелю засцілаці.  
 Выйдзі, купчык, на дарожку,  
 Выйдзі, выйдзі да паслухай  
 А ці шуміць дубровачка,  
 А ці стучыць дарожачка.  
 Шуміць, шуміць дубровачка,  
 Стучыць-гручыць дарожачка,  
 Едуць, едуць разбойнікі.  
 Яны купчыка ўсмерць убілі,  
 Купчанятка загубілі,  
 А купчыху спаць палажылі.  
 А ўсе браты паўсыналі,  
 Старшы брацец не ўсынаець —  
 Із купчыхай размаўляець.  
 А стаў у яе пытаціся,  
 Адкуль яна, чыйго роду.  
 Яна стала гаварыці:  
 — Жыла ўдоўка на адзіноцы,  
 На адзіноцы, на ўвалоцы.

---

<sup>1</sup> Рэфрэн «Долам, долам, даліна!» паўтараецца пасля кожнага радка.



Было ў яе дзевяць сыноў,  
А дзсятая дачушка...  
— Стойце, братцы, што мы здзелалі,  
Мы ж шваграчку ўсмерць убілі,  
Племянятка загубілі,  
А сястрыцу спаць палажылі.

### 313

Жыла ўдоўка на Падоле,  
Мела яна дзевяць сыноў,  
Дзсятую дачушку  
Ды звалі Ганусечка.  
Дзевяць сыноў не ўслых пайшло,  
Узялі кій — ў разбой пайшлі.  
Ганусечку здала замуж  
За купчыка-таргоўчыка.  
Ён купчуче, ён таргуче,  
Нігды дома не начуче.  
Напаткала дзевяць братоў,  
Узялі купчыка забілі,  
Срэбра-золата пабралі,  
Пад калодай пахавалі.  
Прышлі ў карчомку начаваці.  
— Шынкарачка маладая,  
Дай нам мёду не мерачы,  
Дадзім дзенег не лічачы.  
— Не дам мёду не мерачы,  
Не вазьму дзенег не лічачы.  
Восем братоў спаць палягло,  
А дзевяты ў размове:  
— Шынкарачка маладая,  
Мусіць, роду вялікага,  
Атца-маткі багатага?  
— Да я роду вялікага,  
Атца-маткі багатага.  
Жыла ўдоўка на Падолі,  
Мела яна дзевяць сыноў,  
А дзсятую дачушачку

Мяне, млоду Ганусечку.  
Дзевяць сыноў не ўслых пайшло,  
Узялі кії — ў разбой пайшлі,  
Мяне, млоду, аддала замуж  
За купчыка-таргоўчыка.  
Ён гаргуе, ён купчуе,  
Нігды дома не начуе.  
— Уставайце, восем братоў,  
А што мы гэта зрабілі,  
Свайго шваграчку забілі,  
Сястрыцу ўдоўкай зрабілі,  
Срэбра, золата ўсё пабралі,  
Пад калодай пахавалі.  
А пойдзем мы, адкапаем,  
На могілках пахаваем.  
— А чорт вас прося, мае братцы,  
Каб вы мяне шкадавалі.  
Убілі яго — ўбіце мяне,  
А без яго жыць не буду.

### 314

Жыла ўдава на Падоле  
Ды не мела шчасця, долі.  
Адно мела — дзевяць сынкоў,  
А дзiesiąтую дачку-швачку.  
Сынкі ўзраслі — ў разбой пайшлі,  
Дачка-швачка замуж выйшла.  
Замуж выйшла за купчыка,  
За купчыка-галубчыка.  
Купец пайшоў купчаваці,  
Купчавая памагаці.  
Сталі ў лесе начаваці,  
Пад сасною агонь класці.  
Прышлі к ім разбойнічкі,  
Узялі купца зарэзалі,  
Купчавую звязалі.  
Самі спаць паляглі.  
Усе яны паўсыналі,

Самы меншы не заснуў,  
С купчавою размаўляе:  
— Адкуль сама, адкуль родам?  
А яна адказвае:  
— Я родам з Падолі  
Ды не мела шчасця, долі.  
Адно мела — дзевяць сынкоў,  
А дзiesiąтую дачку-швачку.  
Сынкі ўзраслі — ў разбой пайшлі,  
Дачка-швачка замуж выйшла.  
— Устаньце, браткі, не ўсыпайце,  
Свайго швагра пахавайце,  
А сястрыцу развяжыце,  
Да мамкі завядзіце.

### 315

Была ўдава на Падоллі,  
Мела дзевяць сынкоў,  
Дзєсята дачка Маруся.  
Сынкі зраслі — ў разбой пашлі,  
А дачку замуж аддалі  
За Якубчыка, за злотнічка.  
Якубчык ночкі не даспаў,  
Цераз бор пераязджаў,  
Заступілі яго да разбойнічкі,  
Сталі біці, разбіваці.  
— Ой, не біце мяне, не разбівайце,  
Злата, срэбра адбірайце.  
Яны таго не слухалі,  
Паразбівалі, срэбра, злата паадбіралі,  
Прышлі да карчомкі.  
А ў той карчомцы шынкарачка маладая.  
— Ой, шынкарачка маладая,  
Давай піва не мерачы,  
Бяры грошы не лічачы.  
Яна таго не слухала,  
Узяла піва перамерыла,  
Узяла грошы пералічыла.

Усе паўпіваліся, паўсыпаліся,  
Самы меншы не ўпываўся, не ўсыпаўся,  
А з шынкарачкаю размаўляў.  
— Шынкарачка маладзенька,  
Чы роду вялікага,  
Атца маткі маентных?  
— Ой, вялікага роду,  
Атца маткі маентных.  
Была ўдава на Падоллі,  
Мела дзевяць сынкоў.  
Дзiesiąту дачку Марусю,  
Сынкi зраслі — ў разбой пашлі,  
А дачку Марусю замуж аддалі,  
За Якубчыка, за злотнічка.  
Якубчык ночкі не даспаў,  
Цераз бор пераязджаў.  
— Устаньце, браткі, устаньце родныя,  
Пойдзем швагра пахаваем,  
Пры дарозе, пры бярозе.  
Маруся тое як учула,  
У крык, у плач...  
— Не плач, сястронка,  
Не плач, родная,  
Аддамо цябе за лепшага,  
[За лепшага], за багатшага.

### 316

Кася Яся выпраўляла,  
Яна яго навучала:

— Не едзь, Ясю, цёмным борам,  
А едзь, Ясю, роўным полем.

У роўным полі работнічкі,  
У цёмным бору разбойнічкі.

Ясь Касенькі не паслухаў,  
Сеў на каня ды паехаў.

Не паехаў роўным полем,  
Ды паехаў цёмным борам.

Разбойнічкі напаткалі,  
Узялі Яся забілі.

Срэбра-злата абабралі,  
Да шынкаркі паехалі.

— Шынкарачка маладая,  
Дай нам мёду не меручы,

Дамо срэбра не лічучы.  
Шынкарачка паслухала,

Дала мёду не меручы,  
Далі срэбра не лічучы.

Усе восем паснулі,  
А дзевяты спаць не клаўся,

З шынкарачкай размовіўся.  
— Шынкарачка маладая,

Ці ты роду вялікага,  
Айца й маткі багатага?

— Ох, я роду вялікага,  
Айца й маткі багатага.

Было ў мяне дзевяць братоў,  
Усе дзевяць у разбой пайшлі.

Мяне, маладую, замуж аддалі  
За купчыка багатага.

За купчыка багатага,  
За Ясеньку маладога.

— Уставайце, восем братоў,  
Нядобра мы зрабілі,

Што сястры мужа забілі.  
Не плач, Касенька, не лякайся,

Срэбра, злата павернецца,  
Твой Ясенька не вернецца.

### 317

Кася Яся выпраўляла,  
Выпраўляла, навучала:  
— Не едзь, Ясю, борам-долам —  
Долам-борам разбойнічкі,  
Ў роўным полі работнічкі.  
Ясь Касенькі не паслухаў  
І долам-борам паехаў.  
І напалі разбойнічкі  
Да і Ясеньку забілі,  
Злата-срэбра абабралі.  
— Шынкарачка маладая,  
Дай нам мёду не меручы,  
Дамо грошы не лічучы.  
Восем братоў упіліся,  
Дзевяты не ўпіўся,  
Шынкарачкі распытаўся:  
— Шынкарачка маладая,  
Чы ты роду вялікага,  
Маці-айца багатага?  
— Маіх братоў усіх дзевяць,  
А я сястра дзiesiąтая  
Пайшла замуж за край-гору,  
За край-гору, за купчыка.  
Ён паехаў таргаваць,  
Мяне пакінуў шынкаваць.  
— Уставайце, брацця мае,  
Забірайце рэчы свае.  
Ох, што ж мы добрага зрабілі,  
Свайго швагра забілі.

Жыла ўдава пасярод сяла,  
 А зялёны сад вішнёвы! <sup>1</sup>  
 Было ў яе дзевяць сыноў,  
 Дзесятая дачка Зоська.  
 Сыны ўзраслі — ў разбой пашлі,  
 Дачка ўзрасла — замуж пашла  
 За купчыка, за галубчыка.  
 Радзілася ў яе купчанятанька.  
 Жыла гадок, жыла другі,  
 На трэці гадок заташнела,  
 К мацеры ў гасці захацела.  
 — А ты, купчыку, ты, галубчыку,  
 Запражы ты пару коней,  
 Паедзем мы к мацеры ў гасці.  
 Едуць поле, едуць другое,  
 На трэцяе і ўз'язджаюць,  
 Цёмна ночка абнімаець,  
 Дробны дожджык папырхаець.  
 — Ты, купчыку, ты, галубчыку,  
 А й тут нам ноч начаваці,  
 Ярка цяпло раскладаці,  
 Белы шатры распінаці.  
 Зашумела зялёна дуброва,  
 Застучэла шырока дарога,  
 Едуць, едуць разбойнічкі...  
 Яны купчыка з ружжа забілі,  
 Купчанятаньку загубілі,  
 З сабой Зоську спаць палажылі.  
 Восем братоў спаці лягло,  
 А ўсе ж яны крэпка ўснулі.  
 Адзін жа з іх не ўсынаець,  
 Ён із Зоськай размаўляець:  
 — Чаго, ўдоўка, сільна плачаш,  
 Ці ты роду вялікага,  
 Атца-маці багатага?  
 — А я роду вялікага,  
 Атца-маці багатага:  
 Жыла ўдава пасярод сяла,  
 Было ў яе дзевяць сыноў,

<sup>1</sup> Рэфрэн «А зялёны сад вішнёвы!» паўтараецца пасля кожнага радка.

Дзесятая дачка Зоська.  
 Сыны ўзраслі — ў разбой пашлі,  
 А я ўзрасла — замуж пашла...  
 — Уставайце, мае братцы,  
 Чым мы богу саграшылі?  
 Свайго шваграчку забілі,  
 Пляменнічка загубілі,  
 Сястру Зоську заўдавілі!  
 Дадзім сястрэ злата-срэбра,  
 Няхай ездзіць купчуючы,  
 Мы паедзем жабруючы.

319

$\text{♩} = 100$

Жыла ўдава на Падоллі,  
 жыла ўдава на Падоллі.

Жыла ўдава на Падоллі<sup>1</sup>  
 Ды не мела шчасця, долі.

Ды не мела шчасця, долі,  
 Толькі мела дзевяць сынкоў.

Мела сабе дзевяць сынкоў,  
 А дзiesiąту — дачку-швачку.

Сынкі раслі — ў разбой пашлі,  
 Дачка расла — замуж пашла.

Дачка расла — замуж пашла,  
 Вышла яна за купчыка.

<sup>1</sup> Кожны радок паўтараецца два разы.



Паехаў купчык купчаваці,  
Купчавая — памагаці.

Сталі ў лесе начаваці,  
Сталі агенчык раскладаці.

Прышлі жа к ім разбойнічкі,  
Узялі купца, зарэзалі.

Купчавую яны звязалі,  
На павозачку забралі.

Усе братцы паўсыналі,  
Меншы брацік не ўсынае,

З купчавою размаўляе  
І пытае гэтак яе:

— Адкуль родам, купчавая?  
Адкуль родам, маладая?

— Ой, я роду з Вінагроду,  
Жыла ўдава на Падоллі.

Жыла ўдава на Падоллі  
Ды не мела шчасця, долі.

Толькі мела дзевяць сынкоў,  
А дзiesiąту — дачку-швачку.

Сынкi раслі — ў разбой пашлі,  
Дачка расла — замуж пашла.

— Устаньце, браццы, не ўсынайце,  
Свайго швагра пахавайце.

Купчавую развяжыце  
А да маткі адвядзіце.

$\text{♩} = 116$

Жы\_ ла ўда\_ ва на Па\_ дол\_ лі,

да не ме\_ ла шча\_ сця, до\_ лі,

а йна ме\_ ла,

йна ме\_ ла дзе\_ вяць сын\_ коў.

$\text{♩} = 144$

Жы\_ ла ўда\_ ва на пад\_ гор'\_ і,

(i) жы\_ ла — бы\_ ла на пад\_ гор'\_ і,

ме\_ ла са\_ бе дзе\_ вяць сын\_ коў.

$\text{♩} = 160$



Бы\_ ло ў мам\_ кі дзе\_ вяць сын\_ коў,  
а дзе\_ ся\_ та дач\_ ка\_ швач\_ ка.  
Сын\_ кі ўзрас\_ лі, ў раз\_ бой пай\_ шлі.

$\text{♩} = 90$



Жы\_ ла — бы\_ ла ўдоў\_ ка (й) да жы\_ ла  
на Па\_ дол\_ лі, да не ме\_ ла та  
ўдоў\_ ка а ні шча\_ сця, ні до\_ лі.

Жыла-была ўдоўка й да жыла на Падоллі,  
Да не мела та ўдоўка а ні шчасця, ні долі<sup>1</sup>.

А не мела та ўдоўка а ні шчасця, ні долі,  
Толькі яна мела дзевяць сынаўёў.

Дзевяць сынаўёў — усе ў разбойнічкі пайшлі,  
Дзiesiąтую Галю за крамара дала.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

Як паехаў крамар да крамай таргаваці,  
Як спаймалі яго ды й тыя гайдамакі.

І крамара убілі, і краму парубілі,  
Маладую Галю з сабою забралі.

Да й як прывезлі Галю да зялёнага гаю,  
Што ўсе гайдамакі усе спаць палягалі.

Адзін гайдамака а не спіць, не драмае,  
А не спіць, не драмае, ды ўсё Галю пытае:

— Ой, раскажы, Галя, да й якога ты роду?


— А я роду, роду, я роду ўдавінага.

— А чаму ты, Галя, раней не казалася,  
Мы б крамара не білі і краму не рубілі.

Крамара не білі б і краму не рубілі,  
А маладую Галю да навек наградзілі.

324

$\text{♩} = 50$



Ой, у лу\_ зе, ў лу\_ зе, ой, ды пры да\_ ро\_ зе  
жы\_ ла бед\_ на ўдо\_ ва, ўдо\_ ва на Па\_ дол\_ (лі)

Ой, у лузе, ў лузе, ой, ды пры дарозе  
Жыла бедна ўдова, ўдова на Падоллі.

Жыла бедна ўдова, ўдова на Падоллі,  
Ой, яна не мала ні шчасця, ні долі.

Толькі яна мала дзевяць сыноў ў доме,  
Дзесятую дочку, што Галяю звалі.

Ой, сыны ўзраслі — ў гайдамакі пайшлі.  
Маладую Галю за крамара аддалі.

Ой, паехаў крамар крамам таргаваці,  
Маладая Галя яго праважала.

Яна праважала да зялёнага гаю,  
Ой, там сярод гаю ды й значавалі.

Ой, прыходзяць ды к ім дзевяць гайдамакаў,  
Узялі таму крамару галаву адрубілі.

Маладую Галю з сабою забралі,  
У чыстаму полі спаці палягалі.

Усе гайдамакі ляглі ды й заснулі,  
Адзін гайдамака не спіць, не драмае.

Адзін гайдамака не спіць, не драмае,  
У маладое Галі ўсё праўды пытае.

— Раскажы ты, Галя, якога ты роду?

— Ой, я тое ўдовы, што жыве на Падоллі.

Ой, я тое ўдовы, што жыве на Падоллі,

Ой, яна не мала ні шчасця, ні долі.

— Уставайце, братцы, што ж мы нарабілі?

Мы свайму шурыну галаву адрубілі.

Мы свайму шурыну галаву адрубілі,

Сястру сваю Галю ды й асірацілі.

## 325

Я, малады, зажурыўся,  
 Я, малады, ажаниўся.  
 Дай божа вясны даждаць,  
 Я, малады, разжанюся,  
 Па беражку пакачуся,  
 Дунайчыкам абярнуся.  
 Там удоўка ваду брала,  
 З Дунайчыкам размаўляла:  
 — А мой жа ты, Дунай ціхі,  
 Як было з лукі ў луку ідучы,  
 Да ніцую лазу гнучы,  
 Жоўтыя пяскі рыючы,  
 Бела каменне мыючы?  
 — Маладая ўдоўка,  
 Пагадай жа сама па сабе,  
 Якаво ж была табе  
 За часты мужы ідучы,  
 Штонядзелькі шлюб беручы,  
 За парогам стоючы,  
 Белыя ручкі ломючы,  
 Дробныя слёзкі ронючы,  
 Двое дзетак злучаючы.

## 326

Зажурыла маці сына,  
 Зажурыла маладога  
 За коніка варанога,  
 За няўдалую жаніцьбу.  
 — Судзі, божа, вясны даждаць,  
 Я паеду разжанюся,

Дунайчыкам абярнуся.  
Маладая удовачка  
У Дунаі воду брала,  
З Дунайчыкам размаўляла:  
— Дунай, Дунай, Дунаёчак,  
Ці не цяжанька табе,  
Лука ў луку злучаючы,  
Белы камень абмываючы,  
Жоўты пясок узрываючы?  
— Маладая ўдовачка,  
Ці не цяжанька табе,  
Часта замуж ходзячы,  
У тры парогі ступаючы,  
Малых дзетак злучаючы?  
— Мне, маладзе, адзінакава,  
Малым дзеткам — усякава.  
Мяне, маладую, на кут вядуць,  
А дзетак у запечак садзяць;  
Мне, маладзе, мёду-віна,  
А дзетачкам вадзічка адна;  
Мне, маладзе, прыначка,  
А дзетачкам — атымачка.

У нядзельку параненьку  
 Марусенька дары кроіла,  
 Не трапіла ў палаценца,  
 Да трапіла сабе ў сэрца.  
 — Ах, мой татка, ах, мой родненькі,  
 Не хавай мяне пры магільнічку,  
 Да схавай мяне пры гасцінчыку,  
 Ці не будзе мой міленькі ехаць.  
 Ёдзе, едзе да й пасвістуге:  
 — Стойце, братцы, сапыніцеся,  
 Да што ж гэта за магілачка,  
 Ці не тут мая Марусечка?  
 Станьце, сваткі, вы дубочкамі,  
 А свашачкі — бярозкамі,  
 А я, молад, — белым камянём.



328

Ой, паехаў Ясенька  
 На сем лет па Валыні,  
 На васьмы па Украіне,  
 Іскаў ён сабе панны,  
 Як сястра Гануленька.  
 Як прыехаў дадому,  
 Вывінуўся на коню.  
 — Ой, Гануль, Гануленьку,  
 Засцілай сталы, лавы,  
 Едзе госць небывалы!  
 Ой, Гануль, Гануленьку,  
 Да скажы хлябы пячы,  
 І скажы піва варыці,  
 Бо будзем вяселле рабіці.  
 — Ой, Ясюленьку-браце,  
 Як свет светам настаў,  
 То брат сястры не ўзяў,  
 І ты мяне не возьмеш,  
 Бо няслава будзе.

Дзе яна ўпала,  
 То там цэрква стала;  
 Дзе яе ўпалі ногі,  
 Там паставілі парогі;  
 Дзе яе ўпала галоўка,  
 Там алтары паўсталі;  
 Дзе яе ручкі ўпалі,  
 Там пратэсы сталі;  
 Дзе яе вочкі ўпалі,  
 Там свечкі гарэлі.

Не спеша

Па\_ е\_ хаў, па\_ е\_ хаў

Я\_ сю\_ лень\_ ка, па\_ све\_ це ван\_

дру\_ ю\_ чы, то\_ то\_ то!

Паехаў, паехаў Ясюленька,  
Па свеце вандруючы, то-то-то!

Па свеце, па свеце вандруючы,  
Сабе панну шукаючы, то-то-то!

Не знайшоў, не знайшоў сабе панны,  
Як сястрычка Ганна, то-то-то!

— Ганулька, Ганулька сястрычка,  
Засцілай сталы, лавы, то-то-то!

Засцілай, засцілай сталы, лавы,  
Будзе госць небывалы, то-то-то!

Ой, за лесам, лесам, на круглым полі  
Пагубляў малойчык варанья коні.  
Да пашоў малойчык вараных коней шукаць,  
Не знашоў коні вараненькіх, да [г]арла на дубе.  
— Ой, ты, гарле, ты сядзіш высока, ты бачыш далёка,  
Ой, чы ты не бачыў маіх коней вараненькіх?  
— Ой, не бачыў, не відзеў тваіх коней вараненькіх.  
Ой, узяў малойчык ў белыя ручкі стрэльбу,  
Узяў стрэльбу да застрэліў гарла на дубе.  
Дзе галоўка упала, там цэркаўка стала,  
А дзе крыльца ўпалі, там аўтары сталі,  
А дзе ножанькі упалі, там свечанькі сталі.

331

$\text{♩} = 156$



Па\_ е\_ жаў сын\_ ку на Русь жа\_ ніц\_ ца,  
лю\_ лі, лю\_ лі, на Русь жа\_ ніц\_ (ца).

Паехаў сынку на Русь жаніцца,  
Люлі, люлі, на Русь жаніцца.

Збыўся мамцы нізка скланіцца,  
Люлі, люлі, нізка скланіцца.

Вярнуўся сынок у паўдарожкі,  
Люлі, люлі, у паўдарожкі.

Скланіўся мамцы нізка у ножкі,  
Люлі, люлі, нізка у ножкі.

Мамка сынка з дарожкі ждала,  
Люлі, люлі, з дарожкі ждала.

Для сына віна гатавала,  
Люлі, люлі, гатавала.

А нявестачцы — горкай атруты,  
Люлі, люлі, горкай атруты.

Сын віна не піў, пад каня падліў,  
Люлі, люлі, пад каня падліў.

Горку атруту напалам дзяліў,  
Люлі, люлі, напалам дзяліў.

— Сумела, маці, нас пераняці,  
Люлі, люлі, нас пераняці.

Сумей жа, маці, нас пахаваці,  
Люлі, люлі, нас пахаваці.

Сынка схавалі пры даліне,  
Люлі, люлі, пры даліне.

А нявестачку ў балаціне,  
Люлі, люлі, ў балаціне.

Па сынку плачуць мамка й сястрыца,  
Люлі, люлі, мамка й сястрыца.

Па нявестачцы — раба зязюля,  
Люлі, люлі, раба зязюля.

Па сынку вырас зелен дубочак,  
Люлі, люлі, зелен дубочак.

Па нявестачцы — бела бяроза,  
Люлі, люлі, бела бяроза.

Раслі-раслі — пахіліліся,  
Люлі, люлі, пахіліліся.

Дуб з бярозкай сашчапіліся,  
Люлі, люлі, сашчапіліся.

Усе людзі не здзівіліся,  
Люлі, люлі, не здзівіліся.

Як на тым свеце палюбіліся,  
Люлі, люлі, палюбіліся.

Andante

Ой, па\_ е\_ хаў Ясь на Русь жа\_ ніц\_ ца,  
за\_ быў\_ ся ма\_ ці ён па\_ кла\_ ніц\_ ца.

Ой, паехаў Ясь на Русь жаніцца,  
Забуўся маці ён пакланіцца.

Як прыехаў Ясь з Русі з жаною,  
Страчае маці з віном зялёным.

А нявестаньцы ў вяночку з руты  
Падносяць маці горкай атруты.

Ясь віна не піў, пад каня выліў,  
Горкай атруты з жаною выпіў.

Ой, выпіў, выпіў, ды пасланиўся,  
Роднай матулі ды пакланиўся:

— Не ўмела, маці, нас мілаваці,  
Умей жа, маці, нас пахаваці.

Схавала сына ды пад касцёлам,  
А нявестаньку перад касцёлам.

Вырас па сыну явар зялёны,  
На нявестаньцы — бела бяроза.

Расла бяроза ды пахілілась,  
На зялён явар да пачапілась.

Роднай матулі за жаль то стала,  
Узяла сякеру, явар зрубала.

$\text{♩} = 136$

Па\_ е\_ хаў сын\_ ку да жа\_ ні\_ ці\_ ся,  
за\_ быў ма\_ ту\_ лі па\_ кла\_ ні\_ ці\_ ся.

Паехаў сынку да жаніціся,  
Забыў матулі пакланіціся<sup>1</sup>.

Матка нявестку не спадабала,  
Горкай атрутай пачаставала.

Для свайго сына — кубачак віна,  
А для нявесткі — горкай атруты.

Сын віна не піў, пад каня выліў,  
Горку атруту з малжонай выпіў.

Памёр сыночак ў нядзелю рана,  
А нявестухна — у панядзелак.

Вязлі сыночка трыма канямі,  
А нявестухну — на 'дной кабыле.

Схавалі сынку сярод касцёла,  
А нявестухну — у бок касцёла.

Вырас на сынку зялёны явар,  
А на нявестцы — бела бяроза.

Зялёны явар да й нахіліўся,  
З белаі бярозай да й сашчапіўся.

Усе з іх людзі дзіваваліся,  
Што на тым свеце пакахаліся.

Усе з іх людзі дзівіліся,  
Што на тым свеце палюбіліся.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

$\text{♩} = 96$

(й) Па\_ е\_ хаў сын\_ ку ўсё (й) жа\_ ні\_ ці\_ ся,  
жэ\_ ніц\_ ца сы\_ нок, жэ\_ ніц\_ ца га\_ док.

Й паехаў сынку ўсёй жаніціся,  
Жэніцца сынок, жэніцца гадок.

На трэці гадок прыехаў сынок,  
Прыехаў сынок із нявехначкай.

Як вышла маці сына вітаці,  
Сына вітала віном зеляным,

Сына вітала віном зеляным.  
Ой, нявехначку горкай атрутай.

Сын віна не піў, пад каня падліў,  
Горку атруту напал выпілі.

— Не ўмела, маці, нас пасылаці,  
А сумей, маці, нас пахаваці.

Сына схавала проці цэркаўкі,  
А нявехначку ўсё за цэркаўкай.

На сыну вырас зялёны явар,  
На нявехначцы — бела бяроза.

Раслі яны, раслі, пахіліліся,  
Цераз цэркаўку сашчапіліся.

Няўжо ж вы, дзеткі, верна любіліся,  
Што явар з бярозай сашчапіліся.



$\text{♩} = 156$

Па\_ е\_ хаў сы\_ нок на\_с(ы)\_вет жа\_ ніц\_ ца,  
 за\_ быў\_ ся до\_ ма ма\_м(ы)\_цы скла\_ ніц\_ ца,  
 за\_ быў\_ ся до\_ ма ма\_м(ы)\_цы скла\_ ніц\_ ца.

Паехаў сынок на свет жаніцца,  
 Забыўся дома мамцы скланіцца<sup>1</sup>.

Жыве ён гадок, жыве ён другі,  
 На трэці гадок вярнуўся сынок.

Маці нявехны не спадабала,  
 Сына віном пачаставала.

Сына віном пачаставала,  
 А нявехначку горкай атрутай.

Сын віна не піў, пад каня выліў,  
 Горку атруту напалам выпіў.

— Не ўмела, маці, намі пасылаці,  
 А ўмей жа, маці, нас пахаваці.

А й сыну дзяруць сасновы дошкі,  
 А нявехначцы горку й асіну.

А й сына вязуць чатырма коньмі,  
 А нявехначку — адной кабылай.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

Сына хаваюць наўпроць царкоўкі,  
Наўпроць царкоўкі, наўпроць ганэчка.

А нявехначку — на той бок цэрквы,  
А нявехначку — на той бок цэрквы.

На сыну садзяць зялён дубочак,  
А на нявехне — горку й асіну.

А й раслі, раслі, нахіліліся,  
Цераз царкоўку сашчапіліся.

З гэтага людзі падзівіліся,  
Што на тым свеце спалюбіліся.

Гэтага маці не ўпадабала,  
Узяла сякеру ды пазрубала.


Ды пазрубала, ў ламок злажыла,  
У ламок злажыла ды запаліла.

Яна сваё сэрца развесьляліла,  
Яна сваё сэрца развесьляліла.

336

$\text{♩} = 72$   $\text{♯} \text{ } \text{♯}$

Зя\_ лё\_ на\_ я віш\_ ня ў са\_  
дзе рас\_ цві\_ та\_ ла,  
а ма\_ ці см\_ ноч\_ ка ў сал\_



Зялёная вішня ў садзе расцвітала,  
А маці сыночка ў салдаты ўпраўляла<sup>1</sup>.

— Служы, мой сыночак, служы, не журыся,  
На трэці гадочак дадому вярніся.

Праходзіць гадочак, праходзіць і другі,  
На трэці гадочак вярнуўся сыночак.

— Ці рада, мама, мною, ці рада, мама, мною,  
Вой, ды ці ты рада маёю жаною?

— Я рада, сын, табою, я рада, сын, табою,  
Толькі я не рада тваёю жаною.

Пасадзіла сына на куце ў куточку,  
Маладу нявесту — ў парозе з краёчку.

Паставіла сыну салодкага мёду,  
Маладой нявестцы — халодную воду.

Усе людзі гуляюць, ўсе людзі смяюцца,  
А ў маладой нявестачкі слёзачкі ліюцца.

Яны вышлі ўдваіх ды і парашылі,  
Маладую жызню яны загубілі.

Пахавалі сына ў зялёным садочку,  
Маладу нявестку — ў балоце з краёчку.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

Пасадзілі сыну чырвону каліну,  
Маладой нявестцы — сухую яліну.

Зялёна каліна засохла, завяла,  
Сухая яліна зялёнаю стала.

337

The image shows two staves of musical notation in G major (one sharp) and 4/4 time. The tempo is marked as quarter note = 84. The melody is simple and folk-like. The lyrics are written below the notes.

Па\_ е\_ хаў сын\_ ку аж на Ўкра\_і\_ ну,

па\_ е\_ хаў сын\_ ку аж на Ўкра\_і\_ ну.

Паехаў сынку аж на Украіну<sup>1</sup>,  
Туды паехаў не жаніўшыся,  
Адтуль прыехаў ажаніўшыся.  
Да выйшла маці сына пераймаці,  
Сыну наліла чарачку віна,  
А нявестачцы — горкай атруты.  
Сын віна не піў, на каня выліў,  
Горкую атруту папалам выпіў.  
— Не ўмела, маці, сына пераймаці,  
Умей жа, маці, сына пахаваці.  
Па сыну плакалі чатыры сястры,  
Па нявестачцы — шэра зязюля.  
Пад сынам ішлі чатыры кані,  
Пад нявестачкай — бела кабыла.  
Сына схавала перад касцёлам,  
А нявестачку — аж за касцёлам,  
Па сыну садзіла зялёны явар,  
Па нявестачцы — белу бярозку.  
Раслі яны, раслі, пахінуліся,

<sup>1</sup> Кожны радок паўтараецца два разы.

Вяршкі з вяршкамі завінуліся.  
Усе людзі, глядзя на іх, дзівіліся:  
Ці брат з сястрою, ці муж з жаною?  
А свякроўка ды не ўлюбіла,  
Узяла сякеру ды разрубіла.

338

Ай, маці, маці, жані ты сына,  
Калі не жэнш — сам ажанюся,  
З быстраю рэчкай не размінуся.  
Ай, маць таго пабаялася,  
Узяла сына да й ажаніла,  
А нявестачкі не злюбіла.  
Спаткала сына зялёным віном,  
А нявестачку — горкай атрутай.  
Сын віна не піў, пад каня выліў,  
Горку атруту ўполю падзеліў.  
А як напіўся із каня зваліўся,  
Сваёй матулі да ног скланіўся:  
— Умела, маці, нас спатыкаці,  
Умей жа, маці, нас пахаваці.  
Не хавай нас парознічку,  
Хавай нас у вадным местачку,  
У вадной ямачцы перад цэркаўкай.  
Маці таго не паслухала,  
Іх парознічку пахавала.  
Схавала сына перад цэркаўкай,  
А нявестачку — за цэркаўкай.  
Вырас на сыну зялён дубочак,  
На нявестачцы — бела бяроза.  
Ай, раслі, раслі, пахіліліся  
Цераз цэркаўку сашчапіліся.  
З таго людзі ўсе дзівіліся,  
Што на тым свеце палюбіліся.  
Ай, таго маці не ўпадабала,  
Узяла сякерку да й парубала.  
Як парубала — ў ламочак склала,  
Усё злажыла — да й падпаліла.

Пашоў дымочак аж на той святок,  
З таго людзі ўсё дзівіліся,  
Што на тым свеце палюбіліся.  
— Цяпер я знаю, што саграшыла,  
Што з гэтым светам іх разлучыла.

339

Паехаў сынку ажаніціся,  
Забыў матулі пакланіціся<sup>1</sup>.

Прыехаў сынку ажаніўшыся,  
Знайшоў матулю засмуціўшыся.

Маці сынове не спадабала,  
Горкай атруты нагатавала.

Роднаму сынку — кубачак віна,  
А нявестачцы — горкай атруты.

Сын віна не піў, на каня выліў,  
Горку атруту з жоначкай выпіў.

Горка атрута нясмачна была,  
Сына і сынову так замарыла.

Памёр сыночак ў нядзелю рана,  
Бедна сынова — ў панядзелачак.

Павязлі сынка пару канямі,  
Бедну сынову — храмой кабылкай.

Схавалі сынку на цмантажыку,  
Бедну сынову — убок жа рынку.

Па родным сынку органы йграюць,  
А па сынове — пташкі спяваюць.

---

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

Над родным сынку вырасла бела бяроза,  
А над сынове — зялёны явар.

Бела бяроза пахілілася,  
За зялёны явар зачাপілася.

Маці бярозы не спадабала,  
Ўзяла сякеру і нізка зрубала.

### 340

Паехаў сынок аж на Украіну,  
Туды паехаў не ажаніўшыся,  
Адтуль прыехаў ажаніўшыся.  
Ой, вышла маці іх пераймаці,  
Сына вітала чырвоным віном,  
А нявестку бела атрутай.  
Сын віна не піў, на каня узліў,  
Белую атруту нявестка выпіла.  
— Не ўмела, маці, нас пераймаці,  
Умей жа, маці, нас пахаваці.  
Сына убрала ў тонкую кітайку,  
А нявестку ў тоўстую рагожу.  
Сына вязла шасьцімі канямі,  
А нявестку — сляпой кабылай.  
Сына хавала перад касцёлам,  
А нявестку — аж за касцёлам.  
На сына магіле вырас явар зялёны,  
А на нявесткі — белая бярозка.  
А раслі, раслі, да й пахінуліся,  
Уместа вяршочкі зрасліся.

$\text{♩} = 116$

Па\_ е\_ хаў Саў\_ ка на Русь жа\_  
ніц\_ ца, за\_ быў\_ ся Саў\_ ка  
ма\_ ть\_ цы кла\_ ніц\_ ца, ніц\_ ц (а).

Паехаў Саўка на Русь жаніцца,  
Забывся Саўка матці кланіцца<sup>1</sup>.

А matka сына як выпраўляла,  
Зялёна віна нагатавала.

А нявестачку як пераймала,  
Горкай атруты нагатавала.

Сын віна не піў, на каня узліў,  
Горку атруту напалам выпіў.

А сынку памёр у нядзельку,  
А нявестачка — ў панядзелачак.

Сынку надзелі тонку кашулю,  
А нявестачцы — зрэбну сарочку.

Сынку зрабілі цясову труну,  
А нявестачцы — з дрэва сасонкі.

Сыночка вязлі сямю канямі,  
А нявестачку — адной кабылай.

Сыночка вязлі бітым гасцінцам,  
А нявестачку — гразкім балотам.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы.



Сынку схавалі перад касцёлам,  
А нявестачку — аж за касцёлам.

Па сынку вырас зялёны дубок,  
Па нявестачцы — бела бярозка.

Бела бярозка пахілілася,  
Аж за дубочак зачапілася.

А ўсе людзі не здзівіліся,  
Што на тым свеце злюбаваліся.

342

$\text{♩} = 96$



1. Па\_е\_ хаў сы\_ нок да (й) жа\_ ніц\_ ца,  
а жа\_ніў\_ся (й) сы\_ нок, жа\_ніў\_ся (й) га\_ док.

Паехаў сынок да й жаніцца,  
А жаніўся сынок, жаніўся гадок.

Жаніўся гадок, жаніўся другі,  
На трэці гадок аж едзе сынок.

Аж едзе сынок із нявехначкай,  
Да й вышла маці сына вітаці.

Яна сына вітала зялёным віном,  
А нявехначку — атрутачкай.

Сын віна не піў, пад каня падліў,  
А атрутачку напалам выпіў.

— Не ўмела, маці, нас павітаці,  
Дык умеі жа, маці, нас пахаваці.

Яна ж сына схавала проці цэркаўкі,  
А нявехначку яна й за цэркаўкай.

Да на сыну вырас зялёны явар,  
А на нявехначцы — белая бяроза.

Яны ж раслі, раслі, спахіліліся,  
Цераз цэркаўку сашчапіліся.

А ішлі людзі богу маліцца,  
Не так богу маліцца, як дзіву дзівіцца.

### 343

Маці сына расціла,  
Вырасціўшы — не жаніла.  
Паехаў сынку сам жаніцца.  
Яго маці ноч не спала —  
Горкую атруту гатавала.  
Для сына свайго — зеляно віно,  
Для нявестачкі — горкую атруту.  
Прыехаў сын ажаніўшыся,  
А яго маці вышла вітаці:  
У правай руцэ — зеляно віно,  
У левай руцэ — горкая атрута.  
А сын узнаў і віна не піў,  
Віна не піў, на каня ўзліў,  
А горкую атруту напалам пілі.  
— Ой, маці, маці! — не ўмела вітаці —  
Умеі жа, маці, нас пахаваці.  
Мяне пахавай ля царковачкі,  
Жану маю — каля боку майго.  
А маці яго не паслухала.  
Пахавала сына каля царковачкі,  
А жану яго — за царкоўкай.  
На сыне вырас зялёны явар,

А на нявестцы вырасла бяроза.  
Яны раслі, сарасталіся,  
Умесца макаўкі звіваліся,  
Шырокае лісце ўмесца саліпалася.  
Ехалі там князі-баяры,  
Яны ехалі, дзіваваліся:  
— Ды хто тут схаваны,  
Ці брат з сястрой,  
Ці муж з жаной?  
Калі брат з сястрой —  
Па крыві сваёй,  
Калі муж з жаной —  
Па любові сваёй!  
А маці яго дазналася,  
Узяла сякеру, пайшла і зрубіла  
Зялёны явар — на звонкі гуслі,  
Белу бярозу — на жаркі агонь.  
— А вось табе, нявестачка,  
Карэнне вон.

### 344

Выязджаў сыноч ды на войніцу,  
Выбіраў сабе палюбоўніцу<sup>1</sup>.

— Жыву я гадох — не едзіць сыноч,  
Жыву я другі — не едзіць любы.

На трэці гадох — прыехаў сыноч,  
Прыехаў сыноч із сыновачкай.

Як выйшла маці іх пераймаці,  
Ды як вынесла ды два кубачкі:

У адным кубачку зялёна віно,  
У другім кубачку горка атрута.

---

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

Сын віна не піў, пад каіня падліў,  
А горку атруту напалам распіў.

— Не ўмела, маці, нас пераймаці,  
Умей жа, маці, нас пахаваці.

Пахавай жа нас перад цэркаўкай,  
Перад цэркаўкай, перад ганачкам.

Перад цэркаўкай, перад ганачкам,  
У адну труначку, ў адну ямачку.

А маці таго не злюбіла,  
Сына пахавала перад цэркаўкай.

Перад цэркаўкай, перад ганачкам,  
А сыновачку — па-за цэркаўкай.

Пасадзіла па сынку зялёны явар,  
А па сыновачцы — белу бярозу.

Як раслі яны — пахіліліся,  
Цераз цэркаўку сашчапіліся.

Аж з таго людзі падзівіліся,  
Што й на тым свеце палюбіліся.

А маці таго не залюбіла,  
Узяла сякерай бярозку зрубіла.

345

$\text{♩} = 110$

(й) Па\_ е\_ хаў сын\_ ку (й) ўсё жа\_ ні\_ ці\_ ся,  
(й) жэ\_ ніц\_ ца сы\_ нок, лэ\_ ніц\_ ца га\_ док.

464

Паехаў сынку й ўсё й жаніцца,  
Жэніцца сынок, жэніцца гадок.

На трэці гадок прыехаў сынок,  
Прыехаў сынок із нявехначкай.

Як вышла маці сына вітаці,  
Сына вітала віном зеляным.

Сына вітала віном зеляным,  
Ой, нявехначку — горкай атрутай.

Сын віна не піў, пад каня падліў,  
Горку атруту напал выпілі.

— Не ўмела, маці, нас пасылаці,  
А сумей, маці, нас пахаваці.

Сына схавала проці цэркаўкі,  
А нявехначку ўсё за цэркаўкай.

На сыну вырас зялёны явар,  
На нявехначцы — бела бяроза.

Раслі яны, раслі, пахіліліся,  
Цераз цэркаўку сашчапіліся.

— Няўжо ж вы, дзеткі, верна любіліся,  
Што явар з бярозкай сашчапіліся?

### 346

Ох, маці сына да й парадзіла,  
Парадзёмшы, яна да не жаніла.  
Як паехаў сын сам жаніцца.  
Ох, і год няма, ох, і год няма.  
І другей няма, і другей няма,  
А на трэці год едзіць сын на двор.  
Із нявесткаю, із нявесткаю,

Із нялюбаю, із нялюбаю.  
 Ох, і сын маці рэчы гаварыў:  
 — Ты выйдзі, маці, дзяцей вітаці.  
 Ты выйдзі, маці, дзяцей вітаці,  
 Ох, ты вынесі да тры кубачкі,  
 Да тры кубачкі, тры наліўчастых.  
 У первым кубачку зеляно віно,  
 У другім кубачку да салодкі мёд,  
 У трэцім кубачку да й атрутушка.  
 Ох, і маць сына да й паслухала:  
 Выхадзіла яна дзяцей вітаці,  
 Вынасіла яна да тры кубачкі  
 У первым кубачку — то зеляно віно,  
 У другом кубачку — то салодкі мёд,  
 У трэцім кубачку — то атрутушка.  
 Сыну паднесла зеляна віна,  
 А сама й выпіла да салодкі мёд,  
 А нявестушка — да й атрутушкі.  
 А сын напіўся — з каня зваліўся,  
 Нявестка піла — за живот узялась.  
 Ох, і сын маці рэчы гаварыў:  
 — Не ўмела, маці, дзяцей вітаці,  
 Ты ўмей, маці, дзяцей хаваці.  
 Ты палож, маці, проці цэркаўкі,  
 Прoci цэркаўкі, ў адной грабніцы.  
 Ты накрый, маці, адной пеляной.  
 Ох, маць сына не паслухала.  
 Сына схавала проці цэркаўкі,  
 Нявестушку — да й за цэркаўкай.  
 Не была маці дзевяць лет ў цэркві,  
 На дзесяты год пашла ў цэркаўку.  
 А яна ішла, ішла, станавілася,  
 Таму дзівушку дзівавалася:  
 На сыну расцець зеляной явар,  
 На нявестушкі — да белая бяроза.  
 Яны раслі, раслі, сырасталіся,  
 Чэраз цэркаўку савіваліся.  
 — Ну, не ёсць я маць, не ёсць родная,  
 Я ж тая змяя падкалодная:  
 Палажыла ж бы іх я ў адной грабнічкі,  
 Накрыла б я адной пеляной,  
 Закапала б я іх проці цэркаўкі.

Удава сына нарадзіла,  
 Люлі, люлі, да й нарадзіла <sup>1</sup>.  
 А нарадзіўшы, у свет пусціла.  
 Ждала яна гадок, ждала яна другі.  
 На трэці гадок аж едзе сыноч  
 І вязе сабе палюбоўніцу.  
 Вязу мамачцы за нявестачку.  
 Мамка сынка да й пераймала.  
 Чырвоным віном частавала.  
 А нявестачцы — горкай атруты.  
 Ён віно не піў, пад каня выліў.  
 Горкую атрутачку папалам выпіў.  
 — Не ўмела нас, маці, як пераймаці.  
 Хаця ўмей, маці, нас пахаваці.  
 Перад цэркаўкай, перад ганачкам.  
 А таго маці не слухала.  
 Свайго сына пахавала.  
 Перад цэркаўкай, перад ганачкам.  
 А нявестачку — на другі бок.  
 На другі бок — за цэркаўкай.  
 На сынку вырас зялёны дубочак.  
 На нявестачцы — бела бяроза.  
 Раслі яны спахіліўшыся,  
 Чэраз цэркаўку сашчапіўшыся.  
 І усе людзі не здзівіліся.  
 Што з таго свету спалюбіліся.



<sup>1</sup> Рэфрэн «Люлі, люлі» паўтараецца з другой часткай кожнага радка.





Ой, матка сына ды й нарадзіла,  
Ой, нарадзіўшы, да й ахрысціла.

Ой, нарадзіўшы, да й ахрысціла,  
Ой, ахрысціўшы, ў людзі пусціла.

Ой, жыве сыноч да адзін гадок,  
Ой, жыве сыноч да другі гадок.

На трэці гадок едзе той сыноч,  
Ён вязе сабе чужаземачку.

Ён вязе сабе чужаземачку,  
Бацьку-мацеры да нявестачку.

Ой, матка сынка да судачыла,  
А нявестачку да незлюбіла.

І дала сыну зеляно віно,  
А нявестачцы — горку атруту.

Сын віна не піў, пад каня выліў,  
Горку атруту напалам выпіў.

Як пілі, пілі, ды схіліліся,  
Атцу-мацеры пакланіліся.

— Хоць ты нас, маці, да патруціла,  
Такі ж нас матка не разлучыла.

Пахавай, матка, нас у цэркаўцы,  
Да й у цэркаўцы, пры алтарыку.

Да й у цэркаўцы, пры алтарыку,  
Пры алтарыку ў адну ямачку.



Пахавала сына да й у цэркаўцы,  
А нявестачку — да й пад цэркаўю.

Расце на сынку зялёны явар,  
На нявестачцы — бела бяроза.

Явар праз сцэначку прабіваецца,  
Ой, галлё з галлём усё стыкаецца.

Ой, галлё з галлём усё стыкаецца,  
А лісток з лістком усё зліпаецца.

Ой, усе людкі да й здзівіліся,  
Што й на тым свеце палюбіліся.

Ой, матка на то ўсё залавала,  
Зялёны явар ўзяла зрубала.

Зялёны явар ўзяла зрубала,  
Яна касцёрчык ды й складала.

Ой, яна, склаўшы, касцёр падпаліла,  
А той попелец да й пусціла.

349

$\text{♩} = 56$



Ў су-бо-ту паз-нень-ка, ў ня-дзе-лю ра-  
нень-ка ку-ва-ла зя-  
зю-ля ў са-ду жа-лас-нень-ка.

469

Ў суботу пазненька, ў нядзелю раненька  
Кувала зязюля ў саду жаласненька <sup>1</sup>.

Ой, то не зязюля, то родная маці  
Выпраўляла сына, сына ваяваці.

— Ідзі, ідзі, сынку, ідзі, не барыся,  
На трэці гадочак дамоў вараціся.

На трэці гадочак дамоў вараціся,  
На чужой старонцы, сынку, не жаніся.

Вось прайшоў гадочак, вось праходзіць другі,  
На трэці гадочак едзе мой сыночак.

Ой, ці рада, маці, ці рада ты мною,  
Ой, ці рада мною, маёю жаною?

Ой, рада я, сынку, рада я табою,  
Толькі я не рада тваёю жаною.

Пасадзіла сына ў хаце за сталамі,  
Нялюбу нявестку — ў сенях за дзвярамі.

Налівае сыну чырвонага віна,  
Нялюбай нявестцы — зялёнае травы.

— Салодкае віно мы пад каня выльем,  
Зялёную траву мы папалам вып'ем.

— Ой, вып'ем, мой мілы, мы па палавіне,  
Штоб нас пахавалі ў адной магіле.

### 350

Паехаў Ясю ды не жанаты <sup>2</sup>,  
Адтуль прыехаў ажаніўшыся.

---

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

<sup>2</sup> Кожны радок паўтараецца два разы.

І стала маці дзяцей вітаці,  
Сына вітаець зялёным віном,  
А нявестачку горкай атрутай.  
Сын віна не піў, на каня ўзліў,  
Горку атруту напалам выпіў.  
Не знала маці, як дзяцей вітаці,  
Умей жа, маці, дзяцей хаваці.  
Сына хавала шасьмі канямі,  
А нявестачку — сляпой кабылай.  
Вязла сына ўсё гарадамі,  
А нявестачку ўсё балатамі.  
Сыну садзіла зялёны явар,  
А нявестачцы белу бярозу.  
Ой, раслі, раслі, весяліліся,  
Уместа вяршочкі сутуліліся.  
Пашла маці явар рубаці —  
З таго явара кроў палілася.  
Пашла маці бярозку рубаці —  
З белай бярозкі — дробныя слёзкі.

351

Маці сына ажаніла,  
Да нявесткі не злюбіла.

А нявестка тое знала,  
Раней за свякроў ўстала

І пагнала коні пасвіць,  
Тонкі кужаль ўзяла прасці.

Да вывела танюсенька,  
Заплакала сільнюсенька.

Пайшоў голас па дуброве,  
Зачуў мілы да ў каморы.

— Да хто плача? Ці дзеванька,  
Ці дзеванька, ці ўдованька, ці мая міленькая.

Запрагайце пару коней,  
Я й паеду да дуброўкі.

Выходзіць міла з дубровы.  
— Сядай, міла, на павозку!

Стала міла садзіцца,  
Сталі колы ламацца.

[Сталі колы ламацца]  
Да пастроначкі рвацца.

Едзе мілы з мілаю,  
З мілаю дадому.

Яшчэ мілы з мілаю ў дарозе,  
А атрутанька на парозе.

Для сыночка мёд, віно,  
Для нявесткі атрутанька.

— Пі, міленькі, ты старэйшы!  
— Пі, міла, ты ладнейша!

А як разам да зышліся,  
Да й абое напіліся.

[Да й абое напіліся],  
К сырой зямліцы схіліліся.

Пахавала маці сына  
Да ў касцэле пры аўтары,

А нявестку пад касцёлам,  
Пад касцёлам на цвінтары.

Пасадзіла на сыночку  
Явар зеляненькі,

А нявестцы маладзенькай —  
Ліпінушку маладзеньку.

Явар муры прабівае,  
Ліпінушку даставае.

Зелле з зеллем стыкавацца,  
Лісток з лістком зраставацца.

Да ў нядзелю да раненька  
Ідуць людзі да касцёла.

Не так богу маліцца,  
З таго дзіва дзівіцца.

Скарай, божа, матку стару —  
Атруціла дзяток пару.

Andante

Бы\_ ла ма\_ ці чу\_ жа\_ зем\_ ка,  
 бяз\_ бож\_ ні\_ ца ба\_ ба - нем\_ ка,  
 бяз\_ бож\_ ні\_ ца ба\_ ба - нем\_ ка.

Была маці чужаземка,  
 Бязбожніца баба-немка,  
 Бязбожніца баба-немка.

Да ўсю чэлядзь пабудзіла,  
 А нявесткі не збудзіла,  
 А нявесткі не збудзіла.

А нявестка недаспала,  
 Уперад маткі яшчэ ўстала  
 Да й волікі пагнала.

Пагнала валы пасці,  
 Узяла белы лён прасці,  
 Узяла белы лён прасці.

Ірадзе яго танюсенька,  
 Сама плача сільнюсенька,  
 Сама плача сільнюсенька.

Зачуў мілы у каморы,  
 Пусціў голас па дуброве,  
 Пусціў голас па дуброве.

— Ці дзеванька, ці ўдованька,  
 Ці ты, мая міленькая,  
 Ці ты, мая міленькая?

— Ні дзеванька, ні ўдованька,  
Да то твая міленькая,  
Да то твая міленькая.

— Ступай, міла, на калясу,  
Паедзем мы з таго лясу,  
Паедзем мы з таго лясу.

Пад'ехалі пад дуброву,  
Перабег зайчык дарогу,  
Перабег зайчык дарогу.

Сталі колы ламаціся,  
А пастронкі ўрываціся;  
А пастронкі ўрываціся.

Вернемся, міла, ў сваю знаці,  
Будземо там паміраці,  
Будземо там паміраці.

Пад'ехалі пад святліцу,  
Выйшла матка із святліцы  
І вынесла дзве шклянціцы.

Дала сыну зялён-віна,  
А нявесце — чамярыцы,  
А нявесце — чамярыцы.

— Не пі, міла, чамярыцы,  
Нап'ямося ўперад віна,  
А потым — чамярыцы.

І выпілі зялён-віно,  
А потым чамярыцу,  
А потым чамярыцу.

Як выпілі чамярыцу,  
Скрыліся ў сыру зямліцу,  
Скрыліся ў сыру зямліцу.

Матка стала заплакала,  
Белы рукі заламала,  
Белы рукі заламала:

— Што ж я, бедна, учыніла?  
Свае дзеткі патруціла,  
Свае дзеткі патруціла.

Пахавала сваго сына  
У касцэле пад аўтарам,  
А нявестку на цмянтары.

Расце на сыну зялён явар,  
На нявестцы — бела ліпка,  
На нявестцы — бела ліпка.

Зялён явар сцену прабівае,  
Белу ліпку даставае,  
Белу ліпку даставае.

Галлё з галлём зрастаецца,  
Лісток з лістком зліпаецца,  
Лісток з лістком зліпаецца.

Не разлучыла нас на тым свеце,  
Не разлучыш нас і на гэтым,  
Не разлучыш нас і на гэтым.

353

Andante

Ой; ка\_за\_лі лю\_дзі, свя\_кроў доб\_ра  
бу\_дзе, я\_на ра\_на  
ўста\_ла, мя\_не не бу\_дзі\_ла.

Ой, казалі людзі, свякроў добра будзе,  
Яна рана ўстала, мяне не будзіла.



Да ўсю сям'ю пабудзіла,  
 А нявесты не будзіла.  
 Да нявеста сама ўстала,  
 Заняла валы ды й папала.  
 А свякроў чамярыцу гатавала,  
 Ля нявесты — чамярыца,  
 А ля сына — мёд, вініца.  
 Узяла з сабою кужаль прасці,  
 Прадзе, прадзе танюсенька,  
 Заплакала сільнюсенька.  
 Зачуў мілы у каморы:  
 — Чый то голас па дуброве,  
 Ці салаўя, ці зязюлькі,  
 Ці то мае да міленькае?  
 — Не салаўя, не зязюлькі,  
 Да тож мае міленькае.  
 Калі сіва зязюлька — ляці да бору,  
 А калі мілая, то гані дадому.  
 Закладайце коні вроны,  
 Я й паеду да мілое.  
 — Чаго ж, міла, смутна стала,  
 Так сільненька заплакала?  
 — Я й плакала, плакаць буду,  
 Праз матулю жыць не буду.  
 Матуля ночкі не спала,  
 Чамярыцу гатавала.  
 Для нявесты чамярыца,  
 А для сына мёд-вініца.  
 Яны ж разам зрадзіліся,  
 Яны ж разам і зышліся,  
 Чамярыцы напіліся.  
 Напіўшыся чамярыцы,  
 К сырой зямлі схіліліся.  
 — Ой, што ж я, бедна, зрабіла,  
 Дзеткі свае патруціла,  
 Дзе ж я цяпер пахаваю?  
 — Як умела патруціці,  
 Так умей жа нас пахаваці.  
 Сына, сына пад аўтаром,  
 А нявесту на цвінтары.  
 — Пасаджу на сыну зялён явар,  
 На нявесці белу ліпу.  
 Явар муры прабівае,

Белу ліпу даставае.  
 Галлѣ з галлѣм чапляецца,  
 Лісток з лістком зліпаецца.  
 Ідуць людзі да касцёла,  
 Ідуць богу маліцца,  
 Не так богу маліцца,  
 Як на дзіва дзівіцца.

354

Andante

Маці сына ажаніла,  
 а нявесты не злюбіла,  
 а нявесты не злюбіла.

Маці сына ажаніла,  
 А нявесты не злюбіла <sup>1</sup>.

А нявеста сама ўстала,  
 На пас волікі пагнала.

Стала яна выганяці  
 Да й пачала плакаці.

Пашоў голас па дуброве,  
 Пачуў міленькі ў каморы:

— Не плач, міла, пакінь тужыць,  
 Мы паедзем ўдваіх служыць.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

Едзем поле і другое,  
Зышло слонка залатое.

Прабег зайчык нам дарожку,  
Зламаў конік праву ножку.

Прабег зайчык і другую,  
Зламаў конік і левую.

Пад'язджаем пад піўніцу,  
Вышла маці із піўніцы.

Нясе мёду дзве шклянцы,  
А трэцюю чамярыцы.

Дае сыну мёду, віна,  
А нявестцы — чамярыцы.

— Уперад віно, ўперад віно,  
А нарэшце чамярыцу.

Як нап'емся чамярыцы,  
То прыляжам да зямліцы.

355

Moderato



479

Ой, з долу жыта, з гары пшаніца,  
Не ведаў мілы, што я п'яніца<sup>1</sup>.

Чы жыта жаці, чы паляжаці,  
Чы з мілюсенькім ў свет вандраваці?

Свет звандраваўшы, назад вярнуся,  
Не ведаў мілы, што я Гануся.

Ой, знаці, знаці, што чужа маці,  
Дала Ганульцы хустанькі праці.

Ганулька прала, перамывала,  
Чужая матка не спадабала.

Кубак атруты нагатавала,  
Кубачак віна для свайго сына,

Кубак атруты для нявестанькі,  
[Кубак атруты для нявестанькі].

Я тое віно на коня вылью,  
Я атрутаньку з Гандзею вып'ю.

Не знала маці, як гадаваці,  
Пазнай жа, маці, як пахаваці.

Ой, пахавала сына ў касцёле,  
А нявестаньку, ах, на цмянтары.

Вырас на сыну зялёны явар,  
На нявестаньцы — бела бяроза.

Бела бяроза пахілілася,  
На зялён явар павалілася.

Ой, ўсенькі людзі з нас дзівіліся,  
Што мы з табою так кахаліся.

Ой, ўсенькі людзі з нас дзівавалі,  
Што мы з табою верне кахалі.

---

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

Allegretto

Ма\_ ці сы\_ на а\_ жа\_ ні\_ ла,  
а ня\_ вест\_ кі не злю\_ бі\_ ла.

Маці сына ажаніла,  
А нявесткі не злюбіла.

Выправіла коні пасвіць.  
Коні пасе, сільна плача.

Зачуў мілы ў каморы:  
— Чый то голас па дуброве?

Ці салаўёў, ці зязюльчын,  
Ці то ж мае міленькае?

Кажу коні залажыці,  
Па мілую паехаці.

Еду поле і другое,  
На трэцяе уз'язджаю.

[На трэцяе уз'язджаю],  
Сваю матку сустракаю.

Ідзе матка із піўніцы,  
Нясе віна дзве шклянцы.

Яны ж абоя напіліся,  
Да зямліцы скланіліся.

Moderato

Ты, бяроза кудрава я, ты,  
 бяроза кудрава я,  
 вярхом неба упіраеш.

Ты, бяроза кудрава<sup>1</sup>,  
 Вярхом неба упіраеш.

Неба вярхом упіраеш,  
 Ліццем зоры прыкрываеш.

Ажаніла маці сына,  
 Ды нявестку не злюбила.

Выправіла маці сына  
 Ды на вайну ваяваці.

А нявестку выправіла  
 Сівы коні папасаці.

Сівы коні папасаці,  
 Тонкі кужаль папрадаці.

Яна пасе, папасае,  
 Тонкі кужаль папрадае.

Там ехала усє панства,  
 Пытаюцца, ці дзевушка.

Ці дзевушка, ці ўдовачка,  
 Ці бедная сіротачка?

<sup>1</sup> Першы радок кожнай строфы паўтараецца два разы.

— Не дзевушка, не ўдовачка,  
І не бедна сіротачка.

Сядай, мілы, на паязду,  
Паедземо оба разам.

Паехалі пад піўніцу,  
Вышла маці з-пад піўніцы.

Вышла маці з-пад піўніцы,  
Нясе піва дзве шклянцы.

Нясе піва дзве шклянцы,  
А трэцяя — чамярыцы.

Як півачка папівалі,  
То ўдваём жартавалі.

Як выпілі чамярыцы,  
То й галоўкі паспускалі.

Пахавала маці сына  
У касцёле пад алтарам.

А нявестку пахавалі  
Пад касцёлам на цвінтары.

На сынаві вырас явар,  
На нявестцы — бела ліпа.

Явар сцену прабівае,  
Да ліпанькі прамаўляе:

— Наша маці чараўніца,  
Бо дала нам чамярыцы!

Allegretto

Вы-праў\_ля\_ла ма\_ці сы\_на а\_ра\_ці,  
а ня\_вес\_тух\_ну — хус\_тань\_кі пра\_ці.

Выпраўляла маці сына араці,  
А нявестухну — хустанькі праці.

Ой, ды яна прала, перапрадала,  
Чужа матуля не спадабала.

Ды чужа матуля не спадабала,  
Кубак атруты прыгатавала.

Дзеля свайго сына шкляначку віна,  
А для нявесткі — кубак атруты.

Ён тое віно пад каня выліў,  
Тую атруту з мілаю выпіў.

Ой, ды яны пілі і напіліся,  
Адно на другое пахіліліся.

— Ах, божа мой, божа, што я зрабіла,  
Абое дзеткі ды патруціла.

Як ты сумела іх патруціці,  
Так і сумей іх пахараніці.

— Палажу я сына ды на алтары,  
А нявестухну ды на цвінтары.

Пасаджу на сыну зялёны явар,  
А на нявестцы — белу бярозу.

Стаў зялёны явар распушчаціся,  
Стала бяроза нахіляціся.



Ды стала бяроза нахіляцца,  
Лісток з лісточкам ізліпацца.

Ой, чые ж то дзеткі так любіліся,  
Што лісток з літком істуліліся?

### 359

Маці сына ажаніла,  
Навестушкі не ўзлюбіла,  
Нявестушкі не ўзлюбіла.

Выправіла маці сына  
У вялікую дарогу,  
У вялікую дарогу.

Маладую нявестухну —  
Коні пасвіць у дуброву,  
Коні пасвіць у дуброву.

Коні пасе, кужаль прадзе,  
Па дуброве голас ідзе,  
Па дуброве голас ідзе.

Ехаў мілы із дарогі,  
Чуе голас на дуброве,  
Чуе голас на дуброве.

— А хто ж там коні пасе,  
А хто ж там кужаль прадзе,  
Па дуброве голас ідзе?

Ці дзеванька, ці ўдованька,  
Ці бедная галованька,  
Ці бедная галованька?

— Ні дзеванька, ні ўдованька,  
Толькі твая міленькая,  
Толькі твая міленькая.

— Каль ты мая міленькая,  
Сядай жа ты на каляску,  
Паедземо з гэтага ляску.

Выязджаюць із дубровы —  
Перабег зайчык дарогу,  
Перабег зайчык дарогу.

А божа мой, няшчасціца,  
Стала кола ламаціся,  
Атосачкі ўрываціся.

Пад'язджаюць пад святліцу,  
Вышла маці із піўніцы,  
Нясе мёду дзве склянiцы.

У вадной руцэ — мёд-віно,  
У другой руцэ — чамярыца,  
У другой руцэ — чамярыца.

Для сыночка — мёд-віно,  
Для нявесткі — чамярыца,  
Для нявесткі — чамярыца.

— Уперад будзеш піці маё,  
Потым будзем піці тваё,  
Потым будзем піці тваё.

Як мёд-віно выпівалі,  
Яны ўдваіх размаўлялі,  
Яны ўдваіх размаўлялі.

Чамярыцу выпівалі —  
Убок галоўкі пасхілялі,  
Убок галоўкі пасхілялі.

— А што жа я нарабіла —  
Свае дзеці патруціла,  
Свае дзеці патруціла.

Пахавала маці сына  
У касцёле на алтары,  
У касцёле на алтары.

Маладую нявестухну —  
Пад касцёлам на цвінтары,  
Пад касцёлам на цвінтары.

На сыночку — зялёны явар,  
На нявестцы — бела ліпка,  
На нявестцы — бела ліпка.

Явар сценку прабівае,  
Да ліпанькі даставае,  
Да ліпанькі даставае.

Галлэ з галлём стыкаецца,  
Лісце з лісцем зліпаецца,  
Лісце з лісцем зліпаецца.

360

$\text{♩} = 70$

А ма\_ці сы\_на спа\_ра\_дзі\_ла,  
а спа\_ра\_дзі\_ўшы, (й) уз\_рас\_ці\_ла.

А маці сына спарадзіла,  
А спарадзіўшы, й узрасціла.

А ўзрасціўшы, ў салдаты аддала,  
А ўзрасціўшы, ў салдаты аддала.

Як ждаці, ждаці, а ўсё два гады,  
А на трэці гадоў едзе сынка дамоў.

Едзе сынка дамоў із нявехначкай.  
Як вышла ж маці сына вітаці.

Сына вітае зялёным віном,  
А нявехначку — белай атраўкай.

Сын віна не піў, на коніка ўзліў,  
Белу атраўку напалам выпіў.

— А не ўмела ж, маці, нас павітаці,  
Сумей, маці, нас пахаваці.

У адну ямачку, ў адну труначку.  
Маці сына не паслухала.

Сына схавала пад цэркаўкай,  
А нявехну — за цэркаўкай,

Па сыну пасадзіла зялёны явар,  
Па нявехначцы — белу бярозу.

Як расці, расці — пахіліліся,  
Абапал цэркаўкі абшчапіліся.


Як пойдзе маці да цэркаўкі,  
Да цэркаўкі богу маліцца.

Богу маліцца, сільненька плача:  
— Мусіць, я богу праграшыла,


Што я сваіх дзетак атруціла,  
Атруціла, шчэ й разлучыла.

361





вой, па\_ра\_ дзі ў\_шы, у свет пус\_ ці\_ да,



вой, па\_ ра\_ дзі ў\_шы, у свет пус\_ ці\_ да.

Вой, мамка сына да й парадзіла <sup>1</sup>,  
Вой, парадзіўшы, у свет пусціла.  
Вой, ждала гадоў, ой, ждала другі,  
На трэці гадоў аж едзець сыноў.  
Аж едзець сыноў з нявестачкай,  
А ўсё з роўніцай, з палюбоўніцай.  
Ой, мамка сына паджыдаючы,  
Зеляно віно наліваючы.  
Для свайго сына — зеляно віно,  
Для нявестачкі — горкую атруту.  
Сын віна не піў, пад каня падліў,  
Горкую атруту напалам дзяліў.  
А як напіўся, з каня зваліўся,  
Роднай матцы ў ножкі пакланіўся:  
— Не ўмела нас, родная маці, пераймаці,  
Сумей жа, родна маці, пахаваці.  
Схавала сына перад цэрквай.  
Парос па сынку зялёны дубочак,  
А па нявестцы хоць бярозка.  
Вой, раслі, раслі, пахіліліся,  
Цераз цэркаўку спалучыліся.  
З таго людзі надзівіліся,  
Што з таго свету спалюбіліся.  
Вой, сваёй мамцы жалка стала,  
Парубаўшы, ў печ паклала,  
Вой, гараць дроўцы ды палахаючы,  
Плачыць мамка не сціхаючы.

---

<sup>1</sup> Кожны радок паўтараецца два разы.

$\text{♩} = 115$

Ай, ма\_ ці сы\_ на і спа\_ ра\_ дзі\_ ла,

а спа\_ ра\_ дзі\_ ў\_ шы, і спа\_ ку\_ па\_ ла.

Ай, маці сына і спарадзіла,  
А спарадзіўшы, і спакупала.

Ды спакупаўшы, і спавівала,  
А спавіўшы, узгадавала.

Да й спавіваўшы, узгадавала,  
Узгадаваўшы, у службу дала.

— Да йдзі, сыноч, паслужы гадок,  
З естыя тугі паслужы другі.

На трэці гадок едзе мой сыноч,  
Едзе мой сыноч із нявехнаю.

Да й вышла маці сына вітаці,  
Вітае сына зялёным віном.

Вітае сынка зялёным віном,  
А нявехначку — белай атрутачкай.

Сын віна не п'е, пад каня ілле,  
А з нявехнаю папалам атруту п'е.

— Не ўмела, маці, нас пасылаці,  
Дак умей, маці, нас пахаваці.

Накрыла сынка зялёным сукном,  
А нявехначку — белым палатном.

Схавала сынка да й пад цэркаўкай,  
А нявехначку — да й за цэркаўкай.

Пасадзіла на сыну зялёны явар,  
А па нявехначцы — белу бярозу.

Да й раслі, раслі, пахіліліся,  
Цераз цэркаўку сашчапіліся.

Да й вышла маці вадзіцу браці,  
Раз зачарпнула, цяжка ўздыхнула:

— Верна, мае дзеці верна любіліся,  
Што раслі, раслі, пахіліліся.

Што раслі, раслі, пахіліліся,  
Цераз цэркаўку сашчапіліся.

363

$\text{♩} = 145$



Вы\_ пра\_ві\_ла ма\_ці сы\_на ў сал\_да\_ты,  
а ж (ы)\_да\_ла га\_док, а ж (ы)\_да\_ла дру\_гі .

Выправіла маці сына ў салдаты,  
А ждала гадоў, а ждала другі.

На трэці гадоў едзе мой сыноч,  
На трэці гадоў едзе мой сыноч.

Сына сустракала салодкім віном,  
А нявехначку — горкай атрутай.

Сын віна не піў, пад каня выліў,  
Горку атруту папалам выпіў.

Сына схавалі возле цэркаўкі,  
А й нявехначку — аж за цэркаўкай.

На сыну вырас жа зялёны явар,  
На нявехначцы — бела бярозка.

Йны раслі-раслі, пахіліліся,  
Цераз цэркаўку сашчапіліся.

Маці гавора: «Мой жа сыночак,  
Мой жа сыночак, мой жа родненькі,

А няўжо ж вы так крэпка любіліся,  
Што цераз цэркаўку сашчапіліся?»

364

The image shows two staves of musical notation in G major (one sharp) and 2/4 time. The tempo is marked as quarter note = 70. The lyrics are written below the notes. The first staff contains the lyrics: 'Да (й) ма\_ ці сы\_ на спа\_ ра\_ дзі\_ ла,'. The second staff contains: 'да (й) спа\_ ра\_ дзі\_ ў\_ шы, уз\_ га\_ да\_ ва\_ ла.' The melody is simple and folk-like, with a mix of quarter and eighth notes.

Да й маці сына спарадзіла,  
Да й спарадзіўшы, узгадавала.

Да й ўзгадаваўшы, не ажаніла,  
Да паехаў сыночак сам жаніцца.

Ждала маці год, ждала і другі,  
На трэці гадочак прыехаў сыночак.

Прыехаў сыночак і з нявехнаю,  
Да й вышла маці дзяцей страцаці.



Сына сустрэла з зялёным віном,  
Да й нявехначку — з атрутачкаю.

Сын віна не піў, пад каня выліў,  
Да й атрутачку — напалам чарачку.

— Не ўмела, маці, дзяцей пасылаці,  
Дык сумей, маці, дзяцей пахаваці.

Сына схавала пад цэркаўкаю,  
Да й нявехначку — за цэркаўкаю.

На сыну вырас зялёны явар,  
На нявехначцы — белая бяроза.

Да й раслі, раслі, пахіліліся,  
Цераз цэркаўку сашчапіліся.

Там ішлі людзі да й дзівіліся,  
Там ішлі людзі да й дзівіліся:

— Недзе гэтыя дзеткі верна любіліся,  
Што цераз цэркаўку сашчапіліся.

Да й будуць, маці, людзі сена касіці,  
А прыдзеш, маці, дзяцей прасіці.

Да жджы, маці, святога іспаса,  
Я к табе не пайду, няма мне часу.

Да й будуць, маці, людзі жыта жаці,  
Ты ж прыдзеш, маці, дзяцей пабуджаці.

Да жджы, маці, святой Міколы,  
Я к табе не пайду цяпер ніколі.

Moderato

Ой, маці синка то (й) ажаніла, то (й) ажаніла,  
 то (й) ажаніла, а нявестаньку  
 таньку то (й) не ўзлюбіла, а нявестаньку  
 таньку то (й) не ўзлюбіла.

Ой, маці синка то й ажаніла, то й ажаніла,  
 А нявестаньку то й неўзлюбіла<sup>1</sup>.

Паслала синка поле араці, поле араці,  
 А нявестаньку — хустанькі праці.

Ой, прала, прала, перабірала, перабірала,  
 Яе матуля не спадабала.

Ой, прышоў сынок з поля араня, з поля араня,  
 А нявестанька хустанькі спрала.

Пасадзіла синка то й за столікам, то й за столікам,  
 А нявестаньку — то й кала печы.

Дала сынкові мёд-віно піці, мёд-віно піці,  
 А нявестаньцы — то й чамярыцы.

Ой, пілі, пілі, паўпіваліся,  
 Одно на друго пасхіляліся.

— Ой, божа, божа, што я зрабіла, што я зрабіла:  
 Я свае дзеці то й патруціла.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

$\text{♩} = 60$

Ку\_дзе\_ля ма\_я, ня\_во\_ля ма\_я,  
я ця\_бе пра\_ду (й) не на\_пра\_ду\_ся.

Кудзеля мая, няволя мая,  
Я цябе праду й не напрадуся.

Я цябе праду й не напрадуся,  
На цябе гляджу, не нагляджуся.

На цябе гляджу, не нагляджуся,  
Кіну кудзелю я й на паліцу.

Кіну кудзелю я й на паліцу,  
Да сама пайду я на вуліцу.

А на вуліцы скрыпкі да дудкі,  
Да там гулялі дзеўкі-галубкі.

Да ў тое ўрэмя маць сына радзіла,  
І спарадзіўшы, узгадала.

І ўзгадаваўшы, у войска паслала.  
Жджэ маці гадок, жджэ маці другі.

На трэці гадок едзе мой сыноч,  
Едзе мой сыноч, а з нявехнаю.

Маць сына стракае з зялёным віном,  
Ой, нявехначку — ўсё з атрутачкай.

Сын віна не п'е, пад коніка лье,  
Да й атрутачку — папалам чарачку.

— Не ўмела, маці, нас пасылаці,  
Да сумей, маці, нас пахаваці.

Сына схавала ўсё й пад цэркаўкай,  
А нявехначку — ўсё й за цэркаўкай.

Сына накрыла зялёным сукном,  
А нявехначку — белым палатном.

На сыну вырас зялёны явар,  
На нявехначцы — бела бяроза.

Раслі, раслі, пахіліліся,  
Цераз цэркаўку сашчапіліся.

Ішла маці богу маліцца,  
Богу маліцца, дзіву дзівіцца.

Што на сыну вырас зялёны явар,  
А на нявехначцы — бела бяроза.

— Недзе мае дзеткі верна любіліся,  
Што цераз цэркаўку сашчапіліся.

### 367

А й сын у маткі тры гады не быў,  
На чацвёрты год сын ў госці едзіць.

А й вышла маці сына стрыкаці,  
Вынесла яна два кубкі віна.

А ў правай руцэ зеляно віно,  
А ў левай руцэ ўпол з атрутаю.

А сыну даець зеляно віно,  
А нявестачцы — то й з атрутаю.

Сын віна не п'ець, атруту бярэць,  
А й сам напіўся і жане даець.

Скора напіўся, з капя зваліўся,  
А жана яго ды з павозачкі.

— А ўмела ж, маці, нас атручаці,  
А ўмей жа, маці, нас пахаваці.

А й мяне палож ды й за цэркваю,  
А й жану маю проці цэркаўкі.

А й на мне пастаў зеляны явар,  
На жане маёй — белу бярозу.

А й раслі, раслі, пахіліліся,  
Чэраз цэркаўку сашчапіліся.

Не хадзіла маці сем год у цэркву,  
На восьмым гаду пайшла у цэркву.

А ў цэркву йдучы, йна забачыла,  
А з цэрквы йдучы, йна заплакала.

— Знаць, вы, дзетачкі, дужа любіліся,  
Чэраз цэркаўку сашчапіліся.

368

$\text{♩} = 152$

Ma\_ ці сы\_ ня\_ па\_ ра\_ дзі\_ ла, на  
бе\_ лы свет да (й) пус\_ ці\_ ла.

The image shows two staves of musical notation in a treble clef with a key signature of one flat (B-flat). The tempo is marked as quarter note = 152. The lyrics are written below the notes, with some words underlined. The first staff contains the lyrics 'Ma\_ ці сы\_ ня\_ па\_ ра\_ дзі\_ ла, на' and the second staff contains 'бе\_ лы свет да (й) пус\_ ці\_ ла.' The notes are mostly quarter and eighth notes, with some rests.

Маці сына парадзіла,  
На белы свет да й пусціла.

Маці сына, ой, ждала год,  
Ой, ждала год, ой, ждала два.

На трэці гадоў едзе сыноч,  
Вязе сыноч сабе жоначку.

Вязе сыноч сабе жоначку,  
А мамачцы — нявестачку.

Маці сына сустракала,  
Зялёна віно налівала.

Нявехначку — труцізною,  
Сын віна не піў, пад каня падліў.

Сын віна не піў, пад каня падліў,  
А труцізначку напалам выпіў.

— Не ўмела нас, маці, сустракаці,  
Умей жа нас, маці, пахаваці.

Пахавай жа нас проці цэркаўкі,  
Прoci цэркаўкі, проці ганачку.

Прoci цэркаўкі, проці ганачку,  
Прoci ганачку ў адну ямачку.

Маці сына не слухала,  
Пахавала сына проці цэркаўкі.

Прoci цэркаўкі, проці ганачку,  
Нявехначку — за цэркаўкай.

На сыночку вырас зялёны явар,  
На нявехначцы — бела бяроза.

Раслі ж, раслі і схіліліся,  
Цераз цэркаўку сашчапіліся.

Лісток з лістком зляпіліся,  
Да з таго людзі да дзівіліся.

Да з таго ж людзі да дзівіліся,  
Што на тым свеце палюбіліся.

А мамачцы да жаль стала,  
Узяла тапор — пазрубала.

Галлє ў кучкі паскладала,  
Тое ж галлє папрымалася.

Тое ж галлє папрымалася,  
Маці з ўсім светам да жагналася.

369

♩=148

(i) Ма\_ ма\_ч\_ка сы\_ на і спа\_ ра\_дзі\_ ла,  
і спа\_ ра\_дзі\_ ла, а (й) уз\_ рас\_ ці\_ (ла).

Мамачка сына і спарадзіла,  
І спарадзіла, а й узрасціла.

А й узрасціла, на каня ўссадзіла,  
На каня ўссадзіла, у свет пусціла.

Жджэ маці гадок, жджэ маці другі,  
На трэці гадок аж едзе сыноч.

Едзе сыночак із нявехначкай,  
А й вышла маці сына ўстракаці.

Сына сустрэла з зялёным віном,  
А й, нявехначку — з горкай атрутай.

Сын віна не піў, пад каня падліў,  
Горкую атруту напалам дзяліў.

Абое яны патруціліся.  
Мамачка ходзе, ручачкі ломе:

— Божа ж мой, божа, што я зрабіла,  
Сама сваіх дзетак ўзяла патруціла.

Сына схавала ўсё й ля цэркаўкі,  
А нявехначку, ой, за цэркаўкай.

На сыну вырас зялёны явар,  
На нявехначцы — белая бяроза.

Ой, раслі-раслі, пахіліліся,  
Пераз цэркаўку сашчапіліся.

Мамачка ходзе, ручачкі ломе,  
Мамачка ходзе, ручачкі ломе:

— Божа ж мой, божа, што я зрабіла,  
Не ў адным месцы іх палажыла.

370

$\text{♩} = 150$

Ой, ма\_ці сы\_на і спа\_радзі\_ла,  
і, спа\_ра\_дзіў\_шы, уз\_га\_да\_ва\_ (ла).

The musical notation consists of two staves in a single system. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one flat (B-flat), and a tempo marking of quarter note = 150. The melody is written in a simple, folk-like style with various note values and rests. The lyrics are written below the notes, with hyphens indicating syllable placement. The second staff continues the melody and lyrics, ending with a fermata over the final note.

Ой, маці сына і спарадзіла,  
І, спарадзіўшы, узгадавала.

А ўзгадавала, каня купіла,  
Каня купіла, на каня ўссадзіла.

На каня ўссадзіла, у свет пусціла.  
Жджэ маці гадок, жджэ маці другі.

Жджэ маці гадок, жджэ маці другі,  
На трэці гадок едзе мой сыноч.

Едзе мой сыноч із нявехнаю,  
Із нявехнаю, із нялюбаю.



Ой, вышла маці дзяцей стракаці,  
Сына сустрэла з зялёным віном.

Сына сустрэла з зялёным віном,  
А нявехначку — з горкай атрутай.

Сын віна не піў, пад каня выліў,  
Горкую атрутачку папалам выпіў.

Абое яны патруціліся,  
Пад павозачку пакаціліся.

Ай, маці ходзе, ручачкі ломе,  
Божа ж, мой божа, што я зрабіла.

Божа ж, мой божа, што я зрабіла,  
Сваіх дзетачак да й патруціла.

Сына схавала наўпроць цэркаўкі,  
А нявехначку — ўсё й за цэркаўкай.

На сыну вырас зялёны явар,  
На нявехначцы — бела бярозка.

Ай, раслі, раслі, пахіліліся,  
Цераз цэркаўку сашчапіліся.

Ой, маці гэта не палюбіла,  
Узяла сякеру да й парубіла.

371

$\text{♩} = 164$



Ай, ма\_ці сы\_на (й) да спа\_ра\_ дзі\_ла,  
да спа\_ра\_ дзі\_ла, да (й) уз\_рас\_ ці\_ла.

501

Ай, маці сына й да спарадзіла,  
Да спарадзіла, да й узрасціла.

Ай, узрасціла, ў салдаты [ад]дала.  
Жджэ маці гадок, жджэ маці другі.

На трэці гадок аж едзе сыноч,  
Аж едзе сыноч із нявехнаю.

Ай, вышла маці сына вітаці,  
Ай, вышла маці сына вітаці.

Сына вітала з зялёным віном,  
А нявехначку — ўсё з атрутачкай.

Сын віна не піў, пад каня выліў,  
Ай, атрутачку папалам выпіў.

— Не ўмела, маці, намі пасылаці,  
А сумей, маці, нас пахаваці.

Сына схавала напроць цэркаўкі,  
А нявехначку — ўсё за цэркаўкай.

На сыну расце зялёны явар,  
На нявехначцы — бела ж бяроза.

Вот раслі, раслі, пахіліліся,  
Цераз цэркаўку й ашчапіліся.

Ай, маці ж ходзе, жалка рыдае,  
Явар бярозу ж да й абнімае.

372



на ко\_ні\_ка ўсса\_дзі\_ла,  
на ко\_ні\_ка ўсса\_дзі\_ла, на свет пу\_сці\_ла.

373

$\text{♩} = 62$

Ай, быў у ма\_ці ды а\_дзін сы\_нок,  
ай, ля\_лё, А і той па\_шоў  
на вай\_ну, ай, ля\_лё.

374

$\text{♩} = 80$

Быў у ма\_мач\_кі а\_дзін сы\_но\_чак,  
і той ма\_мач(ы)\_кі да (й) не па\_слу\_хаў.

Быў у мамачкі адзін сыночак,  
І той мамачкі да й не паслухаў.

Ды той мамачкі да й не паслухаў,  
Запрог конікаў, на Русь паехаў.

Запрог конікаў, на Русь паехаў,  
Ездзіў ён гадок, ездзіў ён другі.

Ездзіў ён гадок, ездзіў ён другі,  
На трэці гадок едзе мой сыночак.

На трэці гадок едзе мой сыночак,  
Едзе мой сыночак з чужаземкаю.

Едзе мой сыночак з чужаземкаю,  
З чужаземкаю, із нявесткаю.

З чужаземкаю, із нявесткаю.  
Ой, вышла маці сына стракаці.

Ой, вышла маці сына стракаці,  
Сына сустрэла зялёным віном.

Сына сустрэла зялёным віном,  
А нявехначку з атруцінаю.

А нявехначку з атруцінаю,  
Сын віна не піў, пад каня падліў.

Сын віна не піў, пад каня падліў,  
А атравачку папалам выпіў.

А атравачку папалам выпіў.  
— Не ўмела, маці, нас пасылаці.

Не ўмела, маці, нас пасылаці,  
Дак умей, маці, нас пахаваці.

Дак умей, маці, нас пахаваці,  
Каля цэркаўкі, каля ганачку.

Каля цэркаўкі, каля ганачку,  
Каля ганачку ў адну ямачку.

Каля ганачку ў адну ямачку,  
Ну, маці сына не паслухала.

Ну, маці сына не паслухала,  
Сына схавала каля ганачку.

Сына схавала каля ганачку,  
А нявехначку за цэркаўкаю.

А нявехначку за цэркаўкаю.  
А на сыночку дубок садзіла.

А на сыночку дубок садзіла,  
А на нявехне — белу бярозу.

Ой, раслі, раслі, пахіліліся,  
Цераз цэркаўку сашчапіліся.

Цераз цэркаўку сашчапіліся,  
І з таго людзі не здзівіліся.

МАЦІ АТРУЧВАЕ СЫНА І НЯВЕСТКУ — III

375

♩ = 62

Сй, там пры да\_ ро\_ зе  
 бя\_ ро\_ за ста\_ я\_ ла,  
 а на той бя\_ ро\_ зе зя\_  
 зю\_ ля ку\_ ка\_ ва\_ ла.

Ой, там пры дарозе бяроза стаяла,  
 А на той бярозе зязюля кукавала.

Яна кукавала, ўсё праўду казалла.  
 Маці свайго сына ў войска выпраўляла:

— Ідзі, мой сыночак, доўга там не баўся,  
 Цераз гадоў-другі дадому вяртайся.

Адзін год праходзіць, другі наступае,  
 Маці свайго сына із войска чакае.

А ў нядзелю рана соўнейка не ўсходзіць,  
 Ужо нейкая пара па садочку ходзіць:

— Ой, ці рада, мама, што дамоў вярнуўся,  
Ой, ці рада мною і маёй жаною?

— Рада, мой сыночак, што дамоў вярнуўся,  
Толькі я не рада, што ў войску жаніўся.

Дала сыну піці, паставіла есці,  
А чужой нявестцы — на парогу сесці.

Паставіла сыну і піва, і кавы,  
А чужой нявестцы — горкае атравы.

А сын тое піва пад коніка выліў,  
Горкую атруту із жонкаю выпіў.

Маці выйшла ў сені, выйшла, падумала:  
— Ой, божа ж, мой божа, што я нарабіла.

А божа ж, мой божа, што я нарабіла —  
Маладую пару навек разлучыла.

— Не сумела, маці, маладых прыняці,  
То сумей жа, маці, маладых хаваці.

Пахавала сына ў вішнёвым садочку,  
А чужу нявестку — ў лазовым кусточку.

Пасадзіла сыну белую бярозачку,  
А чужой нявестцы — горкую асіначку.

— Белую бярозу буду паліваці,  
Горкую ж асіну буду высушаці.

Белая бярозачка стала распускаціся,  
Горкая асіначка стала нахіляціся.

Раслі, раслі дзераўцы ды й пахіліліся,  
Цераз тую арэшачку ды й сашчапіліся.

Сталі яны разам вяршкамі звівацца,  
Сталі яны разам лісткамі зліпацца.

А на тых кусточках гнёзды павіліся,  
А у тых жа гнёздах птушкі гняздзіліся.

Ішлі людзі з саду, яны дзівіліся,  
Што яны па смерці знову злюбіліся.

— Ой, чые ж то дзеткі гэтак любіліся,  
Што лісток з лісточкам моцна стуліліся?

376

$\text{♩} = 64$

Ой, там пры да-ро-зе  
бя-ро-за ста-я-ла,  
а на той бя-ро-зе  
зя-зюль ку-ка-ва-ла.

Ой, там пры дарозе бяроза стаяла,  
А на той бярозе зязюль кукавала.

Зязюля кукавала, ўсю праўду казалла,  
Маці свайго сына ў войска выпраўляла.

— Ідзі, мой сыночак, толькі не пазніся,  
На трэці гадочак дамоў вараціся.

Адзін гадоў мінуў, трэці наступае,  
Маці свайго сына з войска ажыдае.



— Ці рада ты, маці, ці рада ты мною,  
Ці рада ты мною, маєю жаною?

— Рада я, сыночак, рада я табою,  
Толькі я не рада тваєю жаною.

Я свайму сыночку дам піці і есці,  
А чужой нявестцы — на парозе сесці.

Я свайму сыночку — мёду паўшкляніцы,  
А чужой нявестцы — горкай чамярыцы.

А сын за нявестку, селі абняліся,  
Горкай чамярыцы разам напіліся.

Схараню сыночка ў вішнёвым садочку,  
А чужу нявестку — пад сухім кусточкам.

На сына магіле пасаджу каліну,  
А чужой нявестцы — горкую асіну.

Не ламайце, людзі, горкую асіну,  
А ламайце, людзі, чырвону каліну.

377

Andantino

Ой, там пры да\_ ро\_ зе  
бя\_ ро\_ за ста\_ я\_ ла,  
а на той бя\_ ро\_ зе зя\_  
зю\_ ля ку\_ ка\_ ва\_ ла.

Ой, там пры дарозе бяроза стаяла,  
А на той бярозе зязюля кукавала.

Яна кукавала, ўсю праўду казалла,  
Маці свайго сына ў войска выпраўляла:

— Ідзі, сын, у войска, толькі не жаніся,  
Цераз годзік, другі дамоў вараціся!

Вот прайшоў і годзік, другі наступае,  
Маці свайго сына з войска пераймае:

— Ой, здраствуй, матуля, ці рада ты мною,  
Ці рада ты мною, маёю жаною?

Ой, рада, сыночак, рада я табою,  
Толькі я не рада тваёю жаною!

Пасадзіла сына ды падала віна,  
А чужой нявестцы атруты наліла.

Сын віна не выпіў, на коніка выліў,  
А горку атруту папалам падзяліў.

Выйшла маці ў сені, моцна затужыла:  
— Ой, божа ж мой, божа, што я нарабіла!

Ой, божа ж мой, божа, што я нарабіла,  
Усю сваю сямейку навек загубіла!

Пахавалі сына ў вішнёвым садочку,  
А чужу нявестку — ў лазовым кусточку.

Пасадзілі сыну чырвону каліну,  
А чужой нявестцы — горкую асіну.

$\text{♩} = 65$

Пры кру- той да- ро- зе  
 бя- ро- за ста- я- ла,  
 а на той бя- ро- зе  
 зя- зюль ку- ка- ва- ла,  
 а на той бя- ро- зе  
 зя- зюль ку- ка- ва- ла,

Пры крутой дарозе бяроза стаяла,  
 А на той бярозе зязюль кукавала<sup>1</sup>.

Зязюль кукавала, ўсю праўду казала,  
 Маці свайго сына ў войска выпраўляла.

— Ой, ідзі, сыночак, толькі не жаніся,  
 За рочак, за другі назад павярніся.

Рочак і праходзіць, другі наступае,  
 Маці свайго сына з войска ажыдае.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

Ой, вярнуўся сынок да й ажаніўшыся,  
Ён знайшоў матулю загнавіўшыся.

— Ой, здраствуй, маці, ой, ці рада мною,  
Ой, ці рада мною, маёю жаною?

— Ой, рада — не рада, гаварыці буду,  
Захадзіце ў хату, частаваці буду.

Сыночку сказала за столічак лезці,  
А беднай сынове — на парозе сесці.

Сыну налівала салодкага віна,  
А беднай сынове — кубачак атруты.

Сын сваё віно на коніка выліў,  
Горкую труцізну папалове выпіў.

— Не сумела, маці, ты нас пераймаці,  
То сумей жа ж, маці, ты нас пахаваці.

На сына ложа шаўкову кашульку,  
На бедну сынову — белу бярозаньку.

Па сыну плача родная матуля,  
Па беднай сыновай кукуе зязюля.

Сына ж хавала то каля касцёла,  
А бедну сынову — ў цёмненькім куточку.

На сына ставе зялёны явар,  
На бедну сынову — белую бярозу.

Белая бяроза да й пахілілася,  
За зялёны явар зачапілася.

З іх усе людзі падзівіліся,  
Што на белым свеце палюбіліся.

$\text{♩} = 50$

Пры кру-той да-ро- зе бя-роз-ка ста-я- ла, <sup>✓</sup>  
 ма-ці свай-го сы- на ў вой-ска вы-праў-ля- ла,  
 ма-ці свай-го сы- на ў вой-ска вы-праў-ля- ла.

Пры крутой дарозе бярозка стаяла,  
 Маці свайго сына ў войска выпраўляла <sup>1</sup>.

— Ідзі, сын, у войска, толькі не жаніся;  
 За рочак, за другі дамоў вараціся.

Мінуў рочак стары, новы наступае,  
 Маці свайго сына з войска ажыдае.

— Здрастуй, здрастуй, мама, ой, чы рада мною,  
 Чы рада ты мною, маёю жаною?

— Рада, сын, ой, рада, рада я табою,  
 Рада я табою, не тваёю жаною.

Маці свайму сыну дала піці-есці,  
 А беднай сынове — на парозе сесці.

Маці свайму сыну дала кубак віна,  
 А беднай сынове — горкую атруту.

Ён гэтае віна пад коніка выліў,  
 Горкую атруту сам з жоначкай выпіў.

— Не умела, маці, дзяцей пераймаці,  
 А умеі жа, маці, дзяцей пахаваці.

Пахавала сына ў вішнёвым садочку,  
 А бедну сынову — у цёмным куточку.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

Маці па сыну явар пасадзіла,  
Па беднай сынове — белую бярозу.

Расла бярозка да й пахілілася,  
За зялёны явар зачাপілася.

Усе людзі дзіваваліся,  
Што й і на тым свеце шлюбаваліся.

380

$\text{♩} = 44$

А (й) у по\_ лі, ў по\_ лі  
бя\_ ро\_ за ста\_ я\_ ла,  
вой, на той бя\_ ро\_ зе  
зя\_ зю\_ ля (й) ку\_ ва\_ ла,  
вой, на той бя\_ ро\_ зе  
зя\_ зю\_ ля (й) ку\_ ва\_ ла.

А й у полі, ў полі бяроза стаяла,  
Вой, на той бярозе зязюля й кувала <sup>1</sup>.

Гэта не зязюля, а родная й маці,  
Выпраўляла маці сына й у салдаты.

— Ідзі, мой сыночак, доўга не барыся,  
На трэці гадочак назад вараціся.

Служыў ён гадочак, служыў ён і другі,  
На трэці гадочак едзе мой сыночак.

Вой, ці рада, маці, ой, ці рада мною,  
Вой, ці рада мною, маёю жаною.

— Вой, рада, сыночак, рада я табою,  
Толькі я не рада тваёю жаною.

Сына пасадзіла ў хаце за сталамі,  
А чужу нявехну — ў сенях за дзвярамі.

Сыну наварыла салодкага мёду,  
А сваёй нявехне — зялёнага яду.

А сын мёд не выпіў, да пад стол жа выліў,  
А зялёну атраву напалам падзяліў.

А божа мой, божа, што я нарабіла,  
Маладую й пару са свету згубіла!

381

♩ = 78



<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы.



ра\_ва, ма\_ці свай\_го сы\_на  
 ў вой\_ска вы\_праў\_ля\_ла, ма\_ці свай\_го  
 сы\_на ў вой\_ска вы\_праў\_ля\_ла (эх).

А ў полі бяроза, а ў полі кудрава,  
 Маці свайго сына ў войска выпраўляла <sup>1</sup>.

— Ідзі, мой сыночак, ідзі, не баўляйся,  
 Чэраз год, чэраз два дадому вяртайся.

Вось праходзіць гадоў, вась праходзіць другі,  
 На трэці гадоўчак едзе мой сыночак.

— Ой, ці рада, маці, ці рада ты мною,  
 Ой, ці рада мною; маёю жаною?

— Ой, я рада, сыночак, рада я табою,  
 Толькі я не рада тваёю жаною.

Пасадзілі сына ў хаце за сталамі,  
 А чужу нявестку — ў сенях за дзвярамі.

Сыну налівалі салодкага мёду,  
 А чужой нявестцы — зялёнага хмелю.

Яны таго хмелю напал падзялілі,  
 І друг на дружочка галоўкі скланілі.

Сына пахавалі ў лузе пры каліне,  
 А чужу нявестку — ў лузе пры даліне.

Пасадзілі сыну чырвону каліну,  
 А чужой нявестцы — калючу шыпшыну.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца з дадаткам «Эх!».



♩ = 85

А ў полі бяроза  
куд(ы)рава стаяла,  
маці свайго сына  
ў армію дпраўляла.

А ў полі бяроза кудрава стаяла,  
Маці свайго сына ў армію дпраўляла.

— Ідзі, мой сыночак, ідзі адслужыся,  
Толькі, мой сыночак, дамоў вараціся.

Служыць ён гадочак, служыць ён другі,  
На трэці гадочак едзіць мой сыночак.

— Ці рада ты, маці, ці рада ты мною,  
Ці рада ты, маці, маёю жаною?

— Рада я сыночак, рада я табою,  
Не рада, сыночак, тваёю жаною.

А стала маці гасцей частаваці,  
Салодкага чаю стала наліваці.

Налівала йна сыну салодкага чаю,  
Нялюбай нявестцы — зялёнага яду.

— Давай, міла, вып'ем хоць напалавіну,  
Тады разам ляжам у адну магілу.

Маладую пару разам харанілі,  
Палажылі разам у адну магілу.

$\text{♩} = 80$

А там ў лу\_ зе бя\_ ро\_ за ста\_ я\_ ла,  
ма\_ ці свай\_ го сы\_ на ў вой\_ ска вы\_ праў\_ ля\_ ла.

А там ў лузе бяроза стаяла,  
Маці свайго сына ў войска выпраўляла.

— Ідзі, ідзі сынку, доўга не важдайся,  
А за два гадочки дамоў варачайся.

А ўжо год праходзіць, другі наступае,  
Маці свайго сына з войска дажыдае.

— Здрастуй, здрастуй, маці, ці рада ты мною,  
Ці рада ты мною, маёю жаною?

— Ой, рада я, сынку, што павараціўся,  
Толькі я не рада, што ў войску жаніўся.

Дам я свайму сынку, дам я піці, есці,  
А чужой нявесце — на парозе сесці.

Дам я свайму сынку да шкляначку віна,  
А чужой нявесце — шкляначку атруты.

— А я тое віно на коніка вылью,  
А тую атруту напалову вып'ю.

Пахаваю сына ў вішнёвым садочку,  
Маладу нявесту — ў альховым лясочку.

Пасаджу я сыну чырвону каліну,  
А маладой нявесце — калючу шыпшыну.

Чырвона каліна штодня усыхала,  
Калюча шыпшына штодня расцвітала.

Moderato

Гэй, там пры да\_ ро\_ зе ка\_ лі\_ на ста\_

я\_ ла, а на той ка\_ лі\_ не зя\_

зю\_ ля ку\_ ка\_ ва\_ ла.

Гэй, там пры дарозе каліна стаяла,  
А на той каліне зязюля кукавала.

Яна кукавала, ўсю праўду казала —  
Маці свайго сына ў войска выпраўляла:

— Ідзі, мой сыночак, доўга не бадзяйся,  
Цераз два гадочки дамоў варачайся.

Вось праходзе годзік, другі наступае,  
Маці свайго сына з войска дажыдае.

А на трэці годзік прышоў ён дадому,  
Прышоў ён дадому з сваёю жаною.

Пасадзіла сына, дала піці, есці,  
Нялюбай нявестцы — на парозе сесці.

Дала маці сыну чырвонага віна,  
А чужой нявестцы — горкую атруту.

Сын віна не выпіў, пад столічак выліў,  
Горкую атруту напалам ён выпіў.

— Вось, не ўмела ж, маці, ты нас сустракаці,  
Дык сумей жа, маці, ты нас пахаваці.

Пахавала сына ў вішнёвым садочку,  
А чужу нявестку — ў лазовым кусточку.

Пасадзіла сыну чырвону каліну,  
А чужой нявестцы — горкую асіну.

Чырвону каліну слязьмі палівала,  
Чужую нявестку штодзень праклінала.

385

Moderato

Ой, у лу-зе, лу-зе чыр-во-на ка-  
лі-на рас-ла, а на той ка-  
лі-не шэ-ра-я зя-эю-ля ку-ла,

386

$\text{♩} = 94$

Да(й)у лу-зе, ў лу-зе ка-лі-на ста-  
я-ла, а на той ка-лі-не, эй,  
зя-эю-ля (й) ку-ка-ва-ла, а на той ка-  
лі-не, эй, зя-эю-ля (й) ку-ка-ва-ла (эй).

Да й у лузе, ў лузе каліна стаяла,  
А на той каліне, эй, зязюля й кукавала <sup>1</sup>.

А то не зязюля, мая родна маці.  
Яна й выпраўляла, эй, сына у салдаты.

— Едзь, едзь, сынку, едзь жа адслужыся,  
Цераз два гадочки, эй, дадому вярніся.

Едзе сын дадому, едзе да й пытае:  
— Эй, ці вы рады, ці вы рады мною?

— Рады, рады, сынку, рады мы табою,  
Эй, толькі мы не рады, эй, тваёю жаною.

Пасадзіла маці сына за цясова застолле,  
А чужу нявестку, эй, у сенях у каморы.

Налівае сыну два стаканы мёду,  
А чужой нявестцы, эй, два стаканы яду.

Два стаканы мёду пад столік вылілі,  
Два стаканы яду, эй, напалам выпілі.

Вышла маці ў сені, ручкамі спляснула:  
— Ой, божа ж мой, божа, што я нарабіла.

Ой, божа ж мой, божа, што нарабіла,  
За чужую нявестку, эй, сына атравіла.

Пахаваю сына у зялёным садочку,  
А чужу нявестку, эй, у лесе пад кусточкам.

На сына магіле пасаджу каліну,  
А на чужой нявестцы, эй, калючу шыпшыну.

Зялёну каліну паліваці буду,  
А калючу шыпшыну, эй, усусаці буду.

---

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

$\text{♩} = 72$

У нядзельку рана зязюль кукавала,  
 выпраўляла маці сыночка ў салдаты,  
 выпраўляла маці сыночка ў салдаты,  
 выпраўляла маці сыночка ў салдаты,  
 выпраўляла маці сыночка ў салдаты,  
 выпраўляла маці сыночка ў салдаты,  
 выпраўляла маці сыночка ў салдаты.

У нядзельку рана зязюль кукавала,  
 Выпраўляла маці сыночка ў салдаты<sup>1</sup>.

— Ідзі, мой сыночак, ідзі адслужыся,  
 На трэці гадочак дамоў вараціся.

Вот і год праходзіць і другі прыходзіць,  
 На трэці гадочак едзе мой сыночак.

Едзе ён дадому не адзін, з жаною.

— Ой, ці рада, маці, ой, ці рада мною?

— Ой, рада, сыночак, рада я табою,  
 Толькі я не рада тваёю жаною.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

Сваяго сыночка пасадзіла есці,  
Чужому дзіцяці не сказала сесці.

Сваяму сыночку наляяла мёду,  
Чужому дзіцяці — зялёнага ёду.

Яны мёд із ёдам ўместа пазлівалі,  
Уместа пазлівалі да й павыпівалі.

Як павыпівалі, да й пауміралі.  
Схараніла маці сваяго сыночка.

Сваяго сыночка — ў зялёным садочку,  
А чужога дзіцяці — на жоўтым пясочку.

На сваім сыночку пасадзіла розу,  
На чужым дзіцяці — белую бярозу.

Роза із бярозай ўместа пазрасталісь,  
Верна мае дзеткі ўмесце жыць асталісь.

388

$\text{♩} = 60$

Ў зя\_лё\_ным са\_доч\_ ку зя\_ зю\_ля ку\_ ка\_ва\_ ла,  
ма\_ці свай\_го сы\_ на у вой\_ска вы\_праў\_ля\_ ла.

The image shows two staves of musical notation in a 2/4 time signature. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one flat (B-flat), and a tempo marking of quarter note = 60. The melody consists of eighth and quarter notes. The second staff continues the melody, ending with a double bar line. The lyrics are written below the notes, with hyphens indicating syllable placement.

У зялёным садочку зязюля кукавала,  
Маці свайго сына у войска выпраўляла.

— Ідзі, сын, у войска, толькі не бадзяйся,  
Цераз годзік, другі дадому вяртайся.

Ужо год праходзіць, другі наступае,  
Маці свайго сына з войска пераймае.

523



— Добры дзень, матуля, ці рада ты мною,  
Ці рада ты мною, маёю жаною?

— Рада, сынку, рада, мая ты дзяцінка,  
Нашто мне нявестка, чужая сірацінка.

Сына пасадзіла, дала піці, есці,  
А нявесце сказала на парозе сесці.

— Не ўмела, маці, ты нас пераймаці,  
Так сумей жа, маці, нас пахаваці.

Сына пахавала ў зялёным садочку,  
Чужую нявестку — ў саду ў вугалочку.

Сыну пасадзіла чырвону каліну,  
А чужой нявесце — горкую асіну.

Чырвона каліна на бок пахілілась,  
Горкая асіна за яе ўчапілась.

389

$\text{♩} = 70$

Ой, у по- лі, ў по- лі ста- я- ла та-  
по- ля, а на той та-  
по- лі зя- зю- ля ку- ку- е.

Ой, у полі, ў полі стаяла таполя,  
А на той таполі зязюля кукуе.

Гэта не зязюля, а родная маці  
Выпраўляе сына, сына у салдаты.



— Ідзі, мой сыночак, ідзі адслужыся,  
Цераз год, цераз два ты дамоў вярніся.

Вот прайшоў ужо год, і другі праходзіць,  
На трэці гадошак ідзе мой сыночак.

— Ці рада ты, мама, ці рада ты мною,  
Ці рада ты мною, маёю жаною?

— Табою я рада: ты мая дзяціна,  
Жаною не рада: чужа чужаніна.

Сына пасадзіла за сталом на розе,  
Маладу нявестку — у сенях на парозе.

Сыну наліла да пчалінага мёду,  
Маладой нявестцы — змяінага яду.

Сын віна не выпіў, узяў пад стол выліў,  
А змяіны яд жа папалам ён выпіў.

— Вой, не ўмела, маці, ты дзяцей прыняці,  
Так сумей жа, маці, умесце пахаваці.

На сыну пасадзіла чырвону каліну,  
На маладой нявесце — калючу шыпшыну.

Чырвона каліна навек пазавяла,  
Калюча шыпшына цветам расцвітала.

## 390

Цераз рэчаньку, цераз быструю  
Падай, дзяўчына, ручку белую<sup>1</sup>.

Ручку падаўшы, назад вярнуся,  
Да шлюбку стаўшы, дось нажывуся.

---

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

А маці сына ажаніла,  
А нявестачкі не палюбіла.

Сына спаткала з чырвоным віном,  
А нявестачку — з горкай атрутай.

Сын віна чырвона пад каня выліў,  
Горку атруту напалам выпіў.

Да знала ж, маці, із чым спаткаці,  
Да не знала маці, як пахаваці.

Сына убрала у злата, срэбра,  
А нявестачку — у проста зрэб'е.

Сына палажыла на белым ложку,  
А нявестачку — на чорнай лаве.

Сына праводзяць белаі дарогай,  
А нявестачку — усё ж па полі.

Сына праводзіць шасцёрмя коні,  
А нявестачку — сляпой кабылай.

Па сыну спявалі да й усе людзі,  
А па нявестачцы — дробныя пташкі.

Сына пахавалі перад касцёлам,  
А нявестачку — аж за касцёлам.

Па сыну вырас зялёны явар,  
А па нявестцы — бела бяроза.

Раслі яны, раслі, перахілілісь,  
Цераз касцёлак да зачапілісь.

Усе людзі дзіваваліся,  
Што на тым свеце любаваліся.

Зялёны явар пацерабілі,  
Белу бярозу упол зрубілі.

Moderato

Па\_ ля\_ цеу го\_ луб у по\_ ле жы\_  
 віц\_ ца, па\_ е\_ хау Я\_ сю мла\_  
 ды жа\_ ніц\_ ца, па\_ е\_ хау  
 Я\_ сю мла\_ ды жа\_ ніц\_ ца.

Паляцеу голуб у поле живіцца,  
 Паехау Ясю млади жаніцца<sup>1</sup>.

Прыляцеу голуб наживіушыся,  
 Прыехау Ясю ажаніушыся.

Матка нявесты не ўпадабала,  
 Кубак атруты прыгатавала.

Кубак атруты прыгатавала,  
 А для сыночка шклянэчка віна.

Ясь тое віно пад каня выліу,  
 Кубак атруты напалам выпіу.

— Сумела, маці, нас разлучыці,  
 Сумей жа, маці, нас пахаваці.

Сына пахавала пад цэрквачкай,  
 А нявестаньку — за цэрквачкай.

На сыну вырас зялёны дубок,  
 На нявестаньцы — бела бяроза.


<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

Раслі расліны да й пахіліліся,  
Да й над царквачкай злучыліся.

Старыя людзі дзіваваліся,  
Што на тым свеце пакахаліся.

392

$\text{♩} = 96$



(i) Вой мат-ка з сын-ком па-сва-ры-ла-ся,  
па-сва-рыў-шы-ся, ўпроч вы-пра-ві-ла.

[I] Вой матка з сынкам пасварылася,  
Пасварыўшыся, ўпроч выправіла.

— Ой, ідзі, сыноч, ад мяне ўпроч,  
Ой, ідзі, сыноч, хаця на гадок.

Няма сынка год, няма сынка два,  
На трэці гадок аж едзе сыноч.

Да й стрэла сынка віном зеляном,  
А нявехначку — атрутачкаю.

Сын віна не п'е, пад каня ліе,  
А атрутачку — па палавінцы.

А атрутачку — па палавінцы:  
— Каб мы памёрлі ў вадной гадзінцы.

Каб мы памёрлі ў вадной гадзінцы,  
Хавай нас, матка, ў вадной магілцы.

Пакрый мяне, матка, белым палатном,  
Мілаю маю — чырвоным сукном.

Пахай мяне пад званіцаю,  
Мілаю маю — пад царкоўкаю.

Пасадзі на мне белу бярозу,  
На мілай маёй — чырвону розу.

Ой, матка й сына не паслухала,  
Пакрыла й сына чырвоным сукном.

Пакрыла сына чырвоным сукном,  
А нявехначку й белым палатном.

Пахавала й сына пад цэркаўкаю,  
А нявехначку й пад званіцаю.

Пасадзіла на сынку чырвону розу,  
На нявехначцы — белу бярозу.

Ой, раслі, раслі, пахіліліся,  
Да іх вяршочкі сашчапіліся.

Да іх вяршочкі сашчапіліся,  
— Знаць, мае й дзеткі так любіліся.

393

$\text{♩} = 75$

У ня\_ дзе\_ лю ра\_ на (й) зя\_  
зю\_ ля ку\_ ка\_ ва\_ ла, а ма\_ ці сы\_  
ноч\_ ка ў сал\_ да\_ ты упраў\_ ля\_ ла,  
а ма\_ ці сы\_ ноч\_ ка  
ў сал\_ да\_ ты ўпраў\_ ля\_ ла

А у полі бяроза,  
 а у полі кудрава,  
 а на той бярозе  
 зязюля кукавала.

А у полі бяроза, а у полі кудрава,  
 А на той бярозе зязюля кукавала <sup>1</sup>.

А й то не зязюля, а то родна маці,  
 Яна выпраўляла ды сынка ў салдаты.

— Ідзі, ідзі, сынку, ідзі ды не баўся,  
 На трэцім гадочку ты дадому вяртайся.

Праходзіць гадочак, праходзіць і другі,  
 На трэці гадочак прыходзіць сыночак.

— Добры вечар, маці, ці ты рада мною,  
 Ці ты рада мною, ці маёй жаною?

— Ой, рада, сыночак, ой, рада табою,  
 Толькі я не рада тваёю жаною.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

Ой, садзіць сыночка за белы сталочак,  
Жану маладую — у самы куточак.

Паставіла сынку чарачку гарэлкі,  
Маладой жа жонцы — чарачку з атрутай.

Сталі яны есці, сталі выпіваці  
Да тую гарэлку умесці зліваці.

А назаўтра рана мерцвякі ў хаце  
За рукі пабралісь, як верна кахалісь.

395

Ой, у лу\_ зе, ў лу\_ зе  
бя\_ ро\_ за ста\_ я\_ ла,  
а на той бя\_ ро\_ зе  
зя\_ зюль ку\_ ка\_ ва\_ ла.

Ой, у лузе, ў лузе бяроза стаяла,  
А на той бярозе зязюль кукавала.

Зязюль кукавала, ўсю праўду казалла,  
Маці свайго сына ў войска выпраўляла.

— Ідзі, сынку, ідзі, доўга не бадзайся,  
За гадоў, за другі дамоў варачайся.

Прабыў год і другі, трэці наступае,  
Маці свайго сына з войска дажыдае.

А ў нядзелю рана, як слонейка ўсходзе,  
Малады малойчык па падвор'ю ходзе.

Па падвор'ю ходзе, ў матулі пытае:  
— Ой, маці, ты, маці, ці рада ты мною?

Ой, маці, ты, маці, ці рада ты мною,  
Ці рада ты мною, маёю жаною?

— Ой, рада я, рада, рада я табою,  
Толькі я не рада тваёю жаною.

А я свайму сынку дам піці і есці,  
А чужой нявестцы — на парозе сесці.

Дам я свайму сынку а шкляначку віна,  
А чужой нявестцы — шкляначку атрутачкі.

— А я тое віно пад конікі вылью,  
А гэту атруту напалову вып'ю.

— Пахаваю сынка ў вішнёвым садочку,  
А чужую нявестку — ў цёмненькім лясочку.

Пасаджу па сынку чырвону каліну,  
А па чужой нявестцы — горкую асіну.

Не ламайце, людзі, чырвонай каліны,  
А ламайце, людзі, горкую асіну.

Не ламалі людзі горкае асіны,  
А ламалі людзі чырвону каліну.



♩ = 85

Ў зя\_лё\_ным га\_ ёч\_ ку бя\_ро\_за ста\_

я\_ ла, а на той бя\_ ро\_ зе зя\_

зю\_ ля ку\_ ка\_ ва\_ ла, а на той бя\_

ро\_ зе зя\_ зю\_ ля ку\_ ка\_ ва\_ ла.

Ў зялёным гаёчку бяроза стаяла,  
А на той бярозе зязюля кукавала <sup>1</sup>.

Гэта не зязюля, а родная маці,  
Упраўляла сына, сына у салдаты.

— Ідзі, мой сыночак, ідзі адслужыся,  
Чэраз тры гадочки назад вараціся.

Чэраз тры гадочки едзе сын дадому,  
Едзе сын дадому з маладой жаной.

— Ой, ці рада, маці, ды ці рада мною,  
Ой, ці рада, маці, ты маёй жаной?

— Ой, рада я, сынку, рада я табою,  
Толькі я не рада тваёй жаной.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

Пасадзіла маці сына за сталочкам,  
А нялюбу нявестку у парозе стоя.

Налівае сыну заморскага рому,  
А нялюбай нявестцы — атручанага яду.

— Давай, мілка, вып'ем, вып'ем па палавіне,  
Няхай нас хаваюць у адной магіле.

Пахавалі сына ў зялёным садочку,  
А нялюбу нявестку — на крутым беражочку.

Пасадзілі сыну зялёну бярозу,  
А нялюбай нявестцы — калючу сушыну.

Зялёна бяроза расце, засыхае,  
Калюча сушына расце, расцвітае.

— Ой, божа мой, божа, што я нарабіла,  
Маладую пару навек загубіла.

397

$\text{♩} = 70$

Ой, у по- лі, ў по- лі  
бя- ро- за ста- я- ла,  
а на той бя- ро- зе  
зя- зю- ля ку- ка- ва- ла.

Ой, у полі, ў полі бяроза стаяла,  
А на той бярозе зязюля кукавала.

Ой, маці сына ў войска выпраўляла.  
Ну, ідзі, сыночак, толькі не баўляйся.

Ну, ідзі, сыночак, толькі не баўляйся,  
Цераз годзік-другі дамоў варачайся.

— Ой, рада ты, маці, ці рада ты мною,  
Ці рада ты мною, маёю жаною?

Ой, я рада, рада, што з войска вярнуўся,  
Толькі я не рада, што молад жаніўся.

Я свайму сыночку — будзе піць і есці,  
А чужой нявестцы — на парозе сесці.

Сын не піў, не еў жа, яшчэ зажурыўся,  
Горкаю атравай напалам дзяліўся.

Пахаваю сына ў вішнёвым садочку,  
А ліху нявестку — ў цёмненькім лясочку.




Па свайму сыночку пасаджу каліну,  
Па чужой нявестцы — горкую асіну.

Чырвону каліну буду паліваці,  
Горкую асіну буду усушаці.

398



535



399

$\text{♩} = 69$

Ой, у лу\_зе, ў лу\_зе ка\_ лі\_ на ста\_

я\_ ла, (й) а на той ка\_

лі\_ не зя\_ зю\_ ля (й) ка\_ ва\_ ла.

Ой, у лузе, ў лузе каліна стаяла,  
А на той каліне зязюля й кавала.

Гэта не зязюля, а родная маці,  
Каторая ўпраўляла сына у салдаты.

— Ой, ідзі, сыночак, ды не забавіся,  
Цераз два гадочки дамоў вараціся.

От праходзіць годзік, от праходзіць другі,  
На трэці гадочак едзе мой сыночак.

— Ой, мамінька мая, ці рада ты мною,  
Ці рада ты мною, маёю жаною?

— Табе, сынку, рада, бо мая дзяціна,  
Нявехне не рада — няверна дружына.

Пасаджу я сынка за сталом ў куточку,  
Маладу нявехну — ў качэргах куточку.

Наліваю сынку салодкага піва,  
Маладой нявехне — зялёнага яду.

Гэтая нявехна сынчанька любіла,  
Узяла таго яду папалам раздзяліла.

Ой, божа ж мой, божа, што я нарабіла,  
Было двое дзетак, а я й патруціла.


Закапаю сынка да й пад цэркаўкаю,  
Маладу нявехну — ды й пад званіцаю.

Пасаджу я сынку чырвону калінку,  
Маладой нявехне — сухую ліпінку.

Гэтая калінка ўзяла ды й завяла,  
Сухая ж ліпінка ўзяла ж расцвітала.

400





Кукуе зязюля у зялёным садзе,  
Выпраўляла маці сына й у салдаты <sup>1</sup>.

— Вот ідзі, сыночак, да ідзі служыці,  
На трэці гадочак дамоў ты вярніся.

Вот і год праходзіць, і другі находзіць,  
На трэці гадочак едзе мой сыночак.

— Вой, ці рада, маці, вой, ці рада мною,  
А ці рада, маці, маёю жаною?

— Рада я, сыночак, рада я табою,  
Толькі я не рада тваёю жаною.

Я свайго сыночка пасадзіла есці,  
А чужой дзяціне не сказала й сесці.

Я свайму сыночку наляяла мёду,  
А чужой дзяціне — ўсё горкага ёду.

Яны мёд із ёдам уместа пазлівалі,  
Уместа пазлівалі, абое паўпівалі.

Уместа пазлівалі, абое паўпівалі,  
На трэці дзянічак разам паўміралі.

---

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

На свайго сыночка пасадзіла розу,  
 На чужу дзяціну — белую бярозу.

Роза із бярозай ўместа ізрасліся,  
 Нейдзе мае дзеткі па судзьбе сышліся.

401

$\text{♩} = 152$

Быў у ма\_ ту\_ лі а\_ дзін сы\_ но\_ чак,  
 ад\_ да\_ ла ма\_ ці на 'дзін га\_ до\_ чак,  
 ад\_ да\_ ла ма\_ ці на 'дзін га\_ до\_ чак.

402

$\text{♩} = 48$

у по\_ лі, ў по\_ лі  
 бя\_ ро\_ за ста\_ я\_ ла,  
 што ж (ы) на той бя\_ ро\_ зе зя\_  
 зю\_ ля ку\_ ка\_ ва\_ ла.

У полі, ў полі бяроза стаяла,  
Што ж на той бярозе зязюля кукавала.

А гэта не зязюлька, гэта родная ж маці  
Выпраўляла сына, сына ў салдаты.

— Едзь жа, едзь жа, сынку, да й не забавіся,  
На трэці гадочак дамой вараціся.

На трэці гадочак едзе мой сыночак.  
— Ой, ці рада, мамка, ой, ці рада мною.

Ой, ці рада, мамка, ой, ці рада мною,  
Ой, ці рада мною, маёю жаною?

Маладога сына на покуце саджу,  
Маладу нявехну саджу на парозе.

Маладому сынку — салодкага мёду,  
Маладой нявехне — зялёнага ёду.

Малада нявехна ў адно месца зліла,  
Маладога сына навек атруціла.

Хараніла сына ў вішнёвым садочку,  
Маладу нявехну — ў зялёным цярnochку.

Ой, божа ж мой, божа, што ж я нарабіла,  
Што я свае дзеткі навекі згубіла.



♩=72

А там пры да\_ ро\_ зе бя\_ ро\_ за ста\_

я\_ ла, мат\_ ка свай\_ го сы\_ на

ў вой\_ ска вы\_ праў\_ ля\_ ла.

А там пры дарозе бяроза стаяла,  
Матка свайго сынка ў войска выпраўляла.

Яна выпраўляла, усю праўду казала:  
— Служы, сыноч, гадок, служы, не бадзяйся.

Служы, сыноч, гадок, служы, не бадзяйся,  
А на другі гадок дамоў варачайся.

Служыў сыноч гадок, на другі вярнуўся.  
— А здрастуй, мамаша, ці рада ты мною.

Ці рада ты мною, маёю жаною,  
Ці рада маёю жаной маладою?

— Рада, рада, сынку, ты мая дзяціна,  
А толькі не рада нявесткай, чужынай.

Пасадзіла матка сына піці-есці,  
А чужу нявестку на парозе сесці.

Матка свайму сыну віна налівала,  
А чужой нявестцы труту гатавала й.

— Не пі, міла, віна поўнага стакана,  
А вып'ем мы, міла, да па палавіне й.

А вып'ем мы, міла, да па палавіне,  
Памром, памром, міла, у вадну гадзіну.

Вышла матка ў сені, вышла, затужыла,  
— А божа мой, божа, а што ж я зрабіла.

А божа мой, божа, а што ж я зрабіла,  
Усю сваю сямейку навек загубіла й.

Пахавала матка сына пры краёчку,  
А чужу нявестку — у самым равочку.

Пасадзіла матка па сыну каліну,  
Па чужой нявестцы — горкую асіну.

— А расці, каліна, тонкая, высокая,  
А горкая асіна карэннем глыбока й.

Высоку каліну усе ламаць будуць,  
Горкую асіну на 'гні паліць будуць.

Паехаў Ясенька на вайну,  
 Пакінуў Касеньку адну.  
 Заехаў Ясенька к цесці начаваць,  
 Стала цесця пасцель белу слаць.  
 Устаў Ясенька раненька,  
 Умыўся бяленька.  
 — Што я табе, цесця, за дзіва скажу:  
 Прад маймі варотамі яблына цвіла,  
 [Яблына цвіла] і цвет атрусіла.  
 — Я табе, зяцю, адгану:  
 Твая Касенька сына павіла,  
 [К] беламу свету сама памярла.  
 — Служкі мае вярненькія,  
 Закладайце коні вараненькія,  
 Паедзем да свайго двара,  
 Нашай Касі на свеце няма.  
 Пад'язджаю пад гай — гай не шуміць,  
 Пад'язджаю пад сад — сад не зялён,  
 Пад'язджаю пад двор — двор не вясёл.  
 Скочыў Ясенька да пякарні:  
 У пякарні мамкі да нянькі,  
 Да ўжо майго сыночка няньчаць і калышуць.  
 Скочыў Ясенька да святліцы:  
 У святліцы панны у чэрні,  
 Мая Касенька ляжыць у белі.  
 — Служкі мае вярненькія,  
 Закладайце коні вараненькія,  
 Паедзем да Гайбова  
 А купім тры кітайкі:  
 Адна кітайка — чырвоная,  
 А другая — зялёная,  
 А трэцяя — чорная.  
 Чырвоная кітайка — то жана мая,  
 Зялёная — паходы яе,

А чорна — жалоба мая.  
Цяжка каменю па вадзе плысці,  
Так майму сыночку без маці расці.

405

Andante



Сы\_ нок Ва\_ сі\_ лѣк ў са\_ доч\_ ку за\_ снуў,  
ў са\_ доч\_ ку за\_ снуў, дзі\_ ў\_ ны сон са\_ сніў.

Сынок Васілёк ў садочку заснуў,  
Ў садочку заснуў, дзіўны сон сасніў.

Ў садочку заснуў, дзіўны сон сасніў.  
— Адгадай, мамка, які сон я сніў?

З правага боку рэчка працякла,  
З левага боку сокал вылецеў.

— Сынок Васілёк, сядай на каня,  
Сядай на каня, бягай да жаны.

Сядай на каня, бягай да жаны,  
Бягай да жаны, да дзетак малых.

Прыехаў я ў сад — сад мой не шуміць,  
Уз'ехаў я на двор — двор мой не вясёл.

Вайшоў я ў сені — ложа заслана,  
Вайшоў я ў хату — жонка прыбрана.

Ў яе ў галавах свечачкі гараць,  
Ў яе ў ножачках дзетачкі плачуць.

— Ціха, дзетачкі вы маленькія,  
Збудую хатку вам навенькую,

Збудую хатку вам навенькую,  
Прывязу мамку маладзенькую.

— Згінь ты, татачка, з тою хаткаю,  
Прападзі, родненькі, з тою маткаю.

Вось табе жонка у зялёным вянку —  
Наша мамачка у жоўтым пяску.

Вось табе жонка, як макавы цвет,  
Нашай мамачкі ўжо на свеце нет.

#### 406

Паехаў Ясенька на Русь на вайну,  
Пакінуў Касеньку ўдому адну.  
Варочаўся Ясенька з Русі з вайны,  
Заехаў у госці да цешчы сваёй.  
Пашоў жа Ясенька да каморы спаць,  
Забыўся цешчы «дабранач» аддаць.  
Назаўтра раненька-паранюсенька  
Уходзіць да цешчы паціхусенька:  
— Мая ж цешча, што я за сон сніў,  
Што з правай ручанькі пташак вылецеў.  
Як вылецеў, так і паляцеў,  
[Так і паляцеў], аж пад небам сеў.  
— Ой, зяцю-зяцю, я твой сон адгадаю:  
Учора з вячора мела Кася сына,  
А сядзенька зранку сама памярла.  
Выскачыў Янка да на ганчак  
Гукнуў да на служанькі:  
— Служанькі мае найвярнішы,  
Закладайце конікі, што найлепшы,  
А паедзем мы да майго двара,  
Кажуць людзі, што Кася памярла.  
Ой, прыехаў Ясенька да Касі на двор,

Не вышла Кася — Касіна сястра.  
 Уходзіць Ясенька да каморы,  
 А ў каморы мамкі да нянькі дзіця калышуць.  
 — Люлі-палюлі, малы селязён,  
 Учора з вячора быў ты параджон,  
 А сёння зранку ўжо асерачоны.  
 Уходзіць Ясенька да святліцы,  
 А ў святліцы усе ў чарніцы,  
 Адным адна Касенька ў белі ляжыць.  
 Паехаў Ясенька да мястэчка,  
 Купіў жа Ясенька тры кітаечкі:  
 Адна кітайка зелянюсенька,  
 Другая кітайка чырванюсенька.  
 Зялёна кітайка — то хада яе,  
 Чырвона кітайка — то краса яе,  
 Чорная кітайка — жалоба мне.

407

*Con moto*

Па\_ е\_ хаў жа (й) ка\_ за\_ чэнь\_ ка  
 на па\_ ля\_ ван\_ ні\_ ца,  
 па\_ е\_ хаў жа (й) ма\_ ла\_ дзень\_кі  
 на па\_ ля\_ ван\_ ні\_ ца.

Паехаў жа й казачэнька на паляванніца,  
 Паехаў жа й маладзенькі на паляванніца.

Пакінуў жа й Марусеньку на гараваніца,  
Пакінуў жа й маладзенькую на гараваніца.

Пусціў сваго добра каня ў зялёныя луга,  
А сам лёг спаць, казачэнька, пад зялёным шатром.

Завідзеўся казачэньку нявідзімы сон:  
З-пад правай, з-пад ручэнькі саколiк вылятаў.

З-пад правай, з-пад ручанькі саколiк вылятаў,  
З-пад левай, з-пад белаў ручанькі — серая вуцiца.

Не можаць ён, казачэнька, свой сон разабраць,  
Не можаць ён, казачэнька, свой сон рассудзіць.

Паехаў ён, казачэнька, к старой бабусенькі:  
— Бабусенька старусенька, мой сон разбяры!

— А ўжо твая Марусенька сына радзіла,  
Сына радзіла, сама памяла.

Усе паны генералове у чорным стаяць,  
Адна твая Марусенька у чырвоным ляжыць.

## 408

Ой, паехаў Ясю на Русь на вайну  
Да пакінуў Гануленьку ўдома адну.  
Да паехаў Ясю к цёшчы начаваці,  
Да забыўся Ясю «добры вечар» даці.  
Да пашоў жа Ясю ў бела ложа спаці,  
Да сасніўся ж Ясю сон міласенькі.  
Устаў жа ж Ясю да й раней за ўсіх,  
Да й умыўся Ясю да й бялей за ўсіх,  
Увацёрся Ясю да сушэй за ўсіх.  
— Цёшча, мая мамачка, што я за сон сніў,  
Што ў маіх вароцечках яблынька цвіла.  
І к беламу свету цвету нету.



— Ой ты, зяцю, чужы, да не мой,  
 Ужо ж твае Ганулечкі жывое няма.  
 Учора з вячора сына радзіла,  
 А к беламу свету асіраціла.  
 Як кінуўся Ясю да да служачак:  
 — Ой, служкі ж, да служкі мне вярнейшыя,  
 Запрагайце конічкаў, што й найлепшыя.  
 Да мы ж будзем ехаць і ўдзень і ўначы,  
 Ці не застанем Гануленькі-душы.  
 Ой, прыехаў Ясю пад вароцейка,  
 Ажно ж яго вароцейкі пазакрываны,  
 Залатымі замочкамі пазамыканы.  
 Як выняў жа Ясю меч гаструсенькі,  
 Да пачаў жа Ясю па замочку секці.  
 Ой, не вышла Гануленька, вышла яго свесь.  
 — Ой, ты ж Ясю, Ясю, чужы, да не наш,  
 Кінуўся Ясю, ой, да каморы,  
 Ажно ж у яго каморы пілы пілююць,  
 Ганулечцы маладой труну гатуюць.  
 Прышоў жа Ясю у хатачку:  
 У яго хаце мамкі да нянькі  
 Калышуць малое дзіця.  
 Учора з вячора яна радзіла,  
 А к беламу свету і асіраціла.

409

$\text{♩} = 156$

(і) Як па\_ е\_ жаў ка\_ за\_ чэнь\_ ка  
 ў Поль\_шчу на вай\_ ну,  
 ён а\_ ста\_ віў ма\_ ру\_ сень\_ ку

548



не\_ зда\_ ро\_ ву\_ ю,  
 ён а\_ ста\_ ві\_ю Ма\_ ру\_ сень\_ ку  
 не\_ зда\_ ро\_ ву\_ ю.

Як паехаў казачэнька ў Польшчу на вайну,  
 Ён аставіў Марусеньку нездаровую <sup>1</sup>.

Лёг ён спаці на караваці — сніцца яму сон,  
 Што з правага рукаванька вылятаў сакол.

То не сокал, то не ясны — няпраўда твая,  
 Твая жонка Марусенька сына радзіла.

— Ой, цыганка маладая, адгадай мне сон,  
 Што з правага рукаванька вылятаў сакол.

Ой, палкоўнік, родны браце, адпусці дамоў,  
 Што я магу расказаці жане маладой.

— Не пушчу цябе, казача, дамоў аднаго,  
 Табе раю я, казача, коніка твайго.

Пад'язджаю блізка к дому, аж агні гараць,  
 У маёй жонкі Марусенькі глазкі не глядзяць.

410

♩=170

Па\_ е\_ хаў Ясь\_ка вай\_ну ва\_ я\_ ваць,  
 па\_ кі\_ нуў жа\_ ну до\_ ма (й) га\_ра\_ваць.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай строфы паўтараецца два разы.

Паехаў Яська вайну ваяваць,  
Пакінуў жану дома й гараваць.

Пакінуў жану дома гараваць,  
Заехаў Яська к цешчы начаваць.

Заехаў Яська к цешчы начаваць,  
Сасніў жа Яська найвярнейшы сон.

З-пад правай рукі сакол вылецеў,  
Вот з-пад левае — сакалянятка.

— Устань жа, цешча, мой сон разгадай,  
Цешча й устала, сон разгадала.

— Твая мілая сына радзіла,  
Сына радзіла, сама памёрла.

— Слугі ж вы мае найвярнейшыя,  
Запрагайце коні, што быстрэйшыя.

Сяду паеду — мой конь не бяжыць,  
Пад'ехаў пад гай, і гай не шуміць.

Уз'ехаў на двор, і двор не мяцён,  
І конік заржаў, сакол засвістаў:

— Было, Яська, скарэй паспяшаць,  
Застаў бы жану дома жывую.

Увайшоў Яська у першы пакой —  
Мамкі і нянькі дзіця калышуць:

— Люлі-палюлі, млады младзенец,  
Учора з вячора на свет нараджон.

Учора з вячора на свет нараджон,  
Сягоння вутрам асірачон.

Прышоў Яська у другі пакой —  
Яго мілая у белі ляжыць.

Увайшоў Ясенька у трэці пакой —  
Сталяры-муляры труну мулююць.

— Сталярочки мае, мулюйце труну шыроку,  
Лягу у мілай і сам пры боку.

411

Moderato

О, па\_ е\_ хаў Я\_ сень\_ ка  
на Русь на вай\_ ну, о, па\_ кі\_ нуў  
Я\_ сень\_ ка Ка\_ сень\_ ку ад\_ ну.

О, паехаў Ясенька на Русь на вайну,  
О, пакінуў Ясенька Касеньку адну.

О, едзе Ясенька з Русі із вайны,  
О, заехаў у госцікі да цешчы свае.

О, пашоў жа Ясенька ў бела ложа спаці,  
Пазабыла цешча «дабранац» аддаці.

Ох, назаўтра рана, ўсё ранюсенька  
Ходзіць жа Ясенька ўсё смутнюсенькі:

— Цесцюхна, матухна, што за сон засніў,  
Што з правае ручанькі пташку выпусціў?

— Ясенька-зяцюхна, я сон адгану:  
Учора звачора жана сына мела.

[Учора звачора жана сына мела],  
А сядня зрана сама памёрла.

Скочыў Ясенька ўсё да стаенкі,  
Клікнуў Ясенька ўсё на служанькі:

— Служкі мае найвярнейшыя,  
Запрагайце коні, што найлепшыя.

О, паеду я да свайго двара,  
Гаворыць мне цешча, жана памярла!

Пад'язджае Ясенька ўсё пад ганчак,  
Стаіць усё сястрыца і заплакала:

— Ясенька, швагру, ты ўжо не мой,  
Бо мае сястрыцы ўжо даўно няма!

О, прыходзіць Ясенька, да ўсё ў хатаньку,  
Аж там стаяць мамачкі да нянечкі.

{Аж там стаяць мамачкі да нянечкі}:  
— Люлі ж да люлі, малы й селязён.

Учора звачора быў ты параджон,  
А сядня зраненька і асірачон.

## 412

Паехаў Ясь на Рось на вайну,  
Пакінуў Касю ўдому адну.

Першую ночку ў вайне начаваў,  
Другую ночку ў цешчы начаваў.

У цешчы начаваў, цудны сон сасніў,  
Цешчанька ўстала, сон разгадала:

— Твая мілая сына радзіла,  
Сына радзіла, сама не жыва.

— Служкі вы мае найвярнейшыя,  
Запрагайце коні найпрандзейшыя.

Ехаў лясамі — лясы не шумяць,  
Ехаў мастамі — масты не грымяць.

Уехаў ён у двор і сакол не васол,  
Сакол не васол, чую габлююць,

Маёй міленькай дамок будуюць.  
Уходзіць у хатку — свечачкі гараць.

Свечачкі гараць прыпылаючы,  
Дзетачкі плачуць прымаўляючы .

— Ціха вы, дзеткі, збудуем хатку,  
Збудуем хатку, прывядзём матку.

— Згары ты, татка, з новенькай хаткай,  
Прападзі, татка, з маладой маткай.

## 413

Ой, паехаў Васілька на ваяванне,  
А пакінуў Марыльку-жану на палагаванне.  
Судзілася Васільку у маці начаваці,  
І сніўся Васільку сон дзіўнюсенькі:  
Што сярод двара яблынь зацвіла,  
А зацвіўшы, сама завяла.

— Ой, маці, мая маці, сніўся мне сон,  
Сніўся мне сон дзіўнюсенькі,  
Што сярод двара яблынь зацвіла,  
А зацвіўшы, сама завяла.

— Ой, сыну, мой сыну, што наймілейшы,  
Выбірай конікі, што найсільнейшы!  
Ды бяжы, Васілька, і ўдзень і ўночы,  
Сваёй Марыльцы закрыці вочы.

Ой, прыехаў Васілька перад вароце:

— Выйдзі, выйдзі, Марылька, у шчырым злоце!

Ой, не выйшла Марылька, выйшла старша свесць  
Ды сказала Васільку нялюбую весць:

— Любіў, любіў, Васілька, ды ўжо і няма!

Ой, учора са вчора сына прывяла,  
 А цяпер параненьку сама памярла.  
 Ой, прыехаў Васілька перад акенца:  
 — Выйдзі, выйдзі, Марылька, як яснае сонца!  
 Ой, не выйшла Марылька, выйшла серадольша свесць  
 Ды сказала Васільку нялюбую весць:  
 — Любіў, любіў, Васілька, ды ўжо і няма!  
 Ой, учора са вчора сына прывяла,  
 А цяпер параненьку сама памярла!  
 Ой, выехаў Васілька перад парога:  
 — Выйдзі, выйдзі, Марылька, як ясная зора!  
 Ой, не выйшла Марылька, выйшла менша свесць  
 Ды сказала Васільку нялюбую весць:  
 — Любіў, любіў, Васілька, ды ўжо і няма!  
 Ой, учора са вчора сына прывяла,  
 А цяпер параненьку сама памярла!  
 Ой, прыехаў Васілька да новага двору,  
 А ў новым двары нянькі і мамкі,  
 Нянькі і мамкі калышуць малое:  
 — Ой, люлі, люлі, малое дзіця,  
 Учора з вчора маці прывяла,  
 А сягоння параненьку сама памярла.

414

The image shows two staves of musical notation in a treble clef, 7/8 time signature, with a tempo marking of quarter note = 60. The first staff contains the melody for the first line of the song, and the second staff contains the melody for the second line. The lyrics are written below the notes.

Да па\_е\_ хаў Я\_ сень\_ка на Русь на вай\_ну,  
 да па\_ кі\_ нуў Га\_ну\_ лень\_ку бя\_ рэ\_ мен\_ ну\_ ю.

Да паехаў Ясенька на Русь на вайну,  
 Да пакінуў Гануленьку бярэменную.

Да заехаў Ясенька к цешчы начаваць,  
 Да забыўся Ясенька «добры вечар» даць.

Да забыўся Ясенька «добры вечар» даць,  
Да й пайшоў жа Ясенька у камору спаць.

Да й начуе ночаньку, начуе другу,  
А на трэцю ночаньку сасніў сон дзіўны.

Здэцца ў маіх вароцейках яблынка цвіла,  
Ой, цвіла, цвіла, пахілілася.

Ой, цвіла, цвіла, пахілілася,  
Віннае яблычка адкацілася.

Як устала цешчанька, разгадала сон:  
— Да ўжо твае Гануленькі жывое няма.

Да ўжо твая Гануленька сына радзіла,  
Парадзіўшы сына, сама памёрла.

Да як скочыў пане Ясю да новых варот,  
Да й усе вароцечкі пазачыняты.

Да й усе вароцечкі пазачыняты,  
Жалезнымі замочкамі пазамыканы.

— Выйдзі, выйдзі, Гануленька, адчыні вароты.  
Да не вышла Гануленька, вышла менша свесь.

Да не вышла Гануленька, вышла менша свесь,  
Да вынесла Ясеньку невясёлу звесь.

— Чалом, чалом, Ясенька, чужы да й не наш,  
Да ўжо твае Гануленькі на свеце нямаш.

Да ўжо твая Гануленька сына радзіла,  
Парадзіўшы сына, і сама памярла.

Да як скочыў пане Ясю да й да кухенькі,  
Да ў той жа кухеньцы мамкі да нянькі.

Мамкі да нянькі дзіця калышуць:  
— Ой, люлі, люлі, малы селязён.

Ой, люлі, люлі, малы селязён,  
Да учора вечарам на свет нараджон.



Да учора вечарам на свет нараджон,  
Й а сягоння раненька да й асірачон.

Да й як скочыў пане Ясю да й да пакояў,  
Да й у тых пакоях паны, паненкі.

Да ўсе паны, паненачкі ў чарненькім стаяць,  
Да на сваіх галовачках вянкоў не дзяржаць.

Адна мая Гануленька ў беленькім ляжыць  
Да на сваёй галовачцы вяночак дзяржыць.

Да як скочыў пане Ясю да да павеці,  
Да ў той жа павеці мужы мужуюць.

Да ў той жа павеці мужы мужуюць,  
Мужы мужуюць, труну гатуюць.

— Змулюйце ёй труначку із аконачкам,  
Каб к ёй салавейка і часта прылятаў, і яе пабуджаў.

— Каб табе, Ясенька, гэтак панаваць,  
Як мне з таго свету цяжка уставаць.

## 415

Сынку Васільку ў гаі начаваў,  
Ў гаі начаваў, чудны сон бачыў.  
Прышоў да маці сон разгадаці.  
— Маці, маці, пара ўставаці,  
Пара ўставаці, сон разабраці.  
Маці ўстала, сон разабрала,  
Сон разабрала, сыну сказала:  
— Сынку Васільку, твой сон нядобры,  
Жонка малада сына радзіла,  
[Сына радзіла] і сама няжыва.  
Запрагай коні ўсе найлепшыя,  
Выпраўляй слугі найвярнейшыя.  
Сынку Васільку конікі запрог,



[Конікі запрог], сеў сам і паехаў.  
Ехаў борам — бор мой не шуміць,  
Прыехаў у сад — сад мой не цвіціць,  
Прыехаў на двор — двор мой не мяцён,  
Глянуў у сад — салавей не вясёл.  
Прышоў у сені — майстры майструюць,  
Майстры майструюць, труны гатуюць.  
Прышоў у хату — лаўка заслана,  
Лаўка заслана, жана прыбрана.  
Лаўка заслана бялюсенька,  
Жонка прыбрана мілюсенька.  
У яе галовах свечкі гараць,  
У яе нагах дзеткі плачуць.  
Свечкі гараць, пажыгаюць,  
Дзеткі плачуць, прылягаюць.  
— Плачце, дзеткі, плачце мілыя,  
Мне жонка другая будзе,  
А вам маткі другой не будзе.  
Мне жонка у вяночку,  
Ваша мамка ў пясочку.

## 416

Да паехаў Васіленька да на круту гару,  
Да й пакінуў сваю мілку на горку бяду.

— Гаруй, міла, гаруй, міла, гаруй, дарага.  
Я за рочак, за другенькі вярнуся назад.

Да й лёг жа Васіленька сабе спачываць,  
Да й прысніўся Васіленьку да й шчыранькі сон,

Што з-пад ручкі, з-пад правае вылецеў сакол,  
А з-пад ручкі, з-пад левае — серая птаха.

Ох, паеду я да ўгадначкі, што б ўгадала сон.  
— Бабунечка, мая мілая, адгадай мне сон.

Бабунечка, мая мілая, адгадай мне сон,  
Што з-пад ручкі, з-пад правае вылецеў сакол.

А з-пад ручкі, з-пад левае — серая птаха.  
— Ой, Васіленька, мой сынонька, ідзі ж ты дадому.

Бо ужо ж твая жона міла сына ўрадзіла,  
Паназвала мамкі, нянькі, сама памярла.

Да й увайшоў Васіленька ў нову святліцу —  
Ляжыць яго міленька на усю скам'іцу.

Вочкі мае відушчыя, чаму не відзіце?  
Ручкі мае рабляшчыя, чаго не робіце?

Ручкі мае рабляшчыя, чаго не робіце?  
Ножкі мае хадзяшчыя, чаму не ходзіце?

— Люлі, люлі, мой сыночак, бадай ты не ўстаў,  
Што ты маю міленькую на той свет аддаў.

## 417

Як паехаў каралевіч на прагулянне,  
Ён пакінуў Марусеньку на гараванне.  
Нямножачка ён праехаў, астанавіўся.  
Ён пусціў жа свайго ворана ў зялёны луг,  
Ён пусціў жа свайго ворана ў зялёны луг,  
Сам жа лёг каралевіч у бел шацёр.  
Сколька ўрэмя ні васнуў ён, ва сне павідаў:  
З-пад правай жа, з-пад ручанькі сакол вылятаў,  
З-пад левай жа, з-пад белай жа — сера зязюля.  
Прашнаецца й каралевіч, прызадумаўся.  
Ён бярэць жа свайго коніка за шаўковую вузду,  
Ён бярэць жа свайго ворана за шаўковую вузду,  
Ён паехаў, каралевіч, к і свайму двару.  
На вустрэчу каралевічу стара бабушка.  
— Ты, бабушка, старушачка, разгадай мне сон!  
— А я ж то вам, каралевіч, славесна раскажу:  
А едзь-паедзь, каралевіч, да дому свайго,  
У вашым доме, каралевіч, няшчасціка ёсць —  
Ваша жана, каралевіч, сына радзіла,

Сына яна нарадзіла, сама памярла.  
 Прыязджаець каралевіч к і свайму двару,  
 А ўжо ж яго вароцікі растваронья,  
 І красныя вакошачкі ўсе паўтвораны,  
 А усе ж мае лакеюшкі а ў чорным стаяць,  
 Адна ж мая Марусенька ў чырвоным ляжыць.  
 Як ударыўся каралевіч аб цясовы стол:  
 — Што ж ты, мая Марусенька, не ўстрачаеш мяне,  
 За белу й за шыюшку не хватаеш мяне,  
 А сладкімі ж да устамі не цалуеш мяне?

418

$\text{♩} = 88$

Як па\_ е\_ хаў ка\_ ра\_ ле\_ віч

на па\_ ля\_ ван\_ не, па\_ кі\_ нуў ён

Ма\_ ру\_ сень\_ ку на га\_ ра\_ ван\_ не.

Як паехаў каралевіч на паляванне,  
 Пакінуў ён Марусеньку на гараванне.

Распёр шацёр свой беленькі, сам лёг аддыхаць.  
 Як прысніўся каралевічу дзіковіны сон.

З-пад правае яго ручанькі вылецеў сакол,  
 З-пад левае яго белае — сера вуціца.

Пад'язджаець каралевіч ка свайму двару —  
 Вароцікі цясовыя распёрты стаяць.

— А ўжо ж твая Марусенька сына радзіла,  
Спарадзіўшы дзіцятыньку, сама памёрла.

Жана яго Марусенька ва гробе ляжыць.  
Як ударыўся каралевіч аб цясовы стол.

## 419

Як паехаў крулюсь ды на паляванне,  
І пакінуў жонку да й на гараванне.

Сасніў крулюсь сон, сон драмлюсенькі,  
Сон драмлюсенькі, справядлюсенькі.

— Мамачка мая, разгадай мой сон!  
— А сыночак мой, разгадаю сон.

У тваім доме тры бяды стала.  
Первая бяда — сыночак радзіўся.

Другая бяда — жонка памярла  
І трэцяя бяда — конік упаў.

І паехаў крулюсь ды й дадоменьку,  
І паехаў крулюсь ды й дадоменьку.

Пад'язджае к садам — сады не цвітуць,  
Пад'язджае к стайні — конікі не ржуць.

Уваходзіць у хату — жоначка ляжыць,  
Жоначка ляжыць, дзетачкі сядзяць.

Дзетачкі сядзяць, свечачкі гараць,  
Свечачкі гараць, зажыгаюцца.

Дзетачкі плачуць, заліваюцца,  
Уваходзіць у пакой — там мамкі-нянькі.

Там мамкі-нянькі дзіця калышуць:  
— Люлі-люлі, каток, ты Ванюша-сыноч.

Учора з вчора радзіўся,  
А сягоння рана сіратой астаўся.

## 420

Як паехаў каролічак на паляванне,  
Ды пакінуў сваю мілу на бедаванне.

Як прысніўся каролічку дзіўнюсенькі сон:  
Шчо з-пад ручкі, шчо з-пад правай вылятаў сакол.

Шчо з-пад ручкі, шчо з-пад правай вылятаў сакол,  
А з-пад левай, а з-пад левай — бела вуціца.

— Ой ты, бабулька старэнька, адгадай мне сон:  
Шчо з-пад ручкі, шчо з-пад правай вылятаў сакол.

Шчо з-пад ручкі, шчо з-пад правай вылятаў сакол,  
А з-пад левай, а з-пад левай — бела вуціца.

— Каролічку, каролічку, адгадаю сон:  
Твая міла маладая сына радзіла.

Твая міла маладая сына радзіла,  
Нянькі, мамкі панаймала, сама памярла.

Як паехаў каролічак у той новы двор,  
Заржаў, заржаў пад каролічкам той буланы конь.

Як уходзіў каролічак у тую святліцу,  
Ляжыць міла маладая на ўсю скам'іцу.

У галоўках, у галоўках свечачкі гараць,  
А у ножках, а у ножках дзетанькі стаяць.

Ручкі мае рабочыя, чом не робіце?  
Ножкі мае хадзючыя, чом не ходзіце?

Ножкі мае хадзючыя, чом не ходзіце?  
Глазкі мае чарнесенькі, чом не смотрыце?

Глазкі мае чарнесенькі, чом не смотрыце?  
Губкі мае розавенькі, чом не гаворыце?

Губкі мае розавенькі, чом не гаворыце?  
Дзеткі мае малесенькі, чом не плачыце?

Плакалі, татанька, і дзень, і ноч,  
Мы свае маманькі не забудзем павек.

## 421

А сын у маткі ночку начаваў,  
Ночку начаваў, дзіўны сон ўвідзеў.  
— Ай, маці, маці, пара ўстаці,  
Пара ўстаці, сон разгадаці.  
Маці ўстала — сон разгадала:  
— Ой, сынку, сынку, скажу навінку,  
У цябе дома адна навіна,  
Што твая жана сына радзіла,  
Сына радзіла, сама не жыла.  
— Служкі ж мае найвярнейшыя,  
Сядлайце каня найскарэйшага,  
Найскарэйшага, найшыбчэйшага.  
Ай, еду, еду — мой конь не бяжыць,  
Прыехаў к гаю — мой гай не шуміць,  
Прыехаў к саду — мой сад не зялён,  
Прыехаў на двор — мой двор не вясёл.  
Прыехаў я ў стайню — конічак заржаў,  
Конічак заржаў, ўсю праўду сказаў.  
Прыйшоў ў пякарню — служкі у чэрні,  
Прыйшоў ў пакоі — і яны ў белі,  
Прыйшоў ў святліцу — ложа заслана,  
А на той ложы міла прыбрана.  
У галовачках свечачкі гараць,  
А ў пожачках дзетачкі стаяць.  
Ходзе-паходзе, к мілай загавора:

— Чаго вочачкі зачыніліся,  
Чаго ручачкі сашчапіліся?  
Чужыя дзеткі кветкі збіраюць,  
А мае дзеткі маткі шукаюць.  
Чужыя дзеткі вяночкі уюць,  
Мае дзеткі з магілкі едуць.

## 422

Сын у матанькі ночку начаваў,  
Ночку начаваў, дзіўны сон відаў.

Матанька ўстала, той сон разгадала:  
— Няшчасце, сынку, нядоля твая.

Твая мілая сына радзіла,  
Радзіўшы сына, ляжыць няжыва.

— Мае служанькі наймілейшыя,  
Сядлайце каня, што найлепшага.

Пад'ехаў пад гай — гай не шуміць,  
Гай не шуміць, конік не бяжыць.

Пад'ехаў пад сад — сады не цвітуць,  
Сады не цвітуць, птушкі не пяюць.

Уехаў у двор — сталяры ходзяць,  
Сталяры ходзяць, святліцу робяць.

Увайшоў да сяней — служанькі стаяць,  
Служанькі стаяць ўсе ў жалобаньках.

Увайшоў у святліцу — ложа заслана,  
Ложа заслана, міла прыбрана.

Ложа заслана ды бялюсенька,  
Міла прыбрана прыгажусенька.



У канцы галоўкі свечачкі гараць,  
У канцы ножанькаў дзетанькі стаяць.

Свечачкі гараць ды й пажагуюць,  
Дзетачкі плачуць ды й прыплакуюць:

— Табе, ойчаньку, сем жанок будзе,  
А нам, сіроткам, маткі не будзе.

Табе, ойчаньку, міла ў вяночку,  
А нам, сіроткам, маці ў пясочку.

Табе, ойчаньку, міла ў стужачках,  
А нам, сіроткам, ў дробных слёзачках.

423

$\text{♩} = 116$

Ай, сын у маткі ночку начаваў  
ваў, ай, сын у маткі ночку начаваў.

Ай, сын у маткі ночку начаваў<sup>1</sup>,  
Ай, сын у маткі страшны сон відаў.  
Прачнуўшыся, сын матцы расказаў:  
— Ай, відзеў, маці, напраўдзіўны сон,  
— З-пад правай рукі сакол вылецеў,  
З-пад левае — сакаліначка.  
— Я ж табе, сынку, сон разгадаю:  
Твая жана сына радзіла,  
Радзёмшы сына, сама няжыва.  
— Не магу, маці, свету даждаці,  
Паеду, маці, скрозь ноч удвору.

<sup>1</sup> Кожны радок паўтараецца два разы.



Прыехаў к гаю — гай мой не шуміць,  
Прыехаў к саду — сад мой не зялён,  
Прыехаў к двару — двор мой не вясёл,  
Прыехаў к стайні — конікі ірзуць,  
Увайшоў у хартоўню — хорцікі віхляць,  
Увайшоў у кухню — служухны смутны,  
Увайшоў у святліцу — мілая ляжыць.  
Як стаў маладзец думаць і гадаць,  
А як малайцу плакаці пачаць.  
Рукі мае, рукі белыя,  
Чаго рана сашчапіліся?  
Вочы мае, вочы ясныя,  
Чаго рана закрыліся?  
Ногі мае, ногі быстрыя,  
Чаго рана падламіліся?  
Пайшоў у спальню — люлечка вісіці  
Нянечка сядзіць за люлечкаю:  
— Люлі-люлі, дзіця малое!  
Гэтаму пану панечка будзець,  
Гэтаму сыну маткі не будзець.

## 424

Сыночак ў матулі ночку начаваў,  
Эй, ночку начаваў, страшны сон відаў.

Матуля ўстала, сон той разгадала:  
— Эй, сыночак ты мой, нядоля твая.

Сыночак ты мой, нядоля твая,  
Эй, жонка сына радзіла, сама памярла.

— Дайце мне каня, што найшыбшага,  
Эй, што найшыбшага, што найлепшага.

Еду я праз лес, а лес не шуміць,  
Эй, лес не шуміць, конь не бяжыць.

Еду праз сады, сады не цвітуць,  
Эй, сады не цвітуць, пташкі не пяюць.

А ў тым садочку сталяры ходзяць,  
Эй, сталяры ходзяць, камору робяць.

А ў той каморы ложа заслана,  
Эй, ложа заслана так бялюсенька.

Ложа заслана так бялюсенька,  
Эй, ляжыць мілая, прыбрана харашусенька.

У канцы галоўкі свечачкі гараць,  
Эй, свечачкі гараць ды й пажыгаюць.

У канцы ножак дзетачкі сядзяць,  
Эй, дзеткі сядзяць ды й прыплакаюць:

— Табе, татулю, жонка ў вяночку,  
Эй, наша матуля ў жоўтым пясочку.

Табе, татуля, сем жонак будзе,  
Эй, а нам, сіроткам, маткі не будзе.

Табе, татуля, жонка ўсё адна,  
Эй, а нам, сіроткам, матка не радна.

425

$\text{♩} = 144$



Сы\_нок у ма\_м(ы)\_кі ноч\_ку на\_ча\_ваў,  
сы\_нок у мам\_кі ноч\_ку на\_ча\_ваў.

Сынок у мамкі ночку начаваў<sup>1</sup>,  
Ночку начаваў, сон дзіўны відаў.

<sup>1</sup> Кожны радок паўтараецца два разы.

— Ай, мамка, мамка, разгадай мой сон:  
 З правай ручанькі сакол вылятаў,  
 З левай ручанькі — шэра зязюля.  
 — А сына, сына, магу разгадаць.  
 Паедзь дамоўкі жоначку хаваць.  
 Я й лесам еду — мой лес не шуміць,  
 Я й лугам еду — мой конь не бяжыць,  
 Уз'ехаў на двор — мой конік заржаў.  
 Левай ручанькай хатку адчыняю,  
 Правай ручанькай слёзкі ўціраю.  
 У хатку ўвайшоў — жоначка ляжыць,  
 У галоўцы яе свечачка гарыць,  
 Паабапал яе дробны дзетачкі.  
 — Ах, ножкі мае, вы быстрынькія,  
 Чаго так рана прытаміліся?  
 Ручачкі мае бяленькія,  
 Чаго так рана сашчапіліся?  
 Дзетачкі мае дробненькія,  
 Чаго так рана засмуціліся?

426

$\text{♩} = 140$

У ма\_ ту\_ лі сын ноч\_ ку на\_ ча\_ ваў,  
 ноч\_ ку\_ на\_ ча\_ ваў, дзі\_ ў\_ ны сон ві\_ даў.

У матулі сын ночку начаваў,  
 Ночку начаваў, дзіўны сон відаў.

Назаўтра устаў, матулі сказаў.  
 Матуля ўстала, сон разгадала.

Матуля ўстала, сон разгадала,  
 Свайму дзіцятку праўданьку сказала.

— У тваім дварэ бедухна стала,  
Твая жоначка сына радзіла.

Твая жоначка сына радзіла,  
Сына радзіла, сама няжыва.

— Служанькі мае найвярнейшыя,  
Запражыце конікі, што найлепшыя.

Што найлепшыя, найпрандзэйшыя,  
Каб я мог ехаць у свой жа дварэц.

Уехаў я ў двор — мой двор не дваром,  
Мой двор не дваром, служкі не служаць.

Вайшоў я ў сені — цяслі цясююць,  
Для маёй жаны труну гатуюць.

Вайшоў ў святліцу — жана прыбрана,  
Жана прыбрана, ложа заслана.

У галованьцы свечанькі стаяць,  
У канцы ножанькаў дзетанькі плачуць.

Свечанькі гараць патухаючы,  
Дзетачкі плачуць усхліпаючы.

— Не плачце, дзеткі, не плачце, мае.  
Прывязу я вам маладу матку.

Прывязу я вам маладу матку,  
Збудую я вам новую хатку.

— Мілейшая нам родная матка,  
Добрая была старая хатка.

♩ = 138

(1) А сын у мат\_ кі но́ч\_ ку на\_ ча\_ ваў,  
а сын у мат\_ кі но́ч\_ ку на\_ ча\_ ваў.

А сын у маткі ночку начаваў<sup>1</sup>,  
 Ночку начаваў, страшны сон сасніў.  
 Сам не разгадаў, матулі сказаў,  
 Матуля ўстала, сон разгадала:  
 — У тваім дамочку бедачка стала:  
 Да твая жана сына радзіла,  
 Сына радзіла, сама няжыва.  
 — Вы слугі мае найвярнейшыя,  
 Заложце каня найскарэйшага,  
 Сяду паеду хоць сярод ночы,  
 Ці не застану жаны жывучы.  
 Еду я борам — мой бор не шуміць,  
 Еду я дваром — мой двор не звініць.  
 Ухаджу ў падвор'е — цяслы цяслуюць,  
 А маёй жане труну гатуюць.  
 Ухаджу я ў сені — усе слугі ў чэрні,  
 Ухаджу ў святліцу — ложа заслана.  
 Ложа заслана, жана прыбрана.  
 На яе галоўкі свечачкі гараць,  
 А кругом яе дзетачкі служаць.  
 Свечачкі гараць патухаючы,  
 Дзетачкі плачуць прымаўляючы:  
 — Не плачце, дзеткі, не плачце мае,  
 Пастрою я вам новую хатку,  
 Прывяду я вам другую матку.  
 — Не хочам, татка, новенькай хаткі,  
 Не хочам, татка, мы другой маткі.

<sup>1</sup> Кожны радок паўтараецца два разы.

Moderato

Сын у ма\_ту\_лі ноч\_ку на\_ча\_ваў,  
ноч\_ку на\_ча\_ваў, дзі\_ў\_ны сон пры\_сні\_ў.

Сын у матулі ночку начаваў,  
Ночку начаваў, дзіўны сон прысніў<sup>1</sup>.

— Матуля, ўставай, сон мой разгадай.  
Матуля ўстала, сон разгадала:

— А мой ты сыноч, велька навіна,  
Велька навіна, да ўсё не міла.

Жоначка твая сына радзіла,  
Сына радзіла, сама няжыва.

Ехаў я праз лес — лес мой не зялён,  
Лес мой не зялён, конь мой не вясёл.

Ехаў я праз бор — бор мой не шуміць,  
Бор мой не шуміць, конь мой не ляціць.

Уехаў я ў двор — цяслі цясляюць,  
Там маёй жонцы хатку будуюць.

Заехаў я ў дом — ложа услана,  
Там мая жонка ляжыць убрана.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

У галованьцы свечкі гараць,  
А ў ножаньках дзеткі плачуць.

Свечанькі гараць паджыгаючы,  
Дзетанькі плачуць прымаўляючы:

— Табе, татуля, добра будзе жыці,  
А мы, сіроткі, пойдзем служыці.

Табе, татуля, жонка ў вяночку,  
А наша мама ляжыць у пясочку.

429

$\text{♩} = 100$

Ой, сын у мат\_кі ноч\_ку на\_ча\_ ваў, ой,

сын у мат\_кі ноч\_ку на\_ча\_ ваў.

Ой, сын у маткі ночку начаваў<sup>1</sup>,  
Сыночак матцы сон свой расказаў.  
— Бачыў я, мамка, дзіўнюсенькі сон:  
З-пад правай рукі вылятаў сакол,  
А з-пад левае — сакаляняткі.  
— Я ж табе, сынку, сон разгадаю:  
Ужо твая жана сына радзіла,

<sup>1</sup> Кожны радок паўтараецца два разы.



Сына радзіла й сама няжыва.  
 Як скочыў сынку ў нову стаеньку,  
 Як узяў сынку каньца-варанца,  
 Паехаў сынку да свайго дварца.  
 Паехаў к саду — сад мой не цвіціць,  
 Прыехаў к гаю — гай мой не шуміць,  
 Прыехаў к двору — двор мой не вясёл,  
 Прыехаў к стайні — конічак заржаў.  
 Я ў сені ўвайшоў — служачкі смутны,  
 У хатачку ўвайшоў — мілая ляжыць.  
 З правага боку — сыноч-сакалок,  
 У галовачках свечы пылаюць,  
 А у ножачках дзетачкі плачуць.  
 — Мілая мая мілюсенькая,  
 Вусценькі твае запыліліся,  
 Вочачкі твае зажмурыліся  
 І ручачкі твае сашчапіліся.

430

♩ = 140

А сын у мам\_кі ноч\_ку на\_ча\_ваў,  
 а сын у мам\_кі ноч\_ку на\_ча\_ваў.

А сын у мамкі ночку начаваў<sup>1</sup>,  
 Ночку начаваў, пад акошкам спаў,  
 — Ой, сынку, сыноч, начуй другую.  
 — Ой, мамка, мамка, паеду дамоў.  
 Сасніўся мне сон, сон дзіўнюсенькі,  
 Жана малада сына радзіла,

<sup>1</sup> Кожны радок паўтараецца два разы.



Сына радзіла, сама чуць жыва.  
Сядлаю каня — мой конь не стаіць,  
Еду я борам — мой бор не шуміць,  
Еду я садам — мой сад не квеціць.  
На двор уз'ехаў — мой двор не мяцён,  
У сені ўхаджу — цялятка ляжыць,  
А ў хату ўхаджу — калыска вісіць,  
За калыскаю жонка ляжыць,  
— Галоўка мая буйнюсенькая,  
Чаго раненька склапацілася?  
Ручкі мае бялюсенькія,  
Чаму раненька сашчапіліся?  
Ножкі мае драбнюсенькі,  
Чаго раненька падламіліся?  
Дзеткі мае драбнюсенькі,  
Чаму раненька засіраціліся?  
Астаўся я й сам удаўцом.

### 431

Сынку у мамкі ночку начаваў,  
Ночку начаваў, дзіўны сон відаў.  
— Устань, мамачка, мой сон разгадай.  
Мамка ўстала, сон разгадала,  
— Ой, сынку, сынку ў тваім дамочку,  
У тваім дамочку велька бяда ест.  
Жана малога сына радзіла,  
Сына радзіла, сама няжыва.  
Служачкі мае найвярнейшыя,  
Запрагайце коні, што найлепшыя.  
Еду я полем — поле не дрыжыць,  
Поле не дрыжыць, мой конь не бяжыць.  
Мой конь не бяжыць, праўды не кажыць.  
Уехаў у двор — мой конік зарзаў,  
Мой конік зарзаў, ўжо праўду сказаў.  
Уходжу я ў сені — труну гатуюць,  
Уходжу я ў хату — калыска вісіць,

А ў той калысцы дзіцятка ляжыць.  
Жана маладая памёршы ляжыць,  
Свечачкі гараць, патухаючы,  
Дзетачкі плачуць, прымаўляючы.  
Свечачкі гараць, улыбаюцца,  
Дзетачкі плачуць, закліпаюцца.  
— Мілая мая, ці жаніцца мне?  
— Жаніся, міленькі, лепей табе.  
Ты будзеш на куце сядзець,  
А мае дзеткі на цябе глядзець.  
Ты будзеш, мілы, віно, мядок піць,  
А мае дзеткі дробны слёзкі ліць.  
Ты будзеш, мілы, ў пярыне ляжаць,  
А мае дзеткі на палку бразджаць.

## 432

А сын у мамкі ночку начаваў,  
А сын у мамкі ночку начаваў.

Ночку начаваў, дзіўны сон відаў,  
Ночку начаваў, дзіўны сон відаў.

— Устань, матуля, сон мой разгадай,  
Устань, матуля, сон мой разгадай.

Матуля ўстала, сон мой разгадала,  
Матуля ўстала, сон мой разгадала:

— А ў тваім доме бяда случылась,  
А ў тваім доме бяда случылась.

Жана няжыва — сына радзіла,  
Жана няжыва — сына радзіла.

Еду я, еду — конь мой не бяжыць,  
Конь мой не бяжыць, зямля не дрыжыць.

Уехаў я ў лес — лес мой не шуміць,  
Уехаў я ў сад — сад мой не цвіцець.

Уехаў я ў двор — цяслы цяслуюць,  
Цяслы цяслуюць, труну гатуюць.

Уходжу ў хату — свечачкі гараць,  
Свечачкі гараць прыхліпаючы.

Свечачкі гараць прыхліпаючы,  
Дзетачкі плачуць прымаўляючы.

— Жана ж мая, жана, ці жаніцца мне?  
— Жаніся сабе, будзеш жонку мець.

[Жаніся сабе, будзеш жонку мець],  
А ў маіх дзетак мамкі не будзіць.

Ты будзеш з жаной гарэлачку піць,  
А мае дзеткі горкі слёзкі ліць.

Ты будзеш з жаной на пярыне спаць,  
А мае дзеткі на палу бразджаць.

433



А сын у мат\_кі ноч\_ку на\_ча\_ваў,  
ноч\_ку на\_ча\_ваў, дзянь\_кі не ві\_даў.

## 434

$\text{♩} = 112$



Сын у ма\_ту\_лі ноч\_ку на\_ча\_ваў,



сын у ма\_ту\_лі ноч\_ку на\_ча\_ваў.

## 435

$\text{♩} = 60$



Эх, зна\_ці, зна\_ці, шчэ хто, гэй, ба\_га\_ты,



эх, ліч\_ка ж (ы) бе\_ла (й) бро\_вы чар\_нень\_кі

Эх, знаці, знаці шчэ хто, гэй, багаты,  
Эх, лічка ж бела й бровы чарненькі.

Эх, сыноч у мамкі ноч да начаваў,  
Ох, сынка ў мамкі ноч начаваў жа.

Эх, сыноч мамцы сон свой расказаў:  
— Ой, маці, маці, што й за сон бачыў.

З-пад правай рукі сакол вылятаў,  
Ой, з-пад левае — сакаляняты.

— Ой, сынку, сынку, міленькі жа ты,  
Я твой жа сон жа да разгадаю.

Я твой жа сон жа да разгадаю,  
Як у кніжачцы, ўсё расчытаю.

Жана й малада сына, ой, радзіла,  
Сына, ой, радзіла, сама й няжыва.

— Паеду й, маці, скрозь ноч дамоўкі.  
Еду ж ля гаю — гай мой не шуміць.

Еду ж ля саду — сад мой не цвіціць,  
На двор уз'ехаў — конічак заржаў.

У хату ўходжу — дзетачкі плачуць,  
Жана маладая на лаве ляжыць.

436

$\text{♩} = 108$

Не Ду\_ най шу\_ міць, не вал\_ на . га\_ ва\_ рыць, не Ду\_ най шу\_ міць, не вал\_ на га\_ ва\_ рыць.

Не Дунай шуміць, не вална гаварыць<sup>1</sup>,  
Гаворыць, гаворыць сын з маткаю:  
— А й відзіў, маці, напраўдзіўны сон,  
Полы разгарнулісь, жамчуг абляцеў,  
Сталяныя стрэлкі рассыпаліся,  
Звалілася шляпа са буйнай галавы.  
— А я табе, сынку, сон разгадаю:  
Полы разгарнулісь, жамчуг абляцеў —  
Гэта табе, сынку, убітаму быць,  
Сталяныя стрэлкі рассыпаліся —  
Гэта тваім дзеткам сіроткамі быць,  
Звалілася шляпа са буйнай галавы —  
Гэта тваёй жонцы ўдоўкаю быць.

---

<sup>1</sup> Кожны радок паўтараецца два разы.

**БАЛАДЫ  
КАЗАЧНЫЯ  
I ЛЕГЕНДАРНЫЯ**





## МАЧАХА І ГАНУСЯ

437

Была ў Ганусі мачаха ліхая,  
 Пасылала Ганусю скрозь ноч па ваду:  
 — Ідзі, Гануся, ты не аглядуйся,  
 Аглянешся — улякнешся.  
 Аглянулась — улякнулась.  
 Ганусі здаецца, што лясы шумяць,  
 Ажно за Ганусяй ваўкі бягуць.  
 Пачалі Ганусю яны рваць,  
 Каму ручка, каму ножка,  
 А старому ваўку ўся галовачка.  
 Панёс воўк галовачку.  
 На таткаву дамовачку.  
 Татка коніка сядлае, ручкі ламае.  
 Сястра вышывае і прычытывае,  
 Мачаха кросны тчэ — усміхаецца.

438

$\text{♩} = 69$



Бы\_ ла ў Ган\_не\_шы лі\_ ха ма\_ чы\_ха, бы\_ла



ў Ган\_ не\_ шы лі\_ ха ма\_ чы\_ха.

Была ў Ганнешы ліха мачыха<sup>1</sup>,  
 Пасылаець Ганнешу і туды і сюды,

<sup>1</sup> Кожны радок паўтараецца два разы. •

Скрозь ноч па ваду іці.  
— Ідзі, Ганнеша, не ўлякаючысь і не ўглядаючысь.  
Ідзець Ганнеша не ўлякаючысь і не ўглядаючысь,  
Як бягуць, бягуць, а там жа ваўкі  
А й бягуць, бягуць, разгавараваюць:  
— Будзем гаварыць, як Ганну дзяліць,  
Каму ручачку, каму ножачку,  
Стараму воўку ўсю Ганнешачку.  
Як у полі-полі а сыр дуб стаіць,  
А на тым дубу сыз арол сядзіць.  
— А й ляці, арол, з дуба на зямлю,  
А й напіся, 'рол, ты мае крыві,  
А й ляці, арол, ў маю сторану,  
Раскажы, арол, майму татухну,  
А што Ганнеша з свету збавілась,  
А што Ганнеша пераставілась.  
Браты сіты шыюць уздрыгаючысь,  
Сёстры платкі мыюць заліваючысь,  
Мачыха кросны тчэць — наругаіцца:  
— Хвала табе, божа, што Ганнешы няма,  
Хвала табе, божа, што Ганнеша з свету збавілась,  
Хвала табе, божа, што Ганнеша з свету пераставілась

Стрыкліва крапівіца балотная <sup>1</sup>,  
 Журліва свякровушка няродная.  
 Як журыць нявестку як дзень, так ноч:  
 — Ідзі, нявестка, ў чыстае поле,  
 У чыстае поле яраво жыта жаць.  
 Пасылаець мяне не абедаўшы.  
 Я жала, жала дзень да вечара,  
 Дзень да вечара я не абедаўшы.  
 Снапочак нажну, каласочак сатру,  
 Я тым каласочкам паабедаю.  
 А паабедаўшы, снапы знасіла,  
 Снапы знасёмшы, ў копанькі склала,  
 У копанькі склала, двораньку пашла,  
 Прашомшы двору, пад кароў пашла.  
 Я дзевяць кароў падаіла,  
 Пад дзiesiąтую падступіла,  
 На дзіцятачку ну я ўздумала,  
 На маленькага ну я ўздумала.  
 Удару даёнку аб сыру маць-зямлю,  
 Пабягу я за дзіцятачкай за маленькай.  
 Над дзіцятачкай чатыры нянечкі,  
 Чатыры нянечкі, шэрыя ваўкі.  
 Радзілі раду, раду добрую,  
 Адзін гаворыць: дайце-ка, братцы,  
 Давайце-ка, братцы, я пакалышу,  
 Баюся я, братцы, нябы ўраню.  
 Другі гаворыць: дайце братцы,  
 Дайце-ка, братцы, я пакублю.  
 Баюсь я, братцы, нябы злізаці.  
 Трэці гаворыць: дайце-ка, братцы,  
 Дайце-ка, братцы, я пацалую,  
 Баюсь я, братцы, нябы саўсім з'ем.  
 Чацвёрты гаворыць: дайце-ка, братцы,

<sup>1</sup> Кожны радок паўтараецца два разы.

Дайце-ка, братцы, ну я падзялю:  
Каму ручачку, каму ножачку,  
Роднай матушцы — хоць галовеньку.  
Роднай матушцы на ўздыханейка,  
Лютай свекрыві на папіканне.  
— Ах вы, нянечкі, шэрыя ваўкі,  
Ідзіце-ка вы у зялёны луг,  
Там майго свёкаркі шасцёрка коней,  
Выберыце-ка палаўчэйшага,  
Вы не дзяліце, вы саўсім з'есця.

#### 440

Як было ў свёкара да й тры нявесткі  
Як пашлі ж яны ды й у поле жаці.  
Ой, люлі-люлі, ды й у поле жаці.  
Ой, жалі, жалі, пасварыліся,  
На дзіцятачка пазабыліся.  
Як прышлі к яму чатыры ваўкі.  
Ой, люлі-люлі, чатыры ваўкі.  
Ой, адзін кажыць:  
— Я б яго калыхаў,  
Ды й баюся, каб не выкінуць,  
Каб не выкінуць — лапы доўгія.  
А другі кажыць:  
— Я б яго забаўляў,  
Ды й баюся я, каб не спужаці,  
Ой, люлі-люлі, каб не спужаці,  
Каб не спужаці — вочы яркія.  
А трэці кажыць:  
— Я б яго цалаваў,  
Ды баюся я, каб не ўкусіці,  
Каб не ўкусіці — зубы доўгія.  
А чацвёрты кажыць:  
— А нуце, братцы, будзем дзяліці,  
Каму ручанька, каму ножанька,  
А мне, воўчышчу, усё тулаўца.

Была ў нявехны ліхая свякроў,  
 Ліхая свякроў ды й ліхі свёкар.  
 Пашла нявехна ў поле жыта жаць.  
 Ой, жала, жала, снапы знасіла,  
 Снапы знасіла, дзіця забыла.  
 Прышло к дзіцяці чатыры ваўкі.  
 Адзін воўк кажыць: я б пакалыхаў,  
 Я б пакалыхаў, дак я баюся,  
 Дац я баюся, каб не выкінуць.  
 Другі воўк кажыць: я б пазабаўляў,  
 Я б пазабаўляў, дак я баюся,  
 Дац я баюся, каб не укусіць.  
 Трэці воўк кажыць: я б падзяржаў,  
 Я б падзяржаў, дак я баюся,  
 Дац я баюся, каб не ураніць.  
 Чацвёрты воўк кажыць: будзем дзяліці,  
 Будзем дзяліці гэтае дзіцяці:  
 Каму ручачка, каму ножачка,  
 А мне, воўчышчу, ўсяго дзіцяці.  
 Прышоў к дзіцяці сам гасподзь бог.  
 — Ідзіце, ваўчышчы, у чыстае поле,  
 А ў чыстым полі свёкравы коні,  
 Вазьміце каня найгладзейшага,  
 Няхай свёкарка каня шукаець,  
 Каня шукаець, дзіця гукаець,  
 А свякроўка ночку не бушуець,  
 Ночку не бушуець, дзіця гадуець.

## 442

Ты крапівіца мая,  
 Да й жыгусценькая <sup>1</sup>,

Ты свякрушачка мая,  
 Наравісценькая.

<sup>1</sup> Кожная страфа паўтараецца два разы.

Як паслала маладу  
У поле жыта жаць адну.

Яна жала, молада,  
Дзень да вечара адна.

Снапы знашывала,  
Дзіця бросіла.

А знасіўшы снапы,  
Шчэ й дадомачку пайшла.

Як сустрэла молада  
Да трох серанькіх ваўкоў.

— Вы ваўкі мае, ваўкі,  
Ваўкі серанькія,

Ці не бачылі, ваўкі,  
Вы дзіцяці маяго?

Адзін воўк сказаў:  
— Я дзіцяцю пакарміў.

Другі воўк сказаў:  
— Я дзіцяцю калыхаў.

Трэці воўк сказаў:  
— Я дзіцяцю разарваў.

## 443

Ты крапівіца мая, ты жыгучая была.  
Ты свякрухна мая, ты — пралютая змяя.  
Пасылала маладу у поле жыта жаць адну.  
Ой, я жала, молада, дзень да вечара адна.  
Позна вечарам снапы зносіла,  
Снапы зносіла, дзіця бросіла.  
Як пайшла я, молада, па дарожачцы адна.

І сустрэла, молада, трох ваўкоў яна.  
 — Эх вы, ваўкі мае, ваўкі серыя,  
 Ці не бачылі вы дзяціны малы?  
 Адзін воўк сказаў: я дзяціну відаў.  
 Другі воўк сказаў: я дзяціну калыхаў.  
 А трэці воўк сказаў: я дзяціну разарваў.  
 — Ты калысачка мая, ты разобраная,  
 Эх, дзяціна ты мая, ты разорваная.  
 Ты крапівіца мая, ты жыгучая была,  
 Эх, свякрухна мая, ты — пралютая змяя.

444

$\text{♩} = 76$

Па\_ сы\_ ла\_ ла мя\_ не маць ў по\_ ле  
 жы\_ та жаць ад\_ ну, ой, лю\_ лі, па\_  
 лю\_ лі, ў по\_ ле жы\_ та жаць ад\_ ну.

Пасылала мяне маць  
 У поле жыта жаць адну,

Ой, люлі, палюлі,  
 У поле жыта жаць адну<sup>1</sup>.

А я жала, малада,  
 Дзень да вечара адна.

Снапы ў копы зносіла,  
 Дзіця адно бросіла.

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца з рэфрэнам «Ой, люлі, палюлі».

— Ой ты, дзе ж, маё дзіця,  
Дзіця маленькае.

Як я пайду я, малада,  
Ды па сцежцы ў цёмны лес.

Як сустрэла я, малада,  
Ды трох шэранькіх ваўкоў.

— Вы ваўкі мае, ваўкі,  
Ваўкі шэранькія.

Ці не бачылі, ваўкі,  
Дзіця маленькае.

Адзін воўк ёй сказаў:  
— Я дзіця не відаў.

Другі воўк ёй сказаў;  
— Я дзіця калыхаў.

Трэці воўк ёй сказаў:  
— Я дзіця разарваў.

445

$\text{♩} = 60$

Ой ты, Га\_ лю, Га\_ лю,

Га\_ лю ма\_ ла\_ да\_ я,

да й бы\_ ла у Га\_ лі

свя\_ кроў\_ ка лі\_ ха\_ я.



Ой ты, Галю, Галю, Галю маладая,  
Да й была у Галі свякроўка ліхая.

Ды паслала Галю у бор жыта жаці.  
— Ужні, Галя, жыта ды й не разгінайся.

Ужні, Галя, жыта ды й не разгінайся,  
На яснае сонца ды й не прыглядайся.

Разагнулась Галя, ах, ужо не рана,  
Ды й пабегла Галя бежачкам дадому.

Ды пабегла Галя бежачкам дадому,  
Падаіла Галя чатыры каровы.

А пад пяту Галя стала прысядаці,  
А от тож ідзе жа, ідзе Галіна маці.

Ой ты, Галю, Галю, Галя маладая,  
— Ой, дзе ж твая, Галя, дзяціна малая?

Ды пабегла Галя бежачкам дарожкай,  
Сустрачае Галя сівага ж[ы] воўца.

Сівага ж воўца, краснага малойца.  
— Ой ты, сівы воўча, ты красны малойча.

Ой ты, сівы воўча, ты красны малойча,  
Ой, ці не відаў ты малое дзяціны?

— Ой, тваю дзяціну тры нянькі калышуць:  
Што першая нянька — зялёны дубочак.

Што першая нянька — зялёны дубочак,  
А другая нянька — сівы галубочак.

А другая нянька — сівы галубочак,  
А трэцяя нянька — святая нядзелька.

Зялёны дубочак моцненька віхае,  
Сівы галубочак вочаккі ўбірае.

Сівы галубочак вочаккі ўбірае,  
Святая нядзелька костачкі ўрывае.

Была ў Гэлькі свякруха ліхая  
Ды выправіла ў нядзельку жаці.

Ты крапіва мая,  
Ты пякучая сама,  
Ты свякруха мая,  
Разазлюшчая змяя<sup>1</sup>.

Жыта жала малада  
Ды да вечара адна,  
А ўвечары снапы зносіла.  
Снапы зносіла, дзіця бросіла.  
Пашла молада ды па нівачцы адна,  
Па нівачцы адна дзіцяці шукаці,  
Ды падышла молада да дзіцяці адна.  
Ля дзіцяці майго два воўкі сядзяць,  
Два воўкі сядзяць, дзіцятка ядзяць.  
Прышла Гэлька з поля дадому,  
Стала рэзаць палаценца.  
Стала рэзаць палаценца  
Ды ўсадзіла ножык у сэрца.  
Да па Гэльцы плачуць браты да й сястрыцы,  
Па свякрусе выюць ваўкі і ваўчыцы.  
Ды ўжо Гэльку ў дол апускаюць,  
А свякруху сабакі цягаюць.

<sup>1</sup> Магчыма, што адзначанае чатырохрадकोе выконвае ролю прыпева пасля кожнай страфы.

447

У караля сярод двара  
 Стаіць явар зеляненькі,  
 Пад тым яварам Дунай ціхі.  
 Хто зялён явар пераскочыць,  
 Хто Дунай пераплывецць —  
 Возьмець дачку каралёву.  
 Абабраўся паніч малады Тадорка.  
 — Да зялён явар пераскочу,  
 Ціхі Дунай пераплыву.  
 Як скочыў — пераскочыў,  
 Як плыў — не пераплыў,  
 Не ўзяў дачку каралеўначку.  
 Абабраўся шэры ваўчок,  
 Як скочыў — пераскочыў,  
 Да як паплыў — пераплыў,  
 Узяў дачку каралеўначку.  
 — Да як я была у караля,  
 Тагды ела з сырам масла,  
 А як я за ваўчком — сырое мяса.  
 Як я была у караля,  
 Спала пад пярынкай,  
 А як я за ваўчком —  
 Тагды пад ламочкам.

448

Да у караля пасярод двара  
 Божа наш!<sup>1</sup>  
 Стаіць мора шырокае,

<sup>1</sup> Купальскі рэфрэн «Божа наш!» паўтараецца пасля кожнага радка.

Шырокае, глыбокае,  
На тым моры зялёны явар.  
Загадаў кароль загадачку:  
— Хто гэта мора пераплаыве,  
Зялёны явар перарубае,  
За таго аддам сваю дачку,  
Сваю дачку-каралеўначку.  
Да абабраўся шэры ваўчышча,  
Шэры ваўчышча, белы хвасцішча.  
— Я гэта мора пераплаыву,  
Зялёны явар перарубаю —  
Каралеўначку за сябе вазьму.  
Каралеўначка плача — ісці не хоча,  
А ваўчышча рагоча — узяць хоча.  
— Учора спала у пярыне,  
А сьгоння рана — ў імшарыне.  
Учора сядзела за цясовым сталом,  
А сьгоння рана — за лазовым кустом.  
Учора сядзела з панятамі,  
А сьгоння рана — з ваўчанятамі.  
Учора ела сыр з маслам,  
А сьгоння рана — сырое мяса.

# ЗЯЗЮЛЯ — ВЯСТУНКА СМЕРЦІ

449

$\text{♩} = 88$

Як я мола да была,  
 як я мола да была,  
 дык я рана ўставала.

Як я молада была<sup>1</sup>,  
 Дык я рана ўставала.

Дык я рана ўставала,  
 Я [кашулю] вышывала.

Я [кашулю] вышывала.  
 Свайму большаму брату,

Па дарогах хадзіці,  
 Гасудару служыці.

Ў каўнярочку вышыла  
 А й я жаркае сонца.

Ў рукавочку вышыла  
 А й я ясён мясячык.

Ў падалочку вышыла  
 А й я дробныя звёзды.

<sup>1</sup> Першы радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

Ад сонейка, брацец,  
Табе цёпленька будзець,

Ад мясячка, брацец,  
Табе відненька будзець.

Ад звёздачак, брацец,  
Табе весела будзець

Па дарогах хадзіці,  
Гасудару службыці.

Заблудзіў бел-малойчык  
А ў цёмненькім лесе.

Прыблудзіўся малойчык  
А к зялёнаму дубу.

А на дубе зязюля,  
А яна кукавала.

— Ты зязюлька-сястрыца,  
Ты вякуеш-кукуеш,

Паверх лесу лятаеш,  
Ўсе дарожачкі знаеш,

Ўсе дарожкі-пуці,  
Куды молайцу прайсці.

— Я вякую-кукую,  
Паверх лесу лятаю.

Паверх лесу лятаю  
І дарожак не знаю.

Толькі знаю 'дну сцежку,  
К сцюдзёнаму калодзежу.

Малайцамі абрублен,  
Галавамі надмошчан.

Калі ты туды пойдзеш,  
І табою надрубаюць.

І табою надрубаюць,  
Галавою падмосцяць.

## 450

Як была я сем год удавою,  
 Я не чула ножак пад сабою.  
 А як стала мужыкова жонка,  
 А як стала мужыкоў хлеб есці —  
 Не ўздолею на лавачку сесці.  
 А й буду ж я ды бога прасіці,  
 Как умёрла мужыкова матка,  
 Асталася б я сама гаспадыняй.  
 Упрасіла ж я госпада бога,  
 Да умёрла мужыкова маці.  
 Як ушыблі ж худыя гадочки,  
 Пусціліся ды дробныя дзеткі.  
 Ды пайду ж я, малада, на магільнік,  
 Буду прасіці мужыкову матку:  
 — Устань, устань, мужыкова маці,  
 Пасабі ж мне дзетак гадаваці.  
 — Не, лепей мне ў пясочку ляжаці,  
 Чым жа тваіх дзетак гадаваці.

## 451

Я думала, што соўнычко зходзіць,  
 Ліха доля пад акенкам ходзіць,  
 Ліха доля шл...й валачыцца.  
 Я думала, што кароўка рычыць —  
 Ліха доля пад акенкам крычыць.  
 Пойдзем долю на торг прадаваці,  
 Знаюць людзі — не йдуць купаваці.  
 Пойдзем з доляй а з торгу дадому,  
 Цяпер долю хоць з мосту да ў воду.  
 — Умры, умры, мужыкова маці,

То я буду гаспадыня ў хаце.  
Я думала, што мілы й не чуе,  
Ажно мілы й нагайку гатуе.  
Я думала нагайка з паперу,  
А нагайка з сырога раменю.  
Ой, як стала кала плеч лятаці,  
Стала міла жалосна плакаці:  
— Устань, устань, мужыкова маці,  
Памажы мне гора гараваці.  
— Ой, волейсе ў зямліцы ляжаці,  
Ніж з табою гора гараваці.



452

Салавей, салавей,  
Развясёлая пташачка,

Не шчабячы — скоро дзень.  
Шчабячы пры зарэ —

Не задавай жалю мне,  
Бо я ў чужой старане.

Мяне бацька прынудзіў,  
Маладога ажаніў.

Мяне маці прызвала,  
Каб нам паранька была.

Я не буду з жонкай жыць,  
Буду смерці ёй прасіць.

— Смерць мая дарага,  
Не мінай майго двара.

Ох, вазьмі маю жану,  
Не па сэрцу маяму.

А я дарам не хачу,  
Срэбрам-злотам заплачу.

— Вазьму, каго захачу,  
На кладбішча занясу.

Да удару ў адзін звон,  
Адаб'ю зямлі паклон.

— Смерць мая дарага,  
Не мінай майго двара.

Ой, вазьмі маю жану,  
Не па сэрцу маяму.



Ой, выйду я на гару<sup>1</sup>,  
Пагляджу на рэчку.

Ой, на быстрой на рэчцы  
Нова лодачка стаіць.

Ой, у той жа лодачцы  
Страшна смертухна сядзіць.

— Ой ты, смерць, ты мая смерць,  
Прыплыві к майму дому.

Прыплыві к майму дому,  
Замары маю жану.

Я ж так дарам не хачу,  
Срэбрам-злотам заплачу.

Не паспела яна ўмерці,  
Палатном вочы накрыў.

Палатном вочы накрыў,  
Сам да дзевушак пашоў.

Усе дзеўкі харашы,  
Адна дзеўка лучша ўсех.

Што зачэсана каса,  
Што заплаканы глаза —  
То маёй жаны сястра.

<sup>1</sup> Першы радок кожнай строфы, акрамя апошняй, паўтараецца два разы.

Чаго ты, Ванюшка, журыўся,  
 Ці ты не па волі жаніўся?  
 Узяў сабе нялюбую жану,  
 А сам пашоў богу маліцца.  
 — А божа мой, а міленькі,  
 Замары маю нялюбую жану,  
 Я сабе палучша вазьму.  
 Не ўспеў Ванька слова сказаці,  
 Стала яго жонушка канаці,  
 Захацела яму ручку даці.  
 А Ванюша ручанькі не даў,  
 Узяў платком сабе вочы завязаў,  
 Сам на завароцячкі пашоў.  
 Аж там ідзець дзевак карагод,  
 Яны ўсе, красны, пяюць,  
 Толькі адна дзеўка а не пяець,  
 Яна ўсё на Ваньку глядзіць.  
 — Ай ты, Ваня, Ваня, швагра мой,  
 Ой, будзець-будзець дрэнна з табой.  
 Замарыў ты нялюбую жану,  
 А сам казаў, палучшую вазьму,  
 А сам ты палучшай не возьмеш,  
 Сам ты за сабаку прападзеш.

Andante

Ой, ду- ма ж ма- я, ду- ма,  
 ой, ду- ма ж ма- я, ду- ма,  
 звя- ла ма- дай- ца з у- ма.

Ой, дума ж мая, дума,  
Ой, дума ж мая, дума,  
Звяла малайца з ума.

Не парою жаніўся,  
Не парою жаніўся,  
Не пад мыслі жонку ўзяў.

— Ох, я з ёю жыць не стаў,  
Ох, пайду я на гару,  
На высокую, круту.

Ох, на гарэ — рэчанька,  
На рэчаньцы — кладанька,  
На кладаньцы — смерць мая.

— Ох, смертухна-матухна,  
Прыхадзі к майму даму,  
Замары маю жану!

Табе дарам не схачу,  
Табе дарам не схачу,  
Срэбрам, золтам заплачу.

Сам на вячорачкі пайду,  
Сам на вячорачкі пайду,  
Сабе дзевачак найду.

І ўсе дзеўкі харашы,  
І ўсе дзеўкі харашы,  
Адна лепша над усе.

Распляцёная ка́са,  
Распляцёная ка́са,  
Зачэсаны валаса.

Заплаканыя вочы,  
Заплаканыя вочы —  
То ж мае жаны сястра!

Тануць, тануць мае ножкі  
 Па беламу снегу,  
 Ные, ные маё сэрца,  
 Заўрывае мой живот.  
 Не па волюшкі маладзец жаніўся,  
 Ён не ў абычай жану ўзяў.  
 Не ў абычай, не пад мыслі.  
 Ён не хоча з ёю жыць.  
 Распраклятае любіць —  
 Буду луч да дзевушак хадзіць,  
 На жану смерці прасіць.  
 — Вох ты, смерць мая страшная,  
 Во да й не бяры мяне, малайца, з сабою,  
 Луч вазьмі ты маю жану —  
 Слабані маю галаву.  
 Не ўваспела жана ўмерці,  
 Ён палажыў яе пад вакном.  
 Палажыўшы яе пад вакенцам,  
 Накрыў белым палатном.  
 Во да накрыўшы белым палаценцам,  
 Сам на вуліцу пайшоў,  
 Карагод дзевак найшоў.  
 Не даходзячы карагод  
 Усім дзевачкам расказаў:  
 — Ох вы, дзевачкі, мае галубкі,  
 Во да памерла ж то мая жана,  
 Слабодна ж цяпер мая галава!  
 Усе дзевушкі ўсміхнулісь,  
 Толькі адна нічаго.  
 З карагону вон пашла,  
 Падляцом яго назвала,  
 — Ты гуляй, шэльма-гуляка,  
 Нагуляешся ўдаўцом —  
 К чаму ты прыдзеш дамоў?

♩ = 85



Вань\_ка ў го\_ ры ра\_дзі ў\_ся, эй,



Вань\_ка ў го\_ ры ра\_дзі ў\_ся,



а ў ня\_шчас\_ці жа\_ніў\_ся.

Ванька ў горы радзіўся, эй,  
Ванька ў горы радзіўся,  
А ў няшчасці жаніўся.

Узяў жану няўдалу, эй,  
Узяў жану няўдалу,  
Журыць маю галаву.

Пайду матцы гаварыць, эй,  
Пайду матцы гаварыць,  
Што не буду з жаной жыць.

Не ўспеў Ванюшка сказаць, эй,  
Не ўспеў Ванюшка сказаць,  
Стала жонка паміраць.

Стала Ваньку ўцеха браць, эй,  
Стала Ваньку ўцеха браць.  
А дзе ж яе пахаваць?

Пахаваю пад акном, эй,  
Пахаваю пад акном,  
Дай накрыву палатном.

Яшчэ й зверху кулаком, эй,  
Яшчэ й зверху кулаком.  
Сам на вулачку пайшоў,

Сам на вулачку пайшоў, эй,  
Сам на вулачку пайшоў,  
Карагод дзевак знайшоў.

Усе дзеўкі весялы, эй,  
Усе дзеўкі весялы,  
Адна дзевушка смутна.

Адна дзевушка смутна, эй,  
Адна дзевушка смутна,  
Знаць, жаны маеі сястра.

458

Жана мужа, неўзлюбіла  
Буйных вятроў папрасіла:

— Вятры мае вы буйныя,  
Да павейце су гор дужа.

Да павейце су гор дужа,  
Пагубіце майго мужа.

Ветры тое паслухалі,  
Павеялі су гор дужа.

Павеялі су гор дужа  
І ўбілі майго мужа.

А завезлі у гаёчак,  
Закапалі у пясочак.

Жыву гадок, жыву другі,  
А на трэці гадочак

Усе людзі лугі косяць,  
А на маім коні ходзяць.

Як пайду я ў гаёчак  
А прылягу к зямлі сырой:

— Зямелька сырэнская,  
Аддай майго міленькага.

Зямля тое адвячае:  
— Адступ, шэльма, нялюбая.

А ты ж яго не любіла,  
Буйных вятроў папрасіла.



# ТРУНА ПРАМАУЛЯЕ

459

Moderato

Каб я то\_ е зна\_ ла, што за\_ му\_ жам го\_ ра,  
 ся\_ дзе\_ ла б, гу\_ ля\_ ла б ў сва\_ е мат\_ кі ўдо\_ ма.

Каб я тое знала, што замужам гора,  
 Сядзела б, гуляла б ў свае маткі ўдома.  
 На падвор з'язджае, труною вітае,  
 Труна малявана — жонка маладая.  
 Стаіць тая труна дваццаць чтыры рокі,  
 На пяты ступае, труна гаварыла.  
 — Альбо цела дайце, альбо парубайце.  
 Узяла б я свёкра — свёкар не ўмірае,  
 Узяла б я свякроў — свякроў маладая,  
 Улажыла б брата — пуста будзе хата,  
 Улажыла б сястронку — не будзе гасціны,  
 Улажыла б матку — не будзе парадку,  
 Улажыла б ойца — самі слёзкі льюцца,  
 Улажыла б дзеці — сама з жалю згіну,  
 Улажыла б мужа — па ём велька туга.  
 Легла б я ўжо сама — дзетанькі малыя,  
 Гаспадарка згіне, дзетанькі малыя,  
 Пусці мяне, труна, хоць ты на два рокі,  
 Хоць ты на два рокі дзяцей гадаваці.

Хадзіла Улляна,  
 Ой, божа мой! <sup>1</sup>  
 На ярмарку п'яна,  
 Людзей нанімала,  
 Труну будавала.  
 Збудавала труну  
 На чатыры бокі,  
 Да стаяла труна  
 Дваццаць чатыры рокі.  
 Да і стоячы і загаварыла:  
 — Ці мяне сячыце,  
 Ці мяне рубайце,  
 Ці мне, труне,  
 Грэшна цела дайце.  
 — Ой, аддала б свёкра —  
 Свёкар не ўмірае,  
 Аддала б свякроў —  
 Зямля не прымае.  
 Аддала б атца —  
 То не будзе слаўца,  
 Аддала б матку —  
 Не будзе парадку.  
 Ой, аддала б брата —  
 У брата нова хата.  
 Аддала б сястру —  
 Сястра маладая,  
 Дзяціна малая.  
 Ох, аддала б мужа —  
 Сама нядужа.  
 Ой, ніц не падзею,  
 Няхай у нядзелю,  
 Ніц не параджу,  
 Хіба сама лягу.

---

<sup>1</sup> Рэфрэн «Ой, божа мой!» паўтараецца пасля кожнага радка.

Ой, коню мой, коню, коню жаўтагрывы,  
 Ой, сыну мой, сыну, сыну урадлівы!  
 Ой, божа мой, божа, што я нарабіла,  
 Ой, каб я нагнала гарэланькі, піва,  
 Каб я ажаніла удалага сына.  
 Ой, адно стала піва варыці,  
 Ой, прышлі сыночка пад розгамі біці.  
 Вялі яго месам, вялі вуліцаю,  
 Завязалі ручкі назад сырыцаю.  
 Вецер павявае, сырыца ўсыхае,  
 Маёму сынові ручанькі сцягае.  
 Ой, божа мой, божа, нежывы я буду,  
 З вялікага жалю паміраці буду.  
 Каб жа я знала, калі уміраці,  
 Наняла б сталяроў явара рубяці,  
 Явара рубяці, труну будаваці.  
 Збудаваці труну на ўсе штыры бокі,  
 Каб стаяла труна дваццаць штыры рокі.  
 Пяты наступае, труна прамаўляе:  
 — Дакуль жа я буду парожна стаяці?  
 Ой, божа мой, божа, што буду рабіці,  
 Збудаваці труну — нет каго ўлажыці.  
 Улажыла б бацьку — за бацьку грэх будзе,  
 Улажыла б матку — не будзе парадку.  
 Улажыла б брата — ў брата нова хата,  
 Улажыла б сястрыньку — ў сястры дзяцей многа,  
 Улажыла б мілага — трудна жыць без ёга.  
 Лягла б я самая — дзяціна малая.  
 — Міла маладая, лягай ты самая,  
 Лягай ты самая, хоч ты маладая.  
 Хоч ты маладая, дзяціна малая:  
 Малую дзяціну выгадуюць людзі,  
 А мне, маладому, друга міла будзе.

## ГОРА, ЛІХАЯ ДОЛЯ

462

А я ў горы не радзілася,  
Само гора прыкацілася<sup>1</sup>.

Пайду з гора ў чыста поле,  
Гора за мной катком коціць.

А я з гора ў сіне мора,  
Гора за мной селязнём плывець.

А я з гора ў цёмны лясы,  
Гора за мной салавейкам.

А я ад гора ты ў пасцелю,  
Гора маё ды ў нагах стаіць.

А я ад гора паміраю,  
Гора маё ў галавах сядзіць.

А я з гора ў магілачку,  
Гора за мной з лапатачкай.

А я ад гора закапалася,  
Тады гора адчуралася.

Пашло гора па беламу,  
Па беламу ды ўсё па свету,

Па тых бедных удовачках,  
Па тых дробных сіротачках.

---

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

Moderato

Ўдаўся, ўра-дзіўся доб-ры мо-ла-дзец,  
 кра-ша за я-го на све-це ня-ма,  
 кра-ша за я-го да й на бе-лень-кім.

Удаўся, ўрадзіўся добры моладзец.  
 Краша за яго на свеце няма,  
 Краша за яго да й на беленькім.

Краша за яго на свеце няма,—  
 Як на молайцу шапка з саломы,  
 Як на молайцу світка дзірава.

Не з-пад каменя, не з-пад белага  
 Узялося гора ды за молайца,  
 Узялося гора ды за ўдалага.

З гора ён бяжыць у чыста поле,—  
 Бяда і гора на сівым кані,  
 Бяда і гора ды на сівенькім.

Моладзец з гора ды у цёмны лес,—  
 А бяда з горама ды сівым воўкам,  
 А бяда з горама ды сівусенькім.

Табе, моладцу, ды не убяжаць,  
 Ой, а мне, гору, цябе не кідаць,  
 Ой, а мне, гору, цябе праваджаць.

Моладзец з гора ў воду уцякаў,—  
 А бяда з горама ды з невадочкам,  
 А бяда з горама ды з шаўковенькім.

Моладзец з гора у баярскі двор,  
А бяда з гора там са скрыпкамі,  
А бяда з гора там із дудкамі.

Моладзец з гора у пасцелю лёг,  
А бяда з гора ды у ножаньках,  
А бяда з гора ды у беленькіх.

Ужо моладзец пераставіўся,  
Бяда і гора — у галованьках,  
Бяда і гора — у разумненькіх.


А ўжо моладца хараніць вязуць,  
Бяда і гора із лапатаю,  
Бяда і гора із жалезнаю.

А ўжо моладца і пахавалі,  
Бяда і гора раскакаліся,  
Бяда і гора расплясаліся.

Харош быў, прыгож добры моладзец:  
Ён голы хадзіў — не саромеўся,  
Ён галодзен быў — а ўсё весел быў.

464

$\text{♩} = 80$



Эй, да шчэ ж бы\_ла ў жы\_ва\_це, ў жы\_ва\_це,  
го\_ ра ма\_ ё ўпе\_ ра\_ дзе, ўпе\_ ра\_ дзе.

Эй, да шчэ ж была ў жываце, ў жываце,  
Гора маё ўперадзе, ўперадзе.

Эй, дзе ж ад гора мне падзеціся,  
Дзе ж ад гора схараніціся.

610

Эй, ды шчэ ж бо я не радзілася  
Ка мне гора прычапілася.

Эй, стала ж я каля лаўкі хадзіць,  
Гора мяне ды падпахі вадзіць.

Эй, да стала ж я да на печ лазіць,  
Гора ж мяне да падсаджаваці.

Эй, пайду з гора да ў чыста поле,  
За мной гора ўздагон бяжыць.

Эй, пайду з гора да Дунай-ракі,  
За мной гора із чаўном, із вяслом.

Эй, красна дзеўка здагадалася,  
У сыру зямлю захавалася.

465

$\text{♩} = 85$

-Здэц-ца, ў го-ры не ра-дзі- ла-ся,

ад-куль го-ра пры-ка-ці- ла-ся?

— Здэцца ў горы не радзілася,  
Адкуль гора прыкацілася?

Пайду з гора я й у чыста поле,  
Пайду з гора я у чыста поле.

У чыстым полі захаваюся,  
У чыстым полі захаваюся.

За мной гора із сярпочкам бяжыць,  
За мной гора із сярпочкам бяжыць.

— Пастой, малодка, не схаваешся,  
Пастой, малодка, не схаваешся.

Поле сажну я цябе й знайду,  
Поле сажну я цябе й знайду.

— Пайду з гора я і ў шчыры бары,  
Пайду з гора я і ў шчыры бары.

У шчыры бары захаваюся,  
У шчыры бары захаваюся.

За мной гора з тапарочкам бяжыць,  
За мной гора з тапарочкам бяжыць.

— Пастой, малодка, не схаваешся,  
Пастой, малодка, не схаваешся.

Бары зрубаю, я й цябе знайду,  
Бары зрубаю, я й цябе знайду.

— Пайду з гора я і ў сіне мора,  
Пайду з гора я і ў сіне мора.

У сінім моры захаваюся,  
У сінім моры захаваюся.

За мной гора із чарпачочкам бяжыць,  
За мной гора із чарпачочкам бяжыць.

— Пастой, малодка, не схаваешся,  
Пастой, малодка, не схаваешся.

Мора салью я й цябе знайду,  
Мора салью, я й цябе знайду.

— Пайду з гора я і ў жоўты пясок,  
Пайду з гора я і ў жоўты пясок.

У жоўтым пяску захаваюся,  
У жоўтым пяску захаваюся.



За мной гора із лапаткай бяжыць,  
За мной гора із лапаткай бяжыць.

— Пастой, малодка, здагадалася,  
У жоўтым пяску захавалася.

## 466

У суботу рана муж жану набіў,  
У нядзельку рана да двара схадзіў.

А з двара ідзе, пахваляецца:  
— То ж добра біці чужое дзіця.

Чужое дзіця не спрачаецца,  
Толькі слёзкамi абліваецца.

— Ой, баліць, баліць ўсё й галовачка,  
Вой, шуміць, шуміць ўсё й дубровачка.

Ніхто ж мяне да й не жалуе,  
Толькі жалуе родна матуля.

Павяла ж мяне у каморачку  
Да звязала мне ўсё й галовачку.

— Ідзі, дзіцятка, не аглядайся,  
Пра сваё горачка ўсё й забывайся.

Ішла ж, ішла, аглянулася,  
К ёй горачка прыгарнулася.

А я ад гора яшчэ далей,  
Да мне горачка яшчэ бліжэй.

А я ад гора уцякаючы,  
Мяне горачка даганяючы.

А я ад гора — за сінь мора,  
Мяне горачка і там знайшло.

А я ад гора прыхаваюся,  
Жоўценькім пясочкам прыкапаюся.

Мяне гора нашукаецца,  
Жоўтага пясочка накапаецца.

## 467

Аддаў мяне татка за п'янічаньку,  
Аддаў мяне родны за горкую.

А п'янічанька за сталом сядзіць,  
Перад ім стаіць а тры кубачкі.

Перад ім стаіць а тры кубачкі,  
Перад ім стаіць а тры розненькі.

У першым кубку — зеляно віно,  
У другім кубку — горка гарэлка.

У другім кубку — горка гарэлка,  
У трэцім кубку — бела бяроза.

Не частуець міл мяне зеляным віном,  
А частуець мяне а белаі бярозай.

А частуець мяне а белаі бярозай,  
А белаі бярозай і п'яны, і цвярозы.

Як пайду ж я, молада, а й у нову клець,  
Як вазьму я, молада, тры вузельчыкі.

Як вазьму я, молада, тры вузельчыкі,  
Тры вузельчыкі а ўсе розныя.

У первым вузле — рыжа золата,  
У другім вузле — чыста серабра.

У другім вузле — чыста серабра,  
А ў трэцім вузле — горкая доля.

Як пайду я, молада, у зялёны сад,  
Пасаджу я рыжа золата я й пад яблыняй.

А чыста серабра я й пад вішняю,  
А горкую долю я й пад калінаю.

Не пайду ж я, молада, тры гадочкі ў сад,  
На чацвёртым гаду пайду, млада, па саду.

Рыжа золата сонца выпекла.  
Чыста серабра вада вымыла.

Горкая доля пад калінаю,  
Пад калінаю зацвітаць будзець.

Пад калінаю зацвітаць будзець,  
Мае старасці дажыдаць будзець.

468

♩ = 74

Як на свет я на-ра-дзі-ла-ся,  
го-ра ка мне пры-ю-ці-ла-ся.

Як на свет я нарадзілася,  
Гора ка мне прыюцілася.

Як спала я й у пялёначках,  
Гора ў мяне й у галовачках.

Як стала я каля лаўкі хадзіць,  
Гора мяне да пад ручкі вадзіць.

Я ад гора да й у чыста[e] поле,  
Гора за мной да з сярпочкам бяжыць:

— Поле сажну й цябе, дзеўка, знайду.  
Я ад гора да й у цёмны лес.

Гора за мной з тапарочкам бяжыць:  
— Лес зрублю і цябе, дзеўка, знайду.

Я ад гора да й у сырую зямлю.  
Гора за мной да з мяшочкам бяжыць:

— Добра, дзеўка, здагадалася,  
У сырую зямлю захавалася.

## 469

Спарадзіла ж мяне маці  
Ў святую нядзелю <sup>1</sup>,  
Да й даў жа мне гасподзь долю,—  
Дзе ж я яе дзену?

Да прынясу ж я горкую долю  
К месту прадаваці,  
Ды людзі знаюць маю долю,  
Не йдуць купаваці.

Ой, купляйце, людзі, долю,  
Ды мая доля добра,  
Як нап'ецца — з людзьмі б'ецца,  
Не начуе дома.

Панясу я сваю долю  
У рэчку ўтапіці.  
Ліха доля тое знала,  
Стала гаварыці.

---

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

— Хоць топіш ты, не топіш ты,  
А я не ўтаплюся,  
Прыйдзе дзеўка ж ваду браці,  
То й я учаплюся.

Прыйшла дзеўка ваду браці  
З новымі вядрамі,  
Абчапілась горка доля  
Аберуч рукамі.

### 470

Парадзіла мяне маці  
Ў ліхую гадзіну,  
І дала мне ліху долю,—  
Дзе ж яе падзену?

Панясу я ліху долю  
На базар прадаваці,  
Людзі знаюць ліху долю —  
Не схочуць купляці.

Панясу я ліху долю  
Да рэчанькі тапіці.  
Ліха доля здагадалась,  
Стала гаварыці.

— Ой, хоць тапі, хоць не тапі,  
Я ж не утаплюся,  
Як ты прыдзеш ваду браці,  
За вядзёрка ўчаплюся.

Замахну я ведзярэчкам,  
Аж вада калышэцца,  
А за ёю ліха доля  
Аж услед валачэцца.

— Ой, хадзем жа, ліха доля  
Ой, хадзем жа дадому,

Не завязвай, ліха доля,  
Больш свету нікому.

Ці не жаль жа, мая мамка,  
Што высока стану?  
Завядзі і утапі мяне,  
Я плакаці не стану.

Ці не жаль жа, мая мамка,  
Што высокага росту?  
Завядзі і утапі мяне  
З высокага мосту.

Ці ты мяне, мая мамка,  
У вярвіцы купала,  
Купаючы, умываючы  
Ліху долю давала.

471

$\text{♩} = 69$



Жыў сабе Адам, жыла і Ева,  
жыў сабе Адам, жыла і Ева.

Жыў сабе Адам, жыла і Ева<sup>1</sup>,  
А й мелі сына — сына Аўдашку.  
Скора Удашка рос, прыгожа прыбіраўся,  
Пайшоў Аўдашка на прагуляне,  
Зайшоў Аўдашка к сіняму мору.  
З сіняга мора ўзялося гора:  
Яно й голае, яно й босае,  
Яно лычачкам падпяразана,

<sup>1</sup> Кожны радок паўтараецца два разы.

А мачулачкай засцягнута.  
Нейдзе Аўдашку з гора дзеція,  
Нейдзе беднаму схаранісія.  
З гора Аўдашка ў пастухі пашоў,  
З гора бедненькі ў пастухі пашоў.  
Гора горкае ўслед за ім ідзець,  
Ўслед за ім ідзець і торбу нясець,  
І торбу нясець, пугу валачэць.  
З гора Аўдашка пайшоў дровы сеч,  
Гора горкае ўслед за ім ідзець,  
Ўслед за ім ідзець і тапор нясець,  
І тапор нясець, пілу валачэць.  
З гора Аўдашка — ён сена касіць,  
Гора горкае ўслед за ім ідзець,  
Ўслед за ім ідзець і касу нясець,  
І касу нясець, граблі валачэць.  
З гора Аўдашка на папы пашоў,  
З гора бедненькі на папы пашоў —  
Гора горкае ўслед за ім ідзець,  
Ўслед за ім ідзець і кнігу нясець,  
І кнігу нясець, кадзіла валачэць.  
З гора Аўдашка у пасцелю лёг,  
З гора бедненькі у пасцелю лёг.  
Гора горкае у нагах стаіць,  
У нагах стаіць, у вочы глядзіць.  
А ўжу Аўдашка з свету збавіўся,  
З свету збавіўся, пераставіўся,  
Гора горкае і прыкапыіць,  
І прыкапыіць, і прыказыіць.

## ЮР'Я І ЦМОК

472

Moderato

Даў\_но, даў\_но то\_е бы\_ло —  
 кру\_гом зям\_лі мо\_ра ляг\_ло.

Даўно, даўно тое было —  
 Кругом зямлі мора лягло.

А ў моры тым жыў люты цмок,  
 Штодня збіраў з людзей аброк.

Давалі цмоку ды аброку —  
 На кожны двор па чалавеку.

Адалі ўжо з кожнага двара,  
 Прышла пара і на цара.

— Цару, цару, прыбірайся,  
 Ці сам ідзі, ці жонку шлі!

Жану сваю пашкадаваў,  
 Дачку-красу к мору паслаў.

Сіне мора хвалюецца,  
 Цароўнай цмок любуецца.

З сіня мора выпывае,  
 З пашчы агонь выкідае.

Цароўначка спужалася,  
 За бел камень схавалася.



Аж скуль ўзяўся ды тут Юр'я,  
Пагнаў ў мора свайго каня,

Прабіў цмока золтым кап'ём,  
Рассек цмока вострым мячом.

Па цароўне цар слёзы лье,  
А Юр'я ў двор дачку вязе.

Перад Юр'ем уклечыў цар,  
Пытаецца, што даці ў дар.

— Не трэба мне тваіх дароў,  
З сваёй дачкой бывай здароў!

### 473

Было сяло невесяло!  
Жылі людзі там старынныя,  
То сяло было над возерам.  
А з возера на продзіў дзіва —  
Змей прастрашны выхадзіў з вады,  
Хватаў дзяцей і большых людзей.  
Падвадзілі яму чаргою  
І прасілі бога плачучы,  
Што б ізбавіў іх ад гэтага  
Страшнага змея праклятага.  
Да панскай сям'і чарга прышла:  
Трэба было самому іці  
Ці сваю паню-жану вясці.  
— Ах, да ёсць у мяне дочачка,  
Яна ў мяне адзіночачка.  
Знаць, яе аддаць нам, бедную.  
Плачыць уся дворня княжая.  
На гэту пячаль вялікую  
Прыязджаець госць малодзенькі,  
Незнакомы і няведамы.  
Гэты госць сказаў паненачцы:  
— Скідай, панна, свае сукні ўсе,

А па беленькай кашулечцы  
 Падперажы пояс кованы.  
 Панна к мору прыбліжаецца,  
 А у змея з роту полымя,  
 А із вачэй іскры сыплюцца,  
 Із ушэй яго дым сопаець.  
 Панначка тагды злякаўшыся,  
 Пала на каленкі, бедная!  
 Да пачула дзіўны голас к ей:  
 — Адвяжы ты пояс кованы  
 І абвяжы змея поясам;  
 Вядзі змея за двор на поле,  
 А людзі там змея гэтага  
 Заб'юць колямі жалезнымі,  
 А труп яго на кастры спалюць.  
 Гэта так усё і здзелалась.  
 На гэту радасць вялікую  
 Не з'явіўся госць няведамы.

474

♩ = 160

Як жы-лі — бы-лі лю-дзі ня.

вер-ны-я, толь-кі ве-ры-лі лі-хо-му цмо-ку.

Як жылі-былі людзі няверныя,  
 Толькі верылі ліхому цмоку.

І давалі яму штодзень аброку,  
 Штодзень аброку па чалавеку.

Прышла чарга да самога цара:  
 Ці сам ідзі, ці жонку шлі.

Як сам пайду — войска згіне,  
Жонку пашлю — не з кім жыць будзе.

Была ў цара адна дачка,  
Адна дачка, ядыначка.

— Скідай, дачка, чорнае плацце,  
Надзявай, дачка, белае плацце.

Ідзі, дачка, к сіняму мору,  
К сіняму мору, к ліхому цмоку.

Панна к мору падступае,  
З мора цмок выплывае.

Панна цмока злякнулася,  
Да злякнулася, ваздыхнула.

Адкуль узяўся Юр'я-Юрай,  
Юр'я-Юрай, з вострым кап'ём.

— Бяры, панна, цмока за рогі  
І вядзі яго па ўсяму свету.

Што б людзі гэта ведалі  
І у цмока не верылі.

475

$\text{♩} = 76$

Да бы\_ла зям\_ля не\_хры\_шчо\_на\_я,  
да бы\_лі лю\_дзі да ня\_вер\_ны\_я.

623

Да была зямля нехрышчоная,  
Да былі людзі да няверныя.

Да былі людзі да няверныя,  
Толькі веравалі лютаму цмоку.

Давалі цмоку штодзень аброку,  
Штодзень аброку па чалавеку.

Да прышла радва да самога цара.  
— Ой ты, цар, ты, цар, ці ты сам ідзі,

Ці ты сам ідзі, ці жану вядзі,  
Ці жану вядзі, ці цурку аддай.

Самому ісці — царом не быці,  
Жану вясці — не с кім будзе жыці.

Цурку аддаць — некім пасылаць.  
І цар цурку выпраўляе.

Жалобным сукном вулку сцеле,  
Срэбрам-золатам высцілае.

Цурка ішла, Юр'я маліла,  
Юр'я маліла, яго прасіла.

Юрый кажа: я й баюся,  
Ад лютага цмока не дбаранюся.

— Не бойся, Юрый, я да помачы,  
Ды бяры, Юрый, сівога каня.

Ды едзь, Юрый, на крутую гару,  
Ды забі, Юрый, лютага цмока.

Юрый едзе па пагор'ю,  
А цмок бяжыць па падоллю.

У яго з вачэй агонь гарыць,  
У яго з вушэй дым клубам бяжыць,

У яго з наздрэй усё полымя.  
Ударыў конь капытом, а Юрый кап'ём.

Забілі цмока пад крутой гарой,  
Нясіце цмока к чорту ў балота.

476

$\text{♩} = 55$

А здаў\_на лю\_дзі бы\_лі ня\_вер\_ны\_я ,  
а здаў\_на лю\_дзі бы\_лі ня\_вер\_ны\_я

А здаўна людзі былі няверныя<sup>1</sup>,  
Толькі верылі паганаму سموку.  
Давалі سموку штодзень аброку,  
Штодзень аброку па чалавеку.  
Як прышла чарга да самога цара,  
Хоць сам цар ідзі, хоць царэўну шлі.  
А й сам не йдзець і царэўны не шлець,  
Высылае цар прекрасную панну.  
— І ідзі-ка, панна, к сіняму мору,  
А бяры-ка, панна, шаўковыя шнуры  
І цапляй-ка سموка за крутыя рагі.  
А й панна к мору прыхаджае,  
А паганы смок з мора выплывае.  
А ў яго з роту палам'я шыбае,  
А ў яго з наздзёр іскры сыплюць,  
А ў яго з вушэй дымы валюць.  
Панна سموка праважае,  
А царэўна на двор выбягае.  
Хто ж гэту панну ад смерці адратаваў?  
Да аб'явіўся Юры-Ягорый

<sup>1</sup> Кожны радок паўтараецца два разы.

На буланым кані з залатым кап'ём.  
 — Я яе ад смерці адратаваў.  
 — Хто гэту панну ад смерці адратаваў,  
 Адпішу яму палавіну царства і гасударства.  
 — Не трэба мне ваша палавіна царства і гасударства.  
 А пастаўце мне каменную царкву,  
 Адмалюйце мяне і каня майго.  
 А будзе ка мне мір прыступаці,  
 У ручкі, у ножкі цалаваці.

477

♩ = 120

А былі ж люді да няверныя,  
 а паверылі пагану цмоку.

А былі ж людзі да няверныя,  
 А паверылі пагану цмоку.

Ой, таму цмоку на дзень па чалавеку,  
 А ў пятніцу рана яму двух мала.

Прышла радавая да самага цара,  
 А ў таго ж цара ні чалядачкі.

Ні чалядачкі, ні дзіцячкі,  
 Толькі ў таго цара прамудра царэўна.

Прамудра царэўна, адзявайся,  
 Надзявай шаты, шаты дарагія.

Надзявай шаты, шаты дарагія,  
 Абувай боты да ўсё залатыя.

Да ідзі ў поле пад сіне мора,  
А сіняе мора скалыхнулася.

А сіняе мора скалыхнулася,  
Прамудра царэўна ўлякнулася.

Выплываець з мора паганы цмок,  
У яго з роту агонь валіць.

А ў яго з вушэй дымы ідуць,  
А ў яго з вачэй іскры сыплюць.

— Пастой, пагадзі, паганы цмок,  
Пастой, пагадзі, паганы цмок.

Як зачуў госпад да усю праўду.  
— А святы Юрый, адзявайся.

Надзявай шаты, шаты дарагія,  
Надзявай шаты, шаты дарагія.

Надзявай боты да ўсё залатыя  
Да ідзі ў стайню, выбірай каня.

Выбірай каня найсівейшага,  
Найсівейшага, найсільнейшага.

Да едзь у поле пад сіне мора  
Прамудру царэўну да й бараніць.

— Ой, госпадзі ж божа, сам я баюся,  
Ад паганага цмока не [а]дбаранюся.

— А святы Юрай, чаго баяцца?  
Сячы канём, канём перадам.

Сячы канём, канём перадам,  
Канём перадам, войстрым кап'ём.

Закідай ланцуг, ланцуг на рогі,  
Ой, вядзі цмока па ўсяму свету.

♩ = 156

Жы\_ лі лю\_ дзі ня\_ вер\_ ны\_ я, а

ве\_ ры\_ лі да та\_ му цмо\_ ку,

Жылі людзі няверныя,  
А верылі да таму цмоку.

А верылі да таму цмоку,  
Што есь на дзень па асмiне [а]броку.

Па асмiне аброку, па чалавеку,  
Прышла радоўка к самому цару.

Прышла радоўка к самому цару:  
Абы сам ідзі, абы жонку шлі.

Я й сам не пайду, жаны не пушчу,  
А я вышлю слічну панну.

Слічну панну, дачку сваю.  
Надзявай, доча, смяротна плацце.

Надзявай, доча, смяротна плацце,  
Ідзі к цмоку на сьняданне.

Ідзі, доча, чытаючы,  
Чытаючы, спяваючы.

Чытаючы, спяваючы,  
А ўсё Юр'я памінаючы.

Зірнула доня ў ціха мора,  
Ажно плывець цмок з-за мора.



У яго з наздзёр полымя сапець,  
У яго з вушэй дымы стаўпом.

Як стаяла — крыжам пала,  
На тым месцы царква стала.

479

$\text{♩} = 156$

Ой, жы\_лі\_бы\_лі ня\_вер\_ны\_я лю\_дзі,  
Толь\_кі ве\_ры\_лі лі\_хо\_му цмо\_ку.

480

$\text{♩} = 164$

Жы\_лі\_бы\_лі ня\_вер\_ны\_я лю\_дзі,  
Што ве\_ры\_лі лю\_та\_му цмо\_ку.

Жылі-былі няверныя людзі,  
Што верылі лютаму цмоку.

Толькі верылі нягоднаму цмоку,  
Што ў дзень жа еў па чалавеку.

Па чалавеку, па асміне [а]броку.  
А прышла радоў[ка] да цара-караля:

Абы сам ідзі, абы жонку шлі.  
Я й сам не пайду, жонку не пашлю.

Ёсць у мяне дачка-панна,  
Будзе цмоку на сняданне.

Ўбірайся, панна, ў смяротна плацце,  
Ўбірайся, панна, ў смяротна плацце.

Слічная панна умываецца,  
Ў смяротна плацце надзяваецца.

Ідзе на гару, к сіняму мору,  
Панна к мору падходзіла.

Яна плача сільнюсенька,  
Уздыхае смутнюсенька.

А саслаў гаспод Юрая з неба,  
А саслаў гаспод Юрая з неба.

— А сядлай, Юрай, буланого каня,  
А язджай, Юрай, на крутую гару.

На круту гару, к сіняму мору,  
А забі, Юрай, нягоднага цмока.

481

$\text{♩} = 146$

А дзе ж ты\_ я ды ня\_вер\_ніч\_ кі,

а (й) дзе ж ты\_ я ды ня\_вер\_ніч\_ кі.

The image shows two staves of musical notation in G major (one sharp). The first staff begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a tempo marking of quarter note = 146. The melody consists of eighth and quarter notes. The lyrics are written below the notes, with hyphens indicating syllables across notes. The second staff continues the melody and lyrics, ending with a double bar line and repeat dots.

А дзе ж тыя ды нявернічкі,  
А й дзе ж тыя ды нявернічкі.

А давалі аброк паганаму цмоку,  
А давалі аброк паганаму цмоку.

А што ў бога дзень па чалавечку,  
А што ў бога час па дзяціначцы.

А прышла чарада да самога караля,  
А прышла чарада да самога караля.

— А кароль мой, а ці сам ідзі,  
А ці сам ідзі, ці дачушку шлі.

— Вазьмі, Гануська, вялікую ксёнжку,  
Вазьмі, дачушка, вялікую ксёнжку.

А сядзь, Гануська, ты на камушку,  
А сядзь, дачушка, ты на камушку.

А й плывець, плывець паганы цмок,  
А й плывець, плывець паганы цмок.

А й з яго ляпы агонь шыбаець,  
А з яго наздзёр іскры сыплюцца.

А з яго вушэй дым трубой ідзець,  
А з яго вушэй дым трубой ідзець.

А і тут, тут, тут Гануську схапіць,  
А і тут, тут, тут Гануську з'есці.

А конь з капытом, а Юр'я з каплом,  
А конь з капытом, а Юр'я з каплом.

Абаранілі гэту Гануську,  
Абаранілі каралёву дачушку.

— Адчапі, Гануська, ад каня вожкі,  
Адчапі, Гануська, ад каня вожкі.

А бяры цмока за крутыя рожкі,  
А бяры цмока за крутыя рожкі.

Павядзём яго ў тое сяло,  
Павядзём яго ў тое сяло.

У тое сяло, дзе нявернічкі,  
Й а ў тое сяло, дзе нявернічкі.

А тыя людзі папужаліся,  
А тыя людзі папужаліся.

Па цёмных куточках пахаваліся,  
Па цёмных куточках пахаваліся.

— А стойце, людзі, не пужайцеся,  
Па цёмных куточках не хавайцеся.

Паганага цмока наглядайцеся,  
Паганага цмока наглядайцеся.

## ДАРОТА (ВАРВАРА)

482

А Дарота, Дарота  
Крашшы перла і злота.  
Як забачыў кроль-цыган,  
Дак Дароту спадабаў.  
— А Дарота, Дарота,  
Да маіх воч надобна.  
— А што мовіш, кроль-цыган?  
Луччы буду свет свяціць,  
Чымся з табою маю жыць!  
— А Дарота, Дарота,  
Трэба табе даць кары.  
Вялю дробна шкла набіць  
І Дароту босу вадзіць!  
Там ручаём кроў цякла —  
Пякней стала, як была!  
— Ай, Дарота, Дарота,  
Не памогуць твае чары,  
Трэба табе даць кары.  
Вялю кацёл завесіць  
І алею налеіць,  
На жаркім агні паліць  
І Дароту усадзіць.  
Як Дарота ступіла,  
Пякней стала, як была!  
— Ай, Дарота, Дарота,  
Не памогуць твае чары,  
Трэба табе даць кары.  
Вялю ў турму ўсадзіць  
І на сем год пасадзіць,  
Не даць Дароці ні есь, ні піць.  
Сам на войну паеду,  
І на сем год паеду,  
І на восьмы прыеду!  
— А служэнты, служэнты,  
Адчыніце вароты,

Паглядзіце Дароты,  
 А ці жыва Дарота?  
 — А што мовіш, кроль-цыган?  
 Хоць не ела, не піла,  
 Пякней стала як была!  
 — А служэнты, служэнты,  
 Няверна вы служылі:  
 Чым Дароту жывілі?  
 — А што маеш, кроль-цыган?  
 Не мы яе жывілі...

483

$\text{♩} = 69$

Як у\_ ста\_ ла Вар\_ ва\_ рэ  
 а ра\_ на, ра\_ на, як у\_ ста\_ ла  
 Вар\_ ва\_ ра а ра\_ на, ра\_ на.

## ДЗЕУКА І ШАТАН

484

А ў нядзелю, нядзелю  
Пайшлі дзеўкі па зелле.

Разаслалі злота, медзь,  
[Сталі сабе вянкi віць].

Аж прыходзіць да іх пан,  
З роду, з пекла сам шатан.

— Як сабе маце, панначкі,  
Траіх дзяток матачкі?

— Найяснейшы прынцыпале,  
З роду, з пекла шатане!

— Па чом, дзеўкі, пазналі,  
Жэ мяне так назвалі?

— Па коніках вараных,  
Па сядэлках смаляных.

Узялі панну з-за двару,  
Паняслі да бару.

Прыняслі пад пекла,  
Пасадзілі на крэсла.

Пад ёю смалу тапілі,  
На яе смала капала.

На яе смала капала,  
Яна глосна плакала.

Сядзіць панна, здалека  
Абачыла чалавека.

— Ідзі, чловек, дадому,  
Не кажы ніц нікому.

Ні ойцу, ні мацеры,  
Няхай гавораць пацеры.

Няхай убогім ўжо не даюць,  
Бо мяне стуль не вымуць.

Бо я ў пекле застаюся,  
Нігды не вызвалюся.


485

*Allegretto*

Л ў ня\_ дзе\_ лю на ран\_ ку  
пай\_ шла пан\_ на да са\_ ду, о\_ го,  
о\_ го\_ го, пай\_ шла пан\_ на да са\_ ду.



**БАЛАДЫ,  
ЯКІЯ  
ЗМЯШЧАЮЦЬ  
ЗАГАДКІ**



486

Пры ў дарозе,  
Пры ў дарозе дзяўчыніца  
Лянок брала, лянок брала,

К сырой зямлі,  
К сырой зямлі прыпадала,  
Прыпадала, прыпадала.

— Маць сырая,  
Маць сырая ты зямелька,  
Ты зямелька, ты зямелька.

Узяла бацьку,  
Узяла бацьку, ўзяла й матку,  
Вазьмі й мяне, маладую.

Вазьмі й мяне,  
Вазьмі й мяне, маладую,  
Як ігрушу зеляную.

Як ігрушу,  
Як ігрушу зеляную,  
Як яблыню салодкую.

Пры ў дарозе,  
Пры ў дарозе дзяўчыніца  
Пасець коні, пасець коні.

Пасець коні,  
Пасець коні, йна заснула,  
Йна заснула, йна заснула.

Прачнулася,  
Прачнулася — коні нету,  
Коні нету, коні нету.

Пашла дзеўка,  
Пашла дзеўка ў лес па дарожцы,  
У лес па шырокай, ў лес па шырокай.

Насустрэчу,  
Насустрэчу тры двараніны,  
Тры маладыя, тры маладыя.

Загадалі,  
Загадалі тры загадкі,  
І чатыры загадкі, чатыры загадкі.

— Адгадаеш,  
Адгадаеш — вазьмём замуж,  
Вазьмём замуж, вазьмём замуж.

Не адгадаеш,  
Не адгадаеш — галаву знімем,  
Галаву знімем, галаву знімем.

А што ж гэта,  
А што ж гэта без повада йдзець,  
Без повада йдзець, без повада йдзець?

А што ж гэта,  
А што ж гэта без караня расцець,  
Без караня расцець, без караня расцець?

А што ж гэта,  
А што ж гэта без пол гарыць,  
Без пол гарыць, без пол гарыць?

А што ж гэта,  
А што ж гэта без голаса выць,  
Без голаса выць, без голаса выць?

— Без повада йдзець,  
Без повада йдзець быстрая рэчка,  
Быстрая рэчка, быстрая рэчка.

Без караня расцець,  
Без караня расцець бялой камень,  
Бялой камень, бялой камень.

Без пол гарыць,  
Без пол гарыць ясная зорка,  
Ясная зорка, ясная зорка.

Без голаса выіць,  
Без голаса выіць конь вароны,  
Конь вароны, конь вароны.

— Адгадала,  
Адгадала, красная дзеўка,  
Адгадала, адгадала!

Твае коні,  
Твае коні на сінём моры,  
На сінём моры, на сінём моры.

Ядуць траву,  
Ядуць траву шаўковую,  
Шаўковую, шаўковую.

А п'юць ваду,  
А п'юць ваду маравую,  
Маравую, маравую.

487

$\text{♩} = 92$

Ой ты, га-лю, ды ма-я

Га-лю, што ж(ы) я та-бе

ска-за-ці ма-ю.

— Ой ты, Галю, ды мая Галю,  
Што ж я табе сказаці маю.

Што ж я табе сказаці маю,  
Сем загадак загадаю.

Адгадаеш — маёй будзеш,  
Не адгадаеш — чужой будзеш.

Ой, што расце без караня,  
А што ўецца круг дзерава?

Што пячэ без жарыны,  
Што жыве без дружыны?

Ой, што грае, голас мае,  
Ой, што плача — слёз не мае?

— Камень расце без караня,  
Хмель уецца круг дзерава.

Сонца й пячэ без жарыны,  
А казача жыве без дружыны.

Скрыпка грае — голас мае,  
Салавей плача — слёз не мае.

488

$\text{♩} = 85$

І шоў ка\_ зак да\_ ро\_ га\_ ю,  
су\_стрэў дзеў\_ку, зваць Га\_ ля\_ ю,  
су\_стрэў дзеў\_ку, зваць Га\_ ля\_ ю.

Ішоў казак дарогаю,  
Сустрэў дзеўку, зваць Галяю <sup>1</sup>.

— Ой ты, дзеўка, мая Галю,  
Штось я табе сказаць маю.

Штось я табе сказаць маю,  
Сем загадак загадаю.

Адгадаеш — мая будзеш,  
Не 'дгадаеш — чужой будзеш.

Ой, што расце без карэння,  
Ой, што цвіце без насення?

— Ой, што гарыць без полам'я,  
Ой, што бяжыць без повада?

Ой, што ўецца кругом дрэўца,  
Ой, што сушыць каля сэрца?

Ой, што грае — голас мае?  
— Казак дурань, што пытае.

Камень расце без карэння,  
Доля цвіце без насення.

Сонца гарыць без полам'я,  
Вада бяжыць без повада.

Хмель уецца кругом дрэўца,  
Любоў сушыць каля сэрца.

Скрыпка грае — голас мае,  
Дзеўка Галя адгадае.

---

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы.



А на віры, на вірочку  
 Там дзевачка бель бяліла,  
 Бель бяліла, злоты сыгнэт ураніла.  
 А тут ішлі да тры рыбаловы,  
 А яна ж іх да прасілася:  
 — А мілыя ж мае да тры рыбаловы,  
 А закіньце ж вы шаўковыя сеці,  
 А улавіце ж вы залаты сыгнэт!  
 Я ж вам буду да знадобненька:  
 Аднаму буду да суседачка,  
 Другому буду да нявехначка,  
 Трэцяму буду да міла жана.  
 Да суседа агню пайду,  
 А свякратку разуваць буду,  
 А міламу ложка слаць буду,  
 Ложка слаць із ім спаць.  
 — Мілая ж ты наша паненачка!  
 Загадаем табе сем загадак,  
 Калі адгадаеш — наша будзеш,  
 А не адгадаеш — айцова будзеш.  
 А што расцець без караня,  
 А што бяжыць без повада,  
 А што чорна не чэрнючы,  
 А што сіва не сіўлючы,  
 А што міла не гадуючы?  
 — Што бы я была за дзіця ў бацькі,  
 Я гэтых загадак не адгадала!  
 Камень расцець без караня,  
 А зара гарыць без полымя,  
 А вада бяжыць без повада,  
 А чоран воран не чэрнючы,  
 А сіва зязюлька да не сіўлючы,  
 А жана мілая не гадуючы.



Moderato



Край да\_лі\_ны шы\_ро\_ка\_е, гэй, ло\_лам,



край да\_лі\_ны шы\_ро\_ка\_е, гэй, ло\_лам.

Край даліны шырокае, гэй. лолам<sup>1</sup>.

Край даліны шырокае,

Край даліны глыбокае.

Тудыма ішла красна панна

З медзянымі ведзяркамі,

З залатымі асілкамі,

А за ёю бел малойчык.

— Зажджы, зажджы, красна панна;

Дай мне вады напіціся,

Напіціся і ўмыціся.

Я загану сем загадак,

Як адганеш — мая будзеш,

Не адганеш — дурна будзеш:

Што то сіня не сінячы,

Што то чорна не чэрнячы,

Што то бела не белячы,

Што то раба не рабячы,

Што то расце без караня,

Што то плача без голасу,

Што то бяжыць без рук, без ног?

— Што б я была за дзяўчына,

Каб загадак не зганула,

Табе сваіх не сказала.

Сіне мора не сінячы,

Чорны воран не чэрнячы,

Белы лебедзь не белячы,

Дзяцел рабы не рабячы,

Камень расце без караня,

Скрыпка плача без голасу,

Вада бяжыць без рук, без ног.

<sup>1</sup> Рафрэн «гэй, лолам» спяваецца ў канцы кожнага радка.

♩ = 116

За клет\_ ка\_ ю, за но\_ ва\_ ю, сад  
сад зя\_ ле\_ ны віш\_ нё\_ вы.

За клеткаю, за новаю,  
Сад зялёны, вішнёвы<sup>1</sup>.  
Ляжаць брусы цясовыя,  
Па тых брусах сняжок выпаў,  
Сняжок выпаў, слядок паклаў.  
А хто ж там ішоў?  
Красная паненка,  
А за ёю красны панічок.  
— Пастой, пастой, красная паненка,  
Загадаю пяць загадак.  
Адгадаеш — мая будзеш,  
А не адгадаеш — слугой будзеш.  
А што ляціць без повада?  
А што гарыць без полымя?  
А што расцець без караня?  
А што чорна не чэрнячы?  
А што бела не белячы?  
— Вада ляціць без повада,  
Зара гарыць без полымя,  
Камень расцець без караня,  
Лебедзь белы не белячы,  
Воран чорны не чэрнячы.

Ды й тамака на даліне  
Пасу коні вараныя.

<sup>1</sup> Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.

Ай, пасучы, пагубіла,  
Шукаючы, заблудзіла.

Прыблудзіла к сіняму мору,  
К сіняму мору, ды й к возеру.

— Вы малайцы-рыбалоўцы,  
Не відзелі коні мае?

Коні мае варанья,  
Годы мае маладыя.

— Хоць відзелі, не відзелі,  
Хоць чулі, не чулі.

Загаднулі сем загадак:  
— Ды што расце без караня,

Ды што гарыць без полымя,  
Ды што бяжыць без повада,

Ды хто чорны не чарнёны,  
Ды хто рабы не рабёны,

Ды хто сівы не сызоны,  
Ды хто белы не бялёны?

— Камень расце без караня,  
Зара гарыць без полымя.

Воран чоран не чарнёны,  
Коршун рабы не рабёны.

Сізы голуб не сызоны,  
Лебедзь белы не бялёны.

Andante

Да пасвіла Кася коні,  
да, пасучы, пагубіла.

Да пасвіла Кася коні,  
Да пасучы, пагубіла.

[Да пасучы, пагубіла],  
Шукаючы, заблудзіла.

Як беж, так беж дарогаю,  
Як беж, так беж шырокаю.

Сустрачае казак дзеўку,  
Казак дзеўку сямілетку.

Да загануў сем загадак.  
Як адганеш — мая будзеш,

[А] не адганеш — дурна[я] будзеш.  
Да што свеціць па ўсём свету?

Да што паліць — агню нету?  
Да што цвіце — цвету нету?

Да што плыве без разгону?  
Да што ідзе без размовы?

Да што расце без караня?  
Да што ўецца круг дзерава?

Да што грае, голас мае?  
— Сонца свеціць па ўсём свету.

Маланка паліць — агню нету,  
Трава цвіцець — цвету нету.

Вада плывецъ без разгону,  
Рыба ідзець без размовы.

Камень расцець без караня,  
Хмель ўецца круг дзерава.

Скрыпка грае, голас мае —  
Казак дурань, што пытае!

# АДГАДАЕШ — СКАЖАМ, ДЗЕ КОНІ

494

$\text{♩} = 136$

Пас\_ ці\_ ла дзеў\_ ка ды та\_ бун ко\_ ней,  
 ды зя\_ лё\_ ны я\_ ва\_ р(ы), ку\_ д(ы)\_ ра\_ вы!

Пасціла дзеўка ды табун коней,  
 Ды зялёны явар, кудравы! <sup>1</sup>  
 Сама задрамала, коней пацярала.  
 Як пайшла ж яна лужком-беражком,  
 Лужком-беражком, каля рэчачкі,  
 Сустрэла яна трох малайцоў.  
 — Ах вы, хлопцы, белыя малайцы,  
 Ці не бачылі маіх коней?  
 — Хоць бачылі, мы табе не скажам,  
 Загадаем табе ды сем загадак.  
 Калі адгадаеш, мы табе скажам,  
 Мы табе скажам, дзе твае коні.  
 А што бяжыць без повада?  
 А што гарыць без полымя?  
 А што расце без караня?  
 А што ляціць панікаючы?  
 А што бяжыць паглядаючы?  
 А што чорна ды не чэрнючы?  
 А што бела не белена?  
 — Пчала ляціць панікаючы.  
 А звер бяжыць паглядаючы,  
 Вада бяжыць без повада,  
 Зара гарыць без полымя,

<sup>1</sup> Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.

Камень расце без кораня,  
 Чоран воран ды не чэрнючы,  
 Белая бяроза ды не белючы.  
 — Цяпер мы скажам, дзе твае коні.  
 А твае коні ў чыстым полі.  
 А п'юць ваду сцюдзёную,  
 Ядуць траву шаўковую,  
 Залатымі путамі папутаны.

495

$\text{♩} = 80$

(і) Пас\_ ці\_ла дзеў\_ ка ста\_ да ко\_ ні,  
 жар\_ ка\_ е сон\_ ца (й) ус\_ хо\_ дзіць.

Пасціла дзеўка стада коні,  
 Жаркае сонца й усходзіць! <sup>1</sup>  
 Папасціўшы, крэпка ўснула,  
 Крэпка ўснула, коні не пачула,  
 Ачнулася — коні нету.  
 Стала дзеўка думаць-гадаць,  
 Куды ісці коні шукаць.  
 Пашла б лесам, дык баюся,  
 Пашла б лугам — намачуся.  
 Пашла дзеўка дарогаю,  
 Дарогаю шырокаю,  
 Сустракаець трох казачэнькаў.  
 — А вы, казачэнькі, а вы, маладзенькі,  
 Ці не відзелі стада коні?  
 Адзін кажыць: я й не відзеў,  
 Другі кажыць: я й не бачыў,

<sup>1</sup> Рэфрэн «Жаркае сонца й усходзіць!» паўтараецца пасля кожнага радка.

Трэці кажыць: я й сам там быў,  
Я й сам там быў, коні відзеў.  
Загадаем дзеўцы дзевяць загадак,  
Калі адгадаеш, дзе коні скажам.  
А што ж бяжыць без повада?  
А што расцець без кораня?  
А што гарыць без полымя?  
А што расцець вышы лесу?  
А што цвіцець — ніхто не відзіць?  
А хто плачыць без голаса?  
А хто ж белы ды не белючы?  
А хто чорны ды не чэрнючы?  
А хто рабы ды не раблючы?  
— Багдай жа я ды не бацькава,  
Ды не бацькава, ды не матчына,  
Каб я гэта не адгадала.  
Вада бяжыць без повада,  
Камень расцець ды без кораня,  
Сажга гарыць без полымя,  
А хмель расцець вышы лесу,  
Папараць цвіцець — ніхто не відзіць,  
Конік плачыць без голасу,  
Лебедзь белы не белючы,  
Воран чорны ды не чэрнючы,  
Дзяцел рабы ды не раблючы.  
— Твае коні ў чыстым полі,  
Ядуць траву пшанічную,  
А п'юць ваду крынічную,  
Ядуць траву яравую,  
А п'юць ваду сцюдзёную.

## 496

У чыстым полі на даліне  
Пасла коні варанья,  
І пасучы, пагубіла,  
Шукаючы, заблудзіла.  
Прыблудзіла к сіню мору,  
К сіню мору і к азёру.



— Рыбалоўцы, вы малойцы,  
Ці не відзелі вы коней?  
— Хоць відзелі, хоць не відзелі,  
Табе мы не скажам,  
Загадаем сем загадкаў.  
Калі адгадаеш сем загадкаў,  
Тады табе скажам.  
— Рыбалоўцы, вы малойцы,  
Адгадаю сем загадкаў.  
— А хто гарыць без полымя?  
І хто ляціць без поваду?  
А хто белы не бялёны?  
А хто чорны не чарнёны?  
А хто рабы не пісоны?  
А хто расце без караня?  
— Зара гарыць без полымя,  
Вада ляціць без поваду,  
Лебедзь белы не бялёны,  
Воран чорны не чарнёны,  
Дзяцел рабы не пісоны,  
Камень расцець без караня.  
— Дзяўчышына маладая!  
Сонца ясна, ты яснее!  
У чыстым полі на даліне  
Ходзяць коні вараныя,  
Ядуць траву шалковую,  
П'юць вадзічку мядовую.

## 497

А ў полі, полі да на верасе,  
Ой, там дзеўка да каня пасець.  
Шыла шубку, вышывала,  
Вышывала, задрамала,  
Табун коні пацярала.  
Пашла яна ўсё дарогаю,  
Усё дарогаю, усё шырокаю.  
А ўстрэціла трох казачэнькаў.  
— А вы, казачэнькі, а вы, маладзенькі,

А ці бачылі вы табун коні?  
 Вы табун коні, табун варанья,  
 Табун варанья, цуглі залатыя.  
 Адзін кажыць ёй: не бачыў,  
 Другі кажыць ёй: не відзеў,  
 А трэці кажыць ёй: я й сам там быў,  
 Я й сам там быў й на іх ездзіў.  
 Загадаю, дзеўка, сем загадак,  
 Калі адгадаеш — коні найдзеш.  
 А што ляжыць — не павернецца,  
 А што бяжыць без повада,  
 А што плачыць без голаса,  
 А што расцець без кораня,  
 А што гарыць без полымя,  
 А што чорна ды не чэрнючы,  
 А што бела ды не белючы?  
 — Камень ляжыць — не павернецца,  
 Вада бяжыць без повада,  
 Конік плачыць без голаса,  
 Сажка расцець без кораня,  
 Зара гарыць без полымя,  
 Чорны воран не чэрнючы,  
 Бела лебедзь ды не белючы.  
 — Ах ты, дзеўка разумнае маткі,  
 А твае коні за гарою ходзяць,  
 А ядуць траву ўсё муражную,  
 А п'юць ваду крынічную.

498

$\text{♩} = 100$

А што ў ле\_ се ды на ве\_ ра\_ се,  
 ой, зя\_ лё\_ ны я\_ вар, куд\_ ра\_ вы.

А што ў лесе ды на верасе,  
 Ой, зялёны явар кудравы <sup>1</sup>.  
 Пасвіла дзеўка тры стады коней.  
 Пасучы каней, яна й заснула.  
 Праснулася дзеўка — аж коней няма.  
 Пайшла дзеўка лужком-беражком,  
 Стрэла дзеўка трох рыбалоўцаў.  
 Стала яна ў іх пытаці,  
 Ці не бачылі тры стады коней?  
 Адзін кажа: я не бачыў,  
 Другі кажа: я не відзеў,  
 Трэці кажа: я й сам там быў.  
 Загадаю, дзеўка, шэсць загадачак,  
 Тады табе скажу, дзе твае коні.  
 А што расце без караня,  
 А што бяжыць без повада,  
 А што бела да не белена,  
 А што чорна да не чэрнена?  
 — Камень расце без караня,  
 Вада бяжыць без повада,  
 Белы лебедзь не белены,  
 А чорны воран не чэрнены.  
 — Цяпер скажу, дзе твае коні.  
 Твае коні ў чыстым полі  
 Ядуць траву медунічную,  
 А п'юць ваду крынічную.

#### 499

Пасвіла дзеўка табун коней,  
 Пасвіла, пасвіла, ды й заснула.  
 Праснулася дзеўка — усё коней нету,  
 Усё коней нету, усё вараненькіх.  
 Села дзеўка думаць-гадаць,  
 Куды ісці коней іскаць.  
 Балатамі пайсці — утануць,  
 Лясамі пайсці — мядзведзь заб'ець.  
 Пашла дзеўка ўсё дуброваю,

<sup>1</sup> Рэфрэн «Ой, зялёны явар кудравы» паўтараецца пасля кожнага радка.

Усё дуброваю, ўсё зялёнаю,  
Усё дарогаю, ўсё шырокаю.  
Сустракаець трох малайцоў,  
Трох малайцоў — валачобнікаў.  
— Валачобнікі, людзі добрыя,  
А ці чулі вы, ці відзелі  
Маіх каней вараненькіх?  
— Загадаем дзеўцы чатыры загадкі,  
Калі адгадаеш — скажам і пакажам:  
А хто чоран ды не чэрнены,  
А хто белы ды не белены,  
А што бяжыць без повада,  
А хто іржэць без голасу,  
А што расцець без кораня?  
— Воран чоран ды не чэрнены,  
Лебедзь белы ды не белены,  
Вада бяжыць ды без повада,  
Конік іржэць без голасу,  
Камень расцець без кораня.  
— Бадай, дзеўка, бадай, красна,  
Адгадала ўсе нашы загадкі.  
Мы ж табе скажам і пакажам:  
Твае коні на дуброве  
Ядуць траву шалковую,  
П'юць ваду ключавую,  
Залатымі путамі папутаны,  
Залатымі няздэчкамі пазанузданы.

# АДГАДАЕШ — ПЕРСЦЕНЬ АТРЫМАЕШ

500

$\text{♩} = 176$

Ой, на а\_ зя\_ ры\_ не ды на сі\_ нень\_кай,  
вяс\_ на крас\_ на на ўвесь свет!

Ой, на азярыне ды на сіненькай,  
Вясна красна на ўвесь свет!  
На кладачцы ды на гібенькай.  
Зялён явар, зялёны!<sup>1</sup>  
Там дзяўчына бель бяліла.  
Бель бяліла, ручкі мыла.  
Ручкі мыла, персцень ураніла.  
Дзе бралася шчука-рыба.  
З хваль нырнула, персцень праглынула.  
А к той азярыне ды на лугавіне.  
Ішло-брыло тры малойчыкі.  
Тры малойчыкі-рыбалоўчыкі.  
Йшлі на нерат, неслі невад.  
— Ой, мілыя мае тры малойчыкі.  
Тры малойчыкі-рыбалоўчыкі.  
Вы закіньце ў тоню невад.  
Вы злавіце шчуку-рыбачку.  
Адбярыце залаты персцень.  
Я ж вам буду ў вялікай адгодзе:  
Аднаму буду суседкаю,  
Другому буду швагеркаю.  
Трэцяму, згадаем, сама маладая.  
Я да суседа агню пайду.

<sup>1</sup> Рэфрэны «Вясна красна на ўвесь свет!» і «Зялён явар, зялёны!» паўтараюцца па чарзе праз адзін радок.

Я да швагра ў госці пайду.  
А з каханым век жыць буду.  
— Дзяўчыначка-журавіначка.  
Загадаем табе сем загадак.  
Адгадаеш — персцень атрымаеш.  
Не адгадаеш — нас не дачакаеш.  
А што шэпча без говара?  
А што бяжыць без повада?  
А што расце без караня?  
А што чорна не чэрнячы?  
А што бела не бялячы?  
А што стогне без немачы?  
А што ўецца паверх дрэва?  
— Вецер шэпча без говара,  
Вада бяжыць без повада,  
Камень расце без караня,  
Снягі белы не бялячы,  
Воран чорны не чэрнячы,  
Свіння стогне без немачы,  
Хмель віецца паверх дрэва.

## 501

Па вуліцы па шырокай,  
Па травушцы па зялёнай  
Зазвінела калясачка.  
Хто у той калясцы паязджаець?  
Паязджаець пан Уладзісь.  
А за ім у пагоню красна дзеванька:  
— А стой, пагадзі, пан Уладзісь!  
Загадаю табе сем загадак,  
Ізволь іх адгадаці і адказаці:  
Што бяжыць без повада,  
А што расцець без караня,  
А што цвіцець без сіняга цвету,

А што салатзей за сахару,  
А што плачыць без голасу,

А што чарно не чарнёна,  
А што ж бела не бялёна?

— Ох, каб я не ацецкі сын, не мацерын,  
Гэтай загадкі не адгадаць, не адказаць!

Вада бяжыць без повада,  
Камень расцець без караня,

Папараць цвіцець без сіняга цвету,  
Сон салатзей ды за сахару,

А конь плачыць ды без голасу,  
Чоран воран не чарнёны,  
Белы лебедзь ды не бялёны.

## 502

А у садзе, садзе стаіць вішанька,  
Зялёны сад вішнёвы!<sup>1</sup>  
Пад тэй вішанькай млада Аўгінка  
Вішанькі шчыпець, у кішэнькі сыпець.  
А прышлі ж к ёй ды два малойцы,  
Загадалі ей сем загадак.  
— Млада Аўгінка, ці адгадаеш,  
Ці адгадаеш гэты загадкі?  
А і што гарыць ды без полымя,  
А што ж расцець ды без караня,  
А што ж бяжыць ды без повада,  
А што ж плачыць ды без голаса,  
А што ж чорна не чэрненае,  
А што ж бела не беленае,  
А хто ж жасцей ды за заенькі,  
А хто ж мілей атца, мацеры,  
А што салатзей ды за сахару?

---

<sup>1</sup> Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.

— А багдай жа я не ацецка доч,  
Не ацецка доч, не мацерына,  
Каб не адгадала гэтых загадак!  
А гарыць зара ды без полымя,  
А бяжыць вада ды без повада,  
А расцець камень а без кораня,  
А іржэць конік а без голасу,  
А чоран воран ды не чарнёны,  
А лебедзь белы, а не бялёны,  
Жасцей соўнейка ды за заенькі,  
Мілей вочанькі айца, мацеры,  
А смашнее сон ды за сахару.



**БАЛАДЫ  
ГУЛЬНЁВА-  
ҚАРАГОДНАҒА  
СКЛАДУ**



## МАЛОДКА І ЯЕ РАДНЯ

503

Хадзіла малада па полі,  
Выносіла дзіця ў прыполе,  
Падхадзіла малада малодка  
К бацечку свайму пад аконка.  
— Парай, татуля, гдзе мне падзецца  
З маленькім дзіцяцем?  
— Сама ўтапіся, дзіця ўплаў пусці.

Хадзіла малада па полі,  
Насіла дзіця ў прыполе,  
Падхадзіла малада малодка  
К матачцы сваёй пад аконка.  
— Парай, матуля, парай, родная,  
Гдзе ж мне да й падзецца?  
— Сама ўтапіся, дзіця ўплаў пусці.

Ой, хадзіла малада па полі,  
Насіла дзіця ў прыполе,  
Падхадзіла малада малодка  
К братачку свайму пад аконка.  
— Парай мне, брацетку,  
Гдзе ж мне да й падзецца  
З маленькім дзіцяцем?  
— Ой, так, сястрыца, — сама ўтапіся,  
Дзіця ўплаў пусці.

Хадзіла малада па полі,  
Насіла дзіця ў прыполе,  
Падхадзіла малада малодка  
К сястрыцы сваёй пад аконка.  
— Парай, сястрыца, гдзе мне падзецца  
З маленькім дзіцяцем?  
— Ой, так, сястрыца, — сама ўтапіся,  
Дзіця ўплаў пусці.

Ой, хадзіла малада малодка  
Да па чыстаму полю,  
Ой, насіла, насіла  
Дзіця ў прыполе.  
Падхадзіла малада малодка,  
К міламу пад аконка.  
— Парай, парай, мой міленькі,  
Гдзе мне да й падзецца  
З маленькім дзіцяцем?  
— А от так, міленька,  
Сама пад пярынку,  
А дзіця ў калыску.

## 504

Плыла ўдоўка ракою,  
За ёю дзіця шчукою.  
Прыплыла к кладачцы,  
Ды не к кладачцы,  
А к роднай мамачцы.  
— Ты парай, парай, мамачка,  
Што мне, моладзі, рабіці  
Ды з малюсенькім дзіцяткам?  
— Дзіцятка у вір пусці,  
Сама, маладзенька, ўплаў пыві.

Плыла ўдоўка ракою,  
За ёю дзіця шчукою.  
Ды прыплыла к беражку,  
Ды не к беражку,  
А к роднаму татачку.  
— Парай, парай, татачка,  
Што мне, маладой, рабіці  
Ды з малюсенькім дзіцяткам?  
— Дзіцятка ў вір пусці,  
Сама, маладзенька, ўплаў пыві.

Плыла ўдоўка ракою,  
За ёю дзіця шчукою.  
Ды прыплыла к кусточку,

Ды не к кусточку,  
А к міламу дружочку.  
— Парай, парай, міленькі,  
Што мне, моладзі, рабіць  
Ды з малюсенькім дзіцяткам?  
— Вазьмі дзіцятка,  
Ідзі ў сваю хатку,  
У сваю хатачку,  
К роднаму татачку.

505

Маладая малодачка з Вільна ішла,  
А за ёю Юр'я ваюе,  
А за ёю турак палюе.  
Да й падбегла, падцякла  
Пад свёкравы вароты.  
— А назві ж ты мяне ойчанькам,  
Назві ж ты мяне родненькім,  
То я Юр'я запыню,  
Да цябе, маладую, ў клець пушчу.

Маладая малодачка з Вільна ішла,  
Да за ёю Юр'я ваюе,  
Да за ёю турак палюе.  
Да падбегла, падцякла  
Пад свякроўчыны вароты.  
— Назаві ж ты мяне маткаю,  
Назаві ж ты мяне роднаю!  
— Да лепей жа ж я ў роць пацяку,  
Да цябе маткаю не назву.

Маладая малодачка з Вільна ішла,  
Да за ёю Юр'я ваюе,  
Да за ёю турак палюе.  
Да падбегла пад дзевсра варотка.  
— Дзевяратка, адчыні варотка!  
— Назві ж ты мяне брацейкам,  
Назві ж ты мяне родненькім,

Да я то Юр'я запыню,  
Да цябе, маладую, ў клець пушчу.  
— Да лепей жа ж я ў роць пацяку,  
Да цябе брацейкам не назву.

Маладая маладачка з Вільна ішла,  
Да за ёю Юр'я ваюе,  
Да за ёю турак палюе.  
Да падбегла, падцякла  
Пад залвічыны варота.  
— Да я Юр'я зваюю,  
Да я турка спалюю,  
Назві ж ты мяне сястрою,  
Назві ж ты мяне радною.  
— Волей я ў роць пацяку,  
А цябе сястрою не назву.

Маладая маладачка з Вільна ішла,  
Да за ёю Юр'я ваюе,  
Да за ёю турак палюе.  
Да падбегла, падцякла  
Пад мілага варота.  
— Назві ж ты мяне душачкам,  
Назві ж ты мяне міленькім,  
Да я цябе, маладую, ў клець пушчу,  
Да Юр'я з туркам зваюю.  
— Лепей жа ж я цябе назву душачкам,  
Лепей жа ж назву міленькім,  
Толькі мяне ў клець пусці  
Да жонкаю назаві.

## 506

Ды хадзіла ўдава малада  
Ды па чыстаму полю<sup>1</sup>.

Ды насіла ўдава малада  
Малога дзіцяцю.

---

<sup>1</sup> Другі радок кожнай страфы паўтараецца два разы.

Ды пытала ўдава малада  
Ды ў няроднага таткі:

— Парай, парай мне, татулька,  
Дзе дзіця падзеці?

— Кідай дзіця ў Дунай,  
Сама ўтапіся.

Ды хадзіла ўдава малада  
Ды па чыстаму полю.

Ды насіла ўдава малада  
Малога дзіцяцю.

Ды пытала ўдава малада  
Ды ў роднага таткі:

— Парай, парай мне, татулька,  
Дзе дзіця падзеці?

— Кладзі дзіця ў калубель,  
А сама ў белу ложу.



Лугам, лугам лабада,  
 Тудой ішла удава,  
 А за ёю татарын-баярын,  
 Хоча яе секці-рубаць.  
 — Стой, татарын, не сячы,  
 Алі ты, баярын, не рубай:  
 Ёсць у мяне радзімы мой бацюшка,  
 Той мяне ці не выкупя.  
 Як бацюшку пад вакошка,  
 Мне бацюшка ні славечка.  
 У тую пору ліхая гадзіна,  
 Калі мяне мамка радзіла!

Лугам, лугам лабада,  
 Тудой ішла удава,  
 А за ёю татарын-баярын,  
 Хоча яе секці-рубаць.  
 — Стой, татарын, не сячы,  
 Алі ты, баярын, не рубай:  
 Ёсць у мяне радзімая матушка,  
 Тая мяне ці не выкупя.  
 Як матушцы пад вакошка,  
 Мне матушка ні славечка.  
 У тую пору ліхая гадзіна,  
 Калі мяне мамка радзіла!

Лугам, лугам лабада,  
 Тудой ішла удава,  
 А за ёю татарын-баярын,  
 Хоча яе секці-рубаць.  
 — Стой, татарын, не сячы,  
 Алі ты, баярын, не рубай:  
 Ёсць у мяне родны брацец,  
 Той мяне ці не выкупя.  
 Як братцу пад вакошка,



Мне брацец ні славечка.  
Ў тую пору ліхая гадзіна,  
Калі мяне мамка радзіла!

Лугам, лугам лабада,  
Тудой ішла удава,  
А за ёю татарын-баярын,  
Хоча яе секці-рубаць.  
— Стой, татарын, не сячы,  
Алі ты, баярын, не рубай:  
Ёсць у мяне радзімая сястрыца,  
Тая мяне ці не выкупя.  
Як сястрыцы пад вакошка,  
Мне сястрыца ні славечка.  
Ў тую пору ліхая гадзіна,  
Калі мяне мамка радзіла!

Лугам, лугам лабада,  
Тудой ішла удава,  
А за ёю татарын-баярын,  
Хоча яе секці-рубаць.  
— Стой, татарын, не сячы,  
Алі ты, баярын, не рубай:  
Ёсць у мяне радзімы мой міленькі,  
Той мяне ці не выкупя.  
Як міламу пад вакошка,  
Мне міленькі тры славечка.  
Ў тую пору добрая гадзіна,  
Калі мяне мамка радзіла!

## 508

Што на полі лебяды,  
Туды ішла удава,  
А за ёю татары,  
А за ёю ліхія,  
Хочуць ўдаву загубіць,  
Пры ў дарозе палажыць.  
— Вы, татары мае,

Не губіце мяне!  
Ёсць у мяне бацюшка,  
Пры ў дарожанькі жывёць,  
Ці не выкупіць мяне,  
Ці не выручыць мяне.  
Ох, я к бацюшку на двор,  
Бацька кажыць: не мой род!  
— А худая гадзіна,  
Адракаецца радзіна!

Што на полі лебяды,  
Туды ішла удава,  
А за ёю татары,  
А за ёю ліхія,  
Хочуць ўдаву загубіць,  
Пры ў дарозе палажыць.  
— Вы, татары мае,  
Не губіце мяне!  
Ёсць у мяне матушка,  
Пры ў дарожанькі жывёць,  
Ці не выкупіць мяне,  
Ці не выручыць мяне.  
Ах, я к матушцы на двор,  
Матка кажыць: не мой род!  
— А худая гадзіна,  
Адракаецца радзіна!

Што на полі лебяды,  
Туды ішла удава,  
А за ёю татары,  
А за ёю ліхія,  
Хочуць ўдаву загубіць,  
Пры ў дарозе палажыць.  
— Вы, татары мае,  
Не губіце мяне!  
Ёсць у мяне мілы друг,  
Пры ў дарожанькі жывёць,  
Ці не выкупіць мяне,  
Ці не выручыць мяне.  
Ах, я к міламу на двор,  
Мілы кажыць: вот мой род!  
— А харошая гадзіна,  
Прызнаецца радзіна!

Расла ў полі лебяды,  
 Туды йшла і ўдава,  
 А за ёю татары,  
 А за ёю ліхія,  
 Хочуць ўдаву загубіць,  
 Пры дарозе палажыць.  
 — Не губіце, татары,  
 Не губіце, ліхія,  
 А ёсць у мяне бацьюшка,  
 Пры дарожаньцы жывець,  
 А ён мяне выкупіць.  
 Удоўка к бацьку на двор,  
 Бацька кажыць: не мой род.  
 — А худая гадзіна,  
 Адракаецца радзіна!

Расла ў полі лебяды,  
 Туды йшла і ўдава,  
 А за ёю татары,  
 А за ёю ліхія,  
 Хочуць ўдаву загубіць,  
 Пры дарозе палажыць.  
 — Не губіце, татары,  
 Не губіце, ліхія,  
 А ёсць у мяне мамачка,  
 Пры дарожаньцы жывець,  
 А яна мяне выкупіць.  
 Удоўка к матцы на двор,  
 Матка кажыць: не мой род.  
 — А худая гадзіна,  
 Адракаецца радзіна!

Расла ў полі лебяды,  
 Туды йшла і ўдава,  
 А за ёю татары,  
 А за ёю ліхія,  
 Хочуць ўдаву загубіць,  
 Пры дарозе палажыць.  
 — Не губіце, татары,  
 Не губіце, ліхія,  
 А ёсць у мяне братачка,  
 Пры дарожаньцы жывець,

А ён мяне выкупіць.  
Удоўка к братку на двор,  
Братка кажыць: не мой род.  
— А худая гадзіна,  
Адракаецца радзіна!

Расла ў полі лебядка,  
Туды йшла і ўдава,  
А за ёю татары,  
А за ёю ліхія,  
Хочуць ўдаву загубіць,  
Пры дарозе палажыць.  
— Не губіце, татары,  
Не губіце, ліхія,  
А ёсць у мяне міленькі,  
Пры дарожаньцы жывець,  
А ён мяне выкупіць,  
А ён мяне не аткрыць.  
Удоўка к міламу на двор,  
Мілы й кажыць: вот мой род.  
— Вот харошая гадзіна,  
Што прыйскалася радзіна!

## ВЫКУП З НЯВОЛІ

510

Як на моры, на падолі  
Дзеўка з туркам ў карты грала,  
Да матулі ліст пісала:  
— Ах ты, мая матуленька,  
Выкуп мяне з няволюшкі,  
З цяжоленькай работушкі!  
Матка турку — сталён горад,  
Турак горад не прымаець,  
Дзеўку з замка не пускаець.

Як на моры, на падолі  
Дзеўка з туркам ў карты грала,  
Да татулі ліст пісала:  
— Ах ты, мой татуленька,  
Выкуп мяне з няволюшкі,  
З цяжоленькай работушкі!  
Бацька турку — варана каня,  
Турак каня не прымаець,  
Дзеўку з замка не пускаець.

Як на моры на падолі  
Дзеўка з туркам ў карты грала,  
Да мілага ліст пісала:  
— Ах ты, мой міленькі,  
Выкуп мяне з няволюшкі,  
З цяжоленькай работушкі!  
Мілы турку — золат персцень,  
Турак персцень прымаець,  
Дзеўку з замка выпускаець.

Ой, на моры, на Дунаї  
 Панна з туркам ў карты грае,  
 Да бацьохны лісты піша:  
 — Мой бацьохна, мой родненькі,  
 Выкуп мяне з няволенькі,  
 Да з цяжкое работанькі!  
 Бацька дае, не жалуе  
 Трыццаць валоў і чатыры.  
 На тос турак не паглянуў,  
 Слугам ключоў не выдае,  
 Панну з няволі не выпушчае.

Ой, на моры, на Дунаї  
 Панна з туркам ў карты грае,  
 Да мацьохны лісты піша:  
 — Мая мацьохна родненька,  
 Выкуп мяне із няволі,  
 Да з цяжкое работанькі!  
 Матка дае, не жалуе  
 Трыццаць кароў і чатыры.  
 На тое турак не паглянуў,  
 Слугам ключоў не выдае,  
 Панну з няволі не выпушчае.

Ой, на моры, на Дунаї  
 Панна з туркам ў карты грае,  
 Да браціка лісты піша:  
 — Мой браценьку, мой родненькі,  
 Выкуп мяне з няволенькі,  
 Да з цяжкое работанькі!  
 Братка дае, не жалуе  
 Трыццаць коні і чатыры.  
 На тое турак не паглянуў,  
 Слугам ключоў не выдае,  
 Панну з няволі не пушчае.

Ой, на моры, на Дунаї  
 Панна з туркам ў карты грае,  
 Да сёстранькі лісты піша:  
 — Мая сёстранька, мая родненька,  
 Выкуп мяне з няволенькі,

Да з цяжкое работанькі!  
Сястра дае, не жалуе  
Трыццаць авец і чатыры.  
На тое турак не паглянуў,  
Слугам ключы не выдае,  
Панну з няволі не пушчае.

Ой, на моры, на Дунаі  
Панна з туркам ў карты грае,  
Да мілага лісты піша:  
— Ох, мой мілы, мой міленькі,  
Выкуп мяне з няволенькі,  
Да з цяжкое работанькі!  
Мілы дае, не жалуе  
Трыццаць шабель і чатыры.  
На тое турак паглянуў,  
Слугам ключы павыдаваў —  
Панну з няволі выпушчае.

## 512

За рэкамі, за водамі  
Дзеўка з туркам ў карты грала,  
Да татчкі лісты слала.  
— Ой, мой татка, ой, мой родны,  
Выкуп мяне з няволенькі,  
З чужое старонанькі.  
Ой, шле бацька дваццаць валоў,  
Дваццаць валоў і чатыры.  
Туркі таго не прымаюць,  
Дзеўкі з няволі не пускаюць.

За рэкамі, за водамі  
Дзеўка з туркам ў карты грала,  
Да мамачкі лісты слала.  
— Мая мамка, мая родна,  
Выкуп мяне з няволенькі,  
З чужое старонанькі.  
Ой, шле маці дваццаць кароў,  
Дваццаць кароў і чатыры.

Туркі таго не прымаюць,  
Дзеўкі з няволі не пускаюць.

За рэкамі, за водамі  
Дзеўка з туркам ў карты грала,  
Да сястрыцы лісты слала.  
— Ой, сястрыца мая родна,  
Выкуп мяне з няволенькі,  
З чужое старонанькі.  
Ой, шле сястра дваццаць авец,  
Дваццаць авец і чатыры.  
Туркі таго не прымаюць,  
Дзеўкі з няволі не пускаюць.

За рэкамі, за водамі  
Дзеўка з туркам ў карты грала,  
Да брацейка лісты слала.  
— Ой, мой братка, ой, мой рсдны,  
Выкуп мяне з няволенькі,  
З чужое старонанькі.  
Ой, шле братка дваццаць каней,  
Дваццаць каней і чатыры.  
Туркі таго не прымаюць.  
Дзеўкі з няволі не пускаюць.

За рэкамі, за водамі  
Дзеўка з туркам ў карты грала,  
Да мілага лісты слала.  
Ох ты, мілы, надмілейшы,  
Выкуп мяне з няволенькі,  
З чужое старонанькі.  
Ой, шле мілы дваццаць рублёў.  
Дваццаць рублёў і чатыры.  
Туркі тое прымаюць  
Дзеўку з няволі выпускаюць.

### 513

А ў лесе, ў лесе да на верасе  
Там хадзіла стада коней.  
Між тых коней вараны конік,



Ніхто таго каня не спаймае,  
Не спаймае, ані асядлае.  
Абазваўся слічны паніч,  
Слічны паніч, малады Андрэйка.  
Ён таго каня і спаймае,  
Асядлаўшы, да і паедзе,  
Ён паехаў з гары пад гару,  
Напроціў турка ваяваўся.  
А вывеў турак варанога каня:  
Ён таго каня а ні аглянуўся,  
А ні аглянуўся і вачэй не падойме.  
— Не хачу з туркам гадзіцца,  
А хачу з туркам ваявацца.  
А вынес турак паўмісы злата:  
Ён на тое злата а ні ўзгляне,  
А ні ўзгляне і вачэй не падойме.  
— Не хачу з туркам пагадзіцца,  
А хачу з туркам ваявацца.  
А вывеў турак слічную панну,  
Ён на тую панну, як сакол, глядзіць,  
Як сакол глядзіць і за ручку дзяржыць.  
— Не хачу з туркам ваявацца,  
А хачу з туркам пагадзіцца.

514

Ўздрыгнула мора, ўздрыгнула,  
 Там наша дачушка ўтанула.  
 А ішоў беражком татанька,  
 А ішоў беражком татанька.  
 — Падай ручку, дачушка,  
 Падай ручку, дачушка.  
 — Не падам ручкі табе, татанька,  
 Не падам ручкі табе, татанька.

Ўздрыгнула мора, ўздрыгнула,  
 Там наша дачушка ўтанула.  
 А ішла беражком маманька,  
 А ішла беражком маманька.  
 — Падай ручку мне, дачушка,  
 Падай ручку мне, дачушка.  
 — Не падам ручку табе, маманька,  
 Не падам ручку табе, маманька.

Ўздрыгнула мора, ўздрыгнула,  
 Там наша дачушка ўтанула.  
 А ішоў беражком Мікола,  
 А ішоў беражком Мікола.  
 — Падай мне ручку, Ганначка,  
 Падай, Ганначка, ручку мне.  
 — На табе, Міколка, хоць і дзве,  
 На табе, Міколка, хоць і дзве.

Ўздрыгнула мора, ўздрыгнула,  
 Там наша Ганначка ўтанула.

515

Зыбнула мора, зыбнула <sup>1</sup>,  
 Там Рыпіна ўтанула,

---

<sup>1</sup> Кожны радок паўтараецца два разы.

На берег ручку паклала.  
Шоў па берагу бацьюшка.  
— Падай, Рыпіна, ручкі мне.  
— Не падам, бацьюшка, ручкі вам.  
Пусць я у моры утону,  
Не дастанусь я нікому:  
Ні татарыну ліхому,  
Ай, ні бацьюшку радному.

Зыбнула мора, зыбнула,  
Тама Рыпіна ўтанула.  
На берег ручку паклала.  
Шла па берагу мамачка.  
— Падай, Рыпіна, ручку мне.  
— Не падам, мамачка, ручкі вам,  
Пусць я у моры ўтону,  
Не дастанусь я нікому:  
Ні татарыну ліхому,  
І ні матушцы роднай.

Зыбнула мора, зыбнула,  
Там наша Рыпіна ўтанула,  
На берег ручку паклала.  
Шоў па беражку Архіпка.  
— Падай, Рыпіна, ручкі мне.  
— На табе, Архіпка, абея,  
Пусць я у моры не ўтону  
Не дастанусь я нікому,  
А дастанусь я Архіпку.

## 516

Зыбнула мора, зыбнула,  
Дзевачка ў моры танула.  
Тудою йшла матачка.  
— Падай, дзіцятка, ручку мне.  
— Не падам, мамачка, не падам,  
Няхай я ў моры утону,  
Няхай не буду нікому.

Зыбнула мора, зыбнула,  
 Дзевачка ў моры танула.  
 Тудой ішоў татачка.  
 — Падай, дзіцятка, ручку мне.  
 — Не падам, татачка, не падам,  
 Няхай я ў моры утону,  
 Няхай не буду нікому.

Зыбнула мора, зыбнула,  
 Дзевачка ў моры танула.  
 Тудою ішоў брацетка.  
 — Падай, сястрыца, ручку мне.  
 — Не падам, брацетка, не падам,  
 Няхай я ў моры утону,  
 Няхай не буду нікому.

Зыбнула мора, зыбнула,  
 Дзевачка ў моры танула.  
 Тудою ішла сястрыца.  
 — Падай, сястрыца, ручку мне.  
 — Не падам, сястрыца, не падам,  
 Няхай я ў моры утону,  
 Няхай не буду нікому.

Зыбнула мора, зыбнула,  
 Дзевачка ў моры танула.  
 Тудою ішоў Ванечка.  
 — Да падай, дзевачка, ручку мне.  
 — Ды падам, Ванечка, ды падам,  
 Няхай у моры не ўтану,  
 Няхай буду аднаму.

517

$\text{♩} = 155$

Зыб\_ ну\_ ла клад\_ ка, зыб\_ ну\_ ла,

дзе\_ вач\_ ка ў мо\_ ры ўта\_ ну\_ ла.

Зыбнула кладка, зыбнула,  
Дзевачка ў моры ўтанула,

Дзевачка ў моры ўтанула,  
Прышла мамачка да яе.

Прышла мамачка да яе:  
— Падай, дзіцятка, ручку мне.

— Не падам ручкі, не падам,  
Лепей у моры утону.

Лепей у моры утону,  
Няхай не буду нікому.

Няхай не буду нікому,  
Толькі Дунаю ціхому.

Прышоў малойчык да яе:  
— Падай, дзевачка, ручку мне.

— Ой, падам ручку я й табе,  
Лепей у моры не ўтону.

Лепей у моры не ўтону,  
Лепей жа буду адному.

Няхай жа буду адному,  
А не Дунаю ціхому.

518

ЎЗАРЫГ-ну-ла, мо-ра, ўЗАРЫГ-ну-ла,  
на-ша На-дзят-ка ўта-ну-ла.

## ЛАСТАЎКА НА МОРЫ

519

Да ў нядзельку раненька на зары  
Шчабятала ластаўка на моры,  
На беленькім камушку седзючы  
Да й на беражочак гледзючы.  
— Ой, татулька, татулька, для бога,  
Знімі мяне з камушка бялога.  
У татулькі жаласці нямнога —  
Не зняў мяне з камушка з бялога.

Да ў нядзельку раненька на зары  
Шчабятала ластаўка на моры,  
На беленькім камушку седзючы  
Да й на беражочак гледзючы.  
— Ой, матулька, матулька, для бога,  
Знімі мяне з камушка бялога.  
У матулькі жаласці нямнога —  
Не зняла мяне з камушка з бялога.

Да ў нядзельку раненька на зары  
Шчабятала ластаўка на моры,  
На беленькім камушку седзючы  
Да й на беражочак гледзючы.  
— Ой, брацетка, брацетка, для бога,  
Знімі мяне з камушка з бялога.  
У брацеткі жаласці нямнога —  
Не зняў мяне з камушка з бялога.

Да ў нядзельку раненька на зары  
Шчабятала ластаўка на моры,  
На беленькім камушку седзючы  
Да й на беражочак гледзючы.  
— Ой, сястрыца, сястрыца, для бога,  
Знімі мяне з камушка з бялога.  
У сястрыцы жаласці нямнога —  
Не зняла мяне з камушка з бялога.

Да ў нядзельку раненька на зары  
Шчабятала ластаўка на моры,  
На беленькім камушку седзючы  
Да й на беражочак гледзючы.  
— Ой, міленькі, міленькі, для бога,  
Знімі мяне з камушка з бялога.  
У мілога жаласці ёсць многа —  
І зняў мяне з камушка з бялога.

## 520

У нядзелю раненька з-пад зары  
Шчабятала ластаўка на моры.

На беленькім камені седзячы,  
На крутыя беражкі гледзячы.

На крутыя беражкі гледзячы,  
Увідзела матулю ідучы.

— Сюды, сюды, матуля, для бога,  
Ссадзі мяне з каменя з бялога.

А ў матулі жаласці нямнога,  
Не ссадзіла з каменя бялога.

Увідзела мілога ідучы.  
— Сюды, сюды, міленькі, для бога,

Сюды, сюды, міленькі, для бога,  
Ссадзі мяне з каменя бялога.

А ў мілага жаласці досць многа,  
І ссадзіў ён з каменя бялога.



А ў ня\_дзе\_лю ра\_ нень\_ка э-пад за\_ ры



шча\_ бя\_ та\_ ла пту\_ шач\_ка у ба\_ ры.



## ПАНЕНКА ЗГУБИЛА ПЯРСЦЕНАК

522

Allegretto

Ой, на мо- ру, мо- ру да (й) сі-ню- сень- кім,  
а ві- но ж, ві- но зе- ля- но!

Ой, на мору, мору да й сінюсенькім,  
А віно ж, віно зеляно!<sup>1</sup>  
На Дунаю на быструсенькім  
Маладая паненка, маладая Марылька  
На Дунаю хусты мыла,  
Злоты пярсцёнак з ручанькі ураніла,  
Шчука-рыба яго ухапіла,  
Ухапіла ды й паплыла.

— А мой ойчанько, а мой родненькі,  
Паедзь, зышчы залаты персцень.  
А ойчанькаў конік з стайні не выступіць,  
З стайні не выступіць, на ножкі не ступіць,  
Ні на белы крамень, ні на жоўты пясок.

— А мой брацейко, а мой брацейко,  
Паедзь, зышчы залаты персцень.  
А брацейкаў конік з стайні не выступіць,  
З стайні не выступіць, на ножкі не ступіць,  
Ні на белы крамень, ні на жоўты пясок.

<sup>1</sup> Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.

— А мой жа ж ты да мілюсенькі,  
Паедзь, зышчы залаты персцень.  
А мілага конік з стайні выступіў,  
З стайні выступіў і на ножкі ступіў,  
І на белы крамень, і на жоўты пясок.  
А мой міленькі на коніка сеўшы,  
На коніка сеўшы і скрыпаньку ўзяўшы,  
Зыскаў персцень, рыбу расплатаўшы.

## 523

Да на моры, да на сіненькім,  
Да віно ж наша зеляно! <sup>1</sup>  
Да на каменнейку, да на беленькім.  
Там паненка бель бяліла.  
Бель бяліла, персня забыла.  
Персня забыла, ойца прасіла:  
— Да паедзь-паездзь, мой ты ойчанька,  
Да на край зямлі, на сіне мора,  
Прывязі ты мой залаты пярсцень.  
Айцец едзе, персня не вязе,  
Персня не вязе, праўды не кажа.

Папрасіла сваёй матачкі:  
— Да паедзь-паедзь, родна матачка,  
Да на край зямлі, на сіне мора,  
Прывязі ты мой залаты пярсцень.  
Матка едзе, персня не вязе,  
Персня не вязе, праўды не кажа.

Папрасіла свайго брацейку:  
— Да паедзь-паедзь, мой ты брацейка,  
Да на край зямлі, на сіне мора,  
Прывязі ты мой залаты пярсцень.  
Брацейка едзе, персня не вязе,  
Персня не вязе, праўды не кажа.

Папрасіла сястры родныя:  
— Да паедзь-паедзь, сястра родная,  
Да на край зямлі, на сіне мора,  
Прывязі ты мой залаты пярсцень.

---

<sup>1</sup> Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.

Сястра едзе, персня не вязе,  
Персня не вязе, праўды не кажа.

Тут прасіла яна свайго мілага:  
— Ты паедзь, паедзь, мой ты міленькі.  
Да на край зямлі, на сіне мора,  
Прывязі ты мой залаты персцень.  
Міленькі едзе, персцень вязе,  
Персцень вязе, праўду кажа.

524

А й у Слуцку на рыначку  
Мужык жонку б'е,  
Ніхто ж яе, маладое,  
Да не пашкадуе.  
Свёкарка падступае,  
Нагаечку падкідае:  
— Ой, бі, сынку, бі,  
Вуму-разуму вучы!

А й у Слуцку на рыначку  
Мужык жонку б'е,  
Ніхто ж яе, маладое,  
Да не пашкадуе.  
Свякроўка падступае,  
Нагаечку падкідае:  
— Ой, бі, сынку, бі,  
Вуму-разуму вучы!

А й у Слуцку на рыначку  
Мужык жонку б'е,  
Ніхто ж яе, маладое,  
Не пашкадуе.  
Дзевярка падступае,  
Нагаечку падкідае:  
— Ой, бі, братко, бі,  
Вуму-разуму вучы!

А й у Слуцку на рыначку  
Мужык жонку б'е,  
Ніхто ж яе, маладое,  
Не пашкадуе.  
Залувіца падступае,  
Нагаечку адбірае:  
— Не бі, братко, не бі,

Вуму-разуму не вучы:  
Прыдзеца і мне  
Быць на чужой старане.

525

Мужык жонку б'ець, катуець,  
Ніхто ж яе не ратуець.

— Свякроўка-мамухна,  
Паратуй мяне, маладую!  
Свякровачка прыб'ягаець,  
Нагаечку падымаець:

— Бі, сынку, бі, бі, прывучай,  
На свой абычай пераварачай.  
Мужык жонку б'ець, катуець,  
Ніхто ж яе не ратуець.

— Свёкарка-татухна,  
Паратуй мяне, маладую!  
А свёкарка прыб'ягаець,  
Нагаечку падымаець:

— Бі, сынку, бі, бі, прывучай,  
На свой абычай пераварачай.  
Мужык жонку б'ець, катуець,  
Ніхто ж яе не ратуець.

— Дзеверка-брахнейка,  
Паратуй мяне, маладую!  
Дзеверачка прыб'ягаець,  
Нагаечку падымаець:

— Бі, братку, бі, бі, прывучай,  
На свой абычай пераварачай.  
Мужык жонку б'ець, катуець,  
Ніхто ж яе не ратуець.

— Залоўка-сястрыца,  
Паратуй мяне, маладую!  
Заловачка прыб'ягаець,  
Нагаечку аднімаець.

— Ох-хо-хо, гора мне,  
На чужой старане  
Будзець гэта і мне,  
Ох-хо-хо, гора мне,  
На чужой старане  
Будзець гэта і мне.

## БРАТ У БРАТА КАНЯ ПРОСІЦЬ

526

Я й на сені іду, я й на новыя, на цясовыя,  
Ох, і я ляле, на цясовыя <sup>1</sup>.  
Штось пад сенямі людзі гавораць, выгаварываюць,  
Ох, і брат брата да каня просіць.  
— За каня, братка, я ні словечка, ні паўсловечка.

Я й на сенечкі іду, я й на новыя, на цясовыя,  
Ох, і брат брата сядла просіць.  
— За сядло, братка, я ні словечка, ні паўсловечка.

Я й на сені іду, я й на новыя, на цясовыя,  
Ох, і брат у брата хамута просіць.  
— За хамут, братка, я ні словечка, ні паўсловечка.

Я й на сені іду, я й на новыя, на цясовыя,  
Ох, і брат у брата павозачкі просіць.  
— За павозачку, брат, я ні словечка, ні паўсловечка.

Я й на сені іду, я й на новыя, на цясовыя,  
Ох, і брат у брата жаны просіць.  
— За жану, брат, галаву зрублю.

---

<sup>1</sup> Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.

527

Заржаў, заржаў сівы конік на дварэ,  
 Расплакаўся бел малойчык на вайне.  
 — Ах вы, братцы, вы таварышы мае,  
 Накажыце майму бацьку пра мяне.  
 Няхай бацька хоць коніка прадае,  
 Няхай едзе сына з войска выкупляць.  
 — Я не буду сівых коней прадаваць,  
 Не паеду сына з войска выкупляць.

— Ах вы, братцы, вы таварышы мае,  
 Накажыце маёй матцы пра мяне.  
 Няхай матка хоць кароўкі прадае,  
 Няхай едзе сына з войска выкупляць.  
 — Я не буду і каровак прадаваць,  
 Не паеду сына з войска выкупляць.

— Ох вы, братцы, вы таварышы мае,  
 Накажыце майму брату пра мяне.  
 Няхай жа ён хоць волікі прадае,  
 Няхай едзе брата з войска выкупляць.  
 — Ой, не буду я й волікаў прадаваць,  
 Не паеду брата з войска выкупляць.

— Ох вы, братцы, вы таварышы мае,  
 Накажыце маёй жонцы пра мяне.  
 Няхай жонка хоць трубачкі прадае,  
 Няхай едзе мужа з войска выкупляць.  
 Жонка кажа: хоць я буду трубачкі прадаваць,  
 Да паеду мужа з войска выкупляць.

Свят вечар, свят!  
 Ой, засвішча да зайграе салавей  
 Да ў зялезнай клетцы седзючы.  
 — Ой вы, братцы, вы таварышы мае,  
 Чы не пойдзеце вы ў маю сторону?  
 Вы знясіце майму бацьцюшку паклон,  
 Няхай ён усю худобу прадае,  
 Мяне, маладога, з няволі дастае.  
 — Ой, няхай жа ўся худобанька пры мне,  
 Ой, няхай мой сын у турме прападзе.

Ой, засвішча да зайграе салавей,  
 Да ў зялезнай клетцы седзючы.  
 — Ой вы, братцы, вы таварышы мае,  
 Чы не пойдзеце вы ў маю старану?  
 Вы знясіце маёй матульцы паклон,  
 Няхай яна ўсю худобу прадае,  
 Мяне, маладога, з няволі дастае.  
 — Ой, няхай жа ўся худобанька пры мне,  
 Ой, няхай мой сын у турме прападзе.

Ой, засвішча да зайграе салавей  
 Да ў зялезнай клетцы седзючы.  
 — Ой вы, братцы, вы таварышы мае,  
 Чы не пойдзіце вы у маю старану?  
 Вы знясіце маёй жонушцы паклон,  
 Няхай яна ўсё худобу прадае,  
 Мяне, маладога, із няволі дастае.  
 Жана ж мая верненькая ўсю худобу прадала,  
 Мяне маладога із няволі дастала,  
 Свят вечар, свят!

І лі ж, шынкарачка, лі, павер на мяне.  
 Ёсць у мяне родны айцец, ой, выкупіць мяне.

Лі, шынкарачка, лі, павер на мяне.  
 Ёсць у мяне родна матка, ой, выкупіць мяне.



Лі, шынкарачка, лі, павер на мяне.  
Ёсць у мяне родны браток, ой, выкупіць мяне.

Лі, шынкарачка, лі, павер на мяне.  
Ёсць у мяне родна сястра, ой, выкупіць мяне.

Лі, шынкарачка, лі, павер на мяне.  
Ёсць у мяне міленькая, ой, выкупіць мяне.

І родны ацец ідзе, дзенег не нясе.  
— Ой, шынкарачка, маладзенькая, прапаў я ў цябе.

І родна матка ідзе, дзенег не нясе.  
— Маладзенькая шынкарачка, прапаў я ў цябе.

І родна сястра ідзе, і дзенег не нясе.  
— Маладзенькая шынкарачка, прапаў я ў цябе.

Міленькая ідзе, дзеньгі нясе.  
— Маладзенька шынкарачка, расплачусь з табой.

Міленькая пад стол, дзенежкі на стол.  
— Маладзенька шынкарачка, цяпер я не твой.

530

$\text{♩} = 120$



Шы- ка- рач-ка, лі, па- вер на мя- не, да  
тэй, ёсць у мя-не род-ны ой-цец-вы- ку-піць мя-  
не, эй, вы-ку- піць мя- не.

693

531

У нядзелюшку паранёшанька,  
 А ў нядзелюшку паранёшанька  
 Ўсім стральцам-байцам служба сказана,  
 Да майму міламу даўно ж то 'б'яўлена.  
 Мне не спалася, не драмалася,  
 Праважу дружку свайго мілага  
 Я далеча-далёка, я ў чыста поле,  
 А сама стану я паслухаю,  
 Што мой міленькі дружок будзіць казываць.  
 — Ты вярнісь, жана, вярнісь, душачка,  
 Варацісь, мая серая кукушачка!  
 Напярод у нас, што лясы стаяць,  
 А стаяць у нас лясы, лясы цёмныя.  
 — Не спадманавай мяне, дружок міленькі,  
 Не спадманавай, чарнабрывенькі.  
 Я сама гэта даўно ведаю,  
 А сама ж то гэта даўно ведаю:  
 Не лясы стаяць і не цёмныя,  
 А стаіць наша горушка вялікае.

У нядзельку паранёшанька,  
 А ў нядзельку паранёшанька  
 Ўсім стральцам-байцам служба сказана,  
 Да майму міламу даўно ж то 'б'яўлена.  
 Мне не спалася, не драмалася,  
 Праважу дружку свайго мілага  
 Я далеча-далёка, я ў чыста поле,  
 А сама стану я паслухаю,  
 Што мой міленькі дружок будзіць казываць.  
 — Ты вярнісь, жана, вярнісь, душачка,  
 Варацісь, мая серая кукушачка!  
 Напярод у нас, што рака цякець,  
 А цякець жа там рэчка, рэчка быстрая.  
 — Ты не 'бманавай, дружок міленькі,  
 Не спадманавай, чарнабрывенькі:

Не рака цякець і не быстрая,  
Да цякуць нашы слёзы гаручыя.

А ў нядзелюшку паранёшанька,  
А ў нядзелюшку рана паранёшанька  
Ўсім стральцам-байцам служба сказана,  
Да майму міламу даўно ж то 'б'яўлена.  
Мне не спалася, не драмалася,  
Праважу свайго дружку мілага  
Я далеча-далёка, я ў чыста поле.  
Я сама стану, я паслухаю,  
Што мой міленькі дружок будзіць казываць.  
— Ты вярнісь, жана, вярнісь, душачка,  
Варацісь, мая белая лябёдушка!  
Напярод у нас, што ваўкі гудуць,  
А гудуць жа то ваўкі, ваўкі серыя.  
— Ты не 'бманавай, дружок міленькі,  
Не спадманавай мяне, чарнабрывенькі,  
Я сама гэта даўно ведаю:  
Не ваўкі гудуць і не серыя,  
А плачуць нашы дзетушкі маленькія.

532

Ой, ў нядзелю параненька  
 Усе паны з вайны едуць,  
 Усе паны з вайны едуць,  
 Жупан майго пана вязуць.  
 — Выйдзі, выйдзі, удава,  
 Прымі жупан свайго пана!  
 — Яшчэ ж я не ўдованька,  
 Дзеці мае не сіротанькі,  
 Сады мае не глухія,  
 Стайні яшчэ не пустыя.

Ой, у нядзелю параненька  
 Усе паны з вайны едуць,  
 Усе паны з вайны едуць,  
 Майго пана каня вядуць,  
 — Выйдзі, выйдзі, удава,  
 Прымаць свайго пана каня!  
 — Яшчэ ж я не ўдованька,  
 Дзеткі мае не сіротанькі,  
 Сады мае не глухія,  
 Стайні мае не пустыя.

Ой, у нядзелю параненька  
 Усе паны з вайны едуць,  
 Усе паны з вайны едуць,  
 Майго пана мечык вязуць.  
 — Выйдзі, выйдзі, удава,  
 Прымі мечык свайго пана!  
 — Яшчэ ж я не ўдованька,  
 Дзеці мае не сіротанькі,  
 Сады мае не глухія,  
 Стайні яшчэ не пустыя.

Ой, у нядзелю параненька  
 Усе паны з вайны едуць,

Усе паны з вайны едуць,  
Майго пана цела вязуць.  
— Выйдзі, выйдзі, удава,  
Прымі цела свайго пана!  
— Ой, цяпер я ўдава,  
Дзеці мае сіроты,  
Сады мае ўжо глухія,  
Стайні ужо а пустыя.

### 533

Ой, раненька ў нядзелю  
Усе войскі з вайны ідуць,  
Усе войскі з вайны ідуць,  
Нашага пана каня вядуць.  
— Выйдзі, выйдзі, удава,  
Вазьмі панскага каня!  
— Можа ж я і не ўдава,  
Падажду другога дня,  
Падажду яшчэ яго,  
Пачакаю да нядзелі:  
Можа дзетачкі мае  
Не пасірацелі.

Ой, раненька ў нядзелю  
Усе войскі з вайны ідуць,  
Усе войскі з вайны ідуць,  
А там панскі мундур вязуць.  
— Выйдзі, выйдзі, удава,  
Вазьмі панскі мундур!  
— Можа я й не ўдава,  
Падажду яшчэ дні два,  
Падажду яшчэ дні два,  
Падажду і да нядзелі:  
Можа дзеткі мае  
Да й не пасірацелі.

Ой, раненька ў нядзелю  
Усе войскі з вайны ідуць,

Усе войскі з вайны ідуць  
І панскае цела вязуць.  
— Выйдзі, выйдзі, удава,  
Панскае прымі ты цела.  
— Ой, цяпер жа я ўдава,  
Цяпер жа я села.  
Адчынйце скарэй  
Шырокі вароты,  
Цяпер дзетанькі мае —  
Бедныя сіроты.

### 534

У нядзелю параненька  
Наша пані рана ўстала,  
Верны слугі абуджала:  
— Устаньце, слугі, да работы —  
Устаньце, дзеўкі, да кудзелькі,  
Паробачкі — да сякеркі!  
Сама села блізка пана,  
Стала з панам размаўляці:  
— Ой, пану ж мой маладзенькі,  
Прысніўся мне сон дзіўненькі:  
Бура лясы паваляла,  
Адну яблынь пакінула,  
Тая ж яблынь буйна расла,  
Буйна расла, сільна цвіла,  
Верхам неба дасагала,  
Лістам зоркі прыкрывала.  
— Пані ж мая маладая,  
То я твой сон адгадаю:  
Як на вайну я паеду,  
То да цябе не прыеду.  
— Усе паны з вайны ідуць,  
Майго пана каня вядуць,  
Ох, то ж таму не праўданька,  
Ох, то ж то я не ўдованька,  
Мае дзеткі не сіроткі,  
Мая хата не пустыня,

Щчэ я ў хаце гаспадыня.  
Усе паны з вайны ідуць,  
Майго пана шубу вязуць.  
Ох, то ж таму не праўданька,  
Ох, то ж то я не ўдованька.  
Мае дзеткі не сіроткі,  
Мая хата не пустыня,  
Щчэ я ў хаце гаспадыня.  
Усе паны з вайны ідуць,  
Майго пана цела вязуць.  
Ужо ж таму бо й праўданька,  
Ужо ж бо я й удованька,  
Мае дзеткі ўжо сіроткі,  
Мая хата ўжо пустыня,  
Я ў хаце не гаспадыня.

### 535

Усе лугі зашумелі,  
Адно мае ціха стаяць;  
Усе нашы з войска ідуць,  
Майго пана каня вядуць.  
— Выйдзі, ўдова маладая,  
Вазьмі каня свайго пана.  
— Яшчэ ж бо я не ўдованька,  
Дзетачкі мае не сіроткі.

Усе лугі зашумелі,  
Адно мае ціха стаяць;  
Усе паны з войска едуць,  
Майго пана скрыні вязуць.  
— Выйдзі, ўдова маладая,  
Пазнай скрыні свайго пана.  
— Яшчэ ж бо я не ўдованька,  
Дзеткі мае не сіроткі.

Усе лугі зашумелі,  
Адно мае ціха стаяць;  
Усе паны з войска ідуць,

Майго пана збрую вязуць.  
— Выйдзі, ўдова маладая,  
Пазнай збрую свайго пана.  
— Яшчэ ж бо я не ўдованька,  
Дзеткі мае не сіроткі.

Усе лугі зашумелі,  
Адно мае ціха стаяць;  
Усе паны з войска ідуць,  
Майго пана цела вязуць.  
— Выйдзі, ўдова маладая,  
Пазнай цела свайго пана,  
— Ужо ж бо я удованька!  
Бедная мая галованька,  
Дзеткі мае — сірацінкі,  
Дзеткі мае — сіратою,  
А я навек — удавою.

## 536

А ў нядзелю раненька  
Нашы паны з вайны едуць,  
Нашы паны з вайны едуць,  
Майго пана каня вядуць.  
— Выйдзі, выйдзі, удава,  
Прымаць свайго мужа каня!  
— Яшчэ жа я не ўдованька,  
Мае дзеткі не сіроткі,  
Сады мае не глухія,  
Стайні мае не пустыя.

А ў нядзелю ранюсенька  
Нашы паны з вайны едуць,  
Нашы паны з вайны едуць,  
Жупан майго пана вязуць.  
— Выйдзі, выйдзі, удава,  
Прымі мужа жупана!  
— Яшчэ жа я не ўдованька,  
Дзеткі мае не сіроткі,



Сады мае не глухія,  
Стайні мае не пустыя.

Аж ў нядзелю ранюсенька  
Нашы паны з вайны едуць,  
Нашы паны з вайны едуць,  
Майго пана цела вязуць.  
— Выйдзі, выйдзі, удава,  
Прымі цела мужава!  
— Ах, цяпер я удава,  
Дзеці мае сіротанькі,  
Ох, сады мае глухія,  
І стайні мае пустыя!

# ПРАВодзіны на вайну

537

*♩ = 120*

У ня\_ дзель\_ ку ра\_ нень\_ ка ўзы\_шло

сон\_ ца яс\_ нень\_ ка. Тат\_ ка

ко\_ ні\_ка кор\_міць, ду\_жа жа\_ лас\_на пла\_ чыць.

У нядзельку раненька  
 Ўзышло сонца ясненька.  
 Татка коніка корміць,  
 Дужа жаласна плачыць.

Прышоў сыноч, пытаець:  
 — Чаго, татка, так плачаш  
 Ды нашто ж, каму рана,  
 Татка, коніка корміш?

— Табе, сыночку, табе,  
 На вайну ты паедзеш,  
 На вайну ты паедзеш,  
 Ах! адтуль не прыедзеш.

Панясеш ты галоўку  
 Ды ў чужую старонку,  
 Занясеш свае плечы  
 Пад турэцкія мечы.

— Не плач, татачка, пры мне,  
Наплачашся без мяне,  
Наплачашся даволі,  
Як не увідзіш ніколі.

У нядзельку раненька  
Ўзышло сонца ясненька.  
Мамка есцікі варыць,  
Дужа жаласна плачаць.

Прыйшоў сыноч, пытаець:  
— Чаго, мамка, так плачаш  
Ды нашто ж, каму рана,  
Мамка, есцікі варыш?

— Табе, сыночку, табе,  
На вайну ты паедзеш,  
На вайну ты паедзеш,  
Ах! адтуль не прыедзеш.

Панясеш ты галоўку  
Ды ў чужую старонку,  
Занясеш свае плечы  
Пад турэцкія мечы.

— Не плач, мамачка, пры мне,  
Наплачашся без мяне,  
Наплачашся даволі,  
Як не ўвідзіш ніколі.

У нядзельку раненька  
Ўзышло сонца ясненька.  
Сястра хустачкі рубіць,  
Дужа сільненька плачаць.

Прыйшоў браток, пытаець:  
— Чаго, сястрычка, плачаш  
Ды нашто ж, каму рана,  
Сястра хустачкі рубіш?

— Табе, брацетка, табе,  
На вайну ты паедзеш,  
На вайну ты паедзеш,  
Ах! адтуль не прыедзеш.

Панясеш ты галоўку  
Ды ў чужую старонку,  
Занясеш свае плечы  
Пад турэцкія мечы.

— Не плач, сястрыца, пры мне,  
Наплачашся без мяне,  
Наплачашся даволі,  
Як не ўвядзіш ніколі.

# **ҚАМЕНТАРЫИ**



## СПІС АСНОЎНЫХ КРЫНІЦ І ПРЫНЯТЫЯ СКАРАЧЭННІ

Анталогія — Анталогія беларускай народнай песні. Укладанне і камент. Г. І. Цітовіча. Пад рэд. Р. Р. Шырмы. Мінск, 1968.

Беларускі фальклор — Беларускі фальклор у сучасных запісах. Брэсцкая вобласць. Традыцыйныя жанры. Мінск, 1973.

Бел. мастацтва — Беларускае мастацтва. Зборнік артыкулаў і матэрыялаў, вып. III. Мінск, 1962.

Бел. эпас — Беларускі эпас. Укл. С. І. Васілёнак, М. Я. Грынблат, К. П. Кабашнікаў. Пад рэд. акад. АН БССР П. Ф. Глебкі і чл.-кар. АН БССР І. В. Гутарава. Мінск, 1959.

Бессонов — П. Бессонов. Белорусские песни с подробными объяснениями их творчества и языка, очерками народного обряда, обычая и всего быта. М., 1871.

Булгаковский — Д. Т. Булгаковский. Пинчуки. Этнографический очерк. Песни, загадки, пословицы, обряды, приметы, предрассудки, поверья, суеверия и местный словарь. СПб., 1890 (Записки РГО по отделению этнографии, т. XIII, вып. 3).

Бычко-Машко — И. Е. Бычко-Машко. Сборник народных песен, записанных в поселке Калюга-Камарно Рогозьянской волости Кобринского уезда Гродненской губ. СПб., 1911 (Сборник Отделения русского языка и словесности, т. XXXIX, № 4).

Гарэцкі і Ягораў — М. Гарэцкі, А. Ягораў. Народныя песні з мелёдыямі. Мінск, 1928.

Гілевіч — Песні сямі вёсак. Традыцыйная народная лірыка Міншчыны. Укладанне і рэдакцыя Н. Гілевіча. Мінск, 1973.

Гильтебрандт — П. Гильтебрандт. Сборник памятников народного творчества в Северо-Западном крае. Вильно, 1866.

Дембовецкий, I — Опыт описания Могилевской губернии в историческом, географическом, промышленном, сельскохозяйственном, лесном, учебном, медицинском и статистическом отношениях..., кн. I. Могилев на Днепре, 1882.

Дмитриев — М. А. Дмитриев. Собрание песен, сказок, обрядов и обычаев крестьян Северо-Западного края. Вильна, 1869.

Добровольский, IV — Смоленский этнографический сборник, ч. IV. М., 1903 (Записки РГО по отделению этнографии, т. XXVII).

Довнар-Запольский — Белорусское Полесье. Сборник этнографических материалов, собранных М. Довнар-Запольским, вып. I. Песни пинчуков. Киев, 1895.

Е. П. — Е. П. Народные белорусские песни. СПб., 1853.

Каминский — В. А. Каминский. Белорусы Ново-Александровского уезда Ковенской губернии в их песнях, обрядах и обычаях. Воронеж, 1910. — «Филологические записки», вып. II, III, V.

Карский — Е. Карский. Белорусские песни села Березовца Новогрудского уезда Минской губернии. — «Русский филологический вестник». Варшава, 1884, т. XII; 1885, т. XIII.



Карский, Бел. п.—Е. Карский. Белорусские песни деревни Новосёл-лок Затрокских Виленской губернии Трокского уезда.— «Русский филологический вестник», Варшава, 1889, т. 21, с. 343—359.

Косич—М. Н. Косич. Литвины-белорусы Черниговской губернии, их быт и песни.— «Живая старина», СПб., 1901, № 2—4.

Котаў—Т. І. Котаў. I. Вяселле. II. Купалле. У кн.: Апісанне Горацкага раёна. Працы навуковага таварыства па вывучэнні Беларусі. Т. 3. Аддзел III, кн. 3. Горкі (БССР), 1927.

Гальяш Леўчык—Рукапісны зборнік беларускіх народных песень, запісаных лацінкай. Зап. Гальяш Леўчык у пачатку нашага стагоддзя. Бібліятэка праф. Юльяна Кржыжанова (Варшава).

Малевиц—С. Малевиц. Белорусские народные песни. СПб., 1907.

Носович—И. И. Носович. Белорусские песни. СПб., 1873.

Перэтц—В. Н. Перэтц. Адшуканні і нагляданні ў беларускай народнай творчасці.— Запіскі аддзела гуманітарных навук, кн. 2. Мінск, 1928.

Песні бел. нар., I—Песні беларускага народа, т. I. Мінск, 1940.

Потебня—А. Потебня. Малорусская народная песня по списку XVI века. Текст и примечания. Воронеж, 1877.

Радченко—Гомельские народные песни (белорусские и малорусские). Записаны в Дятловицкой волости Гомельского уезда Могилевской губернии Зинаидой Радченко.— Записки РГО по отделению этнографии, 1888, т. XIII, вып. 2.

Розенфельд—А. Розенфельд. Белорусские народные песни. СПб., 1904.

Романов, Бел. сб., I—II—Е. Р. Романов. Белорусский сборник, т. 1, Могилевская губ, вып. I и II. Киев, 1886.

Романов, Бел. сб., VII—Е. Р. Романов. Белорусский сборник, Вып. VII. Белорусские народные мелодии. Вильно, 1910.

Романов, Материалы, II—Е. Р. Романов. Материалы по этнографии Гродненской губернии, вып. II. Вильно, 1912.

Рубцов—Ольшанские песни. Ф. Рубцов—запись, нотация, составление, предисловие, примечания и общая редакция. М.—Л., 1971.

Сахараў, I—С. П. Сахараў. Народная творчасць латгальскіх і ілукстэнскіх беларусаў. Рыга, 1940.

Сахараў, II, III, IV—С. П. Сахараў. Народная творчасць латгальскіх і ілукстэнскіх беларусаў. Рыга, 1938. (Рукапіс бібліятэкі АН БССР).

Сербов—И. А. Сербов. Белорусы-сакуны. Пг., 1915. (Сборник отделения русского языка и словесности Академии наук, т. XCIV, № 1).

Сцяшкoviч—Т. Ф. Сцяшкoviч. Гаворкі Ваўкавыскага раёна Гродзенскай вобласці. Гродна, 1959.

Хрэстаматыя—Хрэстаматыя па беларускай дыялекталогіі. Пад рэд. Р. І. Аванесава і М. В. Бірылы. Мінск, 1962.

Чуркін, 1949—М. Чуркін. Беларускія народныя песні і танцы. Мінск, 1949.

Чуркін, 1959—Беларускія народныя песні. Запіс М. Чуркіна. Мінск, 1959.

Шалігоўскі—Тадэвуш Шалігоўскі. Каталог беларускіх песень (рукапіс). ФБАН БССР, аддзел рэдкіх кніг і рукапісаў, ф. 8 (мікрафільм).

Шейн, Материалы, I—П. В. Шейн. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края, т. I, ч. 1. СПб., 1887. (Сборник Отделения русского языка и словесности Академии наук, т. XLI, № 3).

Шейн, Материалы, II—П. В. Шейн. Материалы для изучения



быта и языка русского населения Северо-Западного края, собранные и приведенные в порядок П. В. Шейном. Т. II. СПб., 1893.

Шейн, Песни — П. В. Шейн. Белорусские народные песни. СПб., 1874.

Шлюбскі — Альгерд Шлюбскі. Матар'ялы да вывучэння фальклору і мовы Віцебшчыны. Часць I. Мінск, 1927.

Шырма — Р. Шырма. Беларускія народныя песні, вып. I. Вільня, 1929.

Шырма, 1947 — Р. Шырма. Беларускія народныя песні, загадкі, прыказкі, т. I. Мінск, 1947.

Шырма, 200 п. — Г. Ширма. Двести белорусских народных песен. М., 1958.

Шырма, I — Беларускія народныя песні. У чатырох тамах. Запіс Р. Шырмы, т. I. Мінск, 1959.

Шырма, II — Беларускія народныя песні. У чатырох тамах. Запіс Р. Шырмы, т. 2. Мінск, 1960.

Шырма, III — Беларускія народныя песні. У чатырох тамах. Запіс Р. Шырмы, т. 3. Мінск, 1962.

Янчук — Н. Янчук. По Минской губернии. — Труды этнографического отделения общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, кн. IX, т. 61. М., 1889.

Ялатаў — В. I. Ялатаў. Ад песні да песні. Мінск, 1961.

Bieli. nar. pieśni — Bielaruskija (krywickija) narodnyja pieśni i kazki, кн. 2. Wilnia, 1939.

Czczot, 1836—1839 — Piosnki wieśniacze z nad Dźwiny, z okolic Lep-la i z samegoż Lepła. Cz. 2. Między rokiem 1836—1839 zebrane. (Руканіс. Захоўваецца ў Інстытуце літоўскай мовы і літаратуры АН ЛітССР.)

Czczot, 1837 — Piosnki wieśniacze z nad Niemna. Wilno, 1837.

Czczot, 1840 — Piosnki wieśniacze z nad Dźwiny. Wilno, 1840.

Czczot, 1844 — Piosnki wieśniacze z nad Dźwiny z dołączeniem pierwotwórných w mowie słowiano-krewickiej. Wilno, 1844.

Czczot, 1845 — Piosnki wiesniacze z nad Niemna, Dniepra i Dniestra. Wilno, 1845.

Czczot, 1846 — Piosnki wieśniacze z nad Niemna i Dźwiny, niektóre przysłowia i idvotyzy w mowie słowiano-krewickiej z postrzeżeniami nad nią uczynionemi. Wilno, 1846.

Czerny — Pieśni białoruskie z powiatu Dzisieńskiego gub. Wileńskiej. — «Zbiór wiadomości do antropologii krajowej», t. XVIII. Kraków, 1895.

Čamuž nam nia pieć — Čamuž nam nia pieć i inszyja bielaruskija narodnyja pieśni. Wilnia, 1937.

Federowski, V — M. Federowski. Lud białoruski. T. V. Pieśni. Warszawa, 1958.

Federowski, VI — M. Federowski. Lud białoruski. T. VI. Pieśni. Warszawa, 1960.

Hurynowicz — Adam Hurynowicz. Zbiór rzeczy białoruskich z gminy Wiszniewskiej parafii Zodziskiej powiatu Święciańskiego gub. Wileńskiej. — «Zbiór wiadomości do antropologii krajowej», t. XVII, dz. 2. Kraków, 1893.

Hryniewicz — Bielaruskija pieśni z notami. T. I. Sabrau i wydau A. Hryniewicz. Pieciarburh, 1910.

Hryniewicz i Ziaziula — Bielaruskija pieśni z notami. T. II. Sabrali A. Hryniewicz i A. Ziaziula. Pieciarburh, 1912.

Klich — E. Klich. Teksty białoruskie z powiatu Nowogrudzkiego. — «Materiały i prace komisji językowej Akademii umiejętności w Krakowie», t. 2. Kraków, 1907.

K u b a, C e s t y — Ludvik Kuba. Cesty za Slovanskou písní. 1885—1929. Praha, 1953.

K u b a, B e l. p.—L. Kuba. Beloruská píseň. Slovansky sborník. Praha, 1887.

L a w o n i c h a — Lawonicha i inszyja biełaruskija narodnyja pieśni. Wilnia, 1937.

M o s z y ŋ s k i — K. Moszyński. Polesie wschodnie. Materiały etnograficzne ze wschodniej części byłego powiatu Rzeszyckiego. Warszawa, 1928.

T y s z k i e w i c z E. — E. Tyszkiewicz. Opisanie powiatu Borysowskiego. Wilno, 1847.

T y s z k i e w i c z K. — Wilija i jej brzegi pod względem hydrologicznym, historycznym i etnograficznym. Drezno, 1871.

W e r v h a — Dumki białoruskie ze wsi Głębokiego w powiecie Lidzkim gubernii Wileńskiej w r. 1885 spisane przez Władysława Weryhę.— «Zbiór wiadomości do antropologii krajowej», t. XIII. Kraków, 1889.

Z i e ŋ k i e w i c z — Piosnki gminne ludu Pńskiego. Zbierał i przekładał Romuald Zieńkiewicz. Kowno, 1851.

## Архівы

АІМ — Архіў сектара дыялекталогіі Інстытута мовазнаўства імя Я. Коласа АН БССР (Мінск)

АІМЭФ — Архіў Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору АН БССР (Мінск)

Арх. АН СССР — Архіў Акадэміі навук СССР (Ленінград)

Гродз. АДНТ — Архіў Гродзенскага абласнога дома народнай творчасці

ЦДГА ЛітССР — Цэнтральны дзяржаўны гістарычны архіў ЛітССР (Вільнюс)

ИРЛИ — Архіў Інстытута рускай літаратуры (Пушкінскі дом, Ленінград)

РГО — Архіў Рускага геаграфічнага таварыства (Ленінград)

ЦГАЛИ — Цэнтральны дзяржаўны архіў літаратуры і мастацтва СССР (Масква)

ФБАН — Фундаментальная бібліятэка імя Я. Коласа АН БССР (Мінск)

## Іншыя скарачэнні

бел.— беларускі

в.— вёска

вар.— варыянт

вобл.— вобласць

вол.— воласць

воп.— вопіс

вуч.— вучань (вучаніца)

гл.— глядзіце

г. н.— год нараджэння

губ.— губерня

зап.— запісана (запісаў, запісала)

к.— калекцыя

л.— ліст

м.— мястэчка

мг — магнітаграма

наст.— настаўнік (настаўніца)

п.— павет

перадрук.— перадрукавана

р.— раён

скаж.— скажонае

скар.— скарочана (скарочаны)

спр.— справа

с.— старонка

студ.— студэнт (студэнтка)

ст.— стужка магнітная як адзінка захоўвання фанаграм

сш.— сшытак

ф.— фонд

## БАЛАДЫ З МІФАЛАГІЧНЫМІ МАТЫВАМІ

### Дачка-птушка — I

#### 1

Шырма, III, с. 17—18. Зап. у 1946 г. у в. Апечкі Стаўбцоўскага р. Мінскай вобл. ад Аляксандры Кожыч. «Вяснянкі»<sup>1</sup>.

#### 2

АІМЭФ<sup>2</sup>, ф. 13, воп. 10, спр. 45, л. 28. Зап. Л. М. Салавей у 1966 г. у в. Навасёлкі Мядзельскага р. Мінскай вобл. ад Надзеі Скурко, 1910 г. н. «Даўгая песня», г. зн., апавядальная, сюжэтная.

Мг ф. 20, воп. 71, ст. 33. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

#### 3

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 52, сш. 1, л. 63—66. Зап. Л. М. Салавей і П. І. Каруза ў 1972 г. у в. Каханавічы Верхнядзвінскага р. Віцебскай вобл. ад Лёлі Цыры, 1930 г. н. «Веснавая».

Мг ф. 20, воп. 72, ст. 14. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

#### 4

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 2, л. 61—62. Зап. Л. М. Салавей у 1973 г. у в. Хамічы Быхаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Зінаіды Купцовай, 1934 г. н.

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 61. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

#### 5

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 3, л. 81. Зап. Л. М. Салавей і Н. М. Маркава ў 1973 г. у в. Стаўпішча (Крывая дарога) Кіраўскага р. Магілёўскай вобл. ад Палагеі Чайкі, 1912 г. н. «Абы-калі».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 64. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

#### 6

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 36, сш. 2, л. 19—21. Зап. Л. М. Салавей у 1970 г. у в. Гярваты Астравецкага р. Гродзенскай вобл. ад Анэлі Валэйкі. «Спявалі ў любы час».

Мг ф. 20, воп. 70, ст. 4. Расшыфр. мелодыю П. І. Каруза.

#### 7

Шырма, II с. 170—171. Зап. у 1946 г. у в. Зенюкі Жалудоцкага р. Гродзенскай вобл. ад Ірэны Пракаповіч. «Жаночая доля».

<sup>1</sup> У двукоссі пададзены заўвагі выканаўцаў пра час выканання песні і яе характар, а таксама назвы раздзелаў друкаваных крыніц, дзе гэты твор змешчаны.

<sup>2</sup> У архіве Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору АН БССР (АІМЭФ) захоўваюцца тэксты песень і часткова нотныя запісы (фонды 8, 9, 13), а таксама магнітаграмы (фонды 2 і 20).

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 4, л. 84. Зап. Л. М. Салавей у 1973 г. у в. Зарэчча Клічаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Вольгі Філончык, 1903 г. н. Спявалі «ў піве», г. зн., бяседная.

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 67. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 9

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 55, сш. 11, л. 8—9. Зап. Л. П. Касцюкевіч у 1952 г. у в. Навасады Барысаўскага р. Мінскай вобл. ад Таццяны Пытко, 70 г. «Вяселле».

## 10

Ф. М. Колесса. Фольклористичні праці. К., 1970, с. 146—147. Зап. у 1932 г. у в. Хвораства Лунінецкага п.

## 11

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 99а, сш. 4, л. 22—25. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1960 г. у в. Бокшыцы Слуцкага р. Мінскай вобл. ад Марыі Шэлег. «Веснавая».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 20. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 12

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 95, сш. 1, л. 16—18. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1974 г. у в. Зазерка Пухавіцкага р. Мінскай вобл. ад Е. Ф. Коўзель, 81 г. «Усягды можна пець. Кірмашная».

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 1. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.  
Селядоршы — сярэдні.

## 13

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 44, сш. 1, л. 27. Зап. К. П. Кабашнікаў у 1971 г. у в. Груздава Пастаўскага р. Віцебскай вобл. ад П. В. Крывенькай і Я. М. Альфер. «У любы час».

Мг ф. 20, воп. 71, ст. 6. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 14

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 75, сш. 2, л. 44. Зап. П. П. Альхімовіч у 1973 г. у в. Абідавічы Быхаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Дуні Мяньковай, 1907 г. н., і Таццяны Кісялёвай, 1912 г. н. «Абы-калі».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 26. Расшыфр. мелодыю збіральнік.

## 15

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 84, сш. 3, л. 98. Зап. Л. М. Салавей у 1974 г. у в. Пружанка Бярэзінскага р. Мінскай вобл. ад М. М. Бандаронак, 1907 г. н. «Хоць калі».

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 31. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.



## 16

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 52, сш. 1, л. 40—42. Зап. Л. М. Салавей і П. І. Каруза ў 1972 г. у в. Каханавічы Верхнядзвінскага р. Віцебскай вобл. ад Насці Махоцкай, 1904 г. н. «Жалосная. Бываіць, што аж плачам, пеючы».  
Мг ф. 20, воп. 72, ст. 13. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 17

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 46, сш. 1, л. 14—15. Зап. А. І. Гурскі і А. М. Акунькова ў 1971 г. у в. Кураполле Пастаўскага р. Віцебскай вобл. ад В. Ю. Хадкевіч, 1919 г. н.  
Мг ф. 20, воп. 71, ст. 20. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 18

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 46, сш. 2, л. 26—27. Зап. А. І. Гурскі ў 1971 г. у в. Лабуцеўцы Браслаўскага р. Віцебскай вобл. ад Любові Мандрык, 1905 г. н. «Спявалі на хрэсьбінах».  
Мг ф. 20, воп. 71, ст. 19. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 19

Карскій, Бел. п., с. 258—259, № 83. Зап. у в. Навасёлкі Затрокскія Трокскага п. Віленскай губ. «Сямейныя песні».

## 20

АІМЭФ, ф. 20, воп. 70, ст. 97. Зап. А. І. Турышаў у 1970 г. у в. Баяры Пастаўскага р. Віцебскай вобл. ад Ганны Лявіцкай. «У любы час».  
Расшыфр. мелодыю В. Р. Кушнарэнка.

## 21

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 35, сш. 2, л. 9—12. Зап. М. С. Шушкевіч у 1970 г. у в. Завельцы Астравецкага р. Гродзенскай вобл. ад Мальвіны Рожкі, 63 г. «Спявалі ў любы час».

## 22

Federowski, VI, с. 259, № 3388. Зап. у в. Шчаснавічы Слуцкага п. ад Анэлі Масалёвай. «Розныя».

## 23

«Родныя гоні», 1927, № 3. Зап. Т. Трызна ў мястэчку Жодзішкі Свянцянскага п.

## 24

АІМЭФ, ф. 20, воп. 72, ст. 29. На магнітафонную стужку зап. Ірына Мандрык у 1972 г. у в. Кухты Вілейскага р. Мінскай вобл. ад Ганны Мандрык, 50 г. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 64, сш. 1, л. 1. Зап. А. С. Ліс у 1973 г. у в. Крынка Асіповіцкага р. Магілёўскай вобл. ад Веры Ярашэвіч, 1913 г. н. Мг ф. 20, воп. 73, ст. 102. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

АІМЭФ, ф. 20, воп. 74, ст. 35. Зап. Н. М. Маркава ў 1974 г. у в. Бярэжцы Жыткавіцкага р. Гомельскай вобл. ад В. К. Семянюк, 1896 г. н. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

Вар.: Дембовецкі, I, с. 593, № 55. Зап. у м. Краснаполле Чэрыкаўскага п. Магілёўскай губ.; Шейн, Матэрыялы, I, с. 304—305, № 481 в; Шейн, Песні, с. 239, № 416. Зап. вуч. Канецкі ў в. Кахоўчын Сенненскага п.; Добровольскі, IV, с. 338—340, № 66 а і в; Розенфельд, с. 15—17, № 20. Зап. у в. Мігаўка Радашковіцкай вол. Вілейскага п. Віленскай губ.; яго ж, с. 68, № 19. Зап. у в. Навасёлкі Астрашыцка-Гарадоцкай вол. Мінскага п.; Романов, Матэрыялы, II, с. 109, № 96. Зап. у Беластоцкім п.; Biel. pag. piesni, с. 32—33, № 13. Зап. у 1910—11 гг. у в. Войштавічы Ашмянскага п. ад Танюкевічыхі; Шлюбскі, I, с. 82—83, № 82. Зап. у в. Пласкае Сенненскага п.; ЦГАЛІ, ф. 1422, воп. 1, спр. 2, л. 69—71. Зап. У. У. Багданаў у 1891 г. у в. Кубатава Духаўшчынскага п. Смаленскай губ. ад Васіля Глушанкова, 14 г.; ЦДГА ЛітССР, ф. 1135, воп. 10, спр. 30, л. 8—9. Зап. Юзаф Нясецкі ў в. Салаўёўка Мінскай губ.; Сахараў, II, с. 337. Зап. вуч. Дзвінскай бел. гімназіі Эмілія Казакевіч у 1929 г. у Прыдруйскай вол. Дзвінскага п.; с. 338. Зап. вуч. Дзвінскай бел. школы Ігнат Ігнатавіч у 1929 г. у в. Іоніны Пустынскай вол. Дзвінскага п.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 21, сш. 3, л. 4—7. Зап. Валянціна Ківель у 1967 г. у Нясвіжскім р. Мінскай вобл. ад В. М. Салата, 73 г.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 26, сш. 4, л. 19—20. Зап. у 1946 г. у в. Азярная Любанскага р. ад Данілы Брашчэні, 82 г.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 6, л. 19—20. Зап. Н. М. Маркава ў 1973 г. у в. Вусце Клічаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Вольгі Прымашкінай, 1920 г. н.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 85, сш. 3, л. 25—27. Зап. В. М. Іваноўская ў 1964 г. у в. Фралова Гарадоцкага р. Віцебскай вобл. ад Марыі Ільіной, 1888 г. н.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 31, сш. 9, л. 12—13. Зап. Зінаіда Шчэрба ў 1951 г. у в. Боркі Барысаўскага р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 96, л. 7—8. Зап. В. Бурносаў у Талачынскім р. Віцебскай вобл. ад Надзеі Нямыцькавай, 45 г.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 10, спр. 36, сш. 1, л. 1. Зап. Пётра Сергіевіч у 1930 г. у в. Стаўрова Відзаўскага п. ад сваёй маці Аляксандры Сергіевіч; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 92 а, л. 20—21. Зап. М. І. Гваздзёў у 1961 г. у в. Салтаной Рэчыцкага р.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 18, сш. 2, л. 37—38. Зап. Л. М. Салавей у 1969 г. у в. Сінквічы Лунінецкага р. Брэсцкай вобл. ад Еўдакіі Клеўжыц; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 29, л. 31. Зап. І. К. Цішчанка ў 1970 г. у в. Міхалішкі Астравецкага р. Гродзенскай вобл. ад Юзэфы Пронскай; АІМЭФ, ф. 13, воп. 9, спр. 8, л. 58—59. Зап. А. С. Емяльянаў у 1960 г. у в. Цяцтары Бялыніцкага р. Магілёўскай вобл. ад Вольгі Буткевіч, 1893 г. н.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, сш. 3, л. 39—40. Зап. А. І. Гурскі ў в. Талька Пухавіцкага р. Мінскай вобл. ад Таццяны Андросік, 1907 г. н.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 27, сш. 2, л. 25—27. Зап. А. С. Ліс у 1970 г. у пасёлку Жупраны Смаргонскага р. Гродзенскай вобл. ад Франі Сухадольскай, 1896 г. н.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 90, сш. 1, л. 2—4. Зап. Н. М. Маркава ў 1974 г. у в. Бярэжцы Жыткавіцкага р. Гомельскай вобл. ад В. К. Семянюк, 1896 г. н.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 82, сш. 4, л. 8—9. Зап. Г. А. Барта-

шэвіч у 1963 г. у в. Сырмеж Мядзельскага р. Мінскай вобл. ад Галены Качан, 66 г.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 39, сш. 1, л. 29—30. Зап. Л. М. Салавей і П. І. Каруза ў 1971 г. у в. Груздава Пастаўскага р. Віцебскай вобл. ад Марыі Казлоўскай, 1910 г. н.

## Дачка-птушка — II

27

Арх. АН СССР, ф. 104, воп. 1, спр. 559, л. 42—43. Зап. М. Рубяроўскі ў 1867 г.

28

Нгуніевіч, с. 12. № 9.

29

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 28, сш. 1, л. 16—17. Зап. Л. А. Малаш у 1970 г. у в. Дубнікі Астравецкага р. Гродзенскай вобл. ад Алены Бялячыц, 1935 г. н. «Вясельная».

Мг ф. 20, воп. 70, ст. 10. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

30

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 10, сш. 4, л. 19—20. Зап. Л. М. Салавей у 1968 г. у в. Хатовіж Клімавіцкага р. Магілёўскай вобл. ад Ганны Супарэка, 1924 г. н. «Бяседная».

Мг ф. 20, воп. 68, ст. 1. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

31

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 61, сш. 2, л. 28—31. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1961 г. у в. Лошыца Барысаўскага р. Мінскай вобл. ад Ірыны Гаўрыльчык, 1886 г. н., Вольгі Курган, 1897 г. н., Ганны Шутко, 1895 г. н. «Піліпаўская».

32

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 69, л. 13—14. Зап. І. У. Саламевіч у 1964 г. у в. Заборцы Глыбоцкага р. Віцебскай вобл. ад Уладзіславы Дашкевіч, 1920 г. н. «Вясельная».

33

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 69а, сш. 3, л. 65—67. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1973 г. у в. Цяса Кіраўскага р. Магілёўскай вобл. ад Надзеі Камінскай, 1935 г. н. «Абы-калі».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 41. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

34

АІМЭФ, ф. 20, воп. 71, ст. 8. Зап. Г. А. Барташэвіч і А. С. Емяльянаў у 1971 г. у в. Парэчча Браслаўскага р. Віцебскай вобл. ад Фаіны Лаўрыновіч. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

АІМЭФ, ф. 20, воп. 71, ст. 8. Зап. Г. А. Барташэвіч і А. С. Емяльянаў у 1971 г. у в. Закор'е Браслаўскага р. Віцебскай вобл. ад Рэгіны Паўловіч. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 62, сш. 1, л. 87. Зап. П. П. Альхімовіч у 1973 г. у в. Жасцінае Лагойскага р. Мінскай вобл. ад групы жанчын. «Абы-калі».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 5. Расшыфр. мелодыю збіральнік.

АІМЭФ, ф. 2, спр. 47. Зап. Л. М. Фёдараў у 1963 г. у в. Н. Валасевічы Лепельскага р. Віцебскай вобл. ад М. Ф. Барсук. Расшыфр. мелодыю В. Р. Кушнарэнка.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 62, сш. 1, л. 31—34. Зап. П. П. Альхімовіч у 1973 г. у в. Баяры Лагойскага р. Мінскай вобл. ад Лізы Сарокі, 1905 г. н. «Абы-калі».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 2. Расшыфр. мелодыю збіральнік.

АІМЭФ, ф. 20, воп. 73, ст. 22. Зап. А. Р. Янкоўскі ў 1973 г. у в. Адамчукі ля Лаварышак (ЛітССР). «Спявалі ў любы час». Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

Вар.: Розенфельд, с. 66, № 17. Зап. у в. Мятлічна Астрашыцка-Гарадокскай вол. Мінскага п.;; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 58, сш. 12, л. 4. Зап. Яўгенія Вайтовіч у 1968 г. у в. Латыголь Вілейскага р. Мінскай вобл. ад Саламеі Гамолкі, 82 г. і Матруны Жаўняровіч, 77 г.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 36, л. 21. Зап. Л. Януковіч у в. Заборцы Глыбоцкага р. Віцебскай вобл. ад А. Януковіч, 1902 г. н.

Гродз. АДНТ. Тэкст і ноты зап. М. А. Баяровіч у 1960 г. у в. Матылі Радунскага р. ад Вікторыі Грымуты, 74 г.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 64, сш. 1, л. 14. Зап. А. С. Ліс у 1973 г. у в. Мязовічы Асіповіцкага р. Магілёўскай вобл. ад Кацярыны Цыбульскай, 1899 г. н.

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 102. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.  
Серадольшы — сярэдні.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 36, сш. 4, л. 3—5. Зап. Л. М. Салавей у 1970 г. у в. Сакалойці Астравецкага р. Гродзенскай вобл. ад Эльвіры Матулойць, 1940 г. н.

Мг ф. 20, воп. 70, ст. 7. Расшыфр. мелодыю П. І. Каруза.



## 43

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 74, сш. 6, л. 28. Зап. В. Р. Кушнарэнка ў 1973 г. у в. Добрая Горацкага р. Магілёўскай вобл. ад Анісі Нямцовай і Любові Трусавай.

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 13. Расшыфр. мелодыю збіральнік.  
Суборная — дружная, суладная.

## 44

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 26, сш. 1, л. 87—92. Зап. М. Я. Грынблат у 1970 г. у в. Урляі Эйшышкага р. ЛітССР ад Браніславы Ключевіч, 80 г. «У бяседзе».

## 45

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 28, сш. 2, л. 15—16. Зап. Л. А. Малаш у 1970 г. у в. Баруны Ашмянскага р. Гродзенскай вобл. ад Яніны Паўлюкевіч, 55 г.

Мг ф. 20, воп. 70, ст. 12. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 46

Шырма, 1947, с. 126—128. Зап. у 1928 г. у в. Лявонавічы Нясвіжскага п. ад Алены Кавальчук. «Жаночая доля».

## 47

Гальяш Леўчык, л. 7, № 8.

## 48

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 51, сш. 2, л. 33—35. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1972 г. у в. Дзямешкі Міёрскага р. Віцебскай вобл. ад Лізаветы Янушонак, 55 г., і Алены Лакоткі, 60 г. «Вясна».

Мг ф. 20, воп. 72, ст. 3. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 49

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 52, сш. 3, л. 6—8. Зап. Л. М. Салавей і П. І. Каруза ў 1972 г. у в. Якубаўшчына Міёрскага р. Віцебскай вобл. ад Зосі Зазновай. «Калі хочаш».

Мг ф. 20, воп. 72, ст. 18. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 50

Federowski, V, с. 856, № 2003. Зап. у в. Студзераўшчына Слонімскага п. «Паданневая».

## 51

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 18, сш. 1, л. 8—9. Зап. Л. М. Салавей у 1969 г. у в. Глыбокае Шчучынскага р. Гродзенскай вобл. ад Браніславы Гайдаль, 1922 г. н., і Уладзіславы Мароз, 1929 г. н.

Мг ф. 20, воп. 69, ст. 9. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 92, сш. 1, л. 32—36. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1974 г. у в. Абчуга Крупскага р. Мінскай вобл. ад Х. М. Мяседавай. «Вясна».

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 12. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

Шалігоўскі, № 501. Зап. С. Рак-Міхайлоўскі.

АІМЭФ, ф. 20, воп. 72, ст. 3. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1972 г. у в. Дзямешкі Міёрскага р. Віцебскай вобл. ад А. М. Лакоткі і Л. М. Янушонак. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

Вар.: ЦГАЛІ, ф. 1429, воп. 1, спр. 4, л. 28—31, № 37. Зап. А. Валевіч у 1936 г. у в. Глівен Барысаўскага р. ад Аніоты Сацукевіч, 20 г.; Косич, с. 31—32. Зап. у 1895 г. у в. Жукава Мглінскага п.; Шейн, Материалы, I, с. 393, № 479а. Зап. С. М. Рачынская ў Памікольскай вол. Бельскага п. Смаленскай губ.; с. 394, № 480. Зап. С. К. Шымковіч каля Ушач Лепельскага п. Віцебскай губ.; с. 394—395, № 481 в. Зап. у в. Воранава Віцебскага п. і губ.; с. 395—397, № 482 г. Зап. В. І. Бясперчы ў в. Васьковічы Віцебскага п. і губ.; с. 397, № 483 д. Зап. вуч. Слуцкай гімназіі Я. Копаць у в. Падлесе Слуцкага п. Мінскай губ.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 44, сш. 21, л. 4. Зап. Л. Б. Раман у 1971 г. у в. Камень Валожынскага р. Мінскай вобл. ад Ганны Калоскі; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 48, сш. 23. Зап. Т. І. Кайкоўская ў в. Сядзіца Ільянскага р. Маладзечанскай вобл. ад Я. Мароз, 36 г.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 35, сш. 19. Зап. Н. В. Барташэвіч у 1971 г. у Стаўбцоўскім р. Мінскай вобл. ад М. Жыбуль; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 82, сш. 6, л. 21. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1963 г. у в. Бабцы Глыбоцкага р. Віцебскай вобл. ад Куліны Ціханавец, 1912 г. н; Шлюбскі, I, с. 82—83, № 82. Зап. у в. Пласкае Сенненскага п. Прыведзены 21 вар. у іншых друкаваных крыніцах; Гілевіч, с. 340—341. Зап. В. Шоцкая, Т. Швед і Я. Шабановіч у 1968 г. у в. Налібокi Стаўбцоўскага р. Мінскай вобл. ад Марыі Башуры.

Federowski, V, с. 826—827, № 1957. Зап. у в. Янышы Ваўкавыскага п. «Паданневыя». Паўтор прыведзены ў адпаведнасць з напевам.  
Рок — год.

Federowski, V, с. 630, № 1497. Зап. у в. Навасады Ваўкавыскага п. ад Настулі Новікавай. «Сямейныя песні». Строфіка прыведзена ў адпаведнасць з напевам.

Szczot, 1846, с. 57—58, № XCIV (перакл. на польскую мову); яго ж, 1839, с. 95, № С; Перадрук: Носович, с. 265—266, № 61; Шейн, Материалы, I, с. 398, № 484е.

Шейн, Материалы, I, с. 398—399, № 485 ж. З рукапіснага зборніка І. І. Аўсяйца. «Бяседныя. Сямейныя».

Вар.: Гильтебрандт, с. 182—185, № CLXXXI, CLXXXII. Зап. А. Будзіловіч у Камянец-Літоўскай вол. Брэсцкага п. Гродзенскай губ.; «Athenaeum», 1847, IV, с. 186—188, № 3. Зап. Р. Зянькевіч на Піншчыне; Federowski, V, с. 825, № 1955. Зап. у в. Куклічы Ваўкавыскага п.; Радченко, с. 179, № 118. Зап. у Дзятлавіцкай вол. Гомельскага п. Магілёўскай губ.; АІМ, № 349. Зап. Л. Ф. Шаталава і О. В. Лыско ў в. Грыцавічы Свіслацкага р. Гродзенскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 18, сш. 5, л. 32. Зап. Л. М. Салавей у 1969 г. у в. Рудка Пінскага р. Брэсцкай вобл. ад Малашкі Паненкі.

### Дачка-птушка — III

#### 59

Чуркін, 1959, с. 84—85, № 56. Зап. у 1953 г. у Магілёўскай вобл. ад Э. Чэпікавай. «Жаночыя».

#### 60

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 1, л. 33—34. Зап. Л. М. Салавей у 1973 г. у в. Дунаёк Быхаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Таўцяны Цімошчанка, 1909 г. н. «Спявалі пераважна ў пост».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 5. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

#### 61

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 84, сш. 3, л. 34—36. Зап. Л. М. Салавей у 1974 г. у в. Пружанка Бярэзінскага р. Мінскай вобл. ад групы жанчын. «У любы час».

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 30. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

#### 62

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 69, л. 58. Зап. І. У. Саламевіч у 1975 г. у г. Мінску ад Ірыны Васілец, 1946 г. н., родам з в. Прусы Салігорскага р. Мінскай вобл.

#### 63

АІМЭФ, ф. 20, воп. 74, ст. 30. Зап. Л. М. Салавей у 1974 г. у в. Пружанка Бярэзінскага р. Мінскай вобл. ад Ганны Жоравай, 1895 г. н. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

#### 64

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 2, л. 17—18. Зап. Н. М. Маркава ў 1973 г. у в. Уюн Быхаўскага р. Магілёўскай вобл. ад групы жанчын. «У любы час».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 58. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 4, л. 19—20. Зап. Л. М. Салавей у 1973 г. у в. Зарэчча Клічаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Ганны Заяц, 1907 г. н., Стэфы Белакурскай, 1906 г. н., Вольгі Філончык, 1903 г. н. «У любы час».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 65. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

Гродз, АДНТ. Тэскт і ноты зап. М. А. Баяровіч у 1960 г. у в. Павіланцы Радунскага р. ад Яніны Маналевіч, 30 г.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 90. Зап. Н. М. Маркава ў 1974 г. у в. Канатоп Нараўлянскага р. Гомельскай вобл. ад ходу даярак.

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 32. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 64, сш. 1, л. 15—17. Зап. Л. А. Малаш у в. Цялуша Бабруйскага р. Магілёўскай вобл. ад Іны Гацько, 1936 г. н. «У любы час».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 46. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 15, сш. 4, л. 2—6. Зап. А. С. Фядосік у 1969 г. у в. Глінка Столінскага р. Брэсцкай вобл. ад Раісы Ярашэвіч, 1934 г. н.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 10, сш. 4, л. 25—27. Зап. Л. М. Салавей у 1968 г. у в. Хатовіж Клімавіцкага р. Магілёўскай вобл. ад Фёклы Шашэнькі, 60 г. «У бяседзе, калі ўздумаеш».

Мг ф. 20, воп. 68, ст. 1. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 10, сш. 1, л. 1—3. Зап. Л. М. Салавей у 1968 г. у в. Палуж Краснапольскага р. Магілёўскай вобл. ад Алены Яскевіч, 1920 г. н., і Паўла Яскевіча, 1901 г. н. «Хоць калі».

Мг ф. 20, воп. 68, ст. 6. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 2, л. 43. Зап. Л. М. Салавей у 1973 г. у в. Хамічы Быхаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Марыі Панфёравай, 1938 г. н., і Марыі Лагуновай, 1938 г. н. «У любы час».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 59. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 19, сш. 2, л. 2. Зап. М. С. Шушкевіч у 1969 г. у в. Мерчыцы Пінскага р. Брэсцкай вобл. ад Надзеі Казёл і інш.

Мг ф. 20, воп. 69, ст. 6. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.



## 74

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 18, сш. 4, л. 6. Зап. К. П. Кабашнікаў у 1968 г. у в. Палуж-1 Краснапольскага р. Магілёўскай вобл. ад Евы Генералавай і Таццяны Вуцяновай.

Мг ф. 20, воп. 68, ст. 6. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 75

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 18, сш. 4, л. 39—41. Зап. Л. М. Салавей у 1969 г. у в. Рудка Пінскага р. Брэсцкай вобл. ад Антосі Патапчук, Антосі Жук, Зосі Шкіль, Соні Антонік. «Летам. І калі хоч».

Мг ф. 20, воп. 69, ст. 2. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 76

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 57, сш. 2, л. 57. Зап. К. П. Кабашнікаў у 1962 г. у в. Лявонавічы Нясвіжскага р. Мінскай вобл. ад групы жанчын. «У любы час».

Мг ф. 20, воп. 62, ст. 7. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 77

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 75, сш. 2, л. 43. Зап. П. П. Альхімовіч у 1973 г. у в. Абідавічы Быхаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Дуні Мяньюковай, 1907 г. н., Таццяны Кісялёвай, 1912 г. н., і Фёклы Урыгавай, 1910 г. н. «Абы-калі».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 26. Расшыфр. мелодыю збіральнік.

## 78

АІМЭФ, ф. 20, воп. 73, ст. 83. Зап. А. С. Фядосік і І. К. Цішчанка ў 1973 г. у в. Бяляціна Бабруйскага р. Магілёўскай вобл. ад групы жанчын. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 79

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 90, сш. 1, л. 76. Зап. Н. М. Маркава ў 1974 г. у в. Косетаў Калінкавіцкага р. Гомельскай вобл. ад М. Ф. Штурмы, 1911 г. н.

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 34. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

Ушывае—вышывае.

Бар.: Сцяшкoвiч, с. 116—117. Зап. у Ваўкавыскім р. Гродзенскай вобл. ад Антаніны Аніські, 18 г.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 9, спр. 3, сш. 3, л. 6. Зап. М. А. Янкоўскі ў 1959 г. у в. Веснаў Глускага р. Магілёўскай вобл. ад наст. А. І. Лях; АІМЭФ, ф. 8, воп. 72, спр. 10, сш. 2, л. 25—27. Зап. Л. М. Салавей у 1968 г. у в. Белая Дуброва Касцюковіцкага р. Магілёўскай вобл. ад Зінаіды Пыжанковай, 1927 г. н., і Таццяны Варонінай, 1928 г. н.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 1, л. 88. Зап. Л. М. Салавей у в. Уюн Быхаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Агаты Бабковай, 1906 г. н., Сарафіны Хрытанцовай, 1906 г. н., і Арыны Максіменка, 1916 г. н.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 50, сш. 2, л. 20—22. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1960 г. у в. Гусакі Нясвіжскага р. Мінскай вобл. ад жанчын; АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 75,

сш. 1, л. 46. Зап. П. П. Альхімовіч у 1973 г. у в. Іскань Быхаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Алёксы Шурмялёвай, 1914 г. н., і Ніны Жалабудавай, 1910 г. н.

### Жонка-птушка — I

80

Шейн, Матеріалы, I, с. 363—364, № 438. Зап. у в. Валасовічы Барысаўскага п.

81

Романов, Бел. сб., I, с. 425, № 169. Зап. у в. Латыгава Ульянаўскай вол. «Любоўныя».

Узгнаць — з'яднаць, дамагчыся прыхільнасці.

82

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 92, сш. 3, л. 78. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1974 г. у в. Абчуга Крупскага р. Мінскай вобл. ад Паўліны Чарняўскай. «Піліпаўская. Можна ў любы час».

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 9. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

83

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 91, сш. 2, л. 23—24. Зап. К. Б. Кузняцова ў 1964 г. у в. Лядневічы Сенненскага р. Віцебскай вобл. «Спасаўка».

### Жонка-птушка — II

84

Гарэцкі і Ягораў, с. 93, № 200. Зап. у в. Малая Багацькаўка Мсціслаўскага р. Магілёўскай вобл. «Як жыта жнуць, увечары».

85

Песні бел. народа, I, с. 37—38, № 28. Зап. у 1906 г. у в. Мікулічы Клімавіцкага п. Магілёўскай губ. «Жніўная».

86

АІМЭФ, ф. 20, воп. 74, ст. 57. Зап. Г. В. Таўлай у 1974 г. у в. Забляшыні Хоцімскага р. Магілёўскай вобл. ад М. Н. Хамянкавай, 1914 г. н. «Жніво».

87

АІМЭФ, ф. 20, воп. 68, ст. 7. Зап. А. С. Ліс у 1968 г. у в. Азёрная Хоцімскага р. Магілёўскай вобл. ад Таццяны Хайноўскай, 1895 г. н.

88

АІМЭФ, ф. 2, воп. 7, спр. 6, сш. 1, л. 58—59. Зап. Г. Антонаў у 1963 г. у в. Дарлівая Мсціслаўскага р. ад І. Шголік.

## Маці-птушка

89

АІМЭФ, ф. 20, воп. 72, ст. 29, № 1. Зап. І. А. Ламач у 1972 г. у в. Маканавічы Рэчыцкага р. Гомельскай вобл. ад Параскі Грышчанка-Ламач.

90

АІМЭФ, ф. 13, воп. 8, спр. 2, сш. 7, л. 2. Зап. А. С. Фядосік у 1948 г. у в. Кашэвічы Капаткевіцкага р. Палескай вобл. ад Матруны Фядосік, 76 г.

### Тры птушачкі ля забітага малойчыка — I

91

Шейн, Матэрыялы, I, с. 322—323, № 378. Зап. у в. Воранава Віцебскага п. і губ. «Песні бяседныя».

92

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 48, сш. 1, л. 32—33. Зап. А. І. Гурскі ў 1960 г. у в. Бачышча Сіроцінскага р. Віцебскай вобл. ад Ганны Кандрацевай, 67 г.

93

«Молва», 1835, ч. 9, с. 239—241. Зап. «Беларус К. К.» [Каётан Касовіч] у Полацкім п. ад селяніна.

Вар.: Мик у ц к н й, с. 242, № 5. Зап. у маёнтку Зябкі Дрысенскага п. Віцебскай губ.

94

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 95, сш. 2, л. 3—4. Зап. А. І. Гурскі ў 1965 г. у в. Салаўі Аршанскага р. Віцебскай вобл. ад Марыны Балашэнка, 1913 г. н., Таццяны Яфрэменка, 1924 г. н., і Анастасіі Барцовай, 1918 г. н. «Салдацкая».

95

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 90, сш. 1, л. 61—63. Зап. Н. М. Маркава ў 1974 г. у в. Канатоп Нараўлянскага р. Гомельскай вобл. ад Г. Д. Кавальчук, 1902 г. н.

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 32. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

96

«Athenaeum», 1847, с. 274—276. Зап. Р. Зянькевіч на Піншчыне.  
Світ — світанне.

97

Романов, Бел. сб. I, с. 29—30. Зап. у Гомельскім п. Магілёўскай губ. «Сямейныя».

98

Шейн, Матэрыялы, I, с. 323—324, № 379. Зап. невядомы наст. у Дзісенскім п. Віленскай губ. Перадаў інспектар нар. вучылішчаў Віцебскай губ. С. К. Шымковіч. «Песні бяседныя».

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 31, сш. 10, л. 2—3. Зап. П. М. Прахарэвіч у в. Сморкі Бярозаўскага р. ад Крысціны Белай, 76 г.

## 100

Czeczot, 1846, с. 59, № ХСVI. Гэты ж твор: Czeczot, 1839, с. 69, № LXXV. Пераклад на польскую мову; перадрук.: Носович, с. 273—274, № 20 (дадатак).

## 101

«Витебские губ. ведомости», 1896, № 85, с. 5. Зап. І. Гарбачэўскі ў Лепельскім п.

## 102

Federowski, V, с. 592, № 1391. Зап. у в. Сямёнаўка Сакольскага п. ад Агаты Лупенскай. «Думы і песні абрадавыя».

## 103

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 54, сш. 1, л. 19. Зап. А. С. Емяльянаў у 1972 г. у в. Лакісава Верхнядзвінскага р. Віцебскай вобл. ад Фёклы Снапок, 71 г. «Веснавая».

Мг ф. 20, воп. 72, ст. 9. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 104

АІМЭФ, ф. 20, воп. 71, ст. 34. Зап. Д. Санько ў 1971 г. у в. Азярычына Пухавіцкага р. Мінскай вобл. ад Алены Рунец, 70 г. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 105

Гарэцкі і Ягораў, с. 132—133, № 271. Зап. у в. Малая Багацькаўка ад Прасі Гарэцкай. «Абы-калі».

Вар.: Добровольский, IV, с. 348, № 87; Дмитриев, с. 84. Зап. у Навагрудку; Носович, с. 258, № 44; Гильтебрандт, с. 176, № CLXXV. Зап. Рыгор Аўсюк у в. Кавалеўшчына Дзісенскага п. Віленскай губ.; Е. П., с. 22—23, № 6; Weгуha, с. 94, № 22; АІМЭФ, ф. 8, воп. 10, спр. 47, сш. 5, л. 2—3. Зап. В. В. Конах у 1952 г. у в. Малінаўка Дзісенскага р. Полацкай вобл. ад Алены Касатай.

Тры птушачкі ля забітага малойчыка — II

## 106

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 26, сш. 2, л. 14—15. Тэкст і ноты зап. Г. І. Цітовіч у 1949 г. у в. Стаялы Клічаўскага р. ад Праскоўі Шамель, 1894 г. н.

## 107

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 45, л. 70. Зап. А. С. Емяльянаў у в. Цяцеры Бялыніцкага р. Магілёўскай вобл. ад Ксені Бураковай, 1894 г. н.  
Саян — спадніца.



АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 4, л. 45. Зап. Л. М. Салавей у 1973 г. у в. Зарэчча Клічаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Ганны Абразевіч, 77 г. «Спяваецца на напеў «жніва».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 66. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 109

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 1, л. 93. Зап. Л. М. Салавей у 1973 г. у в. Уюн Быхаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Сарафіны Хрытанцовай, 1903 г. н. «Спяваюць абы-калі, а найбольш у вялікі пост».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 57. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 110

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 31, сш. 3, № 91. Зап. Г. І. Цітовіч у 1949 г. у Бабруйскай вобл.

## 111

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 62, сш. 1, л. 153. Зап. П. П. Альхімовіч у 1973 г. у в. Капеічы Мінскага р. і вобл. ад Ганны Сержановіч, 1900 г. н. «Абы-калі».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 9. Расшыфр. мелодыю збіральнік.

## 112

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 3, сш. 1, л. 35—36. Зап. К. П. Кабашнікаў у 1968 г. у в. Белая Дуброва Касцюковіцкага р. Магілёўскай вобл. ад Таццяны Арловай, 1925 г. н., Кацярыны Кавалёвай, 1926 г. н., і Валянціны Ананенкі, 1921 г. н. «Веснавая».

## 113

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 84, сш. 3, л. 72. Зап. Л. М. Салавей у 1974 г. у в. Альхоўка Бярэзінскага р. Мінскай вобл. ад Таццяны Чаган, 1911 г. н., і Вольгі Чаган, 1916 г. н. «Калядная».

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 31. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 114

АІМЭФ, ф. 20, воп. 68, ст. 4. Зап. Л. М. Салавей у 1968 г. у в. Радчыцк Столінскага р. Брэсцкай вобл. ад Кацярыны Неўдах і Параскі Еўтух. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 115

Гарэцкі і Ягораў, с. 68—69, № 157. Зап. у в. Малая Багацькаўка Мсціслаўскага р. Магілёўскай вобл. «Як гукаюць вясну».

Вар.: Добровольскі, IV, с. 123, № 81 г. Зап. у в. Данькава Смаленскага п.; Мозуўскі, с. 300—301, № 844. Зап. у в. Галубіца ад Матруны Ганчаровай; с. 304—305, № 853. Зап. у в. Дзякавічы Рэчыцкага п.; Рубцов, с. 29, № 36. Зап. у 1920—1932 гг. у в. Ольша Руднянскага р. Смаленскай вобл.; Гілевіч, с. 137—138. Зап. А. С. Лашук у 1965 г. у в. Альсевічы Мядзельскага р. Мінскай вобл. ад Тэклі Хілы, 77 г., і Ганны Хілы, 77 г.; ИРЛИ, к. 15, спр. 2, № 59, л. 68. Зап. М. Ю. Зубаў у Клімавіцкім п. Магілёўскай губ.

«ЛІМ», 1971, 1 студз., с. 9. З публікацыі студ. БДУ Таісы Дзевялтоўскай, Тамары Краўчанкі і Тарэзы Шаптухі. Зап. у в. Завіднае Барысаўскага р. Мінскай вобл. ад Н. І. Баўтрук.

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 79, сш. 4, л. 1—2. Зап. Л. І. Ткачова ў 1963 г. у в. Бабцы Глыбоцкага р. Віцебскай вобл. ад Вольгі Патарыцкай, 1909 г. н.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 62, сш. 1, л. 111. Зап. П. П. Альхімовіч у 1973 г. у в. Жасцінае Лагойскага р. Мінскай вобл. ад групы жанчын. «Купальская».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 2. Расшыфр. мелодыю збіральнік.

Шалігоўскі, № 135. Зап. А. Грыневіч у в. Скудзічы ад Вішнеўскай.

Шалігоўскі, № 170. Зап. А. Грыневіч.

Радченко, с. 39—40, № 9. Зап. у в. Дзятлавічы Гомельскага п. «Карагодная».

### Свякруха заклінае нявестку ў рабіну — I

Шейн, Матэрыялы, I, с. 400—401, № 487 б. Зап. у в. Путнікі Горацкага п. Магілёўскай губ. Даслаў віцэ-губерн. К. Н. Гартынскі. «Бяседныя. Сямейныя»; той жа тэкст, Дембовецкі, I, с. 584, № 11.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 62, сш. 1, л. 95—96. Зап. П. П. Альхімовіч у 1973 г. у в. Жасцінае Лагойскага р. Мінскай вобл. ад Евы Гарохавік і Марыі Кабяк. «Абы-калі».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 5. Расшыфр. мелодыю збіральнік.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 3, л. 75. Зап. Л. М. Салавей і Н. М. Маркава ў 1973 г. у в. Стаўпішча (Крывая дарога) Кіраўскага р. Магілёўскай вобл. ад Палагеі Чайкі, 1912 г. н.

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 64. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 99а, с. 12—13. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1965 г. у в. Бокшыцы Слуцкага р. Мінскай вобл. ад Марыі Шэлег. «У любы час».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 20. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 125

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 5, л. 16—19. Зап. Н. М. Маркава ў 1973 г. у в. Бацэвічы Клічаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Марыі Ставер і Ганны Ждановіч. «Бяседная. У любы час».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 68. Расшыфр. мелодыю збіральніца.

## 126

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 36, сш. 1, л. 24. Зап. Л. М. Салавей у 1970 г. у в. Гіры Астравецкага р. Гродзенскай вобл. ад Марыі Лукшы, 70 г. «У любы час».

Мг ф. 20, воп. 71, ст. 32. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 127

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 84, сш. 3, л. 28. Зап. Л. М. Салавей у 1974 г. у в. Альхоўка Бярэзінскага р. Мінскай вобл. ад Ганны Сямашка і Таццяны Чаган. «У любы час».

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 30. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 128

АІМЭФ, ф. 20, воп. 73, ст. 100. Зап. В. І. Скідан у в. Ланбава Бабруйскага р. Магілёўскай вобл. ад Н. П. Катомкінай. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 129

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 84, сш. 3, л. 10—11. Зап. Л. М. Салавей у 1974 г. у в. Жорнаўка Бярэзінскага р. Мінскай вобл. ад К. М. Круталевіч, 1914 г. н. «У любы час».

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 30. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 130

Гарэцкі і Ягораў, с. 96—97, № 207. Зап. у в. Малая Багацькаўка Месціслаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Прасі Гарэцкай. «Пяюць у жытняе жніво, на постаці».

## 131

Шырма, II, с. 48. Зап. у 1927 г. у в. Кабыльнік Пастаўскага п. Віленскай губ. ад Міхала Пяткевіча; той жа тэкст, Шырма, 1929, с. 25, № 16; той жа тэкст, «200 песен», № 152; той жа тэкст, Анталогія, с. 271, № 223. «Жаночая доля».

## 132

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 69 а, сш. 4, л. 68—70. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1973 г. у в. Віркаў Клічаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Марыі Дрэнь, 1908 г. н., і Яўгінні Фясько, 1910 г. н. «У любы час».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 42. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

Вар. мелодыі: АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, ст. 42. Зап. там, дзе і папярэдня.

## 133

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 67, сш. 2, л. 39—40. Зап. Г. А. Барташэвіч у в. Крупнікі Крывіцкага р. Мінскай вобл. ад Ганны Аніськевіч, 75 г.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 84, сш. 1, л. 43. Зап. Л. М. Салавей у 1974 г. у в. Малыя Хальнявічы Крупскага р. Мінскай вобл. ад Е. П. Каралёвай, 1914 г. н. «Жалосная, піліпаўская».

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 25. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 135

АІМЭФ, ф. 20, воп. 73, ст. 73. Зап. В. Р. Кушнарэнка ў 1973 г. у в. Зароўцы Шклоўскага р. Магілёўскай вобл. ад Дар'і Бедушэўскай і Грыпіны Ганаковай. Расшыфр. мелодыю збіральнік.

## 136

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 45. Зап. Л. М. Салавей у 1966 г. у в. Навасёлкі Мядзельскага р. Мінскай вобл. ад Надзеі Скурко, 1910 г. н. «Даўгая песня».

Мг ф. 20, воп. 71, ст. 33. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 137

АІМЭФ, ф. 20, воп. 68, ст. 7. Зап. А. С. Ліс і М. С. Шушкевіч у 1968 г. у в. Канічы Касцюковіцкага р. Магілёўскай вобл. ад Лёксы Свідарскай. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 138

Я л а т а ў, с. 95—96, № 71.

## 139

Ш а л і г о ў с к і, № 210. Зап. А. Грыневіч у в. Карпілаўка.

## 140

Ш а л і г о ў с к і, № 67. Зап. А. Грыневіч у в. Скудзічы ад Вішнеўскай.

## 141

АІМЭФ, ф. 2, ст. 41. Зап. Л. М. Фёдараў у в. Хомічы Дзятлаўскага р. Гродзенскай вобл. Расшыфр. мелодыю В. Р. Кушнарэнка.

## 142

Г р о д з. АДНТ. Тэкст і ноты зап. М. А. Баяровіч у в. Анжадава Ашмянскага р. ад Матэльдэ Адамовіч, 65 г.

## 143

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 65, сш. 4, л. 30—35. Зап. М. Я. Грынблат у в. Зборск Асіповіцкага р. Магілёўскай вобл. ад Аўгінні Сацэвіч, 88 г. «У бяседзе».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 33. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.



АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 10, № 48. Зап. Г. І. Цітовіч у 1946 г. у в. Прусы Старобінскага р. ад Кацярыны Пятровіч, 1918 г. н., і Марфы Пра-тасені, 1903 г. н.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 66, сш. 1, л. 25—26. Зап. С. Т. Бахмет у 1973 г. у в. Эборск Асіповіцкага р. Магілёўскай вобл. ад Еўдакіі Гоцінай, 1907 г. н. «Абы-калі».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 33. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 66, сш. 2, л. 19—21. Зап. С. Т. Бахмет у 1973 г. у в. Талька Пухавіцкага р. Мінскай вобл. ад Таццяны Андросік, 1907 г. н. «Абы-калі».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 35. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

АІМЭФ, ф. 20, воп. 60, ст. 4. Зап. А. С. Фядосік у в. Засулле Стаўб-цоўскага р. Мінскай вобл. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 1, л. 79—81. Зап. Н. М. Маркава ў 1974 г. у в. Косетаў Калінкавіцкага р. Гомельскай вобл. ад Марыі Штурмы, 63 г.

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 34. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

Вар.: Шейн, Матэрыялы, I, с. 399—400, № 486 а. Зап. вуч. Маладзечанскай наст. семінарыі ў Навагрудскім п. Мінскай губ.; ИРЛИ, к. XL, спр. 1, № 125, л. 136. Зап. М. Ю. Зубаў у 1906 г. у в. Будзішча Кліма-віцкага п. Магілёўскай губ.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 77, сш. 1, л. 1—3. Зап. К. П. Кабашнікаў у 1962 г. у в. Галавінцы Гомельскага р. і вобл. ад В. С. Далінавай, 1905 г. н.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 92, л. 390. Зап. М. П. Гваздзёў у 1960 г. у в. Азершчына Рэчыцкага р. Гомельскай вобл. ад Таццяны Лапацінай, 69 г.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 60, л. 30. Зап. М. П. Гваздзёў у 1961 г. у в. Жыцькава Барысаўскага р. Мінскай вобл.; ФБАН БССР, Аддзел рэдкіх кніг і рукапісаў, ф. 2, воп. 1, спр. 23, л. 3, № 7. Зап. Язэп Драздовіч у в. Прапелеўшчына ад Кастусі Ледаховіч; АІМЭФ, ф. 13, воп. 9, спр. 3, сш. 3, л. 84. Зап. М. А. Янкоўскі ў 1959 г. у в. Карніца Глускага р. Магілёўскай вобл. ад Любы Васілеўскай; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 107, сш. 2, л. 20. Зап. Л. І. Павецьева ў 1967 г. у в. Стары Дрыбін Горацкага р. Магілёўскай вобл. ад А. А. Бяззубенка і Г. Ц. Тупіковай; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 45, сш. 1, л. 44. Зап. І. П. Чыгрын у 1959 г. у в. Іванск Чашніцкага р. Віцебскай вобл. ад Ф. С. Са-калоўскай; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 31, сш. 9, л. 2—3. Зап. З. К. Шчэр-ба ў 1951 г. у в. Баркі Барысаўскага р. Мінскай вобл.; Гілевіч, с. 295—296. Зап. В. П. Посах у 1964 г. у в. Лабачоўка Маладзечанскага р. Мінскай вобл. ад Ірыны Аўдзевіч, 1930 г. н.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 50, сш. 1, л. 20—21. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1960 г. у в. Мікалаеўшчына Стаўбцоў-скага р. Мінскай вобл. ад Яўгені Тур, 1922 г. н., Ніны Стомы, 1924 г. н., Веры Камароўскай, 1912 г. н., Уладзі Белай, 1911 г. н.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 74, сш. 2, л. 6—7. Зап. А. І. Гурскі ў 1962 г. у в. Ганчароўка Капыль-скага р. Мінскай вобл. ад Марыі Лейкі, 1910 г. н., і Марыі Пятровіч,

1925 г.н.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 93, сш. 1, л. 22—23. Зап. К. П. Кабашнікаў у 1964 г. у в. Лядневічы Сенненскага р. Віцебскай вобл. ад Ганны Азаронак і Кацярыны Лабецкай; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 99, сш. 1, л. 24—25. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1965 г. у в. Ляўкі Аршанскага р. Віцебскай вобл. ад Параскі Ступаковай; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 27, сш. 1, л. 11—13. Зап. Надзея Бурсевіч у 1965 г. у в. Лань Нясвіжскага р. Мінскай вобл. ад Ніны Шэлег, 58 г.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 23, сш. 7, л. 20—21. Зап. Тамара Гайдук у 1967 г. у в. Уша Бярэзінскага р. ад В. Д. Гамезы; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 105, сш. 2, л. 11—12. Зап. В. І. Скідан у 1967 г. у м. Галоўчыцы Бялыніцкага р. ад Уляны Драпкінай, 1902 г. н.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 35, сш. 2, л. 13—14. Зап. М. С. Шушкевіч у в. Завельцы Астравецкага р. Гродзенскай вобл. ад Мальвіны Рожкі, 63 г.

### 149

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 1, л. 32. Зап. Л. М. Салавей у 1973 г. у в. Дунаёк Быхаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Таццяны Цімошчанкі, 1909 г. н. «Спявалі ў пятроўку».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 55. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

### 150

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 79, бл. 4, л. 3—4. Зап. Л. І. Ткачова ў 1963 г. у в. Бабцы Глыбоцкага р. Віцебскай вобл. ад Яўгеніі Галомзік, 1900 г. н. «Купальская».

### 151

К а м н и с к и й, с. 423—424, № 4. Зап. у 1903 г. у в. Слабодка Нова-Аляксандраўскага п. Ковенскай губ.

Вар.: Минская старина, 1911, вып. II, с. 224. Зап. наст. Радашковіцкага прыходскага вучылішча Іван Белановіч у 1908 г. у Віленскім п.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 56, сш. 1, л. 9—10. Зап. Л. А. Малаш у 1972 г. у в. Мільча Вілейскага р. Мінскай вобл. ад Ганны Гранінай; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 31, сш. 5, л. 3—4. Зап. Е. І. Мадыганавы ў в. Латыголь Ільянскага р. Маладзечанскай вобл. ад В. Д. Чарапок, 1910 г. н.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 81, сш. 2, л. 18. Зап. В. І. Скідан у 1963 г. у в. Маркава Маладзечанскага р. ад В. Р. Сарачынскай.

### Свякруха заклінае нявестку ў рабіну — II

### 152

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 36, сш. 5, л. 16—20. Зап. Л. М. Салавей у 1970 г. у в. Таўкачэвічы (Бярозавае Пасека) Уздзенскага р. Мінскай вобл. ад Ядвігі Яловік, 1905 г. н.

Мг ф. 20, воп. 72, ст. 35. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч. Тэкст кантамінаваны.

### 153

К у б а, Cesty, с. 254, № 132. Зап. у 1887 г. у в. Данькава на Смаленшчыне.

АІМЭФ, ф. 20, воп. 73, ст. 75. Зап. В. Р. Кушнарэнка ў 1973 г. у в. Боркі Кіраўскага р. Магілёўскай вобл. ад А. І. Сініцы. Расшыфр. мелодыю збіральнік.

АІМЭФ, ф. 2, ст. 3. Зап. Л. М. Фёдараў у 1959 г. у в. Шуміліна Сіроцінскага р. Віцебскай вобл. ад Ніны Бураковай і Марыі Лях. Расшыфр. мелодыю В. Р. Кушнарэнка.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 3, л. 29—31. Зап. Л. М. Салавей у 1973 г. у в. Стаўпішча (Крывая дарога) Кіраўскага р. Магілёўскай вобл. ад Аксінні Бярнацкай, 1893 г. н. «Летам пяюць, як лён бяруць, хоць калі».

Беларускі фальклор, с. 238—239. Зап. В. Захарава і В. Літвінка ў 1970 г. у в. Церабяжоў Столінскага р. Брэсцкай вобл. ад В. Ф. Грэчка, 1890 г. н. «Баладныя песні».

Fedegowski, V, с. 824—825, № 1954. Зап. у в. Студзераўшчына Слонімскага п. ад Таклюсі Ткачучышкі. «Паданневыя».

Fedegowski, V, с. 828—829, № 1961. Зап. ля Свіслачы Ваўкавыскага п. «Паданневыя».

Вар.: Fedegowski, V, с. 829, № 1962. Зап. у в. Ганевічы і Куклічы Ваўкавыскага п. «Паданневыя».

Чуркін, 1949 г., с. 151—152, № 124. Зап. у 1925 г. у в. Буйнічы Магілёўскага р. і вобл. «Песні баладныя».

Шырма, I, с. 285—286, № 171. Зап. у 1940 г. у в. Валеўка ад Сяргея Анішчыка. «Баладныя і бытавыя».

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 16, сш. 2, л. 30—32. Зап. Л. Савікоўская ў 1948 г. у в. Прусы Старобінскага р. Мінскай вобл. ад Х. З. Мічуры, 1903 г. н. Мелодыю зап. Г. І. Цітовіч (АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 10, № 49).

АІМЭФ, ф. 9, воп. 3, спр. 33, л. 8. Зап. у 1912 г. у в. Лесін Навагрудскага п.

Радченко, с. 129—130, № 14. Зап. у Дзятлавіцкай вол. Гомельскага п. Магілёўскай губ. «Простыя песні».

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 90, л. 64—66. Зап. Н. М. Маркава ў 1974 г. у в. Канатоп Нараўлянскага р. Гомельскай вобл. ад Ганны Кавальчук, 1902 г. н.

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 32. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 166

АІМЭФ, ф. 20, воп. 69, ст. 13. Зап. А. С. Ліс і М. С. Шушкевіч у 1969 г. у в. Харомск Столінскага р. Брэсцкай вобл. ад Варвары Украінец. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 167

АІМЭФ, ф. 20, воп. 68, ст. 4. Зап. К. П. Кабашнікаў у 1968 г. у в. Радчыцк Столінскага р. Брэсцкай вобл. ад Кацярыны Неўдах і Параскі Еўтух. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 168

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 18, сш. 2, л. 2—4. Зап. Л. М. Салавей у 1969 г. у в. Сінкевічы Лунінецкага р. Брэсцкай вобл. ад Еўдакіі Клеўжыц. «У любви час».

## 169

АІМЭФ, ф. 20, воп. 69, ст. 2. Зап. А. С. Ліс і М. С. Шушкевіч у 1969 г. у в. Фядоры Столінскага р. Брэсцкай вобл. ад Васілісы Фянюк, Марыны Гунько, Любы Пачуйкі. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 170

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 45, л. 72. Зап. А. С. Емельянаў у 1961 г. у в. Забычанне Касцюковіцкага р. Магілёўскай вобл. ад Марыі Спраўнікавай, 55 г. «Абы-калі».

## 171

Чуркі н, с. 152, № 125. Зап. у 1923 г. у Мсціслаўскім р. Магілёўскай вобл. «Баладныя песні».

## 172

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 18, сш. 1, л. 6—7. Зап. Л. М. Салавей у 1969 г. у в. Глыбокае Шчучынскага р. Гродзенскай вобл. ад Браніславы Жукоўскай. «Хоць калі».

Мг ф. 20, воп. 69, ст. 9. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 173

АІМЭФ, ф. 8 воп. 2, спр. 28, сш. 1, л. 55. Зап. Л. А. Малаш у 1970 г. у в. Загарняты Ашмянскага р. Гродзенскай вобл. ад Л. В. Вольскай, 1917 г. н.

Мг ф. 20, воп. 70, ст. 12. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 174

Гродз. АДНТ. Тэкст і ноты зап. М. А. Баяровіч у в. Бяняны Ашмянскага р. Гродзенскай вобл. ад А. Д. Васілеўскай, 57 г., і А. М. Акінча, 57 г.



Шалігоўскі, № 235. Зап. А. Грыневіч.

Шалігоўскі, № 817. Зап. А. Грыневіч.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 27, сш. 1, л. 15—17. Зап. А. С. Ліс у 1970 г. у в. Палужскі Хутар Астравецкага р. Гродзенскай вобл. ад Юзэфы Грывы. Мг ф. 20, воп. 68, ст. 5а. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 19, л. 19. Зап. М. С. Шушкевіч у 1969 г. у в. Фядоры Столінскага р. Брэсцкай вобл. ад Дар'і Туцкай і Аўхіміі Мельніковіч.

Мг ф. 20, воп. 69, ст. 2. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 69 а, сш. 3, л. 37—38. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1973 г. у в. Выжары Кіраўскага р. Магілёўскай вобл. ад Дуні Фіневіч, 1910 г. н. «У пост».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 41. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 90, сш. 1, л. 40—42. Зап. Н. М. Маркава ў 1974 г. у в. Бярэжцы Жыткавіцкага р. Гомельскай вобл. ад Настасі Вянгурі, 1917 г. н.

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 36. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 90, сш. 1, л. 14—16. Зап. Н. М. Маркава ў 1974 г. у в. Бярэжцы Жыткавіцкага р. Гомельскай вобл. ад Вольгі Семянюк, 77 г.

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 35. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

АІМЭФ, ф. 20, воп. 68, ст. 4. Зап. Л. М. Салавей у 1968 г. у в. Радчыцк Столінскага р. Брэсцкай вобл. ад Кацярыны Неўдах і Параскі Еўтух. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

Вар.: Шейн, Матэрыялы, I, с. 401, № 439 в. Зап. Міхаіл Мішко ў Гродзенскім п. Гродзенскай губ.; с. 401—402, № 490 г. З рукапіснага зб. І. І. Аўсяйца. Слоніцкі п. Гродзенскай губ.; Federowski, V, с. 830, № 1963. Зап. у в. Андрэёўцы Ваўкавыскага п.; № 1964. Зап. у м. Галынка Гродзенскага п.; Романов, Бел. сб., I—II, с. 52—53, № 103. Паведаміў селянін в. Перарост Пархвен Фядосаў; Романов, Матэрыялы, II, с. 311—312, № 466; с. 149, № 168; с. 127—128, № 130; Довнар-Запольскі, Песни пинчуков, с. 95, № 470. Зап. у в. Выганішча Целяханскай вол.; Малевич, с. 127, № 34; Косич, с. 23. Зап. у 1896 г. у в. Шапачка Мглі-

скага п.; АІМ, № 616. Зап. А. А. Крывіцкі і Д. Я. Бугаёў у в. Шараеўка Чэрыкаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Луцэі Крупко, 48 г.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 82, сш. 1, л. 43. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1963 г. у в. Крэва Смаргонскага р. Гродзенскай вобл. ад Ф. М. Герман; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 35, сш. 2, л. 14—15. Зап. у 1950 г. у в. Валяцін Хойніцкага р. Палескай вобл. ад К. А. Кардаш і М. П. Гардзеічык; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 92, л. 388. Зап. М. П. Гваздзёў у 1961 г. у в. Тонеж Лельчыцкага р. Гомельскай вобл. ад Г. Кондзік, 35 г.; Беларускі фальклор, с. 237. Зап. Т. Клачкова і Т. Зарэцкая ў 1967 г. у в. Пелішча Камянецкага р. Брэсцкай вобл.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 1, сш. 2, л. 13—18. Зап. М. Я. Грынблат у 1968 г. у в. Белькавічы Касцюковіцкага р. Магілёўскай вобл. ад Ксені Парчэўскай, 66 г.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 18, сш. 5, л. 30—31. Зап. Л. М. Салавей у 1969 г. у в. Рудка Пінскага р. Брэсцкай вобл. ад Надзеі Антонік, 74 г.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 18, сш. 6, л. 6—7. Зап. Л. М. Салавей у 1969 г. у в. Святая Воля Івацэвіцкага р. Брэсцкай вобл. ад Ганны Джаджоры, 1916 г. н.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 15, сш. 3, л. 36—40. Зап. А. С. Фядосік у 1969 г. у в. Глінка Столінскага р. Брэсцкай вобл. ад Марыны Жаўнерык, 1916 г. н.

### Браткі

#### 183

*Czeczot*, 1836—1839, л. 44, № 9. Зап. у г. Лепель ад Казіміра Стронбуга; той жа запіс, *Czeczot*, 1844, с. 66, № LX без уступн. часткі; той жа запіс, *Czeczot*, 1840, с. 66, № LXXVII (польск. перакл.); *Czeczot*, 1837, с. 100, № XCV (польск. перакл. уступнай часткі).

*Grągaці* — пераклікацца.

#### 184

*Шейн*, Песни, с. 144—146, № 217. Зап. у м. Чашнікі ад Марыі Каткевічоўны. «Купальскія песні».

Вар.: *Шейн*, Песни, с. 143—144, № 216. Лепельскі п., ад С. К. Шымковіча; Заключная частка падобнага твора з праклёнамі маці, папам і сваццям, што пажанілі родных, прыведзена ў арт. А. Я. Васільевай «Легенды и поверья в Минской губернии» — «Минские губернские ведомости», 1879, № 9—11; незакончаны вар.— «Студэнцкая Думка», 1925, с. 28, № 5. Зап. А. Мацейчык у в. Рудаўляны Гродзенскага п.

#### 185

*Federowski*, V, с. 832, № 1967. Зап. у в. Банцэраўшчына Ваўкавыскага п. ад Марысі Баярчучышкі. У загалоўку: «Брат з сястронкаю (Браткі)». «Паданневыя».

#### 186

*Hugnowicz*, с. 28, № 73. Зап. у Вішнеўскай гміне Свянцянскага п. Віленскай губ.

*Назвіска* — прозвішча.

#### 187

*Шырма*, I, с. 283—284, № 170. Зап. у в. Задубенне Вілейскага п. ад дзяўчат. «Баладныя і бытавыя».

ЦГАЛИ, ф. 1429, воп. 1, спр. 6, л. 51—53, № 174. Зап. А. Валевіч у 1936 г. у в. Зубатавічы Барысаўскага р. ад Вольгі Дзямідчык, 1905 г. н. «Пастаўская», г. зн. спявалася ў пост.

## 189

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 28, сш. 2, л. 27—28. Зап. Я. А. Васілеўская ў 1949 г. у в. Стаялы Клічаўскага р. Магілёўскай вобл. ад П. В. Шамаль. «У піліпаўку». Мелодыю зап. Г. І. Цітовіч (АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 31, № 69).

## 190

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 56, сш. 2, л. 32—33. Зап. Л. А. Малаш у 1972 г. у в. Мільча Вілейскага р. Мінскай вобл. ад Веры Гаранінай, 1937 г. н. «Абы-калі».

Мг ф. 20, воп. 72, ст. 25 а. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

Цурка — дачка.

## 191

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 45. Зап. Л. М. Салавей у 1966 г. у в. Навасёлкі Мядзельскага р. Мінскай вобл. ад Надзеі Скурко, 1910 г. н. «У карчме п'ялі».

Мг ф. 20, воп. 71, ст. 32. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 192

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 35, сш. 8, л. 7—9. Зап. В. К. Грыневіч у 1971 г. у в. Заброддзе Вілейскага р. Мінскай вобл. ад Марыі Юдыцкай, 77 г.

Мг ф. 20, воп. 72, ст. 13. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

Гугаль — куколь.

## 193

АІМЭФ, ф. 20, воп. 72, ст. 15. Зап. Л. М. Салавей і П. І. Каруза ў 1972 г. у в. Каханавічы Верхнядзвінскага р. Віцебскай вобл. ад Н. В. Махоцкай і інш.

## 194

Добровольскій, IV, с. 224—225, № 24 а. Зап. у в. Данькава Смаленскага п. ад Аўдоцці Гучковай. «Купала-на-Івана».

## 195

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 77, сш. 3, л. 1—2. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1962 г. у в. Кулеўшчына Ваўкавыскага р. Гродзенскай вобл. ад Г. Улановіч, 1902 г. н. «Сіроцкая».

## 196

Шейн, Песни, с. 146, № 218. Зап. гімназіст 6 кл. Патоцкі у м. Усвяты Суражскага п. «Купальскія песні».

## 197

Добровольскій, IV, с. 225, № 24 б. Зап. у в. Слабада Смаленскага п.

Глытві — галота.

Скар. вар.: Добровольский, IV, с. 225, № 24в. Зап. у в. Мядзвездаўка Смаленскага п. ад Настасі Абраменкавай; с. 226, № 24 г. Зап. у в. Мядзвездаўка; с. 226, № 24 д. Зап. у в. Самахотаўка Смаленскага п. ад Адарі Цімафеевай; с. 226—227, № 24 е. Зап. у в. Радашкава Ельнінскага п. ад Міхаіла Цюры; с. 227, № 24 ж. Зап. у в. Мікола-Ядрэіч Духаўшчынскага п.; с. 227, № 24 з. Зап. у в. Златава Ельнінскага п.; с. 227—228, № 24 і. Зап. у в. Мікола-Ядрэіч Духаўшчынскага п.

## 198

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 2, л. 7—8. Зап. Н. М. Маркава ў 1973 г. у в. Уюн Быхаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Зіны Максіменка, 1912 г. н., і Аляксандры Вераб'ёвай, 1912 г. н. «У бяседзе».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 58. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 199

Песні бел. народа, I, с. 33, № 24. Зап. Ф. А. Рубцоў у 1920 г. у в. Ольша Любавіцкай вол. Аршанскага п. Магілёўскай губ. ад В. К. Прахаронкавай, 47 г.; той жа запіс. Рубцов, Ольшанские песни, с. 15, № 15.

## 200

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 84, л. 101. Зап. Г. В. Таўлай у в. Рассвет Мсціслаўскага р. Магілёўскай вобл. ад С. В. Новікавай, 1903 г. н. «Купальская».

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 57. Расшыфр. мелодыю збіральніца.

## 201

Гарэцкі і Ягораў, с. 85—86, № 189. Зап. у 1926 г. у в. Малая Багацькаўка Мсціслаўскага р. ад дзяўчат. «Пяюць на купалле».

Блізкі вар.: Гарэцкі і Ягораў, с. 86—87, ад Прасі Гарэцкай.

## 202

Котаў, с. 213—215. Зап. у в. Куртасы Горацкага р. «Купальская».

## 203

Шырма, I, с. 298—299, № 178. Зап. у в. Загор'е Ізабелінскай вол. Ваўкавыскага п.

Вар.: Романов, Белорусский сб., I—II с. 38, № 70. Зап. у в. Расна Сенненскага п.; Дмитриев, с. 82—83. Зап. у Навагрудку; Перадрук: Шейн, Материалы, I, с. 426—427, № 524; Weгуha, с. 326—328, № 27. Зап. у в. Глыбокае Лідскага п. Віленскай губ.; Ziеńkie wicz, с. 326—328, № 27. Зап. на Піншчыне; Довнар-Запольский, с. 147, № 13. Зап. Ф. В. Ярмаковіч у в. Красная Воля Лахвенскай вол. Мазырскага п.; Добровольский, IV, с. 226—228, № 24 г—24 і; Шырма, I, с. 300—301, № 179. Зап. у в. Шакуны Пружанскага п.; Беларускі фальклор, с. 239—240. Зап. Д. Фёдараў і Л. Дабранава ў 1969 г. у в. Спорава Бярозаўскага р. Брэсцкай вобл. ад Н. І. Дырзэвіч, 1887 г. н.; ФБАН, Аддзел рэдкіх кніг і рукапісаў, ф. 2, воп. 2, спр. 23. Зап. Язэп Драздовіч у в. Дубнавічы; РГО, р. 2, № 21, л. 108, № 10; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 53, сш. 1, л. 43. Зап.



І. П. Чыгрын у 1960 г. у в. Пясчанае Капыльскага р. Мінскай вобл. ад В. М. Пятровіч, 1915 г. н.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 4, сш. 1, л. 22—23. Зап. А. С. Ліс у 1968 г. у в. Загарэнне Краснапольскага р. Магілёўскай в. ад Сцёпы Шпунтавай, 1902 г. н.

## 204

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 40, сш. 1, л. 2—3. Зап. у 1953 г. Галіна Посах ад Вольгі Семашкевіч у м. Лебедзева Маладзечанскай вобл. «Вяснянка».

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 82, сш. 2, л. 6—7. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1963 г. у в. Лохаўшчына Маладзечанскага р. ад Ефрасіні Сымановіч, 1923 г. н.

## 205

АІМЭФ, ф. 20, воп. 72, ст. 32. Зап. В. Р. Кушнарэнка ў 1972 г. у в. Гарошкаў Рэчыцкага р. Гомельскай вобл. ад Марыі Цыбульскай. Расшыфр. мелодыю збіральнік.

## 206

Шалігоўскі, № 368. Зап. А. Грыневіч у в. Брыцалавічы.

## 207

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 84 а, сш. 3, л. 35—36. Зап. А. С. Ліс у 1963 г. у в. Лоск Смаргонскага р. ад Альжбеты Кезік, 1892 г. н.

## 208

Шейн, Матэрыялы, I, с. 233—234. Зап. у в. Бакшты Ашмянскага п. Віленскай губ. Зап. вуч. Маладзечанскай наст. семінарыі І. Арыка. «Купальская».

## 209

Шейн, Матэрыялы, I, с. 234—235. Зап. у Слоніміскім п. Гродзенскай губ. І. І. Аўсяйцом. «Купальская».

## 210

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, ст. 57. Зап. Г. В. Таўлай у 1974 г. у в. Малейкава Мсціслаўскага р. Магілёўскай вобл. ад П. К. Шараметавай. Расшыфр. мелодыю збіральніца.

## Удава і сыны-карабельнікі

## 211

Романов, Бел. сб., I, с. 13—14, № 26. Зап. у м. Беліца. Спяваецца паўсюдна. У гэтым зборніку пададзены варыянты асобных радкоў, строф, заключэння, а таксама спасылкі на публікацыі Шэйна, Дэмбавецкага, Дзмітрыева. «Сямейныя».

## 212

Радченко, с. 143—144, № 43. Пададзены пачатак другога варыянта.

Косич, с. 8—9. Пачатак песні да слоў «Адзін сядзіць на пасу» запісаны ў 1861 г. ад дваровых сялян у в. Расуха. Другая частка запісана ў 1899 г. у в. Гараны Мглінскага п. ад 19-гадовай дзяўчыны. Адзначаецца, што ў Гаранах і Кажамяках гэтая песня спяваецца цалкам і называецца «Іван і Мар'я». «Май».

## 214

Романов, Бел. сб., VII, с. 32—33, № 21. Запісана ў Віленскай губ. са слоў і голасу Піліпенкавай. У Раманава тэкст прыведзены не цалкам, пра што гаворыць заўвага «Далей ідзе легенда пра паходжанне травы «Брат і сястра» (Іван і Мар'я)». Паўторна надрукавана ў М. Чуркіна ў зб. «Беларускія народныя песні і танцы», 1949, с. 148, № 118. «Песні баладныя».

У Раманава заўвага: Песня бяседная, г. зн. такая, якую пяюць седзячы, калі прадуць, шыюць і г. д. Вызначанага часу для выканання не ўстаноўлена, спяваецца «абы-калі».

## 215

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 1, л. 92—93. Зап. Л. М. Салавей у 1973 г. у в. Уюн Быхаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Сарафіны Хрытанцовай, 1903 г. н. «Пракаветная», г. зн. старадаўняя.

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 57. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 216

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 4; л. 80—81. Зап. Л. М. Салавей у 1973 г. у в. Зарэчча Клічаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Адар'і Яскевіч, 1901 г. н. «У любы час».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 67. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 217

АІМЭФ, ф. 20, воп. 74, ст. 57. Зап. Г. В. Таўлай у 1974 г. у в. Падлужжа Мсціслаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Е. Р. Даніленкі, 1912 г. н. «Пяюць абы-калі». Расшыфр. мелодыю збіральніца.

## 218

Чуркін, 1959, с. 8—9, № 3. Зап. у 1910 г. у в. Дакурнішкі Ашмянскага п. Віленскай губ. ад Марыі Сакаловай.

## 219

Гарэцкі і Ягораў, с. 127—128, № 265. «У піліпаўку, як прадуць».

## 220

Добровольскі, IV, с. 228—229, № 25 а. Зап. у в. Мядзведаўка Смаленскага п. ад семнаццацігадовай дзяўчыны Фядосі Абрамавай. «Купала-на-Івана».

## 221

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 74, сш. 5, л. 51—52. Зап. В. Р. Кушнарэнка ў 1973 г. у в. Браслаў Рэчыцкага р. Гомельскай вобл. ад Марыі Цыбульскай. «Абы-калі».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 50. Расшыфр. мелодыю збіральнік.

АІМЭФ, ф. 20, воп. 73, ст. 76. Зап. В. Р. Кушнарэнка ў 1973 г. у в. Грыбава Слабада Кіраўскага р. Магілёўскай вобл. Расшыфр. мелодыю збіральнік.

Янчук, с. 86—87, № 101. Тэкст і ноты зап. М. Ф. Давыдоўскі ў 1886 г. у м. Гарадок Бабруйскага п. «Розныя».

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 75, сш. 3, л. 100—101. Зап. П. П. Альхімовіч у 1973 г. у в. Коўбча Клічаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Г. А. Вайніловіч, 1907 г. н. «Абы-калі».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 28. Расшыфр. мелодыю збіральнік.

Federowski, V, с. 834, № 1970. «Паданневыя».

Federowski, V, с. 833, № 1969, мелодыя № 1882. Зап. у в. Вялікія Азяранкі Ваўкавыскага п. ад А. Мікалуця. «Паданневыя».

АІМЭФ, ф. 20, воп. 72, ст. 26. Зап. С. І. Пятровіч у в. Касенічы Крупскага р. Мінскай вобл. ад Марфы Пулькач, 1912 г. н.

Мг ф. 20, воп. 72, ст. 26. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

Тэкст запісаны не ўвесь.

Federowski, V, с. 835, № 1972. Зап. ля м. Свіслач Ваўкавыскага п. «Паданневыя».

Як і ў папярэдніх нумарах, мелодыя патрабуе тут двухрадковай звароткі з паўторам другога радка.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 57, сш. 1, л. 31—32. Зап. А. С. Ліс у 1972 г. у в. Дзёрнавічы Верхнядзвінскага р. Віцебскай вобл. ад Таццяны Новікавай, 1904 г. н. «Купальская».

Мг ф. 20, воп. 72, ст. 20. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 65, сш. 5, л. 31—37. Зап. М. Я. Грынблат у 1973 г. у в. Зборск Асіповіцкага р. ад Кацярыны Асіеўскай, 80 г.

Шырма, І, с. 295—296, № 176. Зап. у 1945 г. у в. Лаща Гродзенскага р. «Баладныя і бытавыя».

Шырма, I, с. 293—294, № 175. Зап. у 1934 г. у в. Ялова Пружанскага п. ад дзяўчат. «Баладная і бытавая».

## 233

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 90, сш. 1, л. 81—83. Зап. Н. М. Маркава ў 1974 г. у в. Косетаў Калінкавіцкага р. Гомельскай вобл. ад М. Ф. Штурмы, 1911 г. н.

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 34. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 234

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 54, сш. 2, л. 66. Зап. А. С. Емяльянаў у 1972 г. у в. Лявонаўцы Міёрскага р. Віцебскай вобл. ад Антаніны Альхімовіч, 75 г. «Абы-калі».

Мг ф. 20, воп. 72, ст. 11. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 235

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 54, сш. 1, л. 6—8. Зап. С. Т. Бахмет у 1972 г. у в. Лакісава Верхнядзвінскага р. Віцебскай вобл. ад Паўліны Снапок, 59 г. «У любы час».

Мг ф. 20, воп. 72, ст. 9. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 236

НІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 5, л. 5—6. Зап. Н. М. Маркава ў 1973 г. у в. Бацэвічы Клічаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Марыі Ставер, 1891 г. н.

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 68. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 237

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 90, сш. 1, л. 4—5. Зап. Н. М. Маркава ў 1974 г. у в. Бярэжцы Жыткавіцкага р. Гомельскай вобл. ад В. К. Семянюк.

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 35. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 238

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 3, л. 36—37. Зап. Л. М. Салавскай у 1973 г. у в. Стаўпішча (Крывая дарога) Кіраўскага р. Магілёўскай вобл. ад Аксінні Бярнацкай, 1893 г. н. «У любы час».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 63. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 239

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 2, л. 9. Зап. Н. М. Маркава ў 1973 г. у в. Уюп Быхаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Зіны Максіменка, 1912 г. н. і Аляксандры Вераб'ёвай, 1912 г. н.

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 58. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.



АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 84, сш. 1, л. 64—66. Зап. Л. М. Салавей у в. Малыя Хальнявічы Крупскага р. Мінскай вобл. ад П. Ф. Гецман, 1915 г. н. «Калі хочаш, на хрэсьбінах, так у бяседзе».

Мг ф. 20, воп. 72, ст. 26. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 241

Гродзенскі АДНТ. Тэкст і ноты зап. М. А. Баяровіч у в. Бяняны Ашмянскага р. Гродзенскай вобл. ад Ю. Ф. Васілеўскай, 75 г. і А. М. Акінча, 57 г.

## 242

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 36, сш. 5, л. 26—29. Зап. Л. М. Салавей у 1970 г. у в. Таўкачэвічы (Бярозава Пасека) Уздзенскага р. Мінскай вобл. ад Ядвігі Яловік і Зосі Корабай. «Абы-калі».

Мг ф. 20, воп. 72, ст. 35. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

242<sub>1</sub>

АІМЭФ, ф. 20, воп. 68, ст. 1 а. Зап. А. С. Ліс у в. Стары Дзедзін Клімавіцкага р. Магілёўскай вобл. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 243

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 40, сш. 4, л. 11—12. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1971 г. у в. Груздава Пастаўскага р. Віцебскай вобл. ад Я. М. Альфер, 1908 г. н. «У любы час».

Мг ф. 20, воп. 71, ст. 6. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 244

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 36, сш. 2, л. 5—6. Зап. Л. М. Салавей у 1970 г. у в. Гярваты Астравецкага р. Гродзенскай вобл. ад Марыі Рэмеэ. «У любы час».

Мг ф. 20, воп. 70, ст. 4. Расшыфр. мелодыю П. І. Каруза.

## 245

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 45. Зап. Л. М. Салавей у 1966 г. у в. Навасёлкі Мядзельскага р. Мінскай вобл. ад Надзеі Скурко, 1910 г. н. «Даўга́я песня».

Мг ф. 20, воп. 71, ст. 33. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

Бар.: *W e g u h a*, с. 95, № 25. Зап. у в. Глыбокае Лідскага п. Віленскай губ.; *Р о м а н о в*, Матэрыялы, II, с. 163, № 194. Зап. у Селецкай вол. Пружанскага п.; *Z i e Ń k i e w i c z*, с. 289—292, № 12. Зап. на Піншчыне; *Д о в н а р - З а п о л ь с к и й*, с. 63—64, № 380. Зап. у в. Дабраслаўка на Піншчыне; *Р о м а н о в*, Матэрыялы, II, с. 229—230, № 311. Зап. у в. Парэчча Слонімскага п.; с. 277, № 398; ЦДГА ЛітССР, ф. 1135, воп. 10, спр. 203—207, л. 309. Зап. Эмілія Бурчынская ў Навагрудскім п.; *Д м и т р и е в*, с. 74—75. Зап. у Навагрудку; *Ш е й н*, Матэрыялы, I, с. 415—416, № 507. Зап. у г. Копысь Магілёўскай губ.; *Ш е й н*, Песни, с. 258, № 452. Зап. у м. Чашнікі; *С а х а р а ў*, т. I, с. 22. Зап. В. Чаркоўскі ў 1930 г. ад сваёй маці Ірыны, 45 г., у в. Гумініцы Лудзенскага п. (Рукапіс. ФБАН БССР,

ф. 3); т. 2, с. 343, Зап. Язэп Кіртук у 1935 г. ад сваёй маці Мальвіны Кіртук, 56 г., у в. Бароўка Ілукстэнскага п.; ИРЛИ, к. 15, спр. 2, сш. 85, лл. 94, 96—97; РГО, р. 53, воп. 1, спр. 110, л. 38—39, № 77; Добровольский, IV, с. 230, № 25 г. Зап. у в. Самахотаўка Смаленскага п. ад Лукері Беляёвай; Беларускі фальклор, с. 240. Зап. Р. Яраслаўцава і Е. Горб у 1969 г. у в. Мінічы Ляхавіцкага р. Брэсцкай вобл. ад Е. І. Юруць; Гілевіч, с. 252—253. Зап. Н. Саніковіч і Т. Рыціна ў 1971 г. у в. Дзмітравічы Бярэзінскага р. Мінскай вобл. ад Агапы Ватошкі, 80 г.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 10, сш. 1, л. 25—26. Зап. Л. М. Салавей у 1968 г. у в. Палуж-1 Краснапольскага р. Магілёўскай вобл. ад Евы Генералавай, 1911 г. н., і Таўцяны Вуцяновай, 1914 г. н.; АІМЭФ, д. 8, воп. 2, спр. 10, сш. 3, л. 35—38. Зап. Л. М. Салавей у 1968 г. у в. Забялышы Хоцімскага р. Магілёўскай вобл. ад Ефрасіні Жураўлёвай, 78 г.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 18, сш. 2, л. 17—18. Зап. Л. М. Салавей у 1969 г. у в. Сінкевічы Лунінецкага р. Брэсцкай вобл. ад Еўдакіі Клеўжыц; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 3, сш. 1, л. 41—42. Зап. К. П. Кабашнікаў у 1968 г. у в. Белая Дуброва Касцюковіцкага р. Магілёўскай вобл. ад Васілісы Яфрэмавай, 1894 г. н.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 9, спр. 4, ч. 1, л. 10. Зап. В. Ф. Гусціновіч у 1955 г. у в. Кажан-Гарадок Лунінецкага р. Брэсцкай вобл. ад Алены Гарбацэвіч, 1895 г. н.

### Малойчык, заклёты ў явар

246

Янчук, с. 115, № 139. Зап. наст. з м. Гарадок Бабруйскага п. М. Ф. Давыдоўскі. «Розныя».

247

Шырма, III, с. 15—16, № 7. Зап. у 1928 г. у в. Гаішча Радашковіцкай вол. «Вяснянкі».

248

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 62, л. 67. Зап. П. П. Альхімовіч у 1973 г. у в. Камена Лагойскага р. Мінскай вобл. ад Ефрасіні Курыловіч, 1896 г. н., і Ганны Курыловіч, 1908 г. н. «Абы-калі».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 5. Расшыфр. мелодыю збіральнік.

249

АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 106, сш. 1, л. 100. Зап. А. С. Ліс у 1975 г. у в. Ленкаўшчына Маладзечанскага р. Мінскай вобл. ад Макрыны Сергіевіч, 1900 г. н. «Паставая».

Мг ф. 20, воп. 75, ст. 108. Расшыфр. мелодыю Л. М. Фёдараў.

Выскадзь — вывернутае бурай дрэва.

250

АІМЭФ, ф. 13, воп. 9, спр. 4, л. 136. Зап. В. Ф. Гусціновіч у 1960 г. у в. Дрэбск Лунінецкага р. Брэсцкай вобл. ад Улляны Арашкевіч.

251

АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 106, сш. 1, л. 51. Зап. А. С. Ліс у 1975 г. у в. Гарадок Маладзечанскага р. Мінскай вобл. ад Веры Пашкевіч, 1913 г. н. «Паставая».

## 252

Шейн, Материалы, I, с. 337—338, № 400. Зап. вуч. Слуцкай гімназіі Я. К. Копаць у в. Падлессе Слуцкага п. Мінскай губ. «Песні бяседныя».

## 253

Шырма, II, с. 13, № 5. Зап. у 1928 г. у в. Шакуны Пружанскага п. ад Захвеі Хвораст, 68 г. «Жаночая доля».

## 254

Шалігоўскі, № 504. Зап. С. Рак-Міхайлоўскі.

## 255

Шейн, Материалы, I, с. 336—337, № 399. Зап. у Слоніміскім п. Гродзенскай губ. З рукапіснага зборніка І. І. Аўсяйца. «Песні бяседныя».

## 256

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 75, сш. 3, л. 2. Зап. П. П. Альхімовіч у 1973 г. у в. Абідавічы Быхаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Дуні Мяньюкавай, 1907 г. н., і Таццяны Кісялёвай, 1912 г. н.

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 26. Расшыфр. мелодыю збіральнік.

## 257

АІМЭФ, ф. 13, воп. 9, спр. 3, сш. 3, л. 37. Зап. у 1959 г. М. А. Янкоўскі ў в. Веснаў Глуускага р. Магілёўскай вобл. ад Параскі Прыц, 67 г.

## 258

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 40, сш. 64, л. 8. Зап. З. Н. Сульжык у 1953 г. у в. Лабачоўка Маладзечанскага р. і вобл. ад Анастасіі Нядзведзкай. «Купальская».

Вар.: *Moszyński*, с. 266—267, № 645. Тэкст кантамінаваны; *Tyszkiewicz K.*, с. 337. Зап. у 1857 г. у в. Данішова Свянцянскага п.; *Weryha*, с. 91, № 15. Тэкст разбураны; РГО; р. 53, воп. 1, спр. 110, л. 171—172, № 3; АІМ, № 350. Зап. Л. Ф. Шаталава і О. В. Лыско ў 1957 г. у в. Парэчча Гродзенскага р. і вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 82, сш. 2, л. 17. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1963 г. у в. Лохаўшчына Маладзечанскага р. Мінскай вобл. ад Ефрасіні Сымановіч, 40 г.

## Сын абярнуўся вярбою

## 259

ЦГАЛН, ф. 1429, воп. 1, спр. 125, л. 45, № 171. Зап. А. Валевіч у 1934 г. у в. Зубатавічы Барысаўскага р. ад Зосі Бык, 37 г. «Пастухоўская».

## 260

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 84, сш. 3, л. 21—22. Зап. Л. М. Салавей у 1974 г. у в. Жорнаўка Бярэзінскага р. Мінскай вобл. ад Веры Валасевіч, 81 г.

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 30. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.  
Вяльмінка, вяльміна — ільм (вяз).

261

Шырма, 1929, с. 58—61, № 34. Зап. В. Шашалевіч у Чэрыкаўскім р. на Магілёўшчыне. Муз. апрацоўка М. В. Анцава.

262

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 75, сш. 2, л. 41. Зап. П. П. Альхімовіч у 1973 г. у в. Абідавічы Быхаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Дуні Мяньюкавай, 1907 г. н., і Таўцяны Кісялёвай, 1912 г. н.

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 26. Расшыфр. мелодыю збіральнік.

263

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 70, сш. 3а, л. 22. Зап. А. С. Фядосік і І. К. Цішчанка ў 1973 г. у в. Крынка Асіповіцкага р. Мінскай вобл. ад Е. Ц. Ярашэвіч, 1906 г. н.

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 84. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

264

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 65, сш. 2, л. 45—47. Зап. В. І. Скідан у 1973 г. у в. Майсеевічы Асіповіцкага р. Мінскай вобл. ад Г. В. Сашчанкі і Г. А. Сашчанкі.

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 101. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

265

АІМЭФ, ф. 20, воп. 73, ст. 99. Зап. І. Д. Назіна ў 1973 г. у г. Бягомль Віцебскай вобл. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

266

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 90, сш. 1, л. 32—34. Зап. Н. М. Маркава ў 1974 г. у в. Бярэжцы Жыткавіцкага р. Гомельскай вобл. ад Н. Д. Вянгурны, 1917 г. н.

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 36. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

267

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 10, сш. 3, л. 15—16, № 12. Зап. Л. М. Салавей у 1968 г. у в. Забялышын Хоцімскага р. Магілёўскай вобл. ад Матроны Новікавай, 1897 г. н., і Настассі Смірновай, 1903 г. н. «У любы час, у бяседзе».

Мг ф. 20, воп. 68, ст. 3. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

268

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 69 а, сш. 3, № 70. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1973 г. у в. Цяса Кіраўскага р. Магілёўскай вобл. ад Ганны Клімовіч, 1901 г. н. «У вялікі пост».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 41, № 31. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.



АІМЭФ, ф. 20, воп. 73, ст. 101. Зап. В. І. Скідан у 1973 г. у в. Майсевичы Асіповіцкага р. Магілёўскай вобл. ад Г. А. Сашчанкі і Г. В. Сашчанкі. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 270

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 69 а, сш. 4, л. 89—90. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1973 г. у в. Віркаў Клімавіцкага р. Магілёўскай вобл. ад Ганны Бадун, 1917 г. н., і Марыі Дрэнь, 1908 г. н.

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 44, № 14. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч. *Кукобніца* — нянька, выхавацелька.

## 271

АІМЭФ, ф. 20, воп. 73, ст. 42. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1973 г. у в. Віркаў Клічаўскага р. Магілёўскай вобл. ад В. А. Кавалёвай. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 272

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 64, сш. 2, л. 25. Зап. А. С. Ліс у 1973 г. у в. Блонь Пухавіцкага р. Мінскай вобл. ад Ганны Карасік.

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 104. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

Вар.: *Zieńkiewicz*, с. 402—406. Зап. на Піншчыне; Дембовецкі, I, с. 584, № 12. Зап. у Горацкім п. Магілёўскай губ.; Радченко, с. 204—205, № 173; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 111, сш. 2, л. 45. Зап. А. С. Ліс у 1967 г. в. Запрудзе Горацкага р. Магілёўскай вобл. ад Марыі Цынкавай, 1883 г. н.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 9, спр. 3, л. 77. Зап. М. А. Янкоўскі ў 1959 г. у в. Веснаў Глускага р. Магілёўскай вобл. ад П. А. Прыц, 67 г.; АІМ, № 990. Зап. А. А. Крывіцкі і Г. Г. Карповіч у в. Лохніца Грабянёўскага р. Палескай вобл.

## Ціхоня

## 273

Бессонов, с. 38—39, № 72. «Купальская».

## 274

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 12, сш. 2, л. 67—69. Зап. Ю. Ф. Мацкевіч у 1946 г. у в. Крывічы Старобінскага р. Мінскай вобл. ад П. Д. Клімашэвіч. «Веснавая».

## 275

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 31, сш. 7, л. 1. Зап. В. Н. Глебка ў в. Каменка Уздзенскага р. Мінскай вобл. ад Гэлі Барысевіч, 1907 г. н.

## 276

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 50, сш. 2, л. 41—44. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1960 г. у в. Бокшыцы Слуцкага р. Мінскай вобл. ад Евы Заяц. «Купальская».

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, сш. 4, л. 14. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1973 г. у в. Бокшыцы Слуцкага р. Мінскай вобл. ад Марыі Шэлег.

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 19. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 278

Бел. мастацтва, с. 141—142, № 16. Зап. Л. М. Фёдараў у в. Лешня Капыльскага р. Мінскай вобл. ад Надзеі Варчэні, 31 г., Ганны Рудзені.

## 279

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 65, сш. 4, л. 17—20. Зап. М. Я. Грынблат у в. Зборск Асіповіцкага р. Мінскай вобл. ад Аўгіні Сацэвіч, 88 г. «На Тройцу спявалі».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 33. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 280

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 80, сш. 1, л. 145. Зап. К. А. Цвірка ў 1974 г. у в. Налібокi Стаўбцоўскага р. Мінскай вобл. ад Марыі Башуры, 70 г.

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 43. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 281

АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 93, сш. 2, л. 48. Зап. Л. М. Салавей у 1975 г. у в. Сакольшчына Уздзенскага р. Мінскай вобл. ад Кацярыны Даўгулевіч і Марыі Бокуць. «Купальская».

Мг ф. 20, воп. 75, ст. 68. Расшыфр. мелодыю Л. М. Фёдараў.

*Малітва* — маніста (скаж.).

## 282

АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 93, л. 33. Зап. Л. М. Салавей і Л. П. Барабанава ў 1975 г. у в. Губіна Уздзенскага р. Мінскай вобл. ад Марыі Чабан, Ганны Азаркевіч, Зосі Тарасюк. «Купальская».

Вар.: Беларускі фальклор, с. 89. Зап. Р. Кавалёва і Л. Цвірка ў 1969 г. у в. Калдычэва Баранавіцкага р. Брэсцкай вобл. ад В. А. Герман; Гілевіч, с. 338—339. Зап. В. Шоцкая, Т. Швед, і Я. Шабановіч у 1968 г. у в. Налібокi Стаўбцоўскага р. Мінскай вобл. ад Марыі Башуры; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 35, сш. 7, л. 7. Зап. І. І. Мазанік у 1971 г. у в. Пятрылавічы Стаўбцоўскага р. Мінскай вобл. ад Яніны Трубіш, 60 г.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 54, сш. 3, л. 12—14. Зап. А. С. Фядосік у 1960 г. у в. Агароднікі Капыльскага р. ад Ганны Рудзені, 1912 г. н.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 93, сш. 4, л. 3. Зап. Л. М. Салавей і Л. П. Барабанава ў 1975 г. у в. Ліцвяны Уздзенскага р. Мінскай вобл. ад Настассі Дзяткоўскай, 1894 г. н.

## Дзяўчына абярнулася вярбою

## 283

Шейн, Матеріалы, I, с. 177—178, № 167. Зап. у г. Копысь Горацкага п. Магілёўскай губ. Узноўлена паводле заўвагі П. В. Шэйна. Ён жа адзначаў таксама, што песня не закончана, бо спявачка забылася.

Вар.: Шейн, Материалы, I, с. 178; Добровольский, IV, с. 120—121, № 80 а, б, в, г; РГО, р. 53, воп. 1, спр. 110, л. 172, № 4.

284

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 62, сш. 1, л. 11. Зап. П. П. Альхімовіч у 1973 г. у в. Баяры Лагойскага р. Мінскай вобл. ад Лізы Сарокі, 1903 г. н. «Масленіца».

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 2. Расшыфр. мелодыю збіральнік.

Дзяўчына абярнулася краскаю

285

Добровольский, IV, с. 118, № 77 б. Зап. у в. Данькава Смаленскага п.

Сястра стала яблынькаю

286

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 51, сш. 1, л. 17—19. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1972 г. у в. Сардыкі Верхнядзвінскага р. Віцебскай вобл. ад Вольгі Рэут, 77 г. «Справядлівая даўнейшая песня».

Мг ф. 20, воп. 72, ст. 1. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

Дзяццюк стаў цернем, дзеўка — калінаю

287

Шырма, I, с. 287—288, № 172. Зап. у 1935 г. у в. Задубенне Вілейскага п. «Баладныя і бытавыя».

Вар.: Гілевіч, с. 339. Зап. Г. Шабаева і А. Кірык у 1968 г. у в. Налібоккі Стаўбцоўскага р. Мінскай вобл. ад Марыі Поклад, 41 г.

288

Fedegowski, V, с. 828, № 1960. Зап. у в. Вялікія Азяранкі Ваўкавыскага п. ад Стэфкі Мікалуцянкі. «Паданневыя».

289

АІМЭФ, ф. 2, воп. 71, ст. 14, № 16. Тэкст і ноты зап. Н. М. Маркава ў 1971 г. у в. Кажан-Гарадок Лунінецкага р. Брэсцкай вобл. ад Эвеліны Андруш, 65 г.

290

РГО, р. 20, спр. 18, № 13. Зап. паручнік 186 палка Збойчык у м. Яромічы Навагрудскага п. Мінскай губ. ад сялян. «Бытавыя».

291

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 75, сш. 1, л. 14. Зап. П. П. Альхімовіч у в. Іскань Быхаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Алёксы Шурмялёвай, 1914 г. н. «Абы-калі».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 24. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.



АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 70, сш. 1, л. 3. Зап. А. С. Фядосік у в. Коўрын Бабруйскага р. Магілёўскай вобл. ад М. Н. Брушковай, 1885 г. н., і Э. С. Лагуцінай, 1932 г. н.

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 80. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 293

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 90, сш. 1, л. 52—53. Зап. Н. М. Маркава ў 1974 г. у в. Канатоп Нараўлянскага р. Гомельскай вобл. ад хору даярак.

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 32. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

Муж стаў яварам, жонка — рэчкаю

## 294

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 84, сш. 4, л. 17—20. Зап. Л. М. Салавей у 1974 г. у в. Марысіна Бярэзінскага р. Мінскай вобл. ад М. К. Сярмяжкі, 1898, г. н. «Спяваюць у піліпаўку».

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 31. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

Сястра ўтапілася

## 295

Добровольскій, IV, с. 223—224, № 23. Зап. у в. Пlosкае Смаленскага п. ад Матроны Міхалёвай. «Купала-на-Івана».

## 296

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 84, сш. 3, л. 72. Зап. Л. М. Салавей у 1974 г. у в. Альхоўка Бярэзінскага р. Мінскай вобл. ад Т. У. Чаган і В. Д. Чаган. «Калядная».

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 30. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 297

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 92, сш. 1, л. 6. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1974 г. у в. Абчуга Крупскага р. Мінскай вобл. ад Хрысціны Мяседавай, Галіны Клімовіч і Паўліны Чарняўскай. «Калядная».

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 12. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 298

Шырма, III, с. 161, № 102. Зап. у 1959 г. ад Максіма Лужаніна ў Мінску. «Купальскія і пятроўскія».

## 299

Гильтебрандт, т. 19, № CLXXVI. Зап. вуч. Маладзечанскай наст. семінарыі Рыгор Аўсюк у в. Кавалеўшчына Дзісенскага п. Віленскай губ.

«Rubon», т. V, 1845, с. 50. Зап. Ігнат Храпавіцкі ў Дрысенскім п. Віцебскай губ.

Вар.: Каминский, 1910, с. 745, № 16. Зап. у 1903 г. у в. Краснагорка Новааляксандраўскага п. Ковенскай губ.

Паводле заўвагі збіральніка, песня спяваецца «пры падрыхтоўцы вясною град для гародніны».

### Брат сястру забіць хоча

#### 301

РГО, р. 53, воп. 1, спр. 110, л. 62, № 4. «Купальская».

#### 302

«Минские губерн. ведомости», 1866, № 26, с. 275. Зап. у 1861 г. у Пінскім п.

#### 303

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 3, л. 10. Зап. Л. М. Салавей у 1973 г. у в. Стаўпішча Кіраўскага р. Магілёўскай вобл. ад групы жанчын. Мг ф. 20, воп. 73, ст. 62. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

#### 304

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 4, л. 61. Зап. Л. М. Салавей у 1973 г. у в. Зарэчна Клічаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Марыі Яскевіч, 1890 г. н.

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 67. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

#### 305

Federowski, V, с. 698—699, № 1633. Зап. ля м. Шчучына Гродзенскага п. «Песні гадавыя і інш.».

Вар.: Дзюбовольский, IV, с. 223, № 22 а. Зап. у в. Данькава Смаленскага п.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 108, сш. 1, л. 8. Зап. М. П. Гваздзёў у 1967 г. у в. Галоўчыцы Бялыніцкага р. Магілёўскай вобл. ад В. С. Хадкевіч, 73 г.

### Чужаземчык

#### 306

РГО, р. 4, спр. 8, л. 1, № 1. Зап. А. Махвіч-Мацкевіч у Дзісенскім п. Віленскай губ.

Памайце — пазелянейце.

#### 307

Песні бел. нар., I, с. 166—167, № 110. Тэкст і ноты зап. М. Чуркін у 1908 г. у Радашковіцкай вол. Вілейскага п. Віленскай губ.; той самы запіс: Чуркін, 1949, с. 116, № 50. «Бытавыя», «Разбойніцкія песні»; Анталогія, с. 278—279, № 228.

Czeczot, 1846, с. 47, № LXXXI. Зап. у 1836—1839 гг. у в. Зазер'е на Лепельшчыне. Гл. таксама фотакопію рукапісу — ФБАН, аддзел рэдкіх кніг і рукапісаў. Перадрук: Носович. Бел. песни, с. 267, № 8.

Вар.: Шейн, Материалы, I, с. 320, № 374. Зап. Л. П. Склярэнка ў в. Дуброўка Лепельскага п. Віцебскай губ.; ФБАН, аддзел рэдкіх кніг і рукапісаў, ф. 2, воп. 1, спр. 23. Зап. Язэп Драздовіч у 1924 г. у в. Прапелеўшчына ад Кастусі Ледаховіч.

### Сястра і браты-разбойнікі

309

Е. П., с. 29—31, № 7.

310

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 78, сш. 1, л. 19. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1974 г. у г. Мінску ад Ефрасіні Коўзель з в. Зазерка Пухавіцкага р. Мінскай вобл. «У піліпаўку».

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 1. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

311

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 84, сш. 1, л. 47. Зап. Л. М. Салавей у в. Малыя Хальнявічы Крупскага р. Мінскай вобл. ад Е. П. Каралёвай. «Спявалі ў Вялікі пост».

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 25. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

312

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 84, сш. 1, л. 17. Зап. Л. М. Салавей у в. Вялікія Хальнявічы Крупскага р. Мінскай вобл. ад Надзеі Красняковай. «У пост».

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 25. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

313

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 40, сш. 1, л. 3—4. Зап. Галіна Посах у 1953 г. у в. Лебедзева Маладзечанскай вобл. ад Вольгі Семашкевіч. «Вяснянка».

314

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 44, сш. 25, л. 4—5. Зап. І. І. Мулярэвіч у 1971 г. у в. Лёзавічы Клецкага р. Мінскай вобл. ад Аўдоўці Дударэвіч, 68 г., і Вольгі Жук, 52 г.

315

Federowski, V, с. 732, № 1745. Зап. у в. Новікі Ваўкавыскага п. ад Зосі Жаваранкавай. «Песні гадавыя і інш.».

Ма́нтных — багатых.

316

Бел. нар. песни, 1939, с. 17, № 51. Зап. у 1910—1911 гг. у в. Войштавічы Ашмянскага р. ад Танюкевічы і Цяляжавічанкі.

750

W e r y h a, с. 86, № 5. Зап. у 1885 г. у в. Глыбокае Лідскага п. Віленскай губ. «Думкі».

Р о м а н о в, Бел. сб., I, с. 379—380, № 121. Зап. у в. Латывага Уллянаўскай вол. «Сямейныя».

АІМЭФ, ф. 2, спр. 69. Зап. Л. М. Фёдараў у 1960 г. у в. Старцэвічы Нясвіжскага р. Мінскай вобл. ад Марыі Цярэшкі. Расшыфр. мелодыю В. Р. Кушнарэнка.

АІМЭФ, ф. 2, ст. 14. Зап. Л. М. Фёдараў у 1960 г. у в. Тульгавічы Хойніцкага р. Гомельскай вобл. ад Ганны Рудзені. Расшыфр. мелодыю В. Р. Кушнарэнка.

АІМЭФ, ф. 2, ст. 16. Зап. Л. М. Фёдараў у 1960 г. у в. Вялікі Быкаў Слуцкага р. Мінскай вобл. ад Марыі Цярэшкі. Расшыфр. мелодыю В. Р. Кушнарэнка.

АІМЭФ, ф. 2, ст. 16. Зап. Л. М. Фёдараў у 1960 г. у в. Вялікі Быкаў Слуцкага р. Мінскай вобл. ад Фядоры Клязовіч. Расшыфр. мелодыю В. Р. Кушнарэнка.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 90, сш. 1, л. 5—6. Зап. Н. М. Маркава ў 1974 г. у в. Бярэжцы Жыткавіцкага р. Гомельскай вобл. ад Вольгі Семянюк, 77 г.  
Мг ф. 20, воп. 74, ст. 35. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.  
Крiма — тканiна фабрычнага вырабу.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 90, сш. 1, л. 67—69. Зап. Н. М. Маркава ў 1974 г. у в. Канатоп Нараўлянскага р. Гомельскай вобл. ад Ганны Кавальчук, 1902 г. н. «У любы час».  
Мг ф. 20, воп. 74, ст. 32. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.  
Бар.: Д м и т р и е в, с. 109—110. Зап. у Дзісне; Гілевіч с. 145.  
Зап. А. С. Лашук у 1965 г. у в. Альсевічы Мядзельскага р. Мінскай вобл. ад Тэклі Хілы, 77 г.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 54, сш. 3, л. 17—18. Зап. А. С. Фядосік у 1960 г. у в. Агароднікі Капыльскага р. Мінскай вобл. ад Ганны Рудзені, 1912 г. н.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 37, сш. 4, л. 11—15. Зап. у 1951 г. у в. Заполле Карэліцкага р. Баранавіцкай вобл. ад А. Моніч, 1902 г. н.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 92, сш. 2, л. 9—11. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1974 г. у в. Абчуга Крупскага р. Мінскай вобл. ад Г. М. Чарняўскай і Г. В. Клімовіч; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 80, сш. 8, с. 25—27. Зап. К. Б. Кузняцова ў 1963 г. у в. Завер'е Браслаўскага р. Віцебскай вобл. ад Адэлі Ганчаронак, 1896 г. н.

## Муж-Дунай

325

Tyszkiewicz K., с. 333. Зап. у 1857 г. у в. Шведы Вілейскага п. «Купальская».

326

Гильтебрандт, с. 228—229, № ССХХІХ. Зап. Рыгор Аўсюк і Антон Лакотка ў в. Чэрас Дзісенскага п. Віленскай губ.

Атымачка — анучка, якой бяруць гаршкі.

## Заклятае вяселле

327

РГО, р. 53, воп. 1, спр. 110, л. 36, № 71; Тое ж, РГО, р. 4, воп. 1, спр. 11, л. 12. Зап. у 1840—1850 гг. у дварэ Мацковічы Свянцянскага п. Віленскай губ.

## Брат сватаецца да сястры

328

Гильтебрандт, с. 243—244, № ССХLII.

На месцы кропак у Гільтэбранта заўвага: «Тут прыкметны пропуск».

329

Шырма, III, с. 123, л. 72. Зап. у 1934 г. у в. Вялікія Грынкі Ваўкавыскага п. ад дзяўчат. «Купальскія і пятроўскія».

Вар.: Moszyński, с. 319—320, № 891. Зап. у в. Дарашэвічы на Мазыршчыне ад Агаты Сугрэвай. «Песня спяваецца на ўрачыстых святах».

## Забіты арол

330

Federowski, V, с. 823, № 1952. Зап. ля Ружанкі і Шчучына ў Лідскім п. «Паданневыя».

## Маці атручвае сына і нявестку — I

331

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 45. Зап. Л. М. Салавей у 1966 г. у в. Навасёлкі Мядзельскага р. Мінскай вобл. ад Надзеі Скурко, 1910 г. н.

Мг ф. 20, воп. 71, ст. 33. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

332

Hryniewicz i Ziaziula, с. 10, № 6.



## 333

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 36, сш. 2, л. 2. Зап. Л. М. Салавей у 1970 г. у в. Гярваты Астравецкага р. Гродзенскай вобл. ад Марыі Рэмеэ, 1910 г. н. «Усягды можна спяваць».

Мг ф. 20, воп. 70, ст. 4. Расшыфр. мелодыю П. І. Каруза.  
Малжона — жонка.

## 334

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 2, л. 4. Зап. Л. М. Салавей у 1973 г. у в. Уюн Быхаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Сарафіны Хрытанцовай. «Спявалі ў пост і калі хочаш».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 57. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 335

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 62, сш. 1, л. 63—64. Зап. П. П. Альхімовіч у 1973 г. у в. Камена Лагойскага р. Мінскай вобл. ад Ганны Курыловіч, 1908 г. н., і Ефрасіні Курыловіч, 1896 г. н. «Абы-калі».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 4. Расшыфр. мелодыю збіральнік.

## 336

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 62, сш. 1, л. 170—171. Зап. П. П. Альхімовіч у 1973 г. у в. Капеічы Мінскага р. ад Лідзіі Верабей, 1923 г. н. «Абы-калі».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 10. Расшыфр. мелодыю збіральнік.

## 337

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 47, сш. 2, л. 37—38. Зап. А. І. Гурскі і С. Т. Бахмет у 1971 г. у в. Лабуцеўцы Браслаўскага р. Віцебскай вобл. ад Любы Мандрык, 1905 г. н.

Мг ф. 20, воп. 71, ст. 19. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 338

Г а л ь я ш Л е ў ч ы к, л. 18, № 25.  
Вар.: Г а л ь я ш Л е ў ч ы к, л. 16, № 22.

## 339

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 37, л. 14—15. Зап. С. Барыс у 1970 г. у в. Палуж Астравецкага р. Гродзенскай вобл. ад Яніны Гілевіч, 1934 г. н.

Цмангáж — цвінтар.

## 340

Szczot, 1846, с. 57, № ХСІІІ; той жа запіс, Szczot, 1840, с. 54, № LXIV (пераклад на польскую мову).

## 341

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 2, № 89. Зап. М. Я. Грынблат у 1945 г. у в. Бараўцы Куранецкага р. Маладзечанскай вобл. ад наст. І. В. Ількевіча. Напеў зап. Г. І. Цітовіч.

АІМЭФ, ф. 20, воп. 73, ст. 77. Зап. В. Р. Кушнарэнка ў 1973 г. у в. Збышын Кіраўскага р. Магілёўскай вобл. ад Прасі Чарняцовай. Расшыфр. мелодыю збіральнік.

Сахараў, 1940, I, с. 139. Зап. у 1939 г. у в. Шушні ад М. Быдзан-Дамчонак. Заўвага збіральніка: «Варыянт гэтае песні запісала Браніслава Станкевіч у в. Станкевічы» (Дзвінскага п. ад сваёй маці).

ФБАН БССР, Аддзел рэдкіх кніг і рукапісаў, ф. 2, воп. 1, спр. 23, л. 3, № 5. Зап. Язэп Драздовіч у 1923 г. у в. Прапелеўшчына ад Кастусі Ледаховіч.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 2, л. 4. Зап. Л. М. Салавей у 1973 г. у в. Уюн Быхаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Сарафіны Хрытанцовай. «У любы час».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 67. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

Добровольскій, IV, с. 585—586, № 8. Зап. у в. Шаталава Смаленскага п. «Песні разбойніцкія, баладныя».

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 65, сш. 3, л. 29—30. Зап. І. І. Лушчыцкая ў 1961 г. у в. Крупнікі Крывіцкага р. Мінскай вобл. ад Казіміры Цюрлік, 76 г. «Гэту песню пелі ў мясаед».

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 41, сш. 5, л. 14—15. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1958 г. у в. Юндзілавічы Ружанскага р. Брэсцкай вобл. ад групы дзяўчат.

Мг ф. 20, воп. 60, ст. 2. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 90, сш. 1, л. 49—51. Зап. Н. М. Маркава ў 1974 г. у в. Канатоп Нараўлянскага р. Гомельскай вобл. ад хору даярак.

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 32. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 42, сш. 1, л. 41, № 61. Зап. А. С. Емяльянаў у 1971 г. у в. Кураполле Пастаўскага р. Віцебскай вобл. ад Марыі Хадкевіч, 1899 г. н.

Вар.: Романов, Бел. сб., I—II, с. 400—401, № 161. Зап. у Сенненскім п.; «Гоман», 1917, № 84, с. 3; Каминский, 1910, III, с. 434—435, № 23. Зап. у 1903 г. у м. Дрысвяты Новааляксандраўскага п. Ковенскай губ.; с. 300—301, № 23. Зап. у 1903 г. у в. Слабодка Новааляксандраўскага п. Ковенскай губ.; с. 293, № 7; Weгуha, с. 102—103, № 41; Гілевіч,



с. 148. Зап. А. С. Лашук у 1965 г. у в. Альсевічы Мядзельскага р. Мінскай вобл. ад Марылі Родкевіч, 71 г.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 83, сш. 6, л. 13. Зап. В. М. Іваноўская ў 1963 г. у в. Дахны Смагонскага р. Гродзенскай вобл. ад Ядвігі Іваноўскай, 55 г.; Арх. АН СССР, ф. 104, воп. 1, спр. 35, л. 2. Зап. Герштановіч у в. Урлянты Крэўскай вол. Ашмянскага п. Віленскай губ.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 38, сш. 2, л. 44. Зап. С. Т. Бахмет у 1970 г. у в. Вялікія Свіранкі Астравецкага р. Гродзенскай вобл. ад Браніславы Аўсюкевіч, 63 г.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 99 а, сш. 3, л. 21—22. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1965 г. у в. Дукора Пухавіцкага р. Мінскай вобл. ад Вольгі Жыдовіч, 86 г.; ЦДГА ЛітССР, ф. 1135, воп. 10, спр. 203, л. 306; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 9, сш. 1, л. 4. Зап. М. М. Казлоўская ў 1968 г. у в. Белая Дуброва Касцюковіцкага р. Магілёўскай вобл. ад Ф. С. Уласенкі, 1897 г. н.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 67, сш. 2, л. 37—38. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1961 г. у в. Крупнікі Крывіцкага р. Мінскай вобл. ад Ганны Аніскевіч, 75 г.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 12, сш. 2, л. 96—97. Зап. І. Р. Сцяпунін у в. Дзягільна Дзяржынскага р. Мінскай вобл. ад Ніны Гармазы, 54 г.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 47, сш. 6, л. 3—4. Зап. Е. С. Адамовіч у 1951 г. у в. Машканы Багушэўскага р. Віцебскай вобл. ад К. Л. Ясінскай; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 55, л. 5—6. Зап. В. К. Грыневіч у 1971 г. у в. Заброддзе Вілейскага р. Мінскай вобл. ад Марыі Юдыцкай, 77 г.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 44, сш. 22, л. 7. Зап. Л. Б. Раман у 1971 г. у в. Камень Валожынскага р. Мінскай вобл. ад Ганны Калоскі; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 40, сш. 4, л. 2—3. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1971 г. у в. Груздава Пастаўскага р. Віцебскай вобл. ад Кацярыны Крывенькай, 1919 г. н.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 9, спр. 3, сш. 3, л. 7—8. Зап. М. А. Янкоўскі ў 1959 г. у в. Веснаў Глускага р. Магілёўскай вобл. ад Параскі Прыц, 67 г.; АІМ, № 53. Зап. А. А. Крывіцкі і Е. І. Шулейка ў в. Зайцава Асвейскага р. Віцебскай вобл. ад Н. Р. Мацулевіч, 54 г.; АІМ, № 862. Зап. А. Г. Мурашка, А. В. Квяткоўская і Е. А. Крывіцкая ў 1954 г. у в. Чорныя Брады Акцябрскага р. Гомельскай вобл.; АІМ, № 709. Зап. студ. Брэсцкага педінстытута у в. Юндзілавічы Ружанскага р. Брэсцкай вобл. ад Ганны Комлі, 90 г.

## Маці атручвае сына і нявестку — II

351

Шейн, Матеріалы, I, с. 447—449, № 546 а. Зап. у Слоніміскім п. Гродзенскай губ. З рукапіснага зборніка І. І. Аўсяйца. «Песні бяседных, сямейных».

352

Federowski, V, с. 858—859, № 2006. Зап. у в. Куклічы Ваўкавыскага п. «Паданневыя».

Прапушчаны ў публікацыі радок узноўлены па падтэкстоўцы ў нотах.

353

Federowski, V, с. 857—858, № 2005. Зап. у в. Горкі і Студзераўшчына Слонімскага п. ад Таццяны Пытлікоўны. «Паданневыя».

755

Federowski, V, с. 859, № 2007. Зап. у в. Каленік Гродзенскага п. ад Кацярыны Кіржы. «Паданневыя».

Federowski, V, с. 860—861, № 2009. Зап. у в. Рудзевічы Ваўкавыскага п. ад Паўліны Калупайлянкi. «Паданневыя».

*Цмянтар* — цвінтар.

Federowski, V, с. 860, № 2008. Зап. у в. Студзераўшчына Слонімскага п. ад Таклюсі Ляўкевічыхі. «Паданневыя».

*Піўніца* — склеп, дзе захоўвалі піва, віно і інш.

Шырма, I, с. 277—278, № 167. Зап. у 1929 г. у в. Лупленка Ялоўскай вол. Ваўкавыскага п. ад Саламеі Панасюк. «Баладныя і бытавыя».

Шырма, I, с. 281—282, № 169. Зап. у 1935 г. у в. Вялікія Грынкі Ваўкавыскага п. ад дзяўчат. «Баладныя і бытавыя».

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 15, сш. 1, л. 13—14, № 13. Зап. А. Мацейчык у 1925 г. у в. Рудаўляны Гродзенскага п.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 69, сш. 1, л. 54—55. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1973 г. у в. Іскань Быхаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Ганны Панадысэвай, 1911 г. н. «Пяецца ў Вялікі пост».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 37, № 14. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 56, сш. 1, л. 15. Зап. Л. А. Малаш у 1972 г. у в. Мільча Вілейскага р. Мінскай вобл. ад Марыі Рысек, 100 г. «Пяюць абы-калі», «Песня надта жалосная».

Мг ф. 20, воп. 72, ст. 24. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 1, л. 38. Зап. Л. М. Салавей у 1973 г. у в. Дунаёк Быхаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Таццяны Цімошчанка, 1909 г. н. «Абы-калі».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 55. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 2, л. 70. Зап. Л. М. Салавей у 1973 г. у в. Хамічы Быхаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Кацярыны Купцовай, 1907 г. н. «Даўняя песня».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 61. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 364

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 4, л. 48. Зап. Л. М. Салавей у 1973 г. у в. Зарэчча Клічаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Марыі Яскевіч, 1890 г. н. «Пяюць у кампаніі».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 66, № 5. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 365

«Ніва» (Беласток), 1973, 14 кастр., с. 5. Зап. Мікалай Гайдук у 1973 г. у в. Трасцянка Гайнаўскага п. Беластоцкага ваяв. (ПНР) ад Ганны Сахвінюк, 1924 г. н. «Сямейныя». Расшыфр. мелодыю Людміла Панько.

## 366

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 69 а, сш. 3, л. 33—36. Зап. Г. А. Барташэвіч у в. Выжары Кіраўскага р. Магілёўскай вобл. ад Антолі Фіневіч, 1909 г. н. «Спяваюць у жост, як прадуць бабы кудзелю».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 41, № 10. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 367

Гарэцкі і Ягораў, с. 125—126, № 263. «Абы-калі».

## 368

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 92, сш. 4, л. 14—16. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1974 г. у в. Бычын Бярэзінскага р. Мінскай вобл. ад С. С. Катарскай.

Мг ф. 20, воп. 70, ст. 16. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

Жагналася — развітвалася.

## 369

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 84, сш. 3, л. 55—56. Зап. Л. М. Салавей у 1974 г. у в. Пружанка Бярэзінскага р. Мінскай вобл. ад Ганны Жоравай, 1895 г. н. «Так пяюць», г. зн. хоць калі.

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 30. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 370

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 84, сш. 3, л. 75. Зап. Л. М. Салавей у 1974 г. у в. Альхоўка Бярэзінскага р. Мінскай вобл. ад Г. С. Сямашка і Т. Я. Чаган. «Паставая».

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 30. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

Бар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 84, сш. 3, л. 12—13. Зап. Л. М. Салавей у 1974 г. у в. Жорнаўка Бярэзінскага р. Мінскай вобл. ад К. М. Круталевіч. «У любы час».

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 30. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 84, сш. 4, л. 9—11. Зап. Л. М. Салавей у 1974 г. у в. Марысіна Бярэзінскага р. Мінскай вобл. ад М. М. Гоман і М. К. Сярмяжка. «Абы-калі».

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 31. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

АІМЭФ, ф. 20, воп. 73, ст. 27. Зап. П. П. Альхімовіч у 1973 г. у в. Папоўшчына Кіраўскага р. Магілёўскай вобл. ад Наталлі Скуднай, 1891 г. н. Расшыфр. мелодыю збіральнік.

АІМЭФ, ф. 20, воп. 74, ст. 10. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1974 г. у в. Абчуга Крупскага р. Мінскай вобл. ад П. М. Чарняўскай. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 78, сш. 1, л. 22—23. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1974 г. у в. Зазерка Пухавіцкага р. Мінскай вобл. ад Е. Ф. Коўзель, 81 г.

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 1. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

Вар.: Zieńkiewicz, с. 264—266, № 3; той жа запіс, «Athenaeum» 1847, IV, № 3, с. 179; Шейн, Материалы, I, с. 449—451, № 547 б. Зап. у в. Святошыцы Горацкага п. Магілёўскай губ.; № 548 в. Зап. у г. Копысь таго ж п. і губ.; № 549. Зап. В. Руковіч у г. Мінску; Довнар-Запольскі й, с. 122—123, № 537. Зап. у в. Выганішчы Целяханскай вол.; Малевич, с. 126—127, № 33. Зап. у в. Карцэвічы Слуцкага п. Мінскай губ.; Романов, Материалы, II, с. 232, № 314; с. 235, № 318; с. 268, № 380. Зап. у в. Лумна Палавецкай вол. Брэсцкага п.; РГО, р. 20, спр. 21, № 2. Зап. у 1888 г. у Пінскім п.; ЦГАЛИ, ф. 1429, воп. 1, спр. 6, л. 57—58, № 183. Зап. А. Валевіч у 1936 г. у в. Зубатавічы Барысаўскага р. ад Вольгі Дзямідчык, 31 г.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 92, л. 386. Зап. М. П. Гваздзёў у 1961 г. у в. Чорнае Рэчыцкага р. Гомельскай вобл. ад Н. Гузавай, 62 г.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 68, сш. 3, л. 4. Зап. М. П. Гваздзёў у 1961 г. у в. Крупнікі Крывіцкага р. Мінскай вобл. ад Казіміры Цірлік, 76 г.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 19, сш. 1, л. 10. Зап. М. С. Шушкевіч у 1969 г. у в. Фядоры Столінскага р. Брэсцкай вобл. ад Марыны Гунько, 47 г.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 41, сш. 5, л. 14—16. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1958 г. у в. Юндзілавічы Ружанскага р. Брэсцкай вобл. ад Ганны Каплі, 101 г.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 10, сш. 4, л. 27—28. Зап. Л. М. Салавей у 1968 г. у в. Хатовіж Клімавіцкага р. Магілёўскай вобл. ад Матруны Ешчанка, 60 г.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 10, сш. 2, л. 22—23. Зап. Л. М. Салавей у 1968 г. у в. Белая Дуброва Касцюковіцкага р. Магілёўскай вобл. ад Ганны Салаўёвай, 1905 г. н.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 25, сш. 39. Зап. А. М. Клышка ў 1967 г. у в. Мілеўцы Навагрудскага р. Гродзенскай вобл. ад А. М. Коршун, 1912 г. н.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 59, сш. 2, л. 6. Зап. В. І. Манулік у 1966 г. у в. Язоўка Чэрвенскага р. Мінскай вобл. ад Ганны Манулік.



### Маці атручвае сына і нявестку — III

375

«Бел. мастацтва», с. 137, № 8. Тэкст і ноты зап. Л. Фёдараў у в. Лебедзева Маладзечанскага р. Мінскай вобл. ад Л. Зяновіч, 52 г., і Г. Савіцкай, 36 г.

376

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 36, сш. 3, л. 38—40. Зап. Л. М. Салавей у 1970 г. у в. Мільцяі Астравецкага р. Гродзенскай вобл. ад групы жанчын. «Абы-калі».

Мг ф. 20, воп. 70, ст. 7. Расшыфр. мелодыю П. І. Каруза.

377

Шырма, II, с. 380—381, № 272. Зап. у 1946 г. у в. Мінкі Смаргонскага р. Гродзенскай вобл. ад Аляксандра Шыдлоўскага. «Салдацкія».

378

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 28, сш. 1, л. 19—20. Зап. Л. А. Малаш у 1970 г. у в. Дубнікі Астравецкага р. Гродзенскай вобл. ад Алены Бялячыц, 1935 г. н. «Абы-калі».

Мг ф. 20, воп. 70, ст. 10. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

*Пераймаць — сустракаць.*

*Ложка — апранае.*

379

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 33, сш. 2, л. 37—39. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1970 г. у в. Міхалішкі Астравецкага р. Гродзенскай вобл. ад Юзэфы Пагады, 1917 г. н.

Мг ф. 20, воп. 70, ст. 3. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

*Шлюбаваліся — ажаніліся.*

380

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 4, л. 17. Зап. Л. М. Салавей і Н. М. Маркава ў 1973 г. у в. Зарэчча Клічаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Ганны Заяц, Вольгі Філончык і Стэфы Белакурскай.

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 65. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

381

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 5, л. 58—60. Зап. Л. М. Салавей і Н. М. Маркава ў 1973 г. у в. Зарэчча Клічаўскага р. Магілёўскай вобл. ад А. Абразевіч і С. Вяргей. «У любы час».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 66. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

382

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 10, сш. 4, л. 32—33. Зап. Л. М. Салавей у 1968 г. у в. Хатовіж Клімавіцкага р. Магілёўскай вобл. ад Марыі Баршчэўскай, 1933 г. н. «У любы час. Падыманка», г. зн. якую спяваюць шматгалосым хорам.

Мг ф. 20, воп. 68, ст. 1. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

759

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 18, сш. 1, л. 10—11. Зап. Л. М. Салавей у 1969 г. у в. Глыбокае Шчучынскага р. Гродзенскай вобл. ад Франі Вярболь, 1925 г. н. «Спявалі, як пасвілі скаціну».

Мг ф. 20, воп. 69, ст. 9. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

Шырма, I, с. 279—280, № 168. Зап. у 1946 г. у в. Дуброва Радашковіцкага р. Маладзечанскай вобл. ад Міхася Мацяральніка і Сяргея Глуха. «Баладныя і бытавыя».

Шырма, 200 п., № 151. Зап. у 1946 г. у в. Няцеча Лідскага р. Гродзенскай вобл. ад хору моладзі.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 64, л. 26—27. Зап. Л. А. Малаш у 1973 г. у в. Крынка Асіповіцкага р. Магілёўскай вобл. ад Е. С. Шляхцінай. «Абы-калі».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 50. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 69 а, сш. 3, л. 62—64. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1973 г. у в. Цяса Кіраўскага р. Магілёўскай вобл. ад Надзеі Камінскай, 1935 г. н. «Абы-калі».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 41, № 28. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 40, сш. 5, л. 13—16. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1971 г. у в. Закор'е Браслаўскага р. Віцебскай вобл. ад Марыі Лаўрыновіч, 1918 г. н.

Мг ф. 20, воп. 71, ст. 8, № 32. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 36, сш. 5, л. 13—15. Зап. Л. М. Салавей у 1970 г. у в. Таўкачэвічы (Бярозавая Пасека) Уздзенскага р. Мінскай вобл. ад Ядвігі Яловік, 1905 г. н. «Калі хочаш».

Мг ф. 20, воп. 72, ст. 35. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 28, сш. 2, л. 18. Зап. Л. А. Малаш у 1970 г. у в. Баруны Ашмянскага р. Гродзенскай вобл. ад А. У. Аляксеевай, 1930 г. н., і Л. І. Герпуковіч, 1936 г. н. «У любы час».

Гродз. АДНТ. Зап. М. А. Баяровіч у 1960 г. у в. Паройсць Воранаўскага р. Гродзенскай вобл. ад Алены Міцкалевіч, 56 г.

## 392

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, сш. 1, спр. 12, л. 20—22. Зап. Ю. Ф. Мацкевіч у 1946 г. у в. Чапялі Старобінскага р. Мінскай вобл. ад А. Ф. Баранчык, 1912 г. н.

Напеў зап. Г. І. Цітовіч (АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 10, № 33).

## 393

АІМЭФ, ф. 20, воп. 73, ст. 83. Зап. А. С. Фядосік і І. К. Цішчанка ў 1973 г. у в. Бяляціна Бабруйскага р. Мінскай вобл. ад групы жанчын. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 394

Анталогія, с. 284, № 231. Зап. М. Чуркін у в. Дубровенцы Лепельскага р. Віцебскай вобл. ад П. І. Маскалёнка. «Сямейна-бытавыя і баладныя песні».

## 395

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 28, сш. 1, л. 37—38. Зап. Л. А. Малаш у 1970 г. у в. Загарняты Астравецкага р. Гродзенскай вобл. ад Л. В. Зыковіч, 1917 г. н., і Г. А. Гаўрыловіч, 1909 г. н.

Мг ф. 20, воп. 70, ст. 13. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 396

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 75, сш. 1, л. 16. Зап. П. П. Альхімовіч у 1973 г. у в. Іскань Быхаўскага р. Магілёўскай вобл. ад групы жанчын. «У любы час».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 24. Расшыфр. мелодыю збіральнік.

## 397

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 99 а, сш. 4, л. 34—35. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1965 г. у в. Бокшыцы Слуцкага р. Мінскай вобл. ад Марыі Шэлег. «У бяседзе».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 19. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 398

АІМЭФ, ф. 20, воп. 71, ст. 7. Зап. Г. А. Барташэвіч і А. С. Емяльянаў у 1971 г. у в. Закор'е Браслаўскага р. Віцебскай вобл. ад А. К. Дземідовіч і Ф. В. Лаўрыновіч. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 399

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 90, сш. 1, л. 42—44. Зап. Н. М. Маркава ў 1974 г. у в. Бярэжцы Жыткавіцкага р. Гомельскай вобл. ад Настасі Вянгуры, 1917 г. н.

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 36. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 400

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 2, л. 68. Зап. Л. М. Салавей і Н. М. Маркава ў 1973 г. у в. Стаўпішча Кіраўскага р. Магілёўскай вобл.



ад сясцёр М. А. Чайкі, 1919 г. н., Ф. А. Астаповіч, 1916 г. н., і В. А. Падвольскай, 1916 г. н. «У любы час».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 62. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

### 401

АІМЭФ, ф. 2, воп. 1, ст. 107. Зап. А. І. Турышаў у 1971 г. у в. Вярэнькі Пастаўскага р. Віцебскай вобл. Расшыфр. мелодыю В. Р. Кушнарэнка.

### 402

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 90, сш. 1, л. 39. Зап. Н. М. Маркава ў 1974 г. у в. Бярэжцы Жыткавіцкага р. Гомельскай вобл. ад В. К. Семянюк, 1897 г. н.

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 35. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

### 403

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 2, л. 121. Зап. Г. І. Цітовіч у 1945 г. у в. Бараўцы Куранецкага р. Маладзечанскай вобл.

Вар.: Р о м а н о в, Бел. сб., I—II, с. 50—51, № 99. Зап. ад селяніна Кармянскай вол. Гомельскага п. Васіля Ярмоленкава; Р а д ч е н к о, с. 224—225, № 215; К о с и ч, с. 49. Зап. у 1898 г. у в. Барадзінка Мглінскага п. ад 18-гадовага хлопца; Беларускі фальклор, с. 237—238. Зап. Р. Кавалёва і В. Тарасевіч у в. Муравы Пружанскага р. Брэсцкай вобл. ад І. Я. Лапукі; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 34, сш. 1, л. 42—44. Зап. К. П. Кабашнікаў у 1970 г. у в. Ізабеліна Астравецкага р. Гродзенскай вобл. ад Галіны Мікліс, 1931 г. н., і Міны Мілейшы, 1940 г. н.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 65, сш. 2, л. 13—18. Зап. М. Я. Грынблат у 1973 г. у в. Бірча Бабруйскага р. Магілёўскай вобл. ад К. Ермаковай, 63 г.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 39, сш. 1, л. 33—39. Зап. І. К. Цішчанка ў 1956 г. у в. Сцюдзёная Гута Церахоўскага р. Гомельскай вобл. ад Тоні Куцека, 27 г.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 91, сш. 2, л. 12—13. Зап. К. Б. Кузняцова ў 1964 г. у в. Лядневічы Сенненскага р. Віцебскай вобл. ад К. Лабяцкай; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 87, сш. 3, л. 46—48. Зап. М. Я. Грынблат у 1964 г. у в. Плашнішча Віцебскага р. ад Ірыны Сіняковай, 1905 г. н.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 7, спр. 60, л. 95—96. Зап. М. П. Гваздзеў у 1961 г. у в. Антопаль Рэчыцкага р. Гомельскай вобл. ад С. Г. Пінчук, 44 г.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 81, сш. 1, л. 10—11. Зап. В. І. Скідан у 1963 г. у в. Маркава Маладзечанскага р. Мінскай вобл. ад Г. П. Барэйкі; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 82, сш. 1, л. 41—42. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1963 г. у в. Крэва Смаргонскага р. Гродзенскай вобл. ад Ф. М. Герман, 63 г.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 25, л. 17—20. Зап. А. С. Фядосік у 1970 г. у в. Дубнікі Астравецкага р. Гродзенскай вобл. ад Ф. Ф. Міхайлоўскай, 93 г.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 32, сш. 2, л. 14. Зап. В. І. Скідан у 1970 г. у в. Новыя Якінты Астравецкага р. Гродзенскай вобл. ад Г. А. Герасім, 1913 г. н.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 18, сш. 6, л. 11—13. Зап. Л. М. Салавей у 1969 г. у в. Святая Воля Івацэвіцкага р. Брэсцкай вобл. ад Кацярыны Карповіч і Ганны Джаджоры; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 21, сш. 3, л. 6. Зап. І. К. Цішчанка ў 1969 г. у в. Улукі Слаўгарадскага р. Магілёўскай вобл. ад Ганны Лянковай, 72 г.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 40, сш. 49, № 3. Зап. І. Лук'яновіч у 1953 г. у в. Слабодка Мядзельскага р. Маладзечанскай вобл. ад Марыі Лук'яновіч, 54 г.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 27, сш. 3, л. 22—24. Зап. Крыстына Маевіч у 1965 г. у в. Замасцяны Шчучынскага р. Гродзенскай вобл. ад Лідзіі Лебядзевіч, 37 г.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 40, сш. 24, л. 8—9. Зап. А. Дубяга ў 1953 г.

у в. Галінова Вілейскага р. Маладзечанскай вобл. ад Вольгі Шыковец, 68 г.; АІМ, № 181. Зап. Кацярына Бобрык у 1953 г. у в. Лоск Валожынскага р. Маладзечанскай вобл. ад Марылі Кananовіч, 1908 г. н.; АІМ, № 805. Зап. М. В. Бірыла, М. С. Басілеўскі і І. І. Крамко ў в. Сітніца Ленінскага р. Брэсцкай вобл.

### Магі разгадвае дзіўны сон

404

Czeczot, 1846, с. 26—27, № XLIV; той жа запіс, Czeczot, 1839, с. 96—97, № CI; Czeczot, 1844, с. 20, № XX (перакл. на польскую мову).

Цесця — цешча.

405

Шырма, 200 п., с. 201—202, № 169. Зап. у 1945 г. у в. Паплавы Нягневіцкага р. Баранавіцкай вобл. ад Ганны Хвіневіч.

406

ЦДГА ЛітССР, ф. 1135, воп. 10, спр. 203—207, л. 276—277.

407

Куба, Cesty, с. 238—239, № 109. Зап. у 1887 г. у в. Данькава на Смаленшчыне. У тэксце Л. Кубы «палязаніца» і «гараваніца» памылкова запісана як «role vanica» і «hoga vanica».

408

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 54, сш. 3, л. 15—16. Зап. А. С. Фядосік у 1960 г. у в. Агароднікі Капыльскага р. Мінскай вобл. ад Ганны Рудзені, 1912 г. н.

Свесь — швагёрка (жончына сястра).

409

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 70, сш. 7, л. 27. Зап. І. К. Цішчанка і А. С. Фядосік у 1973 г. у в. Бесяціна Бабруйскага р. Магілёўскай вобл. ад Г. К. Аўрамчык, 1928 г. н.

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 83. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

410

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 36, сш. 5, л. 22—23. Зап. Л. М. Салавей у 1970 г. у в. Таўкачэвічы (Бярозавя Пасска) Уздзенскага р. Мінскай вобл. ад Ядвігі Яловік. «Абы-калі».

Мг ф. 20, воп. 72, ст. 35. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

411

Federowski, V, с. 594—595, № 1395. Зап. у в. Сваротва Слонімскага п. «Песні сямейныя».

763

## 412

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 38, сш. 2, л. 46. Зап. С. Т. Бахмет у 1970 г. у в. Вялікія Свіранкі Астравецкага р. Гродзенскай вобл. ад Браніславы Аўсюкевіч, 63 г.

Васó.1 — вясёлы.

## 413

«Гоман», 1917, 16 кастр., № 83 (175), с. 3. «Ваяцкія песні».

## 414

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 99 а, сш. 4, л. 7—11. Зап. Г. А. Барташэвіч у в. Бокшыцы Слуцкага р. Мінскай вобл. ад Марыі Шэлег, 1910 г. н. «У пост».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 19, № 17 і ст. 20, № 1.

## 415

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 84 а, сш. 3, л. 42—43. Зап. А. С. Ліс у 1963 г. у в. Лоск Смагонскага р. Гродзенскай вобл. ад Зосі Русаковіч, 1906 г. н. «Восеньская».

## 416

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 15, сш. 4, л. 13—16. Зап. А. С. Фядосік у 1969 г. у в. Беражное Столінскага р. Брэсцкай вобл. ад Марыі Леўкавец, 1925 г. н.

## 417

Добровольскій, IV, с. 600—601, № 3 а; там жа, с. 601—602. № 3 б, 3 в, 3 г. «Песні гістарычныя».

## 418

Рубцов, 1971, с. 30, № 37. Зап. у 20—30-я гады нашага стагоддзя ў в. Ольша Руднянскага р. Смаленскай вобл.

## 419

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 59, сш. 26, л. 3. Зап. В. М. Уласавец у в. Баранаўка Чэрвенскага р. Мінскай вобл. ад Кацярыны Чыжык, 70 г.

## 420

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 19, сш. 1, л. 46. Зап. М. С. Шушкевіч у 1969 г. у в. Фядоры Столінскага р. Брэсцкай вобл. ад Марыны Гунько. «Бяседная».

## 421

Гальяш Леўчык, л. 19, № 26.

## 422

Ѓamuž pam nia piéc, с. 11—12.

## 423

Гарэцкі і Ягораў, с. 120—121, № 255. «Абы-калі». «У піліпаўку, увосень».

## 424

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 21, сш. 3, л. 7. Зап. І. К. Цішчанка ў 1969 г. у в. Улукі Слаўгарадскага р. Магілёўскай вобл. ад Ганны Лянкавай, 72 г.

## 425

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 52, сш. 1, л. 43. Зап. Л. М. Салавей і П. І. Каруза ў в. Каханавічы Верхнядзвінскага р. Віцебскай вобл. ад Насці Махоцкай, 1904 г. н. «Хоць калі».

Мг ф. 20, воп. 72, ст. 13. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 426

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 76, сш. 1, л. 24—27. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1973 г. у в. Кушляны Смаргонскага р. Гродзенскай вобл. ад С. І. Абцэвіч. «У любы час».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 92. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 427

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 39, сш. 1, л. 49—50. Зап. Л. М. Салавей і П. І. Каруза ў 1971 г. у в. Груздава Пастаўскага р. Віцебскай вобл. ад Марыі Казлоўскай, 1910 г. н. «Хоць калі, на запусты».

Мг ф. 20, воп. 71, ст. 12. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 428

Гродз. АДНТ. Зап. М. А. Баяровіч у в. Шчыганы Смаргонскага р. Гродзенскай вобл. ад Гелены Мацкойць, 30 г.

## 429

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 109, сш. 1, л. 6. Зап. А. С. Ліс у 1968 г. у в. Азёрная Хоцімскага р. Магілёўскай вобл. ад Зосі Раманёнкі і Ніны Нікіфор.

Мг ф. 20, воп. 68, ст. 7. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 430

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 54, сш. 1, л. 19—21. Зап. С. Т. Бахмет у в. Лакісава Верхнядзвінскага р. Віцебскай вобл. ад Паўліны Снапок, 59 г. «Спявалі на хрэсьбінах».

Мг ф. 20, воп. 72, ст. 10. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## 431

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 47, сш. 16, л. 4—5. Зап. М. Г. Ходас у в. Буцюны Свірскага р. Маладзечанскай вобл. ад Сцепаніды Ступенькі, 1901 г. н.



АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 69, л. 57. Зап. І. У. Саламевіч у 1964 г. у в. Заборцы Глыбоцкага р. Віцебскай вобл. ад Ганны Лакуцэвіч, 1920 г. н.

Шалігоўскі, № 276. Зап. А. Грыневіч.

АІМЭФ, ф. 2, ст. 107. Зап. А. І. Турышаў у 1971 г. у в. Вярэнькі Пастаўскага р. Віцебскай вобл. Расшыфр. мелодыю В. Р. Кушнарэнка.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 69, сш. 2, л. 39—40. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1973 г. у в. Іскань Быхаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Радзівона Глуццова. «Абы-калі».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 39. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

Гарэцкі і Ягораў, с. 133, № 273. «Абы-калі».

Вар.: «Молва», 1836, № 50, с. 367—368; Шейн, Материалы, I, с. 364—365, № 439. Зап. у в. Дуброўкі Лепельскага п. Віцебскай губ.; Weguh a, с. 85, № 3. Зап. у 1885 г. у в. Глыбокае Лідскага п. Віленскай губ.; «Athenaeum», 1847, с. 266—270, № 4. Зап. Р. Зянькевіч на Піншчыне; Дмитриев, с. 53—54. Зап. у Навагрудку; Guszkiiewicz E., с. 384—386. Зап. у Барысаўскім п.; Fedetowski, V, с. 862, № 2012; с. 595—596, № 1396. Зап. у в. Студзераўшчына Слонімскага п.; Дембовецкый, I, с. 593, № 55. Зап. у м. Краснаполле Чэрыкаўскага п.; Романов, Бел. сб., I—II, с. 2—3, № 5. Зап. у г. Беліца; Карский, 1885, с. 282, № 56. Зап. у в. Беразавец Навагрудскага п. Мінскай губ.; А. Розенфельд, с. 8, № 8. Зап. у в. Мігаўка Радашковіцкай вол. Вілейскага п. Віленскай губ.; Гілевіч, с. 146. Зап. А. С. Лашук у 1965—1971 гг. у в. Альсевічы Мядзельскага р. Мінскай вобл. ад Тэклі Хілы, 77 г.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 32, сш. 2, л. 4. Зап. В. І. Скідан у 1970 г. у в. Бурлакі Астравецкага р. Гродзенскай вобл. ад Станіславы Гарасім, 1907 г. н.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 18, сш. 1, л. 17. Зап. Л. М. Салавей у 1969 г. на хутары Рамашкі Шчучынскага р. Гродзенскай вобл. ад Яніны Станевіч, 1911 г. н.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 82, сш. 3, л. 3. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1963 г. у в. Лоск Маладзечанскага р. Мінскай вобл. ад Агаты Лазар; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 109, сш. 1, л. 6. Зап. М. М. Казлоўская ў 1967 г. у в. Ланькова Бялыніцкага р. Магілёўскай вобл. ад І. Д. Ганчаровай, 1919 г. н.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 68, сш. 4, л. 3. Зап. А. С. Ліс у 1961 г. у в. Пасынкі Мядзельскага р. Мінскай вобл. ад Настасі Савук; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 67, сш. 2, л. 41. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1961 г. у в. Крупнікі Крывіцкага р. Мінскай вобл. ад Ганны Аніскевіч, 75 г. ИРЛИ, к. 15, спр. 1, сш. 57, л. 58, № 14. Зап. М. Ю. Зубаў у 1906 г. у в. Мікулічы Клімавіцкага п. Магілёўскай губ.

## БАЛАДЫ КАЗАЧНЫЯ І ЛЕГЕНДАРНЫЯ

### Мачыха і Гануся

437

Радченко, с. 259, № 189. Зап. у Дзятлавіцкай вол. Гомельскага п. Магілёўскай губ.

438

Гарэцкі і Ягораў, с. 128—129, № 226.

### Ваўкі-нянькі

439

ИРЛИ, спр. 1, № 59. л. 60—61. Зап. М. Ю. Зубаў у 1906 г. у в. Мікулічы Клімавіцкага п. Магілёўскай губ.

440

«Хрэстаматыя», с. 82. Зап. А. І. Асташонкава ў 1957 г. у в. Тарчылава Аршанскага р. Віцебскай вобл. ад М. С. Гарошкінай, 49 г. «Спявалі ў та-лацэ».

441

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 108, сш. 1, л. 33—35. Зап. М. П. Гваздзеў у 1967 г. у в. Галоўчыцы Бялыніцкага р. Магілёўскай вобл. ад Вольгі Хада-севіч, 73 г.

442

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 102, сш. 1, л. 7—8. Зап. К. П. Кабашнікаў у 1965 г. у в. Залессе Чачэрскага р. Гомельскай вобл. ад удзельнікаў хору.

443

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 70, сш. 3, л. 33—36. Зап. А. І. Гурскі ў 1961 г. у в. Дуянаўка Гомельскага р. і вобл. ад Івана Бабко, 1898 г. н. «Хоць калі».

444

Ялатаў, с. 11—12, № 6. «Хоць песня жніўная, яна такога характару, як некаторыя бяседныя».

445

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 90, сш. 1, л. 29—32. Зап. Н. М. Маркава ў 1974 г. у в. Бярэжцы Жыткавіцкага р. Гомельскай вобл. ад Н. Д. Вянгуры, 1917 г. н. «Балада».

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 36. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

446

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 99 а, сш. 3, л. 14—15. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1965 г. у в. Дукора Пухавіцкага р. Мінскай вобл. ад Таццяны Пісарчык, 77 г. «У бяседзе».

Вар.: «Живая старина», 1901, с. 23. Зап. М. Н. Косіч у 1898 г. у в. Ра-суха Чарнігаўскай губ. са слоў 30-гадовай жанчыны; АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 1, л. 32. Зап. Л. М. Салавей у 1973 г. у в. Уюн Быхаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Агаты Бабковай, 1906 г. н., і Сарафіны Хрытанцовай, 1903 г. н.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 7, сш. 2, л. 40. Зап. В. І. Скідан у 1968 г. у в. Хадунь Клімавіцкага р. Магілёўскай вобл. ад Прасі Хібінай.

#### Воўк перамагае ў шлюбным спаборніцтве

447

Тузкіевіч К., с. 332—333. Зап. у 1857 г. у в. Шведы Вілейскага п. «Купальскія».

448

«Минская старина», вып. 2, 1911, с. 229—230. Зап. І. Белановіч у 1908 г. у Вілейскім п. «Спявалі на купалле».

#### Зязюля — вястушка смерці

449

Гарэцкі і Ягораў, с. 131—132, № 270. «Пяюць у піліпаўку, калі прадуць».

#### Смерць — памочніца нявесткі

450

«Витебские губ. ведомости», 1896, № 85. Зап. І. Гарбачэўскі ў Лепельскім п.

451

Гильтебрандт, с. 110—111, № СХV. Зап. у м. Заблудава Бела-стоцкага п. Гродзенскай губ.

Вар.: Czeczot, 1844, с. 35—36, № XXXII.

#### Смерць — памочніца мужа

452

АІМЭФ, ф. 13, воп. 9, спр. 4, ч. 2, л. 131. Зап. В. Ф. Гусціновіч у 1960 г. у в. Кажан-Гарадок Лунінецкага р. Брэсцкай вобл. ад Аўгінні Каратыш, 60 г.

453

Янчук, с. 93—94, № 110. Зап. наст. Марк Фёдаравіч Давыдоўскі ў 1886 г. у м. Гарадок Бабруйскага п. «Розныя. Пяюць у любы час».

454

Нугуповіч, с. 33—34, № 85. Зап. у Свянцянскім п. Віленскай губ. «Жыццё з нямілым або з нямілай».

768



## 455

Federowski, V, с. 579—580, №1368. Зап. у в. Шчаснавічы Слуцкага п. ад Анэлі Масалёвай. «Сямейныя песні».

## 456

Романов, Бел. сб., I—II, с. 22, № 40. Зап. у в. Перарост. «Сямейныя».

## 457

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 56, сш. 2, л. 11—13. Зап. Л. А. Малаш у 1972 г. у в. Мільча Вілейскага р. Мінскай вобл. ад Марыі Гаранінай, 1921 г. н.

Мг ф. 20, воп. 72, ст. 25 а. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

## Вятры — памочнікі жонкі

## 458

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 111, сш. 1, л. 44—45. Зап. А. С. Ліс у 1967 г. у в. Заполле Бялыніцкага р. Магілёўскай вобл. ад Зінаіды Кленчы, 1897 г. н. «Зажынкі».

## Труна прамаўляе

## 459

Federowski, V, с. 831, № 1966. Зап. у в. Навасады Ваўкавыскага п. ад Настулі Новікавай. «Паданневыя».

## 460

АІМЭФ, ф. 13, воп. 9, спр. 4, ч. 1, л. 90. Зап. В. Ф. Гусціновіч у 1958 г. у в. Кажан-Гарадок Лунінецкага р. Брэсцкай вобл. ад Любы Каратыш, 1904 г. н.

Ніц — нічога.

## 461

Романов, Материалы, I, с. 309—310, № 463. Зап. у Кобрынскім п. Вар.: «Минские губ. ведомости», 1891, № 5. Зап. у 1891 г. у Пінскім п.

## Гора, ліхая доля

## 462

Арх. АН СССР, ф. 104, воп. 1, спр. 363, л. 25—26. Зап. А. Ф. Лісоўская ў Віцебскім п.

Анталогія, с. 333—334, № 272. Зап. З. Радчанка ў в. Дзятлавічы Гомельскага п. Магілёўскай губ. Тэкст адрэдагаваны Г. І. Цітовічам.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 4, л. 65. Зап. Л. М. Салавей у 1973 г. у в. Зарэчча Клічаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Адар'і Яскевіч, 1901 г. н. «Дзе хочаш можна спяваць, у піве».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 67. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 84, сш. 3, л. 33. Зап. Л. М. Салавей у в. Жорнаўка Бярэзінскага р. Мінскай вобл. ад Т. Г. Цішкевіч, 1908 г. н. «Піліпаўская».

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 30. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 82, сш. 2, л. 38—39. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1963 г. у в. Лохаўшчына Маладзечанскага р. Мінскай вобл. ад Марфы Сяргіевіч, 64 г. «Хрэсьбінная».

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 99, сш. 2, л. 33—36. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1965 г. у в. Міцькаўшчына Аршанскага р. Віцебскай вобл. ад Ганны Буланюк, 1902 г. н. «Абы-калі».

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 69, сш. 3, л. 57. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1973 г. у в. Цяса Кіраўскага р. Магілёўскай вобл. ад Н. А. Камінскай. «Веснавая».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 41. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 90, сш. 1, л. 34—35. Зап. Н. М. Маркава ў 1974 г. у в. Бярэжцы Жыткавіцкага р. Гомельскай вобл. ад Настасі Вянгур, 1917 г. н.

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 36. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 3, спр. 9, л. 7. Зап. у 1958 г. у в. Чатырбок Пружанскага р. Брэсцкай вобл. студэнтамі Гродзенскага педагагічнага інстытута. *Вярвіца* — магчыма, расплаўлены воск.

Гарэцкі і Ягораў, с. 156—157, № 318. Тэкст не закончаны. Збіральнікі занатавалі заўвагу спявачкі: «Нешта: на магілу йшоў, вяроўку нёс, у гроб клаўся». «Абы-калі». «Бывала, пяюць на абедзе па нябожчыку».

## Юр'я і цмок

472

Шырма, III, с. 14, № 6. Зап. у 1929 г. у в. Харкі Пружанскага п. ад Зосі Карпюк. «Вяснянкі».

473

Носович, с. 119—120, № 2. «Легенды».

474

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 57, сш. 2, л. 23—24. Зап. К. П. Кабашнікаў у 1960 г. у в. Бялевічы Слуцкага р. ад Праскоўі Давыдзюк, 1901 г. н. «Веснавая».

Мг ф. 20, воп. 60, ст. 3. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

475

АІМЭФ, ф. 9, воп. 3, спр. 33, л. 30. Тэкст і ноты зап. у 1916 г. у м. Бацэвічы Бабруйскага п. са слоў О. Каласоўскай. «Спявалі ў пост».

476

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 69, сш. 1, л. 43—44. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1973 г. у в. Іскань Быхаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Марыі Бухановай, 1902 г. н. «У пост перад вялікаднем».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 37. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

477

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 92, сш. 3, л. 18. Зап. Г. А. Барташэвіч у в. Бычын Бярэзінскага р. Мінскай вобл. ад С. С. Катарскай. «Паставая».

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 16. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

478

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 84, сш. 3, л. 8—9. Зап. Л. М. Салавей у 1974 г. у в. Жорнаўка Бярэзінскага р. Мінскай вобл. ад К. Н. Круталевіч. «Піліпаўская».

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 30. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

479

АІМЭФ, ф. 20, воп. 73, ст. 63. Зап. Л. М. Салавей у 1973 г. у в. Стаўпішча Кіраўскага р. Магілёўскай вобл. ад Аксінні Бярнацкай. «Абы-калі».

Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

480

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 84, сш. 4, л. 14—16. Зап. Л. М. Салавей у

771

1974 г. у в. Марысіна Бярэзінскага р. Мінскай вобл. ад М. К. Сярмяжкі, 1898 г. н. «Піліпаўская».

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 31. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

#### 481

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 92, сш. 1, л. 72—74. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1974 г. у в. Абчуга Крупскага р. Мінскай вобл. ад Х. М. Мяседавай. «Паставая».

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 10. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

Каплом — кап'ём.

Вар.: Романов, Бел. сб., I—II, с. 369—370, № 3. Зап. у в. Зебраўка Гомельскага п.; № 4. Зап. у в. Перарост; Романов, Бел. сб., V, с. 316. Зап. у Талпечыцкай вол. Магілёўскага п.; Дмитриев, с. 119—120. Зап. у Навагрудку; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 107, сш. 1, л. 20—21. Зап. Л. І. Павецьева ў 1967 г. у в. Ланькова Бялыніцкага р. Магілёўскай вобл. ад П. М. Шархуновой, 1910 г. н.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 26, сш. 4, л. 30—31. Зап. у 1949 г. у в. Азерная Любанскага р. ад Аміліі Прыходзькі, 1900 г. н.

#### Дарота (Варвара)

#### 482

Романов, Бел. сб., V, с. 336—337. Зап. у в. Чыгірынка Быхаўскага п.

#### 483

Гарэцкі і Ягораў, с. 153, № 313. «У піліпаўку».

Вар.: Довнар-Запольскій, с. 133—134, № 561. Зап. у в. Гарполь Целяханскай вол.; Шейн, Материалы, II, с. 606—607, № 11. Зап. І. А. Карскі ў м. Лаша Гродзенскага п.; Гарэцкі і Ягораў, с. 154, № 313. «Гоман», 1917, 17 жніўня, № 66 (158), с. 3.

#### Дзеўка і шатан

#### 484

Federowski, V, с. 851, № 1995. Зап. каля Свіслачы. «Паданневыя».

Вар.: Дмитриев, с. 52—53. Зап. у Навагрудку; Бычко-Машко, с. 37—38, № 32; с. 254—256, № 8. Зап. у в. Калюга-Камарна Кобрынскага п.

#### 485

Federowski, V, с. 852, № 1997. Зап. у в. Карэвічы Лідскага п.

#### БАЛАДЫ, ЯКІЯ ЗМЯШЧАЮЦЬ ЗАГАДКІ

#### Адгадаеш — замуж возьмем

#### 486

Добровольскій, IV, с. 155—156, № 137 д. Зап. у в. Самахотаўка Смаленскага п.

Вар.: Добровольский, IV, с. 153—154, № 137 а. Зап. у в. Сухі Пачынак Ельнінскага п.; № 137 б. Зап. у в. Інькова Парэцкага п.; № 137 в. Зап. у в. Данькава Смаленскага п.; с. 155, № 137 г. Зап. у в. Данькава Смаленскага п.

487

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 90, сш. 1, л. 7. Зап. Н. М. Маркава ў 1974 г. у в. Бярэжцы Жыткавіцкага р. Гомельскай вобл. ад Вольгі Семянюк. «Балада».

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 35. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

488

АІМЭФ, ф. 20, воп. 74, спр. 90, сш. 1, л. 53—57. Зап. Н. М. Маркава ў 1974 г. у в. Канатоп Нараўлянскага р. Гомельскай вобл. ад хору даярак.

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 32. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

489

Tyszkiewicz K., с. 328. З раздзелу: «Народныя песні сялян Барысаўскага павету, не ўключаныя ў апісанне гэтага павету».

Сынэг — пярсцёнак-пячатка.

490

Federowski, V, с. 681, № 1591. Мелодыя № 1604. Зап. ля Свіслачы Ваўкавыскага п. «Песні гадавыя і інш.»

491

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 2, № 111. Зап. Г. І. Цітовіч у 1945 г. у в. Цінцэвічы Куранецкага р. Маладзечанскай вобл. «Спяваюць у вялікі пост».

492

Сахараў, II, с. 378. Зап. Язэп Кірстук у 1935 г. у в. Якубава Бароўскай вол. Ілукстэнскага п. ад Ганны Паршубы, 50 г. «Бытавыя песні».

493

Federowski, V, с. 27, № 36. Зап. у в. Шчаснавічы Слуцкага п. ад Анэлі Масалёвай. «Любоўныя».

Адгадаеш — скажам, дзе коні

494

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 2, л. 14. Зап. Н. М. Маркава ў 1973 г. у в. Уюн Быхаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Зіны Максіменкі.

773

1912 г. н., і Аляксандры Вераб'ёвай, 1912 г. н. «Перад вялікаднем, у пост».  
Мг ф. 20, воп. 74, ст. 58. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

495

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 84, сш. 1, л. 55—57. Зап. Л. М. Салавей у 1974 г. у в. В. Хальнявічы Крупскага р. Мінскай вобл. ад Надзеі Красняковай, 1901 г. н. «У вялікі пост».

Мг ф. 20, воп. 74, ст. 26. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

496

К а м и н с к и й, 1910, V, с. 754—755, № 35. Зап. у 1903 г. у м. Відзы Новааляксандраўскага п. Ковенскай губ. «Розныя».

Пісёны — размаляваны.

497

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 108, сш. 1, л. 33—357. Зап. М. П. Гваздзёў у 1967 г. у в. Галоўчыцы Бялыніцкага р. Магілёўскай вобл. ад Вольгі Хадасевіч, 73 г. «У піліпаўку і ў вялікі пост».

498

АІМЭФ, ф. 20, воп. 73, ст. 74. Зап. В. Р. Кушнарэнка ў 1973 г. у в. Збышын Кіраўскага р. Магілёўскай вобл. ад Прасі Чарняцовай. Расшыфр. мелодыю збіральнік.

499

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 94, сш. 2, л. 10—12. Зап. М. П. Гваздзёў у 1965 г. у в. Міцькаўшчына Аршанскага р. Віцебскай вобл. ад Д. І. Хахлянок. «Велікодная».

Адгадаеш — персцень атрымаеш

500

Шырма, III, с. 36—37, № 22. Зап. у 1957 г. у в. Зялёная Дуброва Смалявіцкага р. Мінскай вобл. ад пажылых жанчын. «Валачобная».

501

Шейн, Матэрыялы, I. Зап. у в. Мадзеліна Віцебскага п. і губ. «Веснавыя песні».

502

«Витебские губ. ведомости», 1896, № 84, с. 5. З артыкула І. Гарбачэўскага «Древность белорусских песен и их напевов».

Вар.: Р о м а н о в, Матэрыялы, II, с. 27—28. Зап. у в. Балоты Кобрынскага п.; F e d e r o w s k i, V, с. 691—692, № 1615. Зап. у в. Хільчыцы Лід-



скага р.; с. 679, № 1589. Зап. у Слоні́мскім п.; Карскі́й, Бел. п., с. 252, № 70; Са́хараў, II, с. 393. Зап. Галі́на Са́харава ў 1937 г. у м. Краслаў-ка Дзві́нскага п. ад Ядві́гі Высо́цкай, 74 г.; ЦДГА ЛітССР, ф. 1135, воп. 10, спр. 203, л. 287; там жа, спр. 202, л. 120; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 64, сш. 25, л. 6—7. Зап. І. І. Муляро́віч у 1971 г. у в. Лозавічы Клецкага р. Мінскай вобл. ад Аўдо́цці Дударэ́віч, 68 г., і Вольгі́ Жук, 52 г.

#### БАЛАДЫ ГУЛЬНЕВА-КАРАГОДНАГА СКЛАДУ

Малодка і яе радня

503

Tyszkiewicz K., с. 348. Зап. у 1857 г. у Тро́кскім п. «Розныя».

504

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 83, сш. 5, л. 23—24. Зап. В. М. Іваноўска́я ў 1963 г. у Мінску ад С. З. Іваноўска́й, 71 г. «Батрацкая».

505

Fedegowski, V, с. 697—698, № 1630. Зап. каля Шчучына ў Лідскім п. «Песні гадавыя».

Роць — балота.

Волей — лепей.

Вар.: Fedegowski, V, с. 697, № 1629.

506

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 54, сш. 2, л. 55, № 55. Зап. А. С. Емяльянаў у в. Лявонаўка Міёрскага р. Віцебскай вобл. ад Антаніны Альхімовіч, 75 г. «Жытняя».

Удава ратуецца ад татараў

507

Романов, Бел. сб., 1, с. 53, № 105. Паведаміў селянін з в. Перарост Павел Аляксееў. «Сямейныя».

508

Добровольскі́й, IV, с. 608, № 8. Зап. у в. Данькава Сма́ленскага п. «Гістарычныя песні».

509

Шейн, Материалы, I, с. 416; № 508. Зап. Някрасаў у в. Прудкі Сма́ленскай губ. Тэкст узноўлены па заўвагах у першай публікацыі.

775



## Выкуп з няволі

510

Шейн, Бел. нар. п., с. 260, № 455. Зап. А. Жураўскі ў м. Яновічы Суражскага п. «Бяседныя песні».

511

Ляцкый, с. 128—129. Зап. у Барысаўскім п. Мінскай губ. «Веснавыя песні».

512

Беларускі фальклор, с. 178—179. Зап. І. Лушчыцкая і В. Рахматуліна ў 1970 г. у в. Лышча Пінскага р. ад У. Д. Прыгодзіч. «Гістарычныя песні».

513

РГО, р. 53, воп. 1, спр. 110, л. 68, № 6. «Спявалі на вялікдзень».

## Дзяўчына тоне на моры

514

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 48, сш. 19, л. 2—3. Зап. В. Дручун у в. Гарань Свірскага р. Маладзечанскай вобл. ад А. М. Лукшы. «Вясельная песня».

515

ИРЛИ, к. 15, спр. 2, № 32, л. 35—36. Зап. у 1906 г. у в. Мікулічы Клімавіцкага п. Магілёўскай губ. «Калядная або вясельная».

516

Розенфельд, с. 25—26, № 34. Зап. у в. Мігаўка Радашковіцкай вол. Вілейскага п. Віленскай губ.

517

АІМЭФ, ф. 20, воп. 72, ст. 1 а. Зап. В. В. Міхасёнак у 1972 г. у в. Уша Маладзечанскага р. Мінскай вобл. ад В. І. Хілімончык, 80 г.

518

Шалігоўскі, № 234. Зап. А. Грыневіч у в. Падсаддзе ад М. Дземянчонак.

Бар.: АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 40, сш. 30, л. 4. Зап. Антаніна Конюх у 1953 г. у в. Браносава Мірскага р. Баранавіцкай вобл. ад Зосі Машчанскай, 72 г.

## Ластаўка на моры

519

ЦДГА ЛітССР, ф. 1135, воп. 10, спр. 203—207, л. 310, № 86. Зап. у Навагрудскім п.

520

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 32, сш. 1, л. 7. Зап. В. І. Скідан у 1970 г. у в. Малыя Якінты Астравецкага р. Гродзенскай вобл. ад Веранікі Герасім, 1916 г. н. «Сямейныя, розныя».

521

Шалігоўскі, № 320. Зап. А. Грыневіч у в. Мадоры.  
Вар.: Романов, Бел. сб., I—II, с. 16; № 30. Зап. у Гомелі; «Школьная праца», 1929, люты — сакавік, с. 20. Зап. Язэп Заракоўскі ў 1927 г. у Міхайлаўскай вол. Люцынскага п.

## Паненка згубіла пярсцёнак

522

Federowski, V, с. 670, № 1567. Зап. у в. Спадзвілы Гродзенскага п. «Гадавыя песні».

523

Карскі, с. 268—269, № 24. «Велікодная».

## Мужык жонку б'е, катуе

524

Шейн, Матэрыялы, I, с. 403, № 491. З рукап. зб. І. І. Аўсяйца. «Бяседныя і бытавыя».

525

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 74, сш. 6, л. 20. Зап. В. Р. Кушнарэнка ў 1973 г. у в. Добрая Горацкага р. Магілёўскай вобл. ад Надзеі Нямцовай, 1914 г. н. «Абы-калі».

Мг ф. 20, воп. 73, ст. 1 а. Расшыфр. мелодыю збіральнік.  
Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 51, сш. 4. Зап. вучаніца 7 кл. Ефрасіня Урбан у в. Шатрова Верхнядзвінскага р. ад Анастасі Шацёр, 1906 г. н.

## Брат у брата каня просіць

526

Радченко, с. 46—47, № 22. «Карагодная».

## Малойчык у няволі

527

РГО, р. 53, воп. 1, спр. 110, л. 22—23, № 35.

Вар.: Радченко, с. 198, № 162; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 21, сш. 1, л. 26.

528

РГО, р. 20, воп. 1, спр. 21, л. 27—28, № 13. Зап. у 1888 г. у Пінскім п. «Калядная».

529

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 41, сш. 5, л. 21—29. Зап. Г. А. Барташэвіч і К. Б. Кузняцова ў 1958 г. у в. Юндзілавічы Ружанскага р. Брэсцкай вобл. ад Ганны Каплі, 101 г.

530

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 23, сш. 6, № 169. Зап. Г. І. Цітовіч у 1948 г. у Ружанскім р. Брэсцкай вобл.

## Развітанне з мілым

531

Добровольскій, IV, с. 538—539, № 1 а. Зап. у в. Данькава Сма-ленскага п. ад Матроны Грыгор'евай. «Песні салдацкія».

Схематызм балад гульніва-карагоднага складу, неразгорнутасць сюжэта і пэўная ўмоўнасць зместу з'яўляюцца прычынай іх дэфармацыі пасля стра-ты асноўнай функцыі (змяншэнне колькасці паўтораў, іншая трактоўка канфлікту і інш.). Сюжэт «маладая жонка пазбаўляецца ад старога мужа», напрыклад, у запісе М. Федароўскага (т. V, с. 548, № 1312) успрымаецца цалкам як баладны, у ім канфлікт мае рэальную аснову.

Пашла маладая замуж за старога,  
Цёнгле думала да й гадала, што зрабіці з яго.

Вышчыпнула яна кветку чырвоную  
І пусціла на стаячу воду глыбокую:

— Ідзі, стары, ідзі у луг па каліну,  
Бо як ты не пойдзеш, я цябе пакіну!

А ўжо старэнькага костачкі займае,  
А мая маладзенька з смеху памірае:

— Далей, стары, далей у луг па каліну,  
Бо як ты не пойдзеш, я цябе пакіну!

А ўжо старэнькага па пояс займае,  
А мая маладзенька з смеху памірае:

— Далей, стары, далей у луг па каліну,  
Бо як ты не пойдзеш, я цябе пакіну!

А ўжо старэнькага пад рукі займае,  
А мая маладзенька з смеху памірае:

— Далей, стары, далей у луг па каліну,  
Бо як ты не пойдзеш, я цябе пакіну!

А ўжо старэнькага па шыю займае,  
А мая маладзенька з смеху памірае:

— Далей, стары, далей у луг па каліну,  
Бо як ты не пойдзеш, я цябе пакіну!

А ўжо старэнькага чупрына пывае,  
А мая маладзенька з смеху памірае:

— Далей, стары, далей у луг па каліну,  
Бо як ты не пойдзеш, я цябе пакіну!

Цяпер, дзякі богу, мой стары ўтапіўся,  
То мне, маладзенькай, ўсей свет атварыўся!

Падобны па распрацоўцы тэкст у «Анталогіі» Г. І. Цітовіча ўспрымаецца ўжо як жартоўная песня, дзе высмейваецца неразважлівасць жонкі, нерэальнасць яе планаў.

**Жонка не верыць, што муж забіты**

532

Federowski, V, с. 768, № 1853. Зап. у Навагрудскім п. «Ваяцкая».

533

Носович, с. 241—242, № 8. «Сямейныя перамены, нягоды».

534

Клімчук, Рук. зб., сш. 1, № 3, л. 6—7. Зап. у 1960 г. у в. Сіманавічы Драгічынскага р. Брэсцкай вобл. ад сваёй маці Ф. Д. Клімчук. «Пяюць у вялікі пост, пачынаючы ад масленіцы». Адносіцца да цыклу «Барадайка».

РГО, р. 20, спр. 21, л. 140—142, № 17, «Салдацкія».

Federowski, V, с. 767—768, № 1852. Зап. ля мястэчка Свіслач Ваўкавыскага п. «Гадавыя і іншыя песні».

**Праводзіны на вайну**

Анталогія, с. 287—288, № 233. Зап. А. Грыневіч на пачатку XX ст. Са зб. Беларuskія песні з нотамі, I, № 21. Адрэдагавана Г. І. Цітовічам.

## ЗМЕСТ

БЕЛАРУСКІЯ НАРОДНЫЯ БАЛАДЫ <i>Л. Салавей</i>	5
НАПЕВЫ БАЛАД <i>Т. Дубкова</i>	21
БАЛАДЫ З МІФАЛАГІЧНЫМІ МАТЫВАМІ	33
Дачка-птушка — I . . . . .	35
Дачка-птушка — II . . . . .	64
Дачка-птушка — III . . . . .	102
Жонка-птушка — I . . . . .	133
Жонка-птушка — II . . . . .	138
Маці-птушка . . . . .	145
Тры птушачкі ля забітага малойчыка — I . . . . .	148
Тры птушачкі ля забітага малойчыка — II . . . . .	165
Свякруха заклінае нявестку ў рабіну — I . . . . .	178
Свякруха заклінае нявестку ў рабіну — II . . . . .	210
Браткі . . . . .	244
Удава і сыны-карабельнікі . . . . .	289
Малойчык, закляты ў явар . . . . .	346
Сын абярнуўся вярбою . . . . .	360
Ціхоня . . . . .	377
Дзяўчына абярнулася вярбою . . . . .	391
Дзяўчына абярнулася краскаю . . . . .	395
Сястра стала яблынькаю . . . . .	397
Дзяцюк стаў цернам, дзеўка — калінаю . . . . .	399
Муж стаў яварам, жонка — рэчкаю . . . . .	406
Сястра ўтапілася . . . . .	409
Брат сястру забіць хоча . . . . .	414
Чужаземчык . . . . .	419
Сястра і браты-разбойнікі . . . . .	423
Муж-Дунай . . . . .	442
Заклятае вяселле . . . . .	444
Брат сватаецца да сястры . . . . .	445
Забіты арол . . . . .	447
Маці атручвае сына і нявестку — I . . . . .	448
Маці атручвае сына і нявестку — II . . . . .	472
Маці атручвае сына і нявестку — III . . . . .	506
Маці разгадвае дзіўны сон . . . . .	543
БАЛАДЫ КАЗАЧНЫЯ І ЛЕГЕНДАРНЫЯ . . . . .	579
Мачаха і Гануся . . . . .	581
Ваўкі-нянькі . . . . .	583
Воўк перамагае ў шлюбным спаборніцтве . . . . .	591
Зязюля — вястушка смерці . . . . .	593
Смерць — памочніца нявесткі . . . . .	595

Смерць — памочніца мужа . . . . .	597
Вятры — памочнікі жонкі . . . . .	604
Труна прамаўляе . . . . .	605
Гора, ліхая доля . . . . .	608
Юр'я і цмок . . . . .	620
Дарота (Варвара) . . . . .	633
Дзеўка і шатан . . . . .	635
<b>БАЛАДЫ, ЯКІЯ ЗМЯШЧАЮЦЬ ЗАГАДКІ . . . . .</b>	<b>637</b>
Адгадаеш — замуж возьмем . . . . .	639
Адгадаеш — скажам, дзе коні . . . . .	650
Адгадаеш — персцень атрымаеш . . . . .	657
<b>БАЛАДЫ ГУЛЬНЕВА-КАРАГОДНАГА СКЛАДУ . . . . .</b>	<b>661</b>
Малодка і яе радня . . . . .	663
Удава ратуецца ад татарай . . . . .	668
Выкуп з няволі . . . . .	673
Дзяўчына тоне на моры . . . . .	678
Ластайка на моры . . . . .	682
Паненка згубіла пярсцёнак . . . . .	685
Мужык жонку б'е, катуе . . . . .	688
Брат у брата каня просіць . . . . .	690
Малойчык у няволі . . . . .	691
Развітанне з мілым . . . . .	694
Жонка не верыць, што муж забіты . . . . .	696
Праводзіны на вайну . . . . .	702
<b>КАМЕНТАРЫ . . . . .</b>	<b>705</b>
Спіс асноўных крыніц і прынятыя скарачэнні . . . . .	707
Архівы . . . . .	710
Іншыя скарачэнні . . . . .	710



БАЛЛАДЫ  
В двух книгах  
Книга I

На белорусском языке

Рэдактар М. М. Дубоўская  
Мастак У. П. Савіч  
Мастацкі рэдактар В. В. Саўчанка  
Тэхнічны рэдактар Т. В. Лецъен  
Карэктар В. І. Барысава

ІБ № 220

Друкуецца па пастанове РВС АН БССР. АТ  
17106. Здадзена ў набор 24.01.77. Падпісана да  
друку 10.06.77. Фармат 60×84<sup>1/16</sup>. Папера друк.  
№ 1. Друк. арк. 49,0. Ум. друк. арк. 45,57.  
Уч.-выд. арк. 39,0. Тыраж 3000 экз. Выд. № 89.  
Зак. № 100. Цана 3 р. 50 к.

Выдавецтва «Навука і тэхніка». Мінск, Ленін-  
скі праспект, 68. Друкарня імя Францыска (Геор-  
гія) Скарыны выдавецтва «Навука і тэхніка» АН  
БССР і Дзяржаўнага камітэта Савета Міністраў  
БССР па справах выдавецтваў, паліграфіі і кніж-  
нага гандлю. Мінск, Ленінскі праспект, 68.

У выдавецтве

**«НАВУКА І ТЭХНІКА»**

*выйшла з друку кніга*

РАЛЬКО І. Д.

**ВЕРШАСКЛАДАННЕ**

**Даследаванні і матэрыялы**

Мінск, «Навука і тэхніка». *На беларускай мове. 13 л.*  
*Цана 1 р. 40 к.*

У кнізе ўпершыню ў беларускім літаратуразнаўстве даецца гісторыка-тэарэтычны агляд асобных прац па пытаннях вершаскладання ад Ф. Скарыны і С. Полацкага да нашага часу. Найбольш шырока асветлены погляды М. Багдановіча. Акрэсліваюцца стан сучаснай беларускай вершазнаўчай думкі і напрамкі работы, якая вядзецца рускімі даследчыкамі. Падаюцца «Інструкцыя па складанню метрычных даведнікаў» і «Метрычны даведнік паэзіі М. Багдановіча». Упершыню публікуюцца «Бібліяграфія прац па вершаскладанню», якая адлюстроўвае вопыт савецкіх і замежных вучоных у галіне гісторыі і тэорыі вершаскладання і з'явіцца карысным дапаможнікам для даследаванняў па параўнаўчай метрыцы.

Разлічана на літаратуразнаўцаў, выкладчыкаў і студэнтаў гуманітарных факультэтаў, настаўнікаў сярэдніх школ.

*Заказы накіроўвайце па адрасу:  
220668. Мінск, плошча Свабоды, 19.  
Магазін «Кніга — поштай».*